


Быкаў на Свабодзе

KAMUNIKAT.org



Быкаў
на
Свабодзе



Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода

Надвячоркам кожнага дня
я ўключаю прымач
і шукаю «Свабоду».
Тое сталася звычаем
і патрэбай душы.

Васіль Быкаў

БЫКАЎ НА СВАБОДЗЕ. (бібліятэка Свабоды.
ХХІ стагодзьдзе). — Радыё Свабодная Эўропа/
Радыё Свабода, 2004. — 536 с.: іл.

Рэдактар і ўкладальнік *Сяргей Навумчык*
Мастак *Генадзь Мацур*
Стыльрэдактар і карэктар *Аляксандра Макавік*

У кнізе скарыстаныя фатаздымкі Юрыя Дзядзінкіна, Уладзімера
Кармілкіна, Глеба Лабадзенкі, Андрэя Лянкевіча, Сяргея
Навумчыка, Марыі Сэдэрберг, Сяргея Шапрана, Уладзіслава
Яндзюка, а таксама фотаматэрыялы з архіваў сям'і Васіля
Быкава.

© Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2004

ISBN 0-929849-04-3

З БЫКАВЫМ

...Быкаў съмяеца ў трубку і кажа: «Ну, калі я вам яшчэ не надакучыў, калі ласка — прышло».

Праз пару дзён пошта прыносіць цяжкую каперту з новай прыпавесцю, у лісьце абавязковая прыпіска: «Перадайце прывітаньне вашым мілым дзяўчатам і хлопцам, якія так хораша чытаюць...»

У 1965-м супрацоўнікі радыё выдалі ў Мюнхене аповесць «Мёртвым не баліць». І вось мы зноў выдаём кнігу Быкава. Шмат гадоў нашыя слухачы першыя знаёміліся зь яго новымі творамі, а таксама меркаваннямі, ацэнкамі й прагнозамі. Пераважна гэта былі невясёлыя прагнозы, але Быкаў не пагаджаўся, што гэта пэсымізм. Сьвекча надзеі ніколі ня гасла ў ягоных выступах. І ў рэдакцыйных съценах ён запомніўся заўсёды з прыязнай цёплай усмешкай, — мы спадзяёмся, ён пачуваў сябе на Свабодзе добра і лёгка, сярод сяброў.

Апошнія месяцы мы мелі шчасльце сустракацца часцей — у прагулках па Празе, на імпрэзах, у вулічных кавярнях, дома. І ў шпіталі. За тоўстымі съценамі Свабода лавілася дрэнна, мы прынеслі яму магнітафон, і ён атрымліваў навіны зь Беларусі ў запісе.

Быкаў слухаў Свабоду даўно, але пасля таго, як жыцьцё ў Менску стала нясыцерпным і пачаўся апошні вандроўны пэрыяд ягонай творчасці, ён не расставаўся з караткахвалевым прымачом.

Мы рабілі праграму, ведаючы, што яе будзе слухаць Быкаў.

Мы так і будзем рабіць надалей, Васіль Уладзімеравіч.

Аляксандар Лукашук,
Беларуская служба Радыё Свабода

Беларусь

сінегань 1991 — красавік 1998

Для сучаснікаў Васіля Быкава ягонае імя звязанае ня толькі з літаратурай, але і з падзеямі, якія перажыла Беларусь. Вось некаторыя этапы грамадзкай дзеянасьці Быкава: 1988 — сябра аргкамітэту, а затым Сойму Беларускага Народнага Фронту, 1989 — народны дэпутат СССР, 1990 — прэзыдэнт Згуртавання беларусаў съвету «Бацькаўшчына», 1994 — давераная асоба кандыдата ў прэзыдэнты Зянона Пазняка, 1995 — прэзыдэнт Беларускага ПЭН-Цэнтра, адзін з заснавальнікаў Хэльсынскага камітэту, 1996 — старшыня аргкамітэту съвяткаванья ўгодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі.

У пачатку 1990-х гадоў супрацоўнікі мюнхэнскай рэдакцыі Радыё Свабода ўпершыню атрымліваюць магчымасць наведваць Беларусь — з Васілем Быкавым знаёмыцца тагачасны дырэктор Беларускай службы Вячка Станкевіч і журналістка Ларыса Верас. Свабода рэгулярна перадае інтэрв'ю Быкава, ягоныя ацэнкі палітычных і грамадзкіх падзеяў, літаратурнага працэсу. У 1996 годзе з плянаў дзяржаўнага выдавецтва выключаюць кнігу з новымі творамі пісьменніка, і на хваліх Свабоды пачынае гучаць проза Быкава.

**«УСЯ НАШАЯ ГІСТОРЫЯ ЗАКЛІНІЛАСЯ НА ГЭТЫМ
РЭАКЦЫЙНЫМ БАЛЬШАВІЦКІМ ВЯРХОЎНЫМ
САВЕЦЕ»**

Сінэжань 1991

*Юрка Ляшчынскі, Мікола Ваўранюк,
Менск-Беласток*

Народны пісьменьнік, прэзыдэнт Згуртаваньня беларусаў сывету «Бацькаўшчына» Васіль Быкаў — несумненны маральны аўтарытэт у Беларусі. Прапануем вашай увазе размову са спадаром В.Быковым, тэма — палітычная сітуацыя ў Беларусі пры канцы 1991 году.

— Палітычная сітуацыя ў Беларусі вельмі напружаная ўжо даволі доўгі час. І гэтая напружанасць не мінае, таму што не вырашаецца самае галоўнае, самае кардынальнае пытаныне, якое цяпер стаіць перад беларусамі, — гэта пытаныне дзяржаўнасці. Хаця ў нас прынятая Дэкларацыя аб незалежнасці, аб сувэрэнітэце Рэспублікі Беларусь і зробленыя сякія-такія законныя заходы, фактычнай самастойнасці яшчэ няма — і невядома, калі яна будзе. Грамадзтва даўно ўжо насыпела да таго, але нашыя палітычныя ўлады, нашы заканадаўчыя органы не съпяшаюцца вырашаць гэтай праблемы. Не съпяшаюцца яны з той элемэнтарнай прычыны, што яны ня здольныя, бо ў нас Вярхоўны Савет, як вядома, на 80% складаецца з камуністаў, і гэтыя камуністы, вядома, не зацікаўленыя ў тым, каб Рэспубліка Беларусь набыла сапраўдную самастойнасць, аддзялілася ад імпэрыі.

— Што трэба зрабіць, каб гэтую дэкляраваную незалежнасць зрабіць сапраўднай? Можа, тое выйсьце, што ва Ўкраіне, — рэфэрэндум?

— У тым жа і справа, што ў нас шляхам рэфэрэндуму

можна вырашыць, канечне. Але зноў жа вырашаць павінен Вярхоўны Савет. Цяпер уся палітыка Беларусі заклінілася на гэтым Вярхоўным Савеце. У гэтым уся справа. Па сутнасці, цяпер першачарговая задача — гэта прыняць закон аб рэфэрэндуме, прыняць закон аб выбарах, распусціць Вярхоўны Савет і правесці новыя выбары на шматпартыйнай аснове. Толькі ў такім выпадку будзе нейкі зрух да фактычнай сувэрэннасці Беларусі.

— Як практычна можна распусціць гэты Вярхоўны Савет?

— Вось я і кажу, што гэта павінен зрабіць сам Вярхоўны Савет. Пастанову аб роспуску Вярхоўнага Савету можа прыняць сам Вярхоўны Савет. А сам Вярхоўны Савет гэтага ня хоча рабіць, пакуль ня будзе прынятая новая Канстытуцыя. Калі нават і новая Канстытуцыя будзе прынятая, зноў жа гэты роспуск у яго руках. Вось я таму гавару, што ўся нашая гісторыя заклінілася на гэтым рэакцыйным бальшавіцкім Вярхоўным Савеце.

— А сёньняшняя Беларусь — як краіна, як рэспубліка — ці падрыхтаваная да незалежнасці? Бо ж і валюту трэба мець сваю, і армію, шмат пытаньняў.

— Можна гэта ўсё, трэба рыхтаваць. Трэба рыхтавацца, калі будзе такая пэўная мэта. Аднак жа цяпер у гэтым кірунку нічога ня рабіцца. Таму што Вярхоўны Савет зусім ня ставіць сабе такой мэты.

— А ці Беларусь будзе весьці сваю замежную палітыку самастойна?

— Безумоўна. Калі яна будзе самастойная, то і замежная палітыка будзе самастойная.

— Як будуць выглядаць контакты, стасункі з суседзямі, зь Літвою, з Украінай?

— Калі ў Беларусі будзе дэмакратычны лад і будуць так-

сама дэмакратычныя лады ў нашых суседзяў, то нашы адносіны будуць таксама дэмакратычныя, справядлівыя і вельмі мірныя, я б сказаў, нават братнія. Калі ж усталюеца іншы лад, неспрыяльны лад у Беларусі альбо ў іншых рэспубліках, нашых суседзяў, то, канечно, будуць усялякія праблемы і супяречнасці, можа быць варажнечы. Усё будзе залежаць ад волі ня толькі нашага грамадства, але найбольшым чынам — нашага кіраўніцтва.

— *Ці разглядаюца цяпер такія справы як зъмена ме-
жаў?*

— Цяпер не разглядаюцца. І не павінны цяпер разглядацца, таму што мы ня вырашылі кардынальных пытанняў. Праблемы межаў будуць вырашацца ў апошнюю чаргу, тады, калі ўжо паміж намі нічога ня будзе стаяць, таксама, як і над намі нічога ня будзе вісцець. А пакуль што над намі вісіць небясьпека вялікая, імперская небясьпека. І яшчэ не хапала нам улезы ў гэтую канфлікты нашага памежжа. Гэта вельмі небясьпечная праблема.

— *Якую вы цяпер палітычную сілу разглядаеце як най-
больш прыдатную на стварэннне сапраўднай дзяр-
жаўнасці? Бо год таму быў толькі БНФ. Цяпер
з'явіліся партыї.*

— Безумоўна, цяпер шмат партый ў, дэмакратычных партый. Праўда, яны ўсё ж ня дужа моцныя, хаця яны імкнуцца, так бы мовіць, весыці работу ў нашым грамадстве. Усё-такі я лічу, што самая магутная палітычная сіла цяпер — гэта, безумоўна, Беларускі Народны Фронт. Там ёсць ня толькі моцная падтрымка, але ўжо і спрактыкаванае, разумнае, вопытнае кіраўніцтва.

— *Палітычна сіла вялікая — гэта былыя камуністы.*

— Безумоўна.

— *I ўсё ж пагражжаюць дэмакраты?*

— Вядома, яны змагаюцца так ці інакш, таму што хаця кампартыя ўвогуле і адлучаная ад дзяржаўных справаў, але яе сябры, сябры гэтай партыі, займаюць усе інстанцыі — ад мясцовых саветаў, гаспадарчых органаў і да Вярхоўнага Савету. Усюды іх большасць. І таму, натураны, яны праводзяць — у адпаведнасці са сваімі ідэямі, якія яны спавядаюць, — палітыку ў Беларусі.

**«ПРАДЧУВАНЬНІ МАЕ САМЫЯ ЗМРОЧНЫЯ, І Я
ТОЛЬКІ ХАЧУ, КАБ ЯНЫ НЯ СПРАЎДЗІЛІСЯ»**

Жнівень 1993

Аляксандар Лукашук, Мюнхэн

Інтэрвю з Васілём Быкавым.

— Нядайна мінула другая гадавіна жнівеньскага камуністычнага путчу. Адразу пасля яго правалу рэзка актывізаваліся палітычныя працэсы ў рэспубліках, у тым ліку ў Беларусі. Было некалькі грунтуюных намаганняў дзеля пабудовы дзяржаўнага суверэнітэту. Ці не ўпершыню пасля Аляксандра Чарвякова быў абраны старшыня Вярхоўнага Савету, які гаворыць па-беларуску, была прытыненая дзейнасць кампартыі. Чаму, на вашую думку, працэс пераменаў пасля жнівеньскага штуршка стаў заціхаць, пайшоў некуды назад і ўбок? Што і хто вінаваты?

— Уся справа ў тым, што гэтая актывізацыя адбывалася ня ў выніку пэўных унутраных працэсаў, а выключна пад уздзеяннем зьнешніх абставінаў, у дадзеным выпадку — наўдачы маскоўскага путчу. Камуністычная намэнклatura тады спалохалася, а яна, як правільна некалі назначыў Зянон Пазняк, толькі ў стане спалоху і можа прыняць добрае рашэнне. Але гэты спалох паволі мінуў — «дэмакраты» аказаліся зусім лагодныя,

нікога ў Беларусі не арыштавалі, «паляваньня на ведзьмаў» не дапусьцілі, і камуністычны Вярхоўны Савет ды ўрад хутка зразумелі, што «прадзешавілі», што дарма паддаліся дружнаму напору жменькі апазыцыянэраў Народнага Фронту. З таго часу Вярхоўны Савет і ўрад пачалі працаваць на рэстаўрацыю. І калі гэтай рэстаўрацыі дагэтуль не адбылося цалкам, дык за гэта трэба дзякаваць зноў той жа жменьцы апазыцыі БНФ, якая сваёй (я б сказаў, герайчнай) дзейнасцю сарвала многія спробы такога кшталту і ў Вярхоўным Савеце, і ва ўрадзе. Ну, і яшчэ трэба мець на ўвазе некаторую палітычную няпэўнасць у Москве, ад якой памкненыні нашага кіраўніцтва залежаць болей, чым ад чаго-небудзь іншага.

— *Што з таго, што ўпусцілі дэмакратычныя сілы, своечасова ня здолелі зрабіць, вам уяўляеца найвялікшай стратай? Чаму?*

— Аб tym надта добра сказаў прэзыдэнт Ельцын. Забараніўшы кампартыю, трэба было прызначыць новыя выбары ў Вярхоўны Савет і мясцовыя органы ўлады. Канечнэ, ва ўмовах Беларусі гэта няшмат дало б, але ўсё ж ад улады былі б адхіленыя самыя зачтывыя камуністы, цвёрдакаменная, сталінскага тыпу намэнклятура, якая дзясяткі год звыкла ўладарыла ў Беларусі.

— *Адно вельмі канкрэтнае пытаньне аб нядайнім мінуктым. На пачатку перабудовы вы, як і многія іншыя дзеячы культуры, як той жа Сахараў, падтрымлівалі Міхаіла Гарбачова. Ды і Гарбачоў, здаецца, прыхільна ставіўся да вас. Калі мясцовыя партыйныя прышыбееўвы начальнікі шалёнае цкаваньне вас, Алекся Адамовіча, Гарбачоў запрасіў вас у паездку ў Амэрыку, пасля чаго мясцовая Вандэя мусіла прыкусіць свой брыдкі язычок. Аднак была, мне здаецца, і нейкай недаговоранасцю, адчужсанасцю у вашым стаўленыні да Гарбачова. Ці так гэта? Як вы ацэньваеце першага і apoшніга прэзыдэнта СССР сёньня, калі зъявіўся ўжо пэўны гісторычны*

фон і магчымасць для парашнання зь цяперашнімі лідэрамі?

— Вядома, на пачатку перабудовы шмат якія дэмакратычна настроеныя грамадзяне вельмі падтрымлівалі Гарбачова, ягоныя сапраўды эпахальныя ініцыятывы ў галіне разбараеньня і міжнароднай палітыкі. І праўда, ён дамогся амаль немагчылага: адхіліў ядзерную катастрофу, на парозе якой стаяў сьвет, дамогся палітычнай разрадкі паміж Усходам і Захадам, аўяднаў Нямеччыну. Але ўнутры былога Саюзу... Тут ён застаўся трахычным генсэкам партыі камуністаў — адна толькі ягоная прыхільнасць да сацыялістычнага выбару гаворыць пра ўсё астатніе. Тут нашая згода зь ім і канчалася.

Зрэшты, аб ролі Гарбачова ў нашай гісторыі вельмі добра напісаў Алексі Адамовіч у сваёй палітаягічнай працы, якая была надрукаваная ў нашых часопісах. Трэба разумець, што Гарбачоў як палітычная асаба дваякі — таксама, як дваякі быў Хрушчоў ды іншыя малыя і вялікія рэфарматары камунізму. Галоўная іх вартасць, мабыць, у іх рэфарматарскай наўнасці, калі мець на ўвазе, што камунізм ніякай рэфармацыі не паддаецца. Таксама, як і вытворная ад яго эканоміка. Яго можна толькі або прыняць як безумоўную дадзенасць, альбо адкінуць дарэшты. Адаптаваць яго да якой-небудзь іншай сацыяльной сыстэмы нельга, аб tym съведчыць уесь даволі працяглы вопыт у абыходжанні з гэтай палітычнай звязай. І калі некаторыя людзі дзеляць ягоных прыхільнікаў на камуністаў і бальшавікоў, на памяркоўных марксістаў-палітэканомаў і радыкальных трацкістаў-рэвалюцыянэраў, дык tym самым упадаюць у схалістыку: вялікай розніцы паміж гэтымі разнастайнасцямі няма. На практицы клясычнае ўласабленьне камунізму — гэта гвалт, кроў, татальны чэкізм, хіба часам прыкрытыя страката расфарбаваным камуфляжам, як у сучасных вайскоўцаў.

— Апроч парадайна ў часе, мы парадайваем сябе і ў прасторы. Нашыя парадайчыя суседзі, трох балтыйскія дзяржавы, ужо фактычна вярнуліся ў Эўропу; многія на Захадзе не сумняюцца ў эўрапейскай будучыні Ўкраіны. Вы ня раз гаварылі аб унікальным шанцы, які атрымала волія гісторыі Беларусь для свайго адраджэння. Ці ня ўтушчаны ўжо і гэты нацыянальны шанец Беларусі, як быў ён вырваны і з рук адраджэнцай у 1918 годзе? Якія варункі і нацыянальныя рысы, на ватую думку, могуць стаць вызначальными ў лёсে Беларусі і беларусаў у агляднай будучыні?

— Як могуць бачыць менчукі, над будынкам Вярхоўнага Савету Беларусі лунае бел-чырвона-белы сцяг, а пад ім нязрушна камяне выява старога сярпаста-малатка-стага гербу БССР. У tym мне бачыцца красамоўны сымбаль няпэўнасці нашага часу, яго палітычнай амбівалентнасці. Здаецца, што Беларусь нерухома завісла ў часе і прасторы паміж дзізвіумам несумяшчальнымі стыхіямі — усясьветнай дэмакратычнай і імпэрскай таталітарнай.

Пра палітычныя памкненыні кіраўніцтва я ўжо ўсё сказаў; што ж датычыць народу, дык ён цяпер у разгубленасці. З аднаго боку, ён разумее, што вяртанье ў камуністычную казарму — дужа непрыемная справа. Але ў казарме, як вядома, кормяць. А што рабіць на рынку бяз грошей, без тавару, сярод зграі прыежджых і сваіх жулікаў, п'янчуг і хуліганаў? Можна і галаву страціць — tym больш, што нашыя кіраўнікі амаль нічога няробяць, каб павылавіць тых жулікаў, забяспечыць хоць які парадак на tym рынке-базары.

А тут яшчэ камуністычная пропаганда кожны дзень трубіць, што ўсё тое — вынік Віскулёў, развалу Саюзу, што будзе яшчэ горш. І сапраўды гэтае «горш» спрадукваеца з кожным месяцам. Ужо няма бэнзыну, цэны жахаюць сваім няспынным ростам, бандыты сталі сымляйшыя за міліцыянераў. Расея пагражае зусім адклю-

чиць газ і ня даць сыравіны, за якія, зрешты, нам няма чым плаціць, бо фінансавая сістэма разваленая дарэшты. І людзі пачынаюць думаць: на якога д'ябла тая сувэрэннасць, калі зь ёй няма як жыць? Лепш назад — хоць у казарму, хоць у турму. У стойла. Канечне, там было кепска, але, калі рахмана сябе паводзіць, не злаўаць начальства (асабліва маскоўскае), дык, можа, яшчэ не дадуць памерці ад голаду і съюжы. Гэта Пазыняк даказвае, што ўсё тое — вынік камуністычнага бяспраўя. А людзі схільныя бачыць прычыну сваёй непрытульнасці ў дэмакратах. І сапраўды, мы назіраем цяпер надзвычайную блытаніну прычынаў наступстваў, якою з пэўнай выгадай для сябе карыстаюцца тыя ж камуністы — ва ўладзе і каля яе.

— Беларусь і Расея. Як вы ацэньваеце цяперашнія стасункі паміж дзізвіумам дзяржавамі — эканамічныя, вайсковыя, палітычныя? Якой вам бачыцца рэальная пэрспэктыва дачыненіяў? Ці згодныя вы з меркаваннем, што паўнавартасны сувэрэнітэт — справа багатых краін, і Беларусь, як і многія былыя савецкія рэспублікі, эканамічна асуджаная на ролю «меншай сястры»?

— Роля Расеі ў нашай гісторыі добра вядомая. Тут усё амаль на паверхні. Каб тое зразумець, вялікіх намаганняў ня трэба. Кажуць, што іншых дачыненіяў, чым тыя, што стагодзьдзі былі між Беларусью і Расеяй, і не магло быць, ужо хоць бы з рознасці патэнцыялаў вялікай і малой нацыі. Увогуле гэта правільна: вялікія роўня малому, бедныя багатаму не таварыш.

Ня толькі камуністычная ідэалёгія, але і імпэрская сацыялістычная эканоміка была пабудаваная такім хітрым чынам, што частка яе магла функцыянуваць толькі ў сістэме цэлага. Вядома, што за гады сталінскіх ды іншых пяцігодак беларуская прамысловасць была пераўтвораная ў так званую «адвёртачную» вытворчасць, у зборачны цэх імпэрскага ВПК. Напрыклад, калі ў Менску рабілі балты, дык гайкі ў іх наразалі на

Урале (такі быў прынцып сацыялістычнай каапэрацыі), а пасля гэты болт з навінчанай гайкай везлі ва Ўкраіну, дзе яны выкарыстоўваліся на зборцы ракетаў, або касмічных апаратуў, або танкаў, або авіяносцаў, або славутых «калашнікаў», якімі цяпер узброена паўсюду — і кожнае трэцяе забойства на Зямлі робіцца менавіта гэтай зброяй.

Але вось гнаць поўнапаточная праграмы ракетна-ядзернага ўзбраення стала немагчымы, і наша родная прамысловасць аблілася съязьмі; спыняюцца заводы, звольняюцца высокапрафесійныя спэцыялісты, няма грошей, няма камплектных, перакрылі газ і бэнзын. Гвалт, крах эканомікі! Таму хутчэй назад, у Саюз, у систэму калектывнай бяспекі, да «старэйшага брата» зъ яго імпэрскай псыхалёгіі.

Але ці патрэбныя гэтыя меншыя браты старэйшаму брату? Во яшчэ ў чым пытаньне. Мабыць, будуць патрэбныя, калі ўзвоніцца ранейшая, імпэрская ідэалёгія, калі па старых праграмах запрацуе магільшчык Pacei — яе ВПК, калі зявіцца патрэба ў яго зборачных цэхах у Беларусі, калі беларускія хлопцы пойдуть абараніць імпэрскія інтарэсы Pacei ў Сярэдняй Азіі ды іншых рэгіёнах сьвету. І зусім не патрэбныя, калі Беларусь пакончиць з імпэрскімі амбіцыямі і стане нарэшце на сапраўды дэмакратычны шлях развіцьця.

Значыць, на маю думку, наш сувэрэнітэт па-ранейшаму ў значнай меры заходзіцца ў руках «старэйшага брата». Але ў хаце «старэйшага брата» пануе вялікае бязладзьдзе і няпэўнасць. І гэтая няпэўнасць перакідаеца на настроі тых, хто вырашае народны лёс у органах улады Беларусі. І яны нэрвуюцца, а часам і дапускаюць паслабкі, як у выпадку з беларускай сымболікай. Іначай ужо даўно б усё было іначай. Як, скажам, у краінах Балтыі, як у Эўропе, як і ва ўсім сьвеце, дзе не ступала нага сацыялізму і пануе прыватная ўласнасць.

— Што значыць для нас, для лёсу Беларусі сучасны гісторычны контэкст, у якім выяўляеца трагічнасць нашай эпохі: этнічныя войны, экалаґічныя крызысы, спаўзанье ў галечу цэлых краінаў, няздольнасць міжнароднай супольнасці даць рады гэтым выклікам часу? Ці згодныя вы зь меркаваньнем, што съвет забыўся ўжо ўрокі і жахі дзівлюх усясьветных войнаў і гэта можа дорага каштаваць усім?

— Як вядома, гісторыя — пераважна крыважэрная драпежная ведзьма, рэдка які народ карыстаецца яе дабрынёй. А так — войны, голад, мор... Асабліва жахлівая доля выпадае тым народам, якія з розных прычынаў спаўзняюцца на свой рэй, upускаюць свой шанец. Беларусь, несумненна, спаўзнілася. Можа, і не па сваёй віне, а можа, і сама ў тым вінаватая. Ня толькі стаціла дзяржжаўнасць, але нават і згубіла ўласную гісторычную назуву. Што ўжо казаць пра іншае. З таго ўсё і пачалося. Цяпер, вядома, ня меней жахліва: цяпер шанец яе ў гэтым сэнсе стаў яшчэ меншы. Съвет зрабіўся больш жорсткі, вольных месцаў у ім няма — ні ў прасторы, ні ў палітыцы, ні ў эканоміцы. Усе нішы занятыя. Добра, калі б былі занятыя памяркоўнымі стварэннямі, а то пераважна — на тымі. Што рабіць спаўзнелым беларусам? Я не хачу прарочыць, але прадчуваючы мае змрочныя, і я толькі хачу, каб яны ня спраўдзіліся.

— Ці дзейсная цяпер спадчына адраджэнцаў «расстралянага пакалення»? Які ўплыў іх працаў на сябе вымаглі б згадаць сёньня? Ці магчыма вярнуцца да ідэяў тых адраджэнцаў у практычным аспекте, альбо двойчы ў адну і туго ж раку ўжо не ўвайсьці, жыцьцё вымогае шукаць іншых ідэяў і спосабаў пабудовы Беларусі?

— Як гэта было прынята ў гады бальшавіцкай дыктатуры, пра дзейнасць беларускіх адраджэнцаў амаль нічога нідзе не пісалася. А ў тым, што часам прарывалася ў друку, была толькі ацэнка — гэткая сумесь кляцьбы ды

ляянкі. І толькі за мяжой выслкамі беларускай дыяспары што-нішто зьбіралася, захоўвалася, і ў часе маіх некаторых замежных паездак зъяўлялася магчымасць пазнаёміцца з пэўнымі творамі «расстралянага пакаленьня».

Памятаю, съпярша гэта быў зборнічак паэзіі Алеся Гаруна, некаторыя творы Ластоўскага, вершы Купалы пачатку 1920-х гадоў. Пра трагічныя і герайчныя вобразы дзеячоў БНР на эміграцыі я пачуў ад Ларысы Геніюш, яе мужа Івана Пятровіча. Першае, і, можа, самае вялікае ўражанье ад таго — зьдзіўленне трагічнасці лёсу гэтых людзей, безагляднасці іх герайзму ў барацьбе за растаптаную ідэю беларушчыны. Іншыя з раней вядомых паўсталі ў новым ablіtchы — як, напрыклад, Янка Купала, паэзію якога літаратуразнаўцы нам заўжды трактавалі як апалёгію камунізму, шчаслівае савецкай долі (славуты ляўкоўскі цыкл). А напраўду ягоная палітычнае паэзіі пачатку 1920-х гадоў — гэта трагічныя гімны беларускасці, набат трывогі, болю і безвыходнасці. Не, як бы там ні гаварылі і камуністы, і дэмакраты-згоднікі, перад беларускай інтэлігенцыяй, яе творчым цэхам стаіць усё тая ж ранейшая мэта, вышэй за якую няма і, мабыць, ня будзе, пакуль ідэя адраджэнцаў ня будзе ажыццёўленая. За гэтай ідэяй — лёс і гісторыя самага занядбанага народу ў Эўропе, да якога мы маем гонар ці няшчасце належаць.

— Некалькі гадоў таму вы досыць пэсымістична выказваліся пра «Закон аб мовах». Як вы ацэньваеце цяпер працэс беларусізацыі альбо «дэрусіфікацыі» і яго пэрспэктывы?

— Праблема беларускай мовы ці ня зь ліку вечных беларускіх проблемаў, і, вядома, яна баліць у сэрцах беларусаў болей за іншыя. Асабліва ў сэрцах пісьменнікаў. І калі выслкамі беларускіх інтэлігентаў (найперш пісьменнікаў і мастакоў) яна была некалі рубам пастаўленая перад маскоўскім кіраўніцтвам (тым жа Гар-

бачовым), менскае кіраўніцтва пачало імітаваць (менавіта імітаваць) нейкія меры, каб улагодзіць найбольш няўрымсцільных нацыяналістаў. Пачалі распрацоўваць «Закон аб мовах». Прыйзнаюся, спачатку і я тую імітацию ўважаў за сур'ённую справу, браў у ёй удзел аж да моманту прыняцця на Вярхоўным Савеце пастановы «Аб увядзенні ў дзеяньне «Закону аб мовах». Менавіта з тae пастановы стала відавочна, што ніякага зруху ў праблеме мовы гэты хітры закон ня зробіць, што ўсё тое па меньшай меры несур'ёзна, для адводу вачэй, нікто гэтага закону выконваць ня будзе, ды і створаны ён не для выканання. На жаль, таго не зразумел (ці не захацелі зразумець) некаторыя камуністычныя рупліўцы беларускасці, якія на поўным сур'ёзе ўключыліся ў ту гульню і гуляюць у яе дагэтуль. Вынікаў ад яе ні на грош.

Праўда, упершыню ў гісторыі беларускага Вярхоўнага Савету па-беларуску загаварыў яго старшыня (хоць ён і дагэтуль гаварыў па-беларуску), але з уплывовых кіраўнікоў дзяржавы нікто болей. Камуністы распачалі шалённую вайну з нацыянальнай мовай, за «равноправие рускожыцця», і, баюся, што недалёкі той час, калі камуністычна большасць Вярхоўнага Савету на парадак дня чарговай сэсіі паставіць пытанье аб «дэбеларусізацыі». Аб скасаванні нават беларускай дзяржаўнай сымболікі яна ўжо ставіць.

— Віленская газета «Наша Ніва» нядайна прапанавала разглядаць беларускую гісторыю апошніх стагодзьдзяў праз прызму паніцця «акупацыя» і яго вытворных («калябарант», «каленія», «марыянэтка») — з аднаго боку і змагання з акунтамі — з другога. Цяпер у Беларусі няма зынешняга акунтана. Чаму ж тады натуральнае права на нацыянальнае адраджэнне, на свободу даводзіцца адстойваць цяжкімі выслкамі нямногіх?

— Падлегласць, несамастойнасць сталі другой натурай пэўнай часткі беларускага грамадзтва, якая цяпер,

у новых сацыяльна-палітычных умовах, выявіла сваю поўную няздольнасць ня толькі да развіцця, але і да існавання без апекі «старэйшага брата». Я ўжо не кажу пра камуністаў ды іхную намэнклятуру — варта зірнуць на некаторых з тых, хто ўважае сябе за дэмакратаў. Адмаўляючы палітыку БНФ, якую яны лічаць памылковай і празьмерна радыкальнай, бо яна можа раззлаваць таго ж «старэйшага брата», яны паклалі ў аснову свае палітыкі прынцып «нацыянальнай згоды», які на спрадве ёсьць згодаю з камуністамі — былымі і новымі. Напрыклад, «Славянскі сабор», «Поліссе», пісьменніцкае згуртаваныне баталістаў і марыністаў. Ці во ўшчэ так званы «Народны рух Беларусі», які ладзіць цяпер свой кангрэс і ў сваім кіраўніцтве складаецца спрэс з перафарбаваных камуністаў. Мне думаецца, што не зважаючы на дэмакратычныя назовы, сутнасць гэтых згуртаванняў — замаскаваная ці адкрытая калябарацыя з тымі праімпэрскімі сіламі, якія даўно таемна, а цяпер ужо і адкрыта павялі курс на ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці і распачалі падрыхтоўку да рэстаўрацыі БССР у складзе СССР.

Калі менавіта гэта мець на ўвазе, тады робяцца зразумелымі шмат якія дзяржаўныя заходы ў Беларусі — ад непрыніцця новага дзяржаўнага гімну да нафтавай кризы — усё гэта добра распрацаваныя меры ў кірунку вялікай імпэрыі, на гэты раз у складзе БССР і РСФСР. На маю думку, аднак, съмешная будзе гэтая імпэрыя, і наўрад ці яе створаць праімпэрскія сілы Рasei нават і з дапамогай беларускіх калябарантаў. Але, вядома, крыві народам яны здольныя папаваць нямала, у тым ліку і беларускаму народу.

— У Беларусі, як і ў суседзії, зорка партгасактыву яшчэ ня згасла. У чым, па-вашаму, спэцыфіка намэнклятуры ў Беларусі, ці можна спадзявацца, напрыклад, на карысьць ад яе гаспадарчай, адміністрацыйнай дасьведчанасці? Ці чакаеце вы радыкальных пераменаў у рас-

станоўцы палітычных сілай пасля новых выбараў у парлямэнт?

— Зорка партгасактыву — гэта рэшта ад міту пра КПСС, ад яе збанкрутаванай, марксісцкай сакральнасці. Ня ў стане прэтэндаваць на ранейшую татальную бязгрэшнасць, камуністы спрабуюць цяпер зьберагчы міт аб высокай прафесійнасці яе спэцоў, або хоцуць нанова стварыць імідж прафесіяналу ў рынковай эканоміцы. Якія яны рынковыя прафесіяналы, мы нешта ня бачым, але мы добра бачылі, як яны гаспадарылі ў сацыялістычнай сферы, як ведалі адно — трубіць пра сацыялістычнае спаборніцтва, якое шырылася і шырылася. Тоё мы назіралі дзясяткі гадоў, і цяпер толькі дурань ці злыдзень можа паверыць, што іхныя эканамічныя здольнасці нечага вартыя. Нічога яны ня ўмелі і не разумелі ў сацыялізме, ня ўмеюць і ня хоцуць разумець — у капіталізме. Апроч хіба забясьпечаныя чысці шкурных інтарэсаў — кар'еры, выгодаў, прывілеяў, якія дасягаюцца, як вядома, ня так здольнасцямі рабіць, як здольнасцю дагадзіць. Тут яны сапраўды майстры — дагаджаць. І гэта ва ўсіх галінах народнага жыцця — ідэалёгія, гаспадарцы, культуры, войску, судах, у карных і ва ўсіх іншых органах.

Новыя выбары, якія ўсё ж некалі будуць — цяпер галаўны баль нацыянальнай дэмакратыі. Мусіць, ад іх будзе залежаць усё ў найбліжэйшай будучыні Беларусі. Сапраўды, каго выбіраць? І як выбіраць? Пры цяперашній палітычнай апатыі грамадзтва вельмі нават магчыма, што да салодкага пірага ўлады пралезуць ня самыя лепшыя, а як і раней — самыя нахабныя, бессаронныя, хцівныя, усё тыя ж камуністы, хіба што адаптаваныя да новых умоваў, але з ранейшымі мэтамі. Ну, але што рабіць — чаго вартыя, тое і маем.

— На пачатку пазбаўлення ад таталітарызму многія асаблівасці надзеі ўскладаўся на вяртаныне да Бога, на адраджэніне рэлігіі — як у пляне практычнай маралі,

так і ў вырашэньні глябальных пытаньняў жыцьця і съмерці. Як вы цяпер ацанілі б тыя спадзяваньні і рэальную ролю царквы ў грамадзтве?

— Канечне, гэта выдатна — вяртанье народу яго традыцыйнай рэлігіі, зварот да хоць якой-небудзь духоўнасці ў нашым спрэс бездухоўным, матэрыяльным съвеце. Баюся толькі, што ва ўмовах посттаталітарнага грамадзтва гэтае вяртанье ня дасыць таго плёну, на які можна было бы разылічваць. Мусіць, як і ў іншых сферах жыцьця, у рэлігіі патрэбная непарыўная сувязь чалавека з гісторыі пэўнага (і вялікага) прамежку, вядома ж, не на карысць нават і такой магутнай тысячагадовай традыцыі, якой зьяўляецца хрысціянства. Новыя пакаленны ня маюць магчымасці пераняць ад бацькоў і дзядоў веру і дагмат царквы, ім трэба дайсці да іх самахоць, з уласнай патрэбам, а час для таго ня самы спрыяльны. Зноў жа, нельга не ўлічыць старой проблемы дзявохканфесійнасці ў Беларусі, працягласлаўнага расейскамоўя. Ды і агульнавядомая сэрвільнасць пэўнай (і вялікай) часткі царкоўнага кліру ў форме супрацоўніцтва ня толькі з партыйнымі органамі... Усё тое ня робіць простай і лёгкай проблемы вяртанья хрысціянства да народу, або вяртанья народу да Хрыста. Надта шмат перашкодаў за гады ўтварыліся перад імі.

— У новай праграме БНФ заяўленая тэза аб парытэце правоў нацыі і правоў чалавека. Ці рэальнаяе мірнае сусіданство гэтых двух прынцыпаў, ці няма тут неабяспекі для дэмакратыі, падпрадаваньня індывідуальнага калектывнаму, ад імя і дзеля імя якога вяршыліся самыя чорныя старонкі савецкай гісторыі? Ці маюць рацулю тыя, хто папярэджвае аб разбуральным вірусе нацыяналізму ў Беларусі, які пагражсае миру і грамадзкаму спакою?

— Маё глубокае перакананье палягае ў тым, што без

забесьпячэнья правоў нацыі немагчыма забясьпечыць права асбнага чалавека. Гэта ў дэмакратычных грамадзтвах, дзе магчымасці грамадзтва забясьпечаныя поўнасцю, дзе добра арганізаваныя і нармальна функцыянуюць усе дзяржаўныя арганізмы, застаецца толькі забясьпечыць нармальныя права індывіда. А калі пагарджающа права асноўнай нацыі, калі яна пазбаўленая магчымасця ў аўтаномнага разыўцыя? У такіх умовах, здаецца мне, прыярытэты павінны быць крыху іншыя за тыя, што прынятыя ў сучасным дэмакратычным съвеце.

Гаворка пра «разбуральны беларускі нацыяналізм» зусім беспадстаўная. Наш нацыяналізм цалкам заснованы на стваральнай нацыянальнай тэндэнцыі, і хапя скіраваны сваёй увагай на інтэрэсы беларускай нацыі, але тое ня ў шкоду іншым нацыям, наадварот — на карысць іхнаму разыўцыю таксама. Беларусы маюць вялізны вопыт супладнага існаваньня зь іншымі нацыямі і маюць намер ім карыстацца надалей — на карысць усім. Праблема найперш палягае ў стаўленні да нас. Нашае ж стаўленне да расейцаў, палякаў, літоўцаў, габрэяў, татараў ды іншых самае спрыяльнае — як гэта і было на працягу многіх стагодзьдзяў нашага сумеснага існаваньня. За што беларусы і прыдбалі славу самага талерантнага народу ў Эўропе. Часам нават заўспінне талерантнага, як на маю думку. Асабліва да безумоўнага зла і насільля.

— Беларуская інтэлігенцыя — якая яна, чым патлумачыць яе невыразную ролю ў палітычным жыцьці рэспублікі? Пасля ўтварэння БНФ у канцы 1988 году мінула амаль пяць гадоў, але кола лідэраў і актыўных прыхільнікаў гэтага руху застаецца амаль нязменным. За выключэннем адной-дзвююх асобаў, не далі съвежых імёнаў і новыя партыі. Не чуваць у палітыцы і маладых галасоў, якія так гучна і хороша пачыналі ў «Талацэ», «Тутэйшых», іншых маладзёвых суполках. Чаму?

— Калі коратка адказваць на гэтае пытаньне, дык прычына — задоўжаная камуністычна мэнтальнасць нацыянальнай інтэлігенцыі. Гэта некалі нашая інтэлігенцыя была народнай. Ды ўжо даўно яна страціла адзнакі народнасці й ператварылася ў элітарную частку той жа камуністычнай партыйнасці.

Творчая інтэлігенцыя сталася такой з прычыны апантанай яе ідэалагізацыі — у школе, камсамоле, ВНУ, у партыі, яе змушанай творчай сэрвільнасці ў дачыненых да ўлады. Тэхнічная і навуковая інтэлігенцыя — гэта нявольнікі ВПК (дагэтуль добра, аднак, аплачваныя), спэцы ракетнае і іншое зброі, космасу, атрутных рэчываў ды вайсковай тэхнікі. Сельская інтэлігенцыя — рупная паслугачка райкамаў у іх дачыненых да сялянскіх масаў. Менавіта зь яе ўзделам ажыцьцяўлялася ўся безыліч партыйных ініцыятываў на вёсцы — ад колішняй калектывізацыі і падпіскі на пазыку да палітадукацыі, выкананыя розных гаспадарчых плянаў. Выходуваючы ў якасці таталітарных нявольнікаў сялянства, яна і сама адпаведна выхоўвалася. Так сказаць, у поўным адзінстве з народам. Сталася так, што рэдка якога настаўніка ў школе можна было знайсці беспартыйнага, па-беларуску гаварылі адно настаўніцы беларускай мовы, зарплата якіх была ўрэзаная ў параўнаньні з настаўнікамі расейскай мовы.

Наконт самадзеяньных рухаў... Сапраўды, многія з тых, хто некалі пачынаў справу дэмакратыі і беларусізацыі, адышлі ад яе, безнадзейна махнуўшы рукою: маўляў, усё бескарысна! І гэта ня самая горшыя — можа, самая нецярлівія. Іншыя пабеглі зноў да камуністаў. Нядаўна славуты кінарэжысэр, народны артыст БССР радасна аўяўіў у друку, што ніколі і не выходзіў з партыі камуністаў і захаваў свой білет. Зноў жа трэба мець на ўвазе, што пэўная колькасць тагачасных рупліўцаў была ўкаранёная ў дэмакратычныя рухі кампетэнтнымі органамі, і цяпер адпала ад тых рухаў, калі пахіснуліся органы. Мабыць, цяпер у іх іншыя задачы. Якія? Я ду-

маю, гэта неўзабаве высьветліцца, хоць радасці з таго нам будзе няшмат.

— Як вы ацэніваеце сучасны літаратурны працэс у Беларусі — і з гэдзічча здабыткаў і стратаў, і з гэдзічча тэндэнцыяў? Што адбываеца, чаму съціхла яшчэ нядаўна гаманкая пісьменніцкая грамада? Ці ўспрыняла беларуское мастацтва ўвогуле (тэатар, кіно, жывапіс, графіка, скульптура) палітычныя, псыхалягічныя перамены апошніх гадоў?

— Літаратурны працэс у Беларусі прыціх, замёр, нібыта чагосці чакае. Зрэшты, тое зразумела. Працягваць у ранейшым сэнсе было б дурнотай. Пачынаць у новым — але хто ведае, якім? Мабыць, працэс спаквала назапашвае мысьленчую энэргію, а пасля нешта будзе. Толькі што? Тут цяжка нешта прарочыць, жыцьцё больш складанае, хітрае і разумнае, чым самыя дасканалыя прароцтвы. Ужо ёсьць, хай сабе першыя, адзнакі таго. Вось, напрыклад, нядаўна надрукаванае ў «ЛіМе» апавяданье Алеся Наварыча «Кажух». Выдатны твор, на мой погляд, зародак новага кірунку ў нацыянальнай літаратуры. Дай Бог шчасльвага літаратурнага лёсу ягонаму аўтару.

— Вас даўно ведае самы шырокі чытач, вы былі народным дэпутатам СССР, вашае слова было чуваць і сябрам, і ворагам. Ці задаволеныя вы тым, як пражытыя гэтыя апошнія гады?

— Толькі злыдзень ці дурань можа быць задаволены гэтымі пражытымі гадамі. Гадамі зь безыліччу tryvog, на дзеяў і расчараваньняў. Хіба тое грэе, што найлепшыя гады Беларусі ўсё ж наперадзе. Толькі як доўга ісці да іх — во ў чым праблема. Многім ужо не дайсці.

— Чаго вы больш за ўсё баяцесь цяпер і на што спадзяецеся? Як бы вы адказалі цяпер на пытаньне: што рабіць?

Б ы к а ў на С в а б о д з е

— Самае кепскае — палітычны анабіёз нацыі. Самае неабходнае — прачнуща і падняцца з каленъ.

ВАСІЛЮ БЫКАВУ СПОЎНІЛАСЯ 70 ГАДОЎ

22 чэрвень 1994

Сяргей Навумчык, Менск

19 чэрвень Беларусь съяткавала 70-я ўгодкі з дня нараджэння Васіля Быкава.

Удзельнікаў урачыстасцьця ў, што адбыліся ў менскім скверы Янкі Купалы і ў сядзібе БНФ, непрыемна ўразіла, што сярод сотняў віншавальныхных тэлеграмаў не было прывітанняў ад старшыні парламенту і кіраўніка ўраду. Гэта можа даволі аб'ектыўна характарызаваць цяперашнє кіраўніцтва Беларусі, пра якое праз сотню гадоў будуць згадваць хіба ў кантэксьце біяграфіі геніяльнага пісьменніка.

ВЭТЭРАНАЎ ВАЙНЫ-АКТЫВІСТАЎ БНФ НЕ ПУСЬЦІЛІ ДА ПОМНІКА ПЕРАМОГІ

8 ліпеня 1994

Сяргей Навумчык, Менск

Падзеі, якія адбыліся каля помніка Перамогі ў Менску падчас съяткавання 50-й гадавіны вызваленія Беларусі, нагадалі многім удзельнікам адзначэння Дзядоў у 1988 годзе.

Лідэры БНФ атрымалі афіцыйны дазвол на шэсцьце калёны Народнага Фронту па праспэкце Скарэны і ўскла-

Б ы к а ў на С в а б о д з е

даныне кветак. Калёна рушыла з плошчы Незалежнасці — адразу за калёнай камуністаў. Акрамя дзяржаўнага бел-чырвона-белага сцяга, народафронтайцы несылі сцягі дзяржаваў-удзельніц антыгітлероўскай кааліцыі. Шэсцьце было дазволенае, але шлях народафрontaўцам двойчы перапыняў міліцыйскі кардон. На скрыжаваныні праспэкту Скарэны і вуліцы Янкі Купалы міліцыя не пажадала пратыкіць калёну і спрабавала ўжыць сілу. На чале калёны былі дэпутаты Вярхоўнага Савету — асобы, паводле закону, недатыкальныя. У першых шэрагах ішлі таксама Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, дзясяткі вэтэранаў з ордэнамі і мэдалямі. Калі калёна падышла да плошчы Перамогі, насупраць яе паўсталі хлопцы ў чорных кашулях са сцягамі СССР. Міліцыя выставіла кардон, аднак праігнаравала просьбу дэпутатаў забяспечыць праход да помніка. З ініцыятывы Зянона Пазняка калёна разгарнулася і пайшла да помніка Янкі Купалы. Удзельнікі імправізаванага мітынгу назвалі ініцыятараў правакацыі «камунафашыстамі».

«НЕ БАІЦЕСЯ СУДУ ГІСТОРЫІ — ПАБОЙЦЕСЯ ПРЫСУДУ НАШЧАДКАЎ»

25 сакавіка 1995

У гадавіну адбяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі й за некалькі тыдняў да рэфэрэндуму аб дзяржаўнасці беларускай мовы і зьмене дзяржаўнай сымболікі да грамадзянаў Беларусі зъвяртаецца Васіль Быкаў.

— Тыя, што сваёй нацыянальнай воляй больш за семдзесят гадоў таму абвесьцілі стварэнне Беларускай На-

роднай Рэспублікі, былі людзі розныя, узгадаваныя ў розных кутках Беларусі, у розным сацыяльным і палітычным асяродзьдзі. Але яны былі задзіночаныя святой мэтай — здабыць волю свайму занядбанаму, гаротнаму народу. І яны ведалі спосаб дамагчыся таго: не які-небудзь адмысловы ці звыродлівы, а адзіна правільны, цалкам дэмакратычны спосаб, апрабаваны шмат якімі народамі съвету, — прыдбаць уласную дзяржаву. Незалежна ад іншых, хай сабе і болей багатых, болей дужых, можа, і болей разумных, але — сваю. Як у людзей. І заўцыць, як людзі, як жылі тады і сталі жыць цяпер людзі ў Эўропе. Дамагчыся таго ім не далі. Ня даў час, не далі абставіны, можа, і самі яны не былі гатовыя да зъдзійснення тae сваёй заўчастнай сувэрэннасці, прынамсі, ня ўсе гатовыя сацыяльна і псыхалягічна. Але галоўнае — не дала зъдзійсніць таго сіла, грубая, чыгунная сіла Ўсходу і Захаду, што зрушыла, растваўка і збэсціла, зжавала і выплюнула, бо ёй не смакавала. Бо ёй, той сіле, не было справы да съвятога памкнення, чалавечага і Боскага права беларусаў на людзкае жыцьцё. Ім бліжэй быў уласны клопат пра ўласныя імпэрскія інтарэсы. Час быў такі, такая была гісторыя, і геапалітычныя абставіны таго вымагалі. Зрэшты, як заўжды і ўсюды. Але ж час зъмяніўся. Пачатак стагодзьдзя перарос у сярэдзіну, і нарэшце блізіцца ягоны канец. А мы — ізноў ля разбітага карыта. Ізноў — адны толькі мары. Толькі марныя спробы і няпэўная кволая спадзяванка, якую топчуць і глушаць на ўсіх узроўнях і ўсімі магчымымі сродкамі.

І нацыя ўсё глыбей падае ў прорву галечы і злыбеды, ня маючы права хоць бы гучна заплакаць. Ня кажучы ўжо пра крык, каб дапамаглі. Не дапаможа ніхто, як не памагаў ніколі. Гісторыя любіць парадоксы і часам гуляе зь людзьмі ў свае злыя гульні. Абяцанка — цацанка, надзея — матка дурных. Тоё вядома даўно. Колькі разоў лёс съмияўся з даверлівасці беларусаў, з нашай вясковай дурноты! Здавалася б, пара бы чаму-небудзь

і навучыцца. Не, ня вучымся. Як дурні ў начным полі, бяжым на кожны мільготкі агенчык, каб тут жа забрысьці ў балота. Выбраўшыся, брыдзем у другі бок, на зычны прызыўны крык — абы быў мацнейшы. Ізноў — ня тое, ізноў — ашуканства. Бяды, катастрофа!.. Колькі таму доўжыцца ў нашай гісторыі?

Але такой бяды, якая цяпер грукае ў нашы дзіверы, мабыць, яшчэ не было ніколі: каб так паверылі і так ашукаліся. Каб так блізка была мара, рэдкая і адзіна рэальна магчымасць зрабіцца людзьмі. Без крывавай рэвалюцыі, паўстанняў, бяз жаху разбурэння. І гэтак хутка настала расчараўванье! Бо — не хапае. Чаго не хапае? Сілы, розуму, пасълядоўнасці? Не хапае волі. На гэты раз аднае згуртаванай нацыянальнай волі да самастойнага жыцьця. І ўрокі гісторыі нас ня вучаць. Але тады яны жорстка караюць, гісторыя — настаўніца дужа суровая, вялікі грэх — яе ня слухаць. Прыслухайся ж да яе, Беларусь! Падумай, у які бок кіраваць. Ці ў той, у які кіравала дагэтуль, і адкуль ня можаш выкараскацца, ці, можа, у іншы. Вырашай, Беларусь, бо пасъля — будзе позна. Да твайго вырашэння, выбару засталіся лічаныя тыдні, а пасъля як бы ізноў, і каторы раз, не давялося спазнела кусаць уласныя локці. Падумай! Калі не пра сябе — пра сваіх нашчадкаў падумай, пра малых і слайных хлапчукоў і дзяўчынак. Што мы ім нарыйтавалі да іхнае будучыні? Што яны скажуць пра нас, цяперашніх? Зынімуюць шапкі перад крэжамі нашых магілаў, ці пройдуць абы-як, а то яшчэ і плюнуць у наш бок, калі мы будзем такія недарэкі, злачынцы перад гісторыяй?

Не баіцесь суду гісторыі — пабойцесь прысуду нашчадкаў. Падумайце. Малю вас, беларусы, дый не беларусы — таксама.

**«НАВАТ ЯЎНАЯ ПАРАЗА НЕ ПАВІННА АДКІНУЦЬ
НАС АД НАШАЙ СПРАВЫ, БО ТАЯ СПРАВА —
СВЯТАЯ»**

10 красавіка 1995

У Менску адбыўся чацьверты зъезд БНФ. Адкрыў зъезд сябра БНФ Васіль Быкаў. Ён цяпер вельмі рэдка выступае — да таго ж, відаць, ніводны з афіцыйных СMI не падасьць ягонай прамовы, таму прапануем вам ягоны выступ цалкам.

— Шаноўныя спадары і спадарыні! У грамадzkім жыцці краіны людзі са зъдзіўленнем і жахам вымушаныя назіраць дзівоснае перараджэнне звыклай для грамадзтва кампартыйнай уладарнасці ў новую палітычную фармацыю з выразным фашыстоўска-дыктатарскім адценнем. Часам здаецца парадаксальным тое, быццам бы ненатуральнае, збліжэнне дзъюх супрацьлеглых зъяваў і систэмаў, адна зь якіх пяцьдзесят гадоў таму перамагла другую. Але ці так гэта парадаксальна? Ці так ужо несумяшчальная тыя зъявы і систэмы? Нават на сымбалічным, знакавым узроўні чырвонае і карычневае ў каліровым спектры ляжаць побач, яны адрозніваюцца хіба што адценнем. Адолькава чырвоная сцягі розыніца толькі дэталімі: са свастыкай у адных ды сярпом з молатам у других. Галоўнае, што робіць блізьнятамі два некалі варожыя рэжымы — гэта звыклая стаўка на грубую паліцэйскую-войсковую сілу ды нястрымная папулісцкая дэмагогія ў адносінах да народу. Ушчэнт дыскрэдытаўаваўшы сябе за болей як семдзесят гадоў, партыя камуністаў хапаеца цяпер за апошнюю магчымасць самазахаваныя, яна бессаромнa мімікруе, перацякае з дапамогай спэцслужбаў у іншыя партыі й рухі, дружна зъліваеца з фашызмам. Галоўная яе мэта ў нас ці ў Рэспубліцы — рэстаўрацыя нядавна яшчэ магутнай ядзерна-ракетнай

імпэрыі, безь якой існаванье камунафашызму пазбаўленае сэнсу.

Зрэшты, камунафашызм ня грэбце задачамі ѹ болей сыцілага маштабу, маленькімі перамогамі на ўскраінах былой імпэрыі, «блізкага замежжа», пракамуністычныя рэжымы якіх па-ранейшаму зъяўляюцца марыянэткамі ѹ чужых руках. Некаторыя краіны гэтага «замежжа» выкарыстоўваюцца ѹ якасці адмысловых палігонаў для адпрацоўкі болей значных плянаў, у выніку чаго ўзынікаюць крывавыя авантury кшталту чачэнской. У іншых ідзе вялы працэс — накшталт «далучэння Рэспублікі Беларусь», як адмыслова выказаўся ѹ Менску небезвядомы ўсім «сын рускай і юрыста».

Наша выкананаўчая ўлада, усе гэтыя выканкамы, прэзыдэнцкія вэртыкалі, а таксама праکуратура, суды, сродкі масавай інфармацыі — усе дружна працуяць толькі на наваяўленую дыктатуру, якая хутка набірае моц і пагражае пераўтварыцца ѹ вайсковую дыктатуру лацінскамарыканскага тыпу. Рэфэрэндум з мэтай вынішчэння нацыянальнай мовы і дзяржаўнай сымболікі — толькі першы крок у чарадзе іншых, можа, болей страшных, антыдзяржаўных і антыдэмакратычных мераў новага кіраўніцтва. Наша заканадаўчая ўлада недасканалая традыцыяна — намэнклатурная, камуністычная па сваёй мэнтальнай насытасці. Але і яна стала перашкодай на шляху ўсталявання камуністычна-фашыстоўскага рэжыму, як і хуткія выбары, што ў вачах міжнароднай грамадзкасці яшчэ да свайго пачатку пераўтварыцца ѹ бяздарны рытуальны фарс. Дыктатарскай уладзе ня трэба ніякіх выбараў, ёй трэба пэўнасць, гарант, каб сапраўды — усур'ёз і надоўга. Як колішні знакаміты Трэці рапорт, заплянаваны на тысячу гадоў, але пагарэлы за дзесяцігоддзе. Але нават фашыстоўская ўрокі не ідуць на карысць імпэрскім рэаніматарам. Камунафашызм не прызнае ніякіх гістарычных урокуў, ён хоча быць творцам гісторыі.

Так, камунізм стаў зъменлівы і шматаблічны, зь дзівос-

най здольнасцю да пераўтварэння. Ён жава падладкоўца пад сацыял-дэмакратыю, яднаеца з архаікай панславізму, перацякае ў камунафашизм, уцягваючы ў сваё атрутнае асяродзьдзе люмпэнізаваныя ды маргінальныя элемэнты, утвараючы асабліва небясьпечную выбуховую сумесь. Тая сумесь здольная на самыя нечаканыя выверты — спрэс, аднак, антыдэмакратычнага, антынацыянальнага, антычалавечага кшталту. Здаенца, гэта апошні шанец усясьветнага камунізму. Але драматызм сітуацыі ў тым, што і для нашай спазнелай дэмакратыі канец ХХ стагодзьдзя таксама ёсьць ці не апошнім шанцам. Вось гэтыя шанцы і сышліся разам, каб цяперашнім пакаленьнем вырашыць — хто каго.

Што ж у гэтых умовах можа нацыянальная дэмакратыя, яе палітычны авангард — Беларускі Народны Фронт? Недэмакратычныя, tym болей амаральныя мэтады для нас прынцыпова недапушчальныя. Неадекватныя адпадаюць самі сабой. Што ж застаенца? Папулізм — як адзіна магчымы з адносна прымальных сродкаў, таксама заежджаны, запэцканы, а ў нашых умовах, па сутнасці, адыйёзны, як і іншыя сродкі з багатага арсэналу нашых праціўнікаў. Наўрад ці гожа БНФ карыстацца імі. Усё ж існуе нешта вышэйшае за палітычную ці іншую мэтазгоднасць, выпэй за яўны і прагматычны палітычны разылік. Ці гожа забываць, нават у цяжкія часіны, на пёўныя імпэратывы зь ліку хрысьціянскай этикі, эвангельскай маралі, чалавечага сумлення, нарэшце?

У гэтым сэнсе маральны рыгарам Беларускага Народнага Фронту і ягонага лідэра — той каштоўны капітал, якім валодае цяпер мала якая партыя, і ня толькі ў Беларусі. Гэта маральная сіла зь несумненным палітычным эфектам — хіба, можа, скіраваная ня так у сучаснасць, як у будучыню. Асабліва калі мець на ўвазе, што наш рух — не на пяць гадоў, што мы лучым у далёкую гістарычную пэрспэктыву, нават калі яна будзе нале-

жаць на нам. Але ёсё роўна яна будзе належачаць Беларусі. Мы на цешым сябе хуткай і лёгкай перамогай — лёгкай перамогі, відаць, ня будзе. Але нават яўная параза не павінна адкінуць нас ад нашай справы, бо тая справа — сіятая. Яна дзеля народу, дзеля нашай занядбанай нацыі, дзеля чалавечства і чалавечнасці. Дзеля дэмакратыі і гісторыі, нарэшце. Будзем жа і надалей сумленнымі перад нашай шматпакутнай гісторыяй. Жыве Беларусь!

«КРАІНАЙ ЗАКІРУЕ ПРЭЗЫДЕНЦКАЯ ХУНТА»

16 красавіка 1995

Прэзыдэнт Аляксандар Лукашэнка выступіў з ініцыятывай рэфэрэндуму — ён прапануе скасаваць беларускія белы сцяг і герб «Пагоня» ў якасці дзяржаўных сымбаляў, ліквідаваць статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама хоча падтрымкі курсу на эканамічную інтэграцыю з Расеяй і права прэзыдэнта распускаць Вярхоўны Савет.

9 красавіка дэпутаты апазыцыі БНФ правялі мітынг ля будынку Вярхоўнага Савету па вуліцы Карла Маркса, які прайшоў у атачэнні падраздзяленняў міліцыі. Уноч з 11 на 12 красавіка дзевятыннаццаць дэпутатаў апазыцыі БНФ, якія на знак пратэсту супраць рэфэрэндуму абвесцілі галадоўку — Мікалай Аксаміт, Сяргей Антончык, Лявон Баршчэўскі, Юрась Белен'кі, Ігар Германчук, Валянцін Голубеў, Уладзімер Заблоцкі, Барыс Гюнтэр, Лявон Дзейка, Лявонці Зданевіч, Мікалай Крыжаноўскі, Мікола Маркевіч, Віталь Малашка, Сяргей Навумчык, Зянон Пазняк, Сяргей Папкоў, Пётра Садоўскі, Алег Трусаў і Аляксандар Шут — былі зьбітыя ў Аўальнай залі парлямэнту байцамі невядомага спэц-

падразьдзяленыня ў чорных масках. Празь некалькі гадзінаў большасць дэпутатаў Вярхоўнага Савету пра-галасавала за прапанову прэзыдэнта Лукашэнкі аб пра-вядзені рэфэрэндуму.

В.Быкаў: Вельмі хацелася бы памыліцца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнага змаганыня ў Беларусі, але, здаецца, памыліцца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсьць нечым іншым, кшталту прэлюдыі фашистыўскага перавароту, калі гру-па асобаў учыняе крывавую лазню ў съценах парля-мэнту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што нядаўна адбывалася хіба што ў шэрагу лацінскаамэрыканскіх краінаў, у чорнай Афрыцы, не-каторых краінах Азіі. Але што цікава: нідзе той дыкта-тарска-фашистыўскі рэжым не затримаўся надоўга. У крайнім выпадку, яго хутка зъмяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтак сама бязлітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інсypіравана зъверху, пад кіраўніцтвам быццам бы дэ-макратычна абранага прэзыдэнта, у руках якога і без таго засяроджаная вялізарная сіла. Раней ён ту ю сілу праз сваю славутую вэртыкаль пагрозыліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеных фар-маванын зь іхнай тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, і з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы. Але самае на ўесь сьвет ганебнае ён учыніў у парля-мэнце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апа-зыцьці. Нават кішэнны, паслухмяны і пракамуністычны Вярхоўны Савет стаў для яго перашкодай. Але пе-рашкодай на шляху — куды? Ведама ж, устанаўленыня асабістай дыктатуры, каб «усур'ёз і надоўга». Сёння ён перамог рукамі «гарылаў» у чорных масках. Ужо пэўна, што ў Беларусі ня будзе парлямэнту, ня будзе

дэмакратычных выбараў, зьнікнуць рэшткі вольнае прэ-сы. Краінай закіруе прэзыдэнцкая хунта, а як кіруе хун-та — мы добра ведаем зь нядаўняга вопыту. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітычна-еканамічнага кризысу, на выйсьце зь якога страчаюцца апошнія спадзяваныні. Што ж, можна хіба павіншаваць белару-саў зь мінулымі выбарамі. Горай — ня зробіш. Для сябе, для грамадзтва, для нашчадкаў — таксама.

**«ЭНТУЗІАЗМУ НЯМА Ў НАЦЫІ, І ЯГО НЯ МОЖА
БЫЦЬ І Ў ПІСЬМЕНЬНИКА»**

7 траўня 1995

Сяргей Плыткевіч, Менск

Беларусь съяткуе 50-я ўгодкі перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Але чамусьці ў многіх людзей няма сапраўднага съяточнага настрою, апошня тыдні ў грамадзтве зъявілася нават нейкая трывога. Пра сёньняшні дзень Беларусі і пра яе мінулае мы гута-рым з народным пісьменьнікам В.Быкавым.

— *Набліжаецца дзень перамогі ў Вялікай Айчыннай вай-не. Эты съяточны дзень мог бы аб'яднаць наш народ, але ён можа стаць і прычынай чарговага канфлікту. Вы ўзначальваеце грамадzkую камісію съяatkавання пера-могі, і вы пастанавілі ня ўдзельнічаць у афіцыйным съяatkаваныні. Чаму?*

— Улады нават такое найважнейшае мерапрыемства як 50-годзьдзе нашай перамогі над нямецкім фашизмам, як заўсёды, стараюцца выкарыстаць у сваіх палітычных мэтах. Таму ня можа быць ніякай гаворкі пра нейкія «ўсенародныя» мерапрыемствы, усенародную ўрачыс-

тасьць, а ёсё сплянавана такім чынам, каб павялічыць магчымасыці ўлады, тых, хто гэтую ўладу мае. Гэту му служаць і распрацаваныя сцэнары гарадзкіх мерапрыемстваў, у тым ліку і «парады Победы», якія, канечне, будуць праводзіць. Хаця, здаецца, што праводзіць? Якія могуць быць парады для такой арміі, якой зьяўляеца цяпер беларуская, — хаця яна ніколі, канечне, не была беларускай арміяй. Таму дэмакратычныя вэтэраны і наш камітэт альтэрнатыўныя прынялі рашэнне адмовіцца ад гэтай помпы, ад гэтага ажыятажу палітычнага. І ціха і сыціпла адзначыць гэты дзень тым, што мы сходзім на некаторыя могілкі, пакладзём кветкі... Але ёсё гэта будзе адбывацца без усялякай заарганізаціі, проста вельмі інтывітнай, як і патрабуе момант.

— Беларусь называлі «рэспублікай-партызанкай», дзе-сцяігодзьдзямі гаварылі, што наша зямля «гарэла пад ногамі ворагаў», што кіравалі партызанамі-падпольшчыкамі выключна камуністы. І цяпер камуністы спрабуюць прысвоіць перамогу. Але ж мы ведаем, што было і іншае падпольле, і што шмат у чым камуністычнае кіраўніцтва — гэта міт.

— Так, відаць, падпольлі былі розныя, гэта безумоўна. Ну, але рэч у тым, што камуністы, як выразынікі таталітарызму, яны не маглі прызнаць нікога побач з сабой, апроч сваіх людзей. І таму мы ведаем, як берыёўская органы выдавалі сваім калегам з гестапа падпольшчыкаў Менску, якія тут арганізаваліся самастойна, не пад эгідай маскоўскіх чэкісцкіх органаў, а проста з патрыятычных меркаваньняў, каб змагацца зь нямецкімі захопнікамі. Але вось іменна гэтая непадлеглая барацьба была, відаць, непрымальная для чэкістай, для Беры і са Сталіным, і яны змагаліся з гэтым падпольлем — неафіцыйным, альтэрнатыўным, ці, як яго можна назваць, патрыятычным, беларускім падпольлем — з такой жа лютасцю, як і зь нямецкімі фашыстамі.

Гэта, канечне, яшчэ адна трагічная старонка вайны, якая не раскрытая дагэтуль ні ў літаратуры, ні ў гісторыографіі.

Пасля вайны, калі рэспублікай кіравалі партызаны, менавіта і гаварылі, што «рэспубліка-партизанка».

— Ці гэта міт, ці гэта праўда — кіраванье менавіта партызанамі?

— Ну, гэта, відаць, ня міт. У 1944 годзе, улетку, пасля вызвалення Беларусі, народ, мужчыны (прынамсі прызыўнога ўзросту) пайшлі ў войска, у савецкую армію, працягвалі барацьбу на франтах, у тым ліку і многія партызаны. Многія зь іх загінулі пасля ва Ўсходняй Пруссіі, пад Варшавай, а таксама ў Берліне. Але — кіраўніцтва партызанскае, чэкісцкае кіраўніцтва было пакінута тут. Яны тут будавалі савецкую ўладу. Гэта даволі цікава: толькі некаторыя з партызанскіх камандзіраў пайшлі далей ваяваць у войска. Астатнія былі пакінутыя тут, незалежна ад того, празвалі яны на гэтай тэрыторыі да вайны, ці тут апынуліся да пачатку вайны выпадкова. Яны будавалі тут савецкую ўладу. Натуральна, што партызанскія камандзіры занялі ўсе кіраўнічыя пасады па лініі савецкай улады, па лініі партыйнай улады, па лініі органаў НКВД і ва ўсіх іншых «органах». Таму можна сказаць, што кіраўніцтва было менавіта партызанскае. І кіравалі яны рэспублікай рэнейшымі партызанска-чэкісцкімі мэтадамі.

— Так атрымалася, што вы заўсёды аказваліся ў апазыцыі да ўлады. Няўжо за ёсё вашае жыццё ў кіраўніцтве рэспублікі не было прыстойнага чалавека?

— Відаць, прыстойныя людзі былі. Як заўсёды — мениш прыстойныя і больш прыстойныя. Але я ніколі не ўважаю у органы ўлады, я быў проста грамадзянінам, і таму я на меў зь імі справы ў такой меры, каб мне можна было меркаваць, якія гэта людзі, наколькі яны прыстойныя, наколькі яны кваліфікаваныя. Мог бы сказаць,

што сярод партыйных работнікаў таго часу трапляліся людзі больш-менш прыстойныя. Але гэтая іх прыстойнасць была выключэннем. Яны, можа быць, нават самі саромеліся тae прыстойнасці, і, канечне, вялікай кар'еры яны не зрабілі і зрабіць не маглі. А тыя, што рабілі кар'еру, якія выходзілі да самых вярхоў у сваім кіраўніцтве, тыя, канечне, нічога ня мелі агульнага з прыстойнасцю.

— Летась дэмакраты Беларусі праігралі прэзыдэнцкія выбары, цяпер таксама праходзяць парлямэнцкія выбары, гучаць даволі змрочныя прагнозы. Што думаеце на гэты конты?

— Галоўная рыса, вызначальная — гэта шанец, які гісторыя дала Беларусі. Гэта, вядома, унікальная звяза. Ніколі такога не было — мабыць, ня толькі ў беларускай гісторыі, але і ў гісторыі ўсіх светаў, каб гісторыя давала такую рэдкую магчымасць нейкай нацыі для яе сувэрэнітэту. Менавіта з тae прычыны, што гэты шанец вельмі рэдкі, ён, здаецца, ня будзе выкарыстаны беларускай нацыяй. Нацыя не была гатовая пакарыстацца ў поўнай меры. Гэты шанец сыходзіць з нашых рук, так сама, як і шмат што ў эканамічнай галіне сынило. Беларусь праста ня здолела выкарыстаць гэта дваццаты гады таму, а цяпер час упушчаны, ужо позна, і таго, чым можна было пакарыстацца, — таго ўжо ня вернеш.

— І апошняе пытаньне — над чым цяпер працуеце?

— Ну, што-нішто пішу. Безь вялікага энтузіязму. Таму што энтузіязму няма ў нацыі, і яго ня можа быць і ў пісьменьніка.

— Вы сустракаеце съята пэсымістычна?

— Радасыці няма, канечне. Таму што ня так павінны былі бы съяткаваць беларусы гэтае 50-годзьдзе. Мы бачым, што, як і ўсё іншае, перамога таксама высылізнула з нашых рук. Ёй карыстаюцца іншыя, але ня мы.

«ТРЭБА ШУКАЦЬ ШЧЫЛІНЫ Ў БЭТОННАЙ СЪЦЯНЕ ТАТАЛІТАРЫЗМУ»

6 ліпеня 1995

Сяргей Навумчык, Менск

Увечары 5 ліпеня ў памяшканьні Акадэміі Навук Беларусі адбылася нарада грамадзкіх і палітычных дзеячоў краіны.

У ёй бралі ўдзел акадэмікі Сяргей Астапчык, Радзім Гарэцкі і Іван Нікітчанка, народныя пісьменнікі Беларусі Васіль Быкаў і Ніл Гілевіч, эканаміст Анатоль Станкевіч, рэктар Акадэміі мастацтваў Васіль Шаранговіч, старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Уладзімер Карагін, а таксама дэпутаты Вярхоўнага Савету Дзмітры Булахаў, Генадзь Карпенка, Зянон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч. Паводле Радзіма Гарэцкага, які вёў нараду, яе ўдзельнікі «выказалі перакананье, што ўсе здаровыя сілы Беларусі павінны згуртаваць свою працу і накіраваць яе на прадухіленне разбуральных працэсаў, на стварэнне шырокай грамадзкой кааліцыі за ўмацаванье дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі».

На думку Васіля Быкава, «у барацьбе з таталітарызмам дэмакратыя ня мае адэкатных сродкаў і найчасцейшы церпіць паразу. Аднак неабходна шукаць нейкай шчыліны ў бэтоннай съянне таталітарызму і канцэнтраваць намаганні». Як лічыць Васіль Быкаў, дэмакраты павінны апэляваць да тых двух мільёнаў грамадзянаў Беларусі, якія прагаласавалі супраць пракамуністычнай сымболікі. «Трэба звяртацца да сумлення гэтых людзей. Тады, можа, пачуюць і іншыя», — адзначыў Васіль Быкаў.

«КГБІСЦКАЯ КАРТАТЭКА, ПРАДБАЧЛІВА
АДПРАЎЛЕННАЯ НА ЛУБЯНКУ, ВЫЗНАЧЫЛА
ПАЛІТЫЧНЫ ВЫБАР БЕЛАРУСКАГА КІРАҮНІЦТВА:
НЯ ЗАХАД, А ЎСХОД»

27 ліпеня 1995

У гэты дзень падчас шэсця ад плошчы Незалежнасьці да скверу Янкі Купалы, арганізаванага БНФ у гонар гадавіны прыняцьца Дэкларацыі аб дзяржавным сувэрэнітэце, міліцыянты затрымалі адзінаццаць чалавек і парвалі некалькі бел-чырвона-белых сцягоў.

В. Быкаў: Невясёлія думкі прыходзяць у галаву ў гэты сьветлы дзень нашай Незалежнасьці. Сталася так, што ў палітычным лексыконе нашага ўсходняга суседа слова «сувэрэннасць», «незалежнасць», «самастойнасць» набылі нэгатыўнае, амаль зынішчальнае адценне. А між тым, яшчэ нядаўна яны мелі іншы, паважаны, нават сакральны сэнс. І не зынікалі са старонак бальшавіцкай прэсы. Праўда, тады яны стасаваліся да народаў далёкіх краінаў, якія вялі самастойную, самаданную барацьбу супраць каляніяльных заваёўнікаў. Іншая рэч цяпер, калі той самай свабоды і незалежнасьці захацелі народы ўласний савецкай імпэрыі. Шмат якія з цяперашніх расейскіх дэмакратоў, ня кажучы ўжо пра камуністаў-ленінцаў, пасыпешліва перакваліфіковаліся ў архаічных патрыётаў-дзяржаўнікаў і як за галоўны аргумент тae мэтамарфозы ўхапіліся за адзін з двух пастулятаў вядомай дэкларацыі аб «непарушнасці тэрыторыяў». Другі ж пастулят — ня меней, а можа і болей важны, аб праве нацыяў на самавызначэнне — пакінулі без увагі, нібыта яго там і не было ніколі.

Мабыць, зь біблейскіх часоў вядома, што галоўная ісціна людзкога існаванья простая і зразумелая — як

хлеб і вада, жыцьцё і съмерць. Гэта кніжнікі і фарысэі прывыклі ўскладняць і заблытаць іх дзеля ўласнай карысыці. Старанна заблытаеца цяпер і элемэнтарны сэнс сувэрэннасці ѹ незалежнасці. Нядаўняе паміненьне нацыяў і народаў да вызваленяня ад шматгадовай імпэрскай залежнасці адбылося не з прычыны якога-небудзь недагляду ці чыёй злой волі, як гэта нам тлумачаць імпэрскія апалягеты, а на падставе сумнага, шматвяковага вопыту падняволенага існаванья ѹ складзе вядомай імпэрыі.

У Белавежы быў удала скарыстаны рэдкі момант, які ня часта здараецца ѹ гісторыі імпэрыі, і гэта імпэрыя рухнула. Без крыві і вялікіх выпрабаванняў, бяз жахаў унутранай грамадзянскай вайны — і бы ў казцы са шчаслівым канцом. Здаецца, ужо гэта акаличнасць павінна выклікаць задавальненне ўсіх, у tym ліку і ў расейцаў, якія нарэшце вызваліліся ад прыкрай патрэбы, як яны кажуць, карміць і развязаць няўдзячныя маларазвітыя нацыі. Задавальнення, аднак, не атрымалася. Шматабяцальная падзея прынесла ці ня цалкам нэгатыўны вынік, і бадай усе ёсць ўдзельнікі плачуць цяпер горкімі съязьмі. Але чаму — так? Ці ня ў выніку ўсё той жа раптоўнасці, нечаканасці, пасыпешлівасці, якія прыйшлі ѹ галовы кіраўнікоў трох братніх рэспублік, але пакінулі абыякавымі іхныя народы?

Штосьці ў Белавежы было ня ўлічана, штосьці зроблена ня так, як належала.

Семдзесят гадоў нявольніцкага існаванья ѹ рэжыме сацыялістычнай казармы ўшчэнт дэфармавалі масавую съядомасць, выпрацавалі адмысловую людзкую мэнтальнасць сацыяльных утрыманцаў, якія бязвольна чакаюць усяго неабходнага для жыцьця і для шчасця — калі не ад Бога, дык ад начальства, ЦК, Саўміну, дырэктара.

Зноў жа, ці можна ня ўлічваць спонтаннага, а то й добра арганізаванага сабатажу камуністычнага авангарду, ці, як цяпер кажуць, намэнклятуры, які, хутка ак-

рыяўшы пасъля путчайскага спалоху, уцяміў, што «пальваньня на ведзьмаў» ня будзе, а «прыхватызатарская» эканоміка нават ня горшая за партнамэнклятурную прывілеянасць. Спалох ад путчу ў Беларусі стаўся можа нават мацнейшым чым дзе яшчэ, бо ў нас зь нядаўняга часу непрадказальным страшыдлам замаячылі Курапаты. Але ён і мінуў хутчэй, калі аказалася, што БНФ марна палохае лострацыяй, на якую ў яго ня хопіць выслікаў, бо ўся КГБіцкая картатэка прадбачліва адпраўленая на Лубянку. Гэтая акалічнасць і вызначыла палітычны выбар беларускага кіраўніцтва: ня Захад, а Ўсход.

Самая вялікая пагроза сувэрэнізацыі мінула, нават не прагрымеўшы над Беларусью. Малаважна, што эканоміка неўзабаве апынулася ў руінах, спарахнелі «зайчыкі», палітыка рэформаў сканала, ледзьве пачаўшыся. Затое спосабам «шокавага рэфэрэндуму» ды хітраванская выбарчага закону з палітычнай арэні была адхіленая апазыцыя, а перад тым зьявіўся «усенародна абранны прэзыдэнт» зь яго загадкавай фантомнай ідэяй «славянскага саюзу», як «Славянскага базару» ці «Славянскага сабору». Малаважна, што пра ту ў шалённую ідэю няма пэўнага ўяўлення ў асноўнай масы славянства, якое дагэтуль ніяк ня выхаркае з крыўёй папярэдній камуністычнай ідэі. Затое хапае энтузіязму ў яе ініцыятара.

Ну, а сувэрэннасць і незалежнасць? Яе збольшага ўспамінаюць у масах як недарэчны казус, што здарыўся зь віны трох «белавескіх зуброў», і патрабуюць трывалу над імі. Пасъля нядыўніх недарэчных выбараў пра дэмакратуў ужо не гавораць. Здаецца, у Беларусі іх ужо перасталі і заўважаць. З дапамогай АМОНу ліквідаваная ня толькі парлямэнцкая апазыцыя, але і сам недалужны парлямэнт, замест якога ў краіне дзеянічае нечуваны дагэтуль наватвор — «прэзыдэнцкая вэртыкаль». Эканоміка паралізаваная. Курс на доўгачаканую інтэграцыю з Расеяй завісае ў паветры. Яно і вядома:

каму патрэбная сястра-жабрачка? Нават калі яна гатовая да паслугаў і просіць на пастой і пракорм чужое войска. Але дзе гарантыя таго, што тое войска сапраўды будзе накормленае?

Зноў жа, вучоныя прафэсары не перастаюць пераконваць, што «поўнага сувэрэнітэту не бывае», што «незалежнасць — справа жахлівага ЦРУ, агенты спрыяньня якога кішаць у краіне». Праўда, выкарчаваць тых агентаў, мабыць, нялёгкая справа, затое ва ўсіх на вачах фінансавая дзеяннасць Фонду Сораса. Але, як трапна заўважыла нядыўна Радыё Свабода, навошта нам амэрыканскія мільёны, калі іх немагчыма скрасыці? Значыцца — вон зь Беларусі, пан Сорас! Яму тут жа апераціўна быў створаны рэжым найбольшага неспрыяльства. Заткнуты рот дэмакратычнай прэсе, разваленая наука, аганізуе нацыянальная культура. Менскія ўлады забараняюць народнае шэсьце да Дня Незалежнасці. Затое танцуе і сьпівае ў Віцебску касмапалітычны «Славянскі базар», і сьвінцоваю сілай наліваецца аўтарытарная дыктатура. З чым і віншую, Беларусь, у сумны Дзень тваёй Незалежнасці.

Гэтае слова Васіля Быкава спачатку мелася надрукаваць маскоўская газэта «Аргументы и факты», але ў апошні момент матэрыял зьнялі з нумару.

УЛАДЫ ЧАКАЛІ ПРАВАКАЦЫЯЎ

2 лістапада 1995

Алесь Хмяльніцкі, Менск

Сёняня — Дзяды. У 11 гадзінаў у Менску ля будынку КГБ (былы НКВД) была ўсталяваная традыцыйная капліца памяці, і прайшоў мітынг-рэквіем. У жалобным мітынгу-рэквіеме ўдзельнічалі сотні менчукоў.

Людзі прыйшлі да каплічкі пад бел-чырвона-белымі сцягамі і з кветкамі ў руках. Кветкі ўсклалі да капліцы з надпісам: «Адсюль, ад будынку НКВД, пачынаўся пакутны шлях у Курапаты. Вечная памяць ахвярам бальшавіцкага тэрору». У мітынгу ўзялі ўдзел Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў, Зянон Пазняк, Сяргей Навумчык. Большасць удзельнікаў мітынгу-рэквіому потым накіравалася ў Курапаты ўшанаваць памяць тысяч ахвяраў сталінізму, што ляжаць там. Пакідаючы гэтую жалобную акцыю, я ўбачыў, як з двара побач з будынкам КГБ выехалі троі міліцыйскія «газікі» і троі «цяжкавозы» з закратаванымі вокнамі, дзе сядзелі амонаўцы. Улады нават на Дзяды чакалі правакацыяй.

**«У ГРАМАДЗТВЕ, ДЗЕ КОЖНЫ ТРЭЦІ — КАМУНІСТ,
А КОЖНЫ ДРУГІ — СЭКСОТ, ЦЯЖКА
РАЗЛІЧВАЦЬ НА ПЕРАМОГУ ДЭМАКРАТЫ
ДЭМАКРАТЫЧНЫМІ СРОДКАМ!»**

30 сінэжня 1995

Аляксандар Лукашук, Прага

Інтэрв’ю з Васілём Быкаўым.

— Калі лічыць ад жніўня 1991-га, Рэспубліка Беларусь сустракае пяты Новы год. Прычым уражаныне, што шлях увесь час — пад гару, што пік нашага вызваленія — той самы жнівень 1991-га. Кароткая хроніка: 1992 год — стварэнне свайго войска, банкаўскай систэмы, але ў гэтых ж час — аднаўленне кампартыі і забарона рэфэрэндуму. 1993-ці: рэстаўрацыя ва ўсіх сферах, праяданыне эканамічнага патэнцыялу, пошуки ўратавання ў рублёвой зоне з Расеяй. 1994 год: прыніцьцё Канстытуцыі, намінальная параза старой намэнклятуры на прэзыдэнцкіх выбарах, а фактычна — перамога яе

маладзейшага пакаленія. 1995-ы: вядома, расправа з гербам «Пагоня», сцягам і мовай праз рэфэрэндум. Дзе, на якім этапе зрабілі дэмакраты памылку?

— Думаю, што гаварыць пра якія-небудзь памылкі дэмакратыі, можа быць, няма сэнсу. Калі разабрацца і прынцыпова падыходзіць — дык гэтых памылак, такіх значных памылак, было ня так і шмат — можа быць, і навогул не было. Іншая справа, што і вельмі правамоцная і абурнаваная палітыка не прынесла посьпеху. Дык яна ў гэтых умовах і не магла прынесці таго посьпеху, на які дэмакраты разлічвалі. Значыць, можна гаварыць пра празъмерны спадзяваны беларускай дэмакратыі. Вось гэта сапраўды было. Грамадзтва яшчэ не гатавае, каб прынесці посьпех беларускай нацыянальнай дэмакратыі.

Даёунь вядома, што дэмакратыя можа разьвівацца толькі ад няпоўнай дэмакратыі да больш дасканалай, поўнай. А ва ўмовах таталітарызму дэмакратыя ня можа існаваць нават у зачатках. Што датычыць выбараў, то дэмакратычныя выбары ў нашых умовах праста немагчымыя. Дэмакратычныя выбары ва ўмовах таталітарызму і аўтакратычнай дыктатуры немагчымыя. Бо яны непазбежна будуць сфальсифіканыя, як гэта ў нас і адбываецца ўжо не адзін год.

Таталітарныя сілы вельмі ўмелы карыстаюцца дэмакратычнымі інстытуцыямі, і якраз вось гэтае іх умелае карыстальнэ ўспрымаецца заходнімі наглядальнікамі і палітолягамі за чистую манэту, за чистую гульню. На справе гэта — самая шulerская гульня. Так было ў нас, было так пры камуністах, так працягваецца і цяпер так-сама. І больш за тое, я б сказаў, што гэты наш мэтад распаўсюджваецца і на некаторыя расейскія рэспублікі — напрыклад, у Чачэніі. Выбары, якія адбыліся ў Беларусі і ў Чачэніі, яны маюць шмат агульнага. Гэта адзін і той жа дзяржаўны фальсифікат.

— *Мяркуеце, Беларускі Народны Фронт не прайграў, а*

яго перамаглі? Ці згодныя вы, што сыход БНФ з адкрытай палітычнай арэны, з парламэнцкай трывуны – канец нацыянальнай ідэі на шмат гадоў наперад?

— Я думаю, што гэта не канец, але для нацыянальных ідэалістau вынік атрымаўся, можа, нечаканы. Але іншага выніку і не магло быць. Таму што нельга перамагчы дыктатуру, таталітарызм у працэсе нейкіх там выбараў, у працэсе чиста дэмакратычных акцыяў. Я даўно съцвярджаў, што ў барацьбе з таталітарызмам дэмакратыя ня мае адэкватных сродкаў. Тут патрэбныя іншыя сродкі, якімі дэмакратыя не валодае без таго, каб ня страціць свайго дэмакратычнага іміджу.

Мы знаходзімся ў пэўным тупіку. І гэты тупік стварае найперш дыктатарская ўлада. Пакуль яна будзе аба-пірацца і ажыццяўляць сябе з дапамогай сілы, праста фізычнай сілы, якую ўласцівае АМОН, КГБ і іншыя чиста паліцыйскія сродкі, то спадзявацца на якую-небудзь перамогу, на якія-небудзь здабыткі дэмакратычныя праста немагчыма. У народу памяць кароткая – і праз адсутнасць свободы, дэмакратыі, свободы друку. Гэта ўсё забываеца, а памятаеца іменна пра кошт таннай каўбасы. Некаторыя кажуць, у грамадстве, дзе кожны трэці камуніст, а кожны другі – сэксцот, цяжка разлічваць на перамогу дэмакратыі дэмакратычнымі сродкамі.

— Вы ўжылі такі тэрмін – «нацыянальныя ідэалісты». Я згадаі, што прыкладна гадоў восем тamu зьявіўся верш Пімена Панчанкі «Разъітаныне з роднай мовай». Як вы ацэньваеце тыя працэсы, што праходзілі апошнія гады вакол беларускай мовы?

— Беларуская мова, можа, пацярпела найбольш у гэтай калатнечы, эканамічнай і сацыяльнай. Таму што мова – аснова ня толькі нацыянальнай культуры, але і існаваньня нацыі, існаваньня этнасу. І таму супраціў пэўных рэакцыйных сілаў нацыянальнай мове быў аказаны

самы вялікі. Якое гэта было жахлівае супраціўленне з боку найперш камуністычных уладаў! А пасля вось і сучасныя ўлады. Найперш яны, вядома, імпэрскага паходжання. А як вядома, ва ўмовах, калі ставіцца мэта стварэння новай імпэрыі або інтэграцыі ў ранейшую імпэрию, нацыянальная мова абсалютна не патрэбная, яна шкодзіць, бо яна працуе на нацыянальную самабытнасць. Таму разъіццю нацыянальнай мовы гэтак люта супраціўляліся. Цяпер мы бачым, што ў галіне мовы і дэмакратыя дапусціла найбольшыя памылкі – нацыянальная дэмакратыя, я маю на ўвазе.

Першая памылка ў тым, што для барацьбы за ўстанаўленне нацыянальнай мовы, за яе дзяржаўны прыярытэт былі выбраныя няправільныя, выключна бюракратычныя сродкі. Усе гэтыя законы прынятыя былі афіцыйна Вярхоўным Саветам, і яны расцягвалі, расцягвалі на дзесяцігодзьдзе ўстанаўленне дзяржаўнасці беларускай мовы. Тады ўжо было відаць, што ва ўмовах нестабільнасці грамадзтва нельга разлічваць на дзесяць гадоў. Па-другое, я лічу, што няправільна ўсё ж было зроблена, калі ў самой нацыі пачалася нейкая незразумелая валтузьня наконт дэзвюю граматык – наркамаўкі і тараашкевіцы. У гэтых умовах хоць бы захаваць якую-небудзь цэльнасць беларускай мовы! Аднак жа яна яшчэ была расколатая на дэзве плыні, і, канечно, гэта ніяк не спрыяла яе ўцвярджэнню, яе ўгрунтаванью ў грамадстве.

— Васіль Уладзімеравіч, год таму на пытаныне Беларускай службы Радыё Свабода «Што вас радуе ў жыцці?» вы адказаі каротка: прырода. А што вы скажаце сёлема?

— Ну, прырода пакуль што яшчэ здольная радаваць. Можа быць, нават ня так задавальняць, як пабуджаць да задавальнення. Я спадзяюся, што яшчэ нейкі «хвосцік» прыроды нам Бог пакідае для нашага задавальнення. Я маю на ўвазе, вядома, старых людзей. І ў

гэтым, можа быць, кропелька спадзянкі, нейкая крыніца Боскага задавальненяня.

— Моладзі няма месца ў вашым поглядзе на будучыню?

— Я праста ня бачу... Пра нашу моладзь, канечне, размова асобная. Але я баюся, што больш за ўсіх за наша цяперашнє расплатіцца моладзь — у будучыні.

**«МЫ ДОЎГА НЕ МАГЛІ ПРАВЕСЬЦІ ЗНАКУ
РОЎНІЦЫ ПАМІЖ НЯМЕЦКІМ ФАШЫЗМAM I
АЙЧЫИННЫМ КАМУНІЗMAM»**

26 студзеня 1996

Алесь Васілеўскі, Нью-Ёрк

Рэстаўрацыя савецкага рэжыму — відавочная. Апошнія выбары ў парламэнт рэспублікі, у Дзяржаўную Думу Расеі лішні раз съведчаць пра гэта. «Камунафашизм» — гэтак харектарызуе палітычны стан у Беларусі Васіль Быкаў, артыкул якога зьявіўся ў расейскамоўных пэрыёдыках ЗША. Дзьве расейскамоўныя газэты, папулярныя сярод эмігрантаў ЗША, «Кур'ер» і «Новое русское слово», 23 студзеня на першых старонках надрукавалі артыкул Васіля Быкава «Камунафашизм — новая выбуховая сумесь».

«Падчас вайны ды па ёй, — піша Васіль Быкаў, — мы былі перакананыя, што няма нічога больш небясьпечнага ў съвеце за нямецкі фашизм, які быў разгромлены. Каб ён больш не адрадзіўся ні ў Эўропе, ні ў Злучаных Штатах, вялася вялікая праца, выдаткоўваліся немалыя сродкі. Шматнацыянальная літаратура СССР прысывачала свае творы герайзму народу, які перамог у другой усясьветнай вайне. Але ў той жа час і пісьменнікі, і народ-пераможца не жадалі паглядзець на саміх

сябе, за съпінамі якіх нараджалася новая небясьпека. Магчыма, сълепата розуму, аблежаванасьць мастацтва га ўяўленыя і не далі літаратарам разгледзець падступнай існасці ладу пераможцаў — ладу, які ўгрунтаваны на крыві, на хлускні, на запалохваныні і страху. Мы доўга не моглі правесыці знаку роўніцы паміж двума, на першы погляд, супрацьлеглымі пачаткамі — нямецкім фашизмам і айчынным камунізмам. Толькі зусім нядаўна гэта стала відавочна. Сённяня гэтая дыялектычная тоеснасць відаць паўсюль, ад Масквы да самых ускраінаў імпэрый, якая рухнула. Рухнула, здавалася б, без крыві і асаблівых узрушэнняў, але здолела захаваць усе адзнакі для сваёй рэстаўрацыі.

І сёння мы са зьдзіўленынем і жахам назіраем на тое што адраджэнне, але трывомфальнае шэсцьце імпэрскае дзяржаўнасці зь ейным выразным мурлом фашизму. Галоўнае, што робіць блізнятамі два некалі варожыя рэжымы — гэта стаўка на грубую фізычную сілу і беспардонная папулісцкая дэмагогія. Партыя камуністай, якая дыскрэдытаўала сябе, хапаеца за апошнюю саломніку, бессаромна мімікруе пры дапамозе спэцслужбаў, перацякае ў розныя «роднасныя» партыі і рухі — сацыялістычныя, дзяржаўныя, патрыятычныя. Ды, зразумела, зыліваеца з фашизмам, засноўваючы новую выбуховую сумесь — камунафашизм. Відаць, толькі ў гэтым камуністы бачаць магчымасць затрымацца на палітычным полі, супрацьдзеяць натуральному росту дэмакратыі, а галоўнае — дамагчыся рэстаўрацыі імпэрый, якая рухнула і без якой існаваныне камунафашизму бессэнсоўнае.

Горш за ўсё, што дэмакратыя пазбаўленая адэкатных магчымасцяў супрацьдзеяць камунафашизму. Традыцыйна дэмакратычныя, парламэнцкія мэтады не дасягаюць мэты, церпяць паразу ад грубых, беспардонных сродкаў, якія ўжываюцца супраць дэмакратыі. На разумную антыфашисцкую кампанію ў друку камунафашисты, што загадваюць друкам, здымаютъ няўгодных

рэдактараў, манапалізуюць паліграфічную базу, як гэта шырока практикуецца сёньня ў Беларусі. Ва ўмовах пракамуністычнай заканадаўчай, кішэннай судовай і гэткай жа выканаўчай уладаў, грамадзтва практична пазбаўленае эфектыўных мэтадаў супрацьстаянья фашyzму. Развальваецца эканоміка, імкліва расце інфляцыя, бяднее народ, затое, як на дражджах, растуць высокааплатныя абаронныя фармаваныні, унутраныя войскі, асабовая абарона высокіх чыноўнікаў. Народ перастае разумець, што адбываецца. Самае парадаксальнае, што наўчаная балышыня жыхарства ўспрымае існы рэжым як дэмакратычны, які прыйшоў на змену камуністычнаму. І пераканаць у адваротным гэтае жыхарства пры адсутнасці свабоднае прэсы практична немагчыма».

Што ж да нацыянальнай літаратуры, якая, на думку Васіля Быкава, здушаная палітычна, зъяднелая эканамічна, зъняважаная маральна, дык яна зьнікае, як зьнікае культура навогул. «Фашyzм і культура – несумяшчальная», – гэтак заканчвае свой артыкул Васіль Быкаў.

«УСЁ ЯГОНАЕ ЗМАГАРНАЕ ЖЫЦЬЦЁ, ЯГОНАЯ ПУБЛІЦЫСТЫКА ДЫ ЛІТАРАТУРА ПЕРАКАНАЎЧА АБВЯРГАЮЦЬ МОДНУЮ ТЭЗУ ІНДЫВІДУАЛІЗМУ»

27 студзеня 1996

Слова Васіля Быкава да другой гадавіны съмерці Алеся Адамовіча.

Алесь Адамовіч быў вялікі аматар вандровак, малых і вялікіх, па сваёй краіне і ў далёкім замежжы. Ня ведаю, ці засталіся ў съвеце краіны, дзе б не пабывала ягоная лёгкая нага. Але ўсё тое – не для турыстычнай асалоды. Яго вяла прага спазнаныня, спасціжэнныя нова-

га, нязьведенага, у сэнсе геаграфічным, палітычным і асабліва духоўным. Менавіта такой прагнасцю, апрач іншага, можна вытлумачыць ягоную ініцыятыву ў стварэнні дакумэнтальных кніг пра народную бяду ў спартызаненай Беларусі, пра вынішчэнне голадам другой расейскай сталіцы ў гады мінулай вайны.

Можна сказаць, што на падставе мінуўшчыны народу ён вучыўся спазнаваць яго будучыню.

Вядома, што сучаснае грамадзтва мае надзіва кароткую памяць. Яно добра памятае, колькі дзесяць гадоў таму каштавала каўбаса, але ж гатава забыцца, на якім краі згубы апынулася тады чалавецтва праз ракетна-ядзернае супрацьстаяньяне Ўсходу з Захадам, якая пагроза навісла над жыцьцём на Зямлі.

Адамовіч быў адным зь нешматлікіх прарокаў, якія ня толькі ўбачылі, але і ўзынялі свой голас пратэсту супраць ваяёнічай камуністычнай згубы. І яго ўчулі – ня толькі ў Беларусі, але і ў Маскве, і ў Эўропе. І як ні дзіўна, яго паслухаліся. І калі Гарбачоў паехаў у Рэйк'явік на сустэречу з Рэйганам, дык у тым гістарычным факце была і доля палітычнага ўнёску нашага Адамовіча.

У асобе Алеся Адамовіча шчасльіва спалучаліся дзве выдатныя якасці – мысліцеля і змагара. Няўримсльіва змаганье з замшэлай камуністычнасцю ён вёў на шырокім абсягу – ад элітных акадэмічных форумай да масавых мітынгаў і дэманстрацыяў, асабліва ў пачатковы перыяд перабудовы. Ягоны эмацыйны голас гучаваў над шматтысячнымі натоўпамі Менску, Масквы, некаторых краінаў замежжа. Ён быў патрыётам беларушчыны і дэмакратам съвету. Усё ягонае змагарнае жыцьцё, ягоная публіцыстыка ды і ўласная літаратура пераканаўча абвяргаюць модную тэзу індывідуалізму, асабліва распаўсюджаную сярод творчай інтэлігенцыі як апраўданыне яе няўдзелу ў дзяржаўнай палітыцы. Цяпер нам кажуць: «Сядзіце і ня лезьте туды, дзе вы не прафэсіяналы, пакіньце палітыку тым, каму яна на-

лежала 70 гадоў». Адамовіч ня быў прафэсіяналам-палітыкам, але ён бачыў і востра перажывав тое, што зрабілі з палітыкай і съветам «прафэсіяналы»-авантурysts. Ён ня мог прыняць прынцыпу няўдзелу ў ёй і беззапаветна кідаўся ў бойку, не зважаючи на вынік. І здаралася, перамагаў нават тады, калі шанцаў на перамогу не было ніякіх.

Адамовіч валодаў рэдкім дарам прадбачання і глядзеў далёка наперад. У будучыні ён бачыў шчасльві лёс чалавецтва толькі ў тым выпадку, калі яно знойдзе ў сабе здольнасць канчатковая ад згубнай камуністычнасці, набыць хрысьціянскую маральнасць, замірыць грамадztвы і нацы. Ён шмат гаварыў і пісаў пра тое, асабліва ў апошнія гады свайго жыцця, калі зьявілася пэўная надзея на жаданыя зъмены грамадзкага ладу.

Але нашы спадзяванкі трывалі нядоўга. Узялі верх тыя, хто тады карысліва дамагаўся недапушчэння «палявання на ведзьмаў», хто выступаў за авантурны плюралізм і талерантнасць да чырвона-карычневых, якія, маўляў, у новых, рынковых умовах, павінны «перарадзіцца». Але наўрад ці. Як воўк ня можа перарадзіцца ў авечку, так і камуніст — у хрысьціяніна, нават калі ён пачне хадзіць у царкву і тройчы жагнацца перад тэлекамэрый.

Тады Адамовічу няшмат верылі. Але што ж — мабыць, такі лёс кожнага з сапраўдных прарокаў. Ім пачынаюць верыць, як іх ужо няма на зямлі. Адамовіч папярэджваў аб рэстаўрацыі ранейшых парадкаў і згубных ідэяў. І казаў, што ў выпадку вяртання таталітарызму і яго ўлады, ён, узбагачаны вопытам і злосцю, стане ў сто разоў страшнейшы, чым быў дагэтуль. Здаецца, ягонае прароцтва пачынае зыдзяйсняцца. Ён быў надзвіва мяккі і спагадлівы да людзей, шмат каму дапамагаў, клапаціўся, абараняў. Мог і ўмеў многае дараваць у жыцці — памылкі, слабасці, нават бяздарнасць. Але толькі ня зраду. Зрады ідэям свабоды і дэмакратыі

ён не дараваў нікому. Менавіта з тae прычыны пры канцы жыцця ён адхіснуўся ад некаторых сяброў. І думеца, цяпер адхіснуўся б яшчэ шмат ад каго, калі б дажыў да нашага ганебнага, поўнага зрады і дробязнага разыліку часу.

Яго востры розум і чуйнае сэрца ў сваёй боскай еднасці няспынна генэралі дабро для людзей, і, натуральна, тое генэраваныне не магло доўжыцца бясконцем. Асабліва ў наш цяжкі, пераломны, няўстойлівы час. Настаў час хваробаў, і нарэшце пара апошнія вандроўкі вялікага пілігрыма — на гэты раз ад Масквы да вядомай пасылі ягонай съмерці Глуши, дзе яго і пахавалі два гады таму съюздённым зімовым днём.

Дзе б ні вандраваў, дзе б ні лятаў і ні ездзіў — назаўжды супакоіўся ў беларускім хвойніку, на роднай зямлі, побач з роднымі і землякамі. Менавіта тут знайшоў ён сваю апошнюю праўду ў жыцці, да якой гэтак трудна і ўпарты імкнуўся.

«ТЫЯ, ХТО СПАЗНЯЮЦЦА, АПЫНАЮЦЦА Ў КАТАСТРАФІЧНЫМ СТАНОВІШЧЫ»

Люты 1996, Прага

Адказы Васіля Быкава на пытаныні нацыянальных службаў Радыё Свабода.

— Як цяпер, празь дзесяць гадоў пасылку перабудовы, вы ацэньваеце гэты пэрыяд?

— Я думаю, яго можна назваць найперш пэрыядам няспраўджаных рамантых ілюзіяў. Цяпер, за рэдкім выключэннем, паўсюдна назіраецца спад эўфарыі, якая шмат што значыла і на хвалі якой вялася барацьба з камунізмам, за ажыццяўленыне нацыянальных ідэяў, ідэяў сувэрэнізацыі. Некаторыя нацыі дасягнулі на гэ-

тым шляху даволі значных посыпехаў — я маю на ўвазе Прыбалтыку, некаторыя краіны Сярэдняй Азіі, Закаўказзя. Хаця ўсё было неадназначна, і ў кожнай зь іх усё адбывалася па-рознаму.

Што датычна Беларусі, дык яна таксама была ахопленая гэтымі працэсамі, але вынік тут быў найменшы. Гэтаму ёсьць шмат розных прычынаў, у якіх дасканала мысьляры і палітыкі здолеоць разабрацца, можа быць, у ХХI стагодзьдзі. Мы бачым, што галоўныя спадзяванкі і мэты, якія рухалі некалі нашым грамадзтвам, не дасягнутыя. Камунізм пасъля нядоўгага перапынку ізноў набірае моц. Не ажыццяўліся ідэалы дэмакратызацыі грамадзтва, у якім адбываюцца далейшыя развал і распад. Гэта спрыяе таму, што грамадзтва траціць веру. Будучасе, такім чынам, вельмі навызначанае, дэмакратычная пэрспэктыва застаецца вельмі проблематычнай.

— *Хацелася б звязніцу да тэмы XX з'езду, саракагодзьдзе якога адзначаецца сёлета. Чым тады для вас быў гэты з'езд, што ён значыў у жыцці вашага пакалення? Можа быць, карані страты постперабудовачных ілюзій варты шукаць у больш далёкай мінуўшчыне?*

— З вышыні сёньняшняга дня мы бачым, якія наўчныя былі нашыя намеры і ілюзіі таго часу. Што датычна ХХ з'езду, дык гэта, можа быць, першы пэрыяд зрухаў у дачыненьні да нашага сталінскага мінулага. У нейкай ступені ў масавай съядомасці быў разбураны маналіт сталінізму. І ўпершыню, найперш у пэўных слаях творчай інтэлігенцыі зявіўся нейкі прагрэс. Наступныя замаразкі шмат што адкідаюць назад, але, тым не менш, зерне спадзянаняў, якія пасяяў ХХ з'езд, далі свае пасткі раней, чым надышло брэжнеўскае пахаладанне. І таму, калі цяпер гаворыць пра «шасцідзесятнікай» як пра пакаленне абсалютна нядзеяздольнае, я думаю, што гэта няслушна: усе пакаленныні нешта далі, зрабілі

нейкі ўнёсак у пераадоленне таталітарызму. Іншая рэч, што не атрымалася так, як трэба было.

Я лічу, што найбольшыя перамены адбыліся менавіта ў гарбачоўскія гады, калі было ліквідаванае супрацьстаянне з Захадам, дасягнутыя вельмі важныя дамоўленасці з Амэрыкай. Гэтыя звязы, можа быць, і не далі імгненнага выніку. Але іх уплыў адчуваецца і цяпер. Самым важным, канечнэ, была ліквідацыя супрацьстаяння, канфрантантцыі з Захадам, разбраенне. Дасягненыні былі памножаныя, асабліва пасъля путчу, першымі ельцынскімі дэкрэтамі — асабліва ў тым, што тычылася ліквідацыі камунізму. Хаця, канечнэ, гэта было згублена ў наступнай палітыцы, і цяпер мы ўжо кажам пра даволі актыўны і паўсюдна распачаты працэс аднаўлення таго, што было з такімі намаганнямі падсечанае ў нядоўнім мінульым.

— *Як вы глядзіце на пэрспэктывы аднаўлення Савецкага Саюзу, пра што шмат гаворыцца апошнім часам?*

— Калі б мы дасягнулі нейкага ўзроўню дэмакратызацыі, такі варыянт быў бы немагчымы. Аднаўленне імпэрыі дэмакратычным шляхам, канечнэ, немагчымае. Гэта недарэчнасць. Але ж мы бачым, што дэмакратыя не перамагла. Цяпер адбываюцца нейкія рухі, у Рәсей — асабліва. Я перакананы, што Ўкраіна ня пойдзе на стварэнне новай імпэрыі альбо на рэанімацыю ранейшай, ня пойдзе, канечнэ, і Прыбалтыка. Што датычна Беларусі, дык зусім магчыма, што нашыя, так сказаць, фюрэры, ізноў шляхам казуістычных рэфэрэндумаў і палітычнага махлярства прывядуць да нечага падобнага на імпэрыю, і мы ізноў апнімемся перад фактам. Але нават калі яна фармальна будзе створаная, дык праіснуе вельмі нядоўга. Хаця спробы, верагодна, будуць, і ім будзе спадарожнічаць пэўны посыпех.

— *Аднаўленне ранейшых сувязяў неабавязкова азначае вяртанье да таталітарызму. Чаму іх нельга аднавіць*

на падставе дэмакратычных крытэрай? Цяпер у краінах Сярэдняй Азіі ўтварыліся своеасаблівия нархічныя рэжымы. Як вы ацэнваеце перспектывы народай гэтых краінаў?

— Канечне, рэспублікі былога Саюзу апынуліся ў розных умовах, як і варта было чакаць. Усе разам яны жылі ў таталітарнай краіне, а потым раптам знайшлі свой натуральны стан. Для некаторых ён аказаўся яшчэ горшы, чым быў у складзе адзінай імпэрыі, дзе ўсе існавалі ў аднолькавым палітычным і гаспадарчым клімате. Я лічу, што і ў Беларусі атрымалася горш, чым было, ва ўсіх адносінах — у эканамічным, палітычным, і нават маральнym сэнсе. Але ўсё ж я разглядаю гэта як натуральны і заканамерны працэс пераходу ад адной формы ўласнасці да другой. Усё ж мы маем спадзяваньне, што на падставе дэмакратычнага працэсу ўсё ўсталюеца — паводле прыкладу, перш за ўсё, Эўропы. Ня трэба вынаходзіць ровара, як гэта робіць некаторыя нашыя палітыкі ў пошуках нейкага асаблівага шляху. Ня трэба абцяжарваць гэтymi пошукамі і выпрабаваннямі цяперашнія пакаленіні. Што датычна Беларусі, для яе вельмі важны прыклад Прыбалтыкі, нават Украіны, якія перажылі падобныя цяжкасці, але знайшлі зь іх выйсьце. Беларусь жа робіць выгляд, што ў яе ёсьць уласнае выйсьце, якое палягае ў руху назад, дзе быццам было лепей. Але пры гэтым забываюцца на тое, што таму і зруйнаванае мінулае, што існаваньне ў ім было не аптымальнае, а набліжалася да катастрофы. Значыць, трэба наперадзе шукаць выйсьця з катастрофы, а не вяртацца назад, каб паўтарыць яе зноўку. Тыя, хто спазняюцца, апынаюцца ў катастрофічным становішчы, як гэта і назіраеца ў Беларусі.

— Маскоўская «Независимая газета» 9 лютага прывяла зьвесткі наконт стаўлення беларусаў да ліквідацыі Савецкага Саюзу. Калі ў сінегні 1991 году такое рашэнне лічылі слушным 69% насельніцтва, дык у сінегні

1995-га роўна такая ж колькасць апытаных лічыла гэтае рашэнне няправільным. Чым гэта патлумачыць? Настальгія па савецкіх прасторах альбо вяртанье да ранейшых установак ідэялагічнага кішталту?

— Рэч у элемэнтарным прагматызме. Проста людзі парыўноўваюць. Масавая съядомасць зусім не павінна валодаць, ды і ніколі не валодала нейкімі аналітычнымі здольнасцямі. Звычайна ў людзей кароткая памяць: на адлегласці «пяцігодкі», як гэта ў нас прынята. «Раней было лепей». А хто спрачаеца? Іншае пытанье — што з гэтага вынікае? Што датычна сацыялягічных зьвестак, дык даўно ім на веру. Я лічу, што ў Беларусі няма сацыялігії. Звесткі сацыялягаў высмактанаі з пальца, яны нічога не адлюстроўваюць. Гэта наўкука, якая ў нас збанкрутавала яшчэ ў зародку. Скажыце, што-небудзь зь яе прагнозаў ажыццяўлялася ў апошні час? Людзі ў Беларусі, за выключэннем намэнклятуры, ня маюць ніякага піётэту перад камуністычным мінульым. Яны ведаюць, што гэтае мінулае ім нічога не дало. Развумнейшыя ўсьведамляюць, што менавіта камунізм прывёў да прорвы. Рэч у тым, што цынікі ў палітыцы, карыстаючыся цяперашнім момантам, дыскрэдытаюць дэмакратию і дэмакратычны ідэі. Я заўсёды казаў, што мы можам сутыкнучца зь вельмі кепскай зьявай, калі ідэі будуть дэзвавуянныя ў масавай съядомасці, і гэтая съядомасць будзе адкінутая да камуністычнай. Не таму, што людзі адданыя камуністычным ідэалам, а таму, што іншага нічога не засталося ў гэтым соцыюме. І камуністы, канечне, гэтым карыстаюцца.

— Калі б сёняня ў Беларусі адбыўся рэферэндум, на якім людзі былі бы паставленыя перад адзіным выбарам: за аднаўленне Савецкага Саюзу альбо супраць — у які бок, на ваш погляд, схілілася б грамадзкая думка?

— Вынік рэферэндуму быў бы дакладна такі, якога пажадалі бы ягоныя арганізатары. Таму што ў нас няма

дэмакратіі ў шырокім сэнсе слова. У нас няма заканадаўчай улады, няма судовай улады, амаль няма свабоднай прэсы. Каб зразумець мэханізм рэфэрэндумаў і выбараў, якія ўжо былі ў Беларусі, трэба звярнуцца да апошніх выбараў у Чачніі. Там, як вядома, новага лідэра абраў 92% галасоў, у той час як апазыцыя набрала 1,5% галасоў выбарцаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах. У нас, ва ўмовах дыктатуры, таксама неістотна, ці пойдудуць людзі галасаваць, яны могуць гэтага і не рабіць.

— Якая цяперашняя апазыцыя ў Беларусі? Ці звязаная яна з творчай інтэлігенцыяй?

— У Беларусі ёсьць некалькі дэмакратычных партый — ва ўсялякім выпадку, намінальна дэмакратычных. Я асабіста сумняюся ў дэмакратычнасці некаторых з іх. Магу і памыліца, але пакуль яны нешта не сипшаюцца выявіць сваёй дэмакратычнасці на справе. Што ж датычна Беларускага Народнага Фронту, готовы гарантаваць, што гэта сапраўды дэмакратычная арганізацыя. Яна стваралася, так сказаць, наўпрост, у tym ліку і з ініцыятывы творчай інтэлігенцыі. Гэтая арганізацыя ня створаная спэцслужбамі, іх агенты ня ўсунутыя ў нашыя шэрагі, як гэта адбывалася са шмат якім іншымі. Яна пасълядоўна вядзе змаганьне супраць камуністычнага таталітарызму. На жаль, сілы няроўныя: ёй супрэцістаіць, як выявілася, монстар больш моцны, чым гэта ўяўлялася нават нам. Але, нягледзячы на тое, што ў выніку выбараў Фронт адхілены ад удзелу ў парламэнцкім жыцьці, праца сярод людзей усё ж вядзеца. Мы лічым, што самае галоўнае — захаваць у іхнай сувядомасці ідэі дэмакратыі. Канечно, хацелася б, каб БНФ стаў арганізацыяй масавай, як гэта і задумвалася з са-мага пачатку, якая б аўяднала самыя розныя дэмакратычныя слай. Тым ня менш, я думаю, частка творчай інтэлігенцыі, якая была ангажаваная ў гэты рух з самага пачатку, захавалася, і яе час яшчэ прыйдзе.

— Вашае стаўленыне да пытаньня аб мове?

— Гэта, канечне, балочая проблема — для беларусаў асабліва. У канцы XX стагодзьдзя мы апынуліся перад пагрозай яе зьнікнення. Расейская мова цудоўная, нічога ня скажаш. Гэта мова, на якой створаная вялікая культура. Але яна ўсё ж не ўніверсальная. У Беларусі ж яна абсолютна выцесніла з ужыванья беларускую. Абвесціўшы, хаця б і намінальна, дзяржаўны сувэрэнітэт, Беларусь, натуральна, ня здолела абысыціся хай і цудоўнай, але ўсё ж чужой мовай. А ўласная апынулася ў катастрофічным становішчы. Інтэлігенцыя, канечне, першая гэта адчула, і пачалася, я б сказаў, апантаная барацьба за захаваньне нацыянальнай мовы. Мы зразумелі, што калі страцім гэты момант, дык наша мова зынікне празь некалькі гадоў ва ўмовах рэанімацыі таталітарызму і пагрозы рэінтэграцыі ў адзіную імперию. Але і ворагі нацыянальнай ідэі зразумелі сітуацыю і зрабілі контардзеянныі. Адным з рапушчых дзеяньняў стаў рэфэрэндум, на якім пад выглядам роўнасці моваў была атрыманая фармальная згода народу на палітыку фактычнага зынішчэння беларускай мовы. І цяпер гэта палітыка выкананаўчай уладай праводзіцца вельмі актыўна. Я ня бачу якіх-небудзь надзеяў на лепшае ў найбліжэйшы час.

— Звычайна драматычны час нараджае вялікую літаратуру. Вы ўвайшли ў літаратуру з пасъляваеннай прозай. Цяпер сітуацыя хаця і не ваенная, але дастаткова драматычная. Над чым вы цяпер працуеце?

— Што датычна цяперашняга драматычнага часу, дык я сумняюся, што ён народзіць навогул якую-небудзь літаратуру. Як бы яна ў ім ні задыхнулася назаўсёды. Калі гэта здарыцца, літаратура, вядома, адродзіцца і зьявіцца новыя творы. Але гэта будзе няхутка, напэўна, напачатку наступнага стагодзьдзя. На завяршэнні хачу сказаць, што я шчаслівы быць на Радыё Свабода, якое ў май жыцьці адыграла вялікую ролю. Яшчэ даўно, калі яго глушылі, я заўсёды яго

слухаў. Але реч ня толькі ўва мне. Яго ўплыў на грамадскую съядомасць і элітарную, і масавую, у Савецкім Саюзе быў калясальны. Нават былі размовы ня так даўно пра вылучэнне Радыё Свабода на Нобэлеўскую прэмію. Спадзяюся, да гэтага яшчэ вернуцца. Было вельмі сумна даведацца, што Кангрэс ЗША крыху зъмяніў сваё стаўленне да Радыё Свабода і ва ўмовах «пациялення» палітычным аслабіць яго функцыю. Я думаю, што цяпер, калі ў шмат якіх рэспубліках былога СССР сродкі масавай інфармацыі гублююць нават мінімальная магчымасці інфармаваць грамадства, роля Радыё Свабода толькі ўзрастаете. Вас слухаюць.

**«ДЛЯ ТАКІХ НАЦЫЯЎ, ЯК НАША, ТОЛЬКІ І
МАГЧЫМА ВУЧЫЦЦА НА ЎЛАСНЫМ ВОПЫЦЕ»**

19 чэрвеня 1996

Аляксандар Лукашук, Прага

Песьняй «Шумныя бярозы» на слова Янкі Купалы ў выкананні Данчыка і Лявона Барткевіча мы віншувем Васіля Уладзімеравіча Быкава з 73-мі ўгодкамі. Чаму менавіта песня на верш Купалы? Пра гэта — у інтэрвю зь пісьменнікам.

З раніцы Васіль Уладзімеравіч збіраўся на дачу, але ў Менску ішоў дождж, і выезд адкладаўся. Пасля віншаванняй гутарка перакінулася на выбары ў Рэспубліку. Самая галоўная проблема ўсё ж яшчэ ня вырашана, вырашыцца ў другім туре, лічыць Быкав. Вялікія шанцы застаюцца ў камуністай — электаратам Лебедзя і Жырыноўскага, на думку Быкава, пераключыцца, у большасці, на Зюганава. Сымпаты самога пісьменніка ў гэтых варунках, натуральна, на баку Ельцина.

— Ну, натуральна. Не таму, што гэта сымпаты, але сапраўды — «из двух зол». Таму што калі прыйдзе да ўлады Ельцын — так яго адносіны з Лукашэнкам вельмі проблематычныя, так бы мовіць. А калі прыйдзе Зюганав, дык ніякай проблематыкі няма, гэта аднадумцы і людзі адной камуністычнай фармацыі. Можна вызначыць, што чакае і Расею, і Беларусь.

— Цікава, што ў гэтыя ж дні ўчора ў Латвіі былі таксама выбары прэзыдэнта, і быў пераабраны мінулы прэзыдэнт, які вядомы сваімі дэмакратычнымі рынкавымі поглядамі, і ніякага вялікага ўплыву на погляды ў прыбалтыйскіх краінах съяўзуе ў Расеі ня мела. А мы паданейшаму звязываем лёс сваёй краіны з Расеяй. Як вы думаеце, колькі будзе працягвацца такая съяўзенія, колькі будзе існаваць такая залежнасць?

— Будзе існаваць такая залежнасць да таго часу, пакуль Беларусь ня стане сувэрэннай дзяржавай. А пакуль яна ад гэтай сувэрэннасці ўсяляк адварочваецца. Ну, мы ж ведаем усе гэтыя заходы нашага беларускага кіраўніцтва, асабліва прэзыдэнта. А прыбалты — яны адварнуліся ўжо даўно, і правільна зрабілі. Бо яны будуюць уласныя дзяржавы адпаведна з нацыянальнымі ўласнымі інтарэсамі. А Беларусь яшчэ нават не ўсьвядамляе важнасці сувэрэннасці. І яшчэ пакуль мы топчамся на проблемах нацыянальнай ідэі, яшчэ ідуць дыскусіі, прычым у такім пачатковым выглядзе. Тыя ісьціны, якія ўжо спасыціглі народы съвету, у Эўропе ўжо даўным-даўно з гэтай проблемай скончана — у нас яшчэ яна дыскутуецца.

— Васіль Уладзімеравіч, а падзеі гэтай вясны вы не ацэньваеце як пералом у гэтай дыскусіі? Як перамену вэктару грамадзкага настрою?

— Пералом грамадзкага настрою адбываецца, але вельмі марудна. Для гэтага патрэбныя, безумоўна, не тэарэтычныя нейкія выкладкі. Для пералому важны будзе ка-

ляпс эканамічны. Вось як ён адбудзеца, тады людзі на ўласным жываце спасыцігнуць найважнейшыя ісъціны нашага веку.

— Ну што ж, цяжка вучыцца на вопыце чужым, выглядае, што можна навучыцца толькі на сваім.

— Для такіх нацыяў, як наша, толькі і магчыма вучыцца на ўласным вопыце. Ну, як вядома, гэта, канечне, ня самы лепшы варыянт.

— Што ж, нават у дзень нараджэння не выпадае не гаварыць з Васілем Быкавым пра палітыку. Але не выпадае не гаварыць і пра літаратуру. Апошнюю аповесць Васіля Быкава чытачы могуць прачытаць у 4-м нумары часопісу «Полымя». А што чытае цяпер сам Васіль Быкаў? Што прыцягвае ягоную ўвагу?

— Цяпер чытаю некаторыя публікацыі, якія адносяцца да самага пачатку творчасыці Янкі Купалы. У гарадзенскім часопісе «Сывіцязь» надрукаваныя съведчаньні малавядомыя, пра тое, як Купала пайшоў пасьля съмерці яго бацькі з дому, з хутару, з фальварку пайшоў у белы съвет, шукаць свайго шчасьця. Ну і асабліва яго адносіны з Эпімах-Шыпілам. Гэта вельмі важна, і я ня ведаў ува ўсёй складанасыці і важнасці гэтага чалавека, ягонай ролі ў жыцці, і асабліва ў станаўленні пісьменыцкім, паэтычным станаўленні Купалы. Вось я гэта цяпер чытаю.

— А чаму вам цікава сёньня чытаць пра Купалу? Апошні час роля прызнаных клясыкаў беларускай літаратуры значна зьменишылася. Увогуле зьявы, якія яшчэ нядаўна былі важныя, — вяртаныне праўды пра мінулае, адышлі на тэрыфэрыю грамадзкай думкі. Вы лічыце, што там ёсьць нейкі патэнцыял, які можна сёньня выкарыстаць? Гэта важна зной?

— Справа ня ў тым, ці важна. Але мне там бачыцца ўсё ж больш праўды пра лёс нацыі, калі мець на ўвазе літа-

ратуру як крыніцу нейкага жыццяпісу нацыянальнага, чым у некаторых іншых творах, асабліва ў іншых літаратурных кірунках. Як вядома, цяпер моладзь ад сацыяльнасці (літаратурная моладзь, я маю на ўвазе) уцякае больш да індывідуалізму, да самавыяўленення. Але ўсё ж мне думаецца, што для нас па-ранейшаму важныя нейкія лёсавызначальныя моманты, і сярод іх, канечне, сацыяльныя рэвалюцыі расейскія, наша апошніяе адраджэнне, яго матывы. То бок, сацыяльныя моманты, а зусім ня нейкія вытанчана-псыхалагічныя, індывідуалістычныя, якія, канечне, таксама цікавыя для літаратуры і маюць пэўнае значэнне, тым больш што літаратура мае поўнае права на гэта. Але ўсё-такі, ўсё-такі... Ну, мне асабіста бліжэй дэвіз Някрасава пра тое, што «паэтам можаш ты ня быць, а грамадзянінам быць абавязаны», чым некаторая вытанчаная лірыка там Фета ці Цютчава.

— А хто ўвогуле ваш любімы паэт?

— Любімы паэт зь беларускіх — Янка Купала, я скажу.

— А што ў Купалы?

— Асабліва купалаўская творчасыць дасавецкага пэрыяду. Таму што там вельмі шмат, безумоўна, і паэтычных вартасыцяў, гэта сама сабой. Апроч таго, нейкая душэўная блізкасць у ім мне адчуваецца. Блізкасць харарактару, ці што. Гэта нейкая шчырасць, гэта нейкая шчымлівасць, гэта нейкае вельмі гуманістычнае стаўленнне яго да жыцця і да чалавека.

Васілю Быкаву — 73 гады. Сам пісьменнік адзначаець свайго дня нараджэння не зьбіраеца і гасцей, як сказаў, не запрашаў. А вось мы адзначым, бо гэта і нашае съвята, і радасць для ўсіх, хто любіць Быкава і яго кнігі. Як казаў Купала, «шукаючы волю — шаблячкай махну». Дзякуй вам, Васіль Уладзімеравіч, за вашую вострую шаблячку.

«МЫ Ж БАЧЫМ, І ЎВЕСЬ СЪВЕТ БАЧЫЦЬ, ЯКІ РЭЖЫМ УСТАЛЁЎВАЕЦЦА Ў БЕЛАРУСІ»

31 ліпеня 1996

Віталь Тарас, Менск

Міжнародныя інфармацыйныя агенцтвы паведамілі, што лідэры БНФ Зянон Пазыняк і Сяргей Навумчык папрасілі палітычнага прытулку ў ЗША. Можна толькі ўявіць, колькі бруду ды інсінуацыяў абрыненца цяпер на лідэраў БНФ з вуснаў афіцыйных прэзыдэнцкіх ідэолягіяў і афіцыйнай прэсы.

Зусім ня выключана, што і ў лягеры саюзьнікаў Фронту ўчынак Пазыняка і Навумчыка будзе ўспрыніты неадназначна. Мяркуючы зь некоторых ранейшых публікацыяў, знайдуцца ахвотнікі абвінаваці іх у здрадзе альбо баязыліваць. Вось што думае на гэтых конт старшыня Беларускага ПЭН-Цэнтру, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Я таксама чуў, як некаторыя далёка ня добразычліўцы Народнага Фронту цяпер раптам пачалі клапаціцца праблемамі аўтарытэту Беларускага Народнага Фронту, асабліва ў сувязі з эміграцыяй яго лідэраў. Але рэч тут, канечне, ня ў гэтым. Мы ж бачым, і ўесь съвет бачыць, які рэжым усталёўваецца ў Беларусі. И як ва ўмовах гэтага рэжыму весьці колькі-небудзь демакратычную працу і змагацца за ідэалы Беларускага Народнага Фронту? Навогул, за нацыянальныя ідэалы, за беларушчыну?

Я лічу, што Пазыняк і Навумчык свае магчымасці ў гэтым сэнсе амаль што вычарпалі — для іх ужо не засталося легальны магчымасці барацьбы, і сапраўды паўстала пагроза менавіта фізычнага зынічэння. Калі Ілюхін у Москве агучыў пэўныя пляны, дык можна меркаваць з пэўнасцю, што гэта ня пляны ЦРУ, гэта пля-

ны беларускага кіраўніцтва. И пасля гэтага існаваць у Беларусі можна было лідэрам Беларускага Народнага Фронту толькі пэўны час. Ім яшчэ пашчасыціла, што ўдалося вырвацца зь Беларусі. Дапамог, я лічу, выпадак — празрыстая мяжа з Расеяй, праз якую яны выйшлі жывія на Захад. И ў дадзеным выпадку патрабаваць ад іх вярнуцца — гэта ўсё роўна што патрабаваць зьдзейсніць учынак камікадэ. Такога маральнага права ня мае ніхто. И ў дадзеным выпадку рашэннне могуць прыняць толькі яны — толькі Пазыняк і толькі Навумчык. И калі яны прынялі такое рашэннне, значыць, гэта было адзіна магчымае рашэннне. Апроч таго, я хапеў бы дадаць, ведаючы і Пазыняка, і Навумчыка, — там іх не чакае прыватнае жыцьцё, яны і там будуць рабіць усё, самаахвярна рабіць на карысць Беларусі і беларушчыны.

«СОЗДАЕТСЯ ТАКОЙ РЕЖИМ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО О СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА, А О ЛИЧНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ»

23 жніўня 1996

Пётар Вайль, Прага

Інтэрв'ю Васіля Быкава Расейской службе Радыё Свабода.

— Мы попросили прокомментировать предоставление политического убежища Зянону Пазыняку и Сергею Навумчику известного белорусского писателя Василя Быкова. С каким чувством вы восприняли известие из Вашингтона?

— Прежде всего с чувством огромной благодарности правительству Соединенных Штатов за то, что оно, верное традициям демократии, дает убежище, дает возмож-

ность для физического существования тем демократам, которые не могут найти для себя гарантий такого существования в другом мире.

— *Есть распространенная точка зрения: бороться надо внутри режима, а не извне. Каково ваше мнение?*

— Они оказались в состоянии потенциальной жертвы, поэтому неужели же можно требовать, чтобы они по-жертвовали собственными жизнями во имя каких-то политических раскладок? У нас создается такой режим, когда речь идет не только о свободе человека, а о личном существовании. Именно Пазняк и Наумчик потеряли такую гарантию, оказались в ситуации преследуемых.

— *Политическое убежище лидерам белорусской оппозиции — косвенный, но несомненный знак того, что в глазах мирового сообщества в Беларуси — несвободный, авторитарный режим...*

— По-моему, это уже видно всему миру.

«МЫ НЯ ЧУЛІ ПАКАЯНЬНЯ ЗЬ ІНШАГА БОКУ ЗА НЯ МЕНШЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ»

16 кастрычніка 1996

Мінула пяцьдзясят гадоў ад Нюрнбэрскага працэсу. Што Нюрнберг для нас цяпер — адзінкавая акцыя, якая карала за канкрэтныя злачынствы ў канкрэтнай вайне? Сымбаль непазъбежнасьці пакарання за ўсялякае зло, учыненае супраць народу, свайго ці чужога? Слова Васілю Быкаву — пісьменніку, які ацнівавае рэжым у сучаснай Беларусі як «камунафашизм».

— Паўстагодзьдзя таму ў нямецкім горадзе Нюрнбергу

скончыўся міжнародны tryбунал над галоўнымі нямецкімі злачынцамі. Дванаццаць чалавек былі прысуджаны да смяротнага пакарання, сем — да працяглага турэмнага зыняволення. Гэтак была пастаўленая крапка ў доўгім ланцугу злачынстваў, што залілі паўсвету крывёю, учынілі разбурэнне Эўропы. Амаль год съвет сачыў за кашмарнымі пэрыпэтыйямі «працэсу стагодзьдзя», быў съведкам таго, як выкручваліся пад цяжарам неабвержных доказаў нядаўнія валадары чалавечых жыццяў, лёсаў цэлых народаў Эўропы. Надта контрастны быў той іх пераход са статусу ненажэрных, амаль сакральных валадароў у ганебны статус крымінальнікаў з акрываўленымі рукамі, якія ўчынілі генапыд, руйнаваныне матэрыяльной і духоўнай культуры. Той пераход быў няпросты і нязвыклы таксама і для мільёнаў іхных германскіх прыхільнікаў, што нядаўна яшчэ прастадушна раўлі на плошчах пры адным толькі зьяўленыні ўласных нацысцкіх багоў, якімі тады былі для іх Гітлер, Гебэльс, Гёрынг ды іншыя малыя і вялікія фюрэры Трэцяга райху. Вядома, у справе ўлады ды іхнага абагаўленняныя вырашальную ролю адыграла сіла — найперш сіла ўзброеных фармаваныяў, такіх як СС, СД, тайная паліцыя вэрмахту. Але ня толькі гэтая сіла. Нацысцкае кіраўніцтва Нямеччыны на поўную моц выкарыстоўвала таксама духоўна-мазгавы патэнцыял нацыі. Дзясяткі, калі ня сотні тысяч інтэлектуалаў, германскіх «яйкагаловых», выпрацоўвалі зброю — звыродлівую мараль і філозофію «звышчалавекаў», якая ўрэшце і запанавала ў духоўным жыцці мо самай духоўнай нацыі Эўропы. Мільёны меней духоўных, простых абываталяў служылі пачварнай справе сваіх фюрэраў, справе крыві і зынішчэння, і ўсё — у імя дабрабыту і росквіту райху. У грамадзтве нацысцкай Нямеччыны быў выдатна ажыццёўлены клясычны падзел — на тых, хто загадвае, і тых, хто выконвае. Тыя, што прымалі пастановы, тэарэтычна іх абнародавалі, аддавалі загады, нікога не забівалі, нават нікога ня крывіўдзілі —

бо ніяк не контактувалі са сваімі ахвярамі. А тыя, што забівалі, ахоўвалі, палілі і пускалі рэкі крыўі, рабілі гэта не са сваёй волі, а на загад вышэйших. Такі звыродлівы падзел павінен быў забясьпечыць абсолютную непадсуднасць тых і другіх. Усё паводле старажытнага рымскага права, якое традыцыйна паважалася ў Эўропе. Але на той раз гэтак ня сталася. Надта вялізна было злачынства, надта шмат каштаваў фашызм усяму чалавецтву, каб дараваць яму тыя яго злачынствы. У старажытным німецкім Нюрнбэргу, гэтай калысцы нацызму, антыфашисткаўская супольнасць съвету прадэманстравала згоду і волю новага кшталту. Прысуд міжнароднага tryбуналу пачуцьцём справядлівасці лёг на душу ўсяго чалавецтва. Асабліва калі ў судовым вэрдыкце прагучала катэгарычнае асуджэнне ўсёй нацыянал-сацыялісцкай ідэалёгіі, партыі, службы бяспекі, СД, СС, гестапа. Агрэсія супраць народаў і нацыяў была прызнаная самым цяжкім злачынствам супраць чалавецтва.

Безумоўна, тады гэта сталася вялізнаю перамогай над сілаю зла, і шмат каму, асабліва на Захадзе, здавалася, што найбольшшае, калі не апошняе зло, ужо выкараненнае. Так меркаваў і наш спакутаваны за доўгую вайну народ, які столькі страціў, і набыў хіба што адно — маральную перамогу. Тады мы былі далёкія ад думкі, што ня менш страшнае зло засталося ня толькі не кранутае ні вайной, ні пэўным прысудам, але яшчэ і ўзмоцненае нашай крывёй і менавіта нашай перамогай над фашизмам. Нашая грамадзкая съядомасць была далёкая ад разумення ўласнай віны, асабліва ў дачыненьні да народаў Усходніх Эўропы, якім на паўсотні гадоў мы прынесылі новае заняволеніне, і якія трапілі, так бы мовіць, з нацысцкага агню ў бальшавіцкага полымя. Дорага каштавала Эўропе тое паўстагодзьзе, наступствы яго не зылкідаваныя і да сённяня. Урокі Нюрнбэргу актуальныя і цяпер. Як ні парадак-сальна, фашызм для німецкага народу — ужо гісторыя.

Немцы ўсё зразумелі правільна, і даўно, і прылюдна пакаяліся ў злачынствах ранейшых пакаленняў. Але мы ня чулі пакаяння зь іншага боку за ня меншыя злачынствы, учыненныя супраць эўрапейскіх народаў, у тым ліку і беларускага. У першыя гады пасля вайны можна было пачуць меркаваныне аб tym, каб Нюрнбэрскуму tryбуналу надаць статус пастаянна дзейнага. Патрэба ў tym была відавочная, і, мабыць, відавочнаю застанецца доўга. Злачынствы супраць народаў і чалавецтва доўжацца — з таго і іншага боку, а бараніць бязвінныя ахвяры чалавецтва ня надта сипяшаецца. І пры канцы XX стагодзідзя сям-там прадаўжае ліца кроў, і няма судзідзяў, каб асудзіць злачынцаў, хоць бы змусіць іх пакаяцца. Чалавецтву дужа патрабны пастаянна дзейны суд справядлівасці, правобразам якога зьяўляеца даўні міжнародны tryбунал у німецкім горадзе Нюрнбэргу.

**ЗБОРНИК АПАВЯДАНЬНЯЎ ВАСІЛЯ БЫКАВА
«СЫЦЯНА» ЗНЯТЫ З ПЛЯНУ ВЫДАВЕЦТВА
«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»**

12 студзеня 1997

Віталь Тарас, Менск

У публічных выступах прадстаўнікі беларускага кірауніцтва ўсё часцей сталі гаварыць, што клапоціцца пра пашырэнне культурнай спадчыны беларускай нацыі. Але што гэта будзе за спадчына, калі зь яе скарбніцы выкрайсліваюць творчасць Васіля Быкаў? Цяпер Васіль Быкаў вызначаны ўладамі як «невыгодны», а ягоны апошні зборнік апавяданньняў «Сыцяна» зняты з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура».

Пры канцы верасьня 1996 году на адрас дырэктара выдавеца «Мастацкая літаратура» Георгія Марчукіа паступіў ліст з Дзяржкамдруку пад назвай «Аб уключеныні ў дзяржайны заказ выданыня». У дакумэнце гаворыцца:

«Пасыля дэталёвага вывучэння плянаў усіх дзяржайных выдавецаў на 1996 год і аналізу магчымасцяў бюджэтнага фінансавання выпуску літаратуры, паведамляем: 1. Зборнік твораў Ларысы Геніоны здымаетца зь пераліку фінансаваных з-за таго, што гэтая ж пазыцыя на гэты ж год заплянавана ў «Юнацтве» вялікім накладам, а таксама з-за неаб'ектыўнай прадмовы да зборніка Міхася Тышыны (ухваленне супрацоўніцтва з фашистамі ў час Вялікай Айчыннай вайны). 2. Навукова-папулярную книгу Ўладзімера Арлова і Генадзя Сагановіча «Дзесяць вякоў беларускай гісторыі» не ўключае ў пералік фінансаваных з дзяржбюджету выданыняў з-за таго, па-першое, што яна амаль цалкам друкавалася ў часопісе «Беларуская мініўшчына» і ўжо вядомая чытачам, а таксама з-за таго, што ў ёй маецца шмат факталягічных недакладнасцяў, рэдакцыйных хібаў. Напісаны тэндэнцыйна, у русофобскім кірунку, што парушае замацаваны законам права чытачоў на аб'ектыўную інфармацыю. 3. Кнігу Васіля Быкава «Сыцяна» ня можам уключьць у плян выданыня літаратуры для дзяржайных патрэбай на 1996 год, па-першое, з-за недахону фінансавых сродкаў. Зь вялікай цяжкасцю фінансуеца нават абавязковая для навучанья літаратура сэрыі «Школьная бібліятэка». Дарэчы, выдавеца «Мастацкая літаратура» зрываем плян і графік выпуску «ШБ». Па-другое, сабраны на гэтую книгу вельмі малы тыраж — 1620 экзэмпляраў, што амаль палова ад заплянаванага. Па-трэцяе, у выдавеце «Ўраджай» у гэтым годзе выходитць двухтомник Васіля Быкава вялікім накладам».

Пры канцы ліста зробленая цікавая прыпіска аб тым, што ўсё, пра што вядзеца вышэй, не забараняе выдаць

названыя кнігі за сродкі выдавеца, безь дзяржаўных датацыяў. Зъмест гэтага службовага ліста стаў вядомы нядаўна. Здавалася б, празь некалькі месяцаў і ня варты было бы звяртацца да яго. Але застаецца галоўнае пытаньне: які лёс напаткаў кнігі вядомых у Беларусі й за яе межамі аўтараў? Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў паведаміў, што зборнік ягоных апавяданыяў «Сыцяна» быў летась выкінуты з плянай «Мастацкой літаратуры». Ці прыводзіла выдавеца матывы такога рашиэння?

В.Быкаў: Ды абсалютна ніякай матываціі. Як бачыце, матывы яны даюць начальнству, а з аўтарам — чаго ім, урэшце, клапаціцца пра нейкія матывы? Проста я ня меў ніякіх дакумэнтальных падставаў, каб думаць, што яны выдадуць маю кніжку. Гады два таму (паколькі зборнік апавяданыяў не выходзіў апошніх гадоў дваццаць) у выдавеце «Мастацкая літаратура» мне працаваў зборнік выдаць. Я склаў гэты зборнік. Пасыля, я ведаю, што ён быў набраны яшчэ ў 1995 годзе. Я вычытаў карэктuru. Вось і ўсё. І пасыля... Я, праўда, не турбаваўся, не пытаўся, не хадзіў, ня скардзіўся, і таму яны мяне таксама не турбавалі. Гэта такі мэтад работы. Таму што я разумею — рашиэнне выдаваць ці не выдаваць залежыць не ад выдавеца, не ад яго дырэктара, а ад тых, хто стаіць над ім, хто ім кіруе, як гэта было ў таталітарныя часы. Таму — што ж тут можна...

Пра выхад двухтомніка ў выдавеце «Ўраджай» пісьменнік сказаў:

В.Быкаў: Першы том выйшаў, наконт другога я пакуль ня маю звестак ніякіх на гэты конт.

Цікава, што кніга празіка ў сэрыі «Школьная бібліятэка» выйшла ў сівет у 1995 годзе, але друкуе гэтую сэрыю выдавеце «Юнацтва», а не «Мастацкая літаратура», на якую Дзяржкамдрук чамусыці ўсклаў адказнасць за зрыў графіку выпуску «Школьной бібліятэ-

тэкі». Што да кнігі «Дзесяць вякоў беларускай гісторыі», дык, паводле аднаго зь яе аўтараў Генадзя Сагановіча, Інстытут гісторыі Акадэміі Навук Беларусі падрыхтаваў аўтарытэтнае заключэнне, у якім цалкам абвяргаецца абвінавачаньне ў «тэндэнцыйнасці» і «неб'ектывісці» гэтага выданьня. Аднак, хаяць кніга была ўжо набраная і нават падрыхтаваны яе макет, у съвет яна ня выйшла. У дадзеным выпадку аўтары хаяць б паспелі атрымаць частку ганарапу, а Васіль Быкаў не атрымаў ні ганарапу, ні прабачэнняй.

**«ДАГЭТУЛЬ МЫ НЕ ПЕРАСТАЕМ БЛЫТАЦЬ
КОЛЕРАЎ — ДУМАЦЬ, ШТО КАРЫЧНЕВАЕ НАДТА
АДРОЗНІВАЕЦЦА АД ЧЫРВОНАГА»**

9 сакавіка 1997

Аляксандар Лукашук, Прага

Сёньня мы пачынаем знаёміць вас з кнігай Васіля Быкава. У гэтага зборніка дэльце адметнасці. Гэта першая кніга апавяданьяў празаіка. Гэта першая навыдадзеная кніга Быкава. Навыдадзеная, нягледзячы на тое, што выдавецкі тэхналягічны працэс быў завершаны. Складаньне і аўтарскае рэдагаваньне, праца рэдактара, набор, першая, другая карэктара ў гранках, выраб друкарскіх стужак, мастацкае афармленне, як і праца дапаможных выдавецкіх службаў — усе этапы былі пройдзеныя яшчэ ў 1995 годзе. Рукапіс завіс. Пра прычыны — крыху пазней, а пакуль аўтарская працмова да навыдадзенай кнігі.

В.Быкаў: З часоў Шэкспіра чалавецтву вядома, якая гэта выдатная справа — непарыўная повязь часоў, і як кепска, калі тая повязь ірвецца. Што тычыцца белару-

саў, дык мы гэта спазналі на нашым шматвяковым гісторычным вопыце. Дзясяткі гадоў мы жылі, адрезаныя ад нашага гісторычнага мінулага, ад нашага вопыту, ад нашай гісторыі. У тым ліку і нядуўняй — гісторыі мінулай крывавай вайны. З часам памяць пра яе актыўна замянялася на прапагандавыя схемы, яе кроў — на пасьміхушки пра яе, яе вялікая праўда — на карысьлівую праўдзівасць таталітарнай партыі. Тыя, хто перанёс на сваім гарбу яе крывавы цяжар, ня надта схільныя памятаць сябе пакутнікамі, лацвій убачыць героямі на гарачых канях пад чырвонымі сцягамі. Тым болей, што сэрвільная пасыльваенная гісторыяграфія, палкі цынічных навукоўцаў не перастаюць пераконваць: у тым ваша праўда. У вернасці ідэалам, у нескаронасці, вашым бесьсъмротным гераізмам. Гераізме — так, але ж... Але ж поруч з гераізмам было на вайне і інакшое. Вартая суседнічала з подлым, добрае — з кепскім. Як і ў кожным жыцці. Як і ў нашым сёньня, якое гэтак абырыдла большасці. Большинасці, што апынулася ў дурніах, і ня можа зразумець — з чыйёй віны. Зь віны ёсё тых жа, хто рэвалюцыю робіць чужымі рукамі, хто вынішчае іншых, непадобных, хто прывык жыць у аbstавінах лютай барацьбы, найперш — са сваімі, бо сваіх лёгка перамагчы. Хто ў бой пасылае іншых, а сам застаецца камандаваць. І з тae нагоды пры ўсялякіх крывуляках лёсу мае барыш. У форме ўлады, прывілеяў, ці як цяпер — даляравага рахунку ў банку. Мы, беларусы, у гэтым сэнсе асабліва цёмныя людзі. Дагэтуль мы не перастаем блытаць колераў, думаць, што карычневае надта адрозніваецца ад чырвонага. Быццам ня ведаєм, што ў спектры шмат іншых колераў, і ёсць пэўная магчымасць выбару. Найперш — выбару свайго колеру, не чужога, бо чужы ніколі ня стане нашым, ён ужо — нечы, кімсіці прысвоены, камусыці належыць. А інстынкт прыватнай уласнасці, як вядома, магутны інстынкт, дадзены чалавеку ад Бога, нікому з жывых істотаў Бог ня даў гэтага інстынкту, апроч ча-

лавека. Людзі сьвету зразумелі гэта даўно, а мы толькі пачынаем разумець цяпер. Колькі ж мы нарабілі памылак на гістарычным шляху да таго разуменя! Дык можа хоць пры канцы XX стагодзьдзя перастанем быць дурніямі? Убачым пра сябе праўду, нават і непрываенню. Праўда ў гісторыі — функцыя адназначная, зь яе робяць урокі. З хлусьні ніякіх уроکаў ня зробіш, апрач новай хлусыні.

У гэтай кніжцы, як спадзяеца аўтар, дробненькія аскялёнкі нашай вялікай праўды, якія, можа, каму-небудзь спатрэбяцца. Для добра, зразумела. Калі тое здарыцца, дык аўтар будзе ўдзячны выдаўцам, аднадумцам, слухачам Радыё Свабода таксама.

Васіль Быкаў ня стаў мяняць нічога ў сваёй аўтарскай прадмове, хіба дадаў толькі зварт да вас, паважаныя слухачы Радыё Свабода. На радыё мы, на жаль, ня зможам прэзэнтаваць усяго зборніка. Мы будзем чытаць фрагменты апавяданьняў, якія дзеляцца на трох цыклі, трох вайнах. Слуцкая вайна, ЧК (гэта 1918–20-я гады), затым сталінская вайна (1930-я, Курапаты) і гітлераўская вайна (1941–45 гады). Словаў рэдактару навыдадзенай кнігі, былому супрацоўніку выдавецтва «Мастацкая літаратура» паэту Рыгору Барадуліну.

P. Барадулін: Калісьці, ствараючы савецкі ВААП (Усе-саюзнае агенцтва аховы аўтарскіх правоў) спэцыялісты ў цывільнім тлумачылі, якія творы могуць быць, кажучы па-сучаснаму, канвертоўнымі: вострасюжэтныя, глубока псыхалягічныя, ляканічна-ёмістыя. Карацей, як творы Васіля Быкава. І калі ўдалося ў адносна зацішны час, фактычна міжуладзьдзе, выдаць збор твораў Васіля Быкава, уключыўшы аповесы, забароненыя і знявочаныя савецкай цэнзурай, прыйшла мне ў гала-ву шчаслівая думка папрасіць пісьменніка з усясьветным прызнаннем сабраць пад адзін дах свае навэлы і прыпавесы.

Васіль Быкаў пагадзіўся, і недзе ў 1994 годзе ад нараджэння Хрыстовага прынёс рукапіс будучай кнігі з картоткім, але шматзначным зъвестам і падтэкстам іменем «Сыцяна». Меркавалася, што кніга выйдзе да 50-годзьдзя заканчэння вайны 1941–45 гадоў. Але не ўлічыў ні як рэдактар гэтай неабходнай кнігі, ні аўтар, што палітычнае надвор'е ў Беларусі зъмянілася. Яго можна было назваць так сама, як адну з балочых аповесы ў Васіля Быкава — «Сыцюжа». Няўгоднага ізноў, як і пры саветах, крамольнага пісьменніка пачалі ба-яцца, глубока ненавідзячы. «Сыцяна» была набраная, была зробленая і падпісаная карэктурой, і на гэтым — кропка.

Старое кіраўніцтва выдавецтва «Мастацкая літаратура» толькі паціскала плячыма, быццам ня ведаючы, што з адпаведных інстанцыяў ёсць загад: «Ходу не даваць!» Як і пры камуністах, афіцыйных папераў не было, усё — вусна, па званках, па позірках на паседжаньнях. Былы міністар Анатоль Бутэвіч абяцаў «разабрацца», абяцаў «даць ход». Але атрымалася, як у беларускай показцы: «Абяцаў пан футра, ягоныя словаў ўспіліяя». Прыйшоў новы міністар кіраваць друкам, я да яго як рэдактар ня мог грукацца, ды і ведаў, што ўсё марна. Гэта быў нехта Бельскі, нават сам нешта пісаў у прозе. Новы дырэктор «Мастацкой літаратуры» Марчук абяцаў, але ўжо без будтэвіцкага алтымізму, ды адчувалася, што меў цвёр-дае ўказанье — як у Салтыкова-Шчадрына, «тащіц и не пущать». З калідораў міністэрства ішлі чуткі-адгаворкі, што «няма тыражу», што «ня будзе датацыяў». З прыходам на пасаду міністра друку і інфармацыі палкоўніка з блізкага атакэння прэзыдэнта пра выход кнігі пісьменніка і марыць не заставалася.

Навэлы і прыпавесы з кнігі «Сыцяна» аднаўляюць праўду сучаснай гісторыі, паказваючы барацьбу беларускага народу за сваю незалежнасць. Праўда фронту, праўда партызаншчыны, Слуцкае паўстаньне, Курапаты... «Датацыяў» на такую кнігу нэасавецкія пастухі ад

ідэалёгіі, вядома, не дадуць, азіраючыся ў даўніну — на царскі двор, а ў нас цяпер — на калгасны двор. Стопранцэнтавая датацыя будзе дазволеным клясыкам, асабліва тым, хто тлумачыў лукашэнкаўскую прасавецкую сымболіку. Іх, хто «талкаваў» сымболіку, завуць праста — «талкуі». Як і ў савецкі час, Васіль Быкаў небясьпечны для рэжыму, таму і выдаць яго нельга. З кнігай Васіля Быкава «Сыцяна» атрымалася амаль як у вершы Максіма Багдановіча, памятаеце:

Я хлеба ў багатых прасіў і маліў,
Яны ж мне каменьні давалі;
І тыя каменьні між імі і мной
Сыцяною вялізнау ўсталі.

Яна ўсё вышай і вышай расьце,
І шмат каго дужа лякае.
Што ж будзе, як дрогнє, як рухне яна?
Каго пад сабой пахавае?

На хваліх Свабоды творы з кнігі «Сыцяна» гучалі чатыры месяцы — з сакавіка да чэрвеня 1997 году.

**РЫГОР БАРАДУЛІН: «АКУДЖАВА ПРАСЬПЯВАЎ
ПЕСЬНЮ, ПРЫСЬВЕЧАНУЮ ВАСІЛЮ БЫКАВУ»**

13 чэрвеня 1997

Учора ў Парыжы на 74-м годзе жыцця памёр Булат Акуджава — бард, пісьменнік, якога любілі і многія нашыя слухачы. Акуджава быў асабліва папулярны ў 1960—70-я гады, калі магнітны самвыдат разносіў яго голас разам з галасамі Галіча і Высоцкага па ўсёй савецкай імпэрыі. Са словамі памяці пра Акуджаву — народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.

P.Барадулін: Для нас, так названих «шасыцідзясятні-

каў», што прыйшлі ў літаратуру пасля хрушчоўскай «адлігі», Булат Акуджава быў кумірам. Бо быў шчыры, съмелы, ні на каго не падобны. Песні ягоныя паўтаралі мы цвярзозыя і не зусім, і вяслыя, і смутныя. Я дзякую лёсу, што зывёў мяне з Булатам — і падарожжамі па былой імпэрыі, і сустрэчамі ў Маскве і ў Менску.

Асабліва апошняя сустрэча ў Менску не забываецца. Бо тут шмат сораму за тых, хто жыве ў сталіцы Беларусі. Булат пасля цяжкое хваробы прыехаў, каб выступіць у філармоніі, мы з Васілем Быкавым прыйшлі паслушаць сябра свайго. На ганку «славянасабораўцы» пад крывавымі савецкімі сцягамі абражалі ледзь ня кожнага, улюлюкалі ў сыпіну ўсім, хто ішоў «на Булату». У часе выступу (дарэчы, залі была паўнютка) на сцэну выскачыў «славянасаборавец» — тады яшчэ ўказам прэзыдэнта не народны артыст Рэспублікі Беларусь, а актор Гасцічохін, які прыехаў у Беларусь «на лоўлю шчасця і чыноў», — і паламаў пласцінку Булага Акуджавы з вулічнай лаянкай і пагрозамі. Залі сагнала са сцэны ашаленца. Паэзія і любоў да паэта перамаглі.

Булат аб'явіў, што ён рады бачыць у залі франтавіка, вялікага пісьменніка зямлі беларускага, і прасьпяваў песню, прысьвечаную Васілю Быкаву. Пасля канцэрту зайдлісі мы з Васілем Быкавым у пакой за сцэнай да Булага. Булат пазнаёміў са сваёй жонкай, ураджэнкай Менску. Эта яна яму, як пісаў мне Булат, чытала мае пераклады Булатавых вершаў. Булат Акуджава заўжды цікаўіўся жыцьцем у Беларусі, жыцьцем духоўным, творчым. Часыцяком бываў у нас, асабліва ў маладыя гады. Ён быў першым, хто выступаў у абарону дэмакратыі ў Беларусі, у абарону Васіля Быкава. Пайшоў ад нас верны сябру, таленавіты майстрапрыгожага пісьменства, пісьнія свабоды.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ УКЛЮЧАНЫ Ў СЫПІС ПРЭТЭНДЭНТАЎ НА БУКЕРАЎСКУЮ ПРЭМІЮ ЗА 1997 ГОД

16 чэрвень 1997

Віталь Тарас, Менск

Букераўская прэмія ў галіне літаратуры — адна з най-
больш прэстыжных у сьвеце і прысуджаецца што-
году Брытанскім камітэтам Букера.

На прэмію «Букер-97» вылучаная аповесьць Васіля Быкава «Пакахай мяне, салдацік», якая была надрукаваная ў 6-м нумары часопісу «Нёман» за 1996 год у пера-кладзе на расейскую мову. Поўны съпіс прэтэндэнтаў на расейскага Букера апублікаў на мінулым тыдні маскоўскі часопіс «Ітогі». Як паведамляе часопіс, гэты съпіс быў атрыманы рэдакцыяй з крыніцы, звязанай з Брытанскім камітэтам Букера. Сярод прэтэндэнтаў (а іх больш за сорак) амаль усе — расейскія пісьменнікі. Беларусь прадстаўленая толькі адным імем, але гэта імя, якое не патрабуе ніякіх дадатковых рэкамэндацый. Праўда, у Беларусі ніводнае выданьне пакуль аб вылучэнні Васіля Быкава на прэстыжную прэмію не паведаміла і ніяк гэтай навіны не пракамэнтавала.

Стайленыне ўладаў да асобы пісьменніка і ягонай творчасці апошні час своеасаблівае. Як у свой час паведамляла Радыё Свабода, зборнік апавяданняў Васіля Быкава «Сыцяна» летась быў выкінуты з плянаў выдаўцства «Мастацкая літаратура». Пры гэтым у якасці апраўдання рабілася спасылка на тое, быццам творы пісьменніка досыць часта выдаваліся ды перавыдаваліся, і цікавасць да іх масавага чытача нібыта паменшала. Некаторыя пісьменнікі дазвалялі сабе на старонках афіцыйнага друку сумнявацца ў tym, што Быкаў застаецца ў добрай творчай форме. Маўляў, усё ў яго — у мінуды, таму і займаецца цяпер палітыкай.

На гэтым фоне спектакль «Пакахай мяне, салдацік» паводле аповесьці Васіля Быкава ў віцебскім Тэатры імя Якуба Коласа, які паставіў рэжысэр Валер Масьлюк, стаў фактам ня толькі тэатральнага, але і грамадзкага жыцця. Што да вылучэння Васіля Быкава на Букараўскую прэмію, дык гэты факт, зразумела, здольны выклікаць у літаратурных і каліялітаратурных колах Беларусі самыя розныя пачуцьці і меркаваньні. Вось думка паэта Рыгора Барадуліна:

Р.Барадулин: Савецкая пропагандысцкая машина пра-
цавала зладжана на тое, каб Васіль Быкаў не атрымаў
Нобэлеўскай прэміі. Яму вешалі і зорку Героя сацы-
ялістичнай працы, і Ленінскую прэмію далі, каб ураў-
наць да табуну «герояў» кшталту Сафронава, Ша-
макіна, Маркава. І цяпер на радзіме Васіль Быкаў мае
толькі камяні прэзыдэнцкае прэзы, вэтэранаў ты-
лавікоў-съмершаўцаў. Вылучэныне Васіля Быкава на
расейскую Букераўскую прэмію за незвычайную сваёй
ранішнасцю пачуцьця аповесьць «Пакахай мяне, сал-
дацік» — факт і прыемны, і сумны. Зноў-такі, цвер-
дзіць біблейская ісціціна, што няма прарока ў айчыне
сваёй. Свае — ня бачаць, суседзі-сябры — цэніць, усё ж
праўда перамагае. Хочацца бачыць Васіля Быкава ў ліку
тых, хто атрымае Букераўскую прэмію. Гэта як бы пры-
ступка да Нобэлеўскай.

ГОРКАЯ МУЗА БЫКАВА ЗБЛІЖАЛА САМЫХ РОЗНЫХ ЛЮДЗЕЙ

19 чэрвеня 1997

Аляксандар Лукашук, Прага

Сёньня дзень нараджэнья Васілія Быкава. Ягоны го-
лас добра знаёмы слухачам Свабоды. Апошнія тры
месяцы ў перадачы «Чытальная зала» мы перагорт-

валі старонкі навыгадзенай кнігі апавяданьня ў Быкава «Сыцяна». На нашых хвалях прагучала і новае неапублікаванае апавяданье «Музыка» — апавяданьне «нечаканага» Быкава, у якім уласцівая пісьменьніку прытчавасць згусцілася да адной мэтафары — жалобнай касьмічнай музыкі.

«У дзень нараджэння Быкава чамусьці хочацца павіншаваць самога сябе», — сказаў аднойчы мой сябра. Думка зразумелая, але ня ведаю, ці спадабалася б такая трактоўка самому Васілю Ўладзімеравічу. Хаця Быкаў быў і застaeцца нечаканым. Напрыклад, дзякуючы яму я ўведаў, як называеца выпуклая паверхня вадкасці ў капіляры. Пра гэта — крыху пазыней, а пакуль — пра надвор’е.

Памятаю, неяк я спытаўся ў Быкава, ад чаго ён атрымлівае найбольшое задавальненіе ў наш тлумны час — ад літаратуры, музыкі, сустрэчаў? «Ад прыроды, — адказаў тады Быкаў, — толькі гэта яшчэ застaeцца нам. Зіма, лета, вясна, восень...» З прыродай у Беларусі няпроста, калі згадаць Чарнобыль. І ў Менску сέньня з раніцы дождж, як і ўчора, і пазаўчора. Аднак у Менску Быкава няма. Васіль Быкаў сустракае свой дзень нараджэння ў Нямеччыне, дзе знаходзіцца на запрашэнне сваіх дауніх сяброў з фонду акцыі «Выкупленыне». Мяркуючы з публікацыяў у беларускім афіцыйным друку апошняга часу, і сέньня, як трывцаць, дваццаць і дзесяць гадоў таму, Васіля Быкава лепш разумеюць і шануюць былыя ворагі, чым былыя аднапалчане.

Але ня варта гаварыць пра нявартых. Тым больш — у дзень нараджэння. Горкая муза Быкава збліжала самых розных людзей, ад Папы Рымскага да акадэміка Андрэя Сахарава, і Венечкі Ерафеева, аўтара знакамітай алькагольнай паэмы «Москва-Петушки», які на пытаньне пра любімага пісьменьnika адказаў: «Вядома, Быкаў». Я пераказаў неяк Быкаву сваё зъдзіўленыне ад таго інтэрвю, Быкаў усміхнуўся і згадаў інтэрвю Ерафееву.

ва ў штотыднёвіку «Літературная Россия», дзе на падобнае ж пытаньне Венечка сказаў: «Я б наліў па поўнай шклянцы гарэлкі двум пісьменыкам: Быкаву і Алесю Адамовічу. Быкаву нават з мэніскам». «Ведаеце, што такое мэніск?» — спытаўся Быкаў. «Нешта ў калене футбалістаў?» — выказаў я здагадку. «Не. Гэта калі наліваецце поўную шклянку — і яшчэ крышку, так што вадкасць стаіць горкай, вышэй за край», — з задавальненнем патлумачыў Быкаў. Я потым паглядзеў у слоўніку «мэніск». Сапраўды, «выпуклая паверхня вадкасці ў капіляры».

Добра гэта, Васіль Уладзімеравіч, плёну за пісьмовым сталом і, дай Бог, крыху больш падставаў для радасці, калі тое магчыма. Сёньня ад імя ўсіх, хто вас любіць, мы тут, у Празе, нальём за вашае здароўе. З мэніскам, зразумела.

«САМАЯ РАДЫКАЛЬНАЯ І САМАЯ ВЫНІКОВАЯ СПРОБА З УСІХ СПРОБАЎ»

27 ліпеня 1997

Сяргей Навумчык, Прага

Адразу пасля прыняцця ў ліпені 1990 году Дэкларацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэце Беларусі газета «Літаратура і мастацтва» надрукавала інтэрвю з Васілем Быкавым, у якім ён даў ацэнку Дэкларацыі: «Каб дакумэнты такога роду адпавядалі свайму наміналу, патрэбны адпаведны палітычны ўзровень народнай съядомасці, выразная дэмакратычная воля яго кіраўніцтва. А якая тут воля, калі ў гэтай залі Вярхоўнага Савету, які прымаў Дэкларацыю, выразна панаваў хаўтурны настрой, бо ўсё гэта рабілася супраць волі большасці!».

— Васіль Уладзімеравіч, як вы цяпер ацэньваеце падзеі 27 ліпеня 1990 году і ролю тагачаснай апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання?

В.Быкаў: Кожная гістарычна зьява выразна разумеецца з часам. У маштабах гісторыі вельмі цяжка зблізу зразумець тое ці іншае, асабліва такую лёсавызначальную зьяву як сувэрэннасць той ці іншай краіны. Або яе шлях да гэтай сувэрэннасці. Што датычыць сувэрэннасці Беларусі, дык можна ўжо сказаць пэўна, што тое, што адбылося, хая і не прынесла плёну, але яго нельга пераацаніць у гістарычным маштабе. Гэта вельмі значная зьява, і хаця яна, можна сказаць, закончылася нічым, яна дала ўрок, яна каторы раз заклала падмуркі. Урэшце, я думаю, што гэтыя падмуркі калі-небудзь спраўдзяцца і спатрэбяцца. Калі гэта будзе — цяжка сказаць.

Што ж датычыцца апазыцыі ў Вярхоўным Савеце, то я думаю, што ў тых умовах, у той час менавіта апазыцыя Беларускага Народнага Фронту зрабіла герайчны ўчынок з таго, што дамаглася менавіта гэтай сувэрэннасці. Гэта яе заслуга. І чым далей, незалежна ад таго, чым гэта скончыцца, незалежна ад лёсу Беларусі навогул, у гістарычным вымярэнні гэта будзе вельмі значна, гэта будзе ацэнена празь вякі. І тут ня так важна, ці гэта скончылася вялікай удачай, хая шанец быў, вельмі рэдкі. Відаць, грамадзтва найперш з пэўных прычынаў не магло пакарыстацца гэтым шанцам. Але, усё ж зробленая спроба — можа быць, самая радыкальная і самая выніковая спроба з усіх спробаў. А няўдача — яна часам бывае болей значная і болей красамоўная за яку-небудзь удачу, асабліва за ўдачу напалову. Я думаю, што час — ацэніць.

«НАШ ШЛЯХ ПРЫВЯДЗЕ НАС У ЭУРОПУ»

17 лістапада 1997

Алена Ціхановіч, Прага

Карэспандэнтка чэскай газэты «Lidové noviny» Яна Чарвянкова адмыслова прыяжджаля ў Менск, зацікавіўшыся праграмай нядайняга кангрэсу Беларускага ПЭН-Цэнтру. Пасьля гэтага яна ўжо выступіла ў друку з артыкулам «Беларусы ў расейскім баршчы». 11 лістапада «Lidové noviny» далі цэлую паласу на яе інтэрв'ю з Васілем Быкам.

Некалькі словаў пра само выданьне. «Lidové noviny» — адна з самых салідных і старых чэскіх газэтаў, якая выдаецца з 1893 году, праўда, зь некалькімі вымушанымі перапрынкамі. Штодзённы выхад газэты аднавіўся пасьля мірнай рэвалюцыі 1991-га. Васіль Быкаў — імя, вядомае чэскаму чытачу. Ад сярэдзіны 1970-х тут выйшлі ў перакладах ягоныя «Абэліск», «Дажыць да сывітаньня», «Пайсыці не вярнуцца», «Знак бяды», «Круглянскі мост». Ці зъмянілася стаўленыне чытача і аўтара да тэмы вайны, калі маладое пакаленьне краіны ўжо зъведала сваю вайну, у Афганістане? — пытаецца Яна Чарвянкова.

На думку Васіля Быкава, зацікаўленыне вайной згасае, бо літаратура перасыцілася гэтай тэмай. Аднак новы час прынёс новы клубок праблемаў, сярод якіх вайна — найбольш складаная. Але гэта, са словаў пісьменніка, ужо тэма новай генэрацыі. Што да пытаньня пра згасаныя прозы як жанру, то, на думку Быкава, сапраўды, яе ранейшая папулярнасць можа завяршицца адміраннем. Але відавочна, белетрыстыку заменяць іншыя жанры — дакумэнтальная літаратура, дзёйнікі, эсэ, публіцыстыка. Зъмены ў выдавецкай палітыцы, мяркуе Быкаў, закранаюць на толькі наклады кніг. Але наклад ягоных твораў зъменшыўся ў дзесяць разоў і складае

ўжо 6–7 тысяч. Аднак праблема ня толькі ў зъмяншэні дзяржаўных датацыяў. Рэч у тым, што дзяржава па-ранейшаму зъяўляеца выдаўцом-манапалістам і вырашае, каго друкаваць, а каго — не. Становішча незалежных выдавецтваў нетрывае. Пры тым, на думку пісьменніка, у Беларусі існуе вялікі кніжны працяг, які слаба запаўняеца, гэта — гісторычная літаратура. І таму, напрыклад, Беларускі ПЭН-Цэнтар вызначыў сваю прэмію імя Францішка Багушэвіча за найлепшы твор на гісторычную тэму.

Разважаючы аб кризысе культурнай і моўнай сітуацыі ў Беларусі, Васіль Быкаў адной з прычынаў бачыць тое, што кірунныя кадры краіны самі ёсьць прадуктам масавай культуры. Пісьменнік яшчэ раз згадвае пра тое, што прэзыдэнт з часу свайго абрањання так і не сустрэўся зь дзеячамі культуры, хаця нядаўна перад тэлевізійнай камэрой гутарыў з аўтарам «габэлену стагодзьдзя». Магчыма, падставай такой цікавасці было зъяўленьне сярод іканастасу знаных людзей Беларусі і прэзыдэнцкага партрэту.

«Дык як жа сталася, што дэмакраты ў вас прайгралі?» — пытаеца чэская журналістка ў Быкава. «Я жадаў іхнага выйгрышу, — адказвае Быкаў. — І дапамагаў. Але наша нядача не азначае, што мы павінны пасыпаць галаву попелам, адрачыся ад сваіх мэтаў або шукаць нейкай лягчэйшай дарогі. Дэмакратычны шлях — адзінае выйсьце для Беларусі. Іншыя народы ішлі да яго яшчэ больш цяжка. Кожны народ мусіць заплаціць за свае здабыткі, а беларусы, мабыць, заплацілі яшчэ недастаткова».

«ІХНЫЯ ІМЁНЫ ЗАПІШУЦЬ У КНІГІ»

27 студзеня 1998

Юрась Карманаў, Менск

Сяброў Маладога Фронту Аляксея Шыдлоўскага, Вадзіма Лабковіча і Вадзіма Кабанчука неўзабаве чакае суд. Шыдлоўскі і Лабковіч могуць атрымаць да пяці гадоў пазбаўлення волі за зъяўленьне на будынках у Стоўпцах апазыцыйных лёзунгаў (графіці); ім інкryмінеца таксама зьдзек з афіцыйнай сымболікі і зьдзек з помніка. Кабанчука судзяць за ўдзел у акцыях апазыцыі ў сакавіку 1997 году і супраціў міліцыі.

Вадзім Лабковіч пачаў скардзіцца на сэрца, таму адва-
кат Іван Дудараў напісаў хадайніцтва пра зъмяненіне
для свайго падабароннага меры стрымання. Хадайніцтва не задаволенае. Сыледчы Васіль Папін у пер-
шыя тыдні не дапускаў да Вадзіма маці й праводзіў
допыты без апекуна ці адваката, што зъяўляеца пару-
шэннем заканадаўства. Цяпер Папіна «за пасльяховую
працу» павыслі: са Ствойцоўскай раённай пракурату-
ры яго перавялі ў Менскую абласную. «Гісторыя стане
тым арбітрам, які расставіць усё на свае месцы», —
сцівярджае народны пісьменнік Беларусі Васіль
Быкаў.

В.Быкаў: Здаецца, ужо добра стала вядомая ганебная гісторыя трох маладых беларусаў, якіх без суду па тры-
чатыры месяцы тримаюць за кратамі. І ў чым іх віна?
У тым, што ня маючы іншай, канстытуцыйнай магчы-
масці, яны скарысталі, можа, не зусім прыстойныя
формы пратэсту супраць драпежнага рэжыму. Але ўжо
відаць, што справа — не ва ўчынках хлопцаў, справа ў
антыдэмакратычным рэжыме, які на прыкладзе Шыд-
лоўскага, Лабковіча і Кабанчука хоча запалохаць бела-

рускую моладзь, а таксама вучнёўства, студэнцтва, падавіць у іх волю да супраціву. Таму трэх хлопцы абраныя ў якасці ахвяраў. Але гэта яны ды іхныя лёсы толькі цяпер — ахвяры, у вачах рэжыму — ахвяры. А прыйдзе час, і яны набудуць іншыя якасці, стануць героямі нацыі, іхныя імёны запішуть у кнігі гісторыі Беларусі, яны ўвойдуть у пералік яе змагароў за волю і незалежнасць. Урэшце, тыранія згіне і ў Беларусі, як яна згінула паўсюль у Эўропе, і ня толькі ў Эўропе. Праўда, таго трэба дамагчыся. У тым ліку, можа, і турэмным лёсам такіх людзей як Аляксей Шыдлоўскі, Вадзім Лабковіч і Вадзім Кабанчук. Дай Бог ім цьвёрдасці духу і нязломнасці іх маладых характараў.

**Швэцыя
Фінляндый**

красавік — травень 1998
чэрвень 1998 — сьнежань 1999

На пачатку 1998 году Быкаў прымае запрашэнье Фінскага ПЭН-Цэнтру. Некалькі тыдняў Васіль Уладзімеравіч разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай жывуць у Вісьбю на высьпe Готлянд (Швэцыя), затым пераяжджаюць у Фінляндыю.

У Хэльсынкі абмежаванае кола сумадулення — зь беларусаў перакладчык Якуб Лапатка ды яшчэ некалькі чалавек. «Сёныя першы за зіму вельмі лагодны сонечны дзень, хадзілі з I.M. у зімовы лес. Гэта блізка да хаты. Хораша ўжо тым, што неяк нагадала ўласнае дзяцінства і зімовую (штодзень) дарогу (съцежку) праз лес у школу. Ну, а ў 18.00, як заўжды, транзыстар да вуха — і навіны з Прагі пра Беларусь. Тэлевізіі ў мяне, дзякаваць богу, няма», — піша Быкаў дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандру Лукашуку ў лютым 1999 году.

У Фінляндыі Быкаў стварае аповесьць «Ваўчыная яма», апавяданьні, звязтараецца да новага для яго жанру — прыпавесцяў. Свае новыя творы ён дасылае на Свабоду, і яны гучаць у эфіры.

КАМУНИК

«КОЖНЫ НОВЫ ТВОР — РЭАКЦЫЯ НА
НЕЗАДАВОЛЕНСЦЬ ПАПЯРЭДНІМ ТВОРАМ»

19 чэрвень 1998

Аляксандар Лукашук, Прага

У Васіля Быкава сёньня дзень нараджэнья. Вядомы беларускі пісьменьнік сустракае яго ня дома, а на поўначы Эўропы, у Фінляндый, дзе ён знаходзіцца на запрашэнье Фінскага ПЭН-Цэнтру. Мы патэлебанавалі ў Хэльсынкі і пасъля віншаваньні папрасілі Васіля Быкава, сталага аўтара і даўняга слухача Свабоды, адказаць на некалькі пытаньні.

— *Васіль Уладзімеравіч, заканічаецца XX стагодзьдзе. Як вы бачыце ягоныя вынікі і перспектывы з вышыні свайго ўзросту?*

— Я думаю, што ёсьць нейкія вынікі, нейкія зрухі. Але калі гаварыць пра тое, чым вызначаецца самы канец, дык я сказаў бы, што для беларусаў, для мяне, вялікім расчараўаньнем вызначаецца гэты канец. Тыя абязанкі, якія мы атрымалі пасъля распаду расейскай імперыі, ня зьдзейсніліся. Калі гаварыць пра эканоміку, дык вядома, куды яна ідзе, і чым усё гэта можа скончыцца. Нейкая надзея жыве, і хочацца спадзявацца, але я ўжо казаў, што гэта — ня ў межах жыцця майго пакалення. Гэта наступныя пакаленыні дамогуцца, чагосьці лепшага дачакаюцца, але ўжо ў наступным стагодзьдзі.

— *Што вам сёньня найбліжэй з напісанага вамі?*

— Мне з усяго напісанага наўрад ці што падабаецца. Таму што ідзе час, і ў гэтым ёсьць пэўны стымул. Кожны новы твор — гэта рэакцыя на незадаволенасць папярэднім творам, у мяне гэтак. Значыць, у папярэднім творы я нечага не сказаў, не даказаў, расказаў ня так, тады насыпывае новы твор, дзе я спрабую зьдзейсніць

тое, чаго мне хочацца, і зноў жа, не дасягаю мэты... Ну, у гэтым ёсьць нейкі дыялектычны рух. Гэта добра, але ў той жа час тут драма творцы, мне так думаецца.

— *Як мяркуеце, што значаць для чалавека памылкі і паразы ў ягоным жыцці?*

— Заўсёды вялікае значэнне маюць і памылкі, і паразы, але толькі ў тым выпадку, калі ён іх усьведамляе як памылкі і як паразы. Часта людзі ня здольныя іменна так асэнсоўваць і так успрымаць гэта, і тады ім здаецца, што параза — гэта дасягненьне, і памылкі — ніякія не памылкі. Але ўсё ж такі я думаю, што ў агульначалавечым жыцці паразы больш значаць за дасягненні. Таму што яны хоць мяркуюць нейкі рух, закладаючы нейкія спадзяванні, а суцэльнныя дасягненні — гэта ўжо крапка.

— *А калі гаварыць больш канкрэтна, альбо пра Беларусь, альбо пра вас асабіста... Які можа быць прыклад?*

— Асабіста? Хто ведае, цяжка сказаць... У жыцці так бывае, і вельмі часта, што тое, што сёньня зьяўляецца паразай, празь нейкі час пераўтвараецца ў адваротнае. І наадварот. Таму ў літаратуры, напрыклад, я не люблю займацца сучаснасцю, адрозна ад многіх нашых літаратаў (да гэтага іх у савецкі час звычайна ўлады заклікалі) — пісаць на сучасныя тэмы, дасылаваць сучаснасць. Усё ж у мінулым больш бачыцца. І лепш разумеецца мінулае. І, зноў жа, таму зь яго, зь мінулага робяць нейкія высновы.

— *Васіль Уладзімеравіч, што вас радуе больш за ўсё?*

— Найбольш мяне радуе маладое пакаленіне, якое выходитці ўсё болей настойліва, хаця з памылкамі, са шматлікімі няўдачамі, з расчараўаньнямі — яно выходитці на арэну палітычнага жыцця. Канечнэ, на арэну палітычную — гэта добра, але тады будзе пэўныя зрух, пэўная надзея, калі на ўсе арэны выйдзе моладзь, зой-

ме ўсе пазыці — эканамічныя, палітычныя, культурныя. Вось у гэтym будзе надзея і пэўная радасць.

— Вы цяпер знаходзіцесь за тысячу кілямэтраў ад дому. Ці вы ўзялі з сабой беларускія кнігі? Як вы падтрымліваеце сувязь з Беларусью?

— Сувязь зь Беларусью — гэта, па-першае, сувязь зь сябрамі. Па-другое, гэта друк беларускі дэмакратычны, нават недасяжны тут, але ёсьць радыё. І ў тым ліку (а можа, нават і ў першую чаргу) — Радыё Свабода.

КАРЛАС ШЭРМАН: «ЯГОНЫЯ ДУМКІ — З НАМИ»

19 чэрвеня 1998

Зь віншавальным словам — старшыня Беларускага ПЭН-Цэнтра пісьменнік Карлас Шэрман.

К.Шэрман: Сёньня я б хацеў павіншаваць чытачоў выдатных кніг Васіля Ўладзімеравіча Быкава з днём ягонага нараджэння. Ён піша, працуе над новай кнігай, і ўсе ягоныя думкі — з намі. Ён адчувае становішча ў нас. Ён хварэе за нас, ён хоча, каб у нас было як мага лепш. Але часова ён павінен знаходзіцца там. Кнігі Васіля Ўладзімеравіча будуць заўжды разам з намі, і неўзабаве, хутка мы атрымаем новую кнігу. І ўсё зробім, каб гэтая кніга дайшла да чытача. Нават такім выдатным чынам, як гэта зрабіў фонд «Наша Ніва», які літаральна на народныя гроши і надрукаваў «Сыцяну». Сыцяны адмоўчваньня Быкава ня будзе ніколі, бо ён — з намі, у нашых душах.

НОБЭЛЬ — ЧАРНОБЫЛЬ НААДВАРОТ

5 ліпеня 1998

Сяргей Дубавец, Вільня

Беларуская інтэлігенцыя збалелася па Нобэлеўскай прэміі. Пра гэта гавораць, мараць, вераць у шчасцілаве ўзнагароджаньне, як у панацэю ад нацыянальнага выраджэння. Усе гэтыя, на першы погляд, бяссэнсавыя летуценьні ўжо самі ёсьць жыцьцём культуры, якая намацвае сваю новую постсавецкую генархію.

На Нобэлеўскую прэмію вылучаюць, аб ёй хадайнічаюць, за яе спаборнічаюць. І ўсё гэта адбываецца пераважна таемна або й зусім таемна. Бо такія правілы дыктуте сам інстытут Нобэлеўскай прэміі, якая прызначаеца ў выніку складанай систэмы кулюарнага лабіраванья. Сакрэтнасць прыводзіць да таго, што ў розных асяродках беларускае эліты маюць на Нобэля свае «віды», пра якія па-за межамі асяродку ня ведае нікто. Такім чынам, у Беларусі можа адначасова высьпельвацца некалькі кандыдатаў у розных намінацыях, а самое прызначэнне акажаецца, як заўсёды, нечаканым. Момант мафіёзнасці ў гэтыя закулісныя гульні прыўносіць абёём прэміі — больш за мільён даляраў. Можна ўявіць сабе, што для некага гэта ніштаваты бізнэс. У нацыяналістычных асяродках Нобэля звязваюць найперш зь літаратурай і найчасцей называюць імя Васіля Быкава. Але й тут, высьвятляеца, ня ўсё адназначна і «адзінагалосна». Скажам, я быў перакананы, што ўся наша эліта спадзяеца на прысуджэнне прэміі Быкаву і як можа лабіюе гэтую ідэю яшчэ з часоў Брэжнева (калі Быкаву, казалі, далі Ленінскую прэмію нібыта дзеля таго, каб ён не атрымаў Нобэля), а можа і раней. І вось гады троі таму ў зімовай Варшаве я размаўляю з адным беларускім апазыцыйным прафэсарам і кажу

яму, што няблага было б, каб наша апазыцья выкарысцала свае міжнародныя сувязі дзеля лабіянья Васіля Быкава на прэмію. Прафэсар задумаўся і адказаў, што Быкай, вядома, добры пісьменьнік, але ён стары, а ў нас ёсьць маладзейшыя, якія пра вайну пішуць лепей за яго. Адказ прафэсара я расцаніў як недасьведчанасць. Маўляў, ня ведае чалавек літаратуры, бо якія такія маладзейшыя ў нас пішуць лепш за Быкава і тым больш пра вайну? Тую гутарку з прафэсарам я ўвесь час згадваў для сябе амаль як анэкдот. Пакуль не зразумеў, што памыляўся тады не прафэсар, а я сам. І ў той час, калі мы гаворым пра кандыдатуру Васіля Быкава, у яго, аказваецца, ёсьць у Беларусі зусім рэальны канкурэнт. Зусім нядаўна я зразумеў, што прафэсар меў на ўвазе Святлану Алексіевіч. Яна ж і маладзейшая, і таксама піша пра вайну. Яе творы шырока перакладаюцца ў сьвеце. Увагі з боку прэсы ёй не бракуе, ды й пра яе кандыдатуру на Нобэля ўжо даводзілася чуць ня раз. А калі ўлічыць, што прэмія, як правіла, бывае нечаканай... Выходзіць, бээнэфаўскі прафэсар ужо трэх гадоў таму ведаў, каго яму трэба лабіяваць на швэдзкую прэмію. Асабістая я нічога ня маю супраць Святланы Алексіевіч. І калі б зоркі леглі для яе шчасльіва, варта было бы шчыра парадавацца за пісьменьніцу, якая піша па-расейску. Але не за Беларусь. Бо, парадаксальным чынам, такая прэмія магла бы стаць апошнім цвіком у труну беларускай мовы, якая пасъля такога прызнання расейскамоўнае літаратуры ў Беларусі наўрад ці б ужо ачомала ся да паўнавартаснага грамадзкага існаванья. Магчыма, яна б атрымала статус ірландзкае мовы, на якой яшчэ гавораць сяляне ў краіне, дзе сямёра ангельскамоўных пісьменьнікаў носяць званьне ляўрэатаў Нобэля. Справядліва было б, каб расейскамоўныя пісьменьнікі прадстаўляліся ў сьвеце як расейскія. На жаль, пакуль гэта ня так. І ў тым не віна пісьменьнікаў, а бяды тых краінаў, што падарваныя 200-гадовай расейскай акупацыяй.

Купалава апазыція «Белабог — Чарнабог» трансфармавалася ў алітэрацыю Аляксандра Лукашука «Нобэль — Чарнобыль». Самое слова «нобэль» з гэтага моманту стала беларускім. Ці стане яно для нашае культуры лёсавызначальным?

Аляксандар Лукашук: Нобэлеўская прэмія для Беларусі — як Чарнобыль наадварот. Ейнае выпраменяньне прасякнула б жыцьцё нацыі на пакаленіні наперад і асьвяціла б на пакаленіні назад. У гэтым сывяtle адкрылася б — і так стала існай — уся Беларусь, мінулая і будучая, для съвету і для сябе самой. Спраўдзілася б Купалава мэтафара пра пачэсны пасад між народамі. З Нобэлеўскага п'едэсталу загаварыла б уся нашая задушаная, закатаваная, расстряляная ў ХХ стагодзьдзі літаратура і мова. Яна б уваскрасла як Хрыстос пасъля зініцца з крыжа. Тоэ, што я сказаў, — аргумэнты слабасці. Вонкавае прызнаньне — пацверджаньне істотнасці існаванья, яго вартаснасці — патрэбнае тым, хто сумняеца ў сабе. Беларусы сумняюцца. Для мяне асабіста гэта быў бы самы шчасльівы дзень у жыцці. Толькі слабыя ведаюць, што такое перамога.

Уладзімер Арлоў: Я лічу, што найбольшую верагоднасць атрымаць Нобэлеўскую прэмію ў сучаснай Беларусі мае пісьменьнік, і мы ведаем імя гэтага пісьменьніка. Калі прысуджэнне яму Нобэлеўскай прэміі адбудзецца, напрыклад, сёлета, то мой прагноз такі. Па-першае, на-рэшце сярод багатых беларусаў зявіцца пісьменьнік, які дасягнёт багацця не праз гандаль, напрыклад, гарэлкай ці сумленнем, а — літаратурнай працай. Па-другое, чалавек, які займае пасаду прэзыдэнта краіны, не павіншую нобэлеўскага ляўрэата. Па-трэцяе, дзяржжаўныя выдавецтвы Беларусі не закідаюць нобэлеўскага ляўрэата прапановамі пра новыя выданыні ягоных кніг. Па-чацвертае, Міністэрства адукацыі не парэкамендует выкладчыкам роднай мовы й літаратуры абавязкова правесці адмысловы ўрок, прысьвежаны нова-

му нобэлеўскуму ляўрэату. Па-пятае, калі чытачы захочуць сустрэцца зь ляўрэатам, высьветліцца, што дзе-ля гэтага патрэбны пісьмовы дазвол вэртыкалі або, напрыклад, БПСМ. Можна прагназаваць таксама пэўныя заходы з боку падатковай інспэкцыі. Але ўрэшце гэтая рэакцыя будзе мець несумнеўны становічы ёфект. Караваец, я мару, што ў ХХІ стагодзьдзе Беларусь уступіць са сваім першым нобэлеўскім ляўрэатам, бо на наступнае стагодзьдзе ў нас плянуюцца новыя.

Зянон Пазняк: Нобэлеўская, як і ўсялякая прэмія, што адзначае талент і інтэлект, спрыяе фармаванню разумнай эліты грамадзтва. А ў грамадзтве ўзвесень разумнай эліты — гэта найважнейшае. Страты такої эліты ці яе перараджэньяне, ці абніжэньяне ўзроўню вядзе да грамадzkих хваробаў, такіх як таталітарызм, самаразбурэнне, страта арыенціраў, што можа скончыцца нацыянальнай катастрофай. Наяўнасць прэміі для эліты і для элітарных дасягненняў трэба толькі вітаць. З другога боку, ситуацыя з прызначэннем такіх прэміяў ня можа быць цалкам аб'ектыўная. Тут умешваюцца палітычныя, геаграфічныя і іншыя традыцыйныя чынныкі. Акрамя таго, грамадзтва таксама павінна быць актыўнае. Інтэлектуальны ўзвесень беларускай эліты — гуманітарнай, навуковай, тэхнічнай — вельмі высокі. Але грамадзтва ня ўмее яго скарыстаць, ня ўмее выявіць, прадстравіць і нават шанаваць. Не знаходзіцца актыўных людзей, каб арганізаваць падрыхтоўку і прадставіць Васіля Быкаву на Нобэлеўскую прэмію. Само па себе такое няробіцца, а пісьменнік і ягоная творчасць вартыя прэміі Нобэля. Грамадзтва ня здолела нават абараніць вялікага пісьменніка ад лукашэнкаўскага акупацыйнага рэжыму. І гэта ў значнай ступені ўзяла на сябе міжнародная супольнасць. Так што розум у грамадзтве павінен быць актыўны. Калі гэтага ня будзе, то не адбудзецца і яго поўнай рэалізацыі. Будуць страты. Можа быць, як і ў прыкладзе зь Беларусью, высокі інтэлектуальны ўзроў-

вень, але гэта прападае марна альбо выкарыстоўваецца іншымі, не на карысць нацыі.

Андрэнік Антаниян: Існуе стэрэатып, згодна зь якім Но-бэлеўская прэмія ў літаратуры — гэта найвышэйшая ступень міжнароднага прызнання пісьменніка. Доўгі час у гэта верыў і я, ажно да таго дня, пакуль на распродажы ў бібліятэцы за съмешную суму не набыў кнігкі Эляны Балютавічце «Пісьменнікі-ляўрэаты Нобэлеўской прэміі». І зъдзівіў мяне ў гэтай кнігцы ня столькі сам не па-эўрапейску мудрагелісты цырыманіял шанаванняня чарговых ляўрэатаў — ад Карабеўскага прыёму да дзяўчынскіх запаленымі съвечкамі ў галаўным уборы, якія 13 сінеглядня поідзяць абраңынікаў Швэдзкай акадэміі каваю. Ня столькі фармулёўкі матываў прысуджэння таму ці іншаму пісьменніку, хоць значная частка зь іх поўная звычайных алягізмаў. Скажам, Габрыэлю Гарсія Маркесу прысудзіл прэмію «За раманы і навэлы, у якіх фантазія і рэчаіснасць зыліваюцца ў адзін багаты паэтычны съвет, які адлюстроўвае жыцьцё аднаго кантынэнту і яго канфлікты». Можна падумаць, што канфлікты знаходзяцца па-за межамі чалавечага жыцьця. Але гэта мяне не зъдзівіла. Зъдзівіла тое, што пра існаваныне добрай траціны нобэлеўскіх ляўрэатаў я даведаўся з гэтай кнігкі. Мне неяк здавалася, што больш-менш арыентуюся ў гісторыі літаратуры ХХ стагодзьдзя. Але ў каго са знаёмых філёлягай ні пытаяўся, што ім гавораць прозывішчы: Г'елеруп, Понтапідан, Ундсэт... Усе патікалі плячыма і ў адзін голас казалі: «Скандынаўны нейкія». Вось табе і ўсясьветная вядомасць. Так што леташні нобэлеўскі сюжэт зь нікому не вядомым італьянскім блазнам і прапановаю Сяргея Шупы закрываць нобэлеўскую манапольку, відаць, ужо меў месца ў гісторыі літаратурнага працэсу. Некалькі гадоў сярод беларускіх літаратараў і журналістай ходзяць чуткі, што калі ня сёлета, дык у наступным годзе Васіль Быкаў атрымае Нобэлеўскую прэмію. Для

мяне гэта толькі новая інкарнацыя старога слогану беларускага адраджэнья «Загляне сонца і ў наша ваконца». Аднак, як съведчыць гісторыя, мудрае эўрапейскае сонца нешта ня надта любіць съвяціць для нашага краю. Клімат у нас ня сонечны, ці што?

Уяўляю, што дзяды з Швэдзкае акадэміі ўсё ж прагала-суюць за сына беларускай вёскі Васіля Быкова і прызнаюць яго за аднаго з найвыбітнейшых літаратараў сучаснасці. Што гэта зъменіць? Натуральна, колькі тыдняў усе эўрапейскія газэты будуць друкаваць партрэты Васіля Быкова. Пісаць пра яго як пра вялікага пісьменніка і нязломнага барацьбіта, перакладаць на скорую руку ўрыўкі зь ягоных твораў. Колькі дзясяткаў тысяч чалавек даведаюцца, што існуе беларуская мова і літаратура. Натуральна, што не абыдзеца без кур'ёзаў. Но журнalistам пісаць даводзіцца пра тое, у чым яны ні на грам не разъбіраюцца. Ясна, што за гэтым хлыне хвалья перакладаў. Перакладаць аповесці Васіля Быкова будуць пераважна з расейскай мовы, і друкавацца яны будуць пераважна ў спэцыялізаваных выданьнях. А праз дваццаць гадоў які-небудзь дацкі філёляг знайдзе ў съпісе нобэлеўскіх ляўрэатаў прозывішча Быкова і з хітраватаю ўсьмешкай будзе пытацца ў сваіх знаёмых філёлягаў: «Хто такі Васіль Быкаў?» А яму ў адзін голас будуць адказваць: «Ня ведаю. Расеец нейкі...»

Што да Беларусі, то, баюся, калі сёлета Васіль Быкаў урачыста вып'е кавы з Карлам XVI Густавам, гэта нічога ня зъменіць. «Советская Беларуссия» будзе пісаць пра перафарбоўшчыку й кан'юнктуршчыку Быкова, які на старасці гадоў вырашыў наплываць на ідэалы «советской Родины», пра даўгія руکі амэрыканскай разьведкі і пра тое, што імпэрыялісты з НАТО суюць свой доўгі нос у справы «сувереннай республики», і патасна пытацца, а чаму не далі такога ж мэдаля й такога ж чэка з шасьцю нулямі Івану Шамякіну, які нічым ня горшы. Народ зблышлага будзе паблажліва казаць пра тое, што прэмію Быкову далі за тое, што ён бээнэфавец, і вы-

ключна для таго, каб насаліць презыдэнту. Новых чытачоў беларускім кніжкам гэта не дадасьць. Як не ўплываюць на іх наклады розныя дзяржаўныя прэміі, што немаведама па якім прынцыпе штогод раздаюцца шчодраю рукою. Но беларусы прызычайліся да пахмурнага надвор'я.

Зъміцер Бартосік: Апошнія дні ці, дакладней, ночы чэрвеня жыхарам менскага цэнтра ўжо другі год не прыносяць жаданага адпачынку пасля працоўнага дня. На галоўным праспэкце ідзе рэптыцыя вайсковага параду да галоўнага съвята нашай сёньняшняй дзяржавы. Наглуха зачыненыя вокны не выратоўваюць ад выхлапнога смуроду вялізнае браняванае калёны. Гукі рухавікоў прасочваюцца скрэзь капітальнія съцены паслявіенных дамоў, а стальныя гусяніцы пры сутыкненіі з асфальтам прымушаюць зывінець кожную шыбіну.

Я вызірнуў на вуліцу не зь цікаўнасці, а ад немагчымасці заснуць. Але ўбачаная карціна не падалася мне сумнай. Хутчэй, заварожыла сваёю гарманічнасцю. Па начным праспэкце, які ізноў зрабіўся Сталінскім, цёмнымі прывідамі праносіліся танкі, БТРы ды іншыя пачвары. Замыкалі калёну тры джыпы з прымашаванымі съцягамі знаёмых колераў, што бравурана выпроставаліся ветрам. Як тут усё адпавядала адно адному: архітэктура пераможнага троюму, нафарбаваная дзеля параду тэхніка, колеры съцягоў. Нават жоўтая літара «М» моднай амэрыканскай сталоўкі нейкім чынам упісвалася ў гэты «начны патруль». Цалкам лішнімі глядзеліся адно выпадковыя гледачы. Сваім разъняволеным, неўніфармаваным выглядам яны ўносілі дысгармонію ў агульную карцінку. Я зрабіў намаганьне ўяўіць на гэтых машинах нашыя съцягі. Але не ўяўілася. Нашыя съцягі не для начных спектакляў...

Дзень усё верне на свае месцы. Дзённае съвято змые ўвесь начны містыцызм. Баявая тэхніка ўжо ня здасца такою непераможнаю, хутчэй недарэчнаю. Баі ў гэты

дзень будуць ісці большай часткаю ў чэргах па піва. А галоўны камандзір зьдзейсьніць нязвыклы для сябе ўчынак — зачытае святочную прамову на беларускай мове. Апатэозам свята стане канцэрт колішняй менскай дзяўчынкі, якая ўсё ж «прабілася ў Маскву». А пазаўтра ўсё ізноў пойдзе сваёй чарадой. Танкі схаваюцца да наступнага параду. Апазыцыйная прэса будзе з новай сілаю «разоблачать антибелорускій режим». А рэжым будзе надалей дасканаліць свой стыль і сваю мову. І спажыўцы дзяржаўнага беларускага слова знайдуцца. Мовы, на якой нельга мысліць, але можна паслуухаць «канцэрт па заяўках радыёслушачоў», можна даць аб'яву ў газэту «Звязда», ці нават самому напісаць які беларускі вершык для «Чырвонай змены». Не забываючыся на запаветную мару «пробіться». Што з гэтym тэлебачаньнем, з гэтай прэсаю, а значыць, і з гэтай моваю ніяк не асацыюеца. Чырвоная беларушчына застаецца прыручанай сінічкаю не для высокіх палётаў. Назаўсёды скаваная сваім адмысловам стылем. Хіба могуць слова прыпевак і вестак з палеткаў каштаваць дорага?

А сапраўды, хто-небудзь хоць аднойчы спрабаваў вылічыць кошт мовы? Можа, гэта пара тысяч за датаванае беларускамоўнае выданье, ці, можа, усё, чым валодае сёньня рэальная Рэспубліка Беларусь? Разам з усімі сваімі танкамі ды камбайнамі. І які хаос мог бы ўнесці ў мазгі лаўцоў маскоўскага жорава нобэлеўскі мільён, дадзены менавіта нашаму слову. Як першы лот у ацэнцы. Як указанык кірунку, куды сапраўды варта прабівацца. Як гатовы сцвярджальны адказ на шмат якія пытаныні, што сёньня здаюцца недарэчнымі. Што можна, валодаючи гэтым словам, прачнуцца мільянэрам? На гэтай мове можна зьдзяйсніць самыя дарагія маскультурныя праекты, кшталту свайго нацыянальнага «Плэйбою» ці мыльнаопэрнага сэрыялу? І менавіта на гэтай мове навучаць кіраваць танкам?.. Але наўрад ці такія пытаныні прыходзяць у галаву тым, хто пад

бразгат жалеза аб асфальт марна намагаеца заснуць. Каб назаўтра намагацца стварыць сабе «харошае настравеніе». Я ж ведаю адказы на тыя пытаныні і бяз Нобэлеўскай прэміі. А паколькі гэтыя танкі надаюцца выключна для параду, я маю надзею дачакацца ўтылізацыі іх і ўсяго таго, што яны быццам бы аберагаюць.

Сяргей Харэўскі: Аднаго разу польскае пасольства ў Менску наладзіла вечарыну, прысьвечаную прызначэнню Нобэлеўскай прэміі Віславе Шымборскай. Як і мае быць, было запрошана колькі літаратаў, перакладчыкаў, журналістаў з культурніцкіх выданняў. На маё зьдзіўленыне, беларускія калегі, за выключэннем вядомага перакладчыка спадара Сёмухі, ня здолелі ўцягна растлумачыць ролю Шымборскай ані ва ўсясьветным, ані ў польскім кантэксьце... Ці ня самым калярытным удзельнікам тae вечарыны быў стары прыяцель паэтыкі Янка Брыль. «Я знаёмы зь Віславаю, бадай, бойней, чым хто з прысутных, ад 1952 году. Тады мы добра контактаўвалі. Разам з польскімі раўналеткамі мы распрацоўвалі мэтад сацыялістычнага рэалізму», — казаў Брыль. Пасля сьпеваў і дэкламацыяў пад рапалярны акампанемэнт, пані амбасадар Эльжбета Смулкова працягнавала па трэцяй чарцы. Прысёўши ва ўтульны фатэль, спадар Брыль шчыраваў з суседзямі: «Але ж і пашанцавала ёй! Зрэшты, палякі заўсёды былі джэнтэльменамі. Ёсьць у іх тры нобэлеўскія ляўрэаты, нарэшце прапусыцілі наперад жанчыну».

У беларускай прэсе пра тое, што паэтка з суседнія краіны атрымала найвышэйшую ў сьвеце ўзнагароду ў галіне літаратуры, напісалі хто двума радкамі, хто ў два абзацы. Чамусыці некаторыя згадалі Бродзкага і Салжаніцына. А ўжо праз тыдзень беларуская публіка ізноў нічога ня ведала пра Віславу Шымборскую... У той самы час Польшча троюмфавала. Здымкі, інтэрвю, камэнтары, I, бадай, самае істотнае — вершы Шымборскай запаланілі ўсю польскую прэсу. У любой кнігарні мож-

на было пабачыць дзясяткі рознайфарматных выданьняў і пра Шымборскую, і пра яе паэзію. У Варшаве са мною ў гэты раз шчыраваў адзін кракаўскі выдавец: «Для нас гэта зорны час. Шымборская — цяпер гэткі тавар, які разыдзеца ў момант. Але я табе скажу — гэта зорны час і для паэзіі. Большаясьць тых, хто купляе сёньня яе кнігі, раней навогул не цікаўліся паэзіяй». Для Польшчы Шымборская стала адным з нацыянальных сымбаляў. Для краіны факт прысуджэння Нобэлеўскай прэміі яе грамадзяніну — ня толькі гонар, але і ўнікальная магчымасць распавесці пра сябе съвету. Сапраўды, хто б ведаў краінку Сэнт-Люсія, каб не літаратар Дэрэк Уолкат, які таксама атрымаў Нобэля? Французы атрымалі дванаццаць прэміяў за літаратуру, улучна з самым першым ляўрэатам у съвеце, Франсуа Сюлі-Прудомам. Натуральная, пра Францыю ведаюць у съвеце і бяз Нобэля. Але тое, што французы маюць тых прэміяў больш за каго — съведчанье магутнасці францускае культуры. І Францыя прымае гэта як належнае. Праўда, распавесці пра пэўны край могуць і набелісты іншых краёў. Сянкевіч і Мілаш прамаўлялі пра Беларусь, хоць і па-польску... Такім чынам, нешта ад інстытуту нобэлеўскага ляўрэацтва Беларусь ужо атрымала.

Раней раздача прэміяў Нобэля была густа замяшаная на палітыцы: які кантынэнт пара прадставіць, які колер скуры ў прэтэндэнта, і пытаныне, ці ня самае істотнае: ці рэпрэсавалі творцу на радзіме? Гэткім чынам у ляўрэаты трапілі два савецкія аўтары, якіх пазбавілі савецкага грамадзянства. Іх ужо добра запомнілі ўсе бывалыя жыхары СССР. Ня столькі за творы, колькі за зубадрабільныя камэнтары ў камуністычнай прэсе, кшталтам: «тунеядцу дают премию». Таму ў Менску часцей за ўсё іх і прыгадваюць, двух расейскіх літаратараў зь нязыменным асацыятыўным шэрагам: нобэлеўскі ляўрэат — дысыдэнт, эмігрант, прарок і гэтак далей. Уявіць сабе, што прэміі могуць даваць і за чистую эстэтыку... Не, не ўяўляеца. Таму Шымборская ня

надта каго цікавіць тут, бо не кладзеца ў асацыятыўны шэраг...

Кім мусіць быць беларускі прэтэндэнт на Нобэля? Тым, чый маштаб ня выкліча сумневаў у аматараў літаратуры ў любой краіне... Калі прэтэндэнт мусіць пісаць, як Салжаніцын, палітычна-дакумэнтальную прозу, то ім мог бы быць Францішак Аляхновіч са сваім эўрапейскім бэстсэлерам «У кіпцюрох ГПУ». Мог бы, ды ня стаў... Не было Беларусі на мапе. Хоць кнігу Аляхновіча надзвычай апэратыўна, нават па сёньняшнім часе, пераклалі на адзінаццаць моваў. Бо Аляхновіч першы па-мастацку распавёў съвету пра жахі сталінскага рэжыму. Калі б у тыя, 30-я гады, прэмію Нобэля ўручылі яму, з намі й нашай моваю лічыліся б і Захад, і Ўсход... Беларусь магла б зьявіцца на мапе съвету раней.

Калі прэтэндэнт мусіць пісаць, як Бродзкі, паміж турэмнымі адседкамі, то ім мог бы стаць Славамір Адамовіч. Мог бы, ды ня стане, бо самым маладым ляўрэатам, ва ўзросце 41 году, быў толькі Рэд'яд Кіплінг і тое — у 1907 годзе. Кансэрватыўныя швэдзкія акадэмікі не даюць прэміі людзям, маладзейшым за сябе. А таму нават салідны літарацкі даробак Адамовіча ў Стакгольме важыць мала. А шкада, бо ў гэтым выпадку, зважаючы на ўзрост паэта, мы былі б упэўненыя ў будучыні мовы... Уявіць сабе свайго, беларускага ляўрэата цяжка. Зрэшты, не цяжэй, чым уявіць сабе, што ўсе навокал загавораць на сваёй, беларускай мове.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ: «Я НЕ ЗЬБІРАЮ МУЗЭЮ,
ЯК НЕКАТОРЫЯ. НАВАТ АРХІВУ»**

23 жніўня 1998; прагучала 30 сінэжня 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

Перад Калядамі 2003 году мы прыбіраліся на паліцах, і ў адной са скрынак патрапілася касэта з надпісам «Быкаў». На ёй аказаўся запіс гутаркі з Васілём Быковым, датаваны жніўнем 1998 году. Пісьменынік жыў тады ў Хэльсынкі, мы ліставаліся, ён прысылаў свае новыя прыпавесці.

Якраз тады выйшла кніга Быкова «Сыцяна», і міжнародны ангельскамоўны часопіс «Transitions» напрасіў мяне напісаць з гэтай нагоды агляд. Я напісаў, але рэдакцыя напрасіла павялічыць артыкул. Каб высвітліць некаторыя пытанні, я і набраў са студыі Свабоды тэлефонны нумар Быкова ў Хэльсынкі і ўключыў запіс — каб пасля дакладна цытаваць выказваныні суразмоўцы. Артыкул быў апубліканы, часопіс я паслаў Быкову, але вось запіс гутаркі тады ў эфіры не прагучай. Такім чынам, 23 жніўня 1998 году, раніца, слухаўку ў Хэльсынкі ўзяў Быкаў:

— Ага, слухаю.

— Каторая ў вас цяпер гадзіна? Я вас не разбудзіў?

— Не, не... У нас цяпер яшчэ рана. Яшчэ дзвеяць гадзін толькі.

— Ужо пачатак дзясятага?

— Ага.

— Дык гадзіна розыніцы ўсё ж ёсьць.

— Ну, адна гадзіна, відаць.

— Вы там навіны глядзіце?

— Ды не глядзім, у мяне няма тэлевізара.

— Дзъве гадзіны таму Ельцын зволыніў урад Кірыленкі.

— Ён запросіць скора аднаго каўдыльё зь Беларусі.

— Прызначыў Чарнамырдзіна. Я да вас з такай вось яшчэ спрабай... Мяне напрасілі для аднаго ангельскага часопісу міжнароднага, які займаецца якраз проблематыкай былога СССР і ўсей сацыялістычнай Эўропы, прадставіць вашую кнігу «Сыцяна». Я артыкул напісаў, але я хацеў у вас пару пытанніяў удакладніць — з вашымі перакладамі на іншыя мовы. Можаце вы прыкінуць, што, колькі там было? Ці колькасць моваў? Што вы можаце мне сказаць пра вашыя наклады?

— Саша, памятаце, вы мне неяк прывезылі з нацыянальнай бібліятэкі амэрыканскай? Або Бібліятэкі нацыянальнай Кангрэсу, здаецца?..

— Бібліятэка Кангрэсу ЗША.

— Ага. Вы мне прывезылі цэлы доўгі ліст, і там было шмат маіх твораў у перакладзе. Ну, гэта ня так важна. Я там лічыў, лічыў, але, так сказаць, зьбіўся.

— Выбачайце, а што, вы толькі... А іншай інфармацыі ў вас няма?

— Дык вось, іншая інфармацыя — у мяне ёсьць з нашай кніжнай палаты. Менская кніжная палата. Праўда, гэта яшчэ было ў савецкі час. Тады, па яе дадзеных, у мяне было перакладзена на пяцьдзесяц дзьве мовы замежныя. Ну, я ня думаю, што пасля прыбавілася, таму што якраз у савецкі час перавыдавалі, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот, таму — ну, можна так прыблізна напісаць, божа мой...

— А вы калі-небудзь ці Ірына Міхайлаўна лічылі колькасць тыражоў?

— Не, гэтага я ня ведаю.

— А Ірына Міхайлаўна ня ведае часам?

— Да не, яна таксама ня ведае. Я гэтага не падлічваў ніколі. Ні колькасцьці ганарапаў, ні колькасцьці тыражкоў. Ні колькасцьці моваў. Рэч яшчэ ўтым, што тады ж якія былі парадкі? Выдавалі некаторыя выданні, многія выданні замежныя афармляліся дамовамі. Гэта праўльна. Але выдавалі і без дамоваў. І выдаваліся, апрач таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер прыехаў, напрыклад, у Фінляндыю, мне паказваюць тут кніжку, якой я на фінскай мове ня бачыў. І ня ведаў, што яна перакладзеная тут. Пагэтаму ўсё гэта даволі цяжка. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць сваю галаву яшчэ гэтымі падлікамі?

— У мене пара літаратурных пытанняў. Я пагартаў — ёсьць такі выдадзены пра вас буклет, Адамовіч пісаў тэкст, гэта 1986 году, здаецца. Я быў уражаны — там, аказваецца, прыведзеная фабула «Ружовага туману» словамі Савіцкага. Савіцкі чамусьці пераказвае сюжэт вашага «Ружовага туману», што вы яму расказали. Гэта колькі адлегласць — гадоў дзесяць, як упершыню была фабула надрукаваная...

— Міхась Савіцкі?

— Так.

— Ну, відаць, рэч утым, што гэты выпадак сапраўды з жыцця. Я ведаў гэтага чалавека, гэта быў глуханямы цынкограф у «Гродненскай праўдзе». І зь ім абсалютна такую штуку зрабілі. А дачыненне да гэтага меў адзін... Яго прозвішча было Рысь. А ўладкоўваў гэту справу над ім адзін менскі карэспандэнт, я забыўся яго прозвішча, ён, здаецца, ужо памёр. Але на той час ён яшчэ быў жывы. А ў гады вайны ён быў на Гарадзеншчыне ў партызанах. І вось ён расказаў, ужо паслья вайны, як яны пажартавалі над гэтым Рысем, які стаў такім адданным, верным, сапраўды ўдзячным партызанам, ка-

муністам, якія тады яго падтрымалі і ўсё такое. Я расказаў Савіцкаму, ён відаць, расказаў. Ну, я ня ведаю... Я, праўда, ня памятаю, што там у Адамовіча напісана.

— Гэта не ў Адамовіча, гэта нейкая цытата вынесеная — можа быць, гэта ўзялі складальнікі ў выдавецтве... Гэта да слова. Васіль Уладзімеравіч, ці праўльна, гаворачы пра тое, што вы пішаце, згадваць традыцыі ўсходнеславянскага экзыстэнцыялізму? Пря Камю? Гэмінгўэй, Рэмарк?..

— Вядома, мне сябе атэставаць... Хаця, канечне, гэта натуральна, робіць вялікі гонар, так сказаць. Нават надта вялікі. Але я кажу, што мне сябе атэставаць у гэтым сэнсе праста ня надта прыстойна. Але гэта пайшло з маскоўскіх літаратурных калаў, і наколькі я ведаю, я прынамсі чуў таксама па радыё, па Свабодзе, аб гэтым гаварыў гады можа два таму, апошнім часам, Лазар Лазараў.

— Я ў дадзеным выпадку больш пра канкрэтных аўтараў, ня столькі пра ацэнку. Ці вы самі адчуваеце нейкую еднасць з Рэмаркам, скажам, і з Гэмінгўэем?

— Натуральна, я іх вельмі паважаю і люблю як літаратараваў, напрыклад, таго ж Камю «Чума» — мне здаецца, гэта сапраўды вялікі твор. Ну, ня толькі гэта — некаторыя рэчы Сартра, якія ўжо пра Гэмінгўэя і Рэмарка. Некалі, што датычыць Рэмарка, дык яшчэ ў 1960-я гады, калі пачалі мене лупіць у нашай крытыцы, беларускай, маскоўскай, тады заўсёды пра пракалі «рэмаркізмам», быў такі тэрмін — канечне, у адмоўным значэнні, «рэмаркізм». І вот прадстаўнікі гэтага «рэмаркізму» ў Беларусі — ну, я ня ведаю тут больш у Беларусі — але, па крайней меры, прылічвалі да гэтага ліку Бакланава з маскоўскіх, ну а зь Беларусі — мене, вядома. Вот. Ну, зноў ўсё гэта, так сказаць, адносна — відаць, апасродкована. Калі такое заўважаеца, то калі ласка.

— Выглядае, што вы як бы ня тое што на крок далей, але ў канцы стагодзьдзя даводзіце іхныя праблемы, іх выбар да сытуацыі поўнай вычарпанасыці. Здаецца, у рэалізыме ўжо проста няма куды ісьці, бо ўсё абмяжоўваецца съмерцю. У Гэмінгўэя ёсьць такое апавяданьне — «Пераможца не атрымлівае нічога». У вас, здаецца, і пераможцы няма.

— Ну што ж. Такі час... Гісторыя, відаць, даводзіць сваё да лягічнага канца.

— А наколькі вы бы з гэтым папрокам ці заўвагай пагадліся бы: што ў вас няма пераможцы і няма перамогі?

— Ну, безумоўна. А гэта вельмі, гэта вельмі — ну, я нідзе гэтага не фармуляваў так прама, па крайній меры, у прозе сваёй. Але ў публістыцы, я ў артыкулах, асабліва пра вайну, я пісаў, і не адзін раз. Глядзіце, што атрымалася з нашай перамогай, з нашай перамогай над нямецкім фашызмам. Мы — пераможцы, і вось цяпер сустракаюцца... Я ня знаю, я падыходжу да гэтага, я яшчэ, калі дасыць Бог, нешта... Вельмі хацелася б, так сказаць, звесці недзе лоб у лоб нашага салдата-пераможцу і салдата нямецкага вэрмахту, які быў пераможаны ў той вайне. Як яны цяпер выглядаюць адзін перад адным? Як такім чынам перамога — зъява адносная, такім чынам, відаць, якасьць адносная і пераможцы, і пераможанага.

— У вашай апошняй аповесці ўвогуле адсутнічае вораг як такі, але нічога няма, апроч паражэння.

— Так. Так... А гэта і ёсьць паражэнне. Гэта і ёсьць, Чарнобыль — гэта і ёсьць. Тут я абсолютна згодны, у некаторых рэчах я ня згодны з Алексіевіч, але тут я згодны, што Чарнобыль паказаў, наколькі эфэмэрнае ня толькі жыцьцё, але і прагрэс навогул. Ну, гэта ўсё яшчэ вельмі складана, апроч таго. Гэта доўга можна гаварыць і доўга

разважаць. Але кепска, што ў нас цяпер не адбываецца — ну, грамадзкая думка, і ў тым ліку і заходняя, так сказаць, не асэнсоўвае як сълед вось тых зъменаў, якія адбыліся пры канцы стагодзьдзя. Па крайній меры, я таго ня знаю, можа быць, на Захадзе ёсьць, але да мяне не даходзіць. Гэта асабліва назіраецца ў культуры. То, што парадыгма культуры мяньяецца на сваю нейкую абсолютную дзікасць і нейкую іншую якасць, так будзем казаць — то гэта натуральна, гэта ўжо агульнапрызнанны факт. Але ці не мяньяецца хараектар усёй цывілізацыі?

— А што вы маеце на ўвазе, кажучы, што парадыгмы культуры мяньяюцца на дзікасць?

— Ну як жа, ну як жа — ну, праста традыцыйная культура недзе памерла. Яна памірае, па крайній меры. Дастатковая паслухаць Барыса Парамонава па Свабодзе, ён гэта, так сказаць, даказвае вельмі красамоўна. Нават у тым выпадку, калі ён абараняе масавую культуру. Або даволі радыкальна пераглядае, прынамсі, некаторыя літаратурныя...

— Ну, Парамонаў даволі спэцыфічны камэнтатор і аналітык. Яго вельмі цікава слухаць...

— Цікава, цікава.

— Ён, так сказаць, парадаксальны.

— Так, ён парадаксальны, гэта праўда.

— Але зь ягонымі высновамі, калі ведаць, пра што ён гаворыць (вельмі часта праста невядомы матэрыял, пра які ён гаворыць), але калі... Ён вельмі часта несправядлівы, у тым сэнсе, што ён захоплены ходам сваіх парадаксальных высноваў. І ў якасці аб'ектыўнага судзіўдзі яго цяжка ўспрыняць, хутчэй усё ж як бліскучага літаратара.

— Так, учора я слухаў яго з Волгіным палеміку, наконт Дастваеўскага. Вы ня ведаец?

— *Не, ня ведаю.*

— Учора якраз перадавалі. Ну, ён там даказвае, што ў Дастваеўскага некаторыя ключавыя моманты яго творчасці наслілі, па-фрэйдысцку, так сказаць, гомасэксуальны характер.

— *Абсалютны канёк Парамонава, ён усё пад гэта падводзіць.*

— Ну вот гэта, гэта, канечне... Я таксама з гэтым ня згодны, таму што гэта, відаць, ну ня так. Усё-такі гэта — ня так. Але некаторыя рэчы ў яго ўсё ж і маюць грунт, прынамсі, у адносінах да — ну хачя б, скажам, пра тое, што культурная парадыгма мяньяеца, гэта ён даўно гаворыць, і гэта — правільна. Яна мяньяеца, і маскульт — гэта ня проста нейкая галіна культуры, нейкая яе, можа быць, маргінальная частка, якой яна была яшчэ нядаўна.

— *Гэта безумоўна. Гэта ўжо ня зъява культуры нават.*

— Гэта становіща (незалежна ад таго, як бы мы да је ні адносіліся) дамінантай цывілізацыі. Але тады паўстаем пытанье: якой цывілізацыі? Ці не мяньяеца і ўся цывілізацыя на нейкую іншую?

— *Ну, цывілізацыя шмат, ёсьць і мусульманская, ёсьць і кітайская... Гэта пытанье такое крыху па-за межамі. Ды, можа, гэта і навуковае. Справа янич і фармулёвак. І ацэнак. А гэта вы мне так для съмеху пра клетку сёньня казалі?*

— Пра што?

— *Пра клетку: што генэтычна ў клетцы закладзены пачатак съветапогляду.*

— Ну чаму ж, чаму, абсалютна не — абсалютна сур'ёз-

на. Божа мой, гэта ж не маё адкрыцьцё, гэта яшчэ не-калі я чытаў у Талстога, што ўжо само нараджэньне, як пачатак і абяцаныне радасці, — ужо заключае ў сабе і элемэнт трагізму. Таму што ўсё тое, што мае пачатак — мае канец.

— *Абсалютна правільна.*

— А канец заўсёды трагічны. Хоць клеткі, хоць чалавека, хоць грамадзтва, хоць, ізноў жа, цывілізацыі.

— *Пытанье хіба тады ў тым, на што болей зъяртаць увагу. На пачатак працэсу, на сам працэс, ці на канец...*

— А гэта ўжо, калі гаварыць пра мастацтва, дык гэта ўжо — права мастака! Адпаведна, яго прыватная справа. Адзін зъяртае ўвагу на нараджэньне, і ён правы, другі — на заканчэньне жыцця. Экзыстэнцыялісты, як вядома, пісалі, што (я ня ведаю, у Камю гэта, здаецца, было) чалавек толькі тады пачынае шукаць сэнсу жыцця, калі зъяўляеца пагроза жыццё стравіць. Гэта значыць, у канцы жыцця ён пачынае шукаць сэнсу жыцця. Так і ў дадзеным выпадку мастак мае права, канечне. Але я ня бачу тут супярэчнасці, бо сапраўды атрымліваеца, як у тым анэкдоце, як двое спрачаліся, што зімой — нач даўжэйшая ці дзень карацейшы?

— *Сапраўды, тады спрэчкі няма. Як мяркуеце, хто з тых, што пра вас пісалі, больш слушна ўсё ж разгадваў, ці ўпісваў у кантэкст?*

— Ну, канечне, Дзядкоў пісаў і разумна, і хораша, і я згодны, так сказаць, але вот ён памёр... А Лазар Лазараў, па-першае, ён ведае ўсё, што я пісаў, ён усё чытаў. Па-другое, ён даўно ведае мяне, даўно мы зь ім сябруем. Ну а пасля — ён належыць да аднаго пакаленія, мы равеснікі, і таму ёсьць некаторае ўзаемаразуменіне. Таму што я ня думаю, каб цяперашнія маладыя адэватна мяне разумелі. Хачя я абсалютна не хачу сказаць, што яны, дапусьцім, памыляюцца, а я правы. Магчыма,

яны нават болей правы. Ну што зробіш... Вот Тычына, вот жонка падказвае, Ірына Міхайлаўна, Тычына яшчэ хораша пісаў... Ну, па крайнай меры, тое, што ён пісаў пра мяне, мне падабалася.

— Ён і ўвогуле вельмі цікавы крытык, мне здаецца.

— Так, так, і ён пісаў прадмову да майго збору твораў, і Бугаёў... Ну, многія...

— Да якога, да «карыйчневага»?

— Не, да апошняга, да «чорнага».

— А тыя лісты, якія вы атрымлівалі?

— Ну, некалі было вельмі многа пісьмаў, проста чамаданы пісьмаў. Але я скажу, што частку я на дачы папаліў, вот. Некаторыя з такіх больш-менш каштоўных я здаў у наш літаратурны музэй.

— А куды ж Ірына Міхайлаўна глядзела, калі вы палілі?

— А ну божа мой — ну, шмат пісьмаў, яны такія... Нічога ў іх асаблівага. Хаця і артыкулы былі, і ўсё такое. Ну, проста мне зймалі месца. Я не зьбіраю музэю, як некаторыя. Нават архіву. Лішнія матэрыялы я часам аддаю ў літаратурны музэй, паколькі яны заўсёды просяць. Ну, была ў мяне перапіска з Твардоўскім ды з Дзядковым. Некаторыя я адаслаў жа ім, яны выдавалі зборнікі. Ну, радня, паслья съмерці... Марыі Іларыёнайне адправіў пісьмы. Хаця ў мяне копіі, здаецца, заставаліся. Дзядковай я адаслаў таксама Тамары. Вот такія вот справы, Саша...

**«Я ІНТЭГРАВАНЫ Ў БЕЛАРУСЬ, АЛЕ ТУТ Я МАЮ
МАГЧЫМАСЦЬ ПІСАЦЬ»**

6 верасня 1998

Алена Ціхановіч, Прага

Аповесьць Васіля Быкава «Ваўчыная яма» мы атрымалі з Фінляндыі. Нашыя слухачы маюць магчымасць першыя пазнаёміцца з новым творам у эфіры. Але спачатку — інтэрвію зь пісьменнікам.

— Добры дзень, Васіль Уладзімеравіч! Упершыню, тэлефонуючы вам, я набіраю ня код Беларусі, а код Фінляндыі. Удакладніце, калі ласка, для нашых слухачоў, зь якой нагоды зъмяніўся ваш адрас?

— Ну, я існую тут за кошт стыпэндыі, якую выдзяліў Хэльсынскі, Фінскі ПЭН-Клуб, як гэта яны робяць часам (ня толькі фіны робяць, але робяць і ў іншых свабодных краінах Захаду) для тых пісьменнікаў, якія маюць патрэбу ў дапамозе для сваёй творчасці. Таму тут мне далі пэўную стыпэндыю, як я ўжо сказаў, а таксама жыльё — невялікую кватэру ў «спальнym раёне». Вось такім чынам. І я выкарыстоўваю гэты час, гэты спрыяльны час і гэтыя ўмовы, канечнe, для творчасці, амаль без усялякай палітыкі і без усяго іншага. Тры месяцы, якія я тут правёў, вельмі былі спрыяльныя творча, я напісаў аповесьць і два апавяданні. Я яшчэ нікуды ня ездзіў і нідзе ня быў.

— А як бы вы акрэслілі той лад, жыцьцём вакол вас? Якое галоўнае адрозненіне ў вашым пачуванні там?

— Па-першае, гэта вольны съвет, гэта дэмакратычны съвет. Атмасфера псыхалягічная вельмі спрыяльная майму творчаму стану. Па-другое, я хацеў бы сказаць, што я тут не адзін. Гэтая краіна, таксама як і іншыя скандынаўскія краіны, дae прытулак для шмат якіх уцека-

чоў, асабліва з таталітарна-дыктатарскіх краінаў, я маю на ўвазе, зь некаторых афрыканскіх, і тут такіх людзей даволі шмат. Усе яны нейкім чынам інтэгруюцца ў свабоднае фінскае грамадзтва. Я, канечнне, такога намеру ня маю — інтэгравацца, я ўжо інтэграваны ў сваю радзіму — Беларусь. Але, па крайній меры, для мяне важна, што тут я маю магчымасць пісаць.

— Вернемся да вашай новай аповесці «Ваўчыная яма». Дзеянне яе адбываецца ў зоне, відавочна — у зоне чарнобыльскай. З часу выбуху чарнобыльскага прайшло больш за дзесяць гадоў, і за гэты час Чарнобыль ужо стаў тэмай мастацкага асэнсаванья. Чаму вам спатрэбіўся такі працяглы час, перш чым вы накіравалі свайго героя туды, у гэтую зону?

— Я павінен сказаць, што няшмат, але што-нішто ў публіцыстыцы пісаў і раней. Праўда, у Беларусі амаль не друкаваў, тут былі іншыя аўтары, можа быць, больш апэратыўныя ў гэтым сэнсе і дасьведчаныя. Я пісаў у італьянскім друку і ў ангельскім таксама. Відаць, такі склад майго харектару, марудлівы і тугадумны, і вось толькі нешта высыпела ў маёй съядомасці творчай у гэты час, у гэтую пару. Я думаю, што датычыць гэтай тэмы — Чарнобылю, дык будзе ня позна ніколі. Гэта памятная тэма, і яна будзе актуальная яшчэ і ў наступным стагодзьдзі. Бо яна далася ў знакі чалавецтву і яшчэ, я думаю, дасца.

Аповесць «Ваўчыная яма» гучала на хвалях Свабоды ў верасьні і каstryчніку, яе чыталі Алена Ціхановіч і Сяргук Сокалаў-Воюш.

«НА КРЫЖОВЫМ ШЛЯХУ ДА ВОЛЬНАЙ БЕЛАРУСІ»

7 верасьня 1998

Галіна Прыгара, Нью-Ёрк

23-я сустрэча Беларусаў Паўночнай Амэрыкі, што прайшла ў Нью-Брансуіку, штат Нью-Джэрсі, была прысьвечаная 80-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі і называлася «Беларусь, БНР, дэмакратыя — у ХХІ стагодзьдзі».

Аб 11-й гадзіне ў «Гаят-гатэлі» ў Нью-Брансуіку афіцыйная частка сустрэчы распачалася дабраславеннем Мітрапаліта Мікалая і съяваннем амэрыканскага гімну. З прывітальнымі словамі да прысутных з'явінуліся госьці зь Беларусі — прадстаўнік Маладога Фронту Аляксей Янукевіч, журналіст Аляксандар Стaryкевіч, а таксама старшыня Згуртаваньня беларусаў Вялікабрытаніі Ларыса Міхалюк, старшыня БНФ Зянон Пазняк, былы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц. Свае прывітаныні сустрэчы даслалі сэнатар ад штату Нью-Джэрсі Франк Лаўтэнбэрг, кангрэсмен Франк Палонэ, губэрнатар штату Нью-Джэрсі Крыстына Ўітаман. Амэрыканскія палітыкі нэгатыўна ацанілі дзеянасць презыдэнта Лукашэнкі і запэўнілі, што амэрыканскі ўрад будзе спрыяць аднаўленню дэмакратыі ў Беларусі. Яны лічаць, што для Злучаных Штатаў вельмі істотна, каб Беларусь не была далучаная да Расеі.

Зачыталі і вершаванае прывітанье народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, у якім ёсьць такія радкі:

Вядома, лепшы лекар — час.
Ды забыцьцё засекі смутку поўніць.
Вы — беларусы,
І павінны помніць,
Што на радзіме не хапае вас!

Дасылаючы віншаваньне ўдзельнікам сустрэчы, народны пісьменьнік Беларусі Васіль Быкаў назваў яе «выдатнай падзеяй нашай гісторыі і чарговым крокам на крыжовым шляху да незалежнай і вольнай Беларусі».

**«МЫ БОЛЕЙ НЯ ХОЧАМ НЯ ПАМЯТАЦЬ ЯК
НАШАГА ГОНАРУ, ТАК И НАШЫХ АХВЯРАЎ»**

19 кастрычніка 1998

Сяргей Навумчык, Нью-Ёрк

19 кастрычніка спаўняеца дзесяць гадоў з дня ўтварэння Беларускага Народнага Фронту.

Я трymаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкarskай машынкай, праз капірку, адбіта: «Арганізацыйная група па стварэнню Беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму («Камітэт-58») запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзеца 19 кастрычніка ў 18-00 па адрасе Савецкая, 15 (Дом Кіно, Мінск). На сходзе «Камітэту-58» будзе прынятая праграма дзеяньняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы».

Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцай, а ўжо ўвечары ў Доме кіно пабачыў дзесяткі знаёмых людзей – пісьменьнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але ня меней і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. Прыйшлі сюды «па разнарадцы» з гаркаму і вэтэраны са значкамі «50 гадоў у КПСС». На шчасьце, я прыхапіў з сабой дыктафон. Стужка захавалася, хаця якасць запісу ня самая лепшая, бо часам пераговорваўся з Уладзем Арловым. І ўсё ж галасы таго гістарычнага дня захаваліся. Вёў сход пісьменьнік Міхась Дубянецкі, уступнае слова сказаў Васіль Быкаў:

В.Быкаў: На працягу стагодзьдзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт. Ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і – маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго праўдзівай гістарыяграфіі, яго філёзафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязъмежнага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой у тым, хто найлепш апяе тое, што варта было выбуху гневу і абурэння. Ягоныя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы былі пазбаўленыя ўласнай палітыкі, магчымасці дзейнічаць на карысць народа, а шмат хто зь іх сам стаў ахвяраю тэторыю, уласнае сълепаты і аблуды.

Але мы болей ня хочам жыць так, каб ня памятаць як аб нашым гонары, так і аб наших ахвярах, наших пакутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць зь яе пэўныя высновы. Найперш, праўду трэба сказаць пра мільёны безыменных людзей Беларусі, рабочых, калгасынікаў, інтэлігентаў з народу, беларусаў, расейцаў, палякаў, габрэяў, людзей іншых нацыянальнасцяў, панішчаных у гады сталіншчыны безь віны, бяз права, бяз съледу ў народнай памяці. Сымбалем тых, панішчаных, сёняня сталі ўжо славутыя Курапаты. Але Курапаты – толькі адна кропля ў моры людзкай крыві. Мы павінны таксама назваць імёны катаў наших ахвяраў. Хто былі гэтыя нелюдзі? Як даўно вядома, кат і ахвяра інфэрналным чынам звязаныя між сабой, і чалавецтва павінна ведаць і памятаць абодвух. Гэта патрэбна ў імя справядлівасці, у імя дэмакратыі, у імя нашай будучыні. У тым наш съвяты абавязак перад гісторыяй, маральны абавязак перад наступнымі пакаленнямі, каб ім не давялося дакараць нас за тое, што мы мелі магчымасць і згубілі яе. Мабыць, ніхто з наших папярэднікаў ня меў такой магчымасці, якую лёс ці гісторыя далі нам, і было б найвялікшай гістарычнай несправядлівасцю ня выкарыстаць яе.

Але зъдзейсніць гэты абавязак будзе, мабыць, нялёгка. Сілы рэакцыі і сталіншчыны ня склалі сваёй выпра-

баванай зброй і гатовыя ўзяць рэванш за іхнае паражэнне ў галоснасьці. Каб пераканацца ў тым, даволі хоць зрэдку браць у рукі газэту «Вячэрні Мінск», орган Менскага гаркаму і гарсавету народных дэпутатаў, і паглядзець, хто і супраць чаго там выступае. Сілы зла цяпер перажываюць невялікую паўзу ў сваёй антынароднай дзейнасьці, перабудова і галоснасьць блытае іх адпрацаваныя за гады карты. Але яны ўжо пачалі прыста соўвацца і да атмасфэры перабудовы, а ў некаторых выпадках і браць яе пад сваё кіраўніцтва, кіраваць з такім разылікам, каб хутка і бяз стратаў вярнуць так любы іхным лакейскім душам таталітарызм з падаўленнем, рэпрэсіямі, п'янимі і пакорнымі існаваньнем заняволенага народу. Таму ўсе, каму дарагія прынцыпы дэмакратыі і сацыялізму, лёс нацыі, павінны быць пільныя, ня даць сябе ашукаць ні крывадушнай бюракратіі, ні амаральнай навуковасці, ні тым правакатарам ад перабудовы, якія маюць заданыне пусыці ў злом галавы, адварнуўшы ад высакароднай мэты адраджэння нацыі, растварапіць ідэал дэмакратызацыі ў нацыянальных, рэгіональных, ведамасных, амбіцыйных сварках і супярэчнасьцях.

Мы павінны скласыці велічны мартыралёг нашых страстаў і нашых пакутнікаў. Гэта ляжа вуглавым камянём у падмурку нацыянальнай съядомасці, стане важным элемэнтам гісторычнай памяці і гарантам. Гарантам будучыні народу, які праз генацыд, кроў і зньявагу з упартасцю асужданага рвецца да сонца, добра і справядлівасці.

На сходзе вырашылі стварыць Таварыства памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў «Мартыралёг Беларусі». Выступаўцы адзначалі, што без дэмакратызацыі грамадства немагчымыя ні вяртаныне гісторычнай памяці, ні стварэннне прыстойных умоваў жыцьця для суайчыннікаў. Было зразумела, што мэты новай арганізацыі павінны быць шырэйшыя за аднаўленне

гісторычнай справядлівасці. Меркавалася, што арганізацыя будзе палітычная. А магчыма, будзе дзівое арганізацыі. Калі прыступілі да вылучэння кандыдатуры старшыні «Мартыралёгу», Васіль Быкаў зазначыў, што старшыня павінен мець шмат якасцяў, але галоўнае — мусіць не баяцца начальства.

В.Быкаў: Гэты чалавек павінен быць пазбаўлены таго вялізнага недахопу, які ёсьць ва ўсіх нас, які выхаваны ўсімі папярэднімі гадамі, — ён павінен быць пазбаўлены страху. Найперш страху перад начальствам. І такім чалавекам (я думаю, што вы мяне падтрымаеце) я назаву Зянона Станіслававіча Пазыняка.

Было зразумела: ад таго, хто стане на чале «Мартыралёгу», залежала, чым скончыцца гэты сход, ці будзе паставленая прапанова пра стварэнне Народнага Фронту. Аднак у залі Чырвонага касыцёлу прысутнічалі і тыя, каго менавіта з гэтае прычыны кандыдатура З.Пазыняка не задавальняла. Перашкодзіць галасаванню спрабаваў намеснік загадчыка аддзелу культуры ЦК КПБ Расціслаў Бузук, які жадаў скіраваць сход у бок бяспённых дэбатаў. Але тады Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрофон і прапанаваў прагаласаваць:

В.Быкаў: Наступнае, што павінна быць: хто супраць кандыдатуры? Прашу падняць руکі! Хто ўстрymаўся? Няма! Усё!

У 22.15, падзякаваўшы за давер і зазначыўшы, што наперадзе — сур'ёзная справа, Зянон Пазыняк нагадаў, што ў залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне Народнага Фронту.

З.Пазыняк: Я выстаўляю на галасаванне наступную прапанову: утварыць пры таварыстве «Мартыралёг» арганізацыйны камітэт пра стварэнні Беларускага Народнага Фронту за перабудову «Адраджэнне»!

Адразу ж быў і ўтвораны аргкамітэт Народнага Фронту, якому давядзецца стварыць першы за дзесяцігодзьдзі маўчання дэмакратычны рух за новую Беларусь.

**«САЛЖАНІЦЫН — АПОСТАЛ ДАБРА Й
СПРАВЯДЛІВАСЬЦІ, ДА ЯКОГА ЗАЎСЁДЫ
ІМКНУЦЦА ЛЮДЗІ»**

11 сінежня 1998

Слова Васіля Быкава на 80-я ўгодкі з дня нараджэння Аляксандра Салжаніцына.

Шаную Аляксандра Салжаніцына найперш за тое, што ён у былой савецкай літаратуры гэтак адкрыта і самааддана выступіў супраць камуністычнага таталітарызму ітым самым захапіў розум і сэрцы мільёнаў людзей ва ўсім сьвеце. Ягоныя аповесці і раманы, асабліва «Архіпэляг ГУЛАГ», перад усім съветам паказалі, чаго вартая ідэя камунізму і яе ўвасабленыне ў краіне саветаў. Ягоная грамадзянская пазыцыя змагара супраць гвалту, якая ў тых умовах здавалася слабой і бездапаможнай, паколькі належала аднаму чалавеку, урэшце перамагла систэму і дала надзею мільёнам. У гэтым сэнсе яго можна параўнаны з легендарнымі постасцямі мінулага, якія назаўсёды ўвайшлі ў съядомасць чалавецтва.

Вядома, Салжаніцын шырэйшы за сваю літаратурную творчасць: ён не зъмяшчаеца толькі ў літаратурных рамкі. Салжаніцын — апостал добра й справядлівасці, да якога заўсёды імкнуцца людзі. Менавіта ўтым былыя ўладары Саюзу і ўбачылі небясьпеку рэжыму і зьдзейснілі гвалт над творцам. І, так ці інакш, гэты гвалт закрануў і іншых, хто быў пад уладай камуністыч-

ных уладароў. А таталітарная ўлада, як вядома, шырыцца на мільёны, бо яна пазбаўленая маральных і этичных нормаў, яна бязъмежная ў сваім гвалце і сваёй хлусьні. Я маю на ўвазе тыя выступы «прадстаўнікоў савецкай інтэлігенцыі», што ў той час друкаваліся ў «Правдзе» і здабываліся спосабам гвалту й фальсифікацыі.

Я асабіста заўсёды зь вялікай пашанай ставіўся да кожнага слова вялікага мастака, паважаю яго грамадзянскую пазыцыю, яго прынцыпавы антыкамунізм, а таксама й ягоны патрыятызм, на які мае права кожны грамадзянін кожнай Богам створанай на Зямлі краіны. І ў гэты радасны дзень ішчыра жадаю дарагому юбіляру найлепшага змагарнага здароўя і яшчэ доўгіх гадоў жыцьця.

**«ПРАБЛЕМА АНТЫСЭМІТЫЗМУ — ВЕЛЬМИ
ВОСТРАЯ ПРАБЛЕМА»**

17 сінежня 1998

Віталь Тарас, Менск

Падчас свайго візиту ў Расею А.Лукашэнка даў інтэрв'ю радыёстанцыі «Маяк», у якім зрабіў заяву пра тое, што праблему антысэмітыйму спарадзілі самі габрэі, якія працуяць у сродках масавай інфармацыі. Прэзыдэнт Беларусі адкрыта выступіў на баку найбольш рэакцыйных, скрайне шавіністичных сілаў Расеі.

Выступаючы ў студыі радыёстанцыі «Маяк», прэзыдэнт Беларусі на просьбу вядучага выказаўся і наконт апошніх публікацыяў у расейскай прэсе ў сувязі з антысэміцкім выпадамі дэпутатаў Дзярждумы ад камуністычнай партыі Расейскае Фэдэрацыі. Аляксандар

Лукашэнка назваў гэтую тэму бязглуздай, яе нібыта навогул на трэба было ўзынімаць, бо «праблему антысэмітызму спарадзіл самі габрэі, якія працуюць у сродках масавай інфармацыі». Толькі яны самі, на думку Лукашэнкі, і вінаватыя ў тым, што расейскага чалавека нацкоўваюць на габрэя, а габрэя на расейца. Ды навогул «гэтыя праблемы ня новыя для Рasei, у кожным доме, у кожнай сям'і аб гэтым гавораць. Гэта факт. Разумееце, тое, што робяць маскоўскія каналы, гэта нагнітаныне праблемы... Трэба спыніць усялякую балбатню на тэму антысэмітызму ня толькі ў Rasei, але і ў Беларусі», — сказаў прэзыдэнт Беларусі.

Пры гэтым А.Лукашэнка заявіў, што ён не антысэміт, але найпраўдзівейшы інтэрнацыяналіст, бо расейцы, беларусы, палякі і габрэі жывуць у Беларусі мірна, без праблемаў. Але ён «не дазволіў бы ў сродках масавай інфармацыі размываць гэтых праблемаў».

Варта адзначыць, што Аляксандар Лукашэнка не ўпершыню закранае гэтую тэму. Можна прыгадаць ягонае даўняе інтэрвю нямецкай газэце «Handelsblatt», у якім ён казаў, што ня толькі дрэннае было ў Нямеччыне пры Гітлеры; альбо выказаваныні А.Лукашэнкі з высокіх tryбунаў наконт ізраільскага грамадзяніна, карэспандэнта HTB у Беларусі А.Ступнікава, дэпартаванага зь дзяржавы. Не ўпершыню Аляксандар Лукашэнка салідарызуецца з расейскімі камунапатрыётамі, але, бадай, упершыню выказаваныні прэзыдэнта ў габрэйскім пытаныні былі нагэтулькі шчырыя. Сваім меркаваньнем на гэты конт падзяліўся прэзыдэнт Беларускага ПЭН-Цэнтру пісьменнік Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Гэта ня новае слова. Я могу сказаць, што гэта пэўны стэрэатып, які заключаецца ў тым, што каб нейкую праблему задушыць, трэба пра яе нічога не гаварыць. Гэта цягнецца з дауніх часоў, можа быць, у нашай гісторыі яшчэ з царскіх часоў. А ў найноўшай гісторыі мы ведаем, што нават у фашысцкай Нямеччыне Гітлер

з Гёбэльсам, хоць яны зынішчылі мільёны габрэяў, рабілі выгляд — прынамсі, у сваіх выступах Гёбэльс заўсёды кричаў, што гэта нямецкі народ абараняеца, што ён вымушаны гэта рабіць, што ён тут не вінаваты, вінаватыя габрэі. Што можна сказаць пра Беларусь? А зноў жа з тых самых сродкаў масавай інфармацыі мы бачым, як абастраеца антысэмітызм у нас, відаць хоць бы па тым, колькі надмагільляў на могілках разбурана, якія надпісы зъяўляюцца, дзе і каму ставяць гэтыя фашысцкія сымбалі, ту ю самую фашысцкую свастыку. Прарываеца гэта і ва ўладных структурах. Ня толькі ў адносінах, але таксама і ў выступах.

— Сёньня прадстаўнікам францускага амбасады дазволена ўпершыню наведаць Дразды, сваю рэзыдэнцыю. Нямецкія, французскія ды іншыя амбасадары краінаў Эўразіі гатовыя пайсьці на ўмовы ўладаў, ім дазволена наведаць сваю рэзыдэнцыю, потым яны будуць жыць у новых. Гэта падаецца як значны посыпех беларускай дыпламатыі. Выказаваныні Лукашэнкі наконт антысэмітызму — ці будуць яны улічвацца прадстаўнікамі Нямеччыны, Францыі ды іншых эўрапейскіх краінаў?

В.Быкаў: Я думаю, абавязкова будуць улічвацца, таму што праблема антысэмітызму — вельмі вострая праблема. Я ўжо казаў, што час ад часу яна заганяеца, але пэрыядычна ўзынікае і абастраеца. Для заходняга грамадства гэта праблема даволі вострая, і ў нас цяпер таксама. І таму ўсякія антысэміцкія выпады будуць улічвацца, і ў тым ліку дыпламатамі.

У НЬЮ-ЁРКУ ЧАКАЮЦЬ НОВЫХ ТВОРАЎ БЫКАВА

11 студзеня 1999

Галіна Прыгара, Нью-Ёрк

Пра дзейнасць Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва (БІНІМ) распавёў дырэктар інстытуту доктар Вітаўт Кіпель.

Вынікі дзейнасці БІНІМу – гэта ня толькі навуковыя канфэрэнцыі, але і кнігі, якія з палітычных прычынаў не выдаваліся раней і ня могуць быць выдадзеныя цяпер у Беларусі. Адно з апошніх падобных выданняў – зборнік дасьледаваньяў Юркі Віцьбіча «Антыйальшавіцкая паўстаныні і партызанская барацьба на Беларусі».

У 1999 годзе, паводле словаў доктара Кіпеля, выйдуць у съвет ня менш цікавыя кнігі. Ужо здадзены ў друкарню зборнік «Беларусізацыя пад №...» Лявона Крывічаніна, які на пачатку 1920-х гадоў працаваў фэльетаністам у газэце «Савецкая Беларусь». Да 90-х угодкаў вядомага дасьледчыка літаратуры Антона Адамовіча ўпершыню на беларускай мове выйдзе ягонае дасьледаваныне «Супраціў саветызацыі беларускай літаратуры». Рыхтуюцца да выдання ў сэрыі беларускай мэмуарыстыкі і кнігі ўспамінаў Юрыя Сабалеўскага і Алеся Салаўя. А таксама эсэ Натальі Арсеньевай «Сама пра сябе». Сёлета плянуецца выдаць двухтамовік матэрыялаў архіву БНР, якія ахопліваюць пэрыяд з 1918 да 1923 году. Іх падрыхтаваў да публікацыі Сяргей Шупа.

На завяршэнье нашай гаворкі доктар Вітаўт Кіпель выказаў спадзяванье, што і Васіль Быкаў, які цяпер знаходзіцца ў Хэльсынкі, перадаць выдавецтву БІНІМу свае новыя творы.

«ВЕЛЬMI ТРЫВОЖНА, КАЛI КІРАҮНІК ДЗЯРЖАВЫ СТРАЧВАЕ ЎЛАСНУЮ ПАЛІТЫЧНУЮ ВОЛЮ I АДДАЕЦЦА НА ВОЛЮ ЗЛЫХ ІМПЭРСКІХ СІЛАЎ»

9 красавіка 1999

Віталь Тарас, Менск

Неўзабаве пасьля прыняцця дэкларацыі аб аў'яднанні Беларусі і Рәсей ў адзіную дзяржаву з пратэстам выступіла рада Саюзу беларускіх пісьменьнікаў. Аўтары заявы разглядаюць гэты акт як «рэальну пагрозу незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Стварэнніе адзінай расейска-беларускай дзяржавы будзе значыць на практыцы далучэнніе Беларусі да Рәсей».

Празь некалькі месяцаў пасьля выходу заявы рады ў «Народнай газэце» друкуеца заява ў адказ. У ёй гаворыцца, што «цяперашні крыававы разбой НАТО ў Югаславіі сьведчыць, што ваеннае агрэсіі ў Эўропе па-сапраўднаму супрацьстаяць можа толькі Рәсеха ды народы, зъяднаныя вакол яе. Дзе гарантывя, што пасьля Сэрбіі не наступіць чарга Беларусі?» У Беларусі ж, лічачы аўтары заявы, цяпер «робяцца актыўныя захады дзеля нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, захады дзеля кансалідацыі здаровых сілаў грамадзтва. Заява рады вядзе да расколу пісьменьніцкай грамады і аў'ектыўна садзейнічае тым, хто імкнецца любой цаной дэстабілізаваць абстаноўку ў рэспубліцы і ставіць за мэту не дапусціць яднаныня Беларусі і Рәсей».

Заяву падпісалі Іван Шамякін, Іван Навуменка, Таіса Бондар, Хведар Жычка, Георгі Марчук, Эдуард Скобелёў, Мікалай Чаргінец, Усевалад Якутаў ды іншыя – разам 63 подпісы. Адносна заявы рады намесніца старшыні Саюзу пісьменьнікаў Вольга Іпатава нагадала:

B.Ipatava: Заява была прынятая большасцю сяброў

рады. Як кіраўнік Саюзу, магу толькі сказаць, што я прымаю пад увагу ўсё тое, што кажа другая частка нашага Саюзу. Яна іншая, што і паказала галасаваньне падчас прыняцця заявы. Але, мяркую, што ніякага расколу мы ня ўносілі. Нашая пазыцыя грунтавалася на Канстытуцыі, якая гаворыць аб незалежнасці. Я пачалавечы вельмі зъдзіўляюся пазыцыі некаторых пісьменнікаў, якія цудоўна разумеюць, што адсутнасць беларускай мовы зынішчыць народ. Некаторыя людзі ўсё жыцьцё змагаліся за беларускую мову, яны ўсё жыцьцё пакутавалі за тое, што яны ў сваёй краіне былі для некаторых іх калегаў і супрацоўнікаў проста як белыя вароны — і раптам тут я бачу іхныя подпісы! Мне па чалавечы вельмі-вельмі горка.

У тэлефоннай размове з карэспандэнтам Радыё Свабода Васіль Быкаў даў ацэнку апошнім ініцыятывам расейскага ды беларускага кіраўніцтва адносна далучэння да беларуска-расейскага саюзу Югаславіі.

В.Быкаў: За ўсёй гэтай брутальнай акцыяй расейскага кіраўніцтва вельмі празрыста праглядаецца даволі не-прыгожая спроба Барыса Мікалаевіча Ельцина ўратавацца ад імпічменту, які яму нарыхтавала камуністычная бальшынія расейскай Думы. І гэта вельмі трывожна. Трывожна, калі кіраўнік дзяржавы страчвае ўласную палітычную волю і аддаецца на волю злых імпэрскіх сілаў. Што ж да беларускага кіраўніка, дык тое зусім зразумела. Пад урачыстымі абяцанкамі не дапусціць, каб беларускія хлопцы ехалі гінуць у гарачыя кропкі, вельмі проста ўся Беларусь можа пераўтварыцца ў тое, чым стала сучасная Сэрбія. Тады наўрад ці яе абароняць энтузіясты імпэрскіх аўяднанняў, тым больш нашы калегі-пісьменнікі, якія, падобна, за столькі гадоў міру зынебыліся безь вялікай вайны. Вельмі гэта сумна. І горка.

«ТОЛЬКІ СІЛА МАГЛА АБ'ЯДНАЦЬ НАРОДЫ Ў МЕЖАХ ТАТАЛІТАРНАЙ ДЗЯРЖАВЫ»

30 траўня 1999

Сяргей Навумчык, Прага

Васіль Быкаў ацэнывае першы Зыезд народных дэпутатаў СССР, які адбыўся ў траўні 1989 году.

В.Быкаў: Гэта была пара, калі ўпершыню пахінулася ўсеўладная сіла партыі бальшавікоў, зявілася надзея на паслабку рэжыму, на нейкія зрухі да лепшага ў занядбанай эканоміцы, яе вызваленія з-пад гнятлівой імпэрскай палітыкі і ўлады звыродлівага ваенна-правысловага комплексу. Мы бачылі, як імпэтна рванулася да праўды і справядлівасці пэўная, хай сабе ня большая, частка дэпутатаў. Усё ж тады тое таксама здавалася сілай, якая пасъля з розных прычынаў распалася, вырадзілася, капітулявала. А тады сапраўды яна здавалася пэўным гарантам лепшай будучыні.

Мы спадзяваліся, і з захапленнем слухалі выступленыні акадэміка Сахарава, юрыста Сабчака, гісторыка Афанасьевіча, шмат якіх прыбалтыйскіх дэпутатаў, а таксама нашых, беларускіх — незабыўнага Алеся Адамовіча, съцілага і заўсёды пераканаўчага Аляксандра Дабравольскага. У залі побач сядзелі аднадумцы — Шушкевіч, Габрусеў, Варонежцаў, Карніенка. Прабіцца на трывуну было няпроста з розных прычынаў, найперш патрэбная была рэкамэндацыя-дазвол кіраўніцтва дэлегацыі, якім тады традыцыйна зьяўлялася партыйнае кіраўніцтва. Яно ж праводзіла пэўную працу з дэпутатамі ў перапынках, у кулоарах, каб усе галасавалі і выступалі строга «ў духу» і «не падводзілі рэспублікі».

Зрэшты, з бальшынёй ня трэба было і працаваць — іх намэнклатурна-бальшавіцкая съядомасць ад нараджэння была скіраваная на карысць партыі, якой яны верай і праўдай служылі. Пра іншае яны і ня мысльлі,

як і бальшыня ў залі. Дыскусію выклікалі хіба вядомыя падзеі ў Тблісі ці ў Рызе, праблема пошуку сякеры пад лаўкай — вядомай змовы Рыбэнтропа-Молата-ва. Генэрал Радзівонаў, які ўчыніў вядомую крыававую лазню ў Тблісі, пасъля свайго выступу з трибуны быў сустрэты грымотнымі воплескамі і ўставаньнем усёй шматтысячнай залі. Менавіта гэтая падзея ўжо на пачатку панішчыла ўва мне ўсе хілья спадзяванкі на будучыню.

Ня толькі народ, нацыі Савецкага Саюзу не былі готовыя да кардынальных пераменаў у жыцьці грамадзтва, але і палітычная эліта цвёрда закасцянала ў сваіх страдаўніх імпэрскіх памкненнях. Яно й зразумела: толькі сіла магла аб'яднаць народы ў межах таталітарнай дзяржавы. Той сілай, вядома ж, была імпэрская партыя і яе славуты «шосты артыкул» Канстытуцыі. Гарбачоў, можа, інтынктыўна адчуваў тое і дужа неахвотна ішоў на адмену таго артыкулу. Але можна было зразумець і Гарбачова, калі мець на ўвазе тое, што адбылося трохі пасъля. У тым звязынцы, да якога ён належалаў, у якім пачаў перабудову, кожная хіба магла каштаваць жыцьця — ягонага асабістага, сям'і, усяго роду. Асабліва пасъля таго, як ён дамогся ядзернага разбраеняня і прадухіліў атамную вайну на Зямлі. Камуністы з генэральскімі лямпасамі, навукоўцы-атамнікі ў штацкім дараваць такога яму не маглі.

Гарантам неімпэрскай будучыні тады здаваўся высокі шызавалосы гігант, адкрыты апазыцыянэр камуністычнага цемрашальства, перад якім усе расступаліся ў кулюарах. Аднадумцы съпяшаліся паціснуць яго руку, вони съціскалі кулакі ў кішэнях. На яго спадзяваліся. Але, як паказаў досьвед, спадзяванкі — таксама цацанкі. Як чалавеку, так сама і нацыі трэба мець сваю галаву на пляцах. І гора тым, хто яе ня мае і пры канцы XX стагодзьдзе ўсё яшчэ шукае.

«ШАКАЛЯД Я ПАКАШТАВАЎ УПЕРШЫНЮ НА ВАЙНЕ...»

19 чэрвеня 1999

Аляксандар Лукашук, Прага

Васілю Ўладзімеравічу Быкаву 75 гадоў. Гэта амаль біблейскі тэрмін у нашым месцы і ў наш час — я маю на ўвазе ХХ стагодзьдзе і Эўропу.

— Васіль Уладзімеравіч, ці ў вас засталіся сябры-аднагодкі?

— Вядома, ёсьць яшчэ пакуль што. Хаця, як вядома, тэрмін жыцьця або сярэдні ўзрост увесь час падае, асабліва ў Беларусі — ужо, здаецца, мужчына жыве менш за 60 гадоў. Але ўсё ж яшчэ з тых часоў засталіся нейкія рэлікты — найперш у літаратуры. Вось, скажам, нядаўна ў Расеі шырокая сьвяткавалі 75-гадовы юбілей Віктора Астаф'ева, трошкі раней — вэтэрана і пісьменьніка Грыгорыя Бакланава. Паміж імі — майго сябра, расейскага літаратуразнаўцы і крытыка Лазара Лазарава. Ну, і ў Беларусі таксама ёсьць, хаця натуральна, што гэты ўзрост — ня толькі біблейскі тэрмін, але і біблейскі ўзрост.

— Гэта якраз «франтавое пакаленне» — тыя, хто нарадзіўся ў 1923–24 гады і вярнуліся з вайны толькі з адсоткі.

— Так, тро з сотні. Таму яны цяпер жывуць ня толькі за сябе, але і за тых, каму ня выпала такай шчасльтай долі.

— Вы ўсё ж лічыце, што гэта шчасльце?

— Жыцьцё — гэта самы вялікі Божы дар, гэта вялікае шчасльце, вышэй за яго нічога быць ня можа на Зямлі.

— А што ў жыцьці вам самому падаеца найбольш істотным, што давала вам найбольшае адчуваньне шчасьця?

— Я тут магу ўспомніць толькі адзін момант. Ён сапраўды памятаецца мне добра, і гэта незвычайнае адчуваньне, якога ні да таго, ні пасъля не было. Можа таму, што для мяне асабіста жыцьцё ўвогуле было маладаснае. І гэта — Дзень Перамогі, як скончылася вайна, вось тыя нейкія два дні, 8 і 9 траўня 1945 году. Тады я раптам адчуў пераход ад вайны да міру. Гэта было незвычайнае, нязьведанае раней пачуцьцё ўзынёсласці, шчасльівасці, якой ужо пасъля перажывала не даводзілася.

— Эта было інтymнае пачуцьцё?

— Амаль што інтymнае. Ну, хаця, вядома, яно стасавалася з пачуцьцём народаў Эўропы, Амэрыкі — гэта была ўсеагульная эўфарыя, якая захапляла і індывідуальна кожнага.

— А такія гістарычныя значныя падзеі, на якія таксама рэагавала ўсё грамадства, — съмерць Сталіна або правал путчу 1991 году — наколькі яны былі эмацыйна важныя для вас?

— Эта таксама было важна, але параўнань іх з Днём Перамогі немагчыма. Я памятаю, я тады быў у войску, на Далёкім Усходзе, калі памёр Сталін. Натуральна, я, даведаўшыся, у думках сказаў нешта накшталт: «Слава Табе, Божа. Можа, цяпер што зьменіцца». Але побач каля мяне быў мае сябры, якія зрабіліся вельмі пахмурныя, а некаторыя нават плакалі. Так што тут радасць адносная — унутры я прынамсі ведаў, што гэта так павінна быць і гэта да лепшага, я быў у гэтым упэўнены, але паколькі навакол не быў ў гэтым упэўнены, то і мая радасць была няпоўная.

— Якія былі вашыя «дачыненныі» са Сталіным падчас вайны?

— Я думаю, што ніякіх. Абсалютна. Таму што я быў надта маленькі чалавек, каб ягоныя ўчынкі, жыцьцё нейкім чынам уплывалі на мяне. На мяне ўплывалі больш празаічныя людзі — блізкія да мяне начальнікі і вораг. Ад іх залежаў мой лёс і маё жыцьцё кожную сэкунду, кожны дзень. А што там Сталін... Я скажу, што (я пра гэта пісаў) ягонае значэнне разъдзымулі пасъля вайны, у рамках эўфарыі перамогі. А ў часе вайны — ну, былі, безумоўна, загады Сталіна, узнагароды, усё такое, а як ён камандаваў там — пра гэта мы на фронце мала што ведалі й мала адчуваўлі. У мяне дагэтуль ёсьць такое адчуваньне, што ў вайсковых справах ён быў абсалютны прафан, хоць і стараўся вучыцца і чаму-нічаму навучыцца ад генэралаў, што стаялі бліжэй да яго.

— Васіль Уладзімеравіч, вам ужо на год болей, чым пратрываў СССР. Ці вы спадзяваліся калі-небудзь, каб так магло стацца — што ня вы будзеце часткай савецкай гісторыі, а сама савецкая дзяржава будзе толькі часткай вашай асабістай біографіі?

— Прызнацца шчыра, я ніколі на гэта не спадзяваўся. Я лічыў, што гэтая імперыя пабудаваная на многія дзесяцігодзьдзі, хаця я й не жадаў ёй удачы, шчасця і доўгіх гадоў, але мяркуючы з таго, што мы перажывалі, чаму былі съведкамі — нельга было прадбачыць яе таго, хуткага развалу. Але, відаць, нейкія працэсы, незаўажныя для простага чалавечага вока, чалавечага разуму, адбываліся ўсярэдзіне, працэсы, якія раптам выбухнулі як брызантная граната — усё разынесла на кавалкі. Значыць, гэтае ўнутранае, спонтаннае напружаньне было вельмі вялікае, але зьнешне яно не выяўлялася.

— Вы кажаце, што не жадалі добра гэтай систэмэ. А

калі асабіста вам стала ясная прырода гэтай зьявы, яе нялюдзкасць?

— Як ні дзіёна, гэта для мяне стала ясна вельмі й вельмі рана, яшчэ ў школьнім, дзіцячым узроўніце. Я жыў ва Ўсходняй Беларусі, каля Вушачы, за два кіляметры ад мяжы з Польшчай. У нас там гэты ўціск быў падвойны — калектывізацыя, раскулачваньне, рэпрэсіі праводзіліся як органамі НКВД, так і памежнымі войскамі. І таму я ў гадоў дзесяць-дванаццаць ужо чуў чалавечы плач, стогн, размовы мужыкоў — і тады ўжо адчуваў, што гэтая ўлада нялюдзкая. Я, канечно, быў далёкі ад палітыкі і нічога ня ведаў пра беларускую інтэлігенцыю — гэта адбывалася ў вялікіх гарадах. І ўсё ж да мяне, да маіх эмоцыяў, да майго розуму даходзіла перш за ўсё тое, што адбывалася ў маёй вёсцы, а таксама ў мястэчку, у мяёй школе, калі арыштоўвалі маіх настаўнікаў і зьнішчалі. Дырэктара, памятаю, пасадзілі, які мне некалі яшчэ гамашы купіў, бо я быў босы... Ну і калектывізацыя. Але больш за ўсё — гэта галеча і голад, таму што як толькі адбылася калектывізацыя, пачаўся голад...

— А вы галадалі?

— Натуральна, кожны год.

— А што ў вас было дома?

— Што дома было? Была карова, яна ратавала. Але, зноў жа, трэба было здаць — і малако, і мяса, і масла, і яйкі, і яшчэ пазыкі розныя. Таму, скажам, было цяжка вучыцца, бо, напрыклад, недзе ў канцы 1930-х гадоў перасталі даваць падручнікі, трэба было купляць, а на падручнікі грошай не было — бо апроч падаткаў, страхоўкі, яшчэ быўлі пазыкі.

— А што было самым смачным пачастункам у дзяцінстве?

— Ну, тыя прысмакі, якія звычайна бываюць у сялянскай хаце — малако, тварог, съмятана.

— А з крамы было што-небудзь у хаце?

— Нічога абсолютна, што магло быць з крамы... Гэта цяпер сяляне ідуць у краму па хлеб там, ці што яшчэ. А ў той час у крамах нічога не было, сялянства было на самазабесцячэныні. А яшчэ гэтае сялянства забяспечвала горад.

— А калі вы ўпершыню пакаштавалі цукеркі ці шакаляд?

— Шакаляд я пакаштаваў упершыню на вайні. Гэта быў трафэйны шакаляд, нямецкі. А цукеркі быўлі ў сяльмагу — «падушачкі», 40 капеек сто грамаў. Але ж 40 капеек...

— Пытаньне пра літаратуру. Што такое ўвогуле літаратура, у чым для вас яе сэнс?

— Некалі (яшчэ гадоў, можа, дзесяць таму) я сказаў бы вельмі проста: у літаратуры вялікая і вельмі важная місія. Але цяпер, як вядома, нашыя «грамацеі» — ня толькі нашыя, але й заходнія — дайшлі да той думкі, што як у жыцці няма ніякага сэнсу, так сама няма сэнсу і ў літаратуры. Літаратура гэта проста, кажучы парамескі, «досужее времяпрепровождение», забава на ўікэнд і ня больш за тое. Я ўсё ж думаю, што гэта ня так. Можа, літаратура цяпер і сапраўды страчвае свой сэнс і сваё значэнне, але некалі яна значыла вельмі шмат — недзе з часоў Асьветніцтва, з XVIII стагодзьдзя, а можа і яшчэ раней — з часу, калі менавіта літаратура была сродкам пашырэння хрысьціянства. Я думаю, што літаратура ў той час значыла вельмі шмат, найперш у сэнсе выхаваныня хрысьціянскай маральнасці. Пасъля яе значэнне зъмянілася, ня ўся яна існавала пад нейкім дадатным знакам. Выкарыстоўвалі яе і злыя антычалавечыя сілы.

— А калі вы самі ўпершыню адкрылі Біблію, і якое месца ў вашым жыцьці займала і займае гэтая книга?

— Я не скажу, што яна займае ў майм жыцьці вялікае месца, таму, відаць, што я ўсё ж яе адкрыў позна. Мы адкрылі яе недзе на пачатку 1960-х гадоў, калі былі ў Рыме. Мы пайшлі там зь сябрамі ў бок плошчы Святога Пятра і зайшлі там у адну крамку з рэлігійнымі таварамі. Мы спыталіся: ці можна ў іх купіць Біблію? Натуральна, Біблія ў іх была, але па-лацінску, на нейкіх іншых мовах, а нам трэба было хоць бы па-расейску. И вось адзін служка пайшоў, недзе пашукаў і нарэшце прынёс Біблію на ўкраінскай мове. Вось гэтая Біблія на ўкраінскай мове была першая, якую я прачытаў.

— Раней у вас нават не было магчымасці здабыць гэту книгу?

— Натуральна, не было магчымасці. Праўда, пасыля мне падаравалі (ужо ў Менску) Біблію на расейскую мове, але, як я зразумеў, гэта была книга з таго «біблейскага запасу», які наша мытня рэгулярна выгружала ў турыстаў, якія ехалі з Захаду і везлі з сабою Біблію. И вось так яны часам траплялі замест вогнішча ці макулятуры «ў людзі», і гэткім чынам сябры мне падаравалі Біблію.

— А што вы разгортаеце часьцей — Новы ці Стары Запавет?

— Усё ж Новы Запавет — там шмат важнага, і трэба гэта ведаць. Іншая справа, калі мы ўжо закранулі гэтую тэму, усё ж калі ўжо стала магчымым далучыцца да гэтага багацьця, працэс гэтых запазыніўся. Як заўсёды, мы спаўняемся. Быў нейкі перапынак, калі рэлігійная традыцыя разарвалася, і цяпер робяцца намаганыні аднавіць, рэстаўраваць рэлігію ў жыцьці нашага грамадства, але я думаю, што гэта вельмі складана і незваротна. Відаць, рэлігія — такая справа, якая ня церпіць

нейкага разрыва. А ў нашай гісторыі разрыў быў даволі вялікі, і наступнае пакаленне ўжо ня мае традыцыі рэлігійнага выхавання, як бы іх ні прымушалі або ні заахвочвалі да царквы ці да касыцёлу — наўрад ці яны туды пойдуць, я маю на ўвазе моладзь.

— Васіль Уладзімеравіч, часам пра літаратараў гавораць (і шмат хто з гэтым пагаджаецца), што пісьменнік усё жыцьцё піша адну книгу. Ці вы пагаджаецца з гэтым поглядам?

— Я думаю, што гэты пастулят вельмі адносны. Калі пісьменнік сапраўды доўга працуе, шмат піша, то ён ня можа пісаць адной книгі. Ён проста фізычна ня можа — і ў эстэтычным пляне таксама, і ў ідэйным. Бо, як вядома, чалавек мяняецца, ягоная перакананыні зьменлівия, час дзейнічае па-рознаму. Таму было бы нават жахліва, калі б ён быў такі ўпарты і трymаўся нечага аднаго як съляпы за плот.

— Вы — прыклад таго, што за адно не трymаецеся. Сённяня гавораць пра новага Быкава, згадаем тут хоць бы прыпавесцьці — «Сыцяна», «Музыка», «Тры слова на-мых» ды іншыя, што гучалі на Радыё Свабода. Чым вас вабіць даволі нямодны, паўзабыты жанр прыпавесцьці? Ці не кампраміс гэта паміж мастацтвам і публіцисты-кай?

— Можа быць, гэты жанр і нямодны, але мне здаецца, што ён вельмі ёмісты. Я ня ведаю, якім чынам — я нават не стараўся ўсьвядоміць ягонай тэхналёгіі, проста некаторыя рэчы, якія мне здаюцца цікавымі або неапрацаванымі ў літаратуры, яны найлепшым чынам выкладаюцца менавіта ў гэтым жанры. Бо жанр гэты ля-канічны і вельмі ёмісты. Можа, гэтыя ля-канічнасць і ёмістасць харектэрныя і пэўнаму ўзросту. Малады чалавек больш схільны да эпікі, а ў майм узросце хочацца нечага канкрэтнага, ёмістага і паглыбленага. Я не

хачу тут праводзіць якіх-небудзь паралеляў, але ўспомнім хоць бы Талстога, які пры канцы жыцця быў ня супраць казкі і прыпавесці — ляканічных і ёмістых жанраў і ляканічнага стылю.

— *А што з напісанага найбольш дарагое сёньня? Ці гэта кожнага разу нешта рознае?*

— Такое пытанье задаюць звычайна і даволі часта. Я скажу, што я проста пра гэта ня думаў. Нейкую няўдалую реч я мог бы назваць, але з эгайстычных меркаванняў ня буду гэтага рабіць. А што самае дарагое — я ня ведаю. Звычайна, калі пішаш — дык тое, што пішаш, і ёсьць самае дарагое. Але калі напішаш, вельмі хутка прыходзіць ацверазенъне, і бачыш хібы новага твору.

— *Вы кажаце: «прыходзіць ацверазенъне». Ці азначае гэта, што ў працэсе пісаньня чалавек знаходзіцца ў іншым стане, крыйху апантаным?*

— Я не скажу, што я пішу ў апантаным стане, але ўсё ж і галава занятая проблематыкай, образнай систэмай — tym, над чым працуеш.

— *Цяпер пытанье пра тэхналёгію, пра сакрэты пісання. Калі вы пішаце, ці для вас важны гук, посязь паміж словамі, рытм фразы — ці вы больш задумляецеся над іншымі катэгорыямі?*

— Рытм фразы — важная справа, ня толькі для паэзіі, але й для прозы. Ёсьць пэўны рытм, які вымагае свайго стаўленъня да слова.

— *Ён дыктуе сэнс?*

— Сэнс?

— *Так, нават разьвіцьцё сюжэту — з тых фразаў, што вы пішаце, з тых смытуацыяў ці вынікае для вас нешта нечаканае? Яны дыктуюць?*

— Ну, я не сказаў бы. Рытм дыктуе вобразную систэму ў межах абзацу. Вось абзац мае нейкую сваю заканамернасць, прадвызначанасць, і калі, скажам, абзац пачаўся зь нейкай думкі, дык на нейкай процілегласці ён павінен і закончыцца. Звычайна гэта ідзе паводле схемы «так — так, але — але». Хаця тут могуць быць розныя варыянты.

— *У вас шмат якія творы пачынаюцца, я б сказаў, з музычнай фразы, якая задае танальнасць твору. Першая фраза ваших твораў бывае вельмі складаная і вельмі неўпадковая.*

— Так, першая фраза вельмі важная. Ну, гэта звычайна. Пра гэта, памятаю, некалі пісаў і Бунін, і іншыя пісьменнікі. Яна настройвае, таму вельмі важна выбраць танальнасць першай фразы ў адпаведнасці з ідэяй усяго твору.

— *А першая фраза сапраіды пішацца першаю, ці яна часам зьяўляеца пазней?*

— Не, звычайна я над ёй думаю даўжэй, чым над іншымі, і яна павінна зьявіцца першай. Калі яна няўдала зьявіцца, то прыходзіцца пасціля перарабляць. Бо ж яна вызначае ўсё наступнае.

— *Пытанье пра мову. Ваш блізкі сябар Алесь Адамовіч пісаў і па-беларуску, і па-расейску; ваш знаёмы Чынгіз Айтматаў — толькі па-расейску; вы — толькі па-беларуску. Чаму?*

— Толькі па-беларуску я пішу прозу. Публіцыстыку, артыкулы — я многа напісаў і на расейскай мове. Чаму так? Гэта элемэнтарна проста. Па-першае — я беларус, мая родная мова — беларуская. І хоць я ў юнацтве, у маладыя гады ня жыў у Беларусі і ня чув беларускага слова — 15 гадоў, у вайну і пасціля вайні, калі я пачаў займацца літаратурай, была пэўная праблема — на якой

мове пісаць. Але гэтая проблема вельмі хутка вырашылася. Я зразумеў (і я думаю, што, дай Бог, гэта было правільна, і, на шчасьце, я зразумеў гэта рана), што толькі родная мова можа найлепшым чынам паслужыць у гэтым сэнсе ў літаратуры.

Рассейская мова — яна, вядома, багатая, выдатным чынам распрацаваная ў літаратуры, але ўсё ж беларусу яна не такая паслухмяная, як родная. Гэта зразумела і натуральна. Таму, калі я пачынаў у літаратуры, мне нават не давялося перавучвацца. Нейкім чынам гэтая родная моя беларуская мова паклалася вельмі лёгка на маю душу, хаця я шмат гадоў ёю не карыстаўся, і ўсё пайшло натуральным чынам.

— Вы самі перакладаеце свае тэксты. Чаму? Вы ня можаце знайсьці добраага перакладчыка?

— Так, менавіта так. Як ні дзіўна, расейскія людзі — ня толькі літаратары — кажуць, што яны выдатна разумеюць беларускую мову, і гэта ўвогуле правільна, зразумець яе лёгка. Але вось расейскіх перакладчыкаў (ня толькі ў мяне, я ня ведаю, у каго яны яшчэ ёсьць у беларускіх літаратараў) — няма... Некалі я карыстаўся чужымі паслугамі — звычайна гэта былі беларусы, якія жылі ў Маскве і ведалі абедзьве мовы, напрыклад, Міхаіл Васільевіч Гарбачоў, мой першы перакладчык. І тым ня менш, гэтыя пераклады былі, мякка кажучы, недастатковыя, і я быў вымушаны ўзяцца за гэтую спрабу сам, бо праста тыя перакладчыкі, да каго я яшчэ звязтаўся, не скажу, што яны рабілі дрэнныя пераклады, але іхныя пераклады мяне не задавальнялі. Хоць я мо і сам раблю іх недасканалымі — гэта напэўна так, я гэта адчуваю. Але я перакананы, што ў мяне гэта атрымліваецца лепш.

— Тоё, што вы гаворыце, пацьвярджаеца практикай. Пераклады ў 1930-я гады былі вельмі папулярным спосабам выжываньня для вядомых расейскіх паэтаў. І вось

зь беларускай яны ўзяліся перакладаць літаральна па адным вершы — ёсьць адзін верш у перакладзе Ахматавай, адзін верш у перакладзе Цвятаевай, адзін у перакладзе Пастэрнака, адзін — Таркоўскага. І ўсё. Паспрабавалі й далей не пайшли, нешта ім беларуская мова не давалася.

— Яна і ня можа давацца. Гэта яшчэ Бунін некалі пісаў, што перакладаць з блізкіх моваў вельмі цяжка, амаль немагчыма. Гэта лёгкасцьць ілюзорная. Здаецца так, што ўсё зразумела, а на справе тут ёсьць нейкі эзатэрычны сэнс, нейкія таемныя проблемы, якія пры такой зынешніяй близкасці робяць дзіяве мовы несумяшчальнымі.

— Вы амаль дзесяць гадоў устрываліся ад публічнага абмеркаванія проблемы беларускага правацісу, дыскусіяў на тэму тарашкевіцы і наркамаўкі. Ваш зборнік «Сыцяна» выйшаў на тарашкевіцы, і свае новыя тэксты, наколькі я ведаю, вы таксама адразу пішаце на тарашкевіцы. Гэта ваш адказ?

— Я пішу на тарашкевіцы, бо мае творы чытаюцца на Свабодзе ў гэтым правапісе. Хаця я скажу, што ўнутрана, як аўтар, я ўсёй душою за гэта: тарашкевіца — правапіс болей беларускі, ён адпавядае беларускаму моўнаму мэнталітэту больш за наркамаўку, гэта безумоўна. І ўсё ж я лічу, што зь пераходам на тарашкевіцу ў нас паспяшаліся. Цяпер ня той час, бо ёсьць вельмі вялікая небяспека таго, што мы, беларусы, можам навогул застасцца без нармальнай агульнапрынятай граматыкі.

— Вам належыць фраза-прысуд: «Беларусы спазніліся на свой цягнік». Гэта вы сказали ўжо даволі даўно. Як вы глядзіце на сітуацыю сёньня?

— Ну, я гляджу, што так яно і ёсьць. Жыцьцё, пацьвярджае, што спазненъне гэтае — ня толькі факт, які адбыўся, гэтае спазненъне ўсё замацоўваеца гісторыяй.

— Вяртаючыся да літаратуры: калі гаварыць пра васі съпіс для чытаньня, хто зь пісьменьнікаў мае для вас большае значэнне? Чым вызначаеца вашае кола чытаньня?

— Сёньня нават цяжка сказаць. Сёньня я чытаю выпадкова, галоўным чынам часопісную літаратуру — беларускія і расейскія часопісы, тут ёсьць такая магчымасць, у Фінляндыі. У Беларусі не было. Як вядома, там цяпер поўны ералаш, асабліва ў расейскай літаратуры — там ёсьць усё, і добрыя творы, і постмадэрнізм, якога я не могу прыніяць, хаця ў пэўных адносінах, што да майстэрства — нічога ня скажаш, сучасныя пісьменьнікі пішуць проста выдатна. Тут у Фінляндыі я хачу трошкі пазнаёміцца і зь фінскай літаратурай, якая ў нас абсалютна невядомая. Натуральна, што гэта можна зрабіць толькі ў перакладах — з того нямногага, што перакладзена на расейскую мову, а таксама і на беларускую. Напрыклад, наш перакладчык Якуб Лапатка пераклаў два раманы Пэнтці Хаанпяя, яны выйшлі свайго часу ў «Мастацкай літаратуры». Таксама я нядаўна прачытаў вялікі раман пра мінулу вайну Вяйнэ Ліны «Невядомы салдат». Яшчэ што-нішто Юхана Рунэберга, аўтара іхнага нацыянальнага гімну. Зъбіраюся прачытаць ляўрэата Нобэлеўскай прэміі 1939 году празаіка Франса Сылянпяя пра грамадзянскую вайну.

— Васіль Уладзімеравіч, вы ўжо год пражылі за мяжой. Як вы ацэніваеце творчыя вынікі гэтага году?

— Трэба лепш і больш. Я вельмі напружана папрацаваў лета, восень і зіму, а вясной трошкі мой імпэт зьнізіўся — зь некаторых прычынаў, якія маюць дачыненьне не да літаратуры, а хутчэй да палітыкі.

— Дык, нягледзячы на тое, што «ўзяты» вы былі «ад роднай хаты», гэта не паўплывала на вашую праца-здольнасць?

— Не, наадварот! Пісьменьніку што патрэбна — чисты аркуш паперы і ціхі куток. Якраз папера тут ёсьць, нават кампутар зъявіўся, і ціхі куцік забясьпечаны, хаця мая кватэра над піўным барам — літаральна пада мной, пад маёй лёджаій піўны бар. Але — што значыць фінская нацыянальнасць! — ціха. У гэтym бары на тратуары стаяць столікі, там заўсёды сядзяць людзі зь півам і п'юць, але я ніякага гоману не адчуваю. Ну, нешта яны паціху размаўляюць, а то звычайна сядзяць моўчкі і цягнуць сваё піва.

— I як фінская піва?

— Піва фінскаяе, канечне, саступае чэскаму і німецкаму і эўрапейскому навогул. Горшое піва. Але лепшае за беларускае. А саме галоўнае, што там ня ведаюць гэтых самых піўных катастрофаў, якія здараюцца ў постсавецкіх краінах.

— Ці зъмяніліся вашыя погляды на зъяву эміграцыі — i эміграцыі для пісьменьnika? Наколькі гэты стан катастрафічны, цi, можа, гэта не ўплывае на творчасць?

— Я б сказаў, што гэты стан не катастрафічны, хоць у кожнага свой канкрэтны выпадак. Але ўсё ж я скажу, што паводле закону Божага і чалавечага трэба жыць дома. Шкада, што не заўсёды і ня ўсім выпадае такое шчасьце — у залежнасці ад таго, які дом. Бывае так, што эміграцыя — гэта шчасьце, паратунак. Хоць у ідэале паратункам і шчасьцем павінен быць дом, радзіма, бацькаўшчына.

СЛОВЫ ВАСІЛЮ БЫКАВУ НА ЮБІЛЕЙ

19 чэрвень 1999

Рыгор Барадулін, Менск

На 19 чэрвяня

Ратай, бацькам тваім зямны паклон,
Што ўзгадавалі сына Беларусі,
Усім тваім крыўдзіцелям — праклён,
Хто не з табой — той з д'яблам у хаўрусе.
Са дна вазёраў памяці званы
Зъвіняць, каб разбудзіць былую славу.
Бог выбавіў цябе з агню вайны,
Каб ты штодня змагаўся за дзяржаву.
Дзяржава беларуская ў вяках
Закратаваная балочым крацьцем.
Насіць бы кожны сказ твой на руках —
А мы цябе, як скарб, бяздумна трацім.
Хай ходзіць на шалёнай галаве
Лапцюжнік, што дарос да чаравікаў.
Ёсьць беларусы, Беларусь жыве,
Пакуль жыве у кожным сэрцы Быкаў!

Сяржук Сокалаў Воюш, Прага

Асьцё сабраўшы у сувоі,
Ачысьціць ніву час-дажынец,
І вернецца з чужыны свой,
І сыдзе з дому прэч чужынец.
Не пад ярмом, не пад рызьём,
Да зорак дойдзэм церазь церні,
І ні асфальт, ні сухазём
Ня зьнішчаць кінутага зерня.

**УЛАДЫ БЕЛАРУСІ ПРАІГНАРАВАЛІ 75-ГАДОВЫ
ЮБІЛЕЙ НАРОДНАГА ПІСЬМЕНЬNIKA
ВАСІЛЯ БЫКАВА**

24 чэрвень 1999

Альгерд Невяроўскі, Менск

Ніводзін дзяржжаўны чыноўнік не прыйшоў учора ў менскі Дом літарата, дзе пісьменнікі і чытачы арганізавалі вечарыну з нагоды юбілею.

Плянавалася, што ўдзел у гэтым мерапрыемстве возьме сам пісьменнік, які ўжо больш за год жыве і працуе ў Фінляндыі. Аднак пазней высьветлілася, што гэта не зусім так. Як паведаміў вядучы вечарыны, галоўны рэдактар часопісу «Полымя» Сяргей Законьнікаў, які нядаўна сустракаўся з Васілем Быковым у Бэрліне, магчыма, што Васіль Уладзімеравіч прыедзе ў Беларусь трохі пазней. Цяпер ён ездзіць па Фінляндыі і праvodзіць творчыя сустрэчы з фінскімі чытачамі — творчасць пісьменніка добра вядомая ў гэтай краіне. Па-водле словаў Сяргея Законьнікава, Васіль Быкаў адчувае сябе значна лепей, ён шле вітаныне ўсім сябрам, знаёмым і проста прыхільнікам.

На вечарыне ў менскім Доме літарата гаварылася шмат цёплых словаў пра пісьменніка. Але, як падкрэслівалі шмат якія выступоўцы, казаць нешта новае пра Быкова цяжка. Усё самае добрае пра яго ўжо сказана, галоўным чынам — чытачамі як у Беларусі, так і ва ўсім сьвеце. Выступоўцы больш падкрэслівалі іншую акалічнасць: Васіль Быкаў, можа, таму і зъехаў у працяглую камандзіроўку за мяжу, што ня мог цалкам зреалізаваць свайго творчага патэнцыялу на радзіме.

Найбольш дакладна ахарактарызываў стаўленье ўладаў да Быкова ягоны сябра паэт Генадзь Бураўкін. Па-водле ягоных словаў, хамская, неадукаваная і нахабная

ўлада можа займацца чым заўгодна — інтэграцыяй, дапамогай праваслаўным сэрбам, спартовымі шоў ды іншымі прапагандавымі акцыямі, але дачакацца ад яе хапя б некалькіх словаў павагі і ўдзячнасці на адрес Быкава ці Янкі Брыля, які нядаўна адзначаў сваё 80-годзьдзе, немагчыма. Быкаў і Брыль — прыхільнікі цывілізаванай, эўрапейскай, дэмакратычнай Беларусі. А ў прэзыдэнта Лукашэнкі і ў ягоных чыноўнікаў зусім іншыя пляны адносна нашай бацькаўшчыны, — дадаў Генадзь Бураўкін.

Таму, паводле словаў Бураўкіна, А.Лукашэнка лічыць больш важным павіншаваць калектыв расейскай парламэнцкай газэты зь першай гадавінай з дня выхаду, чым згадваць пра Васіля Быкава. На думку Бураўкіна, галоўнаму рэдактару гэтага друкаванага органу Дзярждумы, былому літаратурнаму паплечніку Быкава, пісьменніку Юрью Бондараву павінна быць сорамна за такое віншаваньне ад А.Лукашэнкі.

Адзіная дзяржаўная структура, якая павіншавала Васіля Ўладзімеравіча зь юбілеем — выдавецтва «Мастацкая літаратура». Шэф выдавецтва Георгі Марчук — той самы, які два гады таму адмовіўся рыхтаваць да друку зборнік апавяданняў Васіля Быкава «Сыцяна», на імпрэзу не прыйшоў. Замест яго выступаў супрацоўнік выдавецтва і лідэр беларускіх курдаў Г.Чарказян, які паведаміў прысутным, што да юбілею Быкава «Мастацкая літаратура» выдала зборнік ягоных аповесьцяў пад назвай «Знак бяды». Выказаў Г.Чарказян і сваё меркаваньне адносна стаўлення ўладаў да асобы Васіля Быкава. На ягоную думку, беларускія чыноўнікі яшчэ праста не дараслыі да таго ўзроўню, каб ацаніць такіх творцаў як Быкаў.

«СЪВЕТЛЫ І НАДТА ЧАЛАВЕЧЫ ГЕНІЙ»

17 ліпеня 1999

Аляксандар Лукашук, Прага

Да 100-годзьдзя Эрнэста Гэмінгуэя.

Для вялікай літаратуры межай не існуе: Эрнэст Гэмінгуэй пры канцы XX стагодзьдзя застаецца актуальным для Беларусі.

Гаворыць Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Даўно вядома: у мастацкім творы кожны бачыць тое, што хоча бачыць, прачытае тое, што хоча прачытаць. А таксама, мабыць, што можа, умее, на што здольны, чаго не хапае яму ў ягоным палітычным, эстэтычным, паўсядзённым бытаваньні. Паваеннаму пакаленню маладых творцаў тады не хапала праўды пра нашу крывавую вайну, і мы шукалі яе — дзе толькі маглі знайсці. Ведама ж, у нашай літаратуры, зъменшанай сацрэалізмам, тae праўды было няшмат, куды болей яе вынікала з замежнай, найперш эўрапейскай літаратуры. І як ні дзіўна, неабавязкова той, што грунтавалася на досьведзе другой усясьветнай вайны, але і на досьведзе першай, знайшліся агульныя — так бы мовіць, універсальныя моманты, найперш у Рэмарка і Гэмінгуэя, якія напачатку нават зъянтэжылі нас пранізлівай аголенасцю сваёй ваеннае праўды. Але яны не зъянтэжылі савецкіх ідэалягічных наглядчыкаў, якія адразу ж згледзелі немалую небяспеку іхных мастацкіх пазыцыяў і забілі ў званы ідэалягічнай трывогі. Аднак было позна: яны штосьці прамінулі — у сьвеце ўжо гучалі іншыя званы, у тым ліку і вядомы раман вялікага амэрыканца, які мы чыталі ў самвыдаце, яшчэ да таго, як ён, знявetchаны і скарочаны, выйшаў з бальшавіцкай друкарні ў Москве.

Разумны чытач мог там заўажыць многае з таго, што

ўвогуле было нам знаёма, але як сълед не засвоена нашай літаратурай, нашай грамадзкай съядомасцю. Найперш, бадай, гэта мэтафізычная еднасць чырвона-га з карычневым, іхная прагматычная паяднана-сьць у бязылітасным супрацьстаянні і зацятай барацьбе за ўсясьветнае панаваньне. Выдатныя былі й іншыя творы вялікага амэрыканца — антываенны раман «Бывай, зброя!», элегічнае «Свята, якое заўжды з табой», «За ракой, у зацені дрэваў», мэтафарычны «Стары і мора». Але «Па кім звоніць звон» — быў як съветлы падарунак нашай замшэлай сацыялістычнай съядомасці ў яе нечаканым прас্তрэваньні на сярэдзіне XX стагодзьдзя. Так ці інакш, тое не магло не адбіцца на нашай вайсковай, так званай «лэйтэнантскай» літаратуры, пэўнай частцы беларускай прозы, за што шэраг гадоў яна наслухалася папрокаў у «рэмаркізме», «гэмінгуэйшчыне» ды іншых «тлятвортных упłyвах буржуазнай літаратуры». А на маю думку, дык то былі дабратворныя і вельмі гуманістычныя ўплывы, якія пэўным ідэйным водгульлем ратавалі гонар нашай змарнаванай літаратуры. І дзякую за тое вялікаму Гэму, за яго съветлы і надта чалавечы геній, які дапамагаў жыць, съведчыў, вучыў і натхняў, якасцяў якіх усё мене ў сучаснай постмадэрнісцкай камэрцыйнай літаратуре, і безъ якіх сучасная літаратура пераутвараецца ў пустую забаўку. У Гэмінгуэя хапала і забавак, але былі і боль, і розум, а галоўнае — у кожным творы білася добрае і вялікае сэрца гуманіста.

**«ПАДПІСАНЬНЕ САЮЗНАЙ ДАМОВЫ — ГЭТА
ГЕНАЦЫД БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ»**

8 сінегня 1999

Сяргей Навумчык, Прага

Падпісаньне новай саюзной дамовы адбылося ў Крамлі. Барыс Ельцын назваў гэта гісторычнай падзеяй. А Аляксандар Лукашэнка заявіў, што гэта толькі чарговы этап інтэграцыі і налета распрацаваная яшчэ адна саюзная дамова. Каля дваццаці актыўісту Беларускага Народнага Фронту перакрылі менскі праспект Скарыны на знак пратэсту супраць падпісаньня ў Маскве беларуска-расейскае дамовы. Мы звярнуліся па камэнтар да Васіля Быкава.

— Васіль Уладзімеравіч, ад імя нашых слухачоў віншу ю вас з прысуджэннем прэміі «Трыумф», з тым, што чарговы раз і вашыя заслугі літаратурныя, і вашия маральныя якасці прызнаныя. На гэты раз у Маскве, у Рәсей.

— Дзякую, вядома. Прэмія — яна прыемная для мастака, для літаратара. Тым больш, у наш час, калі літаратурная праца ўзнагароджваецца вельмі сыціпла, гэта вядома. Але тут прэмія выклікае розныя асацыяцыі — і галоўныя, і пабочныя. Тым ня менш, я думаю, што цяпер праста не выпадае гаварыць пра гэта. Што ж, я ўвогуле ўдзячны за тое, што літаратурныя слаі Рәсей прызначалі маю творчасць пэўным чынам, вельмі канкрэтным чынам. Дзякую ім.

— Ці вы ведаеце, што сёньня адбылося падпісанье саюзной дамовы?

— Так, ведаю. Я ўжо шмат разоў гаварыў пра маю пазыцыю на гэты конт. Канечно, гэта ня толькі сумная справа, гэта ўвогуле злачынства стагодзьдзя. Гэта, безумоўна, генацыд беларускай нацыі — канец яе гісторыі.

Інакш да гэтага паставіцца нельга. Беларусаў і так гісторыя крыўдзіла на працягу многіх стагодзьдзяў. З XVII стагодзьдзя як страціла незалежнасць нашая дзяржава, так яна гэтую дзяржаўнасць толькі пад канец XX стагодзьдзя набыла, выпадкам. І гэтага шанцу не ўдаеца выкарыстаць.

Я думаю, што цяпер, калі многія і заходнія розумы, і нашыя таксама знаходзяцца ў нейкай прастрацыі з прычыны гэтага аб'яднання, аншлюсу, дык празь нейкі час прыйдзе ацверазеньне, і ўсё гэта будзе ацэнена вельмі выразна. Гэтая выразнасць заключаецца ў тым, што канчаеца — прынамсі, калі ня гвалтам, дык іншым спосабам — канчаеца беларуская гісторыя. Беларусы не змаглі ў ХХ стагодзьдзі скарыстаць свайго гістарычнага шанцу. З пэўных прычынаў, канечнэ. Што тут зробіш...

Трэба было б недзе набрацца аптымізму. Пра гэта цяпер мы ўсе думаем і гаворым, але рэч у тым, дзе яго ўзяць, адкуль ён можа зьявіцца, гэты аптымізм? Гістарычны аптымізм — ён існуе. Але паколькі кожная асона разважае ў межах свайго псыхалагізму, уласнага съвесту, дык тут якраз гэтага аптымізму няма.

Нямеччына

люты 2000 — сінегань 2002

Вяртаньне Быкава ў Менск у студзені 2000 году ўлады адзначылі абразълівымі камэнтарамі на дзяржаўным тэлебачаныні. Некалькі дзён Быкаў праводзіць у Маскве, дзе прадстаўнікі расейскай інтэлектуальнай эліты ганаруюць яго прэміяй «Трыумф», а затым на запрашэнье Міжнароднага пісьменніцкага парламэнту едзе ў Нямеччыну.

«Я цяпер у Бэрліне, на яго ўсходній ускрайне. Месца зусім буржуазнае — ціхая зялёная вуліца, на якой, праўда, час ад часу грукае трамвай... Увогуле спакойна, прасторна, за вокнамі скрэз зелена. Праўда, статус наш цалкам неўладкаваны, шмат няпэўнасці, у tym ліку і фінансавай», — піша Быкаў у Менск паэту Генадзю Бураўкіну ў жніўні 2000 году. Пасля Бэрліна быў пансінат Віпэрсдорф («Дваццаць кіляметраў да найбліжэйшага гарадку»), затым Франкфурт-на-Майне, потым — ізноў Віпэрсдорф. Быкаў наведвае Францыю і Італію, дзе выходзіць ягоная кніга; прыяжджае і ў Беларусь, на родную Вушаччыну. У Празе ў сакавіку 2000 году Быкаў запісвае для аўдыёархіву Свабоды выбраныя ім фрагменты з аповесьцяў. У верасні 2001 году Быкаў сустракаецца ў Празе з прэзыдэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам.

У Нямеччыне ствараюцца апавяданыні «На балотнай сцяжыне», «Кароткая песня», «Велікоднае яйка» і іншыя, якія гучаць па Свабодзе. Быкаў піша прадмову да выдадзенага ў часопісе «ARCHE» «Слоўніка Свабоды» — зборніка радыёэсэ, якія штодня гучалі ў эфіры ў 1999 годзе. Супрацоўнікі Свабоды просяць Быкава напісаць свае ўспаміны. Урыўкі з кнігі «Доўгая дарога дадому» ён начытвае ў Празе ўлетку 2002 году.

«Я НІКОЛІ НЯ БЫЎ ПРЫХІЛЬNIКАМ АДЗІНАЕ
ДЗЯРЖАВЫ»

10 студзеня 2000

Вольга Караткевіч, Прага

«Не праз гады, а празь месяцы Pacei будзе сорамна за тое, што яна робіць у Чачэні». Гэтыя слова прамовіў учора ў інтэрвію расейскому тэлеканалу НТВ Васіль Быкаў. Народны пісьменнік Беларусі знаходзіцца ў Маскве, дзе яму ўчора ўручылі грамадскую прэмію «Трыумф» за ўнёсак у разьвіцьцё культуры. Мы звязаліся з Маскоўскай і ўзялі інтэрвію ў Васіля Быкава.

— *Спадар Васіль, якія ў вас былі пачуцьці, калі вы атрымлівалі гэтую прэмію? Чаму ў сваім інтэрвію вы згадаі Чачэнію?*

— Ня толькі творцу, але й кожнаму чалавеку прыемна, калі яго праца нейкім чынам ацэньваецца. Тым больш што мы, літаратары, цяпер ня надта распушчаныя таго, кога роду матэрыяльной увагай грамадзтва. Чаму я Чачэнію ўспомніў? Пра Чачэнію ўсе гавораць. Реч у тым, што гавораць — тое, што гавораць тут, мне надта не падабаецца. І тое, што я слухаю па тэлевізійных каналах расейскіх — у мяне на гэты конт іншое перакананье. Я лічу, што гэта вялікае злачынства стагодзьдзя, што так нельга абыходзіцца з народам. Нейкае ачмурэнне найшло найперш на сродкі масавае інфармацыі, якія падтрымліваюць вайну, — ну, а пасылья, відаць, і на грамадзтва. Я тут пабыў і пагаварыў з некаторымі інтэлігентамі, і далёка ня ўсе падтрымліваюць тое, што там адываецца. Але яны маўчаць. Ну, а я, карыстаючыся тым, што я ўсё ж грамадзянін іншай краіны, вольнай Беларусі, дзе танкі яшчэ не гуляюць па вуліцах градоў, выказаў сваю думку.

— Вы сказали, што Pacei не праз гады, а празь месяцы будзе сорамна за гэтую апэрацыю ў Чачэнії. Адкуль такі аптымізм? Так, сярод інтэлігенцыі ня ўсе адзначана да гэтага ставяцца, але народ маўчиць.

— Народ заўсёды маўчиць, але інтэлігенцыя першая павінна апамятацца ад гэтага кашмару. Стадыённе інтэлігенцыі і народу — гэта клініка, гэта загадка для псыхолягіаў будзе некалі. Я хачу тут спаслацца на нядайную перадачу, якую я бачыў па расейскім канале, ня памятаю, па якім. Калі афіцэрэ расейскага спэцназу, палкоўнік расказвалі пра Афганістан, пра Тбілісі, пра Баку і Вільню, яны гаварылі, што ім сорамна цяпер. Гэты сьпіс сорamu будзе вельмі хутка павялічаны і Чачэніяй, і Грозным.

— Якую інфармацыю, зь якіх каналу наконт сітуацыі ў Чачэнії вы атрымлівали ў Фінляндыі?

— У Фінляндыі інфармацыя ў мяне была абмежаваная, таму што ў мяне тэлевізара не было там, і я лічыў гэта недахопам, а цяпер, калі я пазнаёміўся з расейскім тэлебачаннем, бачу, што гэта была вялікая ўдача — я гэты бруд прамінуў неяк. Інфармацыя была з Радыё Свабода, Бі-Бі-Сі, Німецкай хвалі, Голасу Амэрыкі. Фінска-моўны друк таксама інфармаваў даволі аб'ектыўна.

— Вы сказали, што расейская інтэлігенцыя павінна выступіць, павінна выказацца. А ці выкажацца яна?

— Паверце, я ня ведаю. Ці адважацца яны на гэта, я ня ведаю. Але прыйдзе час — выкажуцца. Вядома ж, славянне тугадумы, у тым ліку і расейцы, і беларусы таксама. Трэба час, каб асэнсаваць, каб са съпіннога мозгу перайшло ў галаўны мозг. Я думаю, што гэта будзе — і хутчэй, чым некаму здаецца.

— Гэтая прэмія — знакавы момант, бо ў Беларусі выдаўно ўжо не атрымлівалі нікіх прэміяў, зь цяжкасцю

друкуюцца вашыя кніжкі. Як вы ацэньваеце гэтыю ситуацыю: прызнаныне расейскім бокам і замоўчваныне афіцыйным Менскам?

— Што датычыць гэтага «Трыумфу», то ўсё ж гэта лічыцца незалежнай прэміяй, і распараджаюцца там дэмакраты зь ліку расейскай творчай інтэлігэнцыі. Там амаль што ўсе харошыя людзі. Можа быць, пазыцыі іх у некаторых пытаньнях ня ўсе супадаюць, але прынамсі да мяне, да маёй творчасці яны ставяцца, як бачыце, добра. Я гэта і мушу расцэньваць як знак прыязнасці. Я ім удзячны за гэта. Я кажу, мы не настолькі расыпешчаныя, каб выбіраць у гэтым сэнсе.

— Заўтра вы будзеце ўжо ў Беларусі. Якія вашыя пляны, якія першыя крокі творчыя? Ці зьбіраецца вы сустрэцца з грамадзкасцю?

— Не, крый божа, з грамадзкасцю я не хачу сустракацца. Я многа сустракаўся з грамадзкасцю, і апрач маральных сінякоў, мне гэта ніколі нічога не прыносіла. Або гэта былі ілюзіі, якія вельмі хутка разъвейваліся. Або гэта былі проста непрыемныя сутычкі. Я нешта яшчэ хачу напісаць — проста напісаць. І нічога больш. Но мой век ужо канчаецца, а здароўе такое, што не дae магчымасці будаваць нейкіх плянаў. Той стары габрэй свае пляны мяркуе толькі да суботы.

— У інтэрв'ю нашаму радыё ў дзень падпісання беларуска-расейскай дамовы вы сказали, што гэта канец гісторыі Беларусі. Вось за гэты час, які праішоў, за які стала відавочна, што да стварэння адзінай дзяржавы яшчэ як далёка, ці памянялася вашая такая пэсымістычная ацэнка гэтых працэсаў?

— Я ніколі ня быў старонікам адзінае дзяржавы. Як можна будаваць нейкія адзіныя дзяржавы цяпер, пры канцы XX стагодзьдзя або на рубяжы трэцяга тысячагодзьдзя ад Нараджэння Хрыстовага? Нацыі самавыз-

начыліся, і дзяржавы (па крайней меры, у Эўропе) даўно ўжо вызначыліся — найперш паводле нацыянальнага прызнаку. І я ўпэўнены, што так ня будзе, таму што тут сусьветны розум гэтаму супраціўляецца. Нездарма, нягледзячы на гэтыя высілкі, тытанічныя высілкі, зруху ніякага няма.

— Вы сказали, што вы хацелі б нешта напісаць. Спадар Васіль, што б вы хацелі напісаць — пра Беларусь, ці пра людзей?

— Я бачу, што стыль, ня толькі культурная парадыгма, але і ўсё вакол мяняеца таксама. Я, канечне, не старонік постмадэрнізму, гэта ўжо стыль новых пакаленняў, але я ўсё ж хачу заставацца верным двум пачаткам. Гэта пачатак нацыянальны і пачатак гуманістычны.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ: ВАСИЛЬ БЫКОВ

16 студзеня 2000

Уладзімер Бабурын, Москва

Інтэрв'ю Васілю Быкова Расейской службе Радыё Свабода.

В.Бабурын: Наш гость — белорусский писатель, лауреат премии «Триумф» Василь Быков. Василь Владимирович, как вы оцениваете перспективы российско-белорусского союза?

В.Быков: Беларусь — это авторитарная страна. Как они могут объединиться? Кроме того — экономика. Экономика Беларуси — целиком социалистическая, все предприятия там принадлежат государству. Разве что российские финансово-промышленные группы, в случае

интеграции, завладеют этими советскими предприятиями бывшими, это вполне возможно. Поэтому мое (и не только мое) отношение к этому — отрицательное. Я полагаю, что отношения между Беларусью и Россией — самые тесные, самые дружеские, самые, так сказать, экономически взаимовыгодные — могут быть построены на других основах, совершенно не так, как это делается теперь.

В.Бабурин: Наш сегодняшний гость — писатель Василь Быков. Вопросы ему будут задавать Елена Дьякова, «Новая газета», и мой коллега Илья Дадашидзе. Ведет программу Владимир Бабурин. И начну я, как всегда, с краткой биографии нашего сегодняшнего гостя.

Василь Быков родился в 1924 году в крестьянской семье под Полоцком. Учился в художественном училище в Витебске, основанном Марком Шагалом. Участник Великой Отечественной войны, военную службу завершил в 1955 году майором-артиллеристом. Первая книга — сатирических рассказов — «Ход конем». В начале шестидесятых — первые рассказы и повести на военную тему: «Третья ракета», «Мертвым не больно», «Атака сходу». Наибольший читательский интерес вызвали книги Василя Быкова «Круглянский мост», «Сотников», «Знак беды» и «Волчья яма». За последнюю книгу о Чернобыле Василь Быков был удостоен премии «Триумф». Василь Быков также лауреат Ленинской и Государственной премий и Герой социалистического труда. А премия «Триумф» Василю Быкову была вручена в минувшее воскресенье, и именно по этому поводу Василь Быков сегодня в московской студии Радио Свобода.

В.Бабурин: Василь Владимирович, вы удостоены многих наград. И высших государственных наград Советского Союза, и сейчас получили самую престижную премию в области культуры, к которой, тем не менее, у

деятелей культуры отношение двоякое, в связи с тем, что одним из учредителей этой премии является Борис Березовский. У вас есть какое-то особое отношение по этому поводу к этой премии?

В.Быков: У меня нет особого отношения к этой премии. По той причине, что я полагаю, что в том положении, в котором оказалась сейчас наша культура — не только литература, но литература, может быть, особенно, и именно — литература реалистическая, социально ангажированная... Она не может существовать, не только развиваться, но и сколько-нибудь существовать без посторонней помощи, какой-то спонсорской помощи. Потому что государство, как известно, оказалось не в состоянии поддерживать литературу. С одной стороны, это, может быть, хорошо, потому что не дай бог той поддержки, которую литература переживала в годы советской власти. Но в то же время, в это переломное время, при этом крахе экономическом, литература за счет собственных ресурсов тоже не может выжить. Поэтому — что же остается литераторам, которые не пишут детективов? Или — которые все-таки пытаются остаться на позициях реализма, тем более — гуманизма, которые — не постмодернисты? Что же им остается, кроме того, как изыскивать какие-то посторонние средства и на них существовать и творить?

Е.Дьякова: «Волчья яма». Название ее перекликается с названием давней вашей повести — «Волчья стая». И та повесть — замечательная вещь о том, как партизан выносит ребенка, жертвуя всем, в ужасных условиях. А ваша проза так прекрасна, так подробна, что все страдания человека на войне, в каждой кочке, в каждом за-снеженном болоте, которое он преодолевает, чувствуются особенно остро. Партизан выносит младенца, они расстаются, и через тридцать лет постаревший герой ждет этого выросшего ребенка у его дома на лавочке, и при этом абсолютно не сомневается, что этот ребенок,

вынесенный им из ада, вырос нормальным, приличным человеком, и встречаются они, как люди. На этом заканчивается повесть. И мощное ощущение... смысла, и цепеполагания жизни, и страдания, перенесенного людьми, там очень сильно. В «Волчьей яме» — наоборот. Кажется, случайное, безумное сцепление наших теперешних обстоятельств гонит людей в чернобыльскую зону и сводит их существование к полной тщете. Ваш юный герой, солдат, бежавший из части, смутно вспоминает прочитанную в детстве книгу «Борьба за огонь», и думает: «Вот мы пришли к тем же заботам», — соображая, где бы добить спички. Это сопоставление случайно, выстроенное мною, или оно отвечает вашим сегодняшним мыслям?

В.Быков: События последних лет, особенно чернобыльская катастрофа, показали, что это безумное развитие нашей цивилизации, множество техногенных и прочих факторов, при определенных политических условиях, может привести, так сказать, к изначальному человеческому существованию, именно — к тому, что когда-то писал Рони-старший в «Борьбе за огонь». Ну, это, конечно, деталь. И она многое на себя, я думаю, не берет, но, по крайней мере — напоминает. А то, что происходит вокруг Чернобыля и в самом Чернобыле, в общем, чревато многими аллюзиями на этот счет.

И. Дадашидзе: Вы начинали как сатирик и выпустили книгу «Ход конем», это была ваша первая книга, и вдруг от сатиры перешли к военной тематике. Чем это было вызвано?

В.Быков: Надо иметь в виду обстоятельства, которые сложились в стране после двадцатого и двадцать второго съезда, когда наступила определенная — в идеологии, в жизни, в искусстве — оттепель. И когда стало возможным покопаться, так сказать, и представить на обозрение наши советские язвы. Что и сделал не толь-

ко я, а и многие другие. То есть, нам казалось, что самое жгучее, самое необходимое, злободневное — это сатира.

Но очень скоро оттепель была придавлена, подморожена. И я после этого пытался написать несколько вещей на темы действительности, но оказалось, что они все, предметы такого толка, непроходимы. А военные рассказы (по крайней мере, которые я писал), а потом повести — они прошли. Это во всей советской литературе. Помните, с появлением первых военных повестей Бакланова и Бондарева появилась лейтенантская проза. Вспомнили и традиции Виктора Некрасова, ну, отчасти — еще некоторых военных литераторов, и это стало возможным. И вот, таким образом, я переключился на военную тему. Вовсе не потому, что меня так увлекала война или армия, я как раз всю жизнь ее ненавидел — и ту, и другую. Но я и видел там возможность некоторой реализации моих идей, в том числе, и главным образом, идей отрицающих.

В.Бабурин: Василь Владимирович, в России (я имею в виду не границы нынешней Российской Федерации, а бывшего Советского Союза, Российской империи, как угодно) слово писателя всегда имело особый смысл. Наверное, это была единственная страна в мире, где поэты могли собрать стадионы.

Вот неделю назад в этой студии был замечательный поэт Юрий Ряшенцев. Он сказал, что когда подходы к стадиону, на котором будет выступать поэт, охраняет конная милиция, это ненормально, это — ненормальное отношение к слову, потому что люди ждут от писателя, от поэта чего-то такого, что он никогда не может услышать ни по радио, ни по телевидению, ни прочитать в газете. И Юрий Ряшенцев считал это ненормальным. Тем не менее, это было. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Говорят Солженицын — не слушают, говорит Виктор Астафьев — не слушают. Вы вообще

ще живете вот в тихом Хельсинки. Ощущаете ли вы сейчас себя невостребованным, и есть ли у вас необходимость высказаться, и что вы хотите сказать, в таком случае?

В.Быков: Когда не слушают — это еще не трагедия. Хуже, когда слушают не те. А вот по этой части, я бы сказал, у нас ничего не меняется. Те органы, которые «приставлены» к литературе, они всегда слушают. Ну, я не знаю, как теперь в России. Я все-таки здесь давно не был. А у нас, например, в Беларуси, это продолжается — не знаю, наверное, с октябрьской революции.

Конечно, тут двоякое может быть отношение к этому факту. Где-то в начале шестидесятых годов приезжал в Москву великолепный Джон Стейнбек, он встречался с московскими молодыми писателями, и как я помню с тех пор, он говорил, что «у вас за свободное слово сажают, дают срок — это же прекрасно! Это прекрасно, это говорит о цене этого слова. На Западе, например, оно не имеет никакого значения. Что бы вы ни говорили, на любой площади, это все будет впустую». Так вот, мы сейчас пришли вот к такому состоянию, когда слово писателя ровным счетом ничего не стоит. Отношение к этому может быть решено в духе Камю. Помните, его «Чума», эта великолепная вещь, которую когда-то Твардовский называл «евангелием двадцатого века». Может быть, и Толстого — то же самое, вот его известное изречение: «Делай, что должен, а там пусть будет, что будет». Поэтому я думаю, что не стоит драматизировать эту ситуацию. Писатель просто должен делать свое дело, и писать так, как он считает нужным. А уж реакция — зрителей, начальства, там КГБ, я не знаю, еще кого — это не его дело, от него это не зависит.

В.Бабурин: И все равно, где писать: в Москве, в Минске, в Хельсинки, в Вермонте?

В.Быков: Нет, не все равно. Потому что, например, я в

Минске не могу писать. Во-первых, у меня холодная квартира. Я там с моими больными легкими очень быстро загнусь, потому что в Минске указом президента введен максимум температуры — двенадцать градусов. Квартирной температуры. На подъем выше — нет средств. Государство находится на таком «высоком» уровне развития, что оно не может обогреть свои города.

В Финляндии я прожил полтора года. Я там написал, считаю, очень много. По крайней мере, я там писал вот эту повесть небольшую и еще две книги. Я там работал ежедневно, меня там ничто не отвлекало, условия были замечательные. Маленькая теплая квартира, уютная лоджия... Ну, в моем представлении — над баром, над пивным баром. Это была квартира на втором этаже, на первом этаже — пивной бар. Но вы не улыбайтесь, там финны пьют тихо и молча, так что они мне своей воркотней семейной по воскресеньям за пивными кружками не мешали никаких. Наоборот, это очень даже хорошо. Я чувствовал там себя в человеческом коллективе, если можно так сказать. Поэтому — не все равно, где писать. Но писателю много не нужно ведь. Нужно тихий угол и чистый лист бумаги, больше ничего.

В.Бабурин: То есть никаких политических мотивов вящего отъезда нет, только вот...

В.Быков: Ну, есть, конечно, и политические мотивы, и их достаточно. Мне не хотелось бы о них говорить, потому что очень большая куча этих мотивов, чтобы их воротить. Но именно это политические мотивы.

Е.Дьякова: Если позволите, двенадцать градусов тепла в доме — уже политический мотив, и мощный, в своем роде. Василь Владимирович, вчера на вручении «Триумфа» в Большом театре говорили о том, что перед Новым годом вы вернулись в Минск.

В.Быков: Да, вернулся.

Е.Дьякова: Почему, если можно?

В.Быков: Элементарно: кончилась моя финская виза.

Е.Дьякова: Надолго?

В.Быков: Надолго ли я вернулся, я не знаю. Если мне предоставится какая-то еще возможность какого-нибудь существования более приемлемого и терпимого, то я, конечно, уеду.

Е.Дьякова: Ваши российские публикации 1999 года — это «Знамя» и «Дружба народов». Выходят ли у вас книги в Белоруссии?

В.Быков: Кое-что вышло. Вышла книга, которую выбрали из государственного президентского издательства, не стали издавать, хотя она уже была набрана, но ее подобрало одно маленькое частное издательство, которое объявило народную подписку на эту мою книгу новелл, она называется «Стена», и в прошлом году она была издана. Маленьким тиражом, конечно, восемьсот экземпляров. В таком же маленьком издательстве вышла книга публицистики, там статьи последних лет. Ну, вот и все. Правда, иногда там переиздают мои прежние, советские еще повести. Само собой разумеется, что дохода это почти никакого не приносит. Вообще, сейчас о писательских доходах говорить смешно.

В.Бабурин: Вам, вероятно, известна оценка, которую достаточно давно, лет десять назад, вам дал великий русский писатель Венедикт Ерофеев, я просто напомню слушателям. Он сказал: «Я людей оцениваю, вот сколько бы я кому налил, — и назвал вас первого. — Вот Василю Быкову — стакан с горкой». Вот Венедикт Ерофеев понимал. А президент Лукашенко не понимает, что такое — писатель Василь Быков? Вы же не занимаетесь политической деятельностью. Вы же не пишете

никаких антилукашенковских статей, выступлений. Вот — не понимает?

В.Быков: Ему не нужен Быков. У него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии. Пишут о нем, пишут его жизнь, и славят режим, и ему этого достаточно. А всего остального он не приемлет.

И.Дадашидзе: Известие о присвоении вам премии «Триумф» пришло как раз в тот день, когда был подписан договор между Белоруссией и Россией. В моем понимании они уже как бы связаны друг с другом, потому что известия поступали буквально с промежутком в час. Скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к подписанию этого договора?

В.Быков: Я отнесся к этому договору, к подписанию его, как и ко всем предыдущим манипуляциям насчет договора, отрицательно. Потому что я все-таки полагаю, что Беларусь как государство, как давний член и даже учредитель Организации Объединенных Наций имеет право на собственное суверенное существование. Вот. А то, что делает Лукашенко и его режим, направлено на ликвидацию, на полную ликвидацию этой суверенности. И если бы только в этом состоял смысл этой акции. Но, кроме того, он ведь под этим предлогом ликвидирует национальную культуру, национальную литературу, национальный язык. Как к этому можно отнести цивилизованному человеку, необязательно белорусу, хотя бы негру из каких-нибудь южных штатов Америки, когда исчезает с карты Европы — не Африки, а с карты Европы исчезает независимое государство?

Ну, когда исчезает Чечня, нас убедили, что это правильно, так сказать. Но Беларусь — не Чечня, но она тоже должна исчезнуть. Как же я к этому могу отнести? Тем более, если я все-таки являюсь белорусским писа-

телем и связан с белорусской культурой, и с Беларусью связан происхождением? А потом, надо иметь в виду тот факт, или то обстоятельство, которое почему-то не замечают многие политики. Пока что нет никакого объединения, нет никакой интеграции. Есть манипуляции, есть имитация. Происходит колоссальная имитация, вот эта интеграция, из которой извлекаются определенные политические дивиденды. Сколько уже подписано документов? Сколько было встреч, сколько выпито и разбито фужеров? И сколько было целований на самом высоком уровне? Это не привело ни к каким результатам. Почему? Потому что, в общем, экономически это невозможно. Беларусь и Россия — совершенно разные миры. В то время, когда Россия все-таки (ну, хоть名义上, если не вполне) демократическое государство, делает какие-то попытки в этом направлении...

В.Бабурин: Существуют, пожалуй, две полярные точки зрения, как это объединение может произойти. Тот, кто выступает (здесь, в России, в Москве) за возрождение Российской империи, видит путь, который похож, наверное, на германский. Произошло не объединение Западной и Восточной Германии, а Восточная Германия была присоединена и растворена в Германии Западной. И получилась страна с тем же названием, которое носила Западная Германия — Федеративная Республика Германия. Есть варианты, что это будет некая конфедерация. Но все это как-то очень плохо просматривается. И вот либо это, действительно, может быть единое унитарное государство, и тогда вы, наверное, правы — российские финансово-промышленные группы приватизируют белорусские предприятия, и создастся такое единое пространство. То есть, соединятся не государства Россия и Белоруссия, а просто Минская, Брестская и несколько других областей Белоруссии присоединяются к Российской Федерации. Вы, как бе-

лорусский писатель, как я понимаю, выступаете за другой путь? Или вы вообще против категорически любой формы союза — будь то конфедерация, унитарное государство, и так далее, и так далее?

В.Быков: Нет, почему же? Существует европейский путь объединений. Как мы знаем, есть Европейский Союз, где на каких-то началах произошло объединение уже в последнее время. Я думаю, что это самое разумное объединение. Объединение, которое не наносит ущерба ни одной из сторон, а которое каждой из сторон приносит определенные выгоды. Это разумная, демократическая, современная форма объединения. Но совершенно не это же имеется в виду здесь. У нас, хотя и предпринимаются какие-то шаги, и заключаются какие-то документы, какие-то договоры, но, в общем, не сформулирована же ни цель, ни конкретная форма этого действия. Для чего это делается? Я думаю, затем, чтобы потом у главных интеграторов оставались свободными руки, оставалась свобода действий. Когда будут подписаны главные документы, они бы могли как угодно ими распоряжаться. Ну, по гитлеровскому, так сказать, рецепту. Если вы помните, он когда-то наставлял своих гауляйтеров, как надо составлять законы: законы должны быть обтекаемы, невнятны, чтобы их можно было в любой момент интерпретировать с выгодой для властей. Так, и вот тут то же самое примерно делается.

А самое важное, я говорю не об экономике. Экономика, конечно, и Беларуси, и России, находится в такой яме, из которой ей не выбраться, может быть, никогда. Поэтому что социалистическая экономика поражена вирусом СПИДа, и она может быть оздоровлена только после того, как она умрет и воскреснет. Но я говорю прежде всего о культуре, которая мне ближе всего. Еще этой интеграции не произошло, но я вижу, как уничтожается, удушается белорусская национальная культура. И это делается планомерно, самым циничным образом.

Потому что культурой в Беларуси заправляют бывшие советские полковники, и естественно, у них выучка — советская, коммунистическая. И вообще, весь менталитет этого режима — коммунистический. Поэтому настоящая цель этого режима — это все-таки реваншистская цель. Имеется в виду — коммунистическое прошлое.

Е.Дьякова: Как вы полагаете, почему после отечественной войны, когда полстраны лежало в руинах, потери были чудовищные, и по идее, после пережитого чудовищной должна была быть деморализация... Мне трудно судить, как младшей, но все же лет за десять люди выползли. Сейчас, когда эти десять лет были даны всем нам для мощнейшего экономического рывка, этого рывка не случилось. Деморализация на относительно ровном месте достаточно сильна — мы как бы сами себя покатили под уклон. Иногда возникает впечатление, что, грубо говоря, «качество народонаселения» страшно упало по сравнению с серединой века. Так ли это? Что вы об этом думаете?

В.Быков: Я думаю, что на определенной стадии общественного развития оптимальным является тюрьма и казарма. Вот — что касается армии и казармы, это великолепная форма организации. Там все чисто, ровно, каждый получает то, что ему положено, все регламентировано, расписано. Социалистический строй очень близок к этому. Навести порядок или восстановить что-то разрушенное в казарме очень легко. Но все дело в том, что не каждому народу подходит, по его исторически сложившемуся менталитету, вот этот порядок казармы. Мы (по крайней мере, советские народы, или постсоветские народы) отвергли казарму, но к другой форме организации мы просто были не способны. Это точно так же, как суверенитет некоторых постсоветских республик, который свалился из Беловежья в одно прекрасное утро, но к этому никто не был готов: ни обще-

ство, ни политики, ни интеллигенция, ни руководящая элита.

То же самое относится к такой элементарной вещи как капитал. Вы посмотрите, как капитал состоялся на Западе. Он состоялся в течение столетий. Там его собирали поколения, не пропивали. Все это накапливалось: маленькие суммы, из маленьких — большие. Проходило какое-то время, и теперь мы видим не только как марксизм нам излагает, что это в результате ограбления мощного, так сказать... Ничего подобного. Было ограбление, но грабители делились с ограбленными. И теперь мы видим мощные страны с огромным капиталом. А что же произошло у нас, когда был объявлен капиталистический путь развития? Сразу кто у нас занялся, так сказать, мелочной торговлей? Во-первых, это стало невозможным. Ее всяческими установлениями правительственные приглушили. Начали разворовывать миллиарды. Это стало возможным. Это власть создала такие условия. В этом — преступление власти, за которое, конечно, власть никогда не отвечает, отвечает народ. Но вот он получил, что он хотел, от власти. И теперь, понятное дело, на что же нам строить свою жизнь, или обустраивать страну, хотя бы по рецептам послевоенным? У нас нет денег, оказывается. И их не будет.

В.Бабурин: Когда вы говорите «у нас», вы имеете в виду Россию, Белоруссию — или и Россию, и Белоруссию?

В.Быков: Да, я имею в виду весь СССР.

В.Бабурин: Василь Владимирович, когда вы говорили о российско-белорусском союзе, вы упомянули Чечню. Ну, без чеченской темы вряд ли сейчас может обойтись хоть какая-нибудь передача. Вы — человек, войну прошедший и, естественно, поэтому — человек, который должен войну ненавидеть. В 1999 году случилось два больших военных конфликта в Европе. Это косовский

конфликт и чеченская война, которую называют «второй чеченской войной». Давая оценку чеченской войне и проводя какие-то параллели с тем, что было в Косово, была дана, в том числе, и такая оценка, что Россия ведет эту вторую чеченскую войну методами НАТО, но используя идеологию Милошевича. Вы согласны с такой оценкой?

В.Быков: Я думаю, что это не совсем методы НАТО.

В.Бабурин: Это было сказано в начальном этапе, когда число жертв, действительно, было минимальным, использовалась авиация, использовалась артиллерия, и старались сохранять жизни солдат.

В.Быков: То, что происходит в Чечне, это, конечно, преступление века. Это удивительно. Ну, стеченье обстоятельств, очевидно, исторических и других, сделали возможным вот такое равнодушное отношение к этому, в том числе и на Западе. Но если однажды проснуться, на трезвую голову, и подумать, то это можно с ума сойти от того, что происходит. И даже непонятны мотивы всего этого. Неужели этот клочок территории для России так важен, даже не говоря о чем-то другом, что за нее надо платить тысячами человеческих жизней, надо стирать с лица земли города и села, и это на рубеже третьего тысячелетия от рождения Христа?!

В.Бабурин: Василь Владимирович, можно, напомню? Александр Галич: «Кровь не дороже нефти, а нефть нужна позарез». Про другую войну написано, а ситуация та же самая.

В.Быков: Да, нефть, конечно. Нефть сейчас, видимо, станет дороже крови. Ну, в таком случае это можно считать концом европейской истории, по крайней мере, если это состоится.

И.Дадаидзе: Есть ли у вас какие-то высказывания о том, что происходит? Вот вы сейчас высказались. Вот

вы — военный писатель, и ваше слово должно (несмотря на то, что как бы писателей сейчас не слушают) — по поводу чеченской войны слова ваши могли бы оказаться услышанными. Были какие-то высказывания? Обращались ли к вам журналисты по этому поводу? Что было?

В.Быков: Обращались. И я всегда так высказываюсь. И это печатается и передается в эфир. Я об этом говорил по немецкому радио, печатал интервью в финских журналах и газетах.

И.Дадаидзе: Как относятся в Белоруссии к вашим вот этим высказываниям о Чечне?

В.Быков: Смотря кто. Власть относится, конечно, понятно как. Они немедленно нажимают кнопки и требуют принять меры. У нас же издавна принято привлекать к ответу не того, кто совершил преступление, а привлекать к ответу того, кто об этом разгласил. Так что вас тоже привлекут. Если меня привлекут, то вас тоже.

Е.Дьякова: А чему посвящена ваша публицистика последних лет?

В.Быков: Самым разным вопросам текущей жизни. В основном, когда я жил в Финляндии, это интервью. У нас же теперь, вы знаете, самая популярная форма журналистики — это интервью. Она очень выгодна, бесплатна, не надо тратиться на гонорары. Со статьями несколько хуже, а интервью печатают. Кроме того, я там писал притчи. Но это уже литературный жанр.

Е.Дьякова: Из ваших статей, именно статей, высказываний в девяностые годы какие вызвали в Белоруссии наибольший резонанс, и какие наиболее памятны — вот как гражданский поступок — вам самому?

В.Быков: Я не могу сейчас вспомнить. В прошлом году,

по-моему... Да, в прошлом — где-то весной вышла небольшая книжка этих статей. Там было много высказываний, все о том же, что мы сейчас переживаем.

В.Бабурин: Василь Владимирович, а как вы полагаете, почему не то что бы народ практически безмолвствует (я имею в виду — в Белоруссии), президент Лукашенко имеет определенную поддержку? Был распущен парламент — спокойно все к этому отнеслись. Назначен парламент — спокойно отнеслись. Прошел референдум, все отмечали множество нарушений, опять все тихо, спокойно. Продлил полномочия — опять никакой реакции. Весь Запад отказывается говорить с Лукашенко, а в Белоруссии — тихо, спокойно. В Минске проходят вот эти демонстрации, которые жестоко разгоняются. И так запугана вся республика, таким образом?

В.Быков: Наверное, разгадка этой загадки состоит, как ни странно, в одном мне запомнившемся с давних времен высказывании незабвенного Мао Цзе Дуна: «Народ — это чистый лист бумаги, на котором можно начертать любой иерогlyph».

В.Бабурин: Вы насколько раз, говоря о Белоруссии, употребляли слова «советский», «коммунистический», «социалистический». Может быть, именно в Белоруссии эта ментальность наиболее сохранилась? Ведь когда народ, тот народ (тех времен, прежде всего) характеризовался, то главная была черта — неприятие интеллигенции. Вот Станислав Шушкевич — умный, интеллигентный человек с тихим голосом — оказался не востребован в Белоруссии. И Александр Лукашенко — человек из толпы, человек толпы — имеет такую поддержку.

В.Быков: Я мог бы это объяснить. Что значит, скажем, «не востребован»? Шушкевич был спикером парламента. Это верно, он мой друг, я его давно знаю. Это талантливый физик и умный человек, очень образован-

ный, знающий многие европейские языки. И вот коммунистический, прокоммунистический Верховный Совет избрал его спикером парламента. И он некоторое время работал спикером, пока он шел на поводу у этого парламента. Как только он заявил о своем неподчинении, они моментально поставили вопрос о переизбрании, и переизбрали. А народ-то причем здесь?

В.Бабурин: Никто не возмутился?

В.Быков: Возмутились, конечно, митинги были. У нас же все-таки существует такая влиятельная политическая организация, как Белорусский Народный Фронт. Но что с того, если на митинг пришло, допустим, две тысячи, или двадцать тысяч, или даже — пятьдесят тысяч? Лукашенко бросает против этого митинга сто тридцать тысяч экипированных, снаряженных, в шлемах, бронежилетах, с палками, сто тридцать тысяч полиции, которая начала работать палками, ногами... А потом идут суды, увольнения с работы, исключения, и так далее. Что может в таких условиях народ?

В.Бабурин: Лукашенко уже чувствует свою полную безнаказанность?

В.Быков: Он совершенно покорил этот народ.

И.Дадашидзе: А народ именно испуган, или народ где-то вот, кроме тех людей, кроме Народного Фронта, которого меньшинство все-таки, — в большинстве он поддерживает Лукашенко? Или он запуган, или Лукашенко своим человеком считают?

В.Быков: Есть и такое. Я сейчас объясню. Дело в том, что, во-первых, надо иметь в виду популярные требования, так сказать, народа, избирателя, электората какого угодно к политику, к руководителю, которые сложились не в наши, а в прежние времена, в советские, будь это депутат, или же там секретарь партбюро, или директор предприятия. К нему требование элементар-

ное: он должен иметь возможность «достать» и «выбить»: или же бюджет для завода, или стройматериалы для колхоза, и так далее. Руководитель, который лишен этих способностей или связей, ничего не стоит. Пусть он там знает шесть языков, так сказать, умнейший Шушкевич... Так вот, по этой части Лукашенко как раз оптимальный руководитель. Когда у республики нет денег, бюджет расплзся, когда гиперинфляция на протяжении многих лет, когда нет энергоносителей, как жить? Может спасти положение только Лукашенко. Он своей этой необычной энергией, этим сатанинским напором, он может выбить. Поедет в Москву и у Черномырдина, или у Березовского, я не знаю, у кого еще, он достанет. Как в советские времена делалось. Дело не в деньгах.

В.Бабурин: То есть, он управляет республикой, как он в свое время управлял совхозом? Получается, что так?

В.Быков: Совершенно точно, совершенно точно. И он управляет — и точно, по этой части, к его чести, никто другой не сумел бы так сделать, достать, вот все-таки не дать батареям в эту зиму совершенно размерзнуться, — как Лукашенко. Он все-таки хоть минимум какой-то обеспечивает. И тем самым он подкупает симпатии народа. Потому что у нас же не только энергоносителей, у нас уже и хлеба нет. В прошлое лето республика собрала только половину необходимого количества зерна. Нет кормов. Полный развал. Потому что в экономике он уже объявил политику рыночного социализма. Что это такое, можете себе представить. Он сам не знает, что это такое.

А кроме того, инвестиций никаких с Запада, он же с Западом разошелся окончательно, его не признают и не поддерживают. Кто же в таких случаях народу даст хоть кусок хлеба? Только Лукашенко. И вот эти вот тысячи колхозников... Колхозы же сохраняются, хотя они уже абсолютно ничего не делают. Но они населены

пенсионерами. Там живут пенсионеры, которые получают эти свои бумажки-зайцы, которых хватает ровно на несколько буханок хлеба, но хлеб доставляется, бумажки выдаются. И народ благодарен Лукашенке.

В.Бабурин: Спасибо. Это был последний вопрос. Мы почти час слушали Василя Быкова, и теперь я прошу моих коллег в течение трех минут сказать, что же было главным в этом разговоре.

Е.Дьякова: Ну, горечь, благородство, трезвость того, о чем и как говорит Василь Владимирович. Но я все вспоминала долгий свой разговор со Светланой Александровной Алексиевич, года два назад, о той же Белоруссии, и вспомнили мы с ней цитату из «Чернобыльской молитвы». Кто-то из ее героинь говорит: «Нет страны, которая была нашей родиной, нет времени, которое было нашей родиной». И мы вышли в какое-то другое, новое время, в котором нам неуютно. Но вот я вижу, как прекрасно держит удар замечательный писатель Василь Быков.

И.Дадашидзе: Я не хочу подводить итоги, я хочу просто пожелать Василю Владимировичу, чтобы в его квартире было всегда тепло, и чтобы он мог всегда работать там, где ему было бы хорошо.

В.Бабурин: И завершу я. Очень славно, что Василь Быков осознает свое место и свое значение. Очень хорошо, что это осознали в России, вручив Василю Быкову высшую российскую культурную премию. Очень жалко, что этого не понимают на родине писателя, очень жалко, что этого не понимает президент Лукашенко.

**«КАЛІ ГЭТА ГАВОРЫЦЬ ПРА МОЙ ПЭСЫМІЗМ,
ДЫК ЁН ПРЫРОДЖАНЫ, А НЯ ВЫВЕДЗЕНЫ ЗЬ
НЕЙКІХ ПАСТУЛЯТАУ»**

21 студзеня 2000

Аляксандар Лукашук, Praga

У гэты дзень 50 гадоў таму памёр ангельскі пісьменьнік Джордж Оруэл (Эрык Блэр), стваральнік раманаў-антыхутопій «Фэрма» і «1984». «Вайна ёсьць мірам», «Свабода ёсьць рабствам», «Няведаныне ёсьць сілай» — гэта знакамітая цытаты з раману «1984».

Джордж Оруэл перад самай съмерцю яшчэ пасыпей пачуць першыя водгукі на свой апошні раман-антыхутопію — у лістах і газетных рэцэнзіях. Яму прадказалі славу вялікага раманіста XX стагодзьдзя, і гэта надзвычайная ацэнка ў стагодзьдзі, у якім жылі і працавалі Джэймс Джойс, Томас Ман, Марсэль Пруст.

«1984» — страшна цікавая книга. Дакладней, страшная і цікавая. Съвет пасылья канчатковай перамогі камунізму — даволі змрочнае месца. Як ледзяны вір, зацягвае чытача за сабой дэтэктывны сюжэт, у якім псыхалятгічнае і духоўнае вымярэнныні ашаламляюць дэталёвай, амаль анатамічнай экспазыцыяй жыцця ў годзе 1984-м. Гэта дакладнасць патоляганатама, які працуе зь яшчэ жывым пацьютам. Усьлед за свабодай пры таталітарызме гіне мова — адна з герайні ю геніяльнага раману. У 1984 годзе героі раману Оруэла гавораць на так званым ‘newspeak’ — навамоўі. Навамоўе было афіцыйнаю моваю Акіяніі — краіны, дзе разгортваецца дзеяньне раману. Мэтаю навамоўя было зрабіць немагчымым любы іншы лад мысьленія, апроч афіцыйнага.

«Прынцыпы навамоўя», дадатак да раману «1984»:
«Слова «свабодны» яшчэ існавала ў навамоўі, але яно

магло ўжывацца толькі ў выказваньнях накшталт «Сабака свабодны ад аброжкі» або «Поле свабоднае ад пустазельля». Яно не магло ўжывацца ў сваім ста-рым сэнсе «палітычна свабодны» або «інтэлектуальна свабодны», бо палітычная і інтэлектуальная сва-бода не існавалі ўжо як паняцці і таму ня мелі най-меньня».

Праз паўстагодзьдзя пасылья съмерці Оруэла ва ўнівер-ситетах на аддзяленнях філяліі яго дакумэнтальную і мастацкую прозу вывучаюць як узор стылю сучаснай ангельскай мовы. Клясыкай сталі «Бірманскія дні» і «Ўгонар Каталёніі» — творы, наісаныя паводле перажы-тага і пабачанага на ўласныя очы падчас працы ў Паўднёвой Азіі і ўдзелу ў грамадзянскай вайне ў Гішпаніі (на баку рэспубліканцаў). У другой усясьвет-най вайне Оруэл удзельнічаў як ваенны карэспандэнт. І ўсё ж найбольшую славу пісьменьніку прынеслы раманы «Фэрма» (1945 год) і «1984», які зьявіўся праз чатыры гады. «1984» супаў у часе з Фултанскай прамо-вай Уінстана Чэрчыля і бліскучая ўгадаў фізіялётню камунізму савецкага ўзору, заснаванага на страху і ад-маўленыні права асобы на самастойнае існаваныне. Чиста мастацкая дэталь зь беларускай рэчаіснасці: партрэты першага прэзыдэнта Беларусі, якія дагэтуль прадаюцца ў кнігарнях краіны, зробленыя быццам паводле формулы Оруэла — здаецца, партрэт назірае за табою, куды б ты ні ішоў. Беларускі кіраўнік да съмеш-нага нагадвае Вялікага Брата з раману Оруэла: але съмешна толькі да таго часу, пакуль не згадаеш пра процыму прэзыдэнтавых вушэй і вачэй у беларускіх і расейскіх спэцслужбах. А таксама пра людзей, якія ле-тась бясьсъследна зыніклі ў Беларусі, сталі, паводле вы-разу Оруэла, ‘non-persons’ — «нечалавекамі».

Раман «1984»:

«Выказаць на навамоўі нейкія нядобранадзейныя меркаваныні было амаль што немагчыма. Вядома,

можна было выказваць нават вельмі грубыя ерэтычныя думкі, нешта накшталт блюзнерства. Можна было б, напрыклад, сказаць: Вялікі Брат нядобры. Але гэтае съцверджаныне, якое для добра надзейнага вуха гучала як відавочная бязглаздзіца, не магло быць падмацаванае разумнымі аргументамі, бо адпаведных словаў праста не існавала».

Раманаў Оруэла не было ў савецкай рэчаінасці – Оруэл быў забаронены, КГБ канфіскоўваў ягоныя кнігі, іхных чытачоў чакалі непрыемнасці. Я патэлефанаваў у Менск Васілю Быкаву і папрасіў яго ўспомніць, калі і якім чынам ён упершыню пазнаёміўся з творчасцю Джордана Оруэла.

В.Быкаў: Упершыню пра Оруэла я пачуў па Радыё Свабода. Было некалькі перадачаў, я слухаў іх, калі яшчэ быў у Горадні. Не магу толькі ўзгадаць году. Гэта было вялікае ўзрушэнне. Я памятаю, што дзяліўся з Аляксеем Карпуком, які таксама слухаў па вечарах гэтыя перадачы.

— А што найбольш вас уразіла тады ў рамане Оруэла: палітычны зъмест ягонай сатыры, ці мастацкі вобраз таталітарнага грамадзтва?

В.Быкаў: Цяжка падзяліць адно і другое. Цяпер, можа, гэта цяжка і зразумець, але ў той час (калі не памыляюся, гэта ўсё ж былі 1960-я) ўсё гэта было незвычайна. І яго палітычнае пазыцыя, і мастацкія вобразы. Трэба мець на ўвазе, што мы нічога падобнага на той час нават у заходній літаратуре не сустракалі — хаця яна, вядома, была для нас абмежаванай. Мы ўсё ж прывыклі да іншых ацэнак, іншых пазыцыяў. У той час у нас былі папулярныя Рэмарк, Гэмінгсуэй, але тое, што мы пачулі ад Оруэла, было незвычайна і вельмі ўразіла.

— Я хачеў пачуць пра ўплыў і значэнне Оруэла асаўбіста для вас, вашага падыходу. Я маю на ўвазе пэсымізм

аўтара: ягоныя раманы заканчваюцца паразай героя. Так гэтае часта здараеца і ў вас.

В.Быкаў: Калі гэта гаворыць пра мой пэсымізм, дык ён прыроджаны, а ня выведзены зьнейкіх пастулятаў. Але найбольш мяне ўразіла ягонае разуменне прыроды таталітарызму. Як вядома (асабліва ў 1930-я гады і ў меншай ступені ў паваенных), заходняя інтэлігенцыя стала на крыху іншых пазыцыяў. А вось менавіта Джордж Оруэл, можа, ён быў тады не адзіны, але ў нашым усіх прыняцьці, у мaim асаўбістым, гэта быў першы чалавек, які зразумеў, што такое савецкая ўлада, што такое камуністычная ідэя і што такое таталітарызм. Гэта мне было вельмі дзіўна, што гэты заходні інтэлектуал так глыбока можа разумець тое, чаго многія сумленныя інтэлектуалы, нават у нашым баку, у расейскай літаратуре, не разумелі. Нават дагэтуль для мяне ня ясная прырода гэтага разумення Джордана Оруэла.

— Васіль Уладзімеравіч, ці вы пагаджаецеся з тым, што Оруэл памыліўся? Камунізм пацярпеў паразу, камуністычная ідэалёгія больш неканкурэнтаздольная ў шырокім маштабе ў сьвеце, цяпер адбываюцца толькі ар'еградныя бай ў Карэі, у Беларусі, на Кубе... Ці вы згодны, што Оруэл — дрэнны прарок, і ягоная творчасць больш не актуальная?

В.Быкаў: Я скажу, што прарокі — усе дрэнныя. Калі пачынае нават вельмі разумны пісьменнік або філёзаф, тым больш футуrolяг, вывучаць будучынню, ён з гэтага моманту і церпіць паразу. Відаць, вызначыць будучынню нават у невялікім адрезку часу проста немагчыма, гэта непадудадна чалавеку. Што да таталітарызму альбо камунізму, тут і дагэтуль памыляюцца і сумленныя мастакі. Мастаку найбольш служыць ідэя адмаўлення. З тых пісьменнікаў, якія свой патас будавалі на адмаўленыні, мала хто памыліўся. Бо гэтае адмаўленне

не ідзе ад практикі жыцьця, ад вопыту, а не ад нейкіх разумовых збудаваньняў.

Раман «1984»:

«Ён паглядзеў на вялізны твар. Сорак гадоў пайшло ў яго на тое, каб даведацца, што за ўсьмешка хавалася за чорнымі вусамі. О, прыкрае недарэчнае непараўменыне! О, упартая самавольнае выгнаныне ад дарагога ўлоныня! Дзъве прапахлыя джынам съязіны скашліся па шчоках. Але ўсё было добра, усё было выдатна. Змаганье завяршилася. Ён перамог самога сябе. Ён любіў Вялікага Брата».

**АНДРЭЙ БІТАЎ: «ЛУКАШЭНКА НЯ МОЖА
ЦЯРПЕЦЬ ТАКОГА МАШТАБУ АСОБЫ Ў МЕЖАХ
СВАЁЙ КРАІНЫ»**

26 студзеня 2000

Сяргей Навумчык, Прага

У маскоўскай газэце «Известия» зъмешчаны зварот маскоўскіх пісьменнікаў да Ўладзімера Пуціна і Юрыя Лужкова з заклікам прапанаваць Васілю Быкову месца жыхарства ў Ресеі. «Есьць акалічнасці, якія выяўляюць вельмі харектэрныя заканамернасці, — гаворыцца ў публікацыі. — Адна зь іх — узаемная непрыязнасць Васіля Быкова і Аляксандра Лукашэнкі. Яны неышліся не харектарамі, а жыццёвымі пазыцыямі. Адзін, выконваючы свае службовыя абавязкі, практикуе аўтарытарызм, другі сваёй творчасцю выславідае чалавечнасць. Аднаго лічаць сумленнем нацыі, другога завуць «бацькам нацыі».

Амаль два гады Васіль Быкаў жыў у Фінляндыі, і гэты час Васіль Уладзімеравіч ня лічыць страчаным. Шмат з

напісанага ў Хэльсынкі слухачы Свабоды чулі і на нашых хвалях. Спрыяў фінскі клімат і здароўю Васіля Ўладзімеравіча, ягоным хворым лёгкім. Прыйезд Быкава ў Беларусь супаў з цырымоніяй ушанаваньня яго прэстыжнай расейскай прэміяй і нечакана агрэсіўнай, бруднай лаянкай у афіцыйных менскіх мас-мэдыйях. Вось як тлумачыць свой сёньняшні зварот да расейскіх уладаў маскоўскі пісьменнік Валянцін Аскоцкі:

В.Аскоцкі: «Известия» зрабілі вельмі правільны і вельмі дакладны крок, двойчы выступіўшы наконт таго, як беларускія герастраты пасля двухгадовай адсутнасці сустрэлі вяртаныне на радзіму Васіля Быкова — пісьменніка, якога справядліва лічаць гонарам і сумленнем нацыі. Сустрэлі яго нахабным тэлешоў, падчас якога вылілі на пісьменніка цэбры памяяў, дзе хлусьня на хлусьні. І мне падаецца, што ў tym гаротным становішчы перасьледу, у якім пісьменнік цяпер апынуўся ў Беларусі, менавіта Расея павінна працягнуць яму руку дапамогі і прapanаваць сталае альбо часовае (гэта ён сам вырашыць) знаходжаныне ў Ресеі. Васілю Быкову вырашыць самому, ці варта яму шукаць прытулку ў Ресеі. Гэта вырашыць ён. Але ў любым выпадку, мне падаецца, Расея гэта абавязаная зрабіць.

Цяжка прагназаваць, як зреагуе на зварот Валянцін Аскоцкага ды іншых прадстаўнікоў расейскай інтэлігенцыі беларуская ўлада, якая да гэтага часу ігнаравала заклікі паўплываць на Менск у сферы захаваньня правоў чалавека, свабоды слова, ня кажучы ўжо пра нацыянальную дыскрымінацыю. Ад'езд Быкова ў Москву быў бы вельмі моцным ударам па гонары беларускай інтэлігенцыі — аднак варта заўважыць, што згаданае тэлешоў, якое прайшло па Беларускім тэлебачаныні, ня выклікала ў гэтай інтэлігенцыі той рэакцыі, якую павінна было бы. Зразумела, гаворка не пра блізкіх і не пра сяброў Васіля Уладзімеравіча; Рыгор Барадулін выказаўся з гэтай нагоды на Беларускай Свабодзе. Нека-

торыя лічаць, што нічога і ня здарылася. Вось што сказу́ па тэлефоне народны пісьменьнік Беларусі Іван Шамякін:

І.Шамякін: Ня ведаю, хто яго цкуе. Па-мойму, да Быкава ў нас з павагай адносяцца. Пісьменьнік ён добры. Ён ужо паўтара году таму выехаў у Фінляндыю, жыве ў Фінляндыі. За гэты час я нідзе ня чую, каб што-небудзь дрэннае гаварылі. Я думаю, у нас Быкава ня крыўдзілі ні пры савецкай уладзе (узнагародаў ён атрымаў мно-га, самых высокіх), ні цяпер. Я Сеўрука ня чую, праўда. Я ня чую. Ідзе звычайнай палеміка. Апазыцыя нападае.

У стаўленыні афіцыйнага Менску да Васіля Быкава ёсьць адна дзіўная акалічнасць. Здавалася б, Лукашэнку было б вельмі выгаднае вяртаныне Быкава. Прыйгдаем, колькі намаганьняў у свой час прыклалі правадыры СССР, каб вярнуць Івана Шаляпіна, Аляксандра Купрына, Аляксея Талстога, Івана Буніна. Прыйклад сучасны — Салжаніцын. Вяртанынем выбітных эмігрантаў улада як бы пацьвярджае ўласную маральную легітымнасць. Афіцыйны Менск зьдзівіў Эўропу — Васіль Быкава сустрэлі цкаванынем. Я пателеванаваў у Санкт-Пецярбург па камэнтар да вядомага расейскага празаіка, презыдэнта Расейскага ПЭН-Цэнтра Андрэя Бітава:

А.Бітай: Савецкая структура перасъеду ўсё ж была звыклая ў нечым і ў нечым рэгламентаваная. Відавочна, у Лукашэнкі яна савецкая, але ўжо не рэгламентаваная нічым. Я прыйгадваю іншага, значна больш маштабнага чалавека — Іосіфа Вісарыёнавіча. І ў мяне была свая тэорыя пра тое, што перасъед Шастаковіча, Ахматавай, уся гэтая «жданаўшчына» ўзынікла часткова з тae прычыны, што Сталін не пацярпеў іхнай славы. Падчас вайны на вокладцы часопісу «Time», яшчэ да аўяднаныня франтоў, зьявіўся партрэт Шастаковіча. Альбо пасъля вайны ўжо — заля ўзынялася, вітаючы Ахматаву, а ўставаць належала толькі вітаючы права-

дыра. Я мяркую, што гэта магло адыграць пэўную ролю. Лукашэнка ня можа цярпець такога маштабу асобы ў межах сваёй краіны.

У кватэрэ Быкава цяпер халодна — 12 градусаў. Дзейнічае тэмпэратурная норма, усталяваная прэзыдэнтам.

**РАДА САЮЗУ БЕЛАРУСКИХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ
АСУДЗІЛА ВЫПАДЫ ДЗЯРЖАЎНАЕ ТЭЛЕВІЗІІ
СУПРАЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

28 студзеня 2000

Валянціна Аксак, Менск

На парадку дня чарговага паседжання рады Саюзу беларускіх пісьменьнікаў, якое адбылося 27 студзеня, гэтага пытання не было.

Пасъля таго, як былі вылучаныя кандыдаты на атрыманьне дзяржаўных прэміяў у галіне літаратуры, а таксама літаратурных прэміяў імя Янкі Маўра, Уладзімера Калесніка, Аркадзя Куляшова, Івана Мележа ды зацверджаны плян сёлетніяе працы Саюзу пісьменьнікаў, слова папрасіў вядомы беларускі паэт ды грамадзкі дзеяч Генадзь Бураўкін:

Г.Бураўкін: Мяне, як і вельмі многіх з творчай інтэлігенцыі Беларусі, ня проста ўразіла, але самым непасрэдным чынам абразіла тая перадача (як яна называецца, аналітычная праграма Юрый Казіяткі «Панарама»), якая ня так даўно выйшла на экраны нашай Беларусі. Я ня буду гаварыць пра нейкія палітычныя матывы, пра нейкія палітычныя рэчы, бо ўрэшце кожны мае права мець свою думку пра тое, што адываецца ў Беларусі,

пра тое, што адбываецца ў Pacei, пра тое, што адбываецца ў съвеце, пра тое, да чаго заклікаюць або ўлады, або нейкія партыі. Гэта права кожнага грамадзяніна, кожнага чалавека — мець сваю думку. І тое, што нейкія людзі могуць быць ня згодныя з Васілём Уладзімеравічам Быковым, з найвыдатнейшым нашым пісьменнікам, з чалавекам, якога мы называем сумленнем нашага народу, нашай нацыі, я тут ня бачу нічога страшнага.

Гаворка ідзе пра тое, што гэтую палітычную палеміку ці дыскусію трэба весьці, захоўваючы элемэнтарныя правілы прыстойнасці, трэба быць элемэнтарна выхаванымі людзьмі. Бо Быкаў — гэта фігура (сёньня гэта можна ўжо з усёй адказнасцю съцвярджаць), фігура нашай гісторыі, гэта талент, прызнаны ня толькі прафэсіяналамі, а і ва ўсім съвеце, і тое, што яго ня хочуць прызнаваць нейкія высокія фігуры ў Беларусі... Ну што ж, гэта съведчыць не пра іх высокі літаратурны густ, не пра іх вялікі разум, гэта съведчыць пра іх неабазнанасць, адсутнасць у іх узроўню культуры, і яшчэ пра адно — пра поўную абыякавасць і неразуменне душы народу, душы беларуса. Таму тое, у якім тоне і якім чынам гаварылася пра Васіля Быкова, мяне глыбока асабіста абраziла. Зноў жа, я не патрабую, каб яны цалкам згаджаліся з Васілём Быковым, але хай яны паслушаюць разумнага чалавека, якому баліць усё, што робіцца ў Беларусі. Хай яны ня слухаюць наезных палітычных палкоўнікаў, якім нішто беларускае ня толькі не баліць, а якім нічога беларускага не патрэбна, а можа, нават і ненавісна.

Генадзь Бураўкін заклікаў калегаў таксама выказаць сваё стаўленыне да хлусыні, якой быў абліты з экрану дзяржаўнае тэлевізіі выдатны пісьменнік ды нязлонны грамадзянін Васіль Быкаў. «Бо не даводзіцца ціхенька сядзець ды слухаць недасвідчаных ды малаадукаўваних тэлевізійнікаў, якія дазваляюць сабе выкідаць

горы бруду на выдатных нацыянальных постасцяў», — сказаў ён.

Спадар Бураўкін асабліва падкрэсліў той факт, што зынявага гонару нацыянальных асобаў ідзе з экрану дзяржаўнае тэлевізіі — факт, прайгнараваць які рада Саюзу беларускіх пісьменькаў ня мае права. Рада Саюзу пісьменьнікаў падтрымала прапанову Генадзя Бураўкіна ды прыняла адпаведную заяву — адзінагалосна. Кіраўніцтва рады мае намер надрукаваць тэкст заявы ў дзяржаўных газетах. Як сказаў спадар Г.Бураўкін, гэта — прынцыпавы момант, які будзе яшчэ адным індыкатаром дзяржаўнага стаўлення да нацыянальнае культуры ды ейных выбітных асобаў.

«ВА ЎСІМ СЪВЕЦЕ ШАНУЮЦЬ СВАІХ СЛЫННЫХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ ДЫ ПАЭТАЎ. ТОЛЬКІ НЯ Ў НАС»

9 сакавіка 2000

Валянцін Жданко, Менск

Зь перадачы «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на Свабоду».

Пэнсіянэр Віталь Леановіч зь Віцебску апісаў гісторыю таго, як ён ужо сталым чалавекам зьдзейсніў мару свайго юнацтва. Вось ягоны ліст: «Яшчэ ў маладосці, калі ў 1960-я гады працеваў пасля інстытуту паводле разымерканьня далёка ад Беларусі, трапілася мне ўпершыню кнішка Васіля Быкова на расейскай мове — «Жураўліны крык». Прачытаўшы яе, я так усхваляваўся і ўзрадаваўся за сваіх землякоў! Усім знаёмым потым даваў пачытаць гэтыя цудоўныя апавяданыні. А калі даведаўся, што Васіль Быкаў — наш вушацкі, з Кублічай, дык вывучыў ягоную біяграфію і ўвесе жыццёвы шлях. Мінуўшым летам, ужо як пэнсіянэр, дабраўся я ў Кублічы

і задумаў адведаць мясыціны, дзе нарадзіўся і вырас мой улюбёны пісьменык. Даbraўся і ў вёсачку Бычкі. І вось хатка на ўскрайку. Недалёка лес. Але няма нават аніякае шыльдачкі, што тут нарадзіўся пісьменык, якога ведае ўвесь съвет. Вакол зарасло ўсё крапівою і быльнягом па пояс. На хлеўчуку і пуньцы прагніла страха. Дзякаваць богу, што хоць шыбаў не паразьбівалі: на вокнах яшчэ вісяць нейкія старэнкія фіранкі. Я так усхваляваўся, гледзячы на гэтую сялянскую хатку, што ледзь ня стаў перад ёй на калені — як перад съвятынай нашае Беларусі. І што проці яго, Васіля Быкава, нейкія казіяткі ды зімоўскія, якія ablіваюць яго брудам, каб дагадзіць былому саўгаснаму дырэктару?

Ва ўсім съвеце шануюць сваіх слынных пісьменнікаў ды паэтав. Толькі ня ў нас. У Беларусі зноў загадваюць пісаць пра Айчынную вайну з камуністычных вышыняў, а ня гэтак, як пісаў пра яе Быкаў. Я вайну помню, хоць і быў дзесяцігадовым хлопчыкам. Мы жылі тады каля Вушаччыны, дзе ўдзень былі немцы, а ўнаучы — партызаны. І нам, малым з матуляй, так дасталася за трыв гады, што перад вачыміа ѹ цяпер стаяць гэтыя сцэны. Толькі Быкаў пісаў пра вайну так, як яна захавалася ў маёй памяці. Як немцы, гэтак і партызаны былі ўсялякія — і добрыя, і гады», — напісаў нам Віталь Ленановіч.

Съведчанне чалавека, які сам перажыў вайну і для якога ўсё жыцьцё звязана з творчасцю Васіля Быкава, вельмі выразна ілюструе сапраўдную вартасць тых, хто, выконваючы палітычны заказ, ліе бруд на вялікага пісьменніка. Месца Васіля Быкава ў нацыянальнай і ўсія светнай літаратуры відавочнае ўжо цяпер. Імёны тых, хто ганьбаваў яго, таксама застануцца ў гісторыі.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ і ІВОНКА СУРВІЛЛА СУСТРЭЛІСЯ З ЧЭСКІМІ ПАЛІТЫКАМИ

24 сакавіка 2000

Сяргей Навумчык, Прага

У Прагу на съвяткаваньне ўгодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі прыбылі старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла і народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў.

Праграма знаходжаньня Івонкі Сурвіллы і Васіля Быкава ў Празе насычаная сустречамі з палітыкамі, грамадзкімі дзеячамі, пісьменнікамі і журналістамі. Заплінаваныя і выступы ў простым эфіры чэскага тэлебачаньня. «Я сёняня прымаю вас як прадстаўнікоў апазыцыйных сілаў, але перакананы, што надыдзе час, і вы будзеце афіцыйна прадстаўляць беларускую дзяржаву», — такімі словамі пачаў сустречу ў Камісіі міжнародных спраў чэскага парламэнту яе старшыня Любамір Зааралэк. Дэпутат паведаміў пра заходы, якія робіць чэскі парламэнт у падтрымку беларускай дэмакратыі. Ён сказаў, што зусім нядаўна Беларусь наведала група чэскіх дэпутатаў, якія знаёмліся з ситуацыяй. Аднак гэта ня быў клясычны парламэнцкі візит. «Мы цяпер ня бачым роўнага партнэра на беларускім баку», — сказаў спадар Зааралэк.

Чэхія не прызнае Нацыянальнага сходу Беларусі як легітимнага парламэнту. Цяпер чэскіх палітыкаў у беларускім пытаньні цікавяць два аспекты: ступень дэмакратычнасці будучых выбараў і пэрспэктывы апазыцыі і беларуска-расейскіх дачыненняў з нагоды магчымага абрання на пасаду расейскага презыдэнта Ўладзімера Пуціна. Што да першай тэмы, то Івонка Сурвілла абвергla меркаваньне, якога яшчэ трymаюцца некаторыя заходнія палітыкі — слабасць беларускай апазыцыі. «Апазыцыя якраз не слабая, галоўная яе

праблема ў тым, што яна ня можа дайсьці да народу з прычыны адсутнасці доступу да прэсы», — адзначыла Сурвілла. Ацэньваючы беларуска-расейскія дачыненіні, Васіль Быкаў выказаў меркаваньне, што апошнімі гадамі ў Беларусі выпрацоўваючца мадэлі таталітарызму, якія потым дзейнічаюць у Рәсей.

Сёння ж Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў далі прэсавую канфэрэнцыю, якую наведалі больш за два дзесяткі журналістаў чэскіх і замежных сродкаў масавай інфармацыі. «Чаму вы, спадар Быкаў, вырашылі пісаць на беларускай мове, хаяц па-расейску і раней, і цяпер было больш прэстыжна?» — запыталася карэспандэнтка выдання «Transitions». «Таму што гэта — адзіная мая родная мова», — адказаў пісьменынік. Дарэчы, колькасць пытанняў пра моўную ситуацыю ў Беларусі зьдзівіла — выглядае, што некаторыя журналісты шмат ведаюць пра гэту праблему. Васіль Быкаў ацаніў моўную ситуацыю як прайву нацыянальнай дыскрымінацыі беларусаў з боку «дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі».

Івонка Сурвілла адзначыла, што дзень 25 сакавіка будзе адзначацца беларусамі ва ўсім сьвеце, у сталіцах шмат якіх краінаў. Аднак жа сталіцай Беларусі ёсьць Менск, і таму забарона ўладаў правесці ў гэты дзень шэсьце яна, старшыня Рады БНР, успрымае як абраузу нацыянальнае годнасці.

Зайтра Васіль Быкаў і Івонка Сурвілла возьмуць удзел ва ўрочыстым паседжанні ў гонар гадавіны ўтварэння БНР, якое пройдзе ў памяшканьні Славянскай бібліятэki.

**ЗАЯВА, ЯКУЮ ПАДЧАС СЬВЯТКАВАНЬНЯ ДНЯ
ВОЛІ Ў ПРАЗЕ ПРЫНЯЛА І.СУРВІЛЛА, В.БЫКАЎ,
З.ПАЗЬНЯК і Г.СУРМАЧ**

25 сакавіка 2000

Беларусь, якая аднавіла сваю незалежнасць Актам 25 Сакавіка 1918 году, на мяжы стагодзьдзяў апынулася пад пагрозаю страты дзяржаўнасці. Праімпэрскі дыктатарскі рэжым Лукашэнкі трymae кірунак на аб'яднаньне з Расей, зынічнае нацыянальную культуру і беларускую мову. У выніку таталітарнага пераследу ўсё больш беларусаў вымушаныя пакідаць Бацькаўшчыну, уліваючыся ў трэцюю хвалю беларускай палітычнай эміграцыі.

Знаходзячыся ў замежжы, мы лічым неабходным усімі магчымымі способамі падтрымліваць дэмакратычную апазицыю ў Беларусі ў яе змаганьні з дыктатарскім лукашэнкаўскім рэжымам, спрыяць інфармаванью парламэнтаў і ўрадаў, грамадзкасці заходніх краінаў пра становішча на Бацькаўшчыне, і заклікам да гэтага ўсіх беларусаў, дзе б яны ні знаходзіліся.

Мы аб'ядноўваем свае намаганыні вакол Рады БНР як легітымнага прадстаўніка сувэрэнных правоў беларускага народу, замацаваных Актам 25 Сакавіка 1918 году.

25 сакавіка 2000 году, Прага
Івонка Сурвілла, Старшыня Рады БНР
Васіль Быкаў, пісьменынік
Зянон Пазьняк, Старшыня БНФ
Ганна Сурмач, Старшыня Згуртаваньня беларусаў съвету «Бацькаўшчына»

«ДРУГОЕ ДЫХАНЬНЕ» БЕЛАРУСКАЙ ДЫКТАТУРЫ

26 сакавіка 2000

Асноўная навіна дня — арышт у Менску ўдзельнікам і арганізатарамі мірнай акцыі, прымеркаванай да Дня Волі, 82-х угодкаў абвешчаньня БНР. Паводле розных звестак, затрымана каля 200 чалавек. Тым ня менш, і шэсьце, і мітынг у Менску адбыліся. На мітынг сабралася каля 10 тысяч чалавек.

Акцыя апазыцыі не была санкцыянаваная гарадзкімі ўладамі, нягледзячы на пратэсты міжнароднай грамадзкасці, ўсходнепалітнікі, структураў і Дзярждэпартамэнту ЗША. Менскі гарвыканкам забараніў шэсьце ад плошчы Якуба Коласа да сквэру Янкі Купалы, дазволіўшы толькі мітынг на пляцы Бангалор. Аднак арганізаторы настойвалі на зборы ўдзельнікаў на пляцы Якуба Коласа і правядзеныні шэсьця. За паўгадзіны да пачатку акцыі міліцыя жывым колам ачапіла пляц Якуба Коласа і нікога туды не пускала. У цэнтар гораду была сцягнутая нечуваная колькасць міліцыі, упершыню былі міліцэйскія сабакі. Нашыя карэспандэнты налічылі ў цэнтры сем бронетранспартэраў, навідавоку стаялі вадамёты. Уздоўж вуліцаў Якуба Коласа і Чырвонай расыцягнуліся людзі ў шаломах з дубінкамі і рапцыямі. За паўгадзіны ў раёне пляцу распачалася масавая «зачыстка» — хапалі тых, хто прыйшоў на акцыю. Было затрымана больш як сто чалавек.

Практычна ўесь журнالісцкі корпус, які асвятляў пачатак акцыі беларускай апазыцыі, быў затрыманы і даставлены ў распараджэнье адной з вайсковых частак унутраных войскаў. Сярод затрыманых карэспандэнты ИТАР-ТАСС, тэлекампаніяў ОРТ, ВГТРК, НТВ, агенцтва «Associated Press», сямёра карэспандэнтаў Радыё Свабода — разам каля сарака карэспандэнтаў буйных інфармацыйных агенцтваў і друкаваных выдань-

няў. Былі затрыманы і замежныя назіральнікі, у прыватнасці, намеснік старшыні КНГ АБСЭ ў Менску Крыстафэр Паніка, польскія і славацкія журналісты. Людзей праста выхоплівалі з натоўпу, сярод іх былі і выпадковыя міністры. Міліцыя ачапіла і Ўправу БНФ на вуліцы Варвашэні. Тут было затрымана каля сарака чалавек — у tym ліку два дэпутаты польскага Сойму, якія прыбылі ў Менск назіраць за акцыяй, некалькі арганізатораў акцыі, сярод іх Юрэй Белен'кі, Віктар Івашкевіч, Яўген Афнагель. Паводле сведкаў, Юрэй Белен'кі быў моцна зьбіты.

Як паведамляюць нашыя карэспандэнты, акцыя, прымеркаваная да Дня Волі, адбылася ў Горадні, Мастах, Сьвіслачы, Лідзе, Воранаве, Шчучыне, Смаргоні, Палацку і Навапалацку, Воршы, Дзятлаве, Гомлі, Берацькі, Маріёве, Віцебску, іншых гарадах. Беларусы замежжа адзначылі Дзень Волі ў Варшаве, Брусаў, Празе, Вашынтоне, Парыже. Рэпрэсіі супраць мірных дэмантрантаў у Менску шакавалі ўесь свет, а перадусім іныя ўразілі тых беларусаў, якія ніколі не гублялі надзеі на лепши лёс бацькаўшчыны. Гаворыць народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Мне думаецца, што тыя падзеі, якія адбыліся ў Менску 25 сакавіка, вельмі паказальныя. Найперш у tym сэнсе, што палітыка рэжыму не мяняецца на працягу апошніх гадоў. Хаця пасля Маршу Свабоды з'явілася нейкая ілюзія ў некаторай часткі нашага грамадства, што пад узьдзеяннем унутраных сілаў, а таксама міжнародных, рэжым зъмяячае стаўленыне да беларускай дэмакратыі... Але ўсё гэта вельмі ілюзорна і вельмі няпэўна працягвалася — і вельмі коротка доўжылася. І вось падзеі 25-га паказалі, што рэжым вяртаецца да сваіх ранейшых, я б сказаў, клясычных мэтадаў падаўлення. І тут немагчымыя ніякія перамовы — ні пад эгідай міжнародных арганізацый, ні пры саступках апазыцыі. Рэжым будзе няўхільна доўжыць сваю

палітыку і далей. Асабліва цяпер, у атмасфэры таго, што адбываецца ў Рәсей ў сувязі зь перамогай пэўных сілаў, якія натхняюць пэўным чынам, надаюць другое дыханье нашай беларускай дыктатуры.

НА ПРАСКІМ ДЗІЦЯЧЫМ ВОСТРАВЕ ПАСАДЗІЛІ ДРЭВА ДЭМАКРАТЫІ ДЛЯ БЕЛАРУСІ

29 сакавіка 2000

Вольга Караткевіч, Прага

У цырымоніі ўзялі ўдзел прэзыдэнт Рады БНР Івонка Сурвілла, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў і чэскі сэнатар Ян Румл. Пасадзіць Дрэва дэмакратыі прапанавалі Маладыя чэскія кансэрваторы, якія арганізавалі шэраг акцыяў салідарнасці з дэмакратычнымі сіламі Беларусі.

Учора на запрашэнні чэскага боку распачаўся візит прадстаўнікоў моладзевых арганізацый Беларусі Малады Фронт і «Грамадзянскі форум». На Дзіцячым востраве ў Празе надвячоркам сабраліся беларускія і чэскія аднадумцы. Выступаючы з прамовай, старшыня Маладых кансэрватораў Чэхіі Давід Рыц заявіў, што справа гонару кожнай эўрапейскай дэмакратычнай краіны — спрыяць усталіванню дэмакратыі на кантынэнце, як і справа гонару кожнага цывілізаванага чалавека — ня быць абыякавым, калі ігнаруюцца асноўныя права чалавека. Таму чэскія дэмакраты робяць усё, каб у Чэхіі і ва ўсім съвеце ведалі, што ў Беларусі ёсьць рэальная сілы, здатныя вярнуць краіну ў цывілізаваную Эўропу. Дрэва для дэмакратыі Беларусі ў Чэхіі павінна сымбалізаваць сумесныя крокі да дэмакратычнай Беларусі. Вось уражаныні Івонкі Сурвіллы:

I. Сурвілла: Я ўважаю, што гэта надзвычай прыгожы жэст, і, на маю думку, гэта ня толькі Дрэва дэмакратыі, але і Дрэва надзеі для Беларусі. Перад тым, як насыпаць зямлю, я дзяжалася за такое прыгожае выказваньне падтрымкі беларускаму народу. Безумоўна, прыпомніла аб тым, што наш вялікі Скарэйна ў 1540 годзе ўжо садзіў дрэвы ў Празе. Ён тады быў каралеўскім батанікам і стварыў адзін з найпрыгажэйшых паркаў Прагі. Так што я прыпомніла нашым чэскім прыяцелям аб гэтым, і таксама сказала, што я вельмі ганаруся рабіць тое, што рабіў наш вялікі гуманіст пяць стагодзідзяў таму.

Прадстаўнікоў Маладога Фронту і «Грамадзянскага форуму» надзвычай зацікаўляла магчымасць пагаварыць з Сурвіллай і Быкаўм. Я была пры гутарцы, калі малады чалавек выказваў захапленне творамі Васіля Быкава. Крыху сумна Васіль Быкаў сказаў: «Кнігі — гэта не тавар цяпер», на што моладзь адказвала: «Васіль Уладзімеравіч, вашыя кнігі і вашия наказы — гэта неад'емная частка станаўлення новай Беларусі». Як Васіль Быкаў ставіцца да такіх сустрэчаў у замежжы?

В. Быкаў: Сумныя я перажываю пачуцьці. Усё ж трэба контакцаваць дома больш, а не ў замежжы. Гора і бяда вымушаюць людзей як эміграваць, так і знаходзіць нейкія спосабы зносінаў. Гэта хораша, але ня толькі недастаткова, але нейкім чынам і ненатуральна.

Васіль Быкаў і Івонка Сурвілла павячэраюць з чэскімі сэнатарамі. Адзін з іх, Ян Румл, які саджаў Дрэва дэмакратыі для Беларусі, зьбіраецца ў Менск на Чарнобыльскі шлях. Стан у Беларусі ён разглядае як вельмі крытычны, ён мяркуе, што варта ўводзіць санкцыі супраць такога рэжыму.

Дрэвам дэмакратыі для Беларусі стала ліпа. Ліпа — трывалае дрэва, лёгка выносіць цену, мароз і вецер, жыве 300—400 гадоў.

**«ПРЫ ГЭТЫМ РЭЖЫМЕ Я НЯ МАЮ
МАГЧЫМАСЬЦІ ЖЫЦЬ У БЕЛАРУСІ»**

29 сакавіка 2000

Сяргей Навумчык, Прага

Пасьля цырымоніі пасадкі Дрэва дэмакратыі Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў сустракаліся са студэнтамі Карлавага ўніверсytetu і з чэскімі палітыкамі.

Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў сустрэліся са студэнтамі, якія займаюцца на катэдры славістыкі. Як ні дзіўна, пра літаратуру было толькі адно пытаныне — Васіля Быкава папрасілі выказацца адносна стану літаратуры. Ён адказаў, што ў цяперашняй Беларусі літаратура, як і культура навогул, знаходзіцца пад пагрозай зынішчэння. Студэнтаў і выкладчыкаў цікавілі ўмовы жыцьця вядомага пісьменніка, ягонае стаўленне да палітычнай ситуацыі.

Вось некалькі выказванняў Васіля Быкава падчас гэтай сустрэчы. Наконт эміграцыі: «Пры цяперашнім рэжыме я ня маю магчымасьці жыць у Беларусі. Хаця я глубока перакананы, што жыць трэба дома, дзе ты нарадзіўся». Пра пэрспектывы Рады БНР: «Можа здарыцца, што Рада, якая цяпер зьяўляецца сымбалем дзяржаўнасці, адыграе ключавую ролю ў рэальных палітычных працэсах. И навогул, я ня ставіўся б іранічна да паняцця сымбалія: любая рэлігія пабудаваная на сымбалах, але ніхто не асъмліцца съцвярджаць, што рэлігія ня мае вялікага ўплыву». Пра вынікі прэзыдэнцкіх выбараў у Рэспубліцы: «Пуцін — малодшы брат Лукашэнкі. Расея можа пайсьці цяперашнім шляхам Беларусі».

Увечары Сурвілла і Быкаў сустрэліся з сэнатарамі. Гэта было ўжо трэцяе спатканыне з чэскімі парламентарамі падчас візиту ў Прагу. У сустрэчы бралі ўдзел адказныя супрацоўнікі адміністрацыі прэзыдэнта і чэскага

МЗС. Івонка Сурвілла, якую тут прымаюць менавіта як кіраўніка ўраду на выгнаныні, зазначыла, што яна лічыць неабходным супрацоўніцтва з усімі нацыянальна арыентаванымі апазыцыйнымі сіламі Беларусі. Асноўнай тэмай гутаркі з чэскімі палітыкамі было стаўленыне кіраўніцтва Чэхіі да магчымых парлямэнцкіх выбараў у Беларусі. Старшыня Рады БНР адзначыла, што пры адсутнасці доступу апазыцыі да СМИ выбары ня могуць быць легітымнымі. Васіль Быкаў дадаў, што ўдзел міжнародных назіральнікаў у такіх выбарах выглядае непажаданым.

Абмяркоўвалі таксама навучаныне ў чэскіх унівэрситетах тых беларускіх студэнтаў, якіх выключылі з ВНУ за палітычную дзейнасць. Дарэчы, Васіль Быкаў паўтарыў тое, што ён заявіў у простым эфіры чэскага тэлебачання: увядзеныне візаў для грамадзянаў Беларусі ня будзе спрыяць дэмакратызацыі беларускага грамадзтва, яно фактычна зачыніць тысячам людзей дзіверы ў вольны сьвет.

Сённяня Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў мелі афіцыйныя сустрэчы ў канцылярыі прэзыдэнта Чэскай Рэспублікі і ў Міністэрстве замежных справаў.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ: «ЭЎРОПА ЗЬМЯНІЛАСЯ,
І НАМ ТРЭБА ЗЬМЯНЯЦЦА»**

17 чэрвеня 2000

Міхась Скобла, Менск

Зь перадачы «Вольная студыя».

Нядыёна пабачыла съвет незвычайнай кніга — паэтычныя «Лісты ў Хэльсынкі» Рыгора Барадуліна. Паўтара году паэт то з Вушачаў, то з Менску пісаў свае вершы-лісты ў Фінляндыю, да Васіля Быкава. Быкаў у адказ

дасылаў свае фінскія ўражаныні ў выглядзе малюнкаў. І вось сорак чатыры лісты-вершы і дваццаць пяць лістоў-малюнкаў сабраныя пад адной вокладкай і выйшлі ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». Абодва аўтары пагадзіліся адказаць на мае пытаныні.

— *I найперш я звязртаюся да Васіля Быкава, які з намі на тэлефоне зь Нямеччыны. Спадар Васіль, у лістах у Хэльсынкі няма навінаў, няма апісаньня падзеяў, якія мы звязчайна знаходзім у сяброўскіх лістах. Ці зъдзівіліся вы, калі ў ліпені 1998 году дасталі з капэрты першы ліст, які пачынаіцца нязвыклы — «Дажджы ѹ дажджы, і хмары, і самота...»?*

В.Быкаў: Дзівіцца асабліва не было чаму, таму што хаця я быў у той час далёка ад Беларусі, але ўсё-такі стан яе палітычны і прыродны даходзіў да мяне. І тым больш, усё было дэталявана вершамі Рыгора Барадуліна, напоўнена яго інтывінацыёю. Таму ўсё гэта вельмі важна і цікава было, найперш для майго асабістага жыцьця.

— *Спадар Рыгор, вашая паэзія заўсёды нечаканая, раптоўная. Але, думаю, вы пагодзіцесь, што сапраўднай нечаканкай у гэтай кнізе для беларускага чытача сталаіся ўсё ж малюнкі Васіля Быкава. Вы даўно сябруеце з Васілем Уладзімеравічам. Як яму да гэтай пары ўдавалася хаваць у сабе мастака?*

Р.Барадулін: Я ўсё сьвядомае жыцьцё ведаў, што Васіль, Уладзімераў сын, — Мастак. Мастак зь вялікай літары. Ён мастак і слова, і пэндзля. І я, дарэчы, бачыў Васілёвы працы алеем. І ў час нашых паезьдзінаў па Беларусі і далей часам прасіў Васіля ў блякнотах намаляваць. І як вялікую рэліквію, захоўваю ў блякнотах накіды Васілёвы. Таму й цяпер малюнкі яго для мяне нечаканымі не былі. Хутчэй былі шчымлівай радасцю, як адказ на мае лісты, і дужа прыемна, што яны сабраныя пад кніжнай стрэшкай.

— *Спадар Васіль, у прадмоўным слове да кнігі вы кажаце, што празаік, які могучы спаборніцаць з пээтам звычылымі сродкамі, абраў выяўленчы спосаб дыялёгу. Я разумею вашую асьцярогу быць спаборнікам такога пэета як Рыгор Барадулін. І ўсё ж некаторыя вашыя малюнкі ў спалучэныні з аўтарскімі подпісамі ўспрымаюцца як візуальная паэзія. Скажам, малюнак з подпісам «Збоч вуліцы камяні, як боханы» і адпаведная выява гэтых самых камянёў. Але ёсьць малюнкі, якія патрабуюцца, як мне здаецца, больш падрабязнага тлумачэння. За імі ўгадываюцца пэўныя сложэты. Напрыклад, што папярэднічала малюнку «Сустрэча з антыкамуністам»?*

В.Быкаў: Ну, справа ў тым, што гэта — жанравая сцэнка, якая адбылася аднойчы ва ўніверсаме ў Хэльсынкі. Увогуле, фіны, як вядома, вельмі стрыманыя, як і ўсё паўночныя людзі. Халодныя людзі, студзённыя. Але часам пад градусам у іх прарываецца нешта, што можна назваць мітафізичным, што прысутнічае ў мэнтальнасці народу. Ну, і вядома, сярод гэтага антыкамунізм таксама прысутнічае. І вось аднойчы так сталася, што я спаткаўся з адным чалавекам, які ўбачыў ува мне перш за ўсё чалавека, прышлага з Усходу. Ну, і адбылася гутарка, вельмі рэзкая зь яго боку. Як я ні стараўся яго ўтаміваць, яго жарсыці, тым на менш, былі выяўленыя, я думаю, спаўна. Гэта быў, аднак жа, рэдкі выпадак. Вельмі рэдкі. Можа быць, адзіны за паўтара году. Закончылася ўвогуле добра, бо ён чакаў, што мы з жонкай будзем яму апаніраваць, але атрымалася так, што мы абодва (асабліва жонка, я больш маўчаў) падтрымалі яго катэгарычнасць. І таму разышліся даволі мірна.

— *Да трох біблейскіх выпрабаваньняў — прайсьці праз агонь, ваду ѹ медныя трубы, калісці Максім Танк дадаў яшчэ адно — прайсьці праз вернасць. Вы, спадар Ры-*

гор, у адным зь лістоў у Хэльсынкі съцвярджаеце, што самае найцяжэйшае — пакаранье радзімай...

P.Бараадулін: Пакаранье радзімай, як ні парадаксальна гучыць, гэта якраз любоў да радзімы. І гэтая любоў — як пакаранье, хоць гучыць не зусім звычайна, таму што для таго, хто дужа-дужа любіць радзіму, любоў гэтая — адначасова і кара, калі радзіму ён у душы бачыць іншай, чым тая, якая ёсьць. Я дазволю сабе пачытаць «Ліст трывнаццаты» з Вушачаў, з нашай радзімы, зь ўплай радзімы Васіля, Уладзімеравага сына, і май:

І радзіма можа
Стаць чужынай,
Мачыхай,
Што пасынкаў сваіх
Любіць падбадзёрыць
Лютай кпінай,
Покуль іхны голас
Не заціх.

А вініць радзіму
Ці дарэчы?
Сядзе сум
У сэрца на куце.
Гэта на радзіме
Для сустречы
Ціха маці-й-мачыха
Цьвіце.

І выгнанец
Хоча на радзіму,
Хоць счужэлую,
Але сваю.
Зябка ў сцюжу
Коміну бяз дыму,
Без гнязда
Самотна салаўю...

— Спадар Васіль, ваш змушаны вырай (тут я з дазволу Рыгора Іванавіча ўжыў яго трапны выраз) перамясьціўся з Фінляндый ў Нямеччыну. 55 гадоў таму вы ваявалі супраць немцаў на франтах другой усясьветнай. Ці не пайтлывалі гэтая акаличнасць на ваш побыт у Нямеччыне, на стаўленыне да вас тамтэйшых людзей?

В.Быкаў: Трэба сказаць, што, канечне, гісторыя заўсёды прысутнічае ў жыцці, у побыце, тут нічога ня зробіш. За пасъляваенны час, як вядома, сьвет навогул, Эўропа дый Нямеччына шмат у чым зъмяніліся. Зъмянілася найперш съядомасць нямецкага народу. І таго, што было ў гады вайны, цяпер і рэшткаў знайсцы нават цяжка. Ну, хіба нейкія маргінальныя прайавы сярод моладзі часам здарояцца. Дык вось, гэта вельмі важна, і адкрылася гэта мне ў Нямеччыне ня толькі цяпер, а яшчэ раней, і ў гэтым съядре я думаў, што й мы таксама абавязаныя зъмяніцца ў сваіх адносінах да Нямеччыны, і ня толькі да Нямеччыны, а найперш і да саміх сябе. Дык вось, гэтых правамерных зъменаў у нашым народзе я заўважаю куды менш. Іх куды менш, чым хацелася б таго.

— На вкладцы кнігі «Лісты ў Хэльсынкі» зъмешчаны даўні фатаздымак, на якім вы з Рыгорам Бараадулінам седзіце на парозе сваёй роднай хаты ў Бычках на Вушачыне. Калі вы апошні раз там былі, і ці застаўся там хто з вашай родні?

В.Быкаў: Я быў якраз летася, ня так даўно. Там жыве мой брат, у Вушачы жыве мая сястра. Я, праўда, ня ведаю, які там здымак, я яшчэ ня бачыў гэтай кнігкі.

— Спадар Рыгор, мне падалося, што ў вашых лістах у Хэльсынкі ёсьць усе перажыванні, усе адценні і колеры чалавечага настрою, апрача хіба што пэсымізму. Што дае сілы, што трываліць вашую душу?

P.Бараадулін: Душу маю трываліць, як заўсёды, мова і матчына песня. Матчына песня і мова. Я дазволю сабе

Быкаў на Свабодзе

прасьпіваць некалькі вушацкіх песьняў, і я хачу, каб паслухаў мой высокі сябра, мой родны Васілью. Гэта песьні, якія ён, відаць, помніць, якія, мажліва, яму съпявала ягоная мама. На вялікае шчасьце, я застаў яго маму, слухаў яе. І вось я зараз пачну, Васіль, дарагі, з калыханкі. Відаць, ты помніш яе.

В.Быкаў: Ну, добра...

Р.Барадулін:

Люлі-люлі-люлі,
Пайшоў кот у гулі,
Памарозіў лапкі,
Скочыў на палаткі.
Сталі лапкі грэцца,
Дзе катку падзецца?
Сталі лапкі сохнуць,
Трэба катку здохнуць...
Будзем лазню паліць,
Катку лапкі парыць,
Катку лапкі парыць,
Катку хвосыцік правіць.

Відаць, мама табе гаварыла: «Сыпі, Васілёк, сыпі, Васілёк...»

В.Быкаў: Мабыць... Мабыць, так...

Р.Барадулін: Я табе яшчэ жніўную песьню праілю, мая мама любіла яе, і я думаю, твая таксама:

Перапёлка, ты ня ві гняздзечка
Блізка ля дарожкі, перапёлка.
Пастушоўкі каровак пагоняць,
Яечкі заберуць.
Пастушоўкі, канюшоўкі
На начлег паедуць,
Гняздзечка распоруць.
Перапёлка, ты ня ві гняздзечка
Блізка ля дарожкі, перапёлка...

Быкаў на Свабодзе

В.Быкаў: Дзякую, даражэнкі Рыгор, за твае дадаткі фальклёрныя.

— *А ці бываюць такія хвіліны, што й на чужыне песьня да душы прытуліца, спадар Васіль?*

В.Быкаў: Ну як жа, на чужыне ўсё роднае да душы добра кладзецца. Тым больш, што тут ня так шмат этнографіі чужой. Тут усё-такі культура надта цывілізаваныхарактар мае.

— *Здаецца, калісьці Барыс Пастэрнак парадаў паэта з дрэвам, якое шуміць, але весыці за сабой ня можа. Відавочна, што беларуская сітуацыя вымагае іншага — у абароне краіны, людзкасці, у абароне мовы. Але вось ужо з'явіліся беспрэцэдэнтныя факты, калі ў страху перад мастацкім словам улады проста ў друкарні пачалі зьнішчаць кнігі. У мінулай перадачы мы расказали пра такі выпадак (Маецца на ўвазе зьнішчэнне кнігі Э.Акуліна «Радно». — Рэд.), хутчэй за ўсё, на вялікі жаль, далёка не апошні. Што застаецца паэту — цішком пісаць у стол? Але вершам у шуфлядзе, як мне здаецца, жыць вельмі няўтульна...*

Р.Барадулін: Я б дадаў да выслоўя Пастэрнака: так, паэт падобны на дрэва, якое шуміць, і — якое дужа лёгка сьпілаваць. Ну, але ўсё роўна паэт павінен пісаць. Павінен пісаць, і мы можам прыгадаць такі гістарычны факт: Кастусь Каліноўскі з-пад шыбеніцы пісаў лісты, і пісаў развязтальны верш свой «Бывай, Марысъка, чарнаброва галубка мая...» Я дазволю сабе пачытаць «Ліст трэці» зь Менску да майго высокага сябра:

Спартанцы зьбіраліся на вайну —
Вайстрылі мячы,
Прымервалі латы.
З усімі стаў у шарэнгу адну
Спартанец нягеглы,
Падсылеваваты.

— Куды ты, нашто ты
Такі на вайне? —
Спытаўся нехта.
Нябога прызнаўся:
— Як іншай карысці няма —
Аб мяне
Варожы затупіцца меч
Прынамсі...
І ў дні,
Калі душы падпальвае змрок,
Калі цяжарнэе
Жахам калосьце,
Прымаюць съмерць
І паэт, і прарок,
Каб меней
У ворага куль засталося!

Відаць, гэта толькі адзіная наша магчымасць...

— Наўздагон вашаму вершу мне захацелася перафразаваць радок Уладзімера Караткевіча: «Ня кожны меч варты, каб тупіць яго аб шыю». Спадар Васіль, у Менску пры канцы ліпеня мае адбыцца Ўсебеларускі звезд дэмакратычных сілаў. Чаго вы чакаеце ад яго?

В.Быкаў: Хацелася б, каб перш за ўсё адбылося згуртаваньне дэмакратычных сілаў. Гэта пытаньне нібы працэдуранае, але яно лёсавызначальнае для Беларусі. Калі згуртаваньне будзе ажыццёўленае, калі гэтая проблема будзе вырашаная, тады можна чакаць і вырашэння самай вялікай проблемы, а менавіта — каб незалежнасць Беларусі не была пад пагрозай. Але, канечно, тут вельмі шмат пытаньняў. Паглядзім, што будзе.

P.Барадулін: На адвітаньне я хачу пачытаць «Ліст чацверты»:

Сум — нацыяналіст.
Душа — касмапалітка.
Радзіма — незачыненая хата.

Шпачыны шчыры сьвіст
І туманкова сьвітка
Блуканцу нагадаецца зацята.
З усіх дарог адна
Жаданая — дадому —
І ў багаця, і ў нябогі-старца.
Чакае ўсіх яна.
Ня дай, Гасподзь, нікому
Без дарагой дарогі той застацца...

Дарагі Васіль, радзіма чакае цябе, радзіма любіць цябе, верыць табе. Да сустрэчы!

В.Быкаў: Дзякую вялікі!

«ДУЖА ГАРАВАЎ, ШТО НЕ ПАСЬПЕЮ СА ЗБРОЯЙ У РУКАХ АБАРАНІЦЬ РАДЗІМУ»

22 чэрвень 2000

Зь перадачы «Галасы стагодзьдзя. Мінулае ў памяці сучаснікаў».

Васіль Быкаў распавядае:

— 22 чэрвень — канечніе, вельмі знакамітая дата для ўсёй найноўшай гісторыі. Можна сказаць, сакральная дата. Хаця, як вядома, другая ўсясьветная вайна пачалася амаль на два гады раней. Але гэта для эўрапейцаў, для сусвету. Наша вайна пачалася 22 чэрвеня 1941 году. Вестка пра гэту вайну засталася мяне далёка ад дому — на ўкраінскай Чарнігашчыне. І, вядома ж, першай думкай было: трэба дамоў. Але дамоў не пусылі: моладзь змабілізавалі на абарончыя работы, і я з маімі аднагодкамі два месяцы капаў глыбачэзныя супрацьтанкавыя равы за Гомлем. І дужа гараваў, што не пасьпеею са зброяй у руках абараніць радзіму. Бо, як заўжды, паліторга-

ны вялі інтэнсіўную прапаганду, якая ўводзіла ў маладыя душы, можа, самую вялікую на той час няпраўду — што вайна не задоўжыцца. Нямецкая рабочая кляса з клясавай салідарнасцю вось-вось паўстане супраць Гітлера, і паратуе братню рабочую клясу ў СССР. На тое была ўся надзея. Бо вельмі хутка выявілася, што Чырвоная армія ці ня ўся адступае, або здалася ў палон і ня можа нікога бараніць. Абараняць СССР давялося нам — каму на той час было па якіх сямнаццаць гадоў. Разам з арміяй я адступаў да Харкава, затым да Варонежу, затым быў запасны полк, паскораная Саратаўская пяхотная вучэльня, зь якой зноў вярнуўся ва Ўкраіну. Вайны хапіла на ўсіх аж занадта. А радзіму-Беларусь давялося пабачыць толькі празь сем гадоў, і я не пазнаў яе. Усё было пабурана, раскідана, зынявчана. Хіба што засталася душа пакуль што. Мабыць, тое апошніе ў беларуса.

**«МОЖА СТАЦЦА, ШТО ВЕЛЬМІ ХУТКА АПРОЧ
ВАС НІКОГА Ў СЬВЕЦЕ НЕ ЗАСТАНЕЦЦА, ХТО МОГ
БЫ ВЫМАВІЦЬ БЕЛАРУСКАЕ СЛОВА»**

9 верасьня 2000

Галіна Прывара, Кліўленд

У Кліўлендзе, штат Агаё, прайшоў 24-ы зъезд Беларусаў Паўночнай Амэрыкі.

Прывітаныне ўдзельнікам зъезду даслаў Васіль Быкаў: «Дазвольце горача і сардечна павіншаваць удзельнікаў і гасцей Зъезду Беларусаў Паўночнай Амэрыкі, пажадаць усім добраага здароўя і посыпехаў у высакароднай справе на карысць Беларусі. Не забывайце яе, не цурайцеся яе мовы, якая перажывае самы катастрафічны пэрыяд сваёй гісторыі. Можа так стацца, што вельмі

хутка апроч вас нікога ў съвеце не застанецца, хто мог бы вымавіць беларускае слова. Ня дай Бог нікому апынуцца апошнім... Шчасця вам! Беларус з Эўропы Васіль Быкаў».

БЕЛАРУСКІЯ ДНІ Ў ШВЭЦЫИ

14 верасьня 2000

Вольга Каракевіч, Гётэборг

У швэдзкім горадзе Гётэборгу пачаўся буйны кірмаш кніжнай і друкаванай прадукцыі. Спэцыяльны пункт праграмы — канфэрэнцыя, прысьвяченая Беларусі. У Швэцыю прыехалі Васіль Быкаў, Віктар Дашук, Вінцук Вячорка, сябры няўрадавых арганізацый і прадстаўнікі альтэрнатыўнага мастацтва.

Мы — візітоўка Швэціі, супрацьлегласць Стакгольму, — гавораць жыхары Гётэборгу, бо горад ёсьць брамаю на Заход, і гістарычна склася так, што менавіта Гётэборг злучаў Швэцыю са съветам.

700 прадстаўнікоў з 23 краінаў съвету сабраліся на швэдзкім кніжным кірмашы. За чатыры дні будзе пра-ведзена 600 сэмінару, і арганізатары падлічылі, што імпрэзу наведае каля 100 тысяч чалавек. Бусел на ўзыльце — такая выява на інфармацыйнай і рэкламнай прадукцыі беларускага прадстаўніцтва. У адмыслова выдадзеным каляровым буклете на швэдзкай мове ёсьць інфармацыя пра Беларусь (якая па-швэдзку завецца «Vitryssland») і яе асноўныя праблемы: свабоду, незалежнасць, Курапаты і Чарнобыль.

Швэду, які разгорне гэтыя буклет, съвет Беларусі адкрые інтэрвію з Васілём Быкаўм; журналіст Мікаэль Вінярскі называў гэтае інтэрвію «Перакананы пэсыміст». Фатадзымкі Курапатаў, дзяцей з чарнобыльскай зоны,

акцыяў пратэсту апазыцыі расказваюць, якая Беларусь, а інтэрвю зь міністрам замежнага гандлю Швэцыі Лейфам Пагроцкім мае загаловак «Адчыні дзіверы, Беларусь». Швэдзкі міністар піша: «У эўрапейскім доме ёсьць зачыненая акно, якое трэба адчыніць, каб даць Беларусі свежага паветра». Беларускі павільён распачаў працу з 11 гадзінаў выступам літаратара зь Беларусі Дзымітрыя Плакса. Пасля Надзея Аўсіевіч зь Пінску расказвала пра беларускі фэмінізм. Гэтая тэма вельмі зацікаўла швэдаў; адна швэдка запыталася: які ж фэмінізм пры амаль поўнай адсутнасці пральных машынаў?

Сёняня ў праграме беларускага павільёну дэбаты з мадайдой паэткай Ірынай Туровіч, сустрэча зь перакладніцай Святланы Алексіевіч Сілай Наўман. Цяпер у беларускім павільёне наведнікі кірмашу сустракаюцца з Васілем Быковым. Удзел беларусаў у імпрэзе эўрапейскага маштабу ініцыявалася швэдзкая фотамастачка Марыя Сэдэрберг. У чатырохдзённай праграме — выступ рэжысёра Віктара Дашука, мастака Дзяніса Раманоўскага, фотавыстава Галіны Маскалёвой «Здымкі з чарнобыльскай зоны», презэнтацыя праекту «Стоп Лука» і прамова Вінцкука Вячоркі «Назад, у Савецкі Саюз».

«ДЭМАКРАТЫЯ БЯСЬСЛЬНАЯ ПЕРАД ДЫКТАТУРАЙ»

14 верасня 2000

Вольга Караткевіч, Гётэборг

У Гётэборгу на Швэдзкім кірмашы кнігі адбылася сустрэча Васіля Быкова з журналістамі й наведнікамі беларускага павільёну.

Вёў імпрэзу слынны культурны дзеяч Швэцыі Арні Роўт, які адзначыў, што перад аўдыторыяй асока, якая стала сумленынем нацыі. У В.Быкова пыталіся пра тое, як яму ўдалося сказаць праўду пра вайну; ці мяняўся съветагляд пісьменніка пасля ад'езду зь Беларусі. Пісьменнік сказаў, што ўсёй праўды пра вайну ён не сказаў — і не таму, што было зашмат чытачоў у пагонах, а таму, што ў рэалістычнай літаратуры цяжка выказаць праўду, і на вялікую праўду патрэбныя вялікія талент. Швэды цікавіліся, якой бачыць пэрспэктыву сваёй краіны Васіль Быкаў. Той прыгадаў час, калі пісаў свой твор «Сыцяна» — пра чалавека, які вырываецца з турмы і трапляе ў наступную вязыніцу. Гэтая кніга створаная яшчэ да прыходу Аляксандра Лукашэнкі да ўлады, тады нацыянальная беларуская дэмакратыя зрабіла вельмі шмат для абужэньня нацыі, але Быкаў прадчуваў нашэсьце новай сыцяны. «Сыцяну» Быкаў прысьвяціў свайму сябру, паэту Рыгору Барадуліну.

В.Быкаў заўважыў, што савецкія настаўнікі пераконвалі ў станоўчай выхаваўчай ролі літаратуры. Аднак пры канцы XX стагодзьдзя, калі людзі забіваюць адно аднаго зь ня меншым імпэтам, чым раней, сур'ёзны літаратар ставіць пытаньне: дзеля чаго літаратура? Быкаў мяркуе, што літаратура цяпер патрэбная на тое, каб бавіць час у вандроўках ці на ўікэндах. «Перакананы пэсыміст» — паказаў мне надпіс па-швэдзку Мікаэль Вінярскі, які гэтак называў сваё інтэрвю з Быковым. Пасля ізноў было пытаньне пра Беларусь, і народны пісьменнік, твораў якога дома не друкуюць, працытаваў расейскага палітыка, прэзыдэнта Чувашыі Мікалая Фёдарава: «Чорная дзірка на мапе Эўропы».

Швэды глыбока перакананыя, што адказваюць за дэмакратыю ва ўсёй Эўропе, і яны пыталіся, што Эўропа можа зрабіць для зъменаў у Беларусі. Васіль Быкаў адзначыў, што, паводле ягонага пераканання, дэмакратыя бясъсльная перад дыктурай — гэта розныя субстанцыі, рознага паходжанья. Дыктатар можа пры-

зінаваць Дэкларацыю правоў чалавека, але ўсе яе пункты разам нічога ня значаць перад 15-тысячным узброеным аддзелам унутраных войскаў, якія дыктатар кідае на вуліцы гораду, калі туды выходзяць тыя, хто прагне свабоды.

«БЫІЛІ ШАНЦЫ, ЯКІХ НАЦЫЯ И НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ЭЛІТА НЯ ВЫКАРЫСТАЛІ»

16 верасня 2000

Вольга Караткевіч, Гётэборг

У Гётэборгу працягваецца Швэдзкі кірмаш кнігі, яго наведалі больш за 100 тысяч чалавек. На выставе працуе ўнікальная беларуская экспазыцыя. Сённяня перад швэдзкай аўдыторыяй выступілі Васіль Быкаў, Вінцук Вячорка, адзін зь лідэраў кіроўнай швэдзкай сацыял-дэмакратычнай партыі Урбан Алін.

Васіля Быкава швэды чакалі, маючы ў руках брошуры зь біяграфіяй пісьменніка. В.Быкаў прамаўляў пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. «Крайна, у якой не выконваюцца ўсе трывалыя пункты Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека», — гэтак Быкаў прэзэнтаваў Беларусь, якая, паводле пісьменніка, нагадвае аўтарытарную лацінскаамэрыканскую дзяржаву. І аптымізму ў Быкава мала. Я запыталася ў яго, якія рэсурсы мае нацыя на тое, каб зъмяніць сітуацыю ў агяднай будучыні.

В.Быкаў: Я ня ведаю, якія рэсурсы. Я вельмі сумняюся ў гэтым. Я магу сказаць толькі, што былі магчымасыці... У вельмі нядаунім мінулым былі магчымасыці. Былі нейкія шанцы, якіх нацыя і нацыянальная эліта ня выкарысталі належным чынам. І цяпер я не магу сказаць,

калі чакаць нейкіх спрыяльных умоваў у будучыні. Мне думаецца, што гэта вельмі цяжка. Гэтага ніхто ня ведае.

Васіль Быкаў даў інтэрв'ю нарвэскай газэце «Dag och Tid» («Сёньня і час»), дзе канстатаваў, што мяняць сітуацыю ў Беларусі можна толькі дэмакратычным шляхам. І ў гэтым, паводле Быкава, слабасыць беларускай дэмакратіі і сіла беларускай дыктатуры.

«НАЙЛЕПШЫ ПРАДСТАЎНІК БЕЛАРУСКАГА НАРОДУ НА ЗАХАДЗЕ — ГЭТА ВАСІЛЬ БЫКАЎ»

21 верасня 2000

Вольга Караткевіч, Прага

Гэтак мяркуе швэдзкі літаратар і перакладчык Стэфан Скот. Каля дзесяці гадоў таму ён пераклаў на швэдзкую мову быкаўскі «Кар’ер» і цяпер спрабуе знайсці выдаўца, які дапаможа ў выданні іншых перакладаў. На думку Скота, Васіль Быкаў — абсолютны кандыдат на атрыманьне Нобэлеўскай прэмii ў галіне літаратуры.

Мы пазнаёміліся са Стэфанам Скотам у Гётэборгу падчас Швэдзкага кірмашу кнігі. Стэфан Скот пераклаў 45 твораў розных славянскіх аўтараў, сярод іх і Аляксандра Салжаніцына; разам апублікаваў каля 40 кніг. У Швэцыі выдадзена 13 кніг арыгінальнай творчасці Скота, апошняя называецца «Каханка Леніна ды іншыя расейскія лёссы». Скот прыехаў у Швэцыю з Каліфорніі, дзе цяпер працуе. У Гётэборгу пісьменнік меў два інтарэсы — прэзэнтаваць сваю кнігу «Больш ніколі» (пра генацыд у XX стагодзьдзі) і сустрэцца з Васілем Быкаўм, які таксама наведаў Гётэборг.

Швэды ведаюць, што Васіль Быкаў вялікі пісьменнік,

але яны больш начутыя пра Быкава як пра змагара за дэмакратию, — сказаў Стэфан Скот. На швэдзкую мову перакладзены толькі «Кар’ер», але філязофія быкаўскай творчасці — «вялікая праўда» — блізкая швэдзкаму чытачу. Спадар Скот сказаў, што шлях беларускага клясыка да швэдзкага чытача быў няпросты. Было цяжка паверыць, што савецкі пісьменнік піша пра вайну праўду — і гэта друкуецца. Упершыню прозывішча Быкава славіст Скот пачуў гадоў дваццаць таму: ён выпадкова прачытаў «Дажыць да съвітання», і кніга так яго ўразіла, што ён вырашыў перакласці нешта з Быкава на швэдзкую мову. Швэд кажа, што Быкаў піша праўду «геніяльнай мовай з геніяльнай канстатацыяй дэталяў і геніяльнай псыхалягічнай афарбоўкай».

Я запыталася Стэфана Скота, як яму патрапіла ў руки кніга з творамі Васіля Быкава.

С. Скот: У тыя гады ў Савецкім Саюзе былі вельмі цікавыя ўстановы. Савецкі Саюз вельмі хацеў здабыць як мага больш замежнай валюты. Побач з крамамі, дзе за валюту прадавалі і кру ці алькаголь, зьявіліся ў Маскве крамы з кнігамі, якія можна было купіць за валюту. Я проста ўбачыў гэтую кнігу. Было напісана «Быкаў». Я прачытаў маленькае апавяданьне, і пасыля я прачытаў усё, што можна было дастаць.

Дамовіцца пра выданье кнігі Быкава ў Швэцыі было няпроста. Скот гаварыў доўга і са шматлікімі выдаўцамі, але яны не хацелі друкаваць кнігі пра вайну, напісанай савецкім пісьменнікам. У Швэцыі ведалі, што падчас другой усясьветнай вайны быў ня толькі ўсеагульны са-маахвярны савецкі герайзм, але перадусім трагедыя кан-крэтнай асобы, канкрэтнай сям’і, канкрэтнай вёскі. Тоё, што ведаў і пра што пісаў Васіль Быкаў.

С. Скот: Было цяжка патлумачыць швэдзкім выдаўцам, што гэта — праўда, што Быкаву цудам удалося гэта на-

друкаваць у Савецкім Саюзе. Абсалютна непадрыхтаваныя швэдзкія рэцэнзэнты вельмі хвалілі кнігу. Яны адразу гэта зразумелі.

Стэфан Скот яшчэ да знаёмства з Васілем Быкавым прачытаў усё, што было перакладзена на расейскую мову. У 1989 годзе Стэфан Скот атрымаў стыпэндыю і паехаў на ўласнай машыне вандраваць па Савецкім Саюзе. Ён адмыслова наведаў Менск, каб пазнаёміца з В. Быкавым. Пасыля ён быў на Першым кангрэсе Міжнароднай асацыяцыі беларусістай. Васіль Быкаў зайсёды дыстанцыяваўся ад палітычных слаў. У 1988 годзе ён напісаў прадмову да артыкулу Зянона Пазняка «Куррапаты — дарога съмерці». Артыкул, які апублікавала газета «Літаратура і мастацтва», узрушиў Беларусь. З боку Быкава гэты крок фактычна стаў праявай палітычнай пазыцыі.

С. Скот: Мушу сказаць, што я зусім не зьдзівіўся, бо ягоная маральная пазыцыя — надзвычай рэдкая, шляхетная, маральна і чыстая. Іншага я і не чакаў. Ён шмат з кім мяне пазнаёміў. Гэта былі апошнія месяцы савецкай дзяржавы. Быкаў паказваў мне змагароў за дэмакратию і гаварыў, што, магчыма, нехта з гэтых асобаў стане прэм’ерам. Так ня стала. Гэта праста ўваходзіць у ягоны вобраз, што ён будзе змагаром. Ён вельмі съмелы, ён спакойны, ён разважае вельмі цвяроза і добра. Ён вельмі перажывае за лёс роднай мовы, роднага народу — гэта праста частка ягонай души. Я таксама заўважыў адразу ў гэтых кнігах, асабліва ў «Кар’еры», што ён свабодны ад таго, што называецца шавінізмам, які нярэдка сустрэнеш у расейцаў, нават вельмі інтэлектуальных людзей.

У гутарцы са Стэфанам Скотам я згадала тэзу Васіля Быкава, якую той выказаў падчас выступу перад швэдзкімі чытачамі: літаратура, на вялікі жаль, ня выканала гуманістычнай функцыі. Пры канцы другога ты-

сячагодзьдзя літаратары і мысьляры ставяць пытаньне пра ролю мастацкага слова.

С.Скот: Пра гэта пачалі зноўку гаварыць. Я хацеў бы тут прывесці німецкую цытату: у злых людзей німа песень. Гэта вельмі прыгожа — і абсолютная хлусьня. І ў нацыстаў былі цудоўныя песні, і ў сталіністаў была цудоўная музыка — на жаль, з фальшывымі тэкстамі. Літаратура можа толькі апясродкована гэта рабіць. Літаратура можа дапамагчы нам шырэй і разнастайней адчуваць жыццё. Яна дапамагае нам жыць шматлікімі жыццямі, якімі ў рэальнасці мы ня можам жыць. І каб высакародная кніга сама зрабіла чалавека высакародным — гэтага німа, і мы гэта даўно ведаем. Нярэдка добрая кніга проста замацоўвае перакананье пашляка, што ён высакародны. Ці ня так?

Васіль Быкаў заўжды падкрэслівае, што камуністычная систэма дэфармавала беларускую нацыю, надламіла яе псыхалягічна, калі зынічала інтэлігенцыю, мову, нацыянальныя каштоўнасці беларусаў. Сярод прадстаўлянага ў Гётэборгу Стэфанам Скотам была і кніга, якая выкryвала двурушніцтва швэдзкага камунізму.

С.Скот: Я сам сацыял-дэмакрат, і таму мне вельмі сумна, што сацыялізм праз таталітарныя рэжымы ва Ўсходняй Эўропе — немагчымы. Ёсьць два віды сацыялізму — таталітарызм, гэта камуністычныя, генацыдныя рэжымы, якіх, дзякую богу, ужо німа, застаўся толькі ў Паўночнай Карэі. А ёсьць дэмакратычны сацыялізм, што мы ў многіх краінах называем сацыял-дэмакратыяй. І я, як і мой бацька, як і мой дзядуля, сацыял-дэмакрат.

У Беларусі ёсьць людзі, якія хочуць свабоды, якія ўсъведамляюць, што можна хацець свабоды і адчуваць яе. Гэтых людзей няшмат — недастаткова, каб не дазволіць трymаць у несвабодзе нацыю. Я пацікавілася ў Стэфана-

на Скота: зь якімі фактарамі ён, заходні чалавек, звязаў бы адраджэнне Беларусі?

С.Скот: У такой краіне як Беларусь, дзе зараджалася свая нацыянальная беларуская культура ў 1920–30-я гады, дзе яна ўся пасьля была зынішчаная, гэта вельмі цяжка разыўці нанова. Але значэнне беларускай мовы для дэмакратыі значна важнейшае, чым мяркуюць некаторыя недалёкія шавіністы.

Стэфан Скот сказаў, што творчасць і асоба Васіля Быкава настолькі ўражваюць яго, што ён адчую блізкасць зь Беларуссі і часта думae пра лёс гэтай краіны. Многія швэды, якія дазналіся пра Беларусь, пра яе праблемы — палітычныя, сацыяльныя, экалагічныя — успрымаюць іх вельмі асабіста. Яны адчуваюць геаграфічную і нават гістарычную блізкасць і балюча рэагуюць на вялікую рознасць у разыўці ў Швэцыі і Беларусі.

С.Скот: Па-першае, мяне хвалюе лёс Беларусі, таму што гэта краіна прыкладна нашых, швэдзкіх памераў. З такой жа флёрай, такой жа фаўнай. Драўляная архітэктура сялянаў вельмі падобная на нашу швэдзкую, там шмат каранёў агульных.

У інтэрвю нарвэскай газэце «Dag och Tid» («Сённяня і час») Васіль Быкаў адзначыў, што менавіта з прыходам да ўлады ў Беларусі Аляксандра Лукашэнкі перасталі публікаваць многіх беларускіх пісьменнікаў, якія фактычна зрабіліся культурнымі дысыдэнтамі. Знакамітую «Сыцяну» Быкаў пісаў у час, калі быў яшчэ вялікі спадзеў на калі ня хуткае, дык недалёкае нацыянальнае адраджэнне. Быкаў гаворыць, што ён прадчуваў чарговы эмроучны для Беларусі час, калі пісаў «Сыцяну». Васіль Уладзімеравіч падкрэслівае, што вобраз съцяны — гэта ня толькі вобраз беларускіх рэаліяў. Гэта чалавече жыцьцё, сэнс якога, магчыма, у пераадоленыні съцепаў — і пераадоленыні апошній съцяны. Калі Бела-

русь уздыхне свабодна? На гэта пісъменьнік глядзіць даволі пэсымістычна. А як яна можа ўздыхнуць, калі Васіль Быкаў ня можа пацувацца камфортна ў сябе на радзіме, дзе кіруе чалавек, які дазваляў сабе гаварыць пра памылковы шлях Васіля Быкава?

С.Скот: Лукашэнка на Захадзе стаў проста сымбалем – блазен, клойн. Бо гэта цікава – апісваць яго сымешным, дурнаватым чалавекам. Ён, натуральна, не дурны – ён хітры. Гэта небяспечны чалавек, ён губіць лёс беларускага народу на доўгія гады, і людзі на Захадзе гэтага не разумеюць. Але калі ён злавесны блазен, дык Быкаў паўсяоль сваім спакойнымі, высакароднымі паводзінамі выклікае павагу. І лепшага прадстаўніка беларускага народу на Захадзе я не могу сабе ўяўіць. Якая гэта выключная асoba сёняня ў Эўропе!

**«ПАПРОСІМ БЫКАВА БАЛЯТАВАЦЦА НА ПАСАДУ
ПРЭЗЫДЭНТА!»**

16 лістапада 2000

Валянцін Жданко, Менск

Зь перадачы «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на Свабоду».

«Сярод апазыцыйных палітыкаў шмат кампэтэнтных і высокаадукаваных асобаў. Але бяда ў тым, што дзяржаваўныя СМИ ў Беларусі падпарадкованыя вэртыкальнікам, якія няспынна паліваюць брудам апазыцыю, і многія людзі гэтай хлускі вераць. Так што са старое гвардыі апазыцыйных лідэраў нікога ня знайдзеш, а з маладых нікога ні ў эфір, ні на газэтныя палосы ня пусцяць. Лічу, што толькі адзін чалавек у Беларусі чысьціней душы і веліччу духу недасягальны для ла-

янкі і ўладнага бруду, якім спрабуюць яго запэцкаць. Гэта гонар і годнасць нашае нацыі – Васіль Уладзімеравіч Быкаў. Беларусы! Папросім яго балятаўца на пасаду прэзыдэнта!» – напісаў нам у лісьце пэнсіянэр Віктар Скараход зь Менску.

Думаю, што да гэтага закліку далучыліся б вельмі й вельмі многія, для каго Васіль Быкаў – неаспрэчны маральны аўтарытэт. Хоць у прэзыдэнцкую бойку Васіль Уладзімеравіч наўрад ці захоча ўблытаўца.

«ТОЛЬКО И ОСТАЕТСЯ АПЕЛЛИРОВАТЬ К ЧИТАТЕЛЮ-СЛУШАТЕЛЮ В НАИВНОМ РАСЧЕТЕ НА ЕГО РАЗУМЕНИЕ И ЕГО ВЫСШИЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД»

7 сінежня 2000

Сяргей Юр'енен, Прага

Зь літаратурнай перадачы «Экслюбрыс» Расейской службы Радыё Свабода.

Сергей Юр'енен: В первом году нового тысячелетия ему исполнится 77, у него нездоровые легкие, а в Минске указом президента введен максимум квартирной температуры – двенадцать градусов. «Его никто из страны не выгонял», – заявил Александр Лукашенко. Тем не менее: сначала Финляндия, теперь Германия – вот уже третий год народный писатель Беларуси Василь Быков живет и работает вне родины, где печататься ему труднее, чем в советские времена. «Вот такая судьба при дороге, – сказано в повести «Труба». – При пороге тоже. Как у Беларуси. Угораздило же ее оказаться при самом пороге между Востоком и Западом. Нет, лучше жить в углу. В своем, Богом определенном углу, где ве-

шают иконы. Где только у нас этот угол?» По телефону из Берлина Василь Быков.

Василь Быков: Как давно и хорошо известно, у нас плохие дороги и много дураков. Но дураки — это проблема генетическая, так сказать, на всю оставшуюся жизнь. Вопрос о дорогах вполне решаемый. Если обойтись скромным ямочно-заплаточным ремонтом, не пускать на них чужаков, а вывоз основного стратегического сырья осуществлять трубой. И вот именно труба для некоторых государств стала во многих отношениях содержанием политики, важнейшим элементом экономики, финансов, и, может быть, даже в определенном смысле этики и морали. Убивать людей за деньги или за догмы религии считается предосудительной банальностью. Другое дело за трубу. Убивать за трубу не только не возбраняется, но и поощряется, в том числе и на высоком государственном уровне. Вот такие парадоксы истории, характерные по крайней мере для Восточной Европы. Но, возможно, также и для Западной, не стану спорить. В общем, труба — это понятно, труба становится, если уже не стала, главным смыслом нашего бессмысленного существования. Во всяком случае, смыслом функционирования властей, это определенно.

Ну а как же человек, коренной житель трубных мест, тех, откуда начинаются и где под толщей земли качают свое бесценное содержимое трубы? Что такое при них человек? Тут мне могут возразить — смотря какой человек. Иные из этих трубмейкеров ого как вознеслись высоко, какого могущества накачали им трубы. Это верно. Но для искусства, по-моему, это чересчур банально и малоинтересно. Искусство литературы, реалистической, по крайней мере, традиционно больше интересует обычный, как прежде сказали бы, маленький человек. Тем более представителей современной культуры, законной наследницы приснопамятной советской

культуры, как известно, национальной по форме и социалистической по содержанию. Что он такое теперь, где его место в околотрубном пространстве? Похоже, однако, что нелегкие обстоятельства загнали его в трубу, оба конца которой временно или навсегда заварены мощными стальными заслонками. Как ему выбраться на божий свет, он, похоже, не знает. Впрочем, как не знает того и автор. По этой причине последнему только и остается апеллировать к читателю-слушателю в наивном расчете на его разумение и его высший и справедливый суд. Возможно, в наступающем тысячелетии и будет вынесен его главный безапелляционный вердикт, которого заждались люди — те, что в трубе, над трубой и напрасно промаявшиеся, ничего не дождавшись, ушли под трубу. Что ж, с новыми надеждами и новым годом, господа слушатели Радио Свобода!

С.Юръенен: Повесть «Труба» и другие повести, которые печатались в московском журнале «Дружба народов», перевела на итальянский Елена Корти.

Елена Корти: Вдруг мне становится неловко: я не знаю, как его по батюшке. Хотя я западный человек, которому подобное незнание может как-то проститься, все же приходится спросить.

— Отчество? — отвечает усмешливо Быков. — Это не важно. Я просто Василь.

Хельсинки — начало декабря 1999-го. Электричка везет нас с итальянским журналистом из «Corriere della Sera» на окраину города — на встречу с возможно самым значительным представителем современных славянских литератур. Василь Быков живет в Финляндии, приглашенный на год Финским ПЕН-Клубом. Журналист собирается с моей помощью взять у него интервью, а я по поручению итальянского издательства надеюсь получить у Василя Быкова права на перевод его последних произведений. За окнами электрички лес, нежные, белые стволы берез, над их вершинами сияет

бледно-синее небо Севера. Как в России — думается мне. Да и сама природа напоминает недалекую отсюда Россию, по которой, с тех пор как я ее покинула, я все время скучаю.

Наша станция. Современный жилой квартал, все дома одинаковые. С трудом находим квартиру, на двери никакой таблички. Открывает человек, немолодой и стройный. Глаза благожелательные, голос спокойный и приветливый.

— Проходите.

Квартира крохотная, но уютная. На столе уже сухарики, печенья, сыр, конфеты, бутылка красного вина, водка. У меня с собой, по совету общих друзей, итальянская грappa. Кажется, мой маленький подарок ему приятен. Он извиняется за скромный стол. Жены нет, она в Минске, но скоро вернется. Как там?

— Тяжело там. Не топят, холод собачий, продовольствия не хватает...

Сначала он дает очень интересное интервью, которое через несколько недель появится на страницах «Corriere della Sera», затем мы с ним говорим о проекте итальянской книжки, отбираем для перевода повести: «На черных лядах», «Волчья яма», «Бедные люди», «Труба». После, так сказать, бизнеса, можно беседовать душевно и свободно. Он рассказывает про себя, свою семью, жизнь, работу, про свою любимую Беларусь, которой он так глубоко предан. Я — тронута, чувствую, что передо мною не только и не просто великий писатель, но и чувствительный, честный и мудрый человек. В тот прекрасный декабрьский день мы с Василем становимся друзьями. Надеюсь, такими и останемся на всю жизнь.

Привожу из Финляндии домой четыре новых повести Быкова. Перевод — сложная работа. Как всегда, сначала надо войти в атмосферу, прочувствовать текст, эмоционально отождествиться с автором. Когда подходящее слово в голову не приходит, расхаживаю в яности

по коридору, говорю с собой вслух, ругаю себя. В поисках вдохновения беру Данте, «Божественную комедию»:

Я увозжу к отверженным селеньям,
Я увозжу сквозь вековечный стон,
Я увозжу к погибшим поколеньям...
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья...
Я обещал, что мы придем туда,
Где ты увидишь, как томятся тени,
Свет разума утратив навсегда.

На самом деле — нет более точного описания трагического мировоззрения Василя Быкова, мир которого превращается в ад. В этом мире нет никакой надежды, в этом мире даже природа не мать, а мачеха, в этом мире человек никогда не победитель, а всегда побежденный, который, по слову Данте, свет разума утратил навсегда: только смерть ему несет свободу.

Весной 2000 года он приехал в Италию на выход своей, мною переведенной книги, которая получила много хороших отзывов в прессе. С ним Ирина, его жизнерадостная жена. Вместе мы бродим по Риму, по Милану. Понятны чувства перед Колизеем, но я до сих пор вспоминаю их восхищение перед миланским собором, дворцом Сфорца, храмом святого Амвросия, перед неожиданным для них величием Милана. Ирина, как неутомимый любопытный ребенок, постоянно в движении, ей все хочется увидеть, узнать, ощупать, открыть. Он терпеливо исполняет ее желания, в его глазах угадывается улыбка. В который раз я убеждаюсь в том, что встреча двух диаметрально противоположных характеров в браке всегда работает: между ними и взаимопонимание и взаимоуважение. Одним словом, любовь — и видеть это всегда приятно и утешительно.

С.Юрченен: Выпуск завершает директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.

Александр Лукашук: «Нобелевский лауреат» — так на этой неделе чешская газета «Respekt» представила Быкова. Это пока несбывшаяся мечта читателей Быкова не только в Беларуси. В Испании ему посвящают докторские диссертации. В Библиотеке Конгресса США Быков самый читаемый белорусский автор. В Беларуси его книги невозможно купить, потому что практически невозможно напечатать. Писатели обычно исчезают в паузах между выходом своих новых текстов. Молчание Быкова наполнено смыслом такого напряжения, что к нему прислушиваются и власть, и оппозиция, и друзья, и недруги.

Венедикт Ерофеев как-то классифицировал Союз писателей по тому, сколько кому налил бы. Кому десять грамм, кому пятьдесят, только двум современникам по полной — Алексию Adamовичу и Василю Быкову. Быкову, уточнил автор бессмертной поэмы, полную с мениском. Я думал, что это у футбольистов что-то в колене, а оказалось — с горкой, так по-научному называется поверхностное натяжение жидкостей.

Глубинное натяжение жизни перед богатством смерти. XX столетие, Беларусь, Быков Василь Владимирович...

«СВАБОДЫ БЕЗЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ АЛЬБО НЕЗАЛЕЖНАСЦІ БЕЗ СВАБОДЫ — НЕ БЫВАЕ»

30 сіння 2000

Алена Радкевіч, Прага

Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў віншуе беларусаў з новым годам, новым стагодзьдзем і новым тысячагодзьдзем.

— Так, час бяжыць — новы год, новае стагодзьдзе, новае тысячагодзьдзе. Ня часта ў гісторыі так выпадае — такі зьбег часавай трываіды. Сумна, аднак, тое, што час новы, а нашыя клопаты ўсе старыя; усё тыя ж, што і сто, і дзьвесцце гадоў таму. Гэтыя клопаты для нацыі, мусіць, найпершыя, першачарговыя, таму яны і ўвабіліся ў плён для ўсіх без выключэння ўропейскіх нацыяў, апрач беларусаў. Я маю на ўвазе нашую свабоду і незалежнасць. Зрэшты, калі б было штосці адно — свабода безь незалежнасці альбо незалежнасць без свабоды... Але так не бывае. Сумна ўсё гэта, балюча і турботна. Але без таго не абысьціся, калі хочаш жыць, а ня добрахвотна клацціся ў дамавіну. Дык вось найпершое маё пытанье: чаго нашая нацыя хоча? Вельмі пажадана мець на яго пэўны адказ. На жаль, такога адказу няма. Менавіта з гэтym звязаныя ўсе мае сумненныі, спадзяванкі і пажаданкі на новы год, новае стагодзьдзе і новае тысячагодзьдзе. А што тычыцца асабістага... Пішу, бо што ж яшчэ мусіць рабіць пісьменнік? Тым болей, у май падзяліўся становішчы. Пішу з надзеяй, што гэта каму-небудзь і калі-небудзь можа спатрэбіцца, ці хаця б будзе цікава. З Новым годам вас, мае дарагія землякі!

«НЕ ЭМІГРАВАЎ, А ПРОСТА ПРЫЕХАЎ НА ЗАПРАШЭНЬНЕ»

22 студзеня 2001

Сяргей Шупа, Прага

Пераезду Васіля Быкова ў Франкфурт прысьвечаны артыкул Крыстофа Шрэдэра ў «Frankfurter Rundschau» «Не-эміграцыя», які мае падзагаловак «Прытулак для беларускага пісьменніка Васіля Быкова».

Публікацыя съцвяджае, што пісьменык «не эміграваў, а праста прыехаў на запрашэннне». Беларускі пісьменык Васіль Быкаў пасля іранскага публіцыста Фарааджа Саркухі — другі аўтар, які жыве і працуе ў Франкфурце ў рамках праекту «Гарады прытулку», атрымаўшы запрашэннне ад Ведамства мультыкультурных спраў і Франкфурцкага кніжнага кірмашу.

Горад Франкфурт у 1998 годзе далучыўся да заснаванай Міжнародным пісьменніцкім парламентам сеткі гарадоў, што дагэтуль далі прытулак ужо пяцідзесяці аднаму пісьменніку, якім у іхных краінах пагражае палітычны перасылед. Апрача Франкфурту сярод нямецкіх гарадоў у гэтым праекце ўдзельнічаюць таксама Гановэр, Бэрлін і Ваймар.

Васіль Быкаў, народжаны ў 1924 годзе, пайшоў у 1941-м добраахвотнікам на фронт і ваяваў супраць нямецкіх акупантаў. Вайна — самы значны матыў яго шматлікіх апавяданняў і раманаў, за якія летасць ён быў намінаваны на атрыманьне Нобэлеўскай літаратурнай прэміі. Пэрсанажы Быкава — «ня нейкія надпрыродныя героі, а звычайнія людзі», — сказаў падчас прэзентацыі Андрэас Кшыван, прадстаўнік «Палацу Ялта».

Быкаў свайго часу рагуча падтрымаў рэформы Гарбачова і ў 1986 годзе быў абраны сябрам сакратарыяту Саюзу пісьменнікаў СССР. Пасля заходу ўлады ў Беларусі дыктатарам Аляксандрам Лукашэнкам, В.Быкаў удзельнічаў у апазыцыйным руху, аж пакуль для яго ня стала «фізычна і псыхічна» немагчыма заставацца ў краіне: «У Беларусі ўсталяваўся палітычны рэжым, які адмаўляе ўсе права чалавека». Перш чым прыехаць у Франкфурт, Быкаў пражыў два гады ў Хэльсынкі, дзе быў госьцем Фінскага ПЭН-Цэнтра, а пасля правёў год у замку Вілэрдорф пад Бэрлінам. Прыйшоўшы 15 студзеня ў Франкфурт, Быкаў найперш зьбіраеца скончыць тут распачаты ў Бэрліне аўтабіографічны роман. Не выключае аўтар і магчымасці літаратурнага апісання свайго побыту ў Франкфурце.

**«ТОЛЬКІ ПРЫ СВАБОДЗЕ І НЕЗАЛЕЖНАСЦІ
МАГЧЫМЫ ПРАЦЯГ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТОРЫІ»**

7 лютага 2001

Віталь Тарас, Прага

Зь перадачы «Беларусь на тle глябальных зьменаў у гісторыі чалавецтва і вяршэнства права».

Амэрыканскі навуковец Фрэнсіс Фукуяма вызначыў крах камуністычных рэжымаў пры канцы 1980-х як «канец гісторыі». Так называлася і ягоная книга, якая не-калі мела вялікі розгалас. Пісьменнік Васіль Быкаў лічыць, што ў нечым гэтая праца ня страціла сваёй актуальнасці й цяпер, у tym ліку для Беларусі.

В.Быкаў: Прыклад Фукуямы вельмі паказальны. Хаця сама книга «Канец гісторыі» вельмі цікавая, як і яго пазыцыя адносна антыкамуністычных працэсаў у сувесце. Ён правільна зразумеў асноўны кірунак сучаснага постсавецкага нацыяналізму, за што ад сваіх апанентаў атрымаў азначэнне «апошняга аднаката нацыяналізму». Але ягоная спроба прадказаць канец гісторыі — найперш у сацыяльна-культурніцкім сэнсе, вельмі хутка аказалася памылковая, што, да гонару аўтара, ён прызнаў. Гісторыя працягваеца, і гэта каторы раз съведчыць пра элемэнтарныя ісціны: у наш час нічога прадказаць немагчыма. Мабыць, прышласць, як і гісторыя, няўлюённая і непрадказальная — найперш таму, што яна, так бы мовіць, мэтафізычна парадаксальная. Што ж да Беларусі, дык у ёй усё зацыхлілася на палітычным аспекце, які зъмярцвіў усялякі эканамічны зруш. Беларусь бязглазда адасобілася ад нармальных эканамічных працэсаў, апынулася ў нейкай посткамуністычнай рэзэрвацыі, бы тая Куба ці Паўночная Карэя.

Вось погляд Васіля Быкава на глябализацыю:

В.Быкаў: Глябалізацыя — гэта зьява ўсё ж вельмі складаная і непрадоказальная. Некаторыя паразоўнаўваюць нашу інтэграцыю зь іх глябалізацыяй, даводзяць, быццам гэта дзве зьявы аднаго кірунку. А я сказаў бы, што гэтая зьява абсолютно непараўнальная. Бо ўсё ж іхная глябалізацыя — ад празьмернасці, ад лішку. А нашая так званая інтэграцыя — ад беднасці, ад нэндзы. Каб нешта аб'яднаць, трэба яго мець, бо дзве антыдэмакратыі ці тыраніі, складзенія ў адно, ня здольныя ў выніку дэмакратызаваць што-небудзь. А вось падвоіць людзкое бяспраўе і дыктатуру яны здольныя. Гэта бяспрэчна.

Глябалізацыя, адрозна ад інтэграцыі, пакуль не выглядае першачарговай проблемай сучаснай Беларусі. Прынамі, беларускія палітыкі надаюць гэтай зьяве ня шмат увагі (калі не лічыць пропагандысцкіх антызаходніх выпадаў прыхільнікаў Аляксандра Лукашэнкі). Пакуль мала хто ўсъведамляе тое, пра што гаворыць расейскі праваабаронца Сяргей Кавалёў. Падчас выступу на міжнароднай канфэрэнцыі ў Празе ён казаў:

С.Кавалёў: Права — гэта тое ўвасабленне маралі, якая толькі і можа існаваць на зямлі. Найперш таму, што права — гэта роўнасць усіх перад законам, а таксама і таму, што права — гэта поўная свабода, абмежаваная толькі замахам на свабоду з боку нашых суседзяў, іншых людзей. Але, між іншым, адзінае цывілізаванае права — гэта таксама фактар, які забяспечвае разнастайнасць культуры і духоўных праяваў. Зь вельмі простай лягічнай прычыны: права прасякнутае ідэяй свабоды, а свабода ёсьць абвязковай умовай творчасці.

А цяпер думка Васіля Быкава:

В.Быкаў: Ня першы дзень і ня толькі для Беларусі робіцца неабвержнай ісцінай: толькі пры наяўнасці свабоды і незалежнасці магчымы працяг беларускай гісторыі. Калі ж незалежнасці ня будзе, дык і скончыцца нашая гісторыя. У ранейшым вялачечным стане

гісторыя працягвацца ня зможа. Такі мой дылетанцкі прагноз. Але як і ўсе прагнозы, гэткі прагноз наўрад ці спраўдзіцца, і тое дае надзею. Надзею на ратавальную парадаксальнасць гісторыі. Як пісала калісці Леся Ўкраінка, «без надзеі такі спадзяваюся». Што ж яшчэ застаецца рахманаму беларусу? Мабыць, здольнасць спадзявацца, як і патрэба спадзявацца, дадзеная чалавеку ад Бога — і далёка не заўсёды падмацаваная доўказнай базай.

Магчыма, слова пісьменьніка гучаць ня надта аптымістычна. Але яны падкрэсліваюць важнасць маральнага выбару, які можна зрабіць толькі тады, калі чалавек мае реальнае ўяўленыне пра тое, што адбываецца зь ягоным уласным жыццём і навакольным светам.

«ЗАСЛУГІ МІХАІЛА ГАРБАЧОВА БЯССПРЭЧНЫЯ, ЯК, ЗРЭШТЫ, БЯССПРЭЧНЫЯ І ХІБЫ ЯГОНАЙ ПЕРАБУДОВЫ»

1 сакавіка 2001

Сяргей Навумчык, Прага

Зь перадачы «Ці спрычыніўся Міхаіл Гарбачоў да аднаўлення беларускай дзяржаваўнасці?»

Калі ў 1985 годзе Міхаіл Гарбачоў заняў пасаду генэральнага сакратара ЦК КПСС, ён быў больш як на дваццаць гадоў маладзейшы за свайго папярэдніка К. Чарненку. Гэта быў час, калі на чале Савецкага Саюзу былі асобы, чыя палітычная кар'ера фармавалася яшчэ за Сталіным. Прыход новага лідэра з надзеяй успрыняла як партыйная эліта, так і народ.

В.Быкаў: Да Беларусі ў Міхаіла Гарбачова было аса-

лівае стаўленьне. Яно пачалося з чарнобыльскай катастрофы ды імкненя беларускага кіраўніцтва «замазаць» перад съветам наступствы тae бяды. Памятаю, як незабыўны Алеś Адамовіч паехаў у Москву давесці Гарбачову праўду пра тое, што сапраўды здарылася ў Беларусі, пятая частка якой апынулася пад радыенуклідамі. Вядома ж, пра тое яму не дакладвалі ні наўкуоўцы, ні беларускае кіраўніцтва, якое поўнілася аптымізмам кшталту таго, што «савецкаму чалавеку атам нястрашны». У бясьпецы атаму ўсё ж давялося ўсуніцца генсэку Гарбачову і пераканаць у tym беларускіх гаўляйтэраў, якія ўзыненавідзе́лі разам з Гарбачовым таксама і Адамовіча. Першага — за тое, што парушыў партыйную субардынацыю і паверыў беспартыйнаму, а другога — за тое, што выскачыў наперад тагачаснага беларускага «бацькі» Яфрэма Сакалова.

На мяжы 1980–90-х гадоў Яфрэм Сакалоў быў першым сакратаром ЦК КПБ. У 1988 годзе, калі артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты — дарога съмерці» распачаў працэс нацыянальнага абуджэння, калі ўтварыўся Народны Фронт, а мітынг на Дзяды ля менскіх Усходніх могілак быў разагнаны міліцэйскімі дубінкамі, кіраўніцтва ЦК КПБ пастановіла захаваць Беларусь як запаведнік сацыялізму і вельмі спадзявалася ў гэтым на падтрымку генэральнага сакратара.

Прыгадвае Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Другі раз Міхаіл Гарбачоў заступіўся за зняважаны і абылганы беларускі народ, калі Міхаіл Гарбачоў на нарадзе з творчай інтэлігенцыяй у ЦК КПСС запатрабаваў распавесці, што на справе адбылося ў Менску на славутыя Дзяды? Яго пайнфармавалі беларускія босы, што была спроба антыдзяржаўнага перавароту, наладжанага Беларускім Народным Фронтом, і тая спроба была пасыпахова сарваная аб'яднанымі выслікамі КГБ, МУС, частак савецкай арміі пад кі-

раўніцтвам ЦК. Выслушаўшы мой аповед, Гарбачоў выказаў недавер і зьдзіўленыне пазыцыяй Яфрэма Сакалова, які ўжо рыхтаваўся атрымаць чарговую зорку «Героя» за надта пасыпаховую аперацыю падаўлення прошукаў нацыяналістаў і ЦРУ.

Мабыць, тут дарэчы будзе ўспомніць, што менавіта Міхаіл Гарбачоў тады ж вельмі ўважліва і спачувальна выслушаў другога беспартыйнага — выдатнага расейскага пісьменніка Віктара Астраф'ева, прамова якога была прасякнутая абурэннем супраць беларускага кіраўніцтва ў ягоным стаўленні да свайго народу. У нарадзе ўдзельнічала, можна сказаць, ўсё Палітбюро, з беларускім кіраўніцтвам таксама. Але реч у тым, што яны ўсе сядзелі і стваралі як бы маўклівы фон Гарбачову, Гарбачоў адзін толькі трymаў дыялёг з пісьменнікамі і мастакамі, і ўсе астатнія маўчалі. Пасыля ў мяне было яшчэ некалькі сустрэчаў і канфідэнцыйных гутарак з Гарбачовым на гэтую ж тэму. Гутарак, дзе ён, у прынцыпе, падтрымліваў беларускую дэмакратыю супраць жорсткага рэакцыйнага дубаломнага партыйнага кіраўніцтва Беларусі.

Той давер, які мелі ў Гарбачова Васіль Быкаў і Алеś Адамовіч, нэрваваў менскую партыйную эліту і прымушаў яе шукаць падтрымкі ў кансерватыўных асобаў, якіх у гарбачоўскім Палітбюро хапала.

В.Быкаў: Калі на з’ездзе народных дэпутатаў СССР ствараўся Вярхоўны Савет, якраз ад Беларусі выбралі мяне таксама ў гэты Вярхоўны Савет, але я на першым жа паседжанні старэйшынаў зрабіў самаадвод, і тады на перапынку да мяне падышоў Гарбачоў і пытаваўся, чаму я не хачу быць дэпутатам Вярхоўнага Савету СССР. Таксама зайшла гаворка пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Але, на жаль, у гэтым антракце не давялося нам паразмаўляць, бо адразу насынуліся на нас чужбыя непатрэбныя вушы, і ён спыніў сваю размову.

Хаця гэта гутарка, я думаю, была б вельмі карысная і для яго, і для мяне таксама.

Васіль Быкаў прыгадаў пра падтрымку М.Гарбачовым дэмакратычнага працэсу ў Беларусі. Аднак наўрад ці генэральны сакратар ЦК і прэзыдэнт СССР мог пагадзіцца з тым, што дэмакратыя гэта будзе стымуляваць сувэрэнізацыю самай, здавалася б, праразейскай савецкай рэспублікі. Станіслаў Шушкевіч, які як старшыня Вярхоўнага Савету навастворанай Рэспублікі Беларусь падпісаў гісторычныя Белавескія пагадненіні, мае адказ на пытаньне: дзякуючы ці насуперак жаданню Гарбачова Беларусь атрымала незалежнасць.

С.Шушкевіч: Я мяркую, што катэгарычна насуперак! Ён пасъля вельмі шкадаваў, што Савецкі Саюз разваліўся. Хаця разваліў, у значнай ступені, яго ён, таму што ён фактычна нічога не рабіў, каб існавала такая дзяржава на новых прынцыпах аб'яднання — на новых, на дэмакратычных. А ён хацеў зрабіць «сацыялізм з чалавечым тварам», як ён тады казаў, гэта замяніць сабой Палітбюро і праводзіць нейкую больш лагодную палітыку. А дэмакратыя — гэта зусім ня тое, там трэба ўлічваць іншыя думкі, іншыя падыходы.

М.Гарбачоў і цяпер часта выказвае настальгію па Савецкім Саюзе. Псыхалагічна і палітычна зразумела, чаму былы прэзыдэнт СССР падтрымлівае Аляксандра Лукашэнку менавіта як прыхільніка інтэграцыі. Цяжэй патлумачыць, чаму ляўрэт Нобэлеўскай прэміі міру падтрымлівае дыктатара, які апазыцыю судзіць, кідае ў турмы і запалохвае. Тым ня менш, на Захадзе Горбі мае аўтарытэт і папулярнасць, зь якой могуць канкураваць хіба толькі галівудскія зоркі. Апошні раз я бачыў М.Гарбачова ў Нью-Ёрку, у першы год эміграцыі — на Пятай авеню ў кнігарні «Barnes & Noble» ён падпісаў толькі што выдадзеную кнігу мэмуараў. Чаргага за аўтографам расцягнулася на пяць кварталаў.

В.Быкаў: Ён разумеў творчасць і палітычную пазыцыю Алеся Адамовіча, асабліва ў ягоным змаганні супраць ядзернага шаленства, ды рэальнай ужо на той час пагрозы мілітарызацыі партыі і краіны. Памятаю, як з трывалыні зъезду народных дэпутатаў Алеся паказваў на неўбяспеку з боку савецкага генэралітэту, які ўсё шчыльней акружаваў свайго прэзыдэнта і рабіў тое з даволі празрыстымі мэтамі. Ня ведаю, ці паслушаўся тады Гарбачоў Адамовіча, але папярэджаныне апошняга вельмі хутка спраўдзілася. Фарос стаў закатам гарбачоўскай эпохі, якая спарадзіла вялікія спадзяваныні, хоць і на шмат спраўдзіла зь іх.

Тым ня менш, заслугі Міхаіла Гарбачова бяспрэчныя, як, зрэшты, бяспрэчныя і хібы ягонай перабудовы. На дэмакратычным Захадзе Гарбачова любяць нязъмерна больш, чым на постсавецкім Усходзе. І гэта зразумела. Там наступствы гарбачоўскай палітыкі выніковы і адзначаныя. Міхаіл Гарбачоў — чалавек Захаду, гэта значыць — будучыні. Хоць, як гэта нярэдка здараецца ў гісторыі, ягоная дзейнасць ужо цалкам адышла ў мінулае. Што ж, мабыць, ён не пасъпеў за часам, даганяць які дадзена ягоным наступнікам, якія павінныя быць шчаслівейшыя, а галоўнае — болей удачлівыя за свайго ініцыятыўнага папярэдніка.

Можна шмат казаць пра тое, якіх магчымасцяў не скарыстаў М.Гарбачоў. Пасправаюм уявіць, што прыйшоўшы да ўлады ў 1985 годзе, Гарбачоў пажадаў бы аблежавацца мінімальнымі зменамі. Да паслугай генсэка былі аппарат КГБ і адно з самых магутных войскаў сьвету. Магчыма, савецкая імперыя існавала бы да гэтага часу, падобная на сучасны Кітай, дзе эканамічныя рэформы не скасавалі камуністычнай ідэалёгіі, а партыйныя ідэолягі зацвярджаюць Далай-ламаў на пасаду ў Тыбэце, дзе забароненае само слова «сувэрэнітэт». У гісторыі XX стагодзьдзя Міхаіл Гарбачоў застаецца тым, кім ён і

быў: адданым камуністичнай ідэалёгіі партыйным функцыянэрам, які здолеў узъняцца на вяршыню таталітарнай улады, і рэфарматарам, пры якім гэты таталітарызм сканай.

«ДЛЯ МЯНЕ МАРАЛЬНЫ ЧАЛАВЕК — ВАСІЛЬ БЫКАЎ»

18 сакавіка 2001

Сяргей Дубавец, Вільня

Зь перадачы «Маральныя аўтарытэты: у беларусаў і ў суседзяў, раней і сёньня».

Апытањне на менскім праспэкце праводзіў Зыміцер Бартосік:

- Хто для вас маральны аўтарытэт?
- Асабіста для мяне — моя мама, мой бацька.
- У Беларусі ў мяне няма маральнага прыкладу.
- А па-за Беларусяй?
- Ой, трэба падумаць. Ну, дапусьцім, тыя ж штатаўскія кіраўнікі. Потым — японскі прэм'ер, які, калі гуляў у гольф і яму паведамілі, што карабель бамбанула амэрыканская падлодка, зараз жа пайшоў у адстаўку. Гэта для мяне прыклад.
- «Бітлз».
- Маральны? Здаецца, адзін толькі чалавек для мяне ёсьць маральным, гэта Пазыняк Зянон. Гэта найвышэйшай катэгорыі чалавек. Кастусь Каліноўскі, змагаўся за нашую волю... Маральны для мяне чалавек вельмі высокага кшталту — гэта Васіль Быкаў.
- Напэўна, людзі спорту, як мне здаецца. У іх яшчэ з маральлю больш-менш нармальная.
- Для мяне маральны аўтарытэт Зянон Пазыняк. Прынцыповы, адстойвае сваю думку.

- Толькі мае блізкія.
- Для мяне заўсёды сымбалем былі і ёсьць бацька і маці. Родная зямля. Я сама з Палесся, з Гомельскай вобласці, Хойніцкі раён, вёска Глінішчы. Можа, чулі? Радзіма пісьменьніка Івана Мележа. А я ягоная родная сястра, малодшая. А бацькі ў нас цудоўная былаі...
- Вы ведаецце, напэўна, мой бацька — маральны аўтарытэт. Але ён, на жаль, не зьяўляецца ні палітыкам, ні пісьменьнікам, ні кім вы там яшчэ называлі...
- Васіль Быкаў. Уладзімер Арлоў. Ісус Хрыстос.
- А вы што можаце сказаць?
- Я далучаюся да думкі майго сябра. Для мяне таксама маральным аўтарытэтам зьяўляецца Васіль Быкаў. Зь беларусаў. А зь небеларусаў я б адзначыў, напрыклад, Маці Тэрэзу. Ці Папу Рымскага Яна Паўла II. Таксама чэскага презыдэнта. Але і ў Беларусі ёсьць — напрыклад, Ларыса Геніуш.
- Спартак. І Жана д'Арк. Яна казала: «Калі ня я, то хто?»
- Бацькі нашыя. На жаль, іх ужо няма.
- Джон Стэйнбэк.
- Марк Нопфлер, лідэр групы «Dire Straits». Шукаць маральных аўтарытэтаў у палітыцы — справа, якая ні да чаго ўсё роўна не прывядзе. Бо ў палітыцы маралі няма. А ў музыцы ўсе маюць роўныя шанцы.
- Э-э-э-э... Талстый Леў Мікалаевіч. Ой, пачакайце! Хто напісаў «Вайну і мір»?
- Талстой.
- Леў ці Аляксей?.. Вось, Леў Мікалаевіч.
- Перадусім Рэмарк. І яшчэ Булгакаў. Сярод беларусаў гэта Быкаў. Мне вельмі спадабаўся ягоны твор «Знак бяды». Калі я чытала гэты твор, я плакала. Быкаў, мне здаецца, самы моцны пісьменьнік сярод беларусаў.
- Бацька. Мой бацька.
- Падумаць трэба. Дарэчы, маральны аўтарытэт пабег — спадар Шчукін. На гэтым пятаку ўсё можна ўбачыць.

Адзін з маральных аўтарытэтаў... У розных сферах ёсьць розныя маральныя аўтарытэты. Таму што кожная прафесія патрабуе сваёй маралі.

— Ісус Хрыстос. Мая жонка так гаворыць: «Будзь падобны, старайся быць падобным на яго, і тады ў нас дома будзе ўсё вельмі добра».

«25 САКАВІКА — САМАЯ ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ Ў НАШАЙ ГІСТОРЫІ»

25 сакавіка 2001

Святочны зварт Васіля Быкава да суайчыннікаў.

У вялікім гістарычным часе воляй скрушнага лёсу сталася так, што беларусы больш страцілі, чым набылі. Нават і ў сучасным постіндуstryяльным сьвеце, у якім многія постіндуstryяльныя нацыі адно расквітнелі, набылі незалежнасць, дамагліся дэмакратычнага ладу і эканамічных дабротаў, мы ж і ў пачатку трэцяга тысячагодзьдзя ад Нараджэння Христовага ня можам назват ажыцьцявіць сваёй паўнавартаснай самаідэнтыфікацыі.

Знакаміты Акт 25 Сакавіка 1918 году — самая значная падзея ў нашай гісторыі, у якой засяродзілася ці ня ўся сутнасць нашай нацыянальнай ідэі. З вышыні мінулага добра ўжо відаць, што нават малаважнае тое, ці дасягнутая заяўленая мэта. Для нас ня меней важна, што яна была заяўленая — рапушча, па-дзяржаўнаму, на ўсю Беларусь і на ўесь сьвет. Тыя, што вартыя яе былі пачуць, пачулі, для іншых жа яна засталася без карысці. З тae пары стала зразумела, што менавіта гэтая мэта ёсьць ключом да нацыянальнага шчасця і дабрабыту, што асабліва важнае ў наш лібэральны век. Колькі будзе жыць нацыя, столькі будзе памятаць герояў 25 Сакавіка, яго шараговых творцаў — і незалежна ад таго, ці

хутка мы даможамся тагачасных мэтаў. А калі і не даможамся нават, дык мець тое на мэце тым болей важна заўсёды. Таму: жыве Беларусь! — гукаю я сёньня разам з тымі, хто пад бел-чырвона-белым сцягам абараняе на беларускай зямлі галоўнае — права свабоды і незалежнасці. Вам, дарагі мае землякі, гонар і слава!

БЕЛАРУСКІЯ ПІСЬМЕНЬНІКІ НАПІСАЛІ ЛІСТ У АБАРОНУ ВАСІЛЯ БЫКАВА

9 красавіка 2001

Валянціна Аксак, Менск

Група беларускіх літаратараў выступіла з заявай, якая патрабуе ад уладаў Беларусі спыніць шальмаванье ў дзяржаўных мэдывах імя вядомага ва ўсім сьвеце беларускага пісьменніка Васіля Быкава.

«Такога шалёнага і беспадстаўнага гвалту, паклёпу ў Беларусі не было з 1930-х гадоў, калі зынішчаліся сотні беларускіх пісьменнікаў, навукоўцаў, палітыкаў. Сёньня, нібы пераняўшы злачынныя і звыродныя сталінска-берыеўскія мэтады, Беларускае тэлебачаныне, выконваючы волю сваіх гаспадароў, дагаварылася да таго, што змагар з фашызмам, вэтэрэн-франтавік, чалавек, які ўсё сваё жыцьцё намагаўся паказваць у сваіх творах праўду, хоць і горкую, Васіль Быкаў — «литаратурный поліцай» і «Васілий, не помнящий родства»... Мы, сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў, патрабуем ад уладаў Рэспублікі Беларусь спыніць ганебнае шальмаванье ў дзяржаўных сродках масавае інфармацыі вядомага ва ўсім сьвеце пісьменніка, вэтэрана Вялікай Айчыннай вайны Васіля Ўладзімеравіча Быкава», — гаворыцца ў заяве.

Заяву падпісалі народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, ляўрэаты дзяржаўных прэміяў Генадзь Бураўкін,

Генрых Далідовіч, Анатоль Кудравец, Алег Лойка, Васіль Сёмуха, выкану́ца абавязкаў старшыні Саюзу пісьменьнікаў Вольга Іпатава, віцэ-прэзыдэнт ПЭН-Цэнтра Карлас Шэрман ды іншыя вядомыя літаратары. Сярод іх паэт Анатоль Вярцінскі. Ці верыць ён, што голас падпісantaў пачуць адрасаты?

А.Вярцінскі: Не. Надзеі такай у мяне няма. Тыя, хто бэсыць сёньня Быкава і ўсё беларускае, не прыслушоўваюцца да падобных заяв. І не прыслушаюцца, пакуль ня зъменіцца ўлада. Таму я ня бачу сэнсу заявы. Але я яе падпісаў, таму што мушу выказаць свой голас на баку праўды і справядлівасці. Гэта мой съядомы выбар і выбар усіх тых, хто паставіў свой подпіс пад заявой.

Заява рыхтавалася да друку больш за два тыдні. Адразу пасля выходу па Беларускім тэлебачаньні 17 сакавіка паклёніцкае праграмы «Тайные пружины политики» ініцыятар заявы малады паэт і літаратуразнаўца Алесь Пашкевіч пачаў збіраць подпісы пісьменьнікаў, і ён сутыкнуўся зь нежаданьнем многіх падпісваць ліст. Найперш адмовіліся тыя, хто мае дзяржаўную пасаду ці разьлічвае нешта атрымаць ад уладаў на пісьменьніцкім зъезі. У 1960-я гады таксама напярэдадні чарговага пісьменьніцкага зъезду група беларускіх літаратараў абараняла імя Васіля Быкава ад шальмаванья ў друку. Пра гэта нам сёньня нагадаў Анатоль Вярцінскі:

А.Вярцінскі: Праходзіць вось столькі гадоў, і мы зноў на нейкім круже чарговым, і зноў мусім выступаць з падобнымі заявамі. Нешта, сапраўды, ня так на нашай ніве тут.

Тэкст пісьменьніцкай заявы заканчваецца аптымістычнай: «Мы перакананыя, што ўсё мінецца, а праўда застанеца, і аддадзена будзе кожнаму паводле ўчынкаў яго».

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ТАМ, ДЗЕ БЫКАЎ

9 красавіка 2001

Аляксандар Лукашук, Прага

Апошні твор Васіля Быкава, які ён даслаў на Свабоду, называецца «Труп». «Забойца быў звычайны, затурканы жыцьцём чалавек. Тоё ж самае можна сказаць і пра забітага. Зрэшты, і адносіны між імі двумя зынешнія былі амаль нармальныя, калі не лічыць даўній, зацятай, чорнай нянавісьці. Нянавісьці забойцы да ягонай ахвяры. Што стала прычынай таго пачуцьця, цяжка сказаць. Пэўна на тое не адказаў бы і сам забойца».

Прычына нянавісьці цяперашній улады да Быкава надзвычай празрыстая — гэта нянавісьці бяздарнасці да таленту, злодзея да таго, хто ня крадзе, зла да добра. Заява беларускіх пісьменьнікаў у абарону Васіля Быкава самому Быкаву не патрэбная — ён ведае цану беларускай уладзе. Ці патрэбная заява тым, хто яе падпісаў? Можна меркаваць, што ні Васіль Быкаў, ні чытачы, ні ўлады не сумняваліся ніколі ў пазыцыі менавіта гэтих васямнаццаці чалавек, многія зь якіх даўнія сябры, паплечнікі пісьменьніка. Інакш кажучы, гэтыя людзімаглі й не падпісаць. Больш цікавыя тыя амаль паўтысячы сяброў Саюзу беларускіх пісьменьнікаў, што адмовіліся падпісаць.

Нядаўна ў адной менскай незалежнай газэце быў прадстаўлены такі літаратар — дырэктар выдавецтва, які праславіўся тым, што адмовіўся друкаваць кнігу Быкава «Сыцяна». З газэты чытач мог даведацца, што гэты сябрана пісьменьнікаў адкрыў у беларускай літаратуре жанр афарызмаў, а ягоная кандыдатура вылучаная на Нобэлеўскую прэмію. Члены Саюзу — звычайнія савецкія людзі, хочуць жыць і карміцца далей у меру свайго апэтыту і велічыні страўнікаў. Выстаў-

ляць ім нейкія маральныя патрабаваныі — усё роўна што патрабаваць, каб усе яны пісалі шэдэўры. Сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў падобныя сёньня да зэкаў у сталінскім лягеры, якіх на зоне пасе шайка крыміналнікаў — пайка перападае толькі тым, хто можа «ціскаць раманы» — насалоджваць слых блатных аўтарытэтаў сваімі показкамі. Астатнія вылізываюць місы. Некаторыя зь іх маюць уласнае апраўданыне — некаму ж трэба клапаціца пра беларускую літаратуру, рабіць чарнавую працу. Дарэмныя намаганыні. Нобэлеўскі ляўрэт Томас Ман, які мусіў пакінуць радзіму падчас улады Гітлера, на пытаныне, ці можа разъвівацца нямецкая літаратура за межамі Нямеччыны, некалі адказаў: «Нямецкая літаратура там, дзе я». Беларуская літаратура сёньня там, дзе Быкаў.

**«ЗДАБЫЎШЫ ПЕРАМОГУ, МЫ НЕ ЗДАБЫЛІ
СВАБОДЫ»**

9 траўня 2001

Слова Васіля Быкава да Дня Перамогі.

— Існуе думка, што фэнамэнальнае, узънёсле стаўленіе старэйшай часткі грамадзтва да мінулай вайны вызначаецца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пазыней не было нічога болей справядлівага, высокага па ідэі і выразнага па выніку, чым можна было бы задаволіцца, ня тое што ганарыцца. Што б не было ўрэшце так абясцэнена, зыняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам — хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалённая ядзерная гонка ці той жа космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што зьдзейснілі старэйшыя пакаленіні ў ХХ стагодзьдзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам.

Але ўзьнікаюць сумненыі і ў перамозе — найперш у яе імпэратыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва — мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што зь ёю мы набылі? Усё ж кожная перамога павінная ня толькі ўзяць, але і даць. Краіны пераможаныя — Нямеччына, Італія, Японія — стрывалі разу і менавіта праз тое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свободы і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль ня можам дамагчыся элемэнтарнай свободы, ня можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свободы. Але без свободы чаго вартая кожная бліскучая перамога кожнага грамадзтва?

А што да расейцаў, дык тыя і дагэтуль ня могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыродлівью, спаraphnelыя імпэрскія ідэалы, як і сто, і тысячу гадоў таму. У пераможнай эўфарыі зашмат ад эмоцый і дужа мала ад разумны, рацыянальны падыход да вайны ня выгадны рэжымам, якія і туго даўнью, вялікую перамогу прызычайліся выкарыстоўваць ва ўласных інтэрэсах — інтэрэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Тоё ім удаецца выдатна: хоць у Рәсей, хоць у Беларусі. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць, у пэўных варунках доўга, але, напэўна ж, ня вечна.

«ЧАС ПАЗЬНЯКА ЯШЧЭ НЕ НАСТАЎ»

12 траўня 2001

Віталь Тарас, Прага

У перадачы «Крок да свободы» досьведам пераадolen'ня несвабоды дзеляцца розныя людзі зь Беларусі й замежжа. Герой выпуску — лідэр Кансэрватыўна-хрысьціянской партыі БНФ Зянон Пазьняк.

Пра Зянона Пазьняка, палітыка і чалавека, гаворыць
Васіль Быкаў.

— Цяпер ужо відавочна, што Зянон Пазьняк мае якасьці, якія ў іншых умовах маглі бытвыдатны грунт асобы, але ў нашых умовах разглядаюцца як недахоп. Сучаснае грамадзтва патрабуе ад уласнага лідэра такой маральнасці, якая мяжуе з амаральнасцю: замест празрыстасці палітыкі аддае перавагу таемнаму махлярству, што апраўдваецца крызысным становішчам эканомікі дый маралі таксама. Дэмагогія зрабілася найпершай вартасцю палітыка, крытэріям посьпеху ў электарарату. Вось таму Зянон Пазьняк не прэзыдэнт і не дэпутат нават. Незважаючы на яго несумненны трывунны талент, ён не апусціцца да дэмагагічнага ўзроўню, на стаў «чалавекам масы». Ён, па сутнасці, занадта высокі для масаў. Проблема Пазьняка ў гэтым сэнсе — проблема адэватнасці палітыка ў грамадзтве.

Так, выдатна разумеючы ўвесь цяжар палітыкі люстроцы, Пазьняк ня мог адмовіцца ад яе, бо ведаў, што толькі такая палітыка магла паправіць маральнае здароўе амаральнага, згвалтаванага карнікамі грамадзтва. Пазьняк не папуліст — у тым яго хіба, але й вартасць. Гэта як паглядзець — нават у адпаведнасці з нормамі хрысціянскай маралі тое, несумненна, амбівалентна. Але, па вялікім рахунку, тое можа быць і безадноснай чалавечай капштоўнасцю. Знаў жа, шмат тут залежыць ня толькі ад асобы лідэра, якім несумненна застаецца Пазьняк, не зважаючы на ягоную сучасную грамадzkую ролю, але і ад маральнага ўзроўню грамадзтва. А грамадзтва, як вядома, стыхія зъменлівая. Тое, што сёньня адмаўляецца, заўтра можа быць прынятае. І наадварот. Мабыць, трэба ўмесьці ня толькі змагацца, але й чакаць. Пасыпешлівасць — не рацыянальная якасць, як і прамаруджванье. Падобна, час Пазьняка яшчэ не настаў, хоць можа падацца, што ён мінуў. Гістарычным гадзіннікам у гэтай справе ёсьць электарарат. Звычайна элек-

тарат рэагуе на прымітыўныя ісъціны і практычныя мэты. Нацыянальная ж ідэя для яго, электарарату, апнулася празмерна экзатычнай, малазразумелай. А галоўнае, яна запатрабавала пэўных, і немалых, ахвяраў, да якіх электарарат, калі не сказаць нацыя, не быў падрыхтаваны — не зважаючы на тое, што да тых ахвяраў быў гатовы Зянон Пазьняк. І гэта давала надзею. Ня кожная нацыя мае такіх лідэраў, хоць, як вядома, лёс іх заўсёды трагічны. Што ж да Беларусі, дык увесь яе гістарычны лёс трагічны, і ў гэтым сэнсе мне бачыцца пэўная адэватнасць лёсаў краіны і Зянона Пазьняка.

«КРОК ДА СВАБОДЫ» ВАСІЛЯ БЫКАВА

31 траўня 2001

Віталь Тарас, Прага

У перадачы «Крок да свабоды» пра сваё разуменне свабоды распавядае Васіль Быкаў.

Паводле традыцыі, першае слова — герою перадачы.

В.Быкаў: Бяз хлеба немагчymая свабода, якой перш-наперш патрэбная праўда. Але праўда заўсёды прадукт свабоды. Падобна — зачараванае кола. Я добра памятаю той дзень і час, калі ня толькі я, але, я так лічу, і народ страціў свабоду. Гэта, канечне, была для майго пакаленняня на пачатку 1930-х гадоў суцэльнай калектывізацыяй краіны. Ня толькі свабода — было страчанае ўсё, звязанае зь ёй. Адбылася ўвогуле клясычная зъява — зынікла свабода, і як вынік, зынік хлеб. Народ на доўгія дзесяцігодзіндзі ўпаў у паласу хранічнае галадоўкі. Але рэч яшчэ ў тым — ці адчуваў ён узаемазалежнасць свабоды й хлеба? Наўрад ці. Хаця тое выдатна разумелі бальшавіцкія кіраўнікі, якія ўпарты

цьвердзілі пра «новую клясавую свабоду», якой яны ў 1917 годзе дамагліся дзеля нарodu. То, вядома, была мана, і яны ведалі гэта. Мабыць, гэта разумеў і адчуваў народ, але не хацеў верыць самому сабе. Бо мана была прыгажэйшая за рэчаіснасць, прыгажэйшая за свабоду. А можа, і за хлеб таксама.

Гэтая тэма стала адной з галоўных у творчасці Васіля Быкава пасъля тэмы вайны. Фрагмент аповесці Быкава «Аблава»:

«Зайжды дзелавы, рухавы Наэм брыў па вуліцы, бы нічога не зайважаючи вакол. Усё ж Хведар павітаўся, і яны разгаварыліся трохі, і тады Хведар дазнаўся, што і ў Наэма таксама нелады з уладай. Як Хведар паскардзіўся на сваю бяду, стары габрэй узяў яго за гузік і дужа пацягнуў да сябе. «Я табе скажу: кідай усё, бяры дзяцей у ахапку і ўцякай. Куды? Няважна куды, — куды вочы глядзяць. Пасъля позна будзе... Гэта табе кажа Наэм! Я ўсё кінуў і во з гэтым вандзэлкам іду на станцыю. Я тут не жыхар болей! Я — бежанец! Ты мяне паслухай, Хведар!»

Не, тады Хведар яго не паслухаў: як гэта ўсё кінуць? А зямля, гаспадарка? І куды падацца? Тут усе яго карані, вяскоўцы, радня — як ён можа зъехаць куды ў непрытульны, нязнаны съвет?

Ён пражыў у Нядолішчы яшчэ месяцаў дзесяць. Нярадаснае было тae жыцьцё, бясхлеб'е і посьніца надоўга пасяліся ў ягонай хаце».

Дарэчы, аповесць «Аблава» гучыць цяпер па-беларуску на хвалях пятага канала Польскага радыё. Вядомы польскі пісьменнік і перакладчык Чэслаў Сэнюх пераклаў на польскую мову многія творы Васіля Быкава. Ён — адзін з аўтараў перакладу кнігі Быкава «Сыцяна», якая выйшла нідаўна ў Беластоку. Паводле Чэслава Сэнюха, у фондах Нацыянальнай бібліятэкі ў Варшаве трынаццаць розных выданняў твораў Быкава. Сярод

перакладчыкаў Быкава былі такія выдатныя майстры слова як Анджэй Дравіч і Віктар Варашильскі. І гэта толькі ў адной Польшчы! Кнігі Быкава выдающа і пе-равыдающа ў многіх краінах съвету, у тым ліку ў Нямеччыне. Сярод першых, хто ацаніў маштаб ягонага таленту, быў знакаміты Гайнрых Бёль.

У Беларусі ж партыйныя органы некалі цкавалі Быкава за ягоныя аповесці «Мёртвым не баліць» і «Круглянскі мост», апублікованыя ў часопісе «Новый мир», абвінавачвалі ў «ачарніцельстве». Ужо ў нашыя дні беларускае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выкінула з плянаў зборнік пісьменніка «Сыцяна». Тыя, хто настальгуе па Савецкім Саюзе і ненавідзіць Быкава, ня могуць дараваць яму званыя народнага пісьменніка БССР, Ленінскай прэміі за «Знак бяды» і асабліва званыя Героя сацыялістычнай працы. Званыне тройчы Героя не перашкодзіла ўладам у свой час адправіць у высылку акадэміка Андрэя Сахарава. Потым Васіль Быкаў, абранны народным дэпутатам СССР ад Саюзу пісьменнікаў, апынецца зь ім у міжрэгіянальной дэпутацкай групе — разам з Адамовічам, Каракіным, Ельциным.

Што такое свабода ва ўяўленні Быкава?

В.Быкаў: Зманліва кажа Зянон Пазняк, што каб адчуць сябе свабодным, траба пачаць за свабоду змагацца. «Чалавек свабодны, калі яму ня трэба выбіраць», — пісаў расейскі філёзаф Мікалай Бярдзяёў. Але маецца на ўвазе свабода індывідуальная, а не калектыўная. Падобна, калектывы, масы, народы існуюць паводле іншых законаў — законаў масаў. Як цяпер бы сказаў, паводле законаў калектыўнага несвядомага. Во ў чым праблема! Тое выдатна разумеюць тыраны-авантурнікі, але, на мой погляд, зь цяжкасцю спасыцігаюць сумленныя дэмакраты. Усё ж свабода, мабыць, величыня абсолютная і не падлягае адмысловаму вымярэнню. Там, дзе яна ёсьць, няма пра яе і гаворкі. Гаворкі ў дыскусіі ідуць

звычайна пра меру свабоды — гэта значыць, па сутнасці, пра несвабоду.

Васіль Быкаў у адным з інтэрвію для газеты «Літаратура і мастацтва» (гэта было пры канцы 1980-х) з павагай згадаў францускага пісьменніка Альбера Камю. Біяграфіі пісьменнікаў нечым падобныя. Камю быў удзельнікам антыфашистскага супраціву — Быкаў ваяваў на фронце, быў двойчы паранены. Абодвух можна назваць пасълядоўнымі ворагамі фашизму ва ўсіх яго праявах. Прыхільнік экзыстэнцыялізму Альбэр Камю пісаў у творы «Падзенне»:

«Я ня ведаў, што свабоды не ўраўнаеш з узнагародай ці знакам адрозненія, у гонар якіх п'юць шампанскэ. Гэта і не прыцягальны падарунак кшталту кардонкі з цукеркамі. О, не! Зусім наадварот — гэта адчайны бег, наколькі хопіць сілаў, і пры гэтым — у самоце... Ты адзін у змрочнай залі, адзін на лаве падсудных перад судзьдзямі і сам павінен адказваць перад сабой альбо судом людзкім. Напрыканцы ўсялякай свабоды нас чакае кара; вось чаму свабода — цяжкая ноша».

Васіль Быкаў нідзе не дэкляруе наўпрост сваёй прыхільнасці да экзыстэнцыялізму. Але ўспомнім яго герояў — Сотнікава, Петрака, Сыцепаніду, для кожнага зь іх свабода — цяжкая ноша, ад якой ніяк, нізавошта ў съвеце нельга адмовіцца. Дык што ж ёсьць свабодай паводле Васіля Быкава?

В.Быкаў: Калі тae свабоды занадта мала — няма й дыскусіі; зрешты, няма й барацьбы. Барацьба за свабоду безвыніковая ў несвабодным, спрэс таталітарным грамадзтве. Тая барацьба хіба дае плён у часткова несвабодных грамадзтвах або ў часткова свабодных. Людзі ж несвабодныя цалкам ня здольныя для барацьбы за яе, бо знаходзяцца ў палоне сваёй несвабоды. Тую не-

свабоду яны звыкла ўважаюць за свабоду. Во ў чым падарокс тae д'ябальскай падмены!

Так гэта было ў старожытных няволыніцкіх грамадзтвах, у бальшавіцкім ССР, у гітлераўскай Нямеччыне, шмат дзе ў съвеце застаецца і дагэтуль. Тыя грамадзтвы з часам страчваюць усялякі інстынкт свабоды й дужа зьдзіўляюцца, калі ім з вольнага съвету заўважаюць пра іх несвабоду. Свабодай для іх зрабілася несвабода, як у геніяльнага Оруэла. І гора ім, калі лёс ці гісторыя змушаюць іх перайначыцца ў іх спрадвечнай няволыніцкай прыхільнасці і ступаць на свабодны дэмакратычны лад, якога яны шчыра і ўстойліва ня любяць. Бо не народжаныя дзеля таго ладу, народжаныя для іншага — звыклага, простага, жывёльнага, па сутнасці.

Але рэч у тым, што тое існаваныне дae ім хлеб. А свабода ў іхнай съядомасці ўжо не атаясамляеца з хлебам, хутчэй — з голадам. Уся проблема ў тым, што той пагляд мае нямала рацый. Несвабода — не заўсёды голад, часам бывае і наадварот. У фашистыскай Нямеччыне не было свабоды, але быў хлеб. У цяперашнім Кітаі няма свабоды, але ёсьць хлеб — прынамсі, больш, чым у нас, дзе ва ўсе часы не было ні свабоды, ні хлеба. Таксама ўнікальная звяза, вартая Оруэла. Зрэшты, ва ўмовах несвабоды оруэлы не зъяўляюцца, такога кшталту таленты — прадукт свабоды. Несвабода спараджае творчасць іншага кшталту — высокакваліфікаваных майстроў масавых забойстваў, шпіёнскага заваявання космасу ды віртуёзных філёзафаў, здольных па-навуковому аргументаваць усё, што выгодна рэжыму.

Пяць гадоў таму на кангрэсе Беларускага ПЭН-Цэнтру Васіль Быкаў з горкай іроніяй цытаваў аднаго з заінвеставанікаў экзыстэнцыялізму С.К'еркэгара: «Людзі маюць свабоду думкі, а ім падавай свабоду слова...» Аднак, на думку Быкава, «нявыказаная, задушаная ў несвабодзе съядомасці» думка ня можа быць ісцінай. Вымаўляючы яе, «чалавек рэалізуе адно з найвялікшых

уласных адрозыненъю́ ад усяго існага — сваё Боскае наканаваньне ў съвеце». Слова, казаў пісьменьнік, «апошні, мабыць, самы нескароны чынънік, які ўлада пасълядоўна імкнецца адобраць у прыгнечаных». А што ж народ? Ці можа ён стаць свабодным? Васіль Быкаў мяркуе гэтак:

В.Быкаў: А народ, як і сто гадоў таму, ва ўмовах несвабоды «цёмны і съялпы, нібы крот». Але той факт усяляк хаваецца ад съвету, у тым ліку і ад народу, бо той факт — складнік съятое праўды. А праўда, тым болей съяная, ёсьць набыткам свабоды і свабоднага грамадства. Іншым яна не патрэбная. І вось ситуацыя: без свабоды няма хлеба. Бяз хлеба немагчымая свабода, якой перш-наперш патрэбная праўда. Але праўда заўсёды прадукт свабоды. Падобна — зачараўвана кола. Я ня ведаю, як і калі здолее разарваць яго Беларусь.

Васіль Быкаў разарваў тое зачараўвана кола. У адным са сваіх даўнейшых інтэрвю пісьменьнік прыгадаў маральны прынцып Льва Талстога — «каб пепраправіца цераз раку ў прызначанае месца, трэба браць вышэй па цячэнні, бо калі прыцэльвацца на тое ж месца, куды трэба патрапіць, цячэнне зьнесьце ніжэй». Гэтак жыве і піша Васіль Быкаў.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПРАЧЫТАЎ АПОВЕСЬЦЬ «АБЛАВА» Ў ГАНОВЭРЫ

7 ліпеня 2001

Юрась Барысевіч, Менск

У Гановэры ў Доме мастацтва прайшла двухдзённая імпрэза, якая звалася «Літаратурнае падарожжа ў Беларусь».

Васіль Быкаў, які адмыслова прыехаў з Франкфурту, прачытаў слухачам аповесьць «Аблава», Алесь Разанаў дэкламаваў свае вэрсэты, бэрлінскі беларусіст Норбэрт Рандаў распавёў пра новыя тэндэнцыі ў беларускай літаратуры. Сярод слухачоў былі студэнты і выкладчыкі ўніверсітэту, дэпутаты ляндтагу, беларускія эмігранты.

ШТО ЧАКАЕ БЕЛАРУСЬ НА НАСТУПНЫ ДЗЕНЬ ПАСЬЛЯ ВЫБАРАЎ?

8 верасня 2001

Вячаслаў Ракіцкі, Прага

«На прасторы паміж Польшчай і Расеяй будзе адбывацца палітычная клаўнада зь пераапрананьнем у камуфляж, мундуры з залатым шытвом і хакейную форму, — піша маскоўская газета «Время МН».

— Праўда, як гэта звычайна бывае, клаўнада будзе суправаджацца зьнікненьнем людзей».

«Аплаціць жа гэты спектакль Расея. І грашыма, і сімтым больш сур'ёзным. З грашыма ўсё больш ці менш зразумела — рэспубліка як была, так і будзе чорнай дзіркай. Палітычнай жа платай за падтрымку Лукашэнкі ці — крый божа! — за аб'яднаньне зь Беларусью будуць вельмі напружаныя дачыненьні з будучымі нацыянальнымі рэжымамі ў гэтай краіне».

Такі погляд на наступствымагчымай перамогі на выбарах Лукашэнкі выказвае расейская газета «Время МН» і дадае: «Што да Лукашэнкі, дык ён у гісторыю ўвайшоў адным: за гады ягонага кіраванья Беларусь быў вымушаны пакінуць Васіль Быкаў».

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПРА ПАДЗЕІ Ў ЗША: «ГЭТА ЗЛО ВА
ЎСЁЙ ЯГО СІЛЕ, ЯКОЕ МНОЖЫЦЬ І МАЦУЕ
СУЧАСНАЯ ЦЫВІЛІЗАЦЫЯ»**

11 верасня 2001

Аляксандар Лукашук, Прага

Раніцай быў атакаваны Ўсясьветны гандлёвы цэнтар у Нью-Ёрку.

— Гэта выклікае шок. Я думаю, ва ўсяго чалавецтва. Гэта жахліва, але тут трэба мець на ўвазе, што цывілізацыя рыхтуе або, можна сказаць, у сваёй патэнцыі мае такія жахлівія рэчы. Гэтыя жахлівія рэчы будуць, відаць, яшчэ больш жахлівія ў сувязі з разьвіцьцём гэтай бяздумнай цывілізацыі. У такіх выпадках кажуць, што ў нашым жыцці шмат зла ад бездухойнасці грамадзства. Але мы бачым іншы бок справы — высокую духоўнасць, пэўную духоўнасць сілаў зла. Аказваецца, духоўнасць можа служыць ня толькі дабру, але і злу. Тоё, што мы бачым, гэта і духоўнасць рэлігійная, духоўнасць фанатыкаў. Яны не прызнаюць нашых сучасных цывілізаваных маральных каштоўнасцяў. У гэтым вялікая хіба сучаснай цывілізацыі, якая не пераадолела яшчэ, відаць, наступстваў, цяжкіх наступстваў зла. Як мы ведаем, дабро абмежаванае ў сваіх якасцях, сваіх магчымасцях, а зло, як і дурната чалавека, бязъмежнае. Я ў гэты час думаю пра адэкватнасць мераў. І не знаходжу гэтай адэкватнасці. Я ня ведаю, што аўяднаная супольнасць можа прыдумаць у гэтым сэнсе. Па сутнасці, гэта зло ва ўсёй яго сіле, якое множыць і мацуе сучасная цывілізацыя.

— Васіль Уладзімеравіч, ці ня думаеце вы, што тут канфлікт цывілізацыяў? Цяпер ёсьць некалькі цывілізацыяў: адна — хрысціянская, другая — мусульманская... Цывілізацыі Кітаю і Рәсей...

— Калі я гавару пра цывілізацыю, я маю на ўвазе нашу сучасную ўсходнюю ўсходнюю цывілізацыю, да якой належыць, я думаю, Амэрыка. Ну, а больш абагульнена — хрысціянскую цывілізацыю. Аказваецца, праўда ня толькі ў ёй. Кожная з цывілізацыяў мае сваю праўду. І гэтыя праўды не стыкуюцца — у гэтым канфлікт, сымартэльны канфлікт, які ўрэшце можа панішчыць жыццё на Зямлі.

— Прыйкладна такі цывілізацыйны канфлікт быў у аснове супрацьстаяння падчас «халоднай вайны», але яго ўдалося развязаць. Ці думаеце вы, што ўдасца развязаць і гэты канфлікт?

— Канечне, калі чалавецтва захоча жыць, яно намовіцца на гэта, але я, напрыклад, ня бачу цяпер такіх магчымасцяў. Я думаю, што ў гэтым годзе і ў гэты час такіх магчымасцяў няма. Іх трэба шукаць — шукаць аўяднанымі намаганнямі ўсіх цывілізацыяў, а не скроўваць змаганьне, як у нас і цяпер часта адбываецца, усярэдзіну кожнай цывілізацыі.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ СУСТРЭЎСЯ З ВАЦЛАВАМ ГАЎЛАМ

12 верасня 2001

Вольга Каракевіч, Прага

У Празе адбылася сустрэча Васіля Быкава з прэзыдэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам; у сустрэчы браў удзел Сяргей Навумчык. Васіль Быкаў распавёў Свабодзе пра гутарку з чэскім прэзыдэнтам.

С.Навумчык: Сустрэча адбылася ў Прэзыдэнцкім палацы, прычым нас правялі праз працоўныя кабінэты Гаўла. Гэткае рэдка бывае — і, безумоўна, гэта пэўны знак павагі да Васіля Быкава. Паўгадзіны доўжылася

сустрэча, яна ня мела пратакольнага характару, гэта была размова двух пісьменьнікаў, двух палітыкаў і двух духоўных лідэраў. Спадар Гавэл заяўіў, што ў Беларусі ўмацоўваецца вельмі аўтарытарны рэжым, які пагарджае ўсімі грамадзянскімі правамі. Гавэл сказаў, што ў мінулыя дзесяцігодзіні, за камуністамі, у Чэхіі таксама было нешта падобнае, але час мяніеца. Цяпер няма Варшаўскага блёку, цяпер няма Савецкага Саюзу, і ён спадзяеца, што сітуацыя ў Беларусі зьменіцца, хача, — сказаў Гавэл, — Беларусь чакае доўгі этап грамадзянскага змаганьня. Я перадаю слова Васілю Ўладзімеравічу.

В.Быкаў: З усёй гэтай сустрэчы, можа быць, самае важнае было тое, што прэзыдэнт Чэхіі Гавэл знайшоў магчымасць у гэты час, калі ўвага ўсяго съвету прыкаваная вядома да чаго, — ён знайшоў час, каб пацікавіцца: што ж адбываецца ў Беларусі? І ці мае гэта нейкае значэнне ва ўсясьветным маштабе, прынамсі, у эўрапейскім маштабе і для Чэхіі? Адбылася гутарка. Гаворка была неафіцыйная, цёплая. Таму можна зразумець, што Гавэл цікавіцца найперш як прэзыдэнт эўрапейскай дзяржавы, а па-другое, як дэмакрат — што таксама вельмі важна. І для яго гэта, мабыць, важнае пытаньне — ці будзе ў Беларусі разыўвацца дэмакратыя, ці яна так і застанеца аўтакратычнай, дэспатычнай дзяржавай.

В.Караткевіч: Ці абмяркоўвалі вы са спадаром Гаўлам трагедыю, якая адбылася ў Амэрыцы?

В.Быкаў: Не, гэтай трагедыі мы не абмяркоўвалі. Гэтае абмеркаваньне мелася быць пазней, там якраз сабраліся ў гэты час журналісты, даволі шмат. Мы гаварылі толькі пра Беларусь і пра стаўленыне да Беларусі з боку эўрапейскіх дзяржаўных і грамадзкіх структур.

В.Караткевіч: Цяпер у эфіры мы абмяркоўваем падзеі

ў Амэрыцы. Як вы даведаліся, што там адбылося? Як вы ставіцесь да гэтага?

В.Быкаў: Мне яшчэ ў аэрапорце ўчора паведамілі людзі, што мяне сустракалі. Спачатку я думаў, што гэта нейкі выбух, а калі ўрэшце ўключыў тэлевізор, дык убачыў, што гэта сапраўды нешта жахлівае. Гэта нават не тэракт. Як амэрыканцы гэта кваліфікуюць — гэта атака на Амэрыку ў вельмі шырокім сэнсе. Важна высьветліць, адкуль гэтая атака, зь якога боку, хто вінаваты. Гэта першае, што прыходзіць у галаву кожнаму, хто знаёміца з гэтымі падзеямі.

С.Навумчык: Я хацеў бы яшчэ дадаць, што сёньня ўвесь дзень Гаўла быў перакроены (ён таксама галоўнакамандуючы), але ён знайшоў час і не адмініструе сустрэчы з Васілем Быкаўм.

«БЕЛАРУСЬ — ГЭТА АНАМАЛІЯ»

14 верасня 2001

Аляксандар Лукашук і Сяргей Навумчык, Прага

Гутарка з Васілем Быкаўм па сустрэчы з Вацлавам Гаўлам.

А.Лукашук: Васіль Уладзімеравіч, гэта ня першы ваш прыезд у Прагу, але першы раз ён пачынаецца з сустрэчы з прэзыдэнтам Чэхіі. Калі ласка, колькі словаў пра сустрэчу.

В.Быкаў: Вядома, у часе сустрэчы прысутнічаў і чыста чалавечы элемент, але больш за ўсё прэзыдэнта цікавілі палітычныя праблемы.

А.Лукашук: Ці чыталі вы што-небудзь драматурга і публіцыста Вацлава Гаўла?

В.Быкаў: Пра літаратуру гаворкі не было. Я чытаў яго — канечне, вельмі няшмат, тое, што было перакладзена некалі на расейскую мову, і гэтага мала. Я ведаю Гаўла як дэмакрата, як дысыдэнта, як драматурга. І што для мяне таксама важна, ён цяпер уваходзіць у склад Эўрапейскай Рады ўсясьветнай арганізацыі пісьменнікаў — называецца Міжнародны пісьменніцкі парламэнт, са штаб-кватэрай у Страсбургу. Так што нейкім чынам мы калегі — і так, здаецца, прэзыдэнт Гавэл пайменаваў мяне ў самым пачатку.

А.Лукашук: У Беларусі шмат людзей жадалі б мець магчымасць таксама пайменаваць вас калегам ня толькі пісьменніка Гаўла, але й прэзыдэнта Гаўла. Бо жаданне бачыць Быкава прэзыдэнтам Беларусі неаднаразова выказваецца ў тых лістах, якія атрымлівае Рады ё Свабода. Васіль Быкава падчас візыту ў Праскі Град суправаджаў Сяргей Навумчык. Сяргей, маеш даволі вялікі досьвед палітычных сустрэчаў на высокім уроці. Чым адметная была гэтая сустрэча?

С.Навумчык: Тым, што яна адбылася. Падзеі ў ЗША скарэктавалі пляны кіраўнікоў усіх эўрапейскіх краінаў. Раніцай нам сказаў, што практычна ўвесь дзень Гаўла «палаамаўся». Хаця прэзыдэнцкія паўнамоцтвы Вацлава Гаўла часам вызначаюць як прадстаўнічыя, але ён, паводле Канстытуцыі, зьяўляецца вярхоўным галоўнакамандуючым войскаў краіны, якая ўваходзіць у НАТО. Магчыма, якраз сёньня ён павінен быў выконваць гэтых функцыяў ў максымальным аб'ёме. І ўсё ж Гавэл сустрэчы не скасаваў, яна адбылася ў той час, як і было заплянавана, і цягнулася больш за паўгадзіны.

Нас правялі праз працоўныя апартамэнты прэзыдэнта — гэта рэдка бывае, звычайна сустрэчы з замежнымі гасціямі адбываюцца ў нейкіх прадстаўнічых пакоях, і гэта, бяспрэчна, съведчыць пра стаўленыне да Васіля Быкава. Мне падалося, што гэта была ня толькі гутарка двух калегаў-пісьменнікаў ці двух палітыкаў, але і

дзьвюх асобаў, чый духоўны ўплыў вельмі вялікі. Што значыць Быкаў для Беларусі — вядома; нагадаю, што Гавэл — маральны аўтарытэт ня толькі ў Чэхіі, але і Эўропе, і ў гэтым сэнсе мала хто з палітыкаў можа стаць побач з ім.

А.Лукашук: Васіль Уладзімеравіч, што для вас было найбольыш істотнае ў гутарцы з Гаўлам?

В.Быкаў: Прэзыдэнт Гавэл найболыш цікавіўся вынікамі нядыніх прэзыдэнцкіх выбараў у Беларусі. Яго вынікі гэтых, напэўна, зьдзівілі — як зьдзівілі яны і дэмакратыю ўсяго съвету. І ён жадаў удакладніць, наколькі гэтыя лічбы адпавядаюць сапраўднасці. Я, канечне, ня мог задаволіць гэтай цікавасці прэзыдэнта, таму што я ня ведаю сапраўднай цаны гэтых лічбаў, як яны здаваліся. Ды, відаць, гэтага ня ведае ніхто — таму што жульніцкія і шулерскія прыёмы не раскрываюцца. А яны, безумоўна, мелі месца ў беларускіх выбарах, і гэтым вельмі занепакоеная і Чэхія, і навогул Эўропа. Былі таксама і іншыя пытанні, галоўным чынам пра палітыку і эканамічнае разьвіццё Беларусі.

А.Лукашук: Калі казаць пра нейкае будучае супрацоўніцтва Беларусі з Чэхіяй, то ў якіх галінах, якія сэкторы грамадзтва маглі бы супрацоўнічаць?

В.Быкаў: Маглі бы супрацоўнічаць пры добрай волі двух бакоў усе сэкторы грамадзтва, якія толькі ёсьць у Беларусі і ў Чэхіі. З боку Чэхіі гэтая воля і жаданне ёсьць. Чэхі памятаюць сваё нядыніе мінулае, як яны гэтулькі гадоў былі, па сутнасці, пад акупаций адной вялікай звышдзяржавы, і таму яны вельмі адчуваюць патрэбу Беларусі ў дэмакратычным разьвіцці. Але ёсьць рэчы, якія не даюць рэалізавацца такой магчымасці. І гэта непакоіць Чэхію.

С.Навумчык: Безумоўным фактам ёсьць падтрымка беларускай апазыцыі чэскімі палітыкамі. За апошнюю пяць

гадоў Чэхію наведалі і спаткаліся з кіраўніцтвам краіны і Зянон Пазняк, і Генадзь Карпенка, і Станіслаў Шушкевіч, і Анатоль Лябедзька, і Вінцук Вячорка, і старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла. Калі сустрэча закончылася, Гавэл сказаў, што ён вельмі ўважліва сочыць за падзеямі ў Беларусі, нядыўна ён сустракаўся зь беларускімі студэнтамі; сказаў таксама, што многія беларусы знайшлі сабе ў Празе другі дом, маючы на ўвазе не-калькі дзясяткаў чалавек, якія атрымалі ў Чэхіі палітычныя прытулак.

А.Лукашук: Я хацеў бы вярнуцца да тэмы беларускіх выбараў. Вацлаву Гаўлу належыць выказваныне, якое зрабілася назовай ягонай кнігі — «Сіла бясьсільных». Вы, Васіль Уладзімеравіч, каментуючы тэарыстычную атаку на ЗША, сказалі пра «абмежаванасць добра і ўсемагутнасць зла». Іншымі словамі, вы з Гаўлам маецце супрацьлеглыя погляды на гэтую праблему. Ці не падаецица вам, што той лік, якім закончылася ХХ стагодзьдзе, усё ж на карысць добра і бясьсільных? Двойчы пацярпелі паразу ва ўсясьветных войнах агрэсары, якія пачыналі гэтыя войны. А пры канцы стагодзьдзя ў «халоднай вайне» пацярпела паразу і камуністычная Імперыя Зла. Ці не дae гэта падставаў для глябальнага аптымізму? Я пытаюся пра гэта ў дзень, калі Амэрыка толькі яшчэ разграбае руіны, пад якімі ляжаць ахвяры...

В.Быкаў: Я думаю, што ўсё ж такі для глябальнага аптымізму час яшчэ не надышоў. Яшчэ рана радавацца з нагоды таго, што ХХ стагодзьдзе скончылася безь вялікіх войнаў. Зло — яно перамяшчаецца, відаць, ва ўсясьветнай сферы з аднаго полюсу на другі полюс. И калі выглядае, што яно пераможанае на адным полюсе, дык гэта ня значыць, што сапраўды яно зынікла. Яно існуе, і яно будзе існаваць, відаць, пакуль будзе існаваць чалавечства. Яно перасоўваецца, яно прымае іншую форму, іншае ablічча. Вы вось глядзіце: скажам, безумоўны набытак нашай цывілізацыі, хрысьціянскай

цыivilізацыі — гэта дэмакратыя. І як гэту дэмакратыю навучыліся выкарыстоўваць зусім іншыя сілы, сілы антыдэмакраты! Здабылі такую магчымасць апранацца ў мантую дэмакраты і праводзіць сваю антыдэмакратычную палітыку. А цяпер мы бачым, як з дэмакратычнага Захаду зло, дзе яно, можа быць, не знаходзіць ужо дастатковых сродкаў і способаў для сваіх справаў, яно перамясяцілася на арабскі ўсход, у «трэці сьвет». Але яно ня зынікла. І, я думаю, яно й ня зынікне, бо гэтае зло, як, дарэчы, і дабро — яно праста ў прыродзе чалавека.

А.Лукашук: Упершыню у часе выбарчай кампаніі прэзыдэнта беларуская дэмакратычная апазыцыя паспрабавала выкарыстаць рэсурс намэнклятуры, паспрабавала аб'яднанца і пайсыці супраць рэжыму з прадстаўнікамі былога камуністычнага чыноўніцтва. Як вы ацэньваеце новую тактыку апазыцыі? Ці апраўданая была гэткая спроба?

В.Быкаў: Я думаю, што гэтая спроба ў дадзеных гісторычных умовах была ня тое што апраўданая, яна была адзіна магчымая. Таму што на каго ж яшчэ абаперціся апазыцыі? Нацыянальныя яе сілы аслабленыя, яны ня могуць быць апрышчам для апазыцыі, для дэмакратычнай апазыцыі. Таму было бы разумна ўзяць і намэнклятуру, пэўную яе частку, якую можна было бы выкарыстаць для дэмакратычных, нацыянальных мэтаў. Але трэба мець на ўвазе, што Беларусь выпала з нармальнага, натуральнага гістарычнага ёўрапейскага працэсу. Беларусь — гэта аномалія. І таму звычайнія меркі, якія сталі стандартамі для ёўрапейскай дэмакратыі, альбо нават для ёўрапейскай гісторыі, — яны ня дзейнічаюць у Беларусі. Таму што хада беларускай гісторыі звыродлівая, і невядома, як яе вярнуць на натуральныя шлях. Мне думаецца, што толькі ў сям'і ёўрапейскіх народоў — будучыня Беларусі. Але вось менавіта шлях

туды — цяжкі і амаль што немагчымы, ва ўсялякім разе, у агляднай будучыні.

С.Навумчык: На сустрэчы з Гаўлам, кажучы пра вынікі выбараў у Беларусі, вы сказалі, што Лукашэнка апусьціў грамадзтва яшчэ на пяць гадоў у стан агульнай дэпрэсіі. Ці ёсьць нейкае выйсьце з гэтага стану? Дэпрэсія — ня самы лепшы стан для грамадзтва, якое жадае неяк развязвашца. Для палітыкаў гэта навогул недапушчальны стан, бо тады няма дзеяньняў, няма перспектывы. Што магло б даць выйсьце з грамадзкай дэпрэсіі?

В.Быкаў: Выход мог бы быць дасягнуты вось менавіта толькі працэсам выходу. Калі б адбываліся нейкія дзеяньні ў кірунку да выйсьця. Але ў Беларусі так не атрымліваецца. Реч у тым, што гэта толькі некаторым павярхойным назіральнікам здаецца, што можна гісторычны працэс перапыніць і перачакаць нейкі час, а пасля — дагнаць. У прыродзе няма такой стабільнасці. Нават калі мы будзем мець перыяд застою, дык гэта ня значыць, што беларуская гісторыя спынілася. Яна ў гэты час каціцца назад. Выйсьце для яе — наперадзе, а яна каціцца назад. Таму інакш як самагубства я не могу гэта расцаніць.

А.Лукашук: Цяжка казаць пра паводзіны выбарцаў ці ўжываць такія неакрэсленыя, ня вельмі навуковыя тэрміны як «народ». Але можна казаць пра сэгмэнты грамадзтва. У інтэрвю нашаму радыё на рэаніцы пасыля выбараў Анатоль Лябедзька назваў адну реч, якая яго найбольш уразіла ў часе гэтых выбараў. Яго не зьдзівілі ні паводзіны Лукашэнкі, ні сілавых міністраў, ні людзей, якія падлічвалі галасы, але яго зьдзівілі паводзіны інтэлігенцыі. Рэктары ўніверсytетаў, якія не далі студэнтам выявіць волі, фактычна ўдзельнічалі ў фальсифікацыі гэтага галасавання. Яны проста не далі студэнтам галасаваць у той дзень. Роля і адказнасць

інтэлігенцыі — што ад яе засталося ў Беларусі, на ваш погляд?

В.Быкаў: Пря інтэлігенцыю шмат напісана і сказана, у тым ліку і пра беларускую інтэлігенцыю. Я думаю, што ў ціперашніх умовах нават няма падставаў ужываць гэты тэрмін. Калі ж казаць пра ВНУ, пра рэктараў нашых універсytетаў, дык гэта парадокс — людзі не садзейнічаюць развязвіцю грамадзтва, не спрыяюць адукцыі, гэта праста «люди охранкі». І ўся іх дзейнасць, ва ўсялякім разе, вельмі шмат каго з іх, скіраваная на ўмацаваныне дыктатуры. Тое самае можна сказаць (хапя гэта і на тэма нашай размовы) пра праваслаўную царкву. У наш час вельмі многія інстытуцыі набылі адваротныя якасці. Яны зъмянілі «плюс» на «мінус». Яны з добра (якім былі ў нашай гісторыі) пераўтварыліся ў зло. Хаця, грамадзкасць гэтага не разумее, і гэта вельмі крыўдна.

С.Навумчык: Пасыль выбараў моладзь, якая вучыцца ва ўніверсytетах, іншыя маладыя заяўляюць, што давучацца і потым зъедуць з «гэтай краіны». Ужо некалькі гадоў вялікі конкурс у Інстытут замежных моваў — і не таму, каб як ува ўсіх цывілізаваных краінах, ведаць замежныя мовы, а каб праста знайсці сабе месца ў той жа Амэрыцы ці ў Эўропе. Мы пакуль што ня можам казаць пра паток эміграцыі пасыля выбараў, але можна меркаваць, што эміграцыя павялічыцца. Як вы ставіцеся да гэтага працэсу?

В.Быкаў: Якраз у размове з Гаўлам закраналася і гэтая проблема. Будзе масавы сыход зь Беларусі на Захад — як у свой час адбываўся сыход інтэлектуалаў з Pacei ў Амэрыку. Што ж, я лічу, што гэта ўвогуле іх права. І нельга патрабаваць ад моладзі, каб яна ахвяравала сваім жыцьцем ці, скажам, кар'ерай дзеля звыродлівых мэтаў рэжыму. Я яшчэ ў пачатку нашай беларускай дыктатуры зъяўляўся зь лістом да прэзыдэнта Гаўла, прасіў

яго прыгадаць традыцыі буржуазнай Чэхіі, рэспубліку Масарыка, калі шмат якія беларусы, асабліва з Заходнім Беларусі, ехалі сюды, у Чэхію, дзе знаходзілі адукцыю. Карлаў унівэрсытэт стаў філіяй беларускай вышэйшай школы. І таму вельмі разумна і вельмі хораша робіць Чэхія, яе прэзыдэнт, яе кіраўніцтва, калі дае прытулак і магчымасць набыць адукцыю нашай няшчансай беларускай моладзі, лёс якой складаецца гэткім антычалавечым чынам на радзіме.

А.Лукашук: Ня толькі Чэхія, але і Польшча дае магчымасць беларускай моладзі вучыцца. Днямі ў інтэрвію выданню «Gazeta Wyborcza» Марэк Карп, дырэктар польскага Цэнтра ўсходніх дасьледаванняў, звязаў будучыню Беларусі менавіта з моладзьдзю, якая, зь ягонага гледзішча, прынцыпова розыніцца ад пакаленіяў, выхаваных у СССР. Але вось калі яго запыталіся, што адбудзецца зь беларускай культурай і мовай, ці ёсьць шанец стрымаць русіфікацыю Беларусі, ён адказаў: «На гэты момант — ужо не. Калі б першым прэзыдэнтам стаў Зянон Пазьняк і ён меў бы гроши на школьніцтва, магчыма, і ўдалося б стрымаць русіфікацыю. Але і тое толькі ў тым выпадку, калі б Пазьняк прымусіў людзей вывучаць беларускую мову, так, як Сталін прымусіў беларускіх сялянаў, якія валодалі толькі беларускай мовай, пасылаць іх на вучобу ў расейскамоўныя школы. Але цяпер ніводзін урад у Менску ня пойдзе на прымусовую беларусізацыю. Беларусам прасьцей быць у ашпарах расейскай мовы, мастацкай ці тэхнічнай літаратуры, чым ствараць усё ад пачатку да канца». Што вы можаце сказаць з нагоды ацэнкі польскага даследніка Марэка Карпа?

В.Быкаў: Для мяне (ды мяркую, што ня толькі для мяне, а і для многіх беларусаў) абсолютна выразнай робіцца адна аксіёма. Яна заключаецца ў тым, што моўная праблема беларусаў можа быць вырашаная толькі ва ўмовах сувэрэнітету дзяржавы. Калі будзе ў нас дзяржава

— ня трэба будзе ніякай прымусовасці. Уся культура сама пярайдзе на беларускую мову. Тое самае і моладзь — гэта ўсё пакладзецца ў абсолютна натуральнае рэчышча гістарычнага развіцця. Мова ў сувэрэннай дзяржаве будзе запатрабаваная — яе ня трэба будзе навязваць, яна будзе патрэбная ўсім, патрэбная нацыі. А калі ж гэтага ня будзе, калі Беларусь стане Паўночна-Заходнім краем Расейскай імперыі, дык я думаю, што менавіта ў гэты час беларуская мова сканае канчаткова. Кажуць, што праз стагодзьдзяі яна захавалася; гэта праўда, але раней быў генэратор нацыянальнай мовы — сялянства, якое карысталася сваёй нацыянальнай мовай. Цяпер сялянства зьнікла, у Беларусі няма сялянства. Нацыянальная інтэлігенцыя таксама зьнікае. Ну, а горад заўсёды быў носібітам імперскай мовы. Імперскай мовай у нас зьяўляеца расейская мова.

С.Навумчык: Васіль Уладзімеравіч, вы прыляпелі ў Прагу з Франкфурту-на-Майне, дзе другі год жывяце, і нашым слухачам будзе цікава даведацца — як вам там жывецца, як вы пачуваецеся?

В.Быкаў: Жывецца ў парадкі з маёй радзімай, канечне, добра — у матэрыяльным сэнсе. І палітычная атмасфера Нямеччыны вельмі адрозніваецца ад таго, што мы маем на радзіме. Некаторыя засыярогі маіх землякоў зыходзяць, відаць, з таго меркавання, што Нямеччына нядаўна была фашыстоўскай краінай, і што там фашыстоўская ідэалёгія мае нейкое значэнне ў масавай съядомасці. Я скажу, што Нямеччына свой фашызм дарэшты зьнішчыла, яна яго выжыла. І калі ёсьць нейкія рэцыдывы, яны не застаюцца без увагі. Калі лется у Нямеччыне быў забіты адзін арабскі студэнт, дык увечары, у выходны дзень, на вуліцы Бэрліна ў цэнтры прыйшло 200 тысяч дэмманстрантаў супраць фашызму. Гэта, канечне, непрапарцыйны маштаб пратэсту, але можна сабе ўяўіць, як рэагуе на сваё нядаўнє мінулае нямецкае грамадства. У нас, безумоўна, такое проста

немагчыма. Таму што ў нас дагэтуль камуністы ходзяць пад чырвонымі сцягамі з партрэтамі Леніна-Сталіна, а наперадзе іх ідзе прэзыдэнт Лукашэнка.

**«СЦЯГ І ГЕРБ НЕ СТВАРАЮЦЦА ПАД КОЖНЫ
ПАЛІТЫЧНЫ МОМАНТ»**

19 верасьня 2001

Дзесяць гадоў таму, 19 верасьня 1991 году, Вярхоўны Савет Беларусі прыняў тры важныя законы: пра дзяржаўны герб, сцяг і зъмену назвы дзяржавы. Нацыянальным гербам была абвешчаная гісторычна «Пагоня», нацыянальным сцягам стаў бел-чырвона-белы сцяг, а БССР была перайменаваная ў Рэспубліку Беларусь.

В.Быкаў: Вядома, што нацыянальная сымболіка — атрыбут нацыі. Сцяг і герб не ствараюцца пад кожны палітычны момант, ці пад пэўнага ўладатрымальніка — яны вечныя і спрадвечныя. Калі ж на пачатку трэцяга тысячагодзьдзя ад Нараджэння Хрыстовага ў якой нацыі няма гэтай сымболікі, дык няма і нацыі, і наўрад ці ўжо будзе. Шчасьце беларусаў у tym, што гэткая сымболіка ў нас ёсьць, яна дайшла да нас ад сівой даўніны. Але яе ў нас скралі, нахабна абраставалі нацыю, што страшней за эканамічны рабунак і аналягічна нацыянальному генацыду. Ужо адно тое, ня кажучы пра рабунак свабоды, робіць рабаўнікоў злачынцамі — злачынцамі перад нацыяй. Нават калі яны спрабуюць падмяніць, падкласыці замест сцятыні фальшыўку і патрабаваць да яе павагі, як да сцятыні. Гэта ўжо падвойнае злачынства — перад нацыяй, перад гісторыяй, перад хрысціянскай маральлю, таксама абраставанай рабаўнікамі.

Цяпер, калі вялікае няшчасце спасцігло амэрыканскі народ, съвет убачыў, як кінуліся амэрыканцы да свайго зорна-паласатага сцягу. Сымбалічна, што менавіта ў tym сцягу пазнаюць і знаёмыя элемэнты гнанай беларускай сцятыні. У tym і наша спадзеўка, наша няхай сабе і яшчэ ня надта ўсьвядомленая нацыяй надзея.

**«НА БЕЛАРУСКІМ СТЭНДЗЕ КНІЖНАГА КІРМАШУ
Ў ФРАНКФУРЦЕ ЗДАЛЁК ВІДАЦЬ ПАРТРЭТ
АДНАГО ВЕЛЬMI ЗНАЁМАГА ЧАЛАВЕКА»**

12 каstrychnіка 2001

Вольга Каракевіч, Прага

У Франкфурце адкрыўся штогадовы кніжны кірмаш. 11 каstrychnіка прачытаць перад публікай свае творы быў запрошаны Васіль Быкаў.

В.Быкаў: Сёлета гэтая дзяя адбываецца пры надзвычайных заходах бясыпекі. Па-першае, прапускаюць туды праз аўтаматыку з магнітнымі карткамі. Абавязкова даглядаюць увесь багаж.

Кірмаш адбываецца пад эгідай Грэцыі, найпаўней прадстаўленыя грэцкія выдавецтвы і грэцкая літаратура — натуральная, на розных мовах, але вырабленая ў Грэцыі. У наступным годзе будзе дамінаваць Латвія, а ў 2003 годзе — Расея. Ну, а беларускі год яшчэ ня вызначаны. Шмат розных фірмаў прадстаўленыя ў вялізным, бы аэррапорт, павільёне, сярод якіх вылучаюцца памерамі стэндаў чэскія выдаўцы, вугорскія і, натуральна, грэцкія. Расейскія таксама добра прадстаўленыя. Беларускі аддзел, можа быць, самы сціплы — на ўзоруні Альбаніі: невялічкі закуток, дзе на палічках стаіць некалькі кніжак мастацкай літаратуры, але найбольш прадстаўленая дзіцячая літаратура. Самая вялікая адмет-

насьць у тым, што на гэтым стэндзе здалёк відаць партрэт аднаго вельмі знаёмага чалавека — прэзыдэнта Беларусі. Нідзе, на ніводным стэндзе (а я абышоў увесь кірмаш) няма такой экспазыцыі з партрэтам, як у Беларусі. Можна падумашы, што ён адзіны на ўсю Эўропу. Наведнікаў вельмі мала. Па вузкіх праходах-калідорах праходзяць толькі дзе-нідзе. Гэта зразумела, чалавечая съядомасць сёлета захопленая іншым. Учора ў павільёне, дзе раней было вар'етэ, былі літаратурныя чытаньні. І я чытаў зь перакладнікам мае прыпавесы і таксама ўрывак з аповесы «Абэліск». Пасля чытаньня мне задавалі пытаньні.

— *А якія былі пытаньні пра Беларусь? Ці прысутная на чытаньнях публіка пайнфармаваная пра тое, што адбываецца? Нямецкі друк цяпер шмат піша пра Беларусь.*

В.Быкаў: Я адчуў, што публіка мала інфармаваная. Я заўважыў, што прыкладна траціна з прысутных была расейскамоўная — гэта людзі, якія прыехалі пераважна з Рәсей. Яны, канечно, выдатна разумелі становішча, ну і часта, як гэта бывае на такіх імпрэзах, яны спрабавалі вызначыць стаўленье аўтара да тых ці іншых палітычных асобаў або тых ці іншых рэжымаў. Там удзельнічалі некаторыя маскоўскія літаратары, яны цікавіліся нейкімі чиста літаратурнымі пытаньнямі — скажам, майм стаўленнем да нямецкай літаратуры або станам нямецкай мастацкай літаратуры цяпер. Многіх цікавіла, чаму я, беларускі пісьменнік, знаходжуся ў Нямеччыне, чаму я тут ужо другі год.

КУРАПАТЫ: НАШЧАДКІ КАТАЎ СУПРАЦЬ НАШЧАДКАЎ АХВЯРАЎ

13 кастрычніка 2001

Аляксандар Лукашук, Прага

Улетку 1988 году ў газэце «Літаратура і мастацтва» зьявілася адна з самых значных публікацыяў беларускай гісторыі XX стагодзьдзя — артыкул Зянона Пазьняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты — дарога съмерці». Ужо 13 гадоў ідзе барацьба за Курапаты. З аднаго боку — нашчадкі тых, хто расстрэльваў, з другога — нашчадкі тых, каго расстрэльвалі. У публікацыі, якую можна зъмясьцілі ў сваім выданыні кіраунікі рэдакцыі Мікола Гіль і Анатоль Вярцінскі, быў яшчэ адзін аўтар — Васіль Быкаў, які напісаў прадмову.

Аўтарытэт і вядомасць Быкава праломвалі съязніцу страху, баранілі аўтараў і газэту і адначасна надавалі публікацыі ўсясьветную значнасць. Я пазваніў у Франк-фурт-на-Майне і папрасіў аўтара прадмовы згадаць, што яго тады ўразіла найбольш у старонках рукапісу, якія перадаў яму Пазьняк. Гаворыць Васіль Быкаў:

— Канечно, уразіла ня тое, што ў той час — 1930-я гады — адбываліся рэпрэсіі ѹ вынішчэнніе людзей, бо гэта было агульнавядома. Я якраз у той час на ўласную ініцыятыву займаўся рэабілітацыяй шмат якіх рэпрэсаваных пісьменнікаў, дзеячоў культуры, меў справу зь Вяроўным Саветам. Усё гэта было вядома. Невядома было толькі тое (і гэта было адкрыцьцём Пазьняка і Шмыгалёва), што ў тых маштабах рэпрэсіі, па сутнасці — вынішчэнніе, адбывалася ў ваколіцах Менску, што ўсё гэта пахавана зусім блізка, за кальцавой дарогай. Вось гэтага ніхто ня ведаў. И вось празь некалькі дзесяцігоддзяў тое ўпершыню адкрылася, стала вядома грамадзкасці.

— Васіль Уладзімеравіч, неўзабаве пасъля публікацыі была створаная дзяржаўная камісія ў справе Курапатаў, і ў яе складзе былі прадстаўнікі тагачаснага кіраўніцтва Беларусі, у першую чаргу партыйнага кіраўніцтва Беларусі, але таксама і ўрадавага. Былі ў яе складзе і вы. Скажыце, як прадстаўнікі тагачаснай намэнклатуры ўспрымалі сваю працу ў камісіі?

— Старшынёй камісіі, наколькі я памятаю, была спадарыня Мазай. Яна тады была віцэ-старшынёй ураду. Адносіны былі ўвогуле насыцярожаныя, бо ўсё ж розныя людзі і па-рознаму да гэтага адносіліся. Я памятаю, што ў гэтую камісію ўваходзілі і генпрокурор Тарнаўскі, і таксама старшыня КГБ. Памятаю, аднойчы мы засядалі нават у памяшканыні КГБ, у кабінэце менавіта старшыні КГБ, які нам даказваў, што дакумэнтаў ніякіх няма, усё зьнішчана, і таму нічога, што прас্তывілі б тыя факты, знайсьці немагчыма. Тым ня менш, большасць камісіі тады прыняла рашэнне пачаць раскопкі, якія і былі распачатыя пад кіраўніцтвам археоляга (як тады гаварылі) Зянона Пазнянкі.

— Неўзабаве пасъля таго, як праўда пра Курапаты была пацверджана, была створаная камісія ў справе ўвекавечаныня памяці ахвяраў рэпресій, і вы таксама бралі ўдзел у той камісіі. Маё пытаныне такое — чаму не ўдалося паставіць помніка ў Курапатах?

— Вельмі проста. Па-першае, мяніўся час. Пасъля першага вялікага спалоху камуністы апамяталіся і зразумелі, што яны ня толькі могуць захавацца, але і ўзяць рэванш. Сапраўды, тады была створаная камісія пераважна зь дзеячоў мастацтва. Яе ўзначальваў мастак Васіль Шаранговіч. У якасці пропановы было прадстаўлена ці не 15 праектаў помніка, якія разглядаліся, абмяркоўваліся. Яны былі розныя па мастацкіх якасцях, але нешта там адобраць можна было. Аднак жа я вельмі хутка зразумеў, што гэты помнік з удзелам пры-

намсі гэтай камісіі пастаўлены ня будзе. Таму што сама камісія, і асабліва яе старшыня — хоць ён аб гэтым не гаварыў — адчулі на сабе прэсінг партыйнага кіраўніцтва, якое сабатавала гэтае ўвекавечаныне. Для гэтага выкарыстоўваліся розныя сродкі. Найперш сцвярджалася, што мастацкія якасці праектаў недасканалыя, што трэба ўдасканальваць, перарабляць, трэба, маўляў, адкладыці на наступны раз, прычым гэтыя адкладаны рабіліся ўсё больш доўгімі. І ўрэшце ўсё і пайшло як вада ў пясок.

— Апроч камісіі, пра якія расказвае Васіль Быкаў, існавала яшчэ адна — камісія Вярхоўнага Савету, куды таксама быў абрани і я, як прадстаўнік «Мартыралёгу Беларусі». У асноўным мы займаліся справамі рэабілітацыі, кампэнсацыі, ініцыявалі перагляд справаў. Але аднойчы зайшла гаворка пра Курапаты. Напярэдадні я быў у курапацкім лесе і бачыў сувязкі кастрышчы, пустыя бутэлькі, бляшанкі і выступіў з пропановай як найхутчэй паставіць агароджу вакол Курапатаў, як гэта звычайна робіцца на вясковых могілках. Ніхто ня быў супраць, началі абмяркоўваць дэталі, вырашылі даручыць гэтую справу Васілю Шаранговічу, які таксама быў у той камісіі Вярхоўнага Савету. Тады ён выступіў і сказаў, што спатрэбіца недзе паўгоду — як мінімум месяцы трывала, каб распрацаўваць праект агароджы. Для мяне гэта быў сапраўдны шок — трывалі месяцы на тое, што любы вясковы дзядзька зробіць за паўдня!.. Тыя трывалі месяцы цягнуцца ўжо дзясятак гадоў. Як сённяна Васілю Быкаву бачыцца адказ на пытаныне — хто вінаваты ў тым, што сённяна робіцца з Курапатамі?

— Найперш, канечно, вінаватая ўлада. Таму што ўлада па сутнасці сваёй была камуністычная з самага пачатку адкрыцця Курапатаў і працягвае цяпер быць — яна ня можа пайсьці на прызнаныне злачынстваў камуністычнай улады ў 1930-я гады. І гэта нягледзячы на тое, што прадстаўнікі той улады, якія былі ў камісії

афіцыйна, пацвердзілі факт гэтага ўдзелу ў вынішчэніні людзей. Вядома, напрыклад, што генэральны прокурор Беларусі Тарнаўскі са съледчымі выдаў у Маскве кніжку пра Курапаты, дзе вельмі дакладна, выкарыстоўваючы вялізны фактычны матэрыял, у тым ліку і вынікі раскопак, і съведчаньні съведкаў (нават тых съведкаў, якія ўдзельнічалі ў расстрэлах — былі і такія!) — гэта ўсё там прыводзілася, — паказаў праўду пра Курапаты. Ну, і пасля ўлады зрабілі выгляд, што нічога гэтага няма, пачалі аспрэчваць сам факт адкрыцця гэтага злачынства. Тады стала зразумела, што яны ня хоцуць прызнаць, прынамі ўзяць на сябе адказнасць, бо прыйшлося б адказваць, калі не пэрсанальна, дык камуністычнай партыі, якая тады кіравала, а таксама органам дзяржаўнай бяспекі — яны адчувалі адказнасць за свой удзел у гэтым генацыдзе. Таму яны не маглі пагадзіцца, каб прызнаць гэта ўсё. Я ведаю, што тады некаторая зь сяброў гэтай камісіі выйшлі афіцыйна са складу камісіі, надрукавалі свае асобныя меркаваныні, як напрыклад «герайнія» беларускага народу Восіпава, якая першая пачала гуляць у інтэрэсах органаў бяспекі 1930-х гадоў і цяперашніх. Ну і некаторая іншыя... І вось пачалі ствараць новыя камісіі, ініцыяваць новыя раскопкі... Гэта было зроблена для таго, каб праўду пра Курапаты схаваць назаўсёды. Ну а цяпер, як бачым, яе канчатковая закопваючы пад асфальт.

— Васіль Уладзімеравіч, хіба нас ня можа зьдзівіць пазыцыя беларускіх уладаў — ні мінульых, камуністычных, і цяперашніх іх спадкаемцаў... Але вось пазыцыя грамадзкасці — цi ёсьць падставы для папракаў на адрас беларускай грамадзкасці?

— Ну, грамадзкасць можна папракаць, канечне. Але гэтыя папрокі, як заўсёды, будуць павісаць у паветры. Бо што такое грамадзкасць? Гэта нешта вельмі няпэўнае... Апроч таго, тут справа яшчэ ў адным моманце, а менавіта ў адносінах грамадзкасці да Беларускага Народ-

нага Фронту і, у прыватнасці, да яго лідэра Зянона Пазняка. Паколькі менавіта ён быў ініцыятарам адкрыцця Курапатаў, то яго праціўнікі і палітычныя апаниенты не маглі пагадзіцца на яго авангардную ролю ў гэтай справе. Магчыма, яны хацелі самі ўдзельнічаць у гэтым, або наадварот — замаўчаць.

— Што можа азначаць для беларускай нацыі страта Курапатаў?

— У маральнym сэнсе страты ня будзе. Таму што незалежна ад того, цi будзе ў Курапатах пампэзыні цi шыкоўны мэмарыял, цi яны будуць закатаныя пад асфальт, ўсё-ткі праўда ўжо выйшла з падзямельля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісаная навек. Але было б вельмі добра, каб гэтая праўда знайшла нейкае матэрыяльнае ўвасабленыне, каб людзі бачылі нейкі знак, сымбаль таго, што там адбывалася ў 1930-я гады, і задавалі сабе пытаныне — хто вінаваты? Але, відаць, гэтага ня будзе, і ў тым страта для грамадзтва. Але для гісторыі Беларусі яны знайдзеныя і ўпісаныя ў яе, я думаю, навек.

— Кожны сам стварае сабе помнік — будаўніцтва дарагі праз Курапаты стане помнікам і ўладам Беларусі на мяжы стагодзьдзяў. Чым лепшую даругу яны пабудуюць, тым даўжэй яна будзе нагадваць пра вечную спрэчку ахвяраў і катай.

«НА ДЗЯДЫ Я ХАЦЕЎ БЫ ДАЛУЧЫЦЦА ДА ТЫХ,
ХТО ПАСТАВІЦЬ СЬВЕЧКІ Ў КУРАПАТАХ»

2 лістапада 2001

На тэлефоннай сувязі ў Франкфурце-на-Майне —
народны пісьменьнік Васіль Быкаў.

— Старасыць — гэта, канечне, стан адзіноты. Як казаў адзін вельмі добры расейскі пісьменьнік: «Застаўся адзін, бо сябры разышліся па магілах». Гэта сапраўды так — у жыцці застаецца ўсё менш, затое ў магілах усё большае. Але большае таксама і ў памяці. Што да мяне, дык памяць мая шмат дзе: і ў ваенных магілах, і ў пасъляваеных. Нядыўна я наведаў пратэстанцкі храм у Франкфурце — царкву Святога Мікалая, дзе паставіў сьвечкі па двух Мікалаях, памерлых у Беларусі. Гэта па памерлым у мінулым годзе майм брату Мікалаю, а таксама па нядыўнім нябожчыку Мікалаю Матукоўскім. Я хацеў бы сказаць, што апрача дарагіх магілаў блізкіх, для беларусаў ёсьць яшчэ ўсеагульны нацыянальны сакральны сымбал — Курапаты. Хаця сымбалі ў нас не ў паshanе, яны традыцыйна бурацца кожнага часу, кожнае стагодзьдзе — і касыцёлы, і цэрквы, і могілкі, але затое ёсьць літаратура, ёсьць пісьменнасць, гісторыяграфія, дзе ўсё гэта надзейна захоўваецца. І нават у гэтым сэнсе я хацеў бы сказаць, што і Курапаты, незалежна ад того, ці будуць яны нейкім чынам ушанаваныя ўладамі — што, канечне, вельмі сумнеўна —тым ня менш, яны ўжо ёсьць. Ёсьць сакральны вялікі сымбал нацыянальнай гісторыі Беларусі. Тому сёньня я хацеў бы далучыцца да тых, хто паставіць сьвечкі ў Курапатах.

«УСПАМИНЫ САВЕЦКИХ ГЕНЭРАЛАЎ —
ФАЛЬСЫФІКАЦЫЯ ВАЙНЫ»

3 студзеня 2002

Аляксандар Лукашук, Прага

Гутарка з Васілем Быкаўм пра мэмуарную літаратуру.

— Васіль Уладзімеравіч, падчас сустрэчаў з чытачамі, падчас інтэрв’ю з журналістамі вы заўжды адмаўляліся ад напісання сваіх мэмуараў, заўсёды даволі неахвотна на гэтую тэму гаварылі. Што ў гэтым жанры вас не задавальняе, што вы думаеце пра гэты жанр у беларускай літаратуре?

— Я даволі высокай думкі пра гэты жанр. Асабліва ў наш час гэты жанр літаратуры зрабіўся самы папулярны і самы распаўсюджаны: друкуюць мэмуары і выдатных людзей, і мастакоў, і літаратараў, і ня толькі. Гэта тэндэнцыя была заўважная ў савецкай літаратуре даўно. Памятаце, колькі пасъля вайны выходзіла мэмуараў военачальнікаў, генэралаў, маршалаў? Іх мэмуары пісалі вайсковыя журналісты. Гэта значыць, пісалі за іх брыгады спэцыялістаў ад літаратуры, ад журналістыкі — і там, канечне, апроч казёнішчыны, цяжка было што-небудзь знайсці. У тым ліку ў такіх аўтараў, як, скажам, Жукаў або нават Грамыка. Я некалі перачытаў два тамы мэмуараў Грамыкі, якія адносяцца да 1930-х гадоў. І што вы думаеце — там я не знайшоў ніводнага слова пра тое, што адбывалася ў краіне: пра гэтыя рэпрэсіі, пра пасадкі — нічога гэтага няма, вось такія былі мэмуары. Вядома, гэта не мэмуары, не літаратура.

— А што гэта? Як бы вы вызначылі гэты феномэн: што, якая задача і мэты?

— Гэта фальсифікацыя гісторыі. Інакш да гэтага ставіцца нельга. Менавіта фальсифікат, які выдаецца, як у таго Оруэла, каб заднім чыслом выправіць былое, выправіць гісторыю.

— Гэтыя людзі, той жа Грамыка ці Жукаў — яны выконвалі нейкую ідэалягічную звышзадачу? Ці яны проста нічога сабой не ўяўлялі і не маглі гэтага запомніць? Якая тут роля індывідуальнасці? Гэта ж індывідуальная справа — мэмуары, ці ня так?

— Гэтак здаецца, і ўвогуле павінна быць у ідэале, што мэмуары — індывідуальная справа. Але ў той час, пры савецкай уладзе, у савецкай краіне, відаць, улада не разглядала мэмуарыстыкі як індывідуальнай, прыватнай справы. Гэта была справа калектыўная, дзяржаўная, і гэта відаць хоць бы з таго, як выдавецтвы да іх ставіліся, як іх рэдагавалі, як выпраўлялі ў съвет. Я чытаў мэмуары многіх военачальнікаў, і калі я параноўваў свой уласны вопыт, я бачыў, што там столькі няпраўды — за выключэннем, можа, аднаго генэрала Стучэнкі, яго ўспаміны я прачытаў і знайшоў там шмат праўды пра вайну, але і сам Стучэнка, і яго мэмуары некуды слышлі — не заўважныя ні ў літаратуры, ні ў нашай гісторыі.

— Васіль Уладзімеравіч, вядома з гісторыі літаратуры, што дакладныя прыватныя ўспаміны становіцца вельмі часта грунтам для стварэння літаратурных твораў. Клясычны прыклад — «Вайна і мір» Талстога, які ў значнай ступені пабудаваны на дзённікавых мэмуарных запісах ягоных сваякоў ды іншых удзельнікаў вайны 1812 году. Вы ня ўдзельнічалі ў партызанскім руху ў Беларусі. Ці карысталіся вы велізарнай партызанскай мэмуарнай літаратурай, якая выдавалася ў Беларусі дзяржавнымі выдавецтвамі? Што вы пра гэтую літаратуру, пра гэтыя ўспаміны думаеце?

— Так, я што-нішто чытаў з партызанскай мэмуарыстыкі, але я скажу — зь яе я амаль нічым не пакарыс-

таўся, абсалютна. Таму што мянэ ўсе гэтыя апэратыўныя спрабазадачы военачальнікаў партызанскіх не цікавілі. Мянэ цікавіла зусім іншае — галоўным чынам гэта псыхалёгія вайны, таго часу, псыхалёгія партызанкі. А вось гэтага якраз не было. Некаторыя дэталі, падрабязнасьці, якіх я ня ведаў з уласнага вопыту, я браў дзе было магчыма, з нагоды: з размоваў з некаторымі партызанамі, радавымі найбольыш, зь якімі я спатыкаўся і ў сябе на радзіме на Вушаччыне, і на Гарадзеншчыне. Я ўбачыў, што партызанская вайна ў іх зусім не такая, як афіцыйна. Яскравы прыклад — я прывяду старонку вушацкага прарыву, зь якога зрабілі вялікую перамогу ў партызанцы ў Вялікай Айчыннай вайне.

— I там жа ж помнік стаіць, «Прарыв?»

— Помнік грандыёзны, дарэчы, даволі бяздарны, яго зрабіў беларускі скульптар Анатоль Анікейчык. А я ведаю, як гэта ўсё там адбылося, я сам з тых мясцінаў. І калі я туды прыяжджаў, мне паказвалі, мне рассказваў не адзін чалавек, а многія. Расказвалі, як ўсё гэта адбылося, які гэта быў жахлівы разгром. Дык вось, як разгром — ён абсолютна закрэслены, гэта яшчэ невядома, застаўся толькі троюмф прарыву, якога не было.

— Васіль Уладзімеравіч, я разумею што тыя мэмуары не адпавядаюць крытэру праўды, але крытэрыі праўды і дакладнасьці можна прыкладыці да навуковых даследаванняў. Што ў жанры мэмуараў родніць яго з літаратурнай звязай, па-вашаму?

— Усё ж такі для таго, каб напісаць добрыя мэмуары, трэба мець аўтару нейкі літаратурны дар. Я не скажу, што талент, — таленту, можа, і ня трэба вялікага. Я могу прывесці адзін прыклад: недзе ў 1960-я гады, калі я жыў у Горадні, я пазнаёміўся з адным вэтэранам — Іванам Ушчапоўскім. Эта вэтэран вайны, артылерыст, які перажыў свою вайну ў Падмаскоўі, якраз у гэтих мясцінах, дзе адбываліся жахлівія баі пасля мас-

коўскага наступленыя ў 1942 годзе. Гэта таксама разгром некалькіх савецкіх арміяў. І вось ён усё гэта апісаў, прычым ён, канечне, не валодаў літаратурнай мовай, але ён, па-першае, памятаў усё гэта ў драбніцах і не адышоўся ад сваёй памяці, ад праўды. Ён апісаў усё падрабязна і вельмі многа, гэта быў фаліянт рукапісны больш за тысячу старонак. Я хачеў яго надрукаваць, для гэтага я зрабіў яму літаратурны запіс, я сядзеў цэлую зіму і пісаў усё, нічога не напраўляючы з фактычнага боку, але проста апрацаваў у літаратурным сэнсе. І паслья я, канечне, спрабаваў яго надрукаваць у Маскве, а таксама ў Менску. З гэтага нічога не атрымалася — так давялося адмовіцца ад гэтага твору, а гэта сапраўды быў бы літаратурны твор, бо гэта была праўда, трагічная праўда вайны, якая ня так часта зъяўлялася ў літаратуры мастацкай і мэмуарнай таго часу.

— Выходзіць, мэмуары сапраўды павінны быць літаратурай. Апошні час з прычыны свабоды кнігадрукавання выйшла шмат успамінаў, і відаць, што да іх не набліжалася рука рэдактара, рука карэктара, проста нейкая плынь съядомасці, зь якой вельмі цяжка важдыца, цяжка чытаць, цяжка знайсьці нейкую агульную ідэю. І дробнае, і важнае, і няважнае разам. Мяне вельмі ўразіла, што вы сказали — вы аддаі частку свайго жыцця на ператіванье нечых успамінаў. Чаму вы заняліся гэтай справай, ці не было гэта марнаваннем вашага літаратурнага часу?

— Можа быць — так, але мне проста было шкада, што марна прападае такая вельмі значная праўда жыцця. Я ведаў, што калі я гэтага не зраблю, або яшчэ хто ня зробіць, то гэта ўсё і пропадзе. Тым самым проста сыдзе ў нябыт кавалак народнай гісторыі. Мне было гэтага шкада, і я, канечне, без усялякай карысыці, без усялякай дамоўленасці на якую-небудзь плату ўзяўся, проста са спартыўнага інтарэсу, як кажуць. З гэтага мала што атрымалася.

І цяпер я ўзяўся за ўспаміны Барыса Кіта. Я сам яму прапанаваў зрабіць такія ўспаміны, я запісаў іх на магнітафон, паслья ішla мая праца — вывядзенне на паперу. Як вядома, пра Кіта напісана ўжо некалькі кніжак, у тым ліку і на беларускай мове, і ў Беларусі яны выдадзеныя. Але ўсё ж быў вельмі важны яго суб'ектыўны погляд на многія рэчы. І каб найбольш наблізіцца да гэтай ісціны яго жыцця, я падумаў, што патрэбна, каб загучаў яго голас — менавіта зь яго інтанацыямі, зь яго ацэнкамі, асабліва што датычыць іншых людзей, гістарычных постацяў, якія не знайшлі справядлівай ацэнкі ў гісторыі Беларусі, у мінулым Беларусі. А Кіт быў апошні або ёсьць апошнім, хто можа засведчыць праўду на гэты конт. І вось, калі вы чыталі яго ўспаміны, там ёсьць шмат пэрсанажаў, і ацэнка, якая даеца ім, яна абсалютна іншая, чым ужо ўсталяваная ў беларускай нацыянальнай гісторыі.

— Беларуская служба Радыё Свабода мае гэтыя запіс ўспамінаў Барыса Кіта, які вы зрабілі. Гэта ўнікальны літаратурны дакумэнт, плён супрацоўніцтва дзівюх надзвычайных асобаў. Ці працуеце вы над аўтарскім мэмуарамі, над сваім цэласным поглядам на ХХ стагодзьдзе?

— Калі ўжо зачапілася гэтае, я мушу прадоўжыць, на колькі гэта мне будзе дадзена. І я хачу напісаць, можа быць, не пра ўсё стагодзьдзе, не пра ўсё жыццё, а хоць бы пра ўласны вопыт пры канцы ХХ стагодзьдзя.

«МНЕ ЦЯЖКА ПРАЦАВАЦЬ ТАМ, ДЗЕ НЯМА СВАБОДЫ»

12 лютага 2002

Алена Панкратава, Менск

Пасьля трох гадоў жыцьця і працы за мяжой Васіль Быкаў, «вялікі стары беларускай літаратуры», як называюць яго нямецкія крытыкі, думае пра вяртанье ў Беларусь, — паведаміла газэта «Frankfurter Rundschau».

Паводле журналіста Міхаэля Тэтцляфа, Васіль Быкаў прабудзе ў Нямеччыне да сярэдзіны красавіка. Сённяня 77-гадовы пісьменнік выглядае як адлучанае ад маці дзіця. Магчыма, гэта мэлянхолія, сум ці тое, што называецца «загадкавай славянскай душой». У сыстэмі каларынатаў Васіля Быкава нібыта ўсё парушылася. Ён рады, што цяпер у Нямеччыне. Зы іншага боку — зьбіраецца дадому. Газэта «Frankfurter Rundschau» піша, што пісьменнік Васіль Быкаў пакінуў Беларусь у 1998 годзе, бо рэжым прэзыдэнта А.Лукашэнкі пераўтварыў жыцьцё пісьменніка ў сапраўднае пекла. Беларускія дзяржаўныя СМИ цкавалі Быкава і як пісьменніка, і як грамадзяніна. Сам беларускі кіраунік бачыў у літаратары ня толькі асабістага ворага, але і ворага дзяржавы.

Як распавядае журналісту «Frankfurter Rundschau» Васіль Быкаў, фізычна ён зусім не баяўся рэжыму. Затое псыхічны ціск быў гэткі вялікі, што ён ня бачыў іншага выйсця — адно пакінучь радзіму. Спачатку была Фінлянддыя, потым Нямеччына, Франкфурт-на-Майне. «Мне вельмі цяжка завершыць сваю працу там, дзе няма ніякай свабоды», — кажа Быкаў. З таго часу, як Быкаў у Нямеччыне, ён здолеў зноў пісаць. Андрэас Кшыван з Эўрапейскага цэнтра навучанья ў нарысе пра В.Быкава напісаў: «Гэты беларускі пісьменнік з

1955 году прысьвяціў сваю творчасць Вялікай Айчыннай вайне». Сённяня Андрэас Кшыван мяркую, што азначэныне «ваенны літаратар» у дачыненьні да Быкава не зусім дакладнае. Быкаў піша найперш пра лёс людзей, пра тое, што ў псыхалёгіі завецца «памежным станам чалавека».

Апошняя праца пісьменніка, якую ён хутка завершыць, — мэмуары. У гэтым творы знайдзе адлюстраваныне і ягоная барацьба супраць Лукашэнкавага рэжыму. Барацьба, якая, паводле ягоных словаў, яго амаль перамолала. Многія палітычныя аднадумцы пісьменніка цяпер жывуць на эміграцыі, а некаторыя ўвогуле зьніклі. Пошукі зьніклых беспасцяховыя. Пра гэта маўчиць Лукашэнка, маўчиць і расейскі прэзыдэнт Путін. «Гэтыя людзі даўно забітыя», — кажа Быкаў, і ў ягоным голосе можна пачуць смутак, жах і лютасць.

Васіль Быкаў прабудзе ў Франкфурце-на-Майне да 15 красавіка. Ягонае знаходжаныне тут арганізаванае Міжнародным ПЭН-Цэнтрам і эўрапейскім праектам «Гарады прытулку», паведамляе «Frankfurter Rundschau».

«ПАКУЛЬ ВЯРТАЦЦА НЯ ПРЫЙДЗЕЦЦА»

12 лютага 2002

Сяргей Абламейка, Прага

Газэта «Frankfurter Rundschau» напісала, што Васіль Быкаў 15 красавіка вяртаецца ў Беларусь. Ці так гэта? Наш карэспандэнт затэлефанаваў у Франкфурт.

— Васіль Уладзімеравіч, газэта «Frankfurter Rundschau» паведаміла, што вы 15 красавіка вяртаецеся ў Беларусь. Ці праўда? Калі не, то якія вашыя пляны?

— Карэспандэнт той газэты трохі спрасьціў маю праблему. Я хацеў бы вярнуцца, канечне, але не цяпер і не пры гэтых умовах. 15 красавіка заканчваецца тэрмін маёй візы ў Нямеччыне, натуральна, я думаю, як быць далей. Я ня мог у той гутарцы з карэспандэнтам распавядাць пра ўсе мае меркаваныні на гэты конт, тым больш, яны даволі няпэўныя. Некаторыя рэчы залежаць ня толькі ад мяне. Таму адказаў так проста — калі ня будзе тут альтэрнатывы, то я мушу вярнуцца. Але альтэрнатывы ёсьць, хоць яшчэ даволі няпэўныя. Я проста не могу нічога пра іх сказаць. Тым ня менш, ёсьць некалькі магчымасцяў, якія высьветляцца ўвесну, і я прыму канчатковае рагшэнне. Усё ж майм лёсам тут апякуеща Міжнародны пісьменніцкі парламэнт і яшчэ некалькі арганізацыяў. Я думаю, што 15 красавіка вяртацца ў Беларусь мне ня прыйдзецца.

— *Над чым вы цяпер працуеце?*

— Я працую над аўтабіографічнай кнігай. Гэта, канечне, мэмуарны жанр; я хачу распрацаваць некаторыя моманты маёй аўтабіографіі — магчыма, асэнсаваць сябе самога. Можа, што-небудзь з гэтага будзе надрукаванае — зь цягам часу, не цяпер, дык паслья.

«НЯ ВЕДАЮ, ЦІ ДАЧАКАЮСЯ ЗЬВЯРЖЭНЬНЯ ДЫКТАТАРА ЛУКАШЭНКІ»

25 сакавіка 2002

Алена Панкратава, Менск

«Беларускія паліцыянты змагаюцца з апазыцыяй» — такую публікацыю зъміясціла нямецкая газэта «Frankfurter Rundschau». Выдаць Нямеччыны паведамляюць пра съвяткаваньне 84-х угодкаў БНР, а таксама пра сътуацию з правамі чалавека ў Беларусі.

Як піша «Frankfurter Rundschau», паліцыянты зноў ужылі сілу супраць апазыцыі. Паводле публікацыі, затрыманье некалькіх дзясяткаў дэмантрантаў ёсьць чарговым съведчаньнем таго, што ў Беларусі парушаюцца асноўныя права і свабоды чалавека. «У гэтай краіне, — гаворыцца ў паведамленыні «Agence France-Presse», — любая крытыка прэзыдэнта сустракае надзвычай жорсткую цэнзуру. Апанэнтаў улады чакае сапраўдны перасльед, дыскрымінацыя з боку рэжыму. Некаторыя крытыкі ўлады нават бясьследна зьнікаюць». «Усе, хоць ў гэтай краіне выступаюць за дэмакратыю і незалежнасць, нават тыя, хоць проста гавораць па-беларуску, становяцца падазронымі. Мова беларускіх уладаў — выключна расейская», — цытуе слова Васіля Быкаўа журналістка «Frankfurter Allgemeine». В.Быкаў патрабуе ад палітычнай систэмы сваёй радзімы талерантнасці ѹ празрыстасці. Ён хоча, каб ягоны голас, голас кожнага ягонага суайчынніка быў пачуты. Аднак, як піша «Frankfurter Allgemeine», праду пры сътуацыю ў Беларусі гэтыя прызнаны нават у савецкі час (і не ў апошнюю чаргу за мастацкую праудзівасць) пісьменнік цяпер можа пісаць толькі за межамі радзімы. «Невялікі спакойны кут, пісьмовы стол, белая папера — гэта хапае мне, — распавядае Васіль Быкаў пра сваё франкфурцкае жыццё. Ён дадае: — Ня менш важная і ўпэўненасць у тым, што мяне сярод дня ня схопяць на вуліцы незнаёмыя людзі, якім за гэта заплацілі».

77-гадовы пісьменнік ужо напісаў у Нямеччыне дзяв'е кнігі. Хутка будуць гатовыя і ягоныя мэмуары. «Гэта надзвычай праудзівая літаратура», — піша франкфурцкая журналістка. За сваё жыццё вядомы пісьменнік перажыў нямаладыкатарапаў: Сталіна, Хрушчова, Брэжнева, Андропава, Чарненку. «Яны прыходзілі і сышодзілі, — гаворыцца Быкаў, — але ў той час я быў маладзейшы і ведаў, што перажыву іх. Цяпер мне сумна, бо я стары і ня ведаю, ці дачакаюся зъвяржэння дыктатара Лукашэнкі».

**СЯРГЕЙ КАСЬЦЯН ПРЫЗНАЧАНЫ НА КІРАЎНІКА
ГОЛДЫНГУ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІХ ЧАСОПІСАЎ**

16 красавіка 2002

Валянціна Аксак, Менск

15 красавіка міністар інфармацыі Міхаіл Падгайны прадставіў галоўным рэдактарам пяці літаратурна-мastaцкіх часопісаў і газэты «Літаратура і мастацтва» кіраўніка голдынгу, у які гэтыя выданыні аб'ядноўваюцца. Кіраваць беларускім літаратурным працэсам прызначаны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сяргей Касьцян.

Сяргей Касьцян да беларускай літаратуры ня мае ніякага дачынення. 61-гадовы ўраджэнец Клічаўскага раёну Магілёўшчыны сваю кар'еру пачаў сакратаром камітэту камсамолу саўгасу «Каменка», затым кіраваў камсамолам Мазыршчыны і аддзелам Мазырскага райкаму КПБ. «Удзел камсамолу Беларусі ў мэліярацыі беларускага Палесься» — тэма кандыдацкай дысэртацыі Сяргея Касьцяна, пасля абароны якой ён выкладаў марксісцка-ленінскую науку ў Мазырскім пэдагагічным інстытуце. У 1995 годзе ён быў абраны дэпутатам Вярхоўнага Савету Беларусі. У часе канстытуцыйнага крызысу 1996 году актыўна падтрымаў Аляксандра Лукашэнку, за што, перайшоўшы ў Палату прадстаўнікоў, атрымаў пасаду намесніка старшыні камісіі ў міжнародных спраўах і сувязях з СНД. Стваральнік блёку «Анты-НАТО», старшыня Беларускага славянскага камітэту, сакратар ЦК кампартыі Беларусі. Зь нешматлікіх узнагародаў мае адметную — мэдаль «120 гадоў з дня народзінаў І.В.Сталіна».

**«НЭАСАВЕЦКАЕ КІРАЎНІЦТВА ЦЯГНЕ Ў КАМЕННЫ
ВЕК»**

16 красавіка 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Мы патэлефанавалі ў Франкфурт-на-Майне і папрасілі Васіля Быкава выказаць стаўленыне да спрабы аб'яднаць літаратурна-мastaцкія часопісы ў голдынг, а фактычна — зъліквідаваць гэтыя часопісы.

— Я думаю, гэтая падзея ў беларускай гісторыі — не навіна. Яна цалкам кладзецца ў рэчышча апошніх палітычна-эканамічных падзеяў. Ліквідуюцца нацыянальная культура, мастацтва, літаратура. Ліквідуецца сувэрэнітэт краіны. Чаму павінны заставацца незалежныя бедныя літаратурныя выданыні? Зрэшты, тое ў нас адбывалася заўжды, пад маскай барацьбы з нацыяналізмам вынішчалася нацыя, дзеячоў нацыяльной культуры высылалі ў Сібір, саджалі на 10 гадоў бяз права перапіскі. У славутыя гады сотнямі вазілі ў Курапаты, дзе іх непрызнаныя косыці тлеюць і дагэтуль. Цяпер беларускую культуру пазбаўляюць яе нацыянальнага слова. Як некалі беларуское сялянства вынішчалі мэтадам калектывізацыі, так і цяпер нацыянальную культуру — новым мэтадам «голдынгізацыі». Усё мэтанакіравана, з ранейшымі мэтамі — хіба навамоднымі спосабамі.

— Калі краінай пачаў кіраваць Лукашэнка, стаўленыне да вас зъмянілася; варта сказаць, што вас фактычна прымусілі пакінуць бацькаўшчыну. У рэчышчы гэтай палітыкі і дзяржаўнага выданыні на надта цікавіліся вашай творчасцю (хадзя «Полымя» падчас рэдактарства Сяргея Законьнікаў штогоду ў студзеніскім нумары друкавала вашую прозу). Ці гэтая рэарганізацыя паўплывае на вашую творчасць?

— Найперш мне хацелася б менш за ўсё гаварыць пра свае асабістыя справы ў гэтым сэнсе. Я даўно страціў веру ў камунапазытывізм і думаю, што камунарэванш рэальнейшы за дзіцячыя спадзвесы на лепшую будучыню. Разумныя людзі зь ліку пісьменнікаў тое зразумелі даўно — і даўно кінулі пісаць, што вельмі лягічна. Мабыць, цяпер застаецца адзінае — зъберагчы тое найлепшае, што напрацавана нацыянальнай культурай у XX стагодзьдзі. Але й гэта праблема — як яе вырашыць бяз грошай? Хіба ў фальклёры? — значыць, назад у каменны век, куды нас сілай гоніць наша нэасавецкая кіраўніцтва і куды сълепа пнецца наша ачмурэлае грамадзтва.

— I яшчэ адно пытаныне, якое папулярнае ў Беларусі пасля тэлеэфіру расейскай кампаніі НТВ з удзелам Лукашэнкі. Лукашэнка сказаў пра вас: «Я на ягоных вершах і творах вучыўся. Ну, вы мне распавядзіце пра Быкава, якога я ў школе вучыў, і нядрэнна вучыў. Прозы ў яго болей». Васіль Уладзімеравіч, прозу вашую ведае ўся Эўропа, увесе съвет, але дзе можна было б пачытаць вашия верши?

— Наконт вершаў мне няёмка нават гаварыць, бо я іх ніколі не пісаў. І пра маю, так сказаць, непрыхільнасць да паэзіі я неаднойчы пісаў у сваёй публіцыстыцы. Хаця гэта ня значыць, што я ўвогуле не прызнаю права на паэзію — асабліва для тых, хто хоча ў ёй нешта знайсці. Калі ласка! Толькі я вершаў не пісаў.

**ВІКТАР КАЗЬКО: «БЫКАЎ ПАКАЗАЎ ХАРАКТАР
БЕЛАРУСА, ДУШУ БЕЛАРУСА Ў ЭКСТРЭМАЛЬНЫХ
УМОВАХ»**

28 красавіка 2002

Міхась Скобла, Менск

Зь перадачы «Вольная студыя» — гутарка зь пісьменнікам Віктарам Казьком.

— Прэзыдэнці клопат пра культуру выявіўся ў падзеі гэтага тыдня. Начальнік усіх беларускіх літаратурна-мастацкіх часопісаў С.Касцян пачаў-такі мняць рэдактараў, звалінць неляяльных і прызначаць «сваіх». У «Полымі» на месца Сяргея Законьнікава сеў Мікола Мятліцкі. Чаго чакаць ад такіх кадравых ператрусаў?

В.Казько: Улада пайшла на парушэньне ўсяго, і юрыдычных, і чалавечых законаў. Аддалі часопісы невядома каму. Тых людзей, якія прыйшлі пры жывых рэдактарах кіраваць часопісамі, я б назваў штрэйкбрэхерамі нашага часу. Такога культурнага штрэйкбрэхерства яшчэ не было — нават за сталінскім часам. Калісці мнялі А.Твардоўскага, дык аднаго мнялі. Але каб адным махам узяць і пазбавіцца ад усіх... С.Касцян у інтэрв'ю «Белорусской деловой газете» называў творчыцца Васіля Быкава састарэлай. А таго не разумее, што Быкаў навечна ўпісаны ў літаратуру, яго ва ўніверситетах ва ўсім съвеце вывучаюць. Ён паказаў характар беларуса, душу беларуса ў экстрэмальных умовах. Быкаў вельмі сціплы чалавек, яму многага ня трэба — дайце спакойна жыць на радзіме. Не даюць.

ЯНКА БРЫЛЬ: «БУДЗЕ ЛЕПШ, БЕЗУМОЎНА»

6 траўня 2002

Вольга Караткевіч, Карэліцкі раён

Пісьменьнік Янка Брыль разважае пра публіканьне твораў беларускіх пісьменнікаў пасля зымены рэдактараў у часопісах.

— Дзе друкавацца будзем? Я не хачу друкавацца ў гэтых часопісах, якія будуць рэдагаваць гэтыя людзі. Я зь «Нёману» забраў вялікую публікацыю мініятураў сваіх, падрыхтаваную да сёмага нумару, яны меліся выдаць у звязку з майм 85-годзьдзем, але я пайшоў і забраў гэта, бо я не хачу, каб там хадзіў той зыненавіджаны намі чырвоны аловак цэнзара. Цэнзары былі, але яны не былі такія дурныя, якімі яны могуць быць цяпер, гэтыя цэнзары. Гэта калі прыходзіць замест выдатнага пісьменніка Алеся Жука — у самы цяжкі пэрыяд ягонага жыцця, ён перанёс сур'ёзную апэрацыю на сэрцы — прыходзіць крыклівая, вісклівая баба і крычыць, што яна ўжо рэдактар замест яго. Уяўляеце, што гэта такое?

Цяпер, скажам, такі самаадданы, такі культурны, такі шчыры чалавек як Сяргей Законьнікаў — і яго прыходзіць замяніць чалавек, якому ня сорамна. Вось што мне страшна. Калі б мяне калісьці паслалі замяніць, дапусьцім, Танка ці Лынъкова, старэйшых за мяне, дык я ж саромеўся бы ўвайсці ў гэты пакой, ня тое каб замяніць. Я вось думаю: што за людзі прыйшли, якія людзі? Графаманы, нікчэмнасыці ў літаратурным сэнсе. Я ня ведаю іх як людзей, але я ведаю іх як нелітаратарами — і яны будуць там кіраваць. Цяпер там пратэстуюць. Гілевіч заявіў аб сваім выхадзе з рэдкалегіі «Полымя» і «Маладосці». Мала хто застанецца, я не ўяўляю сабе, хто можа застацца ў рэдакцыях працаўцаў далей — і ў «Полымі», і ў «Маладосці».

Вы ўяўляеце сабе, што такое пяцьсот чалавек, пяцьсот чальцоў Саюзу пісьменнікаў? Гэты Саюз даволі марудна рос, я з Іванам Мележам быў прыняты ў гэты Саюз у першы дзень міру, 10 траўня 1945 году. Мележ быў сорак трэці, я быў сорак чацверты ў Саюзе. А цяпер пяцьсот восем ці пяцьсот дзесяць чалавек, і часам бралі без асаблівага разбору, ня так, як раней. Раней было больш строга, скажам, два-тры чалавекі ў адзін прыём. А цяпер вось апошнімі гадамі ў нас было па 15 чалавек адразу, скопам, паўзводна. І ў гэтым Саюзе пісьменнікаў ня толькі геніяў не пяцьсот (цяпер жа любяць слова «геніяльнасць»), самі маладыя, на ногі не пасьпелі ўстаць, а ўжо называюць адзін аднаго геніямі. Там розныя людзі, там многа выпадковых людзей. Васіль Быкаў не аднойчы адкрыта пра гэта казаў, што там усялякія людзі ў ідэйным пляні. У найменшай ступені загадкавыя. Мы ўжо гаварылі пра Жука і пра Чайку. Тое самае можна сказаць пра Законьніка і пра Мятліцкага, які замяніяе старэйшага таварыша, не саромеўчыся гэтага.

У гутарцы мы неаднаразова згадвалі пэсымізм Васіля Быкава адносна падзеяў у Беларусі і пэрспэктываў краіны. А вось думка Янкі Брыля:

— Я гэтага не падзяляю. Тут, можа, розніца і ў харектарах. І ў творчасці Васіля ёсьць такія ноты, якія для мяне арганічна непрымальныя. Мой аптымізм ідзе ад народу, ад народнага: выжывем усё ж такі, дачакаемся нечага. Не чакаючы, ня седзячы. Будзе лепш, безумоўна. Нешта будзе.

РАСПАЧАЛАСЯ НОВАЯ ХВАЛЯ ШАЛЬМАВАНЬНЯ
ВАСІЛЯ БЫКАВА

16 траўня 2002

Iгар Карней, Менск

Пісьменнік Эдуард Скобелеў заклікаў нядаўна прызначаных рэдактараў літаратурна-мастацкіх часопісаў, якія ўваходзяць у падкантрольны ўладам гоўдынг «Літаратура і мастацтва», байкатаўцаў пэўных майстроў сучаснай беларускай літаратуры — Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна, Генадзя Бураўкіна, Ніла Гілевіча, Сяргея Законьнікава ды некоторых іншых. Паводле Э.Скобелева, усе яны на цяперашнім этапе раззвіцьця дзяржавы і літаратуры — «палітычна адсталыя фігуры».

Рэакцыя фактычна забароненых для друку ў дзяржаўных выданьнях творцаў была лёгка прадоказальная: яны згадваюць пра вяртанье цэнзуры ды падзел на «палітычна надзеіных» і персонаў «нон грата». У чорны сыпіс трапіў і народны паэт Рыгор Барадулін. Ён гэтак паставіўся да пазбаўлення яго магчымасці друкавацца ў літаратурных часопісах:

Р.Барадулін: Быў цікавы паэт, Васіль Вітка. Ён напісаў верш «Жаўранак» і панёс у рэдакцыю. А канцоўку зрабіў такую: «А што, калі не надрукуюць? Ат, жаўранка і так пачуюць!» А што да Скобелева... Мне 66 гадоў, я перажыў мноства рэформаў. Ніхто нікому не забароніць пісаць. Той, хто пісаў, пісаць будзе надалей. Іншая справа, што ўся гэтая рэарганізацыя — дзеля таго, каб зачыніць беларускія выданыні. Але я думаю, што ўзынікнуць новыя. А ўсе гэтыя «пастаўленыя» — яны як мётлы, іх выкарыстоўваюць паводле прызначэння. Ці нават венікі: венік калі зъмятаеца, робіцца гальём. А гальлё выкідаюць.

У тэлефоннай размове галоўны рэдактар «Інфармацыйнага весніка адміністрацыі прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь» Эдуард Скобелеў так патлумачыў свае радыкальныя прапановы прызначаным уладай кіраўнікам часопісаў «Полымя», «Нёман», «Маладосць» і «Крыніца»:

Э.Скобелеў: Пісьменнікі, беручы ўдзел у палітычнай барацьбе, прычым на пазыцыях не нацыянальных, а інтэрнацыянальных, шкодзяць сабе, выглядаючы съмешна. Я ў гэтай сувязі называў і Бураўкіна, і Гілевіча, і, на жаль, нашага любімага Быкава. Калі творчасць пранізаная палітыканствам — натуральна, яна губляе сэнс. Мне распавядалі сюжэт апошняга апавядання Быкава: заварылі чалавека ў трубе. Ну, навошта такія жарсыці? Усім гэтым таварышам трэба даць час апамятацца, прыстасавацца. І калі будуць напісаныя таленавітыя рэчы, няхай нясуць. Але рэч у tym, што на базе таго ідайнага багажу, якім яны валодаюць, яны праста бясплодныя. Як можна працуе на карысць беларускай нацыі? Съмешна. Мы ўвесі час кажам, якія нашыя клясыкі вялікія. Але ніколі ня кажам пра іхнью творчасць. А твораў няма — другараднасць, запазычанасць. Можа, якраз цяпер надыдзе момант, калі іх крыху зь нябёсай за ногі съцягнуць.

Адказваючы на пытанье, ці здольны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сяргей Касцян — чалавек, які ня мае нікага дачынення да літаратуры, зрабіць літаратурныя пераўтварэнні, спадар Скобелеў сказаў:

Э.Скобелеў: Ня толькі ж Касцян. Яго ж падтрымліваюць вопытны літаратар Бондар і чэсны, прыстойны чалавек Новікаў. Настрой на карысць кансэнсусу — нацыянальнага, сумеснай працы на незалежнасць, на сувэрэнітэт дзяржавы. Як жа бяз гэтых ідэяў?

Гарадзенская паэтка Данута Бічэль памятае і мінулыя

хвалі шальмаваньня беларускіх літаратараў. У прыватнасці, гэтак было ў «гарадзенскі пэрыяд» Васіля Быкава:

Д.Бічэль: Такіх паралеляў у жыцьці Быкава было некалькі: першы раз пасъля «Круглянскага моста», «Мёртвым не баліць», недзе пры канцы 1960-х. Ну, што зробіш? Усё вяртаецца, зрэшты, нічога асабліва тут не мянялася. Так што чакаць, што Скобелеў будзе заклікаць, каб Быкава друкавалі, не прыходзіцца. Апанэнты такога кшталту заўсёды будуць вярзыці нешта падобнае. Бяда, што ў іншых няма магчымасці выказацца на tym самым радыё, дзе гаворыць Скобелеў. Я яго асуджаю. А Быкаў — гэта нашая вышыня, столь. Апостал, не апостал — ня варта кідацца словамі. Ён нават ня Янка Купала, але лёс ягоны прыблізна такі ж, як і Купалы: трагічны. Нашчадкі, сучаснікі, мы ўсе павінны яго абараніць як можам, колькі хапае моцы — хоць бы выказаўца, каб яго пакінулі ў спакой там, дзе ён ёсьць цяпер.

Пасъля апошніх захадаў дзяржайных ідэолягій стварэнне незалежнага літаратурнага часопісу, пра які распавядаў былы рэдактар «Полымя» Сяргей Законьнікаў, многія пісьменнікі называюць адзіным выхадам з сытуацыі.

ЧАМУ БЫКАЎ НЕ ЛЮБІЎ НАТАТНІКАЎ, ПАЛІЎ СВАЕ ЧАРНАВІКІ І АРХІВЫ

Чэрвень 2002; прагучала ў чэрвені 2003

Алена Ціхановіч, Прага

На просьбу Радыё Свабода падчас побыту ў Нямеччыне Васіль Быкаў пачаў пісаць успаміны. Калі мы атрымалі тэкст, ён называўся вельмі проста — «Мае ўспаміны». Тэлефанную яму: «Васіль Уладзімеравіч,

гэта першыя ў вашым жыцьці мэмуары, прыдумайце нейкую больш выразную назуву, хаця б дзеля перадачы на радыё». Ён папрасіў часу. Пазней, у наступнай размове па тэлефоне, сказаў: «Так, пішице. Назва будзе такая — «Доўгая Дарога Дадому», — ён прачытаў менавіта так, апіраючыся на кожнае «д», даючы асобны сэнс кожнаму з гэтых словаў. Тады ён яшчэ ня ведаў (а можа, і ведаў?), што падсумуе свой жыцьцёвые шлях у гэтым прарочым загалоўку.

Улетку 2002 году Быкаў прыехаў у Прагу, каб начытаць успаміны для радыёпрем'еры. Мы запісвалі некалькі перадачаў штодня, і гэта была нялёгкая праца нават для дасьведчанага дыктара. Таму я старалася расцягнуць перадышкі, заводзячы размову пра нейкія дэталі, драбніцы — на шчасьце, не выключаючы мікрофону. Потым з такіх перадышак і склалася вось гэтае інтэрвю.

— *Васіль Уладзімеравіч, ці прызывычайліся вы пісаць на кампьютары?*

— Кампьютар усё ж, апроч усяго іншага, гэта тэхніка, і валоданьне ёй патрабуе пэўных намаганьняў, якіх не патрэбна для звыклай справы, калі пішаць ручкай. Апрача таго — тэмп; тэмп майго мысльення дастасаваўся да тэмпу маіх пальцаў, і даволі гарманічна гэта адбываецца. А на кампьютары перажываеш нейкую дысгармонію. Таму найлепш, калі нават звычайнія фразы, якую-небудзь устаўку, ці што, напішаш съяршча на паперы, хоць бы малазборліва, беглым почыркам, а пасъля ўжо перадрукуеш на кампьютары.

— *Якія ручкі вы любіце?*

— Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініяй, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, магу пісаць і алоўкам — па сутнасці, няважна. Вось некалі Валодзя Карагекевіч у гэтым сэнсе меў адно патрабаваньне — гэта добрая папера.

— Белая папера і чистая сарочка, здаецца, ён казаў.

— Так, і чистая сарочка, як ён казаў. Вось добрая папера мне таксама падабаецца. Хаця ўсё жыцьцё у нас жа яе не было, цяпер дык звязвалася такая папера, а то ўсё была такая газэтная. Ну а ўвогуле — ня ў тым справа: калі ёсьць у галаве, дык напішацца дзе хочаш, нават на цыгарэтным пачку. У мяне, напрыклад, няма запісных кніжак, я іх не вяду. Хаця многія, вельмі многія зь імі не расстаюцца. Я не магу сябе так дысцыплінаваць. И калі нават трэба нешта запісаць, у мяне звычайна то ручкі няма, то паперы няма. Вось так атрымліваецца.

— Значыць, гэтые ўспаміны пісаліся толькі з памяці?

— Так, толькі з памяці. Гэта, канечне, дрэнна, бо там нейкі архіў, нейкія матэрыялы — у мяне ж з сабой іх не было, яны засталіся ў Менску. Таму калі я ўзяўся пісаць, у мяне нічога не было, апрача маёй галавы. И таму я пісаў толькі тое, што я памятаў. Тое, што я забыўся або памятаў няцвёрда, гэта ў асноўным адносіцца да лічбаў, да храналёгіі. Тут, вядома, мае ўспаміны вельмі безабаронныя.

— Як упрадкаваны ваш архіў? Дзе захоўваюцца чарнавікі, лістуванье?

— Ніякага парадку. Лістоў у мяне было вельмі шмат, некалькі чамаданаў. Але, як гэта ўсё пачалося, я іх на дачы пачаў паліць. И я спаліў ўсё, за выключэннем аднаго чамадану, таму што я заўважыў, што мае кватэра і дача прыцяваюць да сябе ўвагу. Прыходзяць людзі, нечага шукаюць, усялякія вобыскі ідуць... У мяне адсутніць, канечне. Ну, і я падумаў — на чорта мне трэба, каб гэта ўсё прыцягвала? И я аднойчы ўзяў, папаліў шмат чаго. И яшчэ засталося — трэба паліць. Тым больш, што чарнавікі сваіх я даўно не хаваю, я іх палю звычайна. Як перадрукую — я іх праста палю, зьнішчую, каб іх не было і знаку, каб не было ў чым разбіранца. Я памя-

таю, як Караткевіч перад съмерцю незадоўга, я быў у яго, ён казаў: «Вот узяўся разьбіраць свой архіў, і не магу, баліць живот, злуся на сябе, трэба было зрабіць гэта раней». Такі быў клопат. Ну, я падумаў — на чорта мне гэты клопат? И таму пасъля мяне мала што застанецца. И гэта добра.

— Васіль Уладзімеравіч, калі б цяпер была магчымасць выдаць нешта з найболыш цэнзураваных ваших твораў у арыгінале — ці ўдалося б аднавіць першапачатковы тэкст? Ці хацелі бы вярнуцца да таго, што вам, аўтару, было дарагое?

— Гэта немагчыма. Вось «Мёртвым не баліць» — ужо столькі варыянтаў прыйшло ва ўсіх гэтых рэдагаваннях, што першапачатковы варыяント ужо і не захаваўся. Навогул, я ўжо і заблытаўся ў гэтых варыянтах. И хаця апошні мяне не задавальніе, але я ня маю магчымасці што-небудзь аднавіць у ім, настолькі ўсё там заблыталася. Ну а пасъля... Божа мой. Мы не разумеем адной рэчы — гэтая культура скончылася. Тое, што пачынаецца цяпер у галіне культуры — не працяг, не развіццё культуры навогул. Гэта контаркультура. Таму ўсе ранейшыя звычкі, у літаратуразнаўстве ацэнкі, падыходы — ўсё гэта засталося ў мінулым. Цяпер, у гэтым стагодзьдзі, ўсё будзе іншае. И ў гэтым іншым для ранейшага — няма месца. Таму і літаратуры ранейшай ня будзе, яна застанецца там, і будзе хіба што для аматараў, для навукоўцаў, якія будуць пісаць дысэртацыі. И тое — ня будуць пісаць дысэртацыяў нават. Дысэртацыі будуць пісаць пра бітнікаў. Таму — пра што клапаціцца, божа мой...

**«КАЛІ Б БЕЛАРУСЬ БЫЛА НЕЗАЛЕЖНАЯ, НЯХАЙ
БЫ ЯНА БЫЛА БЕДНАЯ, НЕРАЗВІТАЯ, АДСТАЛАЯ
— УСЁ АСТАТНЯЕ ПРЫКЛАЛАСЯ Б»**

9 чэрвень 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Перадача «Праскі акцэнт». Удзельнікі: з праскай студыі Свабоды — пісьменьнік Васіль Быкаў і дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандар Лукашук, па тэлефоне зь Менску — рэдактар газэты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.

С.Навумчык: Памятаю, восеньню 1991 году вы, Васіль Уладзімеравіч, і Рыгор Барадулін напісалі ліст у Вярхоўны Савет Беларусі, дзе патлумачылі, што з прыняцьцём незалежнасці Беларусі павінен быць прыняты і новы гімн адноўленай дзяржавы. Памятаю, вы тады прапанавалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». І вось цяпер Беларускае радыё распачынае знаёмства слухачоў з праектамі новых гімнаў. Як вы да гэтага ставіцца? Ці выклікае гэта аптымізм, ці гэта простая фармальнасць?

В.Быкаў: Я думаю, што гэта проста запазынелая фармальнасць. Падыходы да такой важнай для кожнай незалежнай дзяржавы справы як гімн — тут надта няпэўныя. Ці, можна сказаць, цяпер яны сталі пэўныя, раней яны былі няпэўныя. Раней кіраўніцтва не магло пагадзіцца, канечне, на такі праект гімну як «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», таму што хто такія «мы» — гэта не было вызначана і нават ня мелася на ўвазе. Ну, а цяпер, здаецца, яны ўжо вызначыліся: мы — гэта тыя сілы, для якіх гэты тэкст, тэкст гэтага гімну ніяк не падыходзіць, і яны вырашылі знайсці іншы, які б адпавядаў іхным мэтам, найперш палітычным мэтам, канечнене.

С.Навумчык: Пытаныне да галоўнага рэдактара газэты «Наша Ніва» Андрэя Дынька. Андрэй, у вашай газэце была дыскусія, прысьвечаная гімну...

А.Дынько: Большасць аўтараў нашай газэты падкрэслівала, што новы дзяржаўны гімн мусіў бы аб'яднаць нацыю. Гэта павінна была быць такая песня, такая мэлёдывія, такі тэкст, пад якім маглі б падпісацца ўсе беларусы. Гэта мусіла быць аб'яднаўчая мэлёдывія. Вельмі прыкра будзе, калі новым гімнам будзе пасыпешліва зацверджаны тэкст і мэлёдывія, якія будуць чужыя для многіх беларусаў. Гэта будзе значыць толькі адно: што гэты гімн зноў стане часовым і празь нядоўгі час зноў прыйдзеца яго зъмяніць.

С.Навумчык: Пытаныне да Аляксандра Лукашука, дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода. Аляксандар, як бы ты параўнаў гэту ситуацыю з гімнам у Рэспубліцы Беларусь з усясьветнай і эўрапейскай практикай?

А.Лукашук: Я бы параўнаў зь ціхаакіянскай. Нядоўняя новая краіна, якая зьявілася на мале съвету — Усходні Тымор — свой першы дзень незалежнасці сустрэла з нацыянальным гімнам. Гэта безумоўная адзнака прысутнасці дзяржавы ў съвеце. Мяне ў гэтай ситуацыі крыху дзівіць такая акалічнасць, што ўжо з 1991 году, адзіннатаць гадоў, краіна мае музыку, якая выконваецца як гімн, і ня мае словаў. Гэта ўнікальны паказынік — нацыя ня мае мовы, ня мае чаго сказаць — анямела. У пэўным сэнсе гэта сапраўды так.

Тады, калі гімн можна было прыняць (я думаю, што ўсё ж можна было прыняць у першыя тры гады незалежнасці) — перашкодзілі недастатковая ўмелыя дзеяныніх, хто разумеў важнасць гэтай проблемы, не ставала перакананыя большасці дэпутатаў у тым, каб гімн прыняці. Было зашмат унутраных спрэчак, хацелі нечага лепшага — у выніку не атрымалі нічога. Што да

новых варыянтераў, якія прапануюцца... Што ж, я думаю, што ёсьць вельмі малы шанец, што гэта можна неяк выкарыстаць у станоўчым плянне, для замацавання ідэяў і ідэалаў сувэрэнітэту, незалежнасці і дэмакратыі. Хіба што гэты гімн доўга не пратрывае.

С.Навумчык: Пэўна, гэты гімн будзе прыняты, адзін з тых варыянтераў, якія цяпер гучаць па Беларускім радыё, і кожную рашціцу вяшчаныне афіцыйнага радыё будзе пачынацца гэтым гімнам. Пры яго выкананыні на афіцыйных мерапрыемствах будуць уставаць (тых, хто пры ім ня ўзыняўся, у цяперашній Беларусі на афіцыйныя мерапрыемствы звычайна не запрашаюць). Але будуць і беларусы, якія ня будуць слухаць гэтага гімну — проста таму, што яны ня будуць яго чуць, бо будуць жыць за межамі бацькаўшчыны. Паводле апошніх сацыялістычных апытаўнікі, каля трох мільёнаў грамадзянаў Беларусі (фактычна палова дарослага насельніцтва) хачелі б зъехаць зь Беларусі.

Пытаныне да Андрэя Дынька. Андрэй, вы адносна малады чалавек. Вось гэта хвала эміграцыі, якая ўжо пачалася, яна адметная тым, што зь Беларусі зъяжджаюць найперш маладыя людзі, маладыя прафэсіяналы, і што прыкметна — яны даволі добра ўладкоўваюцца на Захадзе. Іхныя прафэсійныя і асабістыя здольнасці дазваляюць ім праз даволі хуткі час быць нарочтні з грамадзянамі тых краінаў, куды яны трапляюць. Ці назіраеце вы тэндэнцыю жадання ад'езду ў асяродку сваіх знаёмых?

А.Дынько: Беларусь — гэта частка съвету, неад'емная частка съвету, і ўсё, што робіцца зь іншымі краінамі Эўропы, робіцца і з намі. Съвет робіцца ўсё больш адзіным, падарожнічает усё прасыцей, межы зынікаюць, ад'яжджаюць беларусы, але прыяжджаюць іншыя людзі з Беларусь. Статыстыка съведчыць, што ўсе апошнія гады ў Беларусь ўсё ж больш прыяжджае людзей, чым ад'яжджае. Іншая рэч, што сярод тых, хто ад'яжджае —

нашая эліта, нашыя інтэлектуалы, самая адукаваная частка насельніцтва. І гэта значыць, што ня ўсё ў пададку ў нас у дзяржаве. Гэта значыць, што мала быць незалежнымі — Беларусь ужо адзінаццаць гадоў незалежная, але гэта не ўратоўвае яе ад інтэлектуальнага зъянясленяня, ад духоўнага зъянясленяня, якое працягваеца ўжо некалькі гадоў, а канца якому, на жаль, пакуль не відаць. Бо мала незалежнасці, патрэбная яшчэ дэмакратыі, патрэбная рынковая эканоміка, а гэтыя мэты застаюцца яшчэ недасягнутымі, незрэалізаванымі, пра гэта мараць мільёны беларусаў. Я думаю, што як толькі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, як толькі беларуская эканоміка пярайдзе на прыватніцкія пачаткі, а сразу мільёны людзей, якія цяпер не знаходзяць сябе ў нашай краіне, знайдуць сябе і змогуць сябе зреалізаваць тут, і я думаю, што таксама тысячи людзей, якія выехаі зь Беларусі за апошнія дзесяць гадоў, вернуцца ў Беларусь.

С.Навумчык: А пакуль што мы живём у сёньняшнім дні. Эміграцыя, канечне, зьява ня новая. Усё часцей мы гаворым пра беларускую эмігранцкую літаратуру, тую частку літаратуры, якая для нашага пакалення, цяперашніх трыццаці-саракагадовых, у свой час была проста закрытая. Васіль Уладзімеравіч, вы больш за трэх гады знаходзіцесь за межамі Беларусі, жылі ў Фінляндыі, цяпер доўгі час у Нямеччыне. Я ня ўпэўнены, ці можна назваць гэты ваш статус эміграцыяй — але як вы пачуваецца? Гэта нешта адымае ад творцы ці нешта яму надае?

В.Быкаў: Тут трэба меркаваць у залежнасці ад канкрэтных умоваў: па-першае, на радзіме, па-другое, у краіне, куды зъехаў творца. Што да мяне, дык гэта ўсё ж нетыповая зъява. Я зъехаў у пэўных умовах, калі там, дзе я нарадзіўся, у маёй краіне, працаваць было амаль немагчыма. У той жа час на Захадзе былі створаныя ўсе ўмовы для творчасці. Вядома, што пісьменніку для твор-

часыці няшмат трэба: ціхі куток і кавалак чыстай паперы. Але ўвогуле маё перакананыне, даўняе і глыбокае, заснаванае ў тым ліку і на ўласным вопыце: кожны чалавек павінен жыць дома, бо ўсякае расстаньне з радзімай непазыбежна выклікае канфлікты псыхалягічныя, сацыяльныя, самыя розныя — у кожнай асобы.

Таму, калі людзі зъяжджаюць — ня толькі пісьменнікі, іх у нас якраз мала зъехала, а і ўсе іншыя, дык толькі з тae прычыны, што жыць на радзіме, тым больш нешта ствараць, ім праста стала немагчыма. Такіх людзей можна пашкадаваць. Добра сказаў Дынько, што калі зъменіцца сітуацыя ў Беларусі, адбудуцца рэформы, дык многія, ці ўсе, можа быць, эмігранты вернуцца на радзіму. Я баюся, што такія ўмовы будуть вельмі няхутка, і тыя людзі, якія зъехалі, яны ў сваім пакаленіні, мабыць, застануцца ў эміграцыі, так, як засталіся эмігранты пасъляваеннага часу, якія там пражылі жыцьцё — і зъявілася новае пакаленіне, іх дзеці, якія ня думаюць вяртацца на радзіму, бо яны ўжо перасталі быць беларусамі, і вось у гэтым вялікае злачынства рэжыму перад беларускай нацыяй.

С.Навумчык: Як можна захаваць беларусаў у арбіце беларускага жыцьця, тых беларусаў, якія зъехалі?

А.Лукашук: На гэтае пытаньне лепш мог бы адказаць чалавек з інстытуту, разъмешчанага ў Ерусаліме. Вось выдатны прыклад таго, як габрэйская эміграцыя і вяртанае ў Ізраіль габрэйскай дыяспары становіць фактывична фантастычны працэс, які адбываўся ў другой палове XX стагодзьдзя, стварэнні дзяржавы і нацыі з дыяспары. Што да беларусаў, то яны трапляюць звычайна ў эмігранцкія асяродкі, якія карыстаюцца пераважна расейскай мовай. У іх няма ні практыкі, ні неабходнасці атрымліваць інфармацыю па-беларуску, няма прагматычнага інтарэсу. ХХІ стагодзьдзе дало новы сродак, якога праста не існавала раней, новы сродак, які

дазваляе ўсталёўваць лучнасць і падтрымліваць нейкія інтарэсы нацыянальныя, культурніцкія, палітычныя паміж людзьмі, расцеянымі ў сьвеце. Гэта Інтэрнэт. І беларусізацыя Інтэрнэту, беларуская прысутнасць у Інтэрнэце, калі гаварыць пра канкрэтныя рэчы, на фоне таго, што мы ўжо маєм, — як Рада БНР, сталыя эмігранцкія арганізацыі шмат у якіх краінах — гэта тое, што можа лучыць беларусаў у сьвеце.

С.Навумчык: Васіль Уладзімеравіч, ці карыстаецца вы Інтэрнэтам?

В.Быкаў: Увогуле я карыстаюся Інтэрнэтам апошнія два гады; праўда, зь некаторымі экспесамі, бо мой Інтэрнэт, відаць, ня быў абаронены ад гакераў, і так сталася, што ў часе аднаго сэансу ў мяне згарэў камптар і ўся інфармацыя ў ім. Я думаю, што гэта ўсё ж выпадак. Гэта ня значыць, што Інтэрнэтам карыстацца нельга — наадварот, трэба, і як мага шырэй, бо Інтэрнэт дае незвычайныя, фэнамэнальныя магчымасці для кожнага грамадзяніна кожнай краіны.

С.Навумчык: Спадзяёмся, што надалей вас не напаткаюць непрыемныя камптарныя экспесы, ад якіх, на жаль, мала хто застрахаваны. Васіль Уладзімеравіч, вы цяпер у Празе, а тыдзень таму вы правялі некалькі дзён у Менску. Якія ўражанні ад Менску? Напэўна, вы глядзелі Беларускае тэлебачаньне, гарталі афіцыйныя і незалежныя газэты — вашыя ўражанні ад паездкі на радзіму?

В.Быкаў: Найвялікшае ўражаньне склалася не ад газэтаў і не ад тэлебачаньня, а найперш ад тых працэсаў, якія адбываюцца цяпер у творчых саюзах. Я маю на ўвазе Саюз пісьменнікаў і друкаваныя выданыні, якія так ці інакш залежалі ад Саюзу пісьменнікаў, ну і часткова ад ПЭН-Цэнтру, які я маю гонар узіначальваць. Я скажу, што на ўсіх гэтых кірунках нашая культура, нашая літаратура цяпер атрымлівае толькі паразы. Па-

разы ад рэакцыйных сілаў, супрацьстаяць якім нашая культура ня ў стане.

Мы ведаем, што адбываецца ў Саюзе пісьменнікаў, які там разброд. Гэты разброд ня так сабе, як гэта хочуць некаторыя разумець, ня ў выніку нейкіх унутраных проблемаў — а таму, што магутныя сілы дзяржавы пасставілі сабе задачу ліквідаваць беларускую літаратуру, прынамсі, Саюз пісьменнікаў. Тоё самае мы бачым у галіне беларускай журналістыкі, калі фактычна валяўымі актамі дзяржавы была зылківіданая ўся беларуская літаратурная журналістыка. Цяпер настала чарга ПЭН-Цэнтру, там таксама адбываецца нешта незразумелае. Крыніцы гэтай незразумеласыці, зноў жа, вядуць наверх, да ўладаў. Я ня ведаю, як гэта ўсё ўрэшце вырашицца, але ружовых нейкіх спадзяванняў я адтуль не прынёс.

С.Навумчык: Дзякую, Васіль Уладзімеравіч. У нашай студыі яшчэ адзін чалавек, які нядаўна быў у Менску — Аляксандар Лукашук, ён прэзэнтаваў там новае выданыне «Верш на Свабоду», книгу вершаў, якія гучалі штодня ў нашым эфіры. Аляксандар, гэты тонус беларускасыці, ён стаў вышэйшы ці ніжэйшы?

А.Лукашук: На прэзентацыі кнігі «Верш на Свабоду», якая адбывалася ў Менску ў Палацы мастацтваў, прысутнічала пара соцень чалавек. Што мяне ўразіла — сапраўднасць усіх пачуццяў і напружанасць. І вельмі пазытыўна, і часам съмешна. Адзін вядомы філёзаф выступіў з прамовай, якая спалучала рысы Лукаша Бэнды, «Бум-Бам-Літу» і філёзафа Фукуямы. Але я б ня стаў гаварыць пра вялікі пэсымізм. Мне здаецца, што ўсе працэсы ў Беларусі даволі інэрцыйныя, даволі запавленыя. Восем гадоў, якія існуе апошні рэжым — не такі вялікі гістарычны адрезак часу, каб гаварыць пра кардынальныя зьмены.

Я адведваў сваіх сваякоў у вёсцы, і суседка пабачыла, што я зайшоў на панадворак, прыйшла, пастукала ў

раму, папрасіла, каб я выйшаў зь ёй пагаварыць. І сказала: «Вы, відаць, прыехалі адкуль, можа, нават зь Менскому. Скажэце, ці ня можаце вы каго-небудзь парыць, хто б мог дапамагчы супраць ведзьмы?» «Супраць каго?» — спытаўся я. «Супраць ведзьмы. Вось у нас у вёсцы ёсьць ведзьма, і ніяк не могу справіцца, вось ездзіла ўжо да розных людзей...» Ну, я парыў ёй пайсьці ў найбліжэйшую царкву. Вярнуўся ў хату, расказваю пра гэту гутарку, а гаспадыня кажа: «Не, у суседнюю царкву ня варта ісьці, а трэба ісьці ў суседнюю вёску. Вось там бацюшка дык бацюшка. У нас не было дажджу два месяцы, дык старшыня калгасу і старшыня сельсавету, а таксама члены праўлення калгасу пайшлі да яго папрасілі, пайшлі разам памалісі, і ў той дзень увечары прайшоў даждж». Вось і вынік прымусовага навуковага атэізму. Інэрцыйныя працэсы працягваюць дзейнічаць, і ў духоўным стане людзей, і ў культуры ў цэлым, і я бы сказаў, што яны ня страчаныя.

С.Навумчык: Зъвяртаюся да спадара Дынъка: якое вашае меркаваныне наконт пэрспэктываў?

А.Дынъко: Я гляджу на сёньняшню Беларусь зь вялікай доляю аптымізму, з большым аптымізмам, чым я глядзеў на яе пару гадоў таму. На сёньня мы маєм сваю дзяржаву, маєм тое, што можа гарантаваць існаваныне і выжываныне нашай нацыі ў гадах і стагодзьдзяx. У большасці ўсходнеславянскіх моваў слова «нацыя» і «дзяржава» — синонімы. Ня тое ў Беларусі, дзе нашая нацыя доўгі час ня мела дзяржавы. Цяпер мы яе маєм, і адзінаццаць гадоў незалежнасці калі да чаго й прывялі, дык найперш да таго, што мы маєм таксама ў краіне палітычную эліту, якая разумее вартасыць незалежнасці.

Незалежнасць стае тою каштоўнасцю, якая будзе здольная аб'яднаць усю нацыю, прычым аб'яднаць ня толькі тых беларусаў, якія жывуць у Беларусі, але і тых беларусаў, якія апынуліся па-за яе межамі. Я спадзяю-

ся, што дзякуючы існаванью гэтае дзяржавы, неўзабаве зьявіцца і дэмакратыя, і рынковая эканоміка, бо хто як не свая дзяржава змога іх тут увесыці і абараніць. І я думаю, што яшчэ нядоўга нам засталося чакаць да таго, калі ў справе прынцыпія дзяржаўнага гімну дзяржава будзе раіцца на толькі са сваёй прызначанай урадам камісіяй, але і зь беларусамі дыяспары, зь беларускімі эмігрантамі, якія несылі беларускую ідэю празь дзесяцігодзьдзі, калі яна была забароненая на бацькаўшчыне. Гэтае існаванье беларуское дзяржавы — яно ня можа не надаваць аптымізму. Я думаю, што ўсё будзе лепшыць. Я не пагаджуся з Васілем Уладзімеравічам Быкавым, я думаю, што гэтае паляпшэнне ўжо не за гараемі.

C.Навумчык: Спадар Андрэй, падобна, што вашага аптымізму не падзяліў бы аглядалык уплывовага брытанскага часопісу «Economist», які прагназуе, што Лукашэнка будзе дамагацца захаванья сваіх паўнамоцтваў да 2015 году, і адзначае слабасць апазыцыі. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што прагнозы адносна пэрспэктываў дэмакратыі ў Беларусі на Захадзе розныя. Мы ўжо знаёмлі нашых слухачоў з меркаваньнем міністра замежных спраў Швэціі Анны Лінд, якая сказала, што ніколі ўлада ня можа ўтрымацца на гвалце і рэпрэсіях, на судах над палітыкамі і журналістамі. На жаль, гэтая канстатация абвяргаецца вопытам Кубы ды Паўночнай Карэі, дзе рэжымы трываноць дзесяцігодзьдзі. Васіль Уладзімеравіч, як вы ацэньваеце пэрспэктыву?

B.Быкаў: Я толькі магу выказаць маю зайдрасць спадару Дыніку, які так аптымістычна ацэньвае нашую будучыню. На жаль, я ня бачу падставаў для такога роду спадзяваньняў. Пра якую можна гаварыць незалежнасць, калі яе ўжо няма, калі яна ўжо здадзеная? Як можа, дапусытім, презыдэнт Лукашэнка гарантаваць у будучыні незалежнасць, калі ўся ягоная палітыка

скіраваная на ліквідацыю рэштак, эфэмэрных, папяровых рэштак гэтай незалежнасці? Да чаго гэта прывяло, мы ведаем.

Пасля таго, як на пачатку 1990-х гадоў была прынята хоць нейкай, зноў жа, папяровая незалежнасць, съвет пачуў пра Беларусь. Цяпер, я думаю, эўрапейскія краіны ўжо забыліся, што яна існуе, апрач некаторых палітыкаў з АЕСЭ, якія ўвайшлі ў канфлікт зь беларускім рэжымам. І чым далей ідзе час, чым далей Беларусь будзе ў такім няпэўным становішчы, тым менш ад яе захаваеца памяці ў съядомасці Эўропы, і ня толькі Эўропы. Таму я баюся, што праз якіх-небудзь некалыкі гадоў, калі будзе так працаўжацца (а яно будзе так працаўжацца, бо для зьменаў няма абсолютна ніякіх матываў і ніякіх умоваў), тэма Беларусі будзе ў съвеце проста закрытая.

C.Навумчык: Што, на ваш погляд, магло б зъмяніць такое разъвіцьцё падзеяў?

B.Быкаў: Магло бы спыніць толькі рэальнае дасягненне незалежнасці Беларусі. Калі б Беларусь была ме-навіта незалежная, няхай бы яна была бедная, не-разьвітая, адсталая ці слаба разьвітая — але калі б яна мела незалежнасць, усё астатніе прыклалася б. І съвет, і Аб'яднаныя Нацыі, і Эўрапейскі Звяз павярнуліся б тварам да Беларусі, і ёй бы аказалі патрэбную дапамогу, ува ўсіх сэнсах. Тады Беларусь стала бы Беларусью. А пакуль што яна не Беларусь, а яна проста ператвараецца ў чарговую губэрню Рәсей. Хіба не пра гэта съведчыць уся палітыка сучаснага беларускага рэжыму?

C.Навумчык: Васіль Уладзімеравіч прыгадаў эўрапейскі кантэкст. Дзе сёньня Беларусь у параўнанні з суседзямі?

A.Лукашук: Дзевяць гадоў таму Польшча, Літва, Украіна, Латвія, Беларусь мелі эканамічны ўзворень ад-

нолькавы, магчыма, у Беларусі быў і лепшы. Разъвіцьцё інфраструктуры, узровень дэмакраты ў краінах фактычна аднолькавыя. Адзінае адрозненне: узровень нацыянальнай самасвядомасці, узровень беларускасці ў Беларусі. Як вынік, праз дзесяць гадоў аказалася, што гэты адзіны чыннік вызначыў цяперашні проста велізарны разрыў паміж гэтymі краінамі, у першую чаргу адрыў ад Беларусі краінаў Прыбалтыкі, Польшчы, але таксама і Ўкраіны, якая зусім нядаўна заявіла пра змену сваёй замежнай палітыкі і намер далучыцца да НАТО — яна цвёрда становіцца ёўрапейскай краінай, выходзіць з ёўразійскага кантэксту. Адзінае, у чым палігае розніца, — ступень актыўнасці і развітасці беларускасці. Іншымі словамі, уратаванье Беларусі і ў справе незалежнасці, і ў справе эканомікі, і ў справе дэмакраты базуецца, як ні дзіўна, вось толькі на гэтым фактары.

Гэта даволі добра і востра адчувалі на самым пачатку незалежнасці кіраунікі апазыцыі. Зянон Пазняк, Беларускі Народны Фронт «Адраджэнне» беларускасць зрабілі съязгам. Гэта не было зразумета грамадзтвам, гэта часам выклікала адваротныя эфекты, з чаго скрыстаўся Лукашэнка. Але Лукашэнка — пры ўсім ягоным местачковым успрыніяцца съвету, неразуменны міжнароднай палітыкі, неадукаванасці — мае інстынкт да ўлады, і ён ведае, што пагроза яму выходзіць з аднаго толькі кірунку, не з Рәсей, не з Эўропы, а зь беларускага так званага нацыяналізму — які можна назваць патрыятызмам. Адсюль гэты жорсткі, здавалася б, неапраўданы перасьлед беларускай мовы, беларускай літаратуры, беларускіх выдавецтваў, культуры ў цэлым. Но вось гэтая беларускасць — галоўная надзея для Беларусі і галоўная небяспека для яе праціўнікаў.

СЁНЬНЯ ВАСІЛЮ БЫКАВУ СПАЎНЯЕЦЦА 78
ГАДОЎ

19 чэрвеня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Больш за тры гады пісьменык вымушаны жыць за мяжой. Творы Быкава, якія зрабілі бы гонар любой ёўрапейскай літаратуры, улады Беларусі лічаць «непажаданымі». Мы патэлефанавалі Васілю Быкаву ў Нямеччыну.

— Васіль Уладзімеравіч, ваш лёс у вялікай літаратуре пачаўся з цкавання. Пасыля публікацыі ў 1966 годзе ў «Новым мире» А. Твардоўскага аповесці «Мёртвым не баліць» у органе ЦК КПСС газэце «Правда» з'явіўся разгромны артыкул Уладзімера Сейрука, а затым — дзясяткі падобных артыкулаў у газетах рангам ніжэйшых. Вам білі вокны, за вами сачыў КГБ. Але тады частка Саюзу пісьменнікаў Беларусі ўпершыню выступіла супраць тагачасных ідэялагічных схемаў, уступіўшы ў канфлікт з уладамі — яны падпісалі калектыўны ліст у вашую падтрымку. Чаго ня здолелі ўлады зрабіць сорак гадоў таму, зроблена сёньня. Сейрук — адзін з ідэолягіў, а беларускія пісьменнікі паставленыя ў крытычныя ўмовы, калі гаворка ідзе ўжо не пра магчымасць выдавацца, а пра магчымасць выжыць. Ці засталася магчымасць ствараць? Бо можна пісаць у стол... Дык ці можна пісьменнік пісаць у стол?

— Пісьменнік можа ўсё што трэба і чаго ён захоча. Усё ж пакуль літаратурная творчасць ня мае адзнакаў пра мысловай творчасці, гэта індывидуальны працэс, натуральная, што ў гэтым сэнсе пісьменнікі вольныя выбіраць. Але — якая пэрспэктыва? Я думаю, што той працэс, які цяпер адбываецца навогул ва ўсясьветнай культуры, ён нейкім чынам гіпэртрафаваўся ў нашай

нацыянальной культуры, бо нашая нацыянальная культура нішчыцца яшчэ і палітычнымі мэтадамі. Я ня думаю, што пад татальнym націскам масавай культуры, аб'яднаным зь дзяржаўніцкім дэспатызмам, можна было нейкім чынам выстаяць.

Якая тут можа быць пазыцыя нацыянальной культуры і яе дзеячоў? Найперш, я думаю, ня даць панішчыць нашага клясычнага нацыянальнага плёну, здабытага ў ранейшыя часы, у тым ліку і савецкія. Захаваць яго ад панявечання, дыскрымінацыі, а то і фізычнага вынішчэння, спадзеючыся на віртуальнае адраджэнне, што, аднак, дужа сумнеўна. Але ўсё роўна — не саступіць з пазыцыяў праўды і справядлівасці, нават калі ўсе абставіны будуть супраць, памятаючы, што ісьціна за намі. За імі перамога, можа быць. Але за намі ісьціна, якая, як пісаў разумны і сумленны сучасны філёзаф, вышэйшая за ўсё, нават за ачмурэлы народ.

— У сучасным съвеце зъмяніліся сродкі камунікацыі пісьменьnika і чытача — можна абысьціся і без выдаўцства, нават бяз кнігі ў яе клясычным гутэнбэргаўскім разуменіні — ёсьць Інтэрнэт, куды можна выставіць любы тэкст і атрымаць тысячи чытачоў. Альбо — не атрымаць. Ці ўпłyваюць сучасныя тэхналёгіі нейкім чынам на творчы працэс? Ці вам цяпер прасцей пісаць?

— Я думаю, што тэхнічныя сродкі, у тым ліку і ўсіх ветнае сеціва, кепска дастасуюцца да характеристу традыцыйнай культуры. Мабыць, сеціва — добрая рэч у справе інфарматыкі, але «Дон Кіхот» і «Новая зямля» створаныя прымітыўнымі сродкамі. Лазерныя, кампютарныя ды іншыя сродкі выяўлення не стварылі пакуль нічога, што магло б канкуруваць з клясычнымі мадоннамі і антычнымі статуямі, якія ствараліся адно душамі і чуйнымі рукамі мастакоў. Каб у гэтым сэнсе спадзявацца на нейкія посьпехі, патрэбная, відаць, вялікая практика, гістарычны час, а таго часу пакуль што праішло вельмі няшмат. І таму я зусім не захапляюся гэ-

тымі тэхнічнымі сродкамі, у тым ліку Інтэрнэтам. Мой асабісты вопыт адзін: нейкі момант — і ўсё гэта можа быць панішчанае. Такога ня можа быць, не магло быць (амаль што не магло быць) у ранейшыя часы, калі ўсё гэта мела індывідуальныя характеристары і не залежала ад масавай культуры або нават масавай цывілізацыі.

— Нехта з празаікаў, здаецца, Валянцін Катаеў, заўважыў, што мэта літаратуры і навогул мастацтва — «служыць зъмякчэнню пораваў». Но і сапраўды, каб не было Леанарда, Сэрвантэса, Моцартта, чалавецтва засталося бы ў скалах. Аднак цяпер інфарматычныя агенты штодня даносяць звесткі пра такія чалавечыя ўчынкі, на якія нэандэрталец може быць і няздольны. Дык выглядае, што мастацтва, увесь гэты шматтысячагадовы пласт мастацтва — бездапаможны. Што вас прымушае амаль штодня сядзяць за пісъмовы стол? Якія ў вас яшчэ засталіся спадзяваныні — што нехта пачуе і нешта зъменіць?

— Я думаю, што пачуюць, ўсё ж яшчэ пакуль што можна чуць, што пішуць мастакі і ствараюць мастакі. Але рэч нават ня ў гэтым. Нават калі нічога ніхто не пачуе, ўсё роўна наш абавязак, абавязак творцаў — тварыць, памятаючы, што ісьціна за намі. За імі, тымі, хто выступае супраць, — перамога, а за намі — ісьціна. У гэтым сэнсе, я думаю, вельмі важнае даўняе выслоўе расейца Талстога: «Рабіце, што трэба, і хай будзе, што будзе». Вось у гэтым і ёсьць абавязак і, можа быць, апошняе спадзяваныне мастака ў наш час.

**НОВАЕ КІРАЎНІЦТВА ЧАСОПІСАЎ ВЫКІДАЕ
БЫКАВА, БУРАЎКІНА, ТАРАСА, РАЗАНАВА**

19 чэрвень 2002

Валянціна Аксак, Менск

Вячаслаў Дашкевіч у часопісе «Крыніца», які ён толькі што ўзначаліў, будзе друкаваць вершы Алеся Разанава, а Ніна Чайка, новая рэдактарка «Нёману», зьняла іх з чарговага нумару. Усе супрацоўнікі тыднёвіка «Літаратура і мастацтва» хочуць працаваць у сваёй, далучанай да дзяржаўнага гольдангу, газэце, хоць для дзевяці зь іх месцы там ужо не прадугледжаны.

Вядомая з адыёзнай перадачы «Разговор по существу» журналістка Ніна Чайка зь ня меншым, чым на дзяржаўным радыё, імпэтам узялася выкараняць творы вядомых беларускіх літаратараў са старонак часопісу «Нёман». Вось што нам паведаміў адказны сакратар выдання Валянцін Болтач:

— Новы будучы галоўны рэдактар прынесла чарговы нумар. У ім на 90% тое, што калектыў рыхтаваў, выкінutaе, замененae bog ведама чым. Выкінутыя вядомыя пісьменынікі — Быкаў, Бураўкін, Тарас, Разанаў.

Замест твораў гэтых выбітных беларускіх пісьменынікаў старонкі чарговага нумару «Нёману» зоймуць тэксты шавіністычнага расейскага літаратара А.Праханава і ягона беларускага аднадумца Росыцікава. У такой атмасфэры спадар Болтач і бальшыня ягоных калегаў ня бачаць мажлівасцяў далейшае працы ў «Нёмане». Усе супрацоўнікі часопісу атрымалі пісмовыя папярэдкі, што з 1 ліпеня будуць звольненыя з рэдакцыі. Хоць контракты ў многіх зь іх заканчваюцца ў наступным, а ў некаторых — у 2004 годзе. Новага штатнага раскладу ім не абвесьцілі і прапановаў новага пра-

цаўладкаванья не рабілі. Адрозна ад «нёманцаў», супрацоўнікі «Крыніцы» самі падалі заявы на звольненне, хоць новы галоўны рэдактар часопісу Вячаслаў Дашкевіч кажа, што з усімі імі хоча працаваць:

— Па-першае, былі прапановы ўсім заставацца. Хацеў бы, каб усе працавалі, таму што пераменаў вялікіх ня будзе. Крышку будзе больш, магчыма, публіцыстыкі, моладзевы ўхіл будзе акрэслены больш.

Вось што сказаў спадар В.Дашкевіч пра мажлівасці друкавацца ў «Крыніцы» тым аўтарам, творы якіх Ніна Чайка зьняла з чарговага нумару «Нёман»:

— Калі заўтра прынясць свае творы Тарас, Разанаў, буду толькі рады.

Газету «Літаратура і мастацтва» найменей з усіх выданняў закранаюць перамены рэдакцыйна-кадравае палітыкі гольдангу, Алеся Пісъмянкоў па-ранейшаму кіруе тыднёвікам. Але з трываліці супрацоўнікаў рэдакцыі дзевяць пазбавяцца там месца працы. Хоць, як сказаў нам намеснік галоўнага рэдактара Віктар Шніп, заявы ў абноўленую рэдакцыю збіраюцца падаваць усе:

— У часопісах будуць стандартныя рэдакцыі — па дзесяць супрацоўнікаў. А ў нас я ня ведаю, колькі. Мы прапануем дваццаць адну адзінку. Хто застанецца з трываліці — невядома. Заявы на працу будуць падаваць усе.

Віктар Шніп сказаў таксама пра мажліві пераход некаторых супрацоўнікаў часопісаў «Полымя» і «Маладосць» з адной рэдакцыі ў другую ў залежнасці ад сімпатыяў да новапрызначаных галоўных рэдактараў:

— Некаторыя з «Полымя» пойдуть у «Маладосць», некаторыя з «Маладосці» — у «Полымя», «Крыніцу». Туды-сюды, каму які рэдактар падабаецца.

«ЧАЛАВЕК З ЧУЙНАЙ ДУШОЙ»

17 ліпеня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

У Менску памёр Уладзімер Кармілкін – незалежны журналіст, фатограф, які зафіксаваў хроніку апошняга беларускага адраджэння. Усе гэтыя гады Уладзімер Кармілкін быў побач зь Зянонам Пазыняком, Рыгорам Барадуліным, Васілем Быкаўм.

На сувязі Нямеччына, гаворыць Васіль Быкаў:

— Валодзя Кармілкін быў чалавек зь вельмі чуйнай душой, добрым чалавечым сэрцам, гэтая яго чуйная дабрыня і прывяла яго ў свой час у БНФ, зрабіла лепапісцам фронтавіскіх справаў і людзей. Ён дужа любіў іх, спрыяў іхнай справе, якая і для яго стала справай ягона глесу. Ён зрабіў шмат маіх фатаграфіяў, нямала іх апублікавана ў кнігах і газетах, але заўжды ён хацеў яшчэ і больш, быццам прадчуваў, што ягоны век кароткі — карацейшы за справу, якую ён любіў, дзеля якой працаўваў. Ён праводзіў мяне, як я ад'яжджаў у замежжа, падарыў мне «Пагоню» і бел-чырвона-белы сцяжок, зъ якім я не расстаюся гадамі. Ён мяне звязаў з радзімай, з БНФ, і заўжды нагадваў мілага і добрага Валодзю Кармілкіна. Пухам яму зямля.

«ЁН ПРАВОДЗІЎ МЯНЕ Ў ЗАМЕЖЖА»

24 жніўня 2002

Ігар Карней, Менск

Зь перадачы «Партрэт на Свабоду», прысьвеченай Уладзімеру Кармілкіну.

Відэамагнітафон узнаўляе старыя кадры. Кватэра Уладзімера Кармілкіна, засталом Зянон Пазыняк, Юры Хадыка, Уладзімер Пузыня, яшчэ колькі знаёмых твараў. І — сам Кармілкін. Гэта было 15 лютага 1996 году, Уладзімеру Кармілкіну спаўнялася 62 гады. На дні нараджэння співалі песьню-малітву «Магутны Божа».

Голос У.Кармілкіна: Цудоўны гімн, цудоўная мэлёдыя. І дай Бог, каб мы дажылі да дзён шчасльвай нашай незалежнай Беларусі. Тоэ, што Зянон Станіслававіч робіць, тоэ, што Фронт робіць, — гісторыя ніколі не забудзе нашых адраджэнцаў. Але каб патрапіць у гісторыю, патрэбна зрабіць усё, каб наш народ жыў шчасльвіва. А ня так, як жыве цяпер.

Здавалася, што прыхільнасць Кармілкіна да кагосыці была нашмат мацнейшая за прыхільнасць у адказ. Ён вельмі ганарыўся сваім сяброўствам ці проста блізкасцю з людзьмі. А калі гаворка ішла пра такіх асобаў як Зянон Пазыняк ці Васіль Быкаў, ён ня мог перажыць, ня мог дараваць уладам зьдзеку зь фігураў такога маштабу. Кармілкін не саромеўся распавядадзець, як плакаў, калі Быкаў ад'яжджаў — спачатку ў Фінляндыю, а потым у Нямеччыну. Плакаў разам з жонкай Васілем Уладзімеравіча, бо яны ведалі, як цяжка ў сталым веку пачынаць новае жыццё. Не маглі зразумець: чаму краіна, супраць якой колісі ваяваў Быкаў, дae яму прытулак, а родная дзяржава ўсяляк ганьбіць ды гоніць? Вось як згадвае пра гэта сам Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Валодзя Кармілкін валодаў вельмі чуйнай чалавечай душою. Ягоная душа, ейная чуйнасць рабілі дабро дзеля людзей — найперш, вядома, для людзей добрых, чымсыці падобных да яго, але ён жыў у грамадзстве, якое далёкае ад дабрыні... Мяне ён шмат фатаграфаваў сваёй далёка не першакляснай оптыкай. Гэтае оптыкай, дарэчы, ён перараздымай ці ня ўсе акцыі Народнага Фронту. Чытаў мае кнігі, звычайна на но-

вую прасіў зрабіць аўтограф. Праводзіў мяне ў замежжа. Тады асабліва крануў, падараваўшы невялічкі аздоблены ім бел-чырвона-белы сцяжок і «Пагоню». Тыя змайстраваныя ім сымбалі заўсёды са мной. Цяпер яны мне асабліва дарагія, бо ёсьць напамінкам і пра далёнюю Беларусь, і пра незабыўнага нашага Валодзю Кармілкіна.

Чэхія

12 сінегня 2002 — 23 траўня 2003

**«ЛУКАШЭНКА І ДЭМАКРАТЫЯ — СЛОВЫ
НЕСУМЯШЧАЛЬНЫЯ»**

19 лістапада 2002

З прамовы амэрыканскага сэнатара Джона Маккэйна на міжнароднай канфэрэнцыі ў Вашынгтоне.

Дж.Маккэйн: Лукашэнка — апошні пасажыр чаўна савецкіх ідэяў, які патанае ў акіяне гісторыі ад часу, як мужныя людзі з дапамогай зынешняга ціску дамагліся распаду СССР. Знакаміты беларускі пісьменнік Васіль Быкаў заўважыў: «Лукашэнка і дэмакратыя — слова несумяшчальныя». Вобраз свободнай і дэмакратычнай Беларусі, якая не азіраеца на савецкую мінуўшчыну і якая скінула кайданы Лукашэнкавага панаваньня, натхнене беларускіх патрыётаў, чыя маральная адданасць дэмакратычным пераменам пакладзе канец кіраванню апошняга дыктатара Эўропы.

У сънежні сям'я Быкаўых прыяжджае ў Прагу.
У Празе Быкаў працуе над прыпавесцямі, пасьпявав
үнесці некаторыя зьмены ў сумесную з Рыгорам
Барадуліным кнігу «Калі рукающа душы». Піша
прадмову да кнігі супрацоўніка Радыё Свабода Сяргея
Абламейкі «EGOізмы». У сакавіку 2003 году ён
сустракаецца са старшынёй Рады БНР Івонкай
Сурвіллай і ўдзельнічае ва ўрачыстай акадэмії ў гонар
85-х угодкаў БНР.

У пачатку сакавіка ў лісьце да Зянона Пазьняка ў
Варшаву Быкаў піша: «Забалела ўнутры, Лукашук адвёз
мяне ў клінічны цэнтар, пачаліся тыдні
абсьледаваньняў, у выніку якіх — пэрспектыва апэрацыі
і хіміятэрапіі, бо ёсьць падазрэньне на анкалягічны
працэс. А мне перад тым трэба зьездзіць у Менск,
палагодзіць пэўныя справы з сынамі... Ды па��уль не
магу, бо на наступным тыдні — кансылюм, які штось
вырашыць...»

Кансылюм запатрабаваў апэрацыі, якая і была
зробленая 27 сакавіка. У шпіталі Быкаў слухае Свабоду,
а пасля выпіскі ўдзельнічае ў некаторых перадачах.

8 траўня адзначае Дзень Перамогі разам з
супрацоўнікамі Свабоды, 9 траўня ўдзельнічае ў
афіцыйнай цырымоніі на Альшанскіх могілках, дзе
пахаваныя савецкія салдаты.

У Менск Васіль Уладзімеравіч і Ірына Міхайлайна
вылятаюць 23 траўня, маючы на 6 чэрвеня зваротны
білет у Прагу. Васіль Уладзімеравіч просіць
супрацоўнікаў радыё не паведамляць пра ягоную
паездку ў Беларусь. 4 чэрвеня Быкаў дае апошніе
інтэрвю Свабодзе, якое заканчваецца словамі: «Трэба
змагацца за родную мову». 9 чэрвеня Васіль
Уладзімеравіча шпіталізуюць у анкалягічны цэнтар у
Бараўлянах пад Менскам.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ БУДЗЕ ЖЫЦЬ У ЧЭХII

12 сінежня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Апошнія тыдні Чэхія выразна акрэсліла сваё стаўленьне да Беларусі й паказала, каго тут не чакаюць, а каго рады вітаць. Летась у верасьні прэзыдэнт Чэхіі прымалі Васіль Быкаў ӯ Праскім Градзе. Цяпер Вацлаў Гавэл адзначае, што «даць Васілю Быкаў і ягонай жонцы магчымасць жыць у Чэхіі — гэта ня толькі наш абавязак, гэта вялікі гонар для дзяржавы».

Ад сёнянія Васіль Быкаў будзе стала жыць у Чэскай Рэспубліцы. Пісьменніку і ягонай жонцы далі бесцэрміновы від на жыхарства. Мы запытаўся ӯ Васіля Ўладзімеравіча, зь якімі пачуцьцямі ён прыехаў у Прагу:

— У Чэхію я прабіўся кружным шляхам, празь іншыя землі й народы — таксама неблагія, зь вялікай культурай і найлепшымі памкненнямі ӯ сучаснай палітыцы Эўропы. Але заўжды чэхі мне здаваліся найлепшымі з усіх эўрапейцаў. І ня толькі тому, што славяне, што культурна звязаныя з беларускім народам і беларускай гісторыяй, але і тому, што чэхі як ніхто засвядчылі ў гісторыі сваю прыхільнасць да дэмакратыі. Найлепшы эўрапейскі прэзыдэнт — гэта чэскі прэзыдэнт Вацлаў Гавэл. Я даўно марыў прыехаць у Чэхію, і цяпер мае мары зъдзейсніліся. Ну, а астатніе пакажа час.

У ранейшых сваіх інтэрвю Быкаў казаў, што пакуль ня бачыць магчымасці жыць у цяперашній Беларусі. Цкаваньне Васіля Быкаў некаторымі набліжанымі да кіраўніка Беларусі асобамі парашунальнае з тым, што было ӯ 1960-я гады, пра гэта В.Быкаў напісаў у сваіх успамінах, якія нядаўна ўпершыню прагучалі на хвалях

Свабоды. Неўзабаве ўспаміны выйдуць у Менску асобнай кнігай у прыватным выдавецтве.

— Кніга выдаецца ӯ Беларусі, у адным незалежным выдавецтве. Я думаю, што там яе рэдагаваньне і ўесь працэс паліграфічны праходзяць даволі паспяхова, і я думаю, што недзе пры канцы году, можа быць, на пачатку наступнага, кніга зьявіцца ӯ кнігарнях.

Васіль Быкаў ня любіць казаць пра тое, што завецца «творчымі плянамі», але я ўсё ж папрасіў крыху пра іх распавесці:

— Ёсьць і начатае, і тут з'явіліся ӯ мяне іншыя задумкі. Магчыма, трошкі адпачну і адышу ад клопатаў, звязаных з пераездам, і пачну працаўцаць, так я спадзяюся. Гэта будзе, можа, нешта звязанае з Чэхіяй, альбо нешта не да канца выпрацаванае, што звязана ӯ мяне зь Нямеччынай.

Статус Быкаў і ягонай жонкі ӯ Чэхіі — не палітычны прытулак. Яны застаюцца грамадзянамі Беларусі й пlynуть наведваць радзіму.

«ПАЭЗІЯ СЯРГЕЯ ГРАХОЎСКАГА БУДЗЕ ЖЫЦЬ У БЕЛАРУСКАЙ ДУХОЎНАСЦІ»

12 сінежня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Памёр паэт Сяргей Грахоўскі.

В.Быкаў: Сяргей Грахоўскі — адзін з апошніх магіканяў беларускай літаратуры, якім дасталося ӯ жыцьці, як нікому з пазнейшых пакаленіяў беларускіх пісьменнікаў. Можна толькі зъдзіўляцца, як гэты паэт-беларус вытрымаў столькі ӯ жыцьці і не згубіў ні гра-

мадзянскага гарту, ні паэтычнай узынёсласьці. Не зважаючи на ўзрост, хваробы і палітычную калатнечу, ён пісаў усё жыцьцё. Як рэдка хто зъ ягоных братоў па няшчасьці, ён напісаў таксама ў прозе пра свае нягоды, і гэта будзе ў падмурку вялікай нацыянальнай праўды пра час і пра беларусаў у гэтым часе. Драматычны лёс Сяргея Грахоўскага скончыўся, але я думаю, што яго творы, яго паэзія яшчэ будуць жыць у беларускай духоўнасьці.

**«ПАМЯЦЬ ДЛЯ БАЛЬШАВІКОЎ — ЖАХ,
ЗЛАЧЫНСТВА І КРАМОЛА»**

23 сінежня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Перадача транслявалася ў Палац мастацтва ў Менску, дзе прэзентавалі книгу «Дарога праз Курапаты». У книгу, прысьвечаную абароне Курапатаў, увайшли эпартажы з Курапатаў, якія гучалі штодня ў нашым эфіры з каstryчніка 2001 году да ліпеня 2002-га. Уесь гэты час некалькі дзясяткаў чалавек спрабавалі ўратаваць урочышча ад будаванай праўз яго кальцавой дарогі.

Пра Курапаты даведаўся ўесь сьвет пасля таго, як у 1988 годзе ў газэце «Літаратура і мастацтва» быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгальёва «Курапаты — дарога съмерці». Гэты артыкул абудзіў новую хвалю нацыянальнага адраджэння. Як потым прыгадваў Зянон Пазняк, такая публікацыя нават у той «перабудовачны» час была б немагчымая, калі б не дапамога і прадмова народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Сённяня Васіль Быкаў з Прагі звязаўся да ўсіх абаронцаў Курапатаў:

— Шаноўныя абаронцы Курапатаў, праўды і справядлівасці! Бальшавікі маюць вялізную практыку закатваць пад асфальт ня толькі непажаданых асобаў, але і хаваць у зямлі цэлыя пласты нашай пакутнай гісторыі. Адэватных сродкаў супрацьстаяння іхнаму гвалту дэмакратыя ня мае — апроч хіба памяці. Памяць для бальшавікоў — жах, злачынства і крамола, бо гэта заўжды памяць пра іхныя злачынствы ды іхныя ахвяры. Але ў маладых людзей Беларусі съвежы разум і добрая памяць, і яны ім ня здраджваюць. Што ж да Курапатаў, дык вы іх зъбераглі цягам завейных месяцаў, празь съюжу і тэрор праваразбуральных ды іншых органаў. Вы абаранілі, можа, самы жахлівы краёчак нашай гісторыі — памяць пра зло і крывавыя злачынствы, што чыніліся супраць нацыі. Натуральна, тое было няпроста, але менавіта ў тae ўпартай непадлегласці — надзея на вольную Беларусь, яе дзяржаўнасць і духоўнае адраджэнне занядбанай нацыі, лёс якой надышоў да вырашальнай мяжы. Беларусь будзе ўпэўненая, што яшчэ шмат чаго добрага і герайчнага зьдзейсніць для яе наша мілая беларуская моладзь!

**РЫГОР БАРАДУЛІН: «БЫКАВУ НА КУБЕ ПАКАЗАЛІ
СТУКАЧА»**

23 сінежня 2002

Міхась Скобла, Менск

Зь перадачы «Вольная студыя» — гутарка з паэтам Рыгорам Барадуліным.

— Рыгор Іванавіч, вы адзін зъ наймногіх беларускіх пісьменнікаў, хто пабываў на гэтак званым Востраве Свабоды. Нядаўна па тэлебачаныні *Ігар Лучанок* захоп-

лена расказай, як ён съяваў «Подмосковные вечера»
Фіделю Кастро. А вы яму вершаў не чыталі?

— Не, я ня быў дапушчаны да гэткіх высокіх парогаў.
Гэта толькі для Лучанка... Дарэчы, мне прыгадваеца
адна даўняя эпіграма:

Однажды я купил щенка,
но говорит мне Лукаш:
купи пластинку Луценка —
она обляет лучше!

Але гэта так, да слова. А калі я зъбіраўся на Кубу, ад-
туль вярнуўся Васіль Быкаў. І ён мне кажа — няма чаго
табе туды ездзіць. Аказалася, што, па-першае, там
вельмі горача, а па-другое, Васілю, як дарагому гось-
цю, паказалі кубінскую школу юных разведчыкаў і
падвялі да яго хлопчыка, які лепиш за ўсіх піша даносы!

«КАМУНІСТЫЧНАЯ ПСЫХАЛЁГІЯ СТАІЦЬ НА ШЛЯХУ ДЭМАКРАТЫЗАЦЫІ ДЫ СПАЗНАНЬЯ ІСЫЦІНЫ»

24 сінежня 2002

Аксана Пляленська, Прага

Інтэрв’ю Васіля Быкава Ўкраінскай службе Радыё
Свобода.

— Вы шмат пішаце пра вайну. Ці засвоілі яе ўрокі грамадзянне Ўкраіны, Беларусі, Расеі — краінаў, якія най-
больш пацярпелі ад яе наступстваў?

— Мяркую, што ўрокі не засвоеныя. Прычына ў тым,
што ад самага пачатку савецкая ўлада і савецкі рэжым
зрабілі ўсё дзеля таго, каб гэтыя ўрокі накіраваць у
іншае рэчышча, каб найгaloўнейшыя ўрокі засталіся не-

засвоеныя. Савецкая ўлада жадала, каб засвоіліся толькі зручныя для яе ўрокі, тыя, што яе задавальняюць. На-
прыклад, урок пра тое, што перамога ў вайне была зда-
бытая дзякуючы кіроўнай ролі кампарты і майстэрст-
ву палкаводца Іосіфа Сталіна. Усё іншае заставалася па-
за межамі съядомасьці нашага народу.

— А ня позна было бы сёньня вярнуцца да тых урокай?

— Мяркую, што ўжо позна. Я гэта так бачу. І гэта нату-
ральна. Тая вайна ўжо адышла ў далёкае мінулае. Ця-
пер жыцьцё на першы плян высунула зусім іншыя праб-
лемы, магчыма, нават ня менш цяжкія, чым была тая
мінулая вайна. Таму я лічу, што час страчаны, а тое, што
страчана ў часе, ужо не адновіцца.

— Камуністычнаму рэжыму ўдалося ў значнай ступені
зруйнаваць веру людзей у асноўныя чалавечыя ка-
стоўнасьці, маю на ўвазе грамадзянай былога Савецкага
Саюзу. Нават калі мы гаворым аб праве на праўду ці
звычайную чалавечую прыстойнасць. Як вы лічыце, ці
ўдасца адрадзіць гэтыя каствоўнасьці, аднавіць веру ў
чалавечыя ідэалы?

— Хочацца верыць, што гэта будзе адраджана. Тым бо-
лей, што і міжнародная супольнасць ставіць гэткія ж
мэты. Але супрацьдзеяньне гэтым працэсам таксама
вялікае. Нягледзячы на цвердзяньні, што камуністычны
рэжым на постсавецкай прасторы зьнішчаны, ка-
муністычная псыхалёгія застаецца. І ня толькі ў ася-
родзізві кіроўнай эліты, але і ў масавай съядомасьці.
Гэта камуністычная псыхалёгія стаіць на шляху дэма-
кратызацыі, спазнаньня ісцін як пра мінуўшчыну, так
і пра цяперашні час — і таксама, мабыць, і пра будучы-
ню. На шляху аднаўлення, спасціжэння ісцін і
нацыянальных ідэалаў паўстае і эканамічны крызыс, які
ня хоча пакідаць нашых мясцінай. Да гэтага дадаецца і
крызыс на Захадзе, хаця і не такіх вялікіх маштабаў.
Усё гэта ўскладняе нашым народам шлях да прагрэсу.

— Спадар Быкаў, чаму дэмакратычныя працэсы ў нашых краінах, ва Ўкраіне і ў Беларусі, прасоўваюцца так марудна?

— Думаю, што рэч у нашай мэнтальнасыці, у нацыянальнай мэнтальнасыці, якая ня можа альбо ня хоча (а хутчэй усё разам) пазбаўляцца ад свайго камуністычнага мінулага. Камуністычнай ідэйнасьці і камуністычнай мэнтальнасыці вялікім цяжарам душаць нашыя народы. Гэтаму таксама спрыяе эканамічны вэрхал. Таму цяжка сказаць, калі нашыя народы пазбавяцца ланцугоў камуністычнасыці.

— Спадар Быкаў, якую пэрспэктыву маюць маладыя беларусы? Што можа даць ім дзяржава?

— Лічу, што маладым беларусам дзяржава дае толькі вельмі шмат пропаганды, прычым пропаганды наймахровейшай, пропаганды аджылага, і больш — нічога. Што ж да тых здабыткаў, якія найбольш патрэбныя маладым, дэмакратычных здабыткаў, нашыя рэжымы, як Украінскі, гэтак і беларускі, маладзі могуць даць вельмі мала. Таму маладзь шукае сама, таму яна мітусіцца, і ня толькі ў сваёй краіне, а ідзе на Захад, у Амэрыку. Яна шукае свайго месца, спрыяльных умоваў для самараскрыцца, самаідэнтыфікацыі. Гэта вельмі дрэнна, бо гэта адбываецца замест таго, каб у сваёй хаце, на сваёй бацькаўшчыне ствараць будучыню.

— І да гэтага можна дадаць: паводле некаторых звес-
так, адзін мільён украінскіх грамадзянаў працуе на За-
хадзе. Гэта вялікая страта для Украіны, таму што най-
перш гэта — маладзь.

— Канечнэ, гэта вялікая страта. Але гэта не віна маладзі, а яе бяды. Малады чалавек, як і ўсялякі іншы, мае права (і гэтае права зафіксаванае ва ўсіх міжнародных дэкларацыях) на годнае жыцьцё ва ўласнай краіне. Звычайна ўмовы для такога жыцьця ёсьць. У нас жа, як я

ўжо казаў, такіх умоваў няма. Таму маладзь шукае месца, дзе такія магчымасыці ёсьць. І высьвятляеца, што такія ўмовы ёсьць на Захадзе, і няма іх на бацькаўшчыне.

— Якую вы бачыце пэрспэктыву для Беларусі, для беларускай дзяржавы?

— Беларуская пэрспэктыва дужа змрочная. Яна такая сумная, што, напэўна, такой яшчэ не было ніколі ў яе гісторыі. Хаця хмароў заўсёды было дастаткова, хмары навогул ніколі не сыходзілі зь беларускага краівіду. Але ўсё ж пры канцы XX стагодзьдзя ў беларуское агенцыя зазірнула сонца. Мы спадзяваліся, што надышоў сьвітанак, што гэта — пачатак новага дня. Ды той дзень быў дужа кароткі. Цяпер на нашым даляглядзе так званая інтэграцыя, якая ёсьць ні чым іншым як аншлюсам Расеі ў дачыненіні да заходняй маленъкай краіны.

— На вашую думку, ці можа быць рэальнаясацю саюз трох славянскіх дзяржаваў?

— Я ня веру ў такі саюз, такі саюз немагчымы. Сённяня ні ў Эўропе, ні ў сьвеце ня можа адбыцца інтэграцыі ў сэнсе расавага ці нават нацыянальнага аб'яднання. Гэта ўсё ўчораши дзень. Цяпер Эўропа і съвет аўтадноўваюцца паводле зусім іншых крытэраў. На жаль, гэтыя дэмакратычныя крытэрыі застаюцца па-за нацыянальнай съядомасцю нашых краінаў.

— Вы маеце на ўвазе аб'яднанне новай Эўропы ў ме-
жах Эўрапейскага Звязу?

— Так, менавіта гэта я і маю на ўвазе.

— І ўсё ж як вы мяркуеце, ці могуць Украіна і Беларусь быць членамі Эўрапейскага Звязу?

— Такія магчымасыці, на мой погляд, цяпер вельмі маленъкія як ва Украіне, так і ў Беларусі. Гэтыя краіны павінны працаваць у кірунку стварэння такіх магчы-

масьцяў і перадумоваў. І калі не цяпер, дык гадоў праз дзесяць ці хаця бы праз дваццаць павінна быць надзея ўвайсьці ў ёўрапейскі дом. Калі такой спадзянкі ня будзе, дык лёс нашых краінаў вельмі сумны.

— *Спадар Быкаў, і каб не завяршаць так пэсымістычна сёньня, бо набліжаюца калядныя сьвяты, чаго б вы пажадалі грамадзянам Украіны?*

— Мне заўсёды — напэўна, яшчэ з маладых гадоў, баліць душа за Ўкраіну. І я бы вельмі жадаў, каб украінскі народ дажыў да радаснага дня, хай ён і не надыдзе для ўсіх адразу. Но я лічу, што ўкраінскі народ съветлай і радаснай будучыні заслугоўвае. Я жадаю, каб гэтая радасная будучыня надышла як найхутчэй.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ АБВЯРГАЕ ІНФАРМАЦЫЮ
РАСЕЙСКИХ СМИ**

26 сінежня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Некаторыя расейскія сродкі масавай інфармацыі (напрыклад, газета «Ізвестія») у калядныя дні распаўсюдзілі інфармацыю, што Васіль Быкаў нібыта папрасіў у Чэхіі палітычнага прытулку. Крыху раней агенцтва «Інтерфакс» разважала, ці атрымае Быкаў чэскае грамадзянства — хаця Быкаў ніколі не казаў пра такі намер.

З гэтай нагоды Васіль Быкаў перадаў у Беларускую службу Радыё Свабода наступную заяву: «У сувязі зь відавочна тэндэнцыйнымі паведамленынямі некаторых расейскіх СМИ, у прыватнасці, газеты «Ізвестія», з выпадку майго пераезду ў Прагу хачу заявіць, што я не прасіў у чэскага ўраду або прэзыдэнта Вацлава Гаўла

палітычнага прытулку і ня меў намеру атрымаць такі. Мая просьба заключалася ў прадастаўленыні мне і май жонцы права на больш-менш працяглае пражыванье ў Чэхіі, неабходнае для літаратурнай працы і лячэння як хроніку-лёгачніку. Такое права я і атрымаў у сінезні 2002 году — сапраўды, пры спрыяльныні прэзыдэнта Чэскай Рэспублікі. Спраба некаторых СМИ ператварыць гэты факт, увогуле звычайны для цеперашніх часоў, у палітычную акцыю ёсьць, на мой погляд, зусім правакацыйнай і вартай асуджэння».

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ЖАДАЕ ЎБАЧЫЦЬ У 2003 ГОДЗЕ
БЕЛАРУСЬ СВАБОДНАЙ**

1 студзеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

— Васіль Уладзімеравіч, у 2002 годзе на хваліх Свабоды прагучалі вашыя мэмуары, дзе вы ўпершыню распавялі пра сваё дзяцінства і юнацтва. Якія ў вас засталіся ўспаміны пра съяткованыне Новага года?

— Калі гаварыць пра дзяцінства, дык надараецца на памяці такі выпадак, калі недзе пры канцы 1930-х гадоў, а, можа, і ў сярэдзіне, была ўпершыню дазволеная елка на Новы год. Не на Каляды, канечнэ, а менавіта на Новы год. Я памятаю, як у школе была ўладкаваная гэтая елка, наверсе былі нейкія цацкі, якія зрабілі школьнікі, а таксама некалькі цукерак. Цукеркі паслья вельмі ка-роцен'кай імпрэзы раздаваў настаўнік, і мне дасталася адна цукерчына з гэтай елкі. Самае съветлае, што ўспамінаецца ад таго часу.

— Вы ўжо ня першы год на чужыніе. Як сустракаюць Новы год у Фінляндый і ў Нямеччыне?

— Своеасаблівия, канечне, у Фінляндыі Новы год і Каляды — гэта, натуральна, вызначаеца паўночнай спэцыфікай. Вялікае ўбранства елак, усіх вокнаў. Ва ўсіх вокнах — рознакаляровыя выявы птушак, малюнкі, Дзед Мароз, выдатна аформленыя вітрыны, вялікая ўрачыстасць у цэнтры гарадоў. Трэба сказаць, што на Захадзе Новы год ідзе за Калядамі, таму ўсё гэта зылівешца ў адну вялікую радасную ўрачыстасць, у якой шмат ад хрысьціянскага, але і нямала ад паганскага.

— *Васіль Уладзімеравіч, чаго б вы пажадалі сабе і слухачам Свабоды ў Новым годзе?*

— Ну, сабе заўсёды жадаеш самага лепшага, але што да сябе, дык гэта менш за ўсё збываецца. Слухачам Свабоды я жадаю найболей, ад усёй душы — убачыць свабоднай Беларусь у новым 2003 годзе.

«ПРЫКЛАД ГАЎЛА ГРЭЎ, ПОЎНІЎ СЭРЦА НАДЗЕЙІ»

15 студзеня 2003

Алена Ціхановіч, Прага

Паўнамоцтвы цяперашняга прэзыдэнта Чэхіі Вацлава Гаўла заканчваюцца 2 лютага. Сёньня, разывітваючыся з заканадаўцамі, Гавэл выступіў у Гішпанскай залі Праскага Граду.

В.Гавэл: Я рабіў тое, што ўмеў. Нешта, магчыма, мне ўдалося, нешта — не. Так ці інакш, гэта не мая задача — сваю дзейнасць ацэніваць. Тоё ёсьць і будзе справай грамадзкасці, палітыкаў, журналістаў і, вядома, палітолягі і гісторыкаў.

Права ацэнкі В.Гавэл пакінуў іншым. Паводле аднаго з выказваньняў чэскага прэзыдэнта, галоўнай сваёй заслугай ён лічыць тое, што працэс дэмакратызацыі ў Чэхіі ўжо незваротны. У часе ягонага прэзыдэнтства адбыўся мірны разыход Чэхаславаччыны, самастойная Чэхія стала сябром НАТО і атрымала запрашэнне стаць сябром Эўрапейскага Звязу. Апошняя тыдні над рэзыдэнцыяй чэскага прэзыдэнта ўвечары запальвалася нэонавае ружовае сэрца. Постаць дысыдэнта, які стаў прэзыдэнтам, пісьменьніка і філёзафа, які спрабаваў прыўнесыці ў палітыку маральныя прынцыпы, зрабіла яго сапраўднай палітычнай зоркай. Гаворыць Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Цяпер ужо ўсім зразумела, што гады прэзыдэнта Вацлава Гаўла сталі эпохай ня толькі ў гісторыі Чэхіі, але ў нейкай меры і ўсёй Эўропы ці нават усясьветнай супольнасці. На прыкладзе Гаўла съвет убачыў ня так часта ў гісторіі ажыццяўляны пастыялі — мару антыка Платона пра тое, каб філёзафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філёзафамі. Гавэл — і філёзаф, і дэмакрат, што вельмі важна ў наш супярэчлівы блытаны век. Я, быўшы ў Бэрліне, паслаў яму ліст з просьбай знайсьці магчымасць прыняць у Карлаў універсітэт маладых беларусаў, якія за палітыку, за апазыцыйнасць да нялюдзкай улады былі выкінутыя зь беларускіх універсітэтаў, — тым самым узнавіць даўнюю традыцыю Масарыкавай рэспублікі. Празь нейкі час тое было зроблена. Цяпер шмат беларускай моладзі вучыцца ў Празе, яны, можа, і ня ведаюць, каму найперш трэба сказаць беларуска-чэскае «дзякую».

У майм лёссе Вацлаў Гавэл таксама значыў нямала: даў мне гасцінны прытулак у Чэхіі, а яшчэ раней зь ягонай ініцыятывы мы спаткаліся ў ягонай рэзыдэнцыі, дзе прэзыдэнт дужа цікавіўся лёсам Беларусі. На жаль, я ня мог нічым усыцешыць прэзыдэнта і палітыка, філёзафа і гуманіста-пісьменьніка. Лёс Беларусі быў звык-

ла чорны, бы эгіпецкая ноч. Тое дужа непакоіла Гаўла, які сам у свой час прайшоў доўгую ноч прыгнёту і дысыдэнцтва, ды ўрэшце дасяг сонца свабоды і дэмакратыі. Ягоны прыклад греў, поўніў сэрца надзеяй. Мілае сэрцайка чэскага презыдэнта, калі яно і сыдзе з прэзыдэнцкага даху, будзе доўга гарэць дабром і надзеяй у сэрцы ня толькі чэхаў, але і іншых народаў съвету, і беларусаў найперш. Дзякую вам, вялікі чэх Гавэл, за тое, што вы нарадзіліся на гэтай зямлі.

«РАСЕЯ РЫХТУЕЦЦА НАС ПРАГЛЫНУЦЬ»

29 с т у д з е н я 2 0 0 3

Ацаніць пэрспэктывы расейскай палітыкі адносна Беларусі папрасіў Васіль Быкаў чэскі тыднёвік «Respekt». На думку пісьменыніка, менавіта ад Расеі залежыць будучыня Беларусі, у tym ліку і лёс беларускай незалежнасці.

Васіль Быкаў мяркуе, што намеры Расеі съведчаць пра пляны паглынання Беларусі праз нейкага роду аншлюс. Беларусь і Ўкраіна патрэбныя Расеі як свайго роду буфэр перад Захадам. Што да саюзнікаў Расеі ў съвеце, то, на думку пісьменыніка, амэрыканскага презыдэнта Дж.Буша аб'яднала з прэзыдэнтам У.Пуціным антытэрарыстычная палітыка. «У гэтым не было б нічога дрэннага, але баюся, — кажа Быкаў, — што Пуцін пад гэтай маркай паспрабуе вырашиць і некаторыя ўласныя мэты, якія ад стратэгічных намераў Буша значна адрозніваюцца». На пытаньне карэспандэнткі выдання «Respekt» пра ўласныя пляны Васіль Быкаў адказаў, што хоча дапісаць у Празе свае ўспаміны, пачатыя яшчэ ў Нямеччыне.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ ДАЎ ІНТЕРВІЮ РАСЕЙСКАЙ ГАЗЭЦЕ «ИЗВЕСТИЯ»

3 лютага 2 0 0 3

На сайце газеты «Известия» зявілася інтэрвію, якое Васіль Быкаў даў у Празе спэцыяльному карэспандэнту газеты Аляксандру Архангельскаму. В.Быкаў выказаўся пра некаторыя эпізоды найноўшай гісторыі Беларусі і магчымую пэрспектыву краіны.

«На выбары 1994 году і Шушкевіч і Пазьняк ішлі з цудоўнымі ідэямі. Гэта былі ідэі адраджэння Беларусі. А Лукашэнка прамаўляў проста, як Ленін у 1917 годзе: запусцім прамысловасць, пасадзім злодзеяў. Электарату патрэбныя не ідэі, яму патрэбныя цёплія батарэі. Такая палітычная культура народу. Быць пэсымістам прыстойнаму чалавеку не пасуе. Але што зрабіць — я пэсыміст. Ня бачу нічога съветлага для Беларусі ў будучыні. Вось Шушкевіч, якога я вельмі паважаю, думае, што калі Расея анексуе Беларусь, дык на вельмі кароткі час. А я ўпзунены, што калі мы страцім у блізкім часе незалежнасць, дык назаўсёды зынікнем як дзяржава з мапы съвету», — заяўіў Васіль Быкаў у інтэрвіу газэце «Известия». Пісьменынік не пагадзіўся з прапанаванай журналістам ацэнкай беларуска-расейскай інтэграцыі як аб'яднання, настойваючы на фармулёўцы «паглынанье»: «Я даўно назіраю, з другой паловы 1990-х, што Беларусь шмат у чым ёсьць палітычнай лябараторыяй Расеі. ...Па вялікім рахунку, у выпадку інтэграцыі Расея атрымае магутную ін'екцыю — антыдэмакратычную, дыктатарскую, кагбісцкую».

Закрануў Васіль Быкаў і проблемы культуры: «Цяпер ідзе разгром нацыянальнай культуры. Беларускую мову, і без таго пераўтвораную ў помесь, у трасянку, улады канчаткова перасталі падтрымліваць і проста сказалі, што яна ім не патрэбная. Не было б таго, было б што

другое — роля нацыянальнай культуры загадам перадаецца правінцыйнаму варыянту маскульту, усім гэтым «Славянскім базарам». Я чалавек культуры, і мне ўрэшце напляваць на эканоміку, якая ў імпэрскіх умовах ніколі не развівается. Ніколі. Але мне шкада культуры — і расейскай, і беларускай, маёй культуры. І мне шкада эўрапейскай культуры, старэнкай, спарахнелай, але ўсё ж выдатнай культуры, якая ня вытрымае націску глябалізацыі. І здасца на міласць маскульту».

«ПРАБЛЕМА Ў ПІРАЦТВЕ, НЕ Ў ЧЫТАНЬНІ»

27 лютага 2003

Аляксей Знаткевіч, Прага

Зъ перадачы «Беларускі дыялёг на Інтэрнэце».

У Інтэрнэце можна знайсці літаратурныя творы, аўтары якіх не давалі на гэта згоды. Як беларускія пісьменнікі ставяцца да таго, што нехта будзе раздрукоўваць іхныя творы з Інтэрнэту, замест каб купляць кніжкі?

Вось меркаваныне Васіля Быкаў:

— Калі чалавек ня будзе перавыдаваць, калі толькі для чытаньня — калі ласка. Праблема ў пірацтве, не ў чытаньні. Цяпер вельмі шмат ідзе такога роду ініцыятываў, калі па-пірацку выдаюць і таемна прадаюць без узделу, бязь ведама аўтара. Гэта, канечнэ, кепска.

«СПАТРЭБІЛАСЯ ПРАЛІЦЬ МОРА КРЫВІ, КАБ ЧАЛАВЕЦТВА ЎЦЯМІЛА, ШТО ЗАБІВАЦЬ — КЕПСКА»

5 сакавіка 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Зъ перадачы да 50-годзьдзя съмерці І.Сталіна.

Васіль Быкаў разважае пра фэномэн таталітарызму:

— Цікава, што ў пэўнай часткі масавай съядомасці Сталін і сталінізм звязываюцца пераважна з прагай «парадку». Лічыцца, што цяпер «парадку» няма, а тады ён быў. Сталінізм, аднак, зьява цалкам антыгуманская, антыхрысьціянская, антычалавечая. І толькі духоўныя мутанты могуць цяпер да таго імкнуцца. Натуральна, што тое імкненне гістарычна беспэрспэктыўнае — нахват у камуністычным съвеце паслья Сталіна, Мао Цзэ Дуна, Пол Пота, Кім Ір Сэна сыстэма цалкам збанкрывіла і датлявае хіба ў лічацкай ідэалёгіі і практицы рознага роду экстрэмізму. Спатрэбілася праліць мора крыві, каб чалавецтва ўцяміла, што забіваць — кепска, нават у самых зманлівых мэтах, што чалавек — боскае стварэнье і мае права жыць, незалежна ад грамадзкага ладу і самых звыродлівых ідэяў ягоных правадыроў. І нават у стане бязладзьдзя. Бо лад, парадак, якімі спэкулююць, вельмі часта абарочваюцца пагібеллю мільёнаў, а зманлівия ідэі гэткія ж недасяжныя, як і раней, хоць і працягваюць вабіць цёмных і бедных.

— Васіль Уладзімеравіч, а ці можаце вы прыгадаць той дзень у сакавіку 1953 году, калі паведамілі, што памёр Сталін?

— Я тады служыў у войску на Сахаліне, быў на заняцках, былі клясныя ў нас заняткі. І, памятаю, расчыніліся дзверы, і нехта паклікаў нашага кіраўніка падпал-

коўніка Емяльянова. Ён вельмі хутка прыйшоў, з такім посным тварам, і аб'явіў... Не, съярша падняў усіх афіцэраў, якія там былі, пасъля аб'явіў, што здарылася вялікае няшчасьце, памёр вялікі правадыр, і так далей. Ну, канечне, афіцэры ўсталі, моўчкі паставялі й далей селі. І працягвалі заняткі. Ніхто ня плакаў, як гэта часам было ў Маскве, ніхто не закатваў ніякай гістэрыкі. Вельмі спакойна да гэтага аднесліся. Я, напрыклад, тады толькі падумаў, стоячы ў гэтую хвіліну маўчання, што, можа, цяпер што-небудзь зъменіцца ў краіне. Зъянілася, канечне, шмат што.

СЛОВА ВАСІЛЯ БЫКАВА ДА ЎСЕБЕЛАРУСКАГА СХОДУ ІНТЭЛІГЕНЦЫИ

14 сакавіка 2003

Дзякуючы магчымасыці, ласкова прадастаўленай Радыё Свабода, маю намер непасрэдна зъвярнуцца да шаноўнага сходу.

Калі гаварыць коратка і канкрэтна, дык варта зазначыць, што перад намі, як заўжды, паўстаюць два практичныя пытанні: хто вінаваты і што нам рабіць? Зрэшты, на першае пытанніе адказ быццам бы зноўдзены, і проблема, такім чынам, напалову зънятая, засталася другая яе палова. Але ў гэтай другой сабралася столькі складанасыцяў, што яны складаюць болей за палову, ці ня ўсе самыя праклятых проблемы засяродзіліся ў драконавым чэрэве тae паловы. Сапраўды, рабіць што? Што — ня ў сэнсе пустапарожняга дыскутавання ці шызафрэнічнай гістэрыкі пустазвонаў. Не ў майстэрскай імітацыі чыннасці прафесійных дэмакратаў ці нямоглых на справу палітыкаў. А ў сэнсе практичнай прагматыкі, якая была б здольная на пэўныя рацыянал-

ны вынік. Найперш — вынік у галіне свабоды і незалежнасці.

І тут узынікае пытанніе: а ці сумяшчальныя між сабой тыя пастуляты — свабода і незалежнасць? Принята лічыць, што так. Толькі свабода, у тым ліку і свабода выбару, можа даць незалежнасць, а незалежнасць забяспечыць свабоду. Але на практыцы мы ўбачылі, што тое — не зусім так, што ў той формуле яўна бракуе рацыянальнаага сэнсу. Бо калі б ён там быў, дык быў бы вынік. А ў нас выніку — нуль. Дык што ж нам рабіць? Мяніаць тактыку змагання? Але тактыка мае межы, і ўся яна, бадай, вычарпаная. Мяніаць кіраўніцтва? Але якое на якое? Ці ня здарыцца так, што на месца кепскага старога прыйдзе яшчэ горшыя новае? Рэвізаваць нашу старую нацыянальную ідзю, але ў якіх кшталтах? Можа, мяніцца самім (калі мець на ўвазе нашу нацыянальную эліту), але як і куды? Намагацца зъяніць мэнталітэт электарату? Але тое ці ў нашай сіле? Калі таго мэнталітэту не зъянілі стагодзьдзі яго падняволынага існавання, ці магчыма тое за дзясятак гадоў тыраніі? Кажуць, што калі нацыі ня склалася за сто гадоў, дык яе ўжо не складзеца ніколі. Ну а калі мы самі ў гэтым сэнсе ня надта ўдалыя, тады якое маральнае права мы маем патрабаваць зъменаў ад іншых? Хоць бы і ад тae субстанцыі, якую мы глыбакадумна называем электаратам?

Скроў пытанні і праблемы. А як вядома з Гэгеля, найбольшая праблема ўзынікае зусім не з канфлікту правага з няправым, а менавіта з канфлікту правага з правым. Ужо зразумела, што нашае шаноўнае грамадзтва няздолынае развязаць тых заклітых праблемаў, іх прыйдзеца развязаць ягонай эліце. Правай і левай. Нацыянальной і дэмакратычнай. Радыкальнай і ліберальнай. З таго вынікае першая перадумова — аб'яднаныне.

Досьвед паказаў, што мы занадта слабыя, каб дзейнічаць паасобку, каб доўга вагацца, выбіраць і перабіраць, з

кожнае нагоды круціць носам. Тым болей самаеднічаць, цягнуць да «халоднай вайны» ва ўласным стане. Ня можам таго дазволіць сабе, бо інакш нас хутка ня стане. Ні правых, ні левых. Ні пэсымістаў, ні аптымістаў. Ні праведнікаў, ні вінаватых. Ужо відавочна, што съвет ізде зусім не туды, куды яго скіроўваюць нашыя ўладары. Хоць бы Садам ці Лукашэнка. Ці нават Пуцін. Съвет павярнуў у кірунку Буша. Але і ў тым кірунку месца для нас сумнёунае. Бо мы іншыя — занадта падлеглыя і талерантныя, з надта прыкметным бракам нацыянальнага эгаізму. А там — панаванье вялікай і магутнай сілы, якая, на жаль, не заўсёды ёсьць праўдай і справядлівасцю. Хоць у шмат якіх выпадках менавіта так. Але съвет зъменлівы, гісторыя парадаксальная, нават ужо Бог у ёй не гарант. Што там можа наша зыняверная, здушаная эліта і яе клясычны спакутаваны «цёмыны крот», цяпер эфэмэрна званы электаратам. Горш за ўсё тое, што час бясплённа мінае, а нашыя праблемы — ні зь месца. Дык што ж нам рабіць? Давайце раіща.

БЕЛАРУСЫ ЧЭХII АДЗНАЧЫЛІ 85-ГОДЗЬДЗЕ БНР

24 сакавіка 2003

Галіна Прыгара, Прага

У суботу беларусы, якія жывуць у Чэхii, сабраліся ў Люстроной залі ў будынку старажытнага Клемэнтынуму, які лічыцца адным з найпрыгажэйшых архітэктурных комплексаў Прагі. Менавіта тут, у гэтай залі, у 1923 годзе заснавальнік Беларускай Народнай Рэспублікі, якія апынуліся ў эміграцыі, адзначалі 5-годзьдзе ўтварэння БНР.

Сёлетні ўрачысты сход, прысьвечаны 85-м угодкам БНР, распачаў намесьнік старшыні Рады БНР Сяргей Навумчык. Ён зачытаў прывітаныні ад Згуртаванья

беларусаў Вялікабрытаніі, ад беларускіх арганізацыяў з Канады і Аўстраліі. Свае віншаваныні даслаў адзін зь лідэраў беларускай дыяспары ў Францыі Лявон Шыманец, а таксама ўсясьветна вядомы навуковец Барыс Кіт, які жыве ў Нямеччыне. Многія асяродкі беларускага замежжа запрасілі на съяткаванье старшыню Рады БНР Івонку Сурвіллу, але яна абраала менавіта Прагу.

У сваім прывітальным слове да беларусаў Прагі Івонка Сурвілла заклікала ўсіх беларусаў съвету аў'яднацца дзеля бацькаўшчыны. Віталі беларусаў у Празе пісьменнік Валянцін Тарас, дэпутат Пухавіцкага раённага савету Алеś Міхалевіч, старшыня суполкі беларусаў у Чэхii «Скарына» Ганна Сурмач. Прадстаўнік чэскага фонду «Чалавек у нядолі» Любаш Вэсэлы ў сваім звароце да беларусаў Прагі павіншаваў ўсіх са съятам і пажадаў, каб наступныя ўгодкі БНР, альбо хоць бы 90-я ўгодкі, беларусы адзначалі ўжо ў вольнай Беларусі. На ўрачыстай акадэміі ў Празе выступіў Васіль Быкаў, які сёлета ўзначальвае Ўсебеларускі камітэт съяткаванья ўгодкаў БНР:

— Дарагія беларусы, шаноўныя нашы госьці! 85 гадоў таму ў слотны й шэры дзянёк на зачыне вясны беларусы зьдзейснілі цуд. Не, яны не панішчылі ворагаў, ня вызвалілі краіны, не дамагліся свабоды, але яны запалілі кволую съвечку надзеі. Пры яе сціплым съяўле яны, як маглі, і змагаліся з бальшавіцкай навалай, з фашыстоўскай акупацыяй, з распаччу і паняверкай, што за стагодзьдзі ўкараниліся ў гаротным народзе. Мы ўсьцешаныя, што гэтая съвечачка гарыць і дасюль, і хоць яе зыркі агенчык слаба съвеціць, часам капціць і ня грэе, але ён дае спадзеў шмат якім пакаленьням беларусаў на съяўло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю — тое, без чаго ў гэтым драпежным съвеце нікому няма і ня будзе жыцця. Дык няхай яна гарыць, нашая кволая спадзяянка, якую мы песыцім і тулім, ашчаджаем і бе-

ражэм, як найлепшыя зь беларусаў яе бераглі да нас з думкай: а раптам яна ўспыхне сонечным звязынем, калі надарыцца спрыяльны для таго час. Бо калі ня будзе таго, хай сабе слабога агенчыку, ня ўспыхне нічога. І для нас настане вечная ноч. Але мы ня хочам вечнай ночы, мы — божае стварэнье, людзі, і мы маем права на боскую долю. Памажы нам, Гасподзь! Жыве Беларусь!

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПЕРАНЁС АПЭРАЦЫЮ. ПАКУЛЬ
УСЁ ДОБРА**

28 сакавіка 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

У чацьвер 27 сакавіка Васілю Быкову зрабілі апэрацыю. Да нас ідуць запыты пра стан здароўя пісьменніка, якому сёлета спаўняеца 79 гадоў.

Васіль Уладзімеравіч прывітаў нас зь Сяргеем Навумчыкам моцным поціскам рукі. Ён пакуль у рэанімацыі, але ўжо сядзеў, выглядае няблага, вельмі съветлы твар, ясныя очы, добрая рэакцыя. Апэрацыя, у выніку якой была выдаленая частка кішечніка, прайшла паспяхова, лекары, якія Быковым апякуюцца, гаварылі нам, што ён мае моцны арганізм. В.Быкаў правядзэ ў шпіталі каля тыдня. Пасля, калі ўсё будзе добра, — рэабілітация і амбуляторнае лячэнне. Аднак пра перспектывы лекары пакуль не гатовыя гаварыць больш канкрэтна. Сытуацыя няпростая. Побач з пісьменнікам пастаянна жонка Ірына Міхайлёнка.

Настрой у самога Быкова неблагі. Распытваў нас пра навіны ў съвеце — крыху пагаварылі пра вайну ў Іраку, пра падзеі ў Беларусі. Васіль Уладзімеравіч зь цікавасцю даведаўся пра намер стварыць Раду беларускай

інтэлігэнцыі, сярод сяброў якой называлі і яго прозвішча. Наступны этап лячэння ён пакуль мяркуюе праходзіць у Празе, заплянаваная раней паездка ў Беларусь адкладаецца. Заўтра, дарэчы, вясельле ўнука Быкова, і ён папрасіў паслаць ад яго імя тэлеграму маладым.

У Менску гэтымі днямі павінна выйсці кніга быкаўскіх успамінаў «Доўгая дарога дадому», якая ўпершыню прагучала на хвалях Свабоды мінулай восеньню. Васіль Уладзімеравіч прасіў перадаць яму асобнік, калі Ѹтуды будзе ехаць зь Менску. Яшчэ перад шпіталем ён прасіў, калі прыйдзэм у адведкі, прыносіць яму што-небудзь для чытання, але пакуль лекары не дазволілі яму чытаць — трэба берагчы сілы. Васіль Быкаў прасіў перадаць прывітаныне супрацоўнікам і слухачам Свабоды. Беларуская служба Радыё Свабода ад імя слухачоў жадае Васілю Уладзімеравічу добра газдоўся. Спадзяёмся неўзабаве зноў пабачыць яго ў нашай студыі.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПАКІНУЎ РЭАНІМАЦЫЮ, АЛЕ
ПАКУЛЬ ЗАСТАЕЦЦА Ў ШПІТАЛІ**

31 сакавіка 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Разам з Аляксандрам Лукашуком мы наведалі Васіля Уладзімеравіча ўжо не ў рэанімацыі, а ў звычайнай палаце, дзе значна менш мэдычных апаратаў, затое ёсьць тэлевізар. Праўда, не асабліва яго Васіль Уладзімеравіч і глядзіць, затое пастаянна слухае перадачы Радыё Свабода.

Разам з Васілем Уладзімеравічам увесь час знаходзіцца ягоная жонка Ірына Міхайлёнка, а за паўгадзіны да нас быў віцэ-прэзыдэнт Беларускага ПЭН-Цэнтра Ва-

лянцін Тарас, які гасыцюе ў Празе. Лекары лічаць, што калі ўсё будзе добра, то выпісаць са шпіталю Васіля Быкаву могуць ужо праз тыдзень. Аднак разумела, што на гэтым лячэныне ня скончыцца, відаць, заплянаваную паездку ў Менск давядзеца яшчэ адкладыці. Сёння ж Васілю Уладзімеравічу ў шпіталь перадалі дзіве ягоныя кнігі. Першая — кніга ўспамінаў «Доўгая дарога дадому», якую надрукавала менскае незалежнае выдавецтва «Кніга» накладам 2000 асобнікаў; другая — кніга публіцыстыкі «Крыжовы шлях» («Хрестна дорога»), выйшла ў Кіеве ў дзяржаўным выдавецтве «Веселка» накладам 1000 асобнікаў.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ ВЫЙШАЎ СА ШПІТАЛЮ

10 красавіка 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў выпісаны з праскага шпіталю, дзе ў канцы сакавіка яму зрабілі апэрацыю.

У шпіталі Васіль Уладзімеравіч знаходзіўся два тыдні. Тут яго штодня наведвалі жонка Ірына Міхайлаўна, знаёмыя, ён атрымліваў інфармацыю пра падзеі ў съвєце і ў Беларусі — у тым ліку і зь передачаў Радыё Свабода, якія ён слухае рэгулярна. Вось што сказаў Васіль Уладзімеравіч у першыя гадзіны пасыля выпіскі:

— Чэскі шпіталь, у якім я быў, гэта па сучасных мерках палац здароўя, але які бы ён ні быў цудоўны — на волі лепши.

Пасыляпэрацыйную рэабілітацыю Васіль Быкаў будзе праходзіць амбуляторна ў Празе. Васіль Уладзімеравіч пацвердзіў, што наведае Беларусь пры першай магчымасці.

«АПОШНЯЕ СЛОВА БЫЛО ЗА ГАЛОЎНЫМ РЭДАКТАРАМ»

30 красавіка 2003

Сяргей Абламейка, Прага

Часопіс «Маладосць» адзначае сваё 50-годзьдзе.

В.Быкаў: Уся мая ранейшая творчасць — можна сказаць, ранняя творчасць — звязаная з «Маладосцю». Хаця я ўжо тады ня быў надта малады, тым ня менш, я там друкаваў усе свае першыя аповесы, у тым ліку і аповесы «адыёзныя», якія такімі на той час былі прызнаныя. Гэта было няпроста і нялёгка. Але посыпех ім забясьпечваў найперш выдатны галоўны рэдактар «Маладосці», выдатны беларускі паэт і грамадзянін Пімен Емяльянавіч Панчанка. Зы ім у мяне з самага пачатку склаліся вельмі прыязныя дачыненьні ўжо таму, што ён разумеў літаратуру, як рэдка які рэдактар тагачасных часопісаў. І гэта быў чалавек, які ўсё ж такі літаратуру, мастацтва ставіў вышэй за палітыку. На той час гэта была, канечнэ, навіна. Ён друкаваў усё, што я прыносіў, хаця наступствы былі розныя. І тады — ня тое што цяпер, галоўны рэдактар ня мог самахоць надрукаваць які-небудзь твор, патрэбнае было рагашэнне рэдкалегіі, а рэдкалегія складалася вядома зь якіх асобаў, у тым ліку і з членамі ЦК камсамолу. Гэта былі аблеркаваныні, былі вялікія прэтэнзіі. Але ўсё ж такі апошнія слова было за галоўным рэдактарам. І я таму вельмі ўдзячны найперш Панчанку за яго ўдзел у май лёсে літаратурным.

Пасыля былі яшчэ розныя рэдактары, у тым ліку добрыя рэдактары «Маладосці», пры якіх я друкаваўся — праўда, ня так часта. Ну, напрыклад, мой сябра Генадзь Бураўкін, які таксама спрыяў таму, што я пісаў, і іншыя. Цяпер, вядома, гэты часопіс набыў новых гаспадароў; відаць, набудзе новы твар і новы зьмест. І ўсё ж у час-

50-годзьдзя я хацеў бы павіншаваць часопіс зь яго выдатным юбілеем. Ён нешта значыў, і я думаю, нямала значыў у гісторыі беларускай літаратуры.

«ІСЬЦІ Ў ДУХУ ТРАДЫЦЫЙНАГА БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕНЬНЯ»

7 траўня 2003

Алесь Пяткевіч, Прага

Адказ Васіля Быкава на апытаўне часопісу «ARCHE» — ці добра ўчынілі адраджэнцы канца 1980-х, зрабіўши выбар на карысць тарашкевіцы?

— Даўно было відавочна, што беларуская мова, апроч зьнешніяй пагрозы, перажывае ўнутраны крызис — як наступства русіфікацыі, саветызацыі, бюрократызацыі — катастрофічнае зъмяншэнне моўна-нацыянальнай ідэнтычнасці. Наркамаўскі правапіс 1933 году, а затым і выданьне акадэмічных працаў пад рэдакцыяй акадэміка-паслухмянца Крапівы ўсё набліжалі мову да апошняй мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, ня маючы магчымасці паўплываць на гэты катастрафічны працэс, зъянрнуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але бяда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была ня надта прыстасаваная, а праз 50–60 гадоў, вернутая да жыцьця ў іншы гістарычны пэрыяд, у многіх адносінах стала анахронічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта — раптоўны пераход з канца XX стагодзьдзя ў стан, уласцівы мове на пачатку стагодзьдзя. Як на маю думку, дык трэба было б туго апэрацюю рабіць болей ашчадна, выбарачна, ці што. З улікам выдатнага і адмоўнага, што было ў Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконіць правапіс мяккага знаку і «я» перад

націскам, а пасля ісьці паступова, а галоўнае, у духу традыцыйнага беларускага маўленьня. І вядома ж, з улікам агульнапрызнанай асновы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якую заклалі Янка Купала і Якуб Колас. Раптоўны, за адзін раз, зварот да тарашкевіцы не апраўданы і дэструктыўны. Ён болей пабурый, чым стварыў. Цяпер мы маем становішча, калі бальшыня беларусаў усіх узростаў проста аказаліся непісьменныя, бо ня ведаюць, як пісаць і як мовіць. Улады адступацца ад наркамаўкі ня хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць тарашкевіцы ня могуць. Народ і будзе ўсё больш зъяўтца да расейскай мовы, дзе існуе шматгадовы моўны «парадак», па якім гэтак сумуе народ.

«АМЭРЫКА ПАВОДЗІЦЬ СЯБЕ ВЫСАКАРОДНА І Ү ГІСТАРЫЧНЫХ АСПЭКТАХ ПРАВІЛЬНА»

7 траўня 2003

Юры Дракахруст, Прага

Інтэрвю Васіля Быкава для перадачы «Праскі акцэнт».

— При канцы 1980-х — на пачатку 1990-х гадоў ваш сябар Алесь Адамовіч стаяў на пазыцыі пасъядоўнага пацыфізму, паводле якога любая вайна — абсолютнае зло. На ваш погляд, якім было бы стаўленье Адамовіча да цяперашняй ірацкай вайны? Ці пацыфізм састарэў?

— Адамовіч жыў у сваім часе, а час мяненца. Гістарычны час — таксама. Успомніце, што Адамовіч, яго грамадзкая дзейнасць, літаратурная прыпадалі на пэрыяд зусім іншы. Гэта быў пэрыяд супрацьстаянья дзівіюх антаганістычных систэм съвету. Гэтае супрацьстаянне пагражала ні чым іншым, як закончыць

навогул жыцьцё на Зямлі. Вечная зіма была, так скажаць, не за гарамі. І Адамовіч адзін зь нешматлікіх, хто вельмі адчуваў гэтую небясьпеку. Небясьпека была жахлівая, яна прывяла чалавецтва, людзкую супольнасць да магчымасці вялізной катастрофы, і таму Адамовіч выказваў усе магчымыя аргумэнты супраць гэтага ядзерна-ракетнага шаленства. І адным з такіх аргумэнтаў для яго быў пацыфізм як іdealёгія. Тады гэта было вельмі разумна, вельмі своечасова і правільна. Ну, а што да нашага часу, дык мы ж бачым, што тут многае зъмянілася, я думаю, каб Адамовіч жыў цяпер, ягоныя погляды таксама зъмяніліся б на гэты конт. Гэта безумоўна, бо ён быў чалавек разумны, рацыянальны і разумеў свой абязянак як пісьменьніка і грамадзяніна.

— Наступнае пытаньне якраз пра цяперашнюю сітуацыю, пра вайну ў Іраку. Амерыканска-брытанскую аперацыю шмат крытыкуюць — і ня толькі пракамуністычныя колы ці палітыкі кісталту Аляксандра Лукашэнкі. Ці трэба ўтамоўваць злачынца, выходзячы за межы права? Як далёка можна выходзіць за гэтыя межы? Ці — заставацца ў гэтых межах, пакідаючы гэтага злачынца беспакараным? Тут ня толькі палітычнае, але і чалавече пытаньне: калі нехта выходзіць за межы правілаў — дык як далёка ён можа зайсьці?

— Права — гэта адносная реч. Мы, як вядома, жылі і абыходзіліся шмат дзесяцігодзьдзяў бяз рымскага права, у нас былі і бізантыйскія законы. Я думаю, што ў дадзеным выпадку права ні пры чым. Права ўсё ж усталёўваюць людзі, а ёсьць рэчы, якія пераўзыходзяць чалавечы вопыт — гістарычныя нават вопыт. Адна з такіх рэчаў — барацьба са злом. Гэта, канечно, хрысьціянская, біблейская тэма, я думаю, і ў іншых рэлігіях гэта канцепцыя існуе і будзе існаваць. Таму што калі не супрацьстаяць злу, то зло панішчыць жыцьцё на Зямлі, гэта ж вельмі натуральна. Таму ў гэтым сэнсе нашае звыклае права, усталяванае ў tym ліку і Арганізацый Аб'ядна-

ных Нацыяў, нейкім чынам трэба перагледзець. Каб яго перагледзець, зноў жа, у ААН няма палітычнай волі. Гэта воля знайшлася толькі ў адной краіне — ну, адносна ў адной краіне, галоўнай краіне — апрышчы дэмакратыі, у Злучаных Штатах Амерыкі.

І гэта выдатна, што Амерыка не пачала хавацца за ўстанаўленынімі гэтага права, а зрабіла адпаведна здаровому сэнсу. І яе пазыцыя ў адносінах ня толькі Іраку. Амерыка праявіла сябе ў гэтым сэнсе яшчэ з часу другой усясьветнай вайны. Як вядома, фашыстоўская Нямеччына напала не на Амерыку, а напала на эўрапейскія краіны. І Амерыка за акіянам магла б выдатна адседзецца, карыстаючыся рознымі міжнароднымі абмежаванынімі й пагадненынімі, як гэта рабіла спробу яшчэ да Чэрчыля Англія. Але яна ўступіла ў барацьбу, ахваравала жыцьцямі сваіх грамадзянаў і дамаглася перамогі, у tym ліку і для нас. Гэта вельмі важна. Ну а пасьля былі Карэя, Віетнам (у Віетнаме, праўда, гэта не ўдалося, але, я думаю, быў зроблены Амерыкай урок), пасьля Афганістан, пасьля Югаславія.

Калі б Амерыка глядзела на нейкія ў гэтым сэнсе абмежаваныні, дык югаславы б зь іх этнічнай варажнечай даўно б парэзалі адзін аднаго. Амерыка разам з НАТО тады зъвярнуліся да скрайняй меры. Гэта мера скрайняя, яна не была прынятая ўсімі, нават у Эўропе. Усе гаварылі пра «агрэсію», пра «забойства няявіных старыкоў, жанчын і дзяцей», як гэта гаворыцца ў такіх выпадках. Але, мабыць, бяз гэтага не абысьціся, пры кожнай хірургічнай аперацыі трэба страціць частку крыва. Але я б сказаў, што ўключна і да вайны ў Пэрсідзкай затоцы, і вайны ў Іраку, Амерыка паводзіць сябе вельмі высакародна і ў гістарычных аспектах правільна і абургунтавана.

— Васіль Уладзімеравіч, хтосьці з французаў сказаў, што д'ябал пачынаецца зь пены на губах анёла. Вы ня лічыце, што з Амерыкай гэткае можа адбыцца?

— Не, я не лічу, што гэта можа адбыцца з Амэрыкай. У Амэрыцы ёсьць традыцыі дэмакратыі — гэтыя традыцыі сягаюць далёка, на два стагодзьдзі, калі яшчэ ў той жа Рasei ня чулі нават гэтага слова. І гэтая традыцыя падтрымліваецца пасълядоўна, і гэта вельмі добра.

— Пропаную вярнуцца да нашых беларускіх рэаліяў. Напярэдадні Дня Перамогі Аляксандар Лукашэнка сказаў, што ў савецкага народу спрабуюць адабраць перамогу, пачаў абвінавачваць Амэрыку, Захад. Калі забыцца, што Лукашэнка робіць гэта ў карысцільных палітычных мэтах, эксплюатуючы тэму перамогі, ці лічыце вы, што ў беларусаў і расейцаў адабралі перамогу? І хто адабраў — Захад, лёс, час?

— Так, я лічу, што перамогу сапраўды адабралі. І ў беларусаў, і ў расейцаў, і ня толькі. Але гэтае адбіраныне адбылося адразу пасъля перамогі. І адабраў яе ні хто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў — «вялікі» Сталін. Кожныя пераможцы разьлічваюць нешта здаўшыць у выніку перамогі, асабліва пасъля такай крывавай вайны, і гэта было правільна, заканамерна. Але што ў выніку яны атрымалі — што атрымалі народы Савецкага Саюзу? Зноў жа тую камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час як народы Эўропы — і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы — сапраўды скрысталіся гэтай перамогай. У тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа, з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амэрыкі быў вылучаны плян Маршала, які ўзыняў Эўропу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Эўропа абавязаная і дасоль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага пляну. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасъляваеннае аднаўленыне, адбудову зноў жа ўзваліў на плечы свайго народа. І гэтым увергнуў яго ў неймаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ ў выніку нашай гэтай перамогі былі заняволеныя краіны так званай «народнай дэмакратыі», усходнезўрапейскія краіны. І гэтая нашая перамога

яшчэ на паўстагодзьдзя затрымала іх натуральнае гісторычнае разьвіццё ў кірунку прагрэсу. З гэтага правалу яны яшчэ дагэтуль ня могуць выбрацца, мы гэта бачым на прыкладзе нашай Усходній Эўропы. Але яны робяць спробы, усё ж даволі пасъпховыя, ізноў жа пры падтрымцы міжнароднай супольнасці — Эўропы і найперш Амэрыкі. А Беларусь стаіць убаку, таму што Беларусі зноў жа марыцца пра ракеты, апрача якіх яна ня бачыць іншага выйсця з той крызы, у якую яна трапіла ў апошнія дзесяцігодзьдзе.

— Васіль Уладзімеравіч, апошняе — гістарычнае вытанчынне. Расейскія эксперыты прадказвалі, што пасъля падзеньня рэжыму Хусэйна ў Іраку пачнеца партызанская барацьба. Прайшоў месяц — нават аддаленых праіснаваній партызанкі ў Іраку няма. Як не было яе ў 1945 годзе, хоць Гебэльс на пачатку 1945 году спрабаваў стварыць часткі «вэрвольф», якраз партызанаў. Чаму ў Беларусі ў 1940-я гады, падчас другой усісветнай вайны, была даволі моцная партызанка, а вось ні ў Нямеччыне ў 1945-м, ні ў Іраку ў 2003-м партызанкі няма?

— Наконт беларускай партызанкі яшчэ ня ўсё сказана, яшчэ тут трэба разьбірацца і гісторыкам, і мастакам, і літаратарам. Тут ня ўсё так проста, як гэта зафіксавана ў нашай афіцыйнай гісторыяграфіі. Адрозненіні ёсьць, скажам, паміж партызанкай у Беларусі і ва Ўкраіне, партызанкай у Прыбалтыцы. Чаму так? Ну, розная была і партызанка. Што ж да Іраку, дык мы бачым, што вайна, якую — я не хацеў бы называць гэта вайною, маю на ўвазе, Амэрыкі супраць Іраку, супраць ірацкага рэжыму. Гэта хутчэй паліцыйная акцыя, якая мела за мету не клясычныя мэты імпэрыялістычнай вайны — захоп тэрыторыяў, усталяваныне сваіх парадкаў і эксплюатацыю, а проста зьмену рэжыму. Зьмену рэжыму дыктатарскага, крывавага, жахлівага рэжыму ў кірунку дэмократыі.

Дык вось, іракцы таксама недурнія людзі. Яны ўба-

чылі, якія гэта «захопнікі», якімі выстаўлялі некаторыя сілы, у тым ліку і ў Рәсей, амэрыканскіх салдатаў, і згледзелі, што няма ніякіх падставаў і сэнсу супраціўляцца і абараняць гэты жахлівы, крывавы рэжым Садама Хуссэйна. Таму там і ня будзе. Таму не было, відаць, гэтай партызанкі і ў Нямеччыне. Таму што немцы зразумелі ўрэшце, што такое фашизм. Яны пабылі дванаццаць гадоў у яго тлуме, і ўрэшце ім далі ўрок, які яны засвоілі. Што ж да беларусаў, дык яны, апрача ўсяго іншага, аказаліся вельмі кепскімі вучнямі гісторыі. Яны шмат чаго не засвоілі дагэтуль. І гэта, зразумела, вялікі жаль.

23 траўня 2003 году Васіль Быкаў разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай вылецелі ў Менск, маочы зваротны білет у Прагу на 6 чэрвеня. На просьбу Быкава Радыё Свабода не паведамляла пра ягонае занходжанье ў Менску.

**«БАРАЦЬБА ЛІЦЭІСТАЎ, ВЫКЛАДЧЫКАЎ ПАВІННА
МЕЦЬ ПЛЁН»**

4 чэрвень 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Народны пісьменнік Беларусі В.Быкаў сочыць за падзеямі вакол Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, які быў зачынены з волі ўладаў.

Вось як В.Быкаў пракаментаваў ситуацыю для Радыё Свабода:

— Тоё, што робіцца зь беларускім ліцэем апошнія гады, увогуле зразумела і зьяўляеца складовай часткай агульнай палітыкі адносна нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі гэты ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі гадоў таму, дык толькі таму, што адклалі гэтую

апэрацыю, каб яе расцягнуць. Мабыць, каб не рабіць шуму. Але я думаю, што барацьба ліцэістаў, выкладчыкаў усё ж павінна прынесыці нейкі плён. І таму ўсімі даступнымі способамі трэба змагацца за родную мову.

Гэта было апошняе інтэрв'ю Васіля Быкава. Празь некалькі дзён яго паклалі ў анкалягічны шпіталь у Бараўлянах пад Менскам.

ВАСІЛЮ БЫКАВУ — 79 ГАДОЎ

19 чэрвень 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Васілю Быкаву спаўніеца 79 гадоў. Сваёй творчасцю пісьменнік здабыў ганаровае месца на алімпе сучаснай літаратуры, а ягоная грамадзянская пазыцыя замацавала за ім права звацца сумленнем беларускай нацыі.

Паэт Генадзь Бураўкін у часе свайго рэдактарства ў часопісе «Маладосць» быў адным зь нешматлікіх рэдактараў, якія адважваліся друкаваць Быкава і не баяліся наступстваў.

Г.Бураўкін: Калі гаворыш пра блізкіх сяброў, заўсёды баісьцца высокіх словаў. Але як бязь іх абыдзесьця, калі гаворка ідзе пра Васіля Быкава, шаноўнага Васіля Ўладзімеравіча, мілага, добрага Васіля. Ён ня проста выдатная зяява ў айчыннай літаратуре, ён — знакавая постаць у нашай літаратуре. Бо пасля яго тэмама Вялікай Айчыннай вайны, тэма беларуская і сваімі традыцыйнымі адзнакамі, і ўнёскам ва ўсясьветную, эўрапейскую вяенную тэмую, загучала зусім па-іншаму — і сілай праўды, і сілай таленту. Ён — знакавая постаць і ў

нашай гісторыі, у сёньняшнім, на жаль, ня лепшым дні нашай бацькаўшчыны. Ён ніколі не зьбіраўся быць палітыкам, больш за тое, я гэта добра ведаю, ён ніколі не любіў палітыкі. Але стаў сумленьнем нацыі ў лёсавызначальныя гады маладой сувэрэннай Беларусі. Гады нашага нацыянальнага абуджэння, нашага нацыянальнага адраджэння. І аказалася, што, можа быць, нават было нечакана для тых, хто ня надта добра ведаў Васіля-чалавека, Васіля-аналітыку, Васіля-філёзафа, што ён умее мысліць глыбока і шырока і вельмі добра адчувае настрой народу, вельмі дакладна фармулюе задачы дзяржавы. Шкада, што, як мне здаецца, вельмі многія землякі да гэтага часу так і не пачулі яго, і са сваёй абыякавасці ці з наіўнасці не прыслушаліся да яго.

Для мяне ж Васіль Быкаў яшчэ і блізкі сябра, надзвычай, надзіва добры, чулы і сардэчны зямляк. Дзе б ён ні быў, чым бы ні быў заняты, ён ні разу не забыўся павіншаваць з днём нараджэння, пацікавіцца сямейнымі справамі. Я ўжо не кажу пра творчыя задумкі, пра нейкія публікацыі, пра новыя кніжкі. І яшчэ, я ў гэтым пераканаўся ня так даўно, я гэта адчуваў, нават ня сумніваўся ў гэтым, але — пераканаўся, што ён вельмі мужны чалавек. Бо калі да яго прыйшла цяжкая хвароба, тое, як ён усё гэта пераносіў і пераносіць, тое, які ён трывушчы, па-сляянску, па-вясковаму, па-беларуску, які ён мудры ў дачыненых да сваіх нейкіх слабасцяў, гэта было для мяне горкай, але сладкай харастыстыкай Васіля.

Вельмі важна, што ён з намі, у гэты наш нялёгкі беларускі час. Вельмі важна, што яго хвалююць тыя праблемы, якія хвалююць нас. І вельмі здорава, што мы ўсе — ня толькі сябры, але і ягоныя няпрыяцелі, скажам так, афіцыйныя асобы, азіраемся (некта пра гэта прызнаецца, некта не прызнаецца, але азіраемся) на Васіля Быкаву, на ягоную думку, на ягонае адчуванье, на ягоны талент, на ягонае права судзіць і час, і людзей, і тое,

што мы з вамі перажываем. Сёньня дата дастаткова сур'ёзная, хаяць і някруглая — 79 гадоў, мне вельмі-вельмі хochaцца, каб яшчэ доўга-доўга мы маглі азірацца на Васіля Ўладзімеравіча Быкаву, і каб ён яшчэ доўга-доўга быў з намі, і сваёй мудрасцю, сваім працтвам, сваім талентам дапамагаў, падказваў нашай мілай, нашай сладкай бацькаўшчыне, над якою яшчэ і сёньня вісіць вельмі многа чорных хмараў.

Адзін з самых даўніх сяброў Васіля Быкава — паэт Рыгор Барадулін. Некалькі гадоў таму выйшла кніжка паэтычных лістоў Барадуліна да Быкава ў Хэльсынкі — з малюнкамі Быкава (да вайны пісьменьнік вучыўся ў Віцебскай мастацкай вучэльні). Цяпер рыхтуецца новая кніга — лісты Барадуліна ў Прагу і быкаўскія прыпавесці. Гаворыць Рыгор Барадулін:

Р.Барадулін: Савецкая ўлада выпрабоўвала ўсе сродкі, каб зламаць волю Быкава, каб зрабіць прыручанахатнім небакрылага. Ішлі ў ход мэтады дазволеныя і недазволеные, усіх не пералічыць. Камсамольцы білі вокны... І сапраўды, як у габрэйскім досьціпе: калі б Бог жыў на Зямлі, людзі выбілі б яму шыбы. Вэтэраны вайны і партыі пісалі даносы, публіковалі пратэсты, засыпалі бруднымі лістамі. Не дапамаглі ні правакацыі, ні пагрозы, ні высокія ўзнагароды, ні адказныя тытулы. Тытул у Васіля Быкава — і ён адзін, і ён ад Бога — сумленны пісьменьнік. І да гэтага часу ратуе Васіль Быкаў ад беспрацоўя армію падслушачоў, вынюхачоў, паклённікаў, верных учоращняму дню. Нездарма аднойчы ўсьміхнүўся апостал: «Чаму пра мінулае мы мала ведаем? Бо даносчыкаў мала было, і яны былі непісьменныя». Васіль і да гэтага часу корміць гэтую армію стукачоў, і мне парой здаецца, хто болей любіў Васіля — ці чытачы, ці слухачы? Нават такія радкі мне прыйшлі ў галаву:

Заўсёды Быкава любілі стукачы,
І як маглі яго aberагалі.

Бо зарабляць даваў на добрыя харчы
І падвышаць яжоўскія рэгаліі.

Прыгадваеца, як некалі на 60-годзьдзе Васіля Быкава ўжо падупалы здароўем Уладзімер Каараткевіч паслья тосту перадаў юбіляру невялічкі гарэльеф з выяваю льва, і голасам, што пачынаў слабець, амаль пракрычаў: «Рыкай, акі леў!» Васіль ня рыкае, акі леў — Васіль гаворыць спакойна і ўпэўнена, бо праўды ня трэба кричаць, яе трэба гаварыць спакойна.

Васіль Быкаў жыве і жыць будзе ў сумленыні і ў душы беларусаў. І многа яму год здароўя — сто гадоў, сто гадоў, сто гадоў!

Рыгор Барадулін сябруе з Васілем Быкавым амаль паўстагодзьдзя. Асабістае ж знаёмства Быкава з усясьветна вядомым навукоўцам Барысам Кітом налічвае некалькі гадоў — з таго часу, калі пісьменнік жыў у Франкфурце. Сёлета ў сакавіку Барыс Кіт наведаў Быкава і ягоную жонку Ірыну Міхайлаўну ў Франкфурце, а цяпер віншует сябра з днём нараджэння:

B.Kit: Здаўна я чую пра Быкава, што ён зьяўляеца адным з найвялікшых пісьменнікаў Беларусі. Але пазнаёміўся зь ім толькі тут, у Франкфурце-на-Майне, калі ён прыехаў на часовае жыхарства ў Нямеччыну. Чытаючы ягоныя кнігі, можна яго парашаць з таксама вялікім пісьменнікам — з Даастаеўскім. Ён зрабіў на мяне надзвычай цудоўнае ўражанье. Мы, безумоўна, адразу зразумелі аднаго, амаль што кожны дзень сустракаліся, і гаварылі, і ўспаміналі. І аднойчы ён вырашыў, што найлепш запісваць гэтыя ўспаміны. Ён апрацаваў у той час у Франкфурце мае ўспаміны, якія выйшлі пад назвай «Цярновыя шлях. Аповеды Барыса Кіта, запісаныя Васілем Быкавым».

На тэлефоннай сувязі зь Нью-Ёрку — Зянон Пазньяк.

З.Пазньяк: Перш-наперш, карыстаючыся магчымасцю, я хачу павіншаваць Васіля Ўладзімеравіча з днём нараджэння, з 79-годзьдзем. Зычу яму як найхутчэй паправіца зь цяжкай хваробы і не здавацца. Не здавацца — я думаю, гэта ўхарактары Быкава. Спакойна, сваёй баразной. Што б ні было. Мусіць, у гэтым і ёсьць прычына вялікай павагі да яго як да чалавека. Перасъедаваць Быкава пачалі недзе ў пачатку 1960-х гадоў, я добра памятаю той час. А Быкаў ішоў сабе моўчкі наперад, пішучы твор за творам, і штораз — лепши. Цкавалі, вядома, не аднаго Быкава — і Каараткевіча, і Разанава, і пісьменнікаў ва Украіне, і ў Рәсей. Папулярнасцю ў перасьледзе тады, у 1960-я, з Быкавым мог парашацца толькі расейскі пісьменнік Салжаніцын.

Я, вядома, не зъбіраюся іх супастаўляць — гэта постаці непараўнальныя. Быкаў — глыба, цэлы кірунак у літаратуры. Салжаніцын жа цалкам адыграў сваю ролю ўжо ў 1980-я. Але вось на што я хачу зъвярнуць увагу. Перад Быкавым таталітарная систэма спасавала. Яго раптам перасталі цкаваць. Пачалі няшчыра прызнаваць. Далі нават прэмію, тытулы... А Быкаў, паўтару, як ішоў сабе, так і ішоў. Як бы і не было той систэмы, як бы яе і не звойважаў. А потым, калі надарылася магчымасць, падтрымаў стварэнне Народнага Фронту і далучыўся да яго руху. Салжаніцына тады систэма выкінула за мяжу. Гэта пакутліве выпрабаванне для творцы. Але за мяжой Салжаніцын пачаў пісаць шавіністычныя артыкулы, а калі вярнуўся, то зацыкліўся на вялікадзяржаўнасці і забыўся пра літаратуру. Вось вам і розніца. Пустое — пакоціца, а глыба — глыба стаіць, бо — моц. І мне радасна так гаварыць і думаць пра Быкава. Я думаю, што Быкаў спраўджае слова Гётэ: «Твары, мас-так, не гавары!» У гэты 79-ты дзень ягоных народзін я хачу пажадаць яму, каб адрадзілася і зъбераглася наша Беларусь, наша вольная і дарагая бацькаўшчына.

Зянон Пазньяк лічыць, што без прадмовы Васіля Быкава была бы немагчymая публікацыя ў 1988 годзе

ў «Літаратуры і мастацтве» артыкулу «Куррапаты — дарога съмерці». Праз год Быкаў напісаў яшчэ адну прадмову — да першай выдадзенай на тэрыторыі БССР кнігі пра сталінскія рэпрэсіі — яе аўтарам быў Аляксандар Лукашук, цяперашні дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода.

А.Лукашук: Без Васіля Быкава цяжка ўяўіць эфір Беларускай Свабоды. Ад 1960-х гадоў ягоныя творы, виступы, барацьба за права пісаць праўду камэнтаваліся ў нашых перадачах. У другой палове 1980-х прагучалі першыя інтэрвю. З таго часу імя, творы, голас пісьменніка гучалі на хваліх Свабоды тысячи разоў. Нашыя слухачы былі першыя, хто змог пазнаёміцца з прыпавесціцамі Быкава, апавяданьнямі, ягонай новай прозай, што нараджалася падчас жыцця ў Фінляндый. Мы начытвалі гэтыя тэксты самі, у рэдакцыі, і Васіль Быкаў з кожным новым рукапісам абавязковая прысылаў ліст з прыпіскай — перадайце прывітанье вашым мілым дзяўчатаам і хлопцам, якія так хораша чытаюць. Калі ў Нямеччыне Быкаў напісаў першы дакументальны твор, аўтабіографічную кнігу «Доўгая дарога дадому», ён пагадзіўся сам прыехаць у Прагу і тут запісаў сорак перадачаў. Штораніцы на працягу тыдня ён прыходзіў на радыё, сядаў у студыі, надзявав навушнікі — і мы ўключалі мікрофон. Сыціслыя, амаль без эпітэтаў, напоўненныя сюжэтнай энэргіяй сказы, быццам бясстрасная інстанцыя з унутранай мэлёдыкай, якая нязбытна гучыць у ягонай трагічнай прозе, крыху прыглушаны голас, часам мікрофон захоплівае дыханье, часам прашалясьці старонка — аўтапартрэт у гуку, з паўтысячы хвілінаў выгаваранай жывой памяці. Васіль Быкаў ня толькі аўтар — ён сталы слухач Свабоды. Выходзіць у эфір, калі ведаеш, што цябе слухае Быкаў — якая можа быць большая адказнасць і ўзнагарода?

Пасьля Быкава

У гэтым разьдзеле зъмешчаныя тэксты перадачаў
Беларускай службы Радыё Свабода — ад жывога эфіру
праз паўтары гадзіны пасля съмерці Быкава і да
саракавінаў, калі, паводле традыцыйных вераваньняў,
душа чалавека пакідае гэты съвет.

KAMUNIKAT.org

ПАМЁР ВАСІЛЬ БЫКАЎ

22 чэрвень 2003

*Аляксандар Лукашук, Сяргей Навумчык,
Віталь Тарас, Прага*

22.00 у Менску. Жывы эфір.

В.Тарас: Зь Менску прыйшла трагічная вестка. 22 чэрвень на 80-м годзе жыцьця памёр Васіль Быкаў. Апошнія гады пісьменынік жыў за мяжой — спачатку ў Фінляндыі, потым у Нямеччыне. Летась Васіль Быкаў пераехаў у Чэхію на запрашэнні презыдэнта Вацлава Гаўла. Сёлета ў красавіку пісьменыніку зрабілі анкалягічную апэрацыю ў Празе. Апошнія тыдні Быкаў лекаваўся ў Беларусі, у анкалягічнай клініцы ў Бараўлянах. 19 чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася 79 гадоў.

А.Лукашук: Сёняня мы прысьвячаем нашу праграму памяці пісьменыніка Васіля Быкава. У 20 гадзін 10 хвілінаў, паводле звестак, якія мы атрымалі зь Менску, спынілася сэрца Васіля Ўладзімеравіча. (Такая інфармацыя была на момант эфіру. Пазней стала вядома, што ў 20.10 спынілася дыханье, а ў 20.30 — сэрца, і лекары канстатавалі съмерць. — Рэд.) Ён нарадзіўся ў 1924 годзе на Віцебшчыне, у вёсцы Бычкі, дзе дагэтуль жывуць яго родныя, жывуць людзі, якія яго ведалі зь дзяцінства. Яго ведалі далёка за межамі ягонай малой радзімы. Яго ведае ўся Беларусь, яго ведаюць у Эўропе, яго ведаюць у сусвете. Але так, як яго ведаюць, любяць і помніць у Беларусі, верагодна, нідзе больш помніць, любіць і ведаць ня будуць. На мінулым тыдні карэспандэнты Радыё Свабода наведалі радзіму Васіля Быкава, запісалі слова ягоных сваякоў, людзей, якіх ён ведаў зь дзяцінства, мы рыхтаваліся да спэцыяльнай перадачы, прысьвячанай ягонаму дню нараджэння, якое было ў мінулы чацвер.

Мы мелі вялікі гонар мець сярод нашых слухачоў і сярод нашых аўтараў Васіля Быкава. У адзін са сваіх нядаўніх прыездаў у Прагу, яшчэ да таго, як ён пераехаў сюды на жыцьцё, мы папрасілі Васіля Ўладзімеравіча запісаць для нас, для нашага аўдыёархіву ўрыўкі ягонай прозы — з твораў, аповесцяў першых і прыпавесьцяў апошніх гадоў. Мы вернемся яшчэ да гэтых запісаў. Цяпер я трymаю ў руках кнігу Васіля Быкава «Сыяна». У прадмове «Ад аўтара» Быкаў піша: «З часоў Шэкспыра чалавецтву вядома, якая гэта выдатная справа — непарыўная повязь часоў, і як кепска, як тая повязь ірвецца. Што тычыцца беларусаў, дык мы гэта пазналі на нашым шматвяковым гістарычным вопыце, дзясяткі гадоў мы жылі, адrezаныя ад нашага мінулага, ад нашага досьведу, ад нашай гісторыі». Мы будзем шмат гаварыць пра ХХ стагодзьдзе; гаворачы пра ХХ стагодзьдзе ў Беларусі, будзе немагчыма гаварыць і ня згадваць Быкава. Васіль Быкаў ужо быў цяжка хворы, калі даў ці не апошніяе сваё інтэрвю — верагодна, апошнія... Сяргей Навумчык, які знаходзіцца разам са мной у студыі, звязаўся тады зь пісьменынікам.

С.Навумчык: Я патэлефанаваў Васілю Ўладзімеравічу 4 чэрвена, гэта была ня першая гутарка пасяльня ягонага прыезду ў Менск, ён ехаў у Менск не паміраць, як некаторыя кажуць, у яго быў білет — зваротны білет на 6 чэрвень ў Прагу, дзе, меркавалася, ён працягнё курс хіміятэрапіі, курс лячэння. Але склаліся так абставіны, што ён мусіў затрымашцца ў Менску. Што гэта за абставіны, чаму? Я думаю, пазней пра гэта можна будзе сказаць. Тэлефанаваў жа я яму вось зь якой нагоды. Ён сачыў за праграмай Беларускай службы Радыё Свабода, ён увогуле сачыў за тымі падзеямі, якія адбываюцца, і калі мы хадзілі да Быкава ў «Матол», калі ён ляжаў пасяльня апэрацыі... Першыя суткі, калі чалавек звычайна ледзь-ледзь выходзіць з гэтага стану пасяльня наркозу, ягоныя пытаныні былі якраз пра тое, што рабіцца

ў Беларусі, што робіцца ў съвеце. Апошняе гэтае інтэрвю было прысьвачанае сытуацыі вакол Беларускага гуманітарнага ліцэю. «Трэба змагацца за родную мову» — гэта былі апошнія слова Васіля Быкава ў звароце для прэсы, можна сказаць, у звароце, гэткім публічным звароце да беларускага народу. І сымбалічна, што яны былі сказаныя з надзеяй на моладзь. Вось калі гаварыць пра такія запаветы, то, відаць, гэта адзін з запаветаў, які пакінуў нам вялікі беларускі пісьменнік.

А.Лукашук: Мэлёдая, якую вы цяпер чуецце — «Шумныя бярозы», музыка Пукста на слова Янкі Купалы. Васіль Быкаў вельмі любіў гэтую песнью, і мы часта гралі яе, калі ў эфіры гучалі ягоныя тэксты. Дзьве хвіліны для музыкі, якую любіў Васіль Быкаў.

Гучыць песня ў выкананьні Данчыка.

А.Лукашук: Мэлёдая «Шумныя бярозы», якую так любіў Васіль Быкаў. Мы будзем чуць гэтую мэлёдью ў наступныя дні ў нашых праграмах. Васіль Быкаў, калі наведаў Радыё Свабода, запісаў на нашую просьбу некалькі тэкстаў, некалькі любімых урыўкаў са сваіх твораў. Прапаную вам паслушаць тры хвіліны. Васіль Быкаў чытае фрагмэнт з «Альпійскай баляды»:

Змрочная, непрытульная нач напаткала ўцекачоў у камяністай, зарослай крывулястым сасіняком цясніне, якая, патроху вузеючы, адхонна падымалася ўгору.

Ня так увішна, як раней, Іван лез па замшэлых камяніях, зредку спыняючыся, каб пачакаць дзяўчыну, што з апошніх сіл упартая плялася за ім. Ён думаў, што лепей было б вылезыці з гэтай змрочнай расьсесліны; там, недзе наверсе, мусіць, было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманом пачаў напаўняць правальле. Але хлопец ужо ня мог набрацца рапушчасыці, бо сілы яго таксама кан-

чаліся. Зноў жа вельмі хацелася як найдалей адышыціся ад гораду, як найлепей выкарыстаць гэты даждлівы вечар, які так дарэчы выдарыўся ім і надзеяна схаваў ад аўчараў іх дзіве пары сълядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо там, у Альпах, быў які-ніякі паратунак — унізе ж, скрэзь на дарогах, у далінах, іх чакала пагібел. Праклятыя горы! Ён быў удзячны ім за недаступнасць для нямецкіх ахоўнікаў з сабакамі, матацыкамі і заставамі, але ён пачаў ужо і ненавідзець іх за тое, што яны так бязлітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім ня тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сылезіі. Як там зручна было ўначы тупаць па роўніці, па палёх і па сенажацях: зоркі ў съветлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся ў нямецкія вёскі і фальваркі баўэраў, яны здабывалі што-кольвечы зь ежы — гародніну і малако зь бітонаў, нарыхтаваных ля весьнічак для ранішняе адпраўкі ў горад. Уесь доўгі, на дзіва пакутны ад бяздзейнасці дзень яны, па чарзе вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Праўда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіралася невялічкая група іх, абадраных, няголеных, страшных, да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашчасыціла тады: вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у руکі яшчэ горшых вылюдкаў, з выглядзу зусім сваіх.

Калі яго везьлі ў горад, дык ня верылася нават, што яны не жартуюць, — такія гэта былі звычайнія вясковыя хлопцы, бяз злосыці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжалі, і, апроч драбавікоў, ня мелі іншай зброяi. Толькі ў таго, што быў зь белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін.

І цяпер вось горы — Лахтальская Альпы — невядомы, загадкавы, ніколі ня бачаны край, і ў ім — ма-

ленькая трудная надзея вырвацца на волю, дайсьці да сваіх.

А.Лукашук: У эфіры Радыё Свабода спэцыяльная перадача памяці Васіля Быкава. Васіль Быкаў памер сёньня ў Менску на 80-м годзе жыцця. У 20 гадзінаў 10 хвілінаў паводле менскага часу спынілася ягонае сэрца. У праскай студыі — Аляксандар Лукашук, разам са мной перадачу вядуць Віталь Тарас і Сяргей Навумчык. Толькі што вы слухалі першае аўтарскае чытаньне «Альпійскай баляды», Васіль Быкаў чытаў урывак.

С.Навумчык: «Альпійская баляда» надала ёўрапейскую вядомасць Васілю Быкаву. Дарэчы, ён быў узнагароджаны ў 1995 годзе ордэнам — італьянскім ордэнам. За апошнія гады, нават з 1991 году, Быкаў ня меў ніводнай дзяржаўнай узнагароды ў Беларусі. Быкаў шмат казаў, што безь вяртання гістарычнай памяці немагчymая будучыня. І шмат для каго з гісторыкаў, навукоўцаў і пісьменнікаў гэта было імя, якое асьвячала іх дзейнасць. У сярэдзіне 1980-х гадоў тады яшчэ малады і мала каму вядомы наваполацкі празаік Уладзімер Арлоў атрымаў маральнную падтрымку ад Быкава, у тым ліку і падчас уступлення ў Саюз пісьменнікаў. Памятаю, як у 1988 годзе мы разам з Уладзімерам Арловым былі на паседжанні «Мартыралёгу Беларусі», калі было ўтварэнне Народнага Фронту, і слухалі прамову Васіля Быкава ў Чырвоным касыцёле. Я перадаю слова — на тэлефоннай сувязі зь Менску пісьменнік Уладзімер Арлоў.

У.Арлоў: Я не могу згадаць, калі ўпершыню пачуў імя Васіля Быкава. Мне здаецца, што ён прысутнічаў у маёй съядомасці заўсёды. Прынамсі, з таго часу, калі я ўсвядоміў сябе беларусам. Але сапраўдана адкрыцьцё Быкава адбылося, напэўна, пасля зьяўлення яго аповесці «Знак бяды», твору знакавага для нашай літаратуры, шмат у чым вызначальнага. Сёння, успамінаючы

першыя свае сустрэчы з Васілем Уладзімеравічам, я таксама ня мог не прыгадаць і нашых апошніх размоваў, якія адбыліся напачатку чэрвеня, калі Быкаў вярнуўся ў Беларусь. Я быў уражаны tym, што ён шмат чаго чытаў, ведае з апошніх публікацыяў, з апошніх кніг. Я думаю, дзякуючы вам, журналістам Свабоды, але дзякуючы і таму, што яго розум заставаўся да канца востым і яго сэрца білася па-беларуску.

У час размовы з Быкавым я перадаў яму просьбу аднаго з прафсаюзных лідэраў Беларусі — просьбу-прапанову заняцца рэстаўрацыяй яго роднага дому на Вушачыне. Я быў вельмі ўражаны, калі Васіль Уладзімеравіч сказаў: «Не рабіце гэтага. Таму што пасля рэстаўрацыі дом спаліць». Мне хочацца спадзявацца, што наш нацыянальны прарок усё ж у дадзенай сітуацыі памыляўся. Цяпер трэба сапраўды паклапаціца пра тое, каб захаваўся дом Быкава на яго радзіме. Каб гэты дом стаў мэмарами.

У мяне на стале цяпер апошняя кніга Васіля Быкава, карэктuru якой ён яшчэ чытаў сам. Гэта кніга «Доўгая дарога дадому». Яна разгорнутая на 283-й старонцы, на палове. Дарога Быкава дадому закончылася. Горка і балюча, што гэтага ня здарылася пазней, але ёсьць свая сымболіка ў тым, што гэтая дарога завершилася на роднай зямлі. І, можа быць, тое, што Беларусь паклікала яго, што беларуская зямля прыме яго, — гэта важней за ўсялякія дзяржаўныя ўзнагароды....

А.Лукашук: У эфіры Беларуская служба Радыё Свабода, перадача памяці Васіля Быкава. Сёньня, у нядзелю, у 20.10 спынілася сэрца пісьменніка Васіля Быкава. Уладзімер Арлоў згадваў твор Васіля Быкава «Знак бяды». Падчас заходжання тут, у Празе, Васіль Быкаў запісаў фрагмент гэтага твору. Паслушайце, калі ласка, першае аўтарскае чытаньне:

Празь дзень раскулачвалі Багацьку. Ранічкай у Яхімоўшчыну прыбег Патап Каландзёнак, якога

цяпер Сыцепаніда не хацела пускаць у хату, і ён быццам адчуваў гэта — пастукаў у акно і празьвагаў Лявонаў загад прыйсьці на раскулачванье. Яна сказала яму і сабе — скульля! І не пайшла. Няхай раскулачваюць безь яе, яна не галасавала за тое раскулачванье. Але потым растрывожылася, болей за Анютку — як яна там? Гэта ж так яе павязуць, і яна ніколі ўжо не пабачыць дзячучыну. Аж расхваляваўшыся ад тae думкі, Сыцепаніда як была, у няновай спадніцы і атопках, пабегла ў Выселкі.

Трохі наводшыбе ад вуліцы, на Ладзіміравым падворку ўжо тоўпіліся людзі, пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. З хаты выносілі майно: клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, — усё неяк таропка, бяз ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку, ля плota, зынерухомела купка вясковага люду, болей жанок зь дзецымі, мужчынаў было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць Лявона ў заляпленым кажусе, з чорнай паскай наўскоскі па шчацэ, цераз лоб. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы, — нібы раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на сънезе стаяў незнаёмы Сыцепанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай у нікому невядомы, далёкі, жалобны шлях. Дзіўверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы, чорны, цыганскага выгляду Антось Недасека, пра штось запытаў у Лявона. Съледам паказаўся Васіль Ганчарык, — няспрытина, задам ступаючы з ганка, валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трymаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Сыцепаніда міжвольна ахнула: то ж быў Анюцін пасаг, зь якім дзяючо нядаўна яшчэ зьбіралася замуж — неяк зімой паказвала Сыцепанідзе, што там было нарыхтавана. Цяпер гэты рыштунак сам Ганчарык выпраўляў невядома куды — на Салаўкі, у Сібір —

хто ведаў? Сыцепаніда глытнула даўкі ком у горле, з усіе моцы памкнулася стрымаць слёзы. Зрэшты, тое было нялётка, некаторыя бабы ўжо плакалі, — ціхмана хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава Маня ўсё тузала маці за палу кажушка і пытала: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані...»

Лізавета крыкнула на дачку раз і другі, ды малая не съціхала, і тады старая Маланьня, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла зь нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка. Вырасьцеш — паедзеши яшчэ...»

А.Лукашук: «Знак бяды». Васіль Быкаў чытаў урывак са свайго твору. Запіс зроблены ў Празе, і сёньня ён упершыню гучыць у эфіры. Сёньня, у 20 гадзінаў 10 хвілінаў паводле менскага часу, Васіль Быкаў памёр. Адным з апошніх менскіх літаратарапаў — з тых, хто адведаў Васіля Ўладзімеравіча ў шпіталі ў Бараўлянах, быў Валянцін Тарас, які цяпер з намі на сувязі. Спадар Тарас, вам слова.

В.Тарас: Я нават ня ведаю, з чаго пачаць. Таму што душаць сълёзы. Душыць вялікае гора. І падтрымка толькі ў тым, што гэта ня толькі маё гора, а гора ўсёй Беларусі. Усёй нашай літаратуры. Усіх тых людзей, якія разумеюць, чым быў для нас Васіль Быкаў і чым ён застаецца для нас навечна. Я шчаслівы тым, што ён быў побач са мною, што я быў зь ім усё жыцьцё, я застаўся яму абавязаны. Ён даручыў мне, папрасіў мяне зрабіць здабыткам расейскага чытача ягоную книгу, якая прагучала на Свабодзе — «Доўгая дарога дадому». Я гэта абавязкова зраблю, зраблю з усёй сілай, на якую толькі здольны як перакладчык ягоных твораў. Вечная памяць і вечная слава вялікаму пісьменніку нашай зямлі, нашаму роднаму і незабыўнаму Васілю.

А.Лукашук: У эфіры Радыё Свабода перадача памяці Васіля Быкава. Побач са мной у студыі Сяргей Навум-

чык, які толькі што дазваніўся да нашых суродзічаў на іншым кантынэнце.

C.Навумчык: На тэлефоннай сувязі ў Канадзе — старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла. Івонка, вы нас чуеце?

I.Сурвілла: Так, чую.

C.Навумчык: Івонка, я прыгадваю, як зусім нядаўна, фактычна два месяцы таму, перад аперацыяй, мы з вамі былі ў Васіля Ўладзімеравіча дома — тут, у Празе. Тады ён выступіў на ўрачыстым паседжаныні ў гонар 85-х угодкаў БНР. Яму было вельмі цяжка гэта рабіць, таму што ня той быў стан здароўя, і мы яму нават казалі, што, можа быць, варта было б ахвяраваць гэтым выступленнем. Тым ня менш, ён паехаў тады ў Люстроную залю, у Клемэнтынум, і выступіў там. Ну, а потым мы яшчэ былі ў яго дома. Я хацеў бы папрасіць вас прыгадаць вось гэту сустрэчу і сказаць колькі словаў пра ўражанье, якое на вас зрабіў Васіль Быкаў.

I.Сурвілла: Уражанье велізарнае. Я лічыла яго адным з найболыш любых, паважаных людзей, якіх я ведаю. Тоє спатканье было такое цудоўнае. Сапраўды, і гонар, і шчасьце, што мне Бог дазволіў яго пазнаць у Празе. Два разы зь ім спатыкалася ў Празе, і абодва разы сапраўды была захопленая гэтымі спатканынямі. І са страшэнным болем атрымала вестку пра яго съмерць, чалавека, якога так моцна і паважала і любіла. Страцілі мы ня толькі вялікага беларуса, якім кожны з нас ганрыўся, а і найболыш выдатнага прадстаўніка нашай культуры XX і пачатку XXI стагодзьдзя. Асірацелі ўсе мы, увесі беларускі народ. Вечная яму памяць. З глыбіні сэрца хачу перадаць шчырыя спачуваньні спадарыні Ірыне і ўсім прыяцелям і сям'і Васіля Быкава.

C.Навумчык: Івонка, мы застаемся на сувязі, я нагадаю, што ў нас на сувязі ў Канадзе старшыня Рады БНР

Івонка Сурвілла. Бяспрэчна, што літаратурнае месца Васіля Быкава застаецца на алімпе эўрапейскай, а можна цяпер ужо сказаць, што і ўсясьветнай літаратуры, што ягоныя кнігі будуць чытаць і праз 50, і праз 100, і праз 150 гадоў. Але вось для нас, для сучаснікаў Быкава, ён яшчэ і грамадзкі дзеяч — пра гэта таксама варта кazaць. І Быкаў быў той, хто ўспрыняў ідэю Беларускай Народнай Рэспублікі, ідэю Незалежнасці. Як бы вы выцінілі гэта, чым для вас як для палітычнага дзеяча была падтрымка Быкава?

I.Сурвілла: Вельмі вялікая падтрымка. Гэта ў Беларусі ўсім ведама — называлі Быкава «сумленьнем Беларусі», і я поўнасцю падзяляю гэтую думку. Ён быў адданы, любіў наш народ, ён так моцна любіў наш народ, што ён ня мог не падтрымліваць нашага руху за незалежнасць, за волю Беларусі. Вялікім натхненнем ён быў для мяне, і я думаю, для кожнага з маіх супрацоўнікаў.

C.Навумчык: Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.

A.Лукашук: У эфіры Беларуская служба Радыё Свабода. Памяці Васіля Быкава. Нагадаю некаторыя моманты біяграфіі Васіля Быкава. Ён нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 году ў вёсцы Бычкі, на Вушаччыне, у сялянскай сям'і. Скончыў 9 клясаў у Кубліцкай сярэдняй школе і паступіў у Віцебскую мастацкую вучэльню. Але вучобу там пакінуў пасля таго, як студэнтам перасталі плаціць стыпэндыю. Давялося пайсьці ў фабрычна-заводскае навучанье, дзе юнакоў кармілі, давалі адзеньне. У выніку Быкаў атрымаў прафэсію не мастака, пра якую марыў, а бэтоншчыка-арматуршчыка. У чэрвені 1941-га ён здаў экстэрнам экзамэн за дзясятую клясу і паехаў ва Украіну, паступаць у індустрыйны інстытут. Пачалася вайна. Быкаў апынуўся ў інжынэрным батальёне будаўніцтва абарончых умацаваньняў. Потым браў удзел у цяжкіх баях на Паўднёва-Захаднім фрон-

це. Затым была вучоба ў Саратаўскай ваеннай вучэльні, яе Быкаў скончыў у каstryчніку 1943 году ў званьні малодшага лейтэнанта і зноў трапіў на фронт. Цяпер ваяваць выпала ізноў жа ва Ўкраіне, а таксама ў Малдове, у Румыніі, Вугоршчыне і Аўстрыі. Двойчы быў цяжка паразанены. Адзін раз яго палічылі пахаваным у брацкай магіле пад Кіраваградам. Падчас аднаго з прыездаў у Прагу Васіль Быкаў запісаў урывакі са сваіх твораў. Зараз мы прапануем вам паслухаць урывак з аповесыці, якая стала ўсясьветнавядомай таксама і дзяячуючы надзвычай таленавітаму фільму, які зняла Ларыса Шапіцько. Васіль Быкаў, «Сотнікаў»:

Сотнікаў ня горш за Рыбака бачыў, што ў полі віднее, і добра разумеў, якой нечаканацьцю для іх можа абырнуцца гэты заўчастны ранак.

Але ён ішоў. Ён сабраў у сабе ўсё, на што яшчэ здольна было яго знясіленае цела, і, памагаючы сабе віントукай, з патугай пераступаў нагамі. Сыцягно яго пакутна балела, ступні ён ужо і не адчуваў нават, мокры ад крыві бурак зъмёрз і закасцянеў, другі, не да канца надзеты, загнуўся на палове халавы, доўгім носам грабучы сынег. Сотнікаў ведаў, што павіднú іх скопяць, але гэта ўжо не адзывалася ў ім вялікай трывогай — яго апанавала абыякавасць да ўсяго, што не было болем, яго рэальнай штохвілінай, а ня ўяўнай, пакутай. Каб не Рыбак, ён бы, мусіць, даўно ўжо скончыў гэтыя марныя пакуты, але цяпер, пасля ўсяго, што той зрабіў для яго, у Сотнікава ажылі зачаткі нейкага абавязку ў адносінах да намаганьняў таварыша.

Пакуль яны дастыргікалі да ляска, разьвіднела яшчэ болей. Стала відаць поле наўкруг, пагоркі: зьлева, воддаль ад дарогі, цягнулася па лагчынцы кустоўе, але гэта, мусіць, у тых месцах, адкуль яны ўцякалі. Таго ж вялікага лесу, які так быў ім трэба цяпер, не было нават на краявідзе — нібы ён пра-валіўся за ноч пад зямлю.

Рыбак, як заўжды, настойліва імкнуўся наперад, зрэшты, гэта было зразумела: яны ішлі як па лязе брытвы, кожную сэкунду іх маглі згледзець, дагнаць або пераняць. Іхняе шчасьце, што дарога ўсё яшчэ ляжала пустая, а купка хвоек наперадзе, хоць і патроху, ды ўсё ж набліжалася. Шкандыбаючы, Сотнікаў праз баль раз-поразу кідаў туды кароткія позіркі — ці хутка дойдуць, але найперш ня дзеля таго, каб схавацца, а больш — каб знайсьці спакой. Але яны яшчэ не дайшлі да гэтае купкі, як Рыбак разгублена вылаяўся і спыніўся.

«Тваё-маё! То ж могілкі!»

Сотнікаў узняў голаў — сапраўды, цяпер ужо было ясна відаць, што той хамлак хвоек, які ім здаўся ляском, быў вясковымі могілкамі — пад разложыстым сучком хвайні тырчала некалькі крыжоў, агароджаў і невялікі цагляны помнік у глыбіні на пагорачку. А найгорш было тое, што з-за могілак выглядвалі саламянія стрэхі хат; вецер, відаць было, коса цягнуў у неба хамлак дыму з коміна.

Рыбак выスマркаўся на дарогу, выцер рукой нос.

«Ну, куды дзяявацца?»

A.Лукашук: Васіль Быкаў. Вы слухалі ўрывак з аповесыці «Сотнікаў». У арыгінале — першы раз, калі яна была напісаная і прадстаўленая ў рэдакцыю, аповесыць называлася «Рыбак і Сотнікаў». Цяпер яна, канечнe, вядомая пад назвай «Сотнікаў». Толькі што, слухаючы гэтую аповесыць тут, у студыі, мой калега Віталь Тарас раптам сказаў, заўважыў адну рэч, якая мяне глыбока ўразіла.

B.Tarac: Тут ёсьць глыбока сымбалічнае і разам з тым трагічнае супадзеніе, якое чамусыці адразу не прыйшло ў галаву. Сённяня — 22 чэрвеня, дзень пачатку вайны. Вайны, якая адыграла калясальную ролю ня толькі ў жыцці Васіля Быкава, але ўсяго народу беларускага ды іншых народаў. Быкаў ня быў баталістам, ён пісаў

не пра вайну, ён пісаў пра людзей у трагічных, гранічных ситуацыях, але тым ня менш — вось гэтая дата. Я чаму яшчэ пра яе ўспомніў: таму што тут мой бацька гаварыў пра Быкава... Шмат гадоў пасля вайны ён і ягоныя сябры — франтавікі, партызаны, у іх быў такі звычай: 22 чэрвня ўставаць рана а 3-й гадзіне начы, а 4-й, калі пачалася вайна, і такім чынам сустракаць гэты дзень. Гэта такая была негалосная дамоўленасць, і сέньня я чамусыці вельмі рана прачнушся, гадзіны ў 3 начы, я ня ведаў, што здарылася, але было адчуваюне нейкай бяды 22 чэрвяна.

А.Лукашук: Віталь, я трymаю ў руках кнігу «Сыцяна». Яна з прадмовай Быкава, дзе ён піша: «Мы жылі, адрэзаныя ад нашага мінулага, ад нашага досьведу, ад нашай гісторыі. У тым ліку і нядуўняй — гісторыі мінулай вайны. Зь цягам часу памяць пра яе актыўна зъмянялася на прапагандавыя схемы, а яе вялікая праўда — на карысльную праўдзівасць таталітарнай партыі... Поруч з герайзмам было на вайне і інакшэ... Дык, можа, хоць напрыканцы XX стагодзьдзя перастанем быць дурніямі. Убачым пра сябе праўду. Нават і непрырабаную. Праўда ў гісторыі — функцыя адназначная, зь яе робяць урокі. З хлусыні ніякіх урокаў ня зробіш, апрач новай хлусыні». У эфіры — Беларуская служба Радыё Свабода, перадача памяці Васіля Быкава. Я перадаю мікрофон майму калегу Сяргею Навумчыку.

С.Навумчык: Сапраўды, як сказаў Віталь Тарас, Быкаў не пісаў пра вайну, ён пісаў пра чалавека — пра чалавека ў гранічных абставінах. Некаторыя называлі яго беларускім Камю, і тады гэтая плынль літаратурная, экзыстэнцыйлізм, яна была вельмі непапулярная ў Савецкім Саюзе, калі не сказаць больш. І на самым пачатку сваёй літаратурнай працы Быкаў зьведаў артыкулы... Любога такога артыкулу было бы дастатковая, каб чалавек проста зьняверыўся ў тым, што ён робіць. Тым ня менш, ён заставаўся верны праўдзе. Казаць праўду — гэта прэ-

рагатыва пісьменьніка, пра гэта ён казаў на зъездзе Саюзу пісьменьнікаў Беларусі, на V зъездзе ў 1966 годзе. Але былі і выданыні, якія ўжо ў той час аб'ектыўна ацэнвалі Быкава. На вялікі жаль, гэтыя выданыні былі не на тэрыторыі БССР, не на тэрыторыі тагачаснага СССР, а ў замежжы. І цяпер у нас на тэлефоннай сувязі Нью-Ёрк, дырэктар Беларускага Інстытуту Літаратуры і Мастацтва Вітаўт Кіпель. Спадар Вітаўт, вы чуеце нас?

В.Кіпель: Я чую вельмі добра.

С.Навумчык: Спадар Вітаўт, не маглі бы вы прыгадаць, калі ўпершыню пачулі гэтае імя — Васіль Быкаў?

В.Кіпель: Найперш — гэтая навіна сапраўды мяне прыбліла... Я не партызан, але належу да таго пакаленія, для якога 22 чэрвня нешта значыла. І якраз сέньня раніцай я ўстаў і думаю — гэта вялікая дата для нас. Тым бальней, што на мінулым тыдні мы былі ў Вашынгтоне, і ў невялікай грамадзе мы ўспомнілі Васіля Быкава ў ягоны дзень нараджэння. Навіна злавесная і страшная.

Пра Быкава як пра пісьменьніка на эміграцыі стала чуваць ад пачатку 1960-х гадоў. Найперш ягоная «Альпійская баляды», іншыя расказы, якія друкаваліся ў часопісах. У беларускім друку на яго звязрнуў увагу ўпершыню Станіслаў Станкевіч, а ў агульнаамэрыканскім друку, расейска-ангельскім, на яго звязрнула ўвагу такі вядомы літаратурны крытык Аляксандрава, яна зрабіла некалькі рэцензіяў у расейскамоўным друку і ў ангельскамоўным друку, і яна казала, што за гэтым пісьменнікам яшчэ будучыня. Беларускія эмігранты навогу ад самага пачатку вельмі палюбілі літаратуру Быкава, і нават былі выдадзеныя кніжкі — кнішка «Мёртвым не баліць» была ўпершыню выдадзеная, мне здаецца, на эміграцыі. Потым Быкаў вывучаўся, вывучаліся ягонія пераклады.

У Беларускім Інстытуце Навукі і Мастацтва спадарыня Зора Кіпель зь ім была ў вельмі блізкай перапісцы, бо Быкаў шмат рабіў перакладаў на расейскую мову, гэтыя пераклады не заўсёды адпавядалі беларускім сапраўднікам, і ў ангельскі друк гэта пайшло. Трэба скажаць, што Быкова ў перакладах чытала вельмі шырокася грамадзтва — ангельскамоўнае, францускамоўнае, і ён сапраўды для Беларусі зрабіў велізарную справу, папулярызуючы глыбіню беларускай думкі, аналіз свой, папулярызуючы навогул думаньне, якое ў беларускім народзе вельмі глыбокое. Так што Быкаў для Беларусі рабіў ня толькі як пісьменынік, але і як вялікі, вялікі дзеяч Беларусі. Эміграцыя яго ўважала сапраўды сумленнем нацыі. Гэта асоба, чалавек, які прыйшоў вайну, і тым ня менш, ён заўважаў пазытыўныя і нэгатыўныя адзнакі на абодва бакі фронту, ён бачыў людзей на абодва бакі фронту, аналізаваў гэтых людзей, што іх прывяло, як яны апынуліся ў той сітуацыі — тое, што пісьменынік якраз і павінен рабіць.

Эміграцыйны крытык Уладзімер Сядура-Глыбінны казаў, што ў Быкова ёсьць пэўныя ноткі Дастаеўскага і іншых філёзафаў пары XIX стагодзьдзя. Вось, у картоткіх словаах, мае думкі аб Быкову. Я кажу гэта раскідана ўсё, дзеля таго што навіна забойчая. Тым бальней, што сённяня 22 чэрвеня, і толькі на мінулым тыдні мы згадвалі Васіля Быкова ў ягоны дзень нараджэння...

С.Навумчык: Я нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Нью-Ёрку быў дырэктар нью-ёрскага Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва Вітаўт Кіпель. Вы на хвалах Радыё Свабода, у эфіры перадача, прысывечаная памяці Васіля Быкова. Аляксандар, мы ўжо згадвалі ролю Быкова ў стварэнні «Мартыралёгу Беларусі». І я памятаю 1988 год, калі я прыходзіў да цябе ў «Звязду», і якраз твой кабінэт быў адным з такіх месцаў, дзе ішла падрыхтоўка да стварэння гэтай структуры, якая потым перарасла ў аргкамітэт Народнага Фронту, але

тады якраз гаворка ішла пра «Мартыралёг», ён яшчэ называўся «Камітэт-58». І да тваёй кнігі «Зыдзек», якая выйшла, Быкаў напісаў прадмову. Я хацеў бы, каб ты згадаў той час і ролю Васіля Ўладзімеравіча.

А.Лукашук: Васіль Быкаў ужо ў той час быў чалавек іншага вымярэння, і вакол яго была пэўная тэрыторыя, пэўная аўра, на якую цяжка было і падыходзіць блізка. Прынамсі, калі паўсталі пытаныне пра друкарніне маіх сціплых росшукаў у сталінскай гісторыі, і ўзынклі проблемы з гэтым, добрыя людзі параілі, што добрая прадмова магла бы дапамагчы. І я пазваніў. Я пазваніў абсалютна незнаёмаму мне асабісту Быкову, ён сказаў: «Прыносьце рукапіс». Я памятаю, што я прынёс яму чамусыці другі экзэмпляр, не на самай лепшай паперы, бо першы быў у друкарні, у наборы, з папраўкамі. І пакінуў яму ў паштовай скрынцы. І затым літаральна на другі дзень ён пазваніў і сказаў, што можна забраць прадмову, што мяне вельмі ўразіла. Я не паверыў, мушу скажаць, ад пачатку, што ён прачытаў. Але потым аказалася, што ён прачытаў. Ён вельмі хутка чытаў. Нават цяпер, калі ён хварэў, ляжаў тут у Празе, я асабіста занёс яму кніжак пятнаццаць. Я ведаю, што ты, Сяргей, са сваёй бібліятэкі яму насіў кнігі. Віталь таксама перадаваў. Мы ўвесі час раздрукуювалі, ён надзвычай хутка чытаў, ён вельмі добра памятаў, што прачытаў, потым ён пераказваў гэта. І апошнім часам мы мелі такую радасць, такую асалоду пачуць ягоныя меркаваныні пра шмат якіх аўтараў, бо ён вельмі шмат чытаў — відавочна, менш пісаў.

Вось тая прадмова, канечнече... Я яе дагэтуль баюся перачытваць, бо там такія слова, да якіх, як кажуць, расыці ў расыці. Сталінская тэматыка і злачынствы камунізму для Быкова былі... Ён лічыцца як бы «ваенны» пісьменнік, а не «антысталінскі». Але гэта як велізарная чорная глыба, якая пастаянна вісела над ягоным лёсам, вісела над ім. Некалі я рабіў зь ім інтэрвію для Свабо-

ды, я спытаўся — у дзяцінстве ці еў ён калі-небудзь цукеркі, салодкае? Ён сказаў — што вы! Я першы раз салодкае пакаштаваў пасъля вайні, якія цукеркі? Дзе мы маглі іх купіць? Пасъля вайні нейкія «падушачкі» першы раз. У яго было цяжкае жыцьцё. Як, дарэчы, і ў шмат каго зь ягоных чытачоў.

C.Навумчык: Так, ён казаў і прыгадваў слова клясыка: цяжкае юнацтва ці цяжкае дзяцінства — гэта нейкі такі абавязковы падмурок для творцы, для пісьменніка. Хаця гэта не заўсёды, відаць, так — вось у Быкава мечаніцтва было так. І Аляксандар Лукашук прыгадаў удзел Быкава ў стварэнні «Мартыралёгу Беларусі», я ж магу як былы дэпутат Вярхоўнага Савету і парлямэнцкай апазыцыі сказаць, што ў гэтыя 1990—96-я гады (кажу за сябе ды, думаю, што за ўсіх нас) — гэтае адчуваньне таго, што цябе падтрымлівае Быкаў, што ён ацэнівае твае дзеяньні, яны вельмі былі высокім маральным крытэрам, яны вельмі моцна дапамагалі ў пэўных ситуацыях у парлямэнцкай працы, але яны, канечно, і вельмі многага вымагалі. І я прыгадваю, як пасъля сэсіі ў Вярхоўнага Савету, гэта ўжо было 10—11 гадзінаў начы, часам Васіль Уладзімеравіч званіў, дзяліўся нейкімі меркаваннямі, ён глядзеў тады гэтую сэсію. Гэта было больш як дзесяць гадоў таму, і цяпер тут у Празе, калі мы завозілі яму гэтыя маніторынгі, вялізныя стосы раздрукавак рознай аналітыкі, наступнай раніцай ён даваў свае ацэнкі, і гэтыя ацэнкі проста зьдзіўлялі вастрынёй думкі й разуменнем ситуацыі. Гэтая тэма — Быкаў і палітыка, Быкаў і ўлада — тэма, якая яшчэ будзе дасьледаваная.

A.Лукашук: У эфіры Беларусская служба Радыё Свабода. Памяці Васіля Быкава. Я тримаю ў руках кнігу «Сыцяна». Кніга ў пасъялоўі завецца «народная кніга». Яна рыхтавалася да выходу ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура», але яе друк быў спынены. Пасъля неаднаразовых прапановаў чытачоў і са-

згоды Быкава кніга выйшла ў незалежным выдавецтве «Наша Ніва». Над гэтым праектам працаваў Сяргей Дубавец, які цяпер з намі на сувязі ў Вільні.

C.Дубавец: Васіль Быкаў быў найвялікшы беларускі чалавек, можа быць, за ўсю гісторыю Беларусі, таму што съведчыў пра існаванье нашай нацыі ўсяму съвету лепш, чым съведчаць любыя законы, даўкумэнты, дэкларацыі і гэтае далей. Я літаральна дзьве хвіліны таму даведаўся пра гэтую навіну і прашу прабачэння, што не гатовы казаць нейкіх вынашаных рэчаў. Але іншага такога чалавека ў сёньняшній Беларусі я проста ня ведаю. Гэта чалавек узор'ю найбольших майстроў усясьветнае культуры, можа быць, Шэкспіра, Дастаеўскага, Камю... Мы яшчэ будзем ня тое што ўспамінаць Васіля Быкава, мы яшчэ будзем яго перачытваць, таму што не прачыталі як сълед. Мы толькі ведалі, што ён быў, а чыталаць і асэнсоўваць тое, што ён напісаў, хутчэй за ўсё, будзем мы заўтра альбо будуць ужо нашыя дзеці і той съвет, які будзе заўтра.

A.Лукашук: У эфіры Беларусская служба Радыё Свабода. Памяці Васіля Быкава. Сёньня ў Менску на 80-м годзе жыцьця памёр Васіль Быкаў. Яго сэрца спынілася ў 20 гадзінаў 10 хвілінаў. У чацвер Vasіль Быкаў адзначыў 79-я ўгодкі з дня нараджэння. Адзначыў у шпіталі. У 1965 годзе выйшла аповесьць Быкава «Мёртвым не баліць». Баліць — жывым. Падчас свайго знаходжання ў Празе на Радыё Свабода Васіль Быкаў запісаў некалькі фрагменты са сваіх аповесьцяў і прыпавесцяў. Паслушайце, калі ласка, аўтарскае чытаньне «Мёртвым не баліць»:

З пагорка дванаццаць нямецкіх танкаў відаць як на далоні. Звузіўшы інтэрвалы, усе ў рад яны паўзуць па шырокай разылегласыці балкі-лагчыны. Праўда, паўзуць асыцярожна, відаць, не імкнучыся гусеніцамі душыць уцекачоў — яны іх нішчаць

агнём. Глыбінны нутраны гул, усё мацнеючы, плыве над зямлёй.

На флянг я ўжо не бягу. Прыгнуўшыся, уваходжу ў ланцуг, дзе ён трохі радзейши, і падаю ў сънег. Сънег тут не глубокі, навокал тырчыць шэрае дудзьдзё быльнягу. Справа ад мяне шавеліць ствалом нехта ў паўшубку — ці не камандзір які? Толькі ён не камандуе. Цяпер ён, як і ўсе, радавы ў гэтым ланцугу старшыны Еўсюкова. З другога боку ад мяне таропка месцыцца ў сънезе даўганогі баец у кароценькім шыняльку. Над заснежаным марозным стэпам блішчыць у смузе невысокое зімовае сонца.

Здаецца, мы ўсе загінем. Каб вызначыць тое, ня трэба быць празорцам — дастаткова паглядзець наперад. І, па сутнасці, так недарэчна! Пасьля загіне Юрка, Каця. Наўрад ці ўратуецца і Сахно. Можна лічыць, што кожны з нас адзін для другога — ужо не існуе. Я — для Юркі, ён — для мяне. Застаўшца хвіліны. Апошняя мае хвіліны. Самотнае гэта прадчуванье раптам бурыць недалёкі крык. Гэта ў ланцугу прыйдзе на каленях старшына. Яго цёмная куртка дэсантніка здалёку відаець на асьнежаным полі.

«Агонь! Якога храна ляжаць! Агонь!» Так, вядома, трэба агню. Інакш, чым жа мы можам стрымаць гэтых танкі? Толькі што мы ім зробім гэтым агнём? Каб хоць парачку ПТР. Ды каб гранаты...

З ланцуга рэдка і бязладна пачынаюць брахаць віントўкі. Нехта пускае даўгую чаргу з аўтамата. Танкі, напэўна, пакуль нас ня бачаць. Я ляжу ў нейкім здрэнцвењыні, увабраўшы руکі ў мокрыя рукавы шыняля. Мерзнуць пальцы. Да самага калена гарыць, ные нага. У майм карабіне ўсяго пяць патронаў, і я выпушчу іх, калі танкі падыдуць бліжэй. Каб пацэліць хоць бы ў які трывлекс...

А.Лукашук: Васіль Быкаў, ягонае імя, ягоныя творы, размовы пра яго гучашы на Радыё Свабода каля чатырох дзесяцігодзьдзяў. Паводле маіх падлікаў, больш за тысяччу разоў толькі за апошняя гады ягонае імя і ўрыўкі з ягоных твораў гучалі на нашых хваліх. Беларуская служба Радыё Свабода плянуе выдаць кнігу «Васіль Быкаў на Свабодзе». Ад заўтрашняга дня ў нашым эфіры будуць гучашы ўрыўкі з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую начытаў сам Васіль Быкаў. Пачынаеца новы час. Новы этап, новы пэрыяд у жыцці ўсіх беларусаў. Час бяз Быкава.

С.Навумчык: Сёння мы атрымалі страшную магчымасць сказаць тое, што разумелі, я думаю, раней: нашыя нашчадкі, нашыя дзеці, нашыя ўнукі будуць успрымаць нас як сучаснікаў Васіля Быкава.

БАЛІЦЬ

22 чэрвень 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

Якое гэта было шчасце — ведаць, што Васіль Быкаў тут, недзе побач, а значыць, праўда застаецца, яна непераможная. Дабро мацнейшае за зло. Як расласна і лёгка быць сучаснікам Быкава. Як атлянт, ён тримаў беларускую надзею. Ён задаваў маштаб — мінулай вайне, кнігам, людзям.

Быкаў умеў цярпець — гэтаму майстэрству добра вучылі ў сталінскай вёсцы, на крывавай вайне, якая да апошніх дзён глыбока хвалявала яго, у савецкай літаратуре. Сярод самых дарагіх сувэніраў у ягоным кабінэце — ліст ад Аляксандра Твардоўскага, рэдактара «Новога мира» — там не вінішаваныні, не пахвалы выдатна-

му твору, а сялянская цярплівая мудрасыць: усё міненца, праўда застанеца. Апошня гады Быкаў ня мог жыць у Беларусі. Яму фізычна невыносна было знаходзіцца ў гнятлівай атмасфэры халуйства і прыніжэння, гвалтоўнага мярзоцца. Калі-небудзь унукі цяперашніх уладароў спытаюць іх, чаму Быкаў ня мог дыхаць адным паветрам зь імі. Калі гаворка ішла пра выданыне кніг, пляны, новыя пачынанні ці навіны ў жыцці людзей, зь якімі ён сябраваў, Быкаў звычайна як пажаданьне зь мяkkай усьмешкай паўтараў: «Дай Божа!» Ён памёр 22 чэрвеня, у самы доўгі дзень году — у гадавіну пачатку вайны. Быкаву цяпер, нарэшце, не баліць. Дай Божа, каб ня ўсьцішыўся ў нас гэты боль.

НАШЫЯ ЎЧЫНКІ ВЫМЯРАЛІСЯ ЎЯЎЛЕНЬНEM — А ШТО СКАЖА БЫКАЎ?

22 чэрвеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Ад самага пачатку новай хвалі беларускага нацыянальнага адраджэння Быкаў выступіў у ягоную падтрымку. Ён і быў сымбалем гэтага адраджэння, і менавіта праз Быкава съвет успрымаў новую Беларусь.

Для тых жа, хто меў дачыненіне да аднаўлення беларускай дзяржаянасці (кажу пра дэпутатаў апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканыя, да якіх сам належалаў), Быкаў быў ня толькі падтрымкай, але і маральным эталёнам: нашыя ўчынкі выміраліся ўяўленьнем — а што скажа Быкаў? Апошня ж словаў, якія сказаў ён для нашага радыё (і гэта, на жаль, было апошніе ягонае інтэрвю), былі: «Трэба змагацца за родную мову».

ЗЯНОН ПАЗЬНЯК: «ТОЕ, ШТО ЎЖО НЯ СТАЛА БЫКАВА, ЯШЧЭ ЦЯЖКА ЎСЬВЯДОМІЦЬ»

22 чэрвеня 2003

На тэлефоннай сувязі ў Нью-Ёрку — старшыня Кан-сэрватыўна-хрысціянской партыі БНФ Зянон Пазьняк.

З.Пазьняк: Съмерць непазыбежная, але людзям нялёгка з гэтым зымрыцца. Цяжка зымрыцца са съмерцю Васіля Быкава. Такое ўражаньне, што памерла беларуская літаратура. Для мяне вельмі балюча, што Быкаў памёр у цяжкім часе і не ў свабодзе, якую трэба яшчэ вярнуць. Але спакайнее душа, што адбылося гэта на бацькаўшчыне. Толькі той, хто яе страціў, як Адам Міцкевіч ці Максім Багдановіч, толькі той можа зразумець, што нават памерці на радзіме ёсьць шчасцем. Апошніяе шчасце беларуса. Тоё, што ўжо ня стала Быкава, яшчэ цяжка ўсьвядоміць. У 1980-я, 1990-я гады, у час актыўнага змагання за незалежнасць і справядлівасць, Васіль Уладзімеравіч быў для мяне тым найпершым чалавекам, на якога можна было абаперціся, калі акружала і кусала цябе воўчая зграя. Зь яго словамі лічыліся ўсе. Але з другой паловы 1990-х гадоў зьявілася атмасфера і людзі, для якіх нічога няма ў Беларусі святыога. У гэтай атмасфэры было немагчыма дыхаць і жыць вялікаму пісьменніку, бо ня кожны рашаўся яго бараніць. Адзіноцтва на бацькаўшчыне ён зъмяніў на адзіноцтва на Захадзе, дзе яшчэ горай, але ўжо ніхто ня мог яго зьневажаць. І вось цяпер ён вярнуўся ў сувязьную нашу зямлю. Яна як душа, як калыска, як вечная любоў. Хай жа будзе яна для яго спагаднай, хай жа становіще яна для нас свабоднай.

ЛЕКАР СПЫНІЎ ГАДЗІНЬНІК БЫКАВА Ў 20.30

23 чэрвень 2003

Алена Ціхановіч, Сяргей Навумчык, Прага

Што вядома пра апошнія дні жыцьця Быкава?

C.Навумчык: Ня думаю, што маю права казаць пра ўсе акалічнасці хваробы і апошнія дні Быкава, гэта спраба родных. Яшчэ перад апэрацыяй у Празе ў сакавіку быў паставлены дыягназ — рак. І было зразумела, што, на вялікі жаль, апэрацыя хаця і ablégchycь стан, але не дапаможа кардынальна. У канцы траўня Быкаў паехаў у Менск. Ён меркаваў вярнуцца ў Прагу, гэта толькі што ў тэлефоннай размове пацвердзіла і жонка Ірына Mіхайлаўна. У іх быў звяротны билет на 6 чэрвеня, але зь некаторых прычынаў адклаў паездку. Да таго ж, пагоршыўся стан здароўя — перад гэтым Васіль Уладзімеравіч прайшоў курс антыанкалягічнай тэрапіі адмысловым лекамі. Два тыдні таму Быкава паклалі ў Бараўляны, і там было вырашана распачаць курс хіміятэрапіі. Спачатку лекары лічылі ягоны стан вельмі цяжкім, але пазней было паляпшэнне, і нават ішла гаворка пра выпіску на нейкі час дахаты, у кватэру на Танкавай.

У дзень нараджэння, акрамя родных, яго наведвалі Генадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін, Сяргей Законьнікаў, Валянцін Тарас. Жонка прачытала яму віншавальныя артыкулы з «Народнай волі». Але на суботу Быкаў быў пераведзены ў рэанімацыю. Учора ў тэлефоннай размове з жонкай Быкава Ірынай Міхайлаўнай я пачуў ад яе, што стан здароўя Васіля Ўладзімеравіча рэзка пагоршыўся, ён прасіў забраць яго са шпіталю. Ён ужо ня мог падымамца. Учора Быкава наведаў сын Сяргей, Ірина Міхайлаўна была з Быкавым у ягоныя апошнія хвіліны... У 20.10 у Быкава спынілася дыханье, а ў

20.30 перастала біцца сэрца, і лекар спыніў ягоны гадзіннік.

A.Ціхановіч: Апошнія месяцы жыцьця Быкава ў Празе ты часта зві ім сустракаўся...

C.Навумчык: Быкаў вельмі шмат чытаў, прычым ён цікавіўся якраз не мастацкай літаратурай, а прасіў прыносіць яму дакумэнтальную літаратуру. Я даваў яму knigі публіцыстыкі Iвана Буніна і Аляксандра Купрына, яшчэ — чатыры knižkі пра Парыж Барыса Носіка (ён іх усе прачытаў), сярод апошняга — knigі ўспамінаў Яўгена Еўтушэнкі і актрысы Алы Дзямідавай. Аляксандар Лукашук перадаў knigu Валкагонава. На пісьмовым стале Васіля Ўладзімеравіча ў Празе засталіся ляжаць «Наша Ніва», апошняя kniga прозы Ўладзімера Арлова і альбом «Краіна Беларусь».

«ПІСЬМЕНЬНІК ГОНАРУ, ЯКІ НІДЗЕ Й НІКОЛІ НЕ ДАПУСКАЎ НАВАТ НАБЛІЖЭНЬНЯ ДА КАН'ЮНКТУРЫ»

23 чэрвень 2003

Пра мастака, змагара і салдата Быкава, які змагаўся за свабоду Украіны, гаворыць старшыня Саюзу ўкраінскіх пісьменнікаў Уладзімер Яварыўскі.

У.Яварыўскі: На Кіраваградчыне ёсьць брацкая магіла, дзе высечаны імёны салдатаў, палеглых падчас другой усясьветнай вайны. І сярод іх — імя Васіля Быкава. Ва Ўкраіне скончылася адно жыцьцё Васіля Быкава. Але потым было другое жыцьцё, калі нарадзіўся вялікі пісьменнік, пісьменьнік гонару, які нідзе й ніколі не дапускаў нават набліжэння да кан'юнктур, які настолькі глыбока праклаў баразну сваёй праўды пра вай-

ну — чаго вартыя такія творы як «Дажыць да сьвітання» ці «Мёртвым не баліць». Гэта быў цудоўны пісьменьнік, які вытрымаў сваю суровую ноту з глыбока прыхаванай пяшчотаю. Гэта быў чалавек, які змагаўся за незалежнасць Беларусі. І калі гэтая незалежнасць была абвешчаная і калі «бацька» Лукашэнка ўзначаліў нацыю, Быкаў быў змушаны эміграваць, як у найстрашнейшыя часы. Яму падаў руку Гавэл, забясьпечыў яму, так бы мовіць, пражытковы мінімум. І апошніе — Васіль Быкаў быў цяжка хворы, у яго быў рак. Ён адчуваў, што вось-вось памрэ. І дзіўна, як лёс павёў яго, што ён вярнуўся да Менску — і пасъля выгнанья ён памёр у Менску.

ВАСІЛЯ БЫКАВА СЛУХАЛ І ЧЫТАЛ Ў КУРАПАТАХ

23 чэрвень 2003

Ганна Соусь, Прага

Мой першы рэпартаж на Свабодзе быў прысьвачаны Васілю Быкаву. Гэта было тры гады таму прыблізна ў гэткі ж летні час.

У Менску была вялікая дэлегацыя літаратараў эўрапейскіх краінаў. У часе афіцыйнай цырымоніі нямецкі літаратуразнаўца сярод іншага гаварыў пра тое, які гэта вялікі гонар для Нямеччыны, што там жыве і працуе беларускі пісьменьнік Васіль Быкаў. А перакладчыца, якую прызначылі працаўца з дэлегацыяй, пераклала ўсю ягоную прамову, апрош словаў пра Быкава. Празь некалькі гадзін у Вязынцы, а тады было Купальле, латыскі паэт Марыс Чаклайс са сцэны выказаў абурэнне гэтым фактам, а потым у інтэрвю для Радыё Свабода казаў пра тое, як ганебна, што геніяльны беларускі

пісьменьнік вымушаны жыць у выгнанні. Гэта быў мой першы рэпартаж на Свабодзе...
Праз два з паловай году, калі ў менскім Палацы мас-тацтва адбывалася прэзэнтация кнігі «Дарога праз Курапаты», Васіль Быкаў у жывым эфіры Радыё Свабода звязрнуўся да прысутных у залі абаронцаў. Ён дзяка-ваў моладзі за тое, што яны збераглі Курапаты цягам завейных месяцаў, празь съюжу і тэрор правараразбу-ральных ды іншых «органаў». «Вы абаранілі, можа, самы жахлівы краёчак нашай гісторыі — памяць пра зло і крывавае злачынства, што чыніліся супраць нацыі», — казаў Быкаў. Празь неікі час нямецкі дыпламат, які прысутнічаў на прэзэнтациі кнігі «Дарога праз Курапаты», запытаў мяне са зьдзіўленнем: «Як гэта Радыё Свабода дамаглося, што ў цэнтральным палацы Мен-ску гучна й вольна гучала слова Васіля Быкава? Як гэта дазволілі беларускія ўлады?..» Слова Васіля Быкава заўсёды гучала ў Курапатах. Яго там слухалі па нашым радыё і заўсёды чыталі. «Сыцяна», «Кар'ер» ды іншыя творы Быкава былі ў бібліятэчцы абаронцаў Курапатаў. На Дзяды, знаходзячыся ў далёкай Нямеччыне, Васіль Быкаў казаў у эфіры Свабоды, што ён вельмі хацеў бы далучыцца да тых, хто паставіць сьвечкі ў Курапатах. А цяпер абаронцы Курапатаў запалаць сьвечкі па Васілю Быкаву.

**ЁГАНА ШТРАСЭР: «У РОДНАЙ КРАІНЕ ЁН НЯ БЫЎ
У БЯСЬПЕЦЫ»**

23 чэрвень 2003

Некалькі гадоў Васіль Быкаў пражыў у Нямеччыне, дзе знаходзіўся на запрашэнні Нямецкага ПЭН-Цэнтру. Слова кірауніку ПЭН-Цэнтру Нямеччыны пісьменьніку Ёгана Штрасэру.

Ё.Штрасэр: Я ня ведаў яго асабіста, але Нямецкі ПЭН-Цэнтар забяспечваў яму магчымасць побыту ў Нямеччыне, нават некалькі разоў, бо ў ягонай роднай краіне ён ня быў у бясъпецы. І я некаторыя яго рэчы чытаў. Я спадзяваўся, што ён як пісьменык яшчэ доўга будзе з намі, яшчэ будзе пісаць цікавыя творы. Навіну, што ён памёр, я чую цяпер упершыню, і я вельмі смутную.

ПЁТАР ВАЙЛЬ: «БЫКАЎСКАЯ ВАЙНА — НЯ БОЙ ДЗЕЛЯ ПЕРАМОГІ, А БОЙ БЕЗЬ ПЕРАМОЖЦАЎ»

23 чэрвень 2003

Пра значэньне творчасці Васіля Быкава гаворыць расейскі пісьменык Пётар Вайль.

П.Вайль: Найлепшыя кінігі Быкава — пра вайну. Пра вайну ён пісаў усё жыцьцё. Нібыта ня дзіўна — гэта была тэма соцен্য, калі ня тысяч савецкіх пісьменнікаў. Але пры гэтым дзіўным чынам вялікай сапраўднай кнігі няма. Гэтаму многае перашкаджала — і наўпрост улада, і наўпрост ці ўскосна рэдактарская цэнзура і аўтарская самацензура, і больш за ўсё — дыктат грамадзтва, тое зразумелае, але згубнае для гістарычнай памяці народу пачуцьцё, якое завецца «не чапай съятога». Непахінасць подзвігу ператварыла вайну ў маналіт, у нешта, што не падлягае аналізу. На гэтым тле апавяданьні, аповесці, раманы Васіля Быкава вылучаюцца рэзка, ярка, жывы. Ня рух вайсковых масаў, а рух душы. Ягоная тэма — чалавек на мяжы, чалавек за мяжою. Можа, самае пранікнёнае, што напісана пра вайну — аповесць «Сотнікаў», якая ў першапачатковым аўтарскім варыянце называлася «Рыбак і Сотнікаў». Называлася слушна, бо Сотнікаў герайчна гіне, а Ры-

бак па-здрадніцку выжывае. Гэта непарыўная пара, пушкінскі матыў — «Во всех стихиях человек тиран, предатель или узник».

Адзін з апошніх твораў Быкава «Маладая і прыгожая» — на туую ж тэму. Пра тое, як мілімэтар за мілімэтрам чалавек здымает сябе покрыва цывілізацыі, адкідае дасягненыні рэлігіі, права, застаючыся ў самоце перад простым пытанынем — жыць ці памерці. Быкай мог распавесці пра гэта зь велізарнай пераканаўчай сілаю. У Быкава вайна спусташае землі і душы, разбурае гарады і мараль. Чалавек застаецца сам-насам з сабою, і гэты бой — самы жахлівы і цяжкі. Быкаўская вайна — не аптымістычная трагедыя, а трагедыя; ня бой дзеля перамогі, а бой безь пераможцаў. Гэта праўда: галоўнае на вайне — ня тое, хто перамог, а тое, што яна ёсьць, што яна адбылася, што яна пачалася. Васіль Быкай памёр 22 чэрвеня.

ДАНУТА БІЧЭЛЬ: «ТОЕ, ШТО ЗРАБІЎ БЫКАЎ, ЯНО НЕСЬМЯРОТНАЕ»

23 чэрвень 2003

Паэтка Данута Бічэль памятае Васіля Быкава з гарадзенскага пэрыяду ягонага жыцьця і творчасці.

Д.Бічэль: У майм жыцьці ён быў вельмі важны чалавек, таму што ён рабіў літаратурныя старонкі ў «Гродзенскай праўдзе». Я насіла яму свае першыя пробы пяра. Нейкі час ён кіраваў нашым аддзяленнем Саюзу пісьменнікаў, так што ён быў майм кіраўніком і майм лідэрам. Горад Горадня маленькі, і ўсе ведалі Васіля Быкава. І ён быў вялікі на гэты горад, завялікі. Але разам з тым, па-моему, яму тут добра жылося і пісалася ў сэнсе дачыненняў з людзьмі, тут у яго было вельмі

шмат аматараў, якія яго шчыра, бескарысліва любілі. Гэта і простыя людзі, якія чыталі літаратуру, і інтэлігэнцыя. Для Горадні гэта быў чалавек, які ўзыняў гэтых горад на ўсясьветную вышыню, зрабіў славутым у сэнсе літаратурным... Памятаю, як ён падтырмліваў Ларысу Геніюш, калі яна прыехала. Юрку Геніюшу зрабілі аперацыю, а яе не пускалі ў Беласток, таму што ў яе быў пашпарт без грамадзянства. Я зь ёю хадзіла па горадзе, яна плакала, і мы зайшлі да Васіля. І неяк ён здолеў пагаварыць зь ёю, яна ад яго выйшла ўжо спакайнейшая. Я гавару пра яго як чалавека, а ацаніць ягоную літаратурную творчасць — я думаю, што ацэніць час і чытачы, яна ўжо ацэненая. Пісьменнік вялікі, але нехта сказаў, што памерла беларуская літаратура — я так не лічу. Бо і тое, што зрабіў Быкаў, яно несъмяротнае.

**Р.БАРАДУЛІН: «ЗАСТАЛАСЯ БЕЛАРУСЬ БЯЗ БЫКАВА
БЕДНАЙ ХАТАЙ БЕЗ ГАСПАДАРА»**

23 чэрвень 2003

Слова на разывітаньне з Васілем Быковым гаворыць ягоны сябра паэт Рыгор Барадулін.

Р.Барадулін: Вельмі цяжка ўсьведамляць, што ня стала Васілем. Але яго ня стала зямнога, ня стала яго ў зямным увасабленыні. Таму што думка, слова, сэрца Васіля, душа ягоная, яна засталася, яна засталася з намі. Памятаеце ў Бібліі: напачатку было слова. Дык вось, напачатку самай сумленнай беларускай літаратуры было слова Быкова, слова чыстае, слова праўды. Ён самы залежны пісьменнік у Беларусі, таму што ён залежыць ад праўды. Калі сказаць: Васіль Быкаў — праўдалюб, гэта ня тое слова, я б яго назваў такім утвораным словам «праўдараб». Ён усё жыцьцё працаваў на праўду.

Васіль ніколі не трывунычаў, ніколі ня меў пасадаў літаратурных. Ён, як і Караткевіч, гэта дзьве такія постасці, якіх Беларусі Бог паслаў. Я яго назваў і называю апосталам нацыі. І ўсе тыя, хто цкаваў яго, а цкавалі яго ўсе рэжымы ўсіх разыліваў, таму што Васіль быў мулкі для іх, яны паскорылі яго хваробу. Таму што вы разумееце, як насыць столькі...

Васіль быў у артылерый ў «саракапятках» — гэта простай наводкай па танку. Ці ты па танку, ці танк па табе. І з «саракапятак» у штрафную роту не пасылалі — гэта прыроўнівалася. Калі падсумоўваць, дык Васіль Быкаў і ў вайну прыйшоў у штрафной роце, і ў літаратуры, таму што ён казаў праўду. Я ўчора ноччу напісаў такія чатыры радкі, «Памяці анёла нацыі»:

Нечысьць на зямлю бяду наклікала,
Перагарадзіла белы дзень гара.
Засталася Беларусь бяз Быкова
Беднай хатай без гаспадара.

**ШТО ЗНАЧЫЦЬ ДЛЯ ВАС ТВОРЧАСТЬ ВАСІЛЯ
БЫКАВА?**

23 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

«Як вы ўспрынілі вестку пра съмерць вялікага пісьменніка?» — гэтае пытаньне мы задавалі мінажкам на вуліцах сталіцы. На той момант некаторыя людзі яшчэ ня ведалі, што Васіль Быкаў пайшоў з жыцьця. Бальшыня ж, аднак, дазволілася пра трагічную падзею і была вельмі ўражана гэтай навіной.

Сладар: Што Васіль Быкаў памёр, я ня ведаў. Вы мяне прости ўразілі. Я ведаў, што ён за мяжой, што, на жаль,

яму не знайшлося месца на радзіме, бо такая ўлада. Але ж я нават не ўяўляў, што гэты чалавек можа памерці.

Бо для мяне гэта, ведаецце, чалавек, які жыў учора, жыве сёння і заўтра будзе жыць. Гэта як векавы дуб у лесе.

Спадарыня: Паколькі я прыкладна таго ж узросту, перажыла вайну, то я, натуральна, вельмі люблю ягоныя творы і няблага іх ведаю. Народ яго любіць, шануе, і вельмі цяжка ад таго, што ён доўгі час правёў не ў Беларусі. Шкада, вельмі шкада.

Спадар: Калі я ўпершыню чытаў ягоныя творы, то для мяне гэта было адкрыццём эмацыйнай і інфармацыйнай плыні пра вайну. Гэта вялікі літаратар, гонар нашай літаратуры, гонар нашай нацыі, хоць многія чыноўнікі, у тым ліку і пісьменнікі, ставяцца да яго варожа. Але ягонае значэнне як грамадзяніна, як носьбіта ідэі застанецца назаўсёды.

Спадарыня: Я яго люблю, шаную і вельмі шкадую, што ён пайшоў з жыцьця. Гэта сумленыне нацыі. І тое, што апошнія гады ён тут ня жыў, вельмі шкада. Я думаю, што Васіль Быкаў, як і Алесь Адамовіч, на доўгія-доўгія гады будзе заставацца для ўсёй беларускай нацыі гонарам. Яго будуць шанаваць, любіць, чытаць, а галоўнае — памятаць.

Адказы людзей на пытанье пра значэнне асобы Васіля Быкава ў іхным жыцьці былі розныя ў залежнасці ад веку суразмоўцаў: моладзь больш гаварыла аб прафэсіяналізме і ўсясьветнай вядомасці пісьменніка, а людзі сталага веку пра Быкава-чалавека, патрыёта і змагара за свабоду.

Спадар: Для мяне Васіль Быкаў — гэта пласт беларускай культуры, гэта ягоныя творы, якія былі прызнаныя ня толькі ў Беларусі, але і далёка за мяжой. Я лічу, што нашае грамадзтва страціла вялікага чалавека ў пляні культуры.

Спадар: Для мяне Васіль Быкаў — вялікая асона ў гісторыі сучаснай Беларусі. Я ведаю ягоныя творы са школьн-

най парты. Гэта глыба вялікая — як чалавек, так і прафэсіянал.

Спадар: Мне было важна даведацца, што пра вайну можна пісаць так праўдзіва і так страшна. А пасля мне было вельмі прыемна сачыць за ягонай актыўнай палітычнай дзеянасцю, удзелам у жыцьці беларускага народа. Гэта чалавек, які не паклаўся пад дырэктывы і не маўчай, як гэта здараецца з большасцю беларускіх пісьменнікаў.

Спадарыня: Незваротная страта, якая нагадвае мне съмерць Сахарава — гэткія самыя пачуцьці. Ён першы сказаў праўду пра вайну. Ну ѹ, канечне ж, ягоная прынцыповая пазыцыя. У нашай краіне ён быў сярод нямногіх, хто адстойваў гэту пазыцыю, не зважаючы ні на што. Думаю, што разьвітаныне з радзімай для яго было вельмі цяжкае, але ж ён і на гэта пайшоў.

Спадар: У жыцьці я зь ім сутыкаўся вельмі часта, бо я мастак і меў майстэрню ў пад'ездзе, у якім ён жыў. І калі хацелася спрабаваць саступіць яму дарогу — ён усё роўна рабіў гэта першы. Гэта шмат гаворыць пра сутнасць чалавека.

Спадар: Вельмі добры чалавек, якога ведаюць усе людзі, які змагаўся за свабоду нашай радзімы Беларусі, за нашую свабоду.

Некаторыя з апытаных мінакоў не маглі згадаць назваў нават вельмі вядомых твораў пісьменніка, але ніводзін чалавек не сказаў, што ня ведае, хто такі Васіль Быкаў.

ДЛЯ ЛУКАШЕНКІ БЫКАЎ — «ВАСІЛІЙ»

23 чэрвень 2003

Юры Свірко, Менск

Аляксандар Лукашэнка накіраваў спачуваньне жонцы Васіля Быкава Ірыне Міхайлаўне, сваякам і блізкім, «шчыра падзяляючи зь імі смутак і цяжар гэтай неадноўнай страты», — паведаміла прэзыдэнцкая прэсавая служба. Яна падала некалькі сказаў з тэксту спачуваньня, напісанага на расейскай мове:

«Васілій Быкаў ніколі не шукаў пракладзеных шляхоў у жыцьці й творчасці. Але, нягледзячы ні на што, ён заўжды заставаўся патрыётам сваёй радзімы. Імя Васілія Быкава шырока вядомае ў Беларусі й за мяжой. На яго кнігах выхаванае не адно пакаленіне грамадзянаў нашай краіны. Светлая памяць пра вернага сына беларускага народу, выдатнага пісьменніка Васілія Ўладзімеравіча Быкава назаўжды захаваецца ў нашых сэрцах», — напісаў Аляксандар Лукашэнка.

ЗАЛАТЫ ФОНД УСЯСЬВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

23 чэрвень 2003

Валянціна Аксак, Менск

Мудрыя не съпяшацца. Першым кінуць на цнатлівую бель аркушовае нівы сваё слова-зерне, яны доўга съпеляць свае думы, і таму на іхных мысьлярскіх гонях ніколі не праастае пустацьвету. За 55 гадоў актыўнага творчага жыцьця Васіль Быкаў выдаў каля двух з паловаю дзесяткаў кнігаў арыгінальнае прозы. Перакладзенія амаль на сто моваў свету, яны назаўжды ўвойдуць у залаты фонд усясветнае літаратуры XX стагодзьдзя.

Самае першае апавяданье «Дапякло» Васіль Быкаў надрукаваў у 1947 годзе ў часопісе «Вожык». Праз два гады ягоныя літаратурныя публікацыі зьявіліся ў газэце «Гродзенская праўда». Але сам пісьменнік лічыў пачаткам свайго творчага лёсу 1951 год, калі напісаў апавяданьні «Сымерць чалавека» і «Абозынік». Маладыя афіцэры і салдаты з трагічным франтавым лёсам з апавяданьня «Ў першым баі» надоўга стануць галоўнымі героямі твораў пісьменніка.

Нікім дагэтуль не паказаная акопная праўда другой усясветнай вайны складзе зъмест кніг ягоных аповесьцяў і апавяданьняў «Жураўліны крык», «Трэцяя ракета», «Альпійская баляды», «Адна ночь». Выдадзеныя ў 1960-я гады, яны прынеслы пісьменніку велізарную чытацкую папулярнасць і жорсткую агрэсію афіцыйных ідэоліягаў. І тое і другое памножылі аповесьці «Сотнікаў», «Абеліск», «Воўчая зграя», «Круглянскі мост», «Пайсці і не вярнуцца», але асабліва — «Мёртвым не баліць». Выдадзеныя ў 1970-я гады, гэтыя творы пісьменніка прынеслы яму ўсясветную славу, якую яшчэ больш пашырыла аповесьць «Знак бяды». З яе пісьменнік першым у беларускай літаратуры з'яўляецца да пэрыяду жорсткіх сталінскіх рэпресіяў у час гэтак званае калектывізацыі. І да канца жыцьця будзе паказваць антыгуманнае ablічча мэтадаў кіравання савецкае ўлады. Што адразу ж выклікала неперанінае цкаваньне пісьменніка цяперашнім уладаю ў краіне.

Творы канца 1980-х — пачатку 1990-х (раман «Кар'ер», аповесьці «Аблава», «Сыцюжа» і «Ў тумане») яшчэ пасыпяюць выйсьці ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». А антыбальшавіцкія творы, напісаныя ў другой палове 1990-х гадоў, ужо дойдуць да чытача толькі дзесяткі народным ахвяраваньнем. Зборнік апавяданьняў «Сыцяна» стаў першою ў гэтым сэнсе народнаю кнігай. На сабраныя гроши яе выдала ў 1997 годзе выдавецтва «Наша Ніва». Праз два гады ў выда-

вецтве «Вострая Брама» выйшла кніга мэтафарычных прыпавесцьцяў Быкава пра сучасную Беларусь «Пахаджане». Між гэтымі дэзвюма кнігамі ў выдавецтве «Гронка» выйшаў зборнік быкаўскае публіцыстыкі «Крыжовы шлях».

Апошняя прыжыццёвая кніга апавяданьняў пісьменьніка — «Ваўчыная яма» — з'явілася ў выдавецтве «Кніга» два гады таму. Сваю кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» Васіль Быкаў таксама яшчэ пасыпеў адредагаваць сам. А вось абяцаны ўладамі васьмітомнік (менавіта на такі аўём творчы наробак пісьменьніка ацаніла дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура») застаўся за жыццёвым парогам. Але творчы архіў пісьменьніка падорыць чытачу яшчэ шмат быкаўскіх адкрыццяў. Найбліжэйшае зь якіх, апавяданьне «Бутэльчына, альбо Прэзыдэнт на дрэве» будзе надрукаванае ў адным зь незалежных выданьняў.

А.ЛУКАШЭНКА: «ІМЯ БЫКАВА — ЯК БЫ МЫ ДА ЯГО НІ СТАВІЛІСЯ — НЕПАСРЭДНА ЗЬВЯЗАНАЕ З ІМКНЕЊНEM НАШАГА НАРОДУ ЖЫЦЬ У СВАБОДНАЙ I НЕЗАЛЕЖНАЙ КРАІНЕ»

23 чэрвень 2003

Юры Свірко, Менск

На панядзелак Аляксандар Лукашэнка заплянаваў прагляд новага фільму «Настася Слуцкая» з удзелам прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі ў менскім кінатэатры «Цэнтральны». Перад пачаткам прагляду спадар Лукашэнка зьвярнуўся да прысутных з нагоды съмерці Васіля Быкава.

А.Лукашэнка: Пайшоў з жыцця чалавек, імя якога — як бы мы да яго ні ставіліся — непасрэдна звязанае з

імкненіем нашага народу жыць у свабоднай і незалежнай краіне. На жаль, памёр Васілій Быкаў, і яшчэ раз хачу падкрэсціць: па-рознаму мы разумеем сувэрэнітэт і незалежнасць, але нельга адмовіць гэтаму чалавеку ўжаданыні страснай барацьбы за свабоду нашай краіны ды яе незалежнасць. Я думаю, што будзе — як бы гэта ні было сумна — правільна, калі мы хвілінай маўчання ўшануем памяць гэтага чалавека.

Пазней стала вядома, што Аляксандар Лукашэнка накіраваў спачуванні сям'і Васіля Быкава. Пра гэта паведаміла Лукашэнка прэсавая сакратарка Натальля Пяткевіч, якая сказала таксама, што кіраунік дзяржавы падпішаў нэкралёт. Паводле спадарыні Пяткевіч, Аляксандар Лукашэнка даручыў стварыць для арганізацыі жалобных мерапрыемстваў і пахаванья ўрадавую камісію на чале з міністрам культуры Леанідам Гулякам — Васілю Быкаву будзе аддадзеная пашана як народнаму пісьменьніку Беларусі і ўдзельніку Вялікай Айчыннай вайны. Як афіцыйна паведамляеца, «клясык беларускай ды ўсясьветнай літаратуры будзе пахаваны на Алеі пачэсных грамадзянаў на Ўсходніх могілках Менску». Пахаваньне Васіля Быкава адбудзеца 25 чэрвеня, і пачнецца яно з жалобнай цырымоніі ў Доме літаратара. Вось што распавёў намесцік старшыні Саюзу пісьменьнікаў Барыс Пятровіч:

Б.Пятровіч: Развітанье адбудзеца ў сераду, у Доме літаратара на вуліцы Фрунзэ, 5 — пачатак а 10-й гадзіне. А а 13-й пачнецца грамадзянская паніхіда, на якой выступяць сябры Быкава, землякі, сваякі, відаць... Потым труну вырашана — я ня ведаю, як гэта будзе на справе, але вырашана пранесыці на руках ад плошчы Перамогі да плошчы Якуба Коласа, і пахаваньне адбудзеца на Маскоўскіх могілках (ці Ўсходніх могілках).

Міністэрства абароны Беларусі таксама далучылася да ўшанаваньня памяці Васіля Быкава. Як заявіў на-

чальнік управы гэтага міністэрства Ўладзімер Сераштан, «вайскоўцы беларускай арміі, вэтэраны Вялікай Айчыннай вайны ды Ўзброеных сілаў з болем успрынялі вестку пра съмерць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава». Паводле спадара Сераштана, на творах Быкава выхоўвалася не адно пакален'не абаронцаў бацькаўшчыны, яны ёсьць у бібліятэцы кожнай вайсковай часткі.

СЯРГЕЙ ЗАКОНЬНІКАЎ: «БЫКАЎ ВЯЛІКІ ТЫМ, ШТО ВЫЯВІЎ САПРАЎДНЫ БЕЛАРУСКІ ХАРАКТАР»

23 чэрвень 2003

Паэт Сяргей Законьнікаў называе Васіля Быкава сваім старэйшым сябрам, які заўсёды паказваў, як трэба адстойваць праўду і справядлівасць.

С.Законьнікаў: Мая душа разрываецца ад горычы, ад болю, таму што я страціў сваіго старэйшага таварыша. Памёр вялікі пісьменнік сучаснасці. Ён вялікі ня толькі тым, што ягоныя творы мален'кія беларусы пачынаюць вывучаць у школе. Ня толькі тым, што ягоныя аповесці і раманы перакладзеныя больш чым на восемдзесят моваў сьвету. Ён вялікі тым, што здолеў у сваёй творчасці выявиць беларускі харектар. Ня той харектар, які прайшоў дэфармацыю сталіншчыны, і які сёння не дае пабудаваць нам незалежнай дзяржавы, годнага жыцця. Ён выявіў той харектар беларуса, які быў патрэбны раней і патрэбны сёння. Нашае грамадства знаходзіцца як бы ў здрэнцвенні. Як трусік перад пашчаю ўдава. И прыклад Васіля Ўладзімеравіча паказвае, што можна не паступацца сваім пазыцыямі, можна адстойваць праўду, справядлівасць і дэмакратыю. И з такімі думкамі, з такім адчуваньнем ён праца-

ваў і над апошнімі сваімі творамі, і над самай апошняй кнігай «Доўгая дарога дадому».

Тут я чую, што хацелі ад Васіля Ўладзімеравіча, каб пры канцы сваіго жыцця ён пакінуў нейкі духовы запавет. Я кажу ўсім: «Духовы тастамант Васіль Быкаў пакінуў у сваёй творчасці». Калі ласка, бярыце яго мастацкія, публіцыстычныя кнігі, там усё сказана. Васіль Уладзімеравіч хацеў, каб наша Беларусь была незалежнай, свабоднай і дэмакратычнай. Каб усе людзі жылі ў ёй цывілізавана, заможна, шчасліва і разумна. Гэтай пазыцыі ён прытымліваўся да канца сваіх дзён. И трэба, каб мы заўсёды былі годнымі вучнямі Васіля Быкава.

ГЕНАДЗЬ БУРАЎКІН: «БЫКАЎ ПАВІНЕН УВЕСЬ ЧАС БЫЦЬ ЗЬ БЕЛАРУСАМІ»

23 чэрвень 2003

Вядомы паэт ня хоча развязівтацца з Васілем Быкаўм. На ягоную думку, Быкаў ня можа быць не зь беларусамі.

Г.Бураўкін: Мне вельмі скрушна на душы. Быкаў павінен увесь час быць зь беларусамі і зь Беларусью. Бо ён напісаў такія творы, якія павінны пастаянна быць зь беларусамі. Ён паспяў за сваё жыццё такое сказаць пра нашу гісторыю, пра наш лёс, пра нашу будучыню, што бяз гэтага Беларусі ня можа быць. Бяда нашая ў тым, што да гэтага часу многія не пачулі Быкава. Я спадзяюся, што гэтая съмерць нарэшце прымусіць многіх ці то абыякавых, ці ня надта съядомых людзей пачуць Быкава. Пачуць ягоны боль, ягоныя прароцтвы. И таму я лічу, што Беларусі бяз Быкава ня будзе, не павінна і ня можа быць. Яна заўсёды будзе з Быкавым. И мне ня столькі хочацца гаварыць слова развязінья,

колькі гаварыць сёньня слова падзякі зямлі нашай роднай, вушацкаму краю — за тое, што яны нам далі такога майстра, такога беларуса. Падзяку Богу за тое, што ён Быкаў Васілю даў ладны кавалак жыцьця. І яшчэ скажаць падзякую самому Васілю за тое, што яму хапіла і мужнасці, і цярпеніня, і мудрасці, і съмеласці зрабіць тое, што ён зрабіў. Я не хачу разъвітвацца з Васілем. Проста мне вельмі скрушина, што ён ужо будзе ня побач з намі, а там, дзе ўжо, на жаль, многія нашыя слáўныя беларусы. Але ён ня можа быць ня з намі, і мы ня можам быць без яго.

СВАЕ НАЙБОЛЬШ ВЯДОМЫЯ ТВОРЫ ВАСІЛЬ БЫКАЎ НАПІСАЎ У ГОРАДНІ

23 чэрвеня 2003

Сяргей Астраўцоў, Горадня

Першы раз Васіль Быкаў жыў у Горадні з 1947 да 1949 году. Працаваў у мастацкіх майстэрнях, у рэдакцыі абласной газеты. Вярнуўся сюды ў 1956-м, каб стаць гарадзенцам яшчэ на 22 гады. У рэдакцыі «Гродзенскай праўды» яшчэ захавалася крэсла, на якім ён сядзеў за рабочым сталом.

Пісьменнік працаваў у газэце літаратурным кансультантам, сваю пасаду ён перадаў паэту Юрку Голубу, які цяпер працуе ў рэдакцыі, а таксама ўзначальвае абласную арганізацыю Саюзу пісьменнікаў.

Ю.Голуб: Многія кнігі Васіль Уладзімеравіч напісаў у нашым горадзе. І гэты горад, і Нёман прысутнічаюць у кнігах пра вайну, пра тыя падзеі, якія былі далёка ад сюль. Варта ўспомніць хаця б аповесць «Дажыць да съвітання» зь яго лейтэнантам Іваноўскім, які прыяж-

джае напярэдадні вайны служыць у адзін з заходніх гарадоў, у якім пазнаецца менавіта горад над Нёмнам.

Людзі, якія ведалі Быкава, успамінаюць, што ён часам даваў станоўчым пэрсанажам сваіх кніг імёны і прозвішчы тых, да каго добра ставіўся. А з адмоўнымі героямі рабіў наадварот. Успамінае стары гарадзенскі журналіст Вітольд Іваноўскі, які доўгі час працаваў уласным карэспандэнтам «Звязды»:

В.Іваноўскі: Ён заўсёды быў вытрыманы, дасыціпны. Гаварыў мала, але настолькі гэта ўсё было трапна, настолькі дарэчы, што да гэтага часу многае з таго, што ён сказаў, у мяне ў памяці. Памятаю, мы доўга спрачаліся: чым была Унія для Беларусі — ці гэта было добра, ці гэта было кепска? А Васіль Уладзімеравіч скажаў: гэта была апошняя спроба, якая давала магчымасць Беларусі далучыцца да Эўропы.

Вітольд Іваноўскі ўспамінае, што Васіль Быкаў ня толькі пісаў, але часта маляваў. У філіі Саюзу пісьменнікаў, якой кіраваў, намаляваў проста на съянне шаржы на сябе і на Аляксея Карпюка. Юрка Голуб адзначае, што там жа віселі па-майстэрску выкананыя Быкаўым фотапартрэты Мележа, Брыля, Твардоўскага, Танка ды іншых вядомых пісьменнікаў. На жаль, філію Саюзу пісьменнікаў выселілі з дому Элізы Ажэшкі, дзе працаваў Васіль Быкаў. Лёс фотапартрэтаў, зробленых ім, невядомы. На сёньняшні дзень ягонае імя пакуль не ўвекавечанае ў горадзе над Нёмнам.

ГРАМАДЗКІЯ АКТЫВІСТЫ МАГЛЁВА ПРЫПЫНЯЦЬ ПРАЦУ НА ХВІЛІНУ ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА

23 чэрвень 2003

Марыя Ўсьціновіч, Magilëў

Magilëўskae грамадзкае аб'яднаньне «Кола сяброў» зьвярнулася да сваіх сяброў, партнераў, калегаў і грамадзкасці з прапановай адмініціцы забаўляльныя імпрэзы на час жалобных мерапрыемстваў з нагоды съмерці Васіля Быкава.

Сябры грамадзкага аб'яднаньня замаўляюць у праваслаўных цэрквах і касцёлах Magilëўшчыны памінальныя службы. «Кола сяброў» лічыць, што ў дні жалобы трэба ўстрымазца ад прагляду і праслушоўвання забаўляльных праграмаў тэлевізійных і радыёных сетак. Штодня да чацвярга грамадзкія актыўісты Magilëў заклікалі жыхароў вобласці спыняць працу а 13-й гадзіне на хвіліну маўчанья — на знак ушанаваньня памяці Васіля Быкава.

ЛІЦЭІСТЫ — ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА

23 чэрвень 2003

Зь перадачы «Маладыя галасы». Адны з апошніх публічных словаў Васіля Быкава былі ў абарону Беларускага гуманітарнага ліцэю. Ліцэісты распавядайдоць, як Быкаў апекаваўся ліцэем — з гонарам адзначаюць, што іхным папярэднікам пащасціла атрыманыя дыплёмы пра заканчэнне ліцэю з рук Васіля Быкава. Слова навучэнцам Беларускага гуманітарнага ліцэю, гавораць Вера Паклонская, Глеб Лабадзенка, Наталья Ягела, Максім Русьць і Каця Матавелава.

В.Паклонская: Сказаць проста, што гэта быў празаік — ня надта будзе нова. Сказаць, што гэта чалавек, які вельмі шмат зрабіў для разумення беларусаў, для вызначэння беларусаў як саміх сябе, гэта будзе бліжэй. Мне былі больш цікавыя ягоныя экзыстэнцыяльныя творы, такія як «Сыцяна». Таму што чытаць проста пра вайну, хоць і праўду пра вайну, мне, напрыклад, нецікава. А вось тэма экзыстэнцыялізму мяне хвалюе. Ён ніколі не пераўтворыцца ў манумэнт, таму што я яго вельмі люблю. У мяне стаіць пяць розных выданьняў яго, і я яго перш за ўсё буду помніць як чалавека, які вельмі шмат рабіў для Беларусі. Калі я была меншая, ён прыяжджаў у ліцэй.

Г.Лабадзенка: Быкаў звязаны зь ліцэем. Ён тут быў не аднойчы. І раней, калі сітуацыя была ў краіне іншая, Быкаў уручаў атэстаты выпускнікам ліцэю. Я лічу, што гэтым людзям вельмі моцна пашанцавала. Як у мяне за першую-другую клясы граматы і падзякі яшчэ з «Пагоняй», у майго браціка пасъедчаныне пра нараджэнне з «Пагоняй» — то калі Быкаў уручаў атэстаты, гэта той жа гонар. Вобраз Васіля Быкава, гэта штосьці вялікае, недасяжнае, але ў той жа час нешта сваё. Для пэўнай групы людзей Быкаў быў тым, на каго можна было азірнуцца і сказаць: «А што скажа Быкаў?», «А Быкаў сказаў так». Цяпер я ня бачу такога другога чалавека, на якога можна было бы так спаслацца. З таго апошняга, што мяне кранула ў Быкава, гэта ягоная разывітальная кнішка «Доўгая дарога дадому». Таксама кнішка «Пахаджане» прыйшла дужа даспадобы, таму што, нягледзячы на хрестаматыйныя «Знак бяды», «Жураўліны крык», «Сотнікаў», тут адчуваўся ня толькі адыхад ад тэмы вайны. Адчуваўся філозофскі падыход аўтара, ягоная глыбіня, ягоная веліч. Быкаў — гэта сапраўды была нашая Сыцяна. І цяпер гэтая сыцяна пачынае расцяярушвацца. Улады не змаглі дамовіцца з жывым Быкавым, я думаю, яны паспрабуюць паспэку-

ляваць на съмерці. І нашая задача — ня даць зганьбіць гонар вялікага пісьменьніка. І для нас вельмі сымбалічна, што апошня выказваныні Васіля Ўладзімеравіча былі на абарону ліцэю. Ягоныя апошнія слова былі: «Трэба змагацца за родную мову». Ён ня стаў іконай, хоць яго называюць апосталам нацыі. Ён сапраўды быў і застасцца апосталам нацыі. Я лічу, што зь яго ня зробяць ідала.

Н.Ягела: Для мяне гэты чалавек вельмі праўдівы, які ніколі не мяняў сваёй пазыцыі. Мне ён спадабаўся гэтым якасцямі. Канечне, гэта шматгранная асoba, вельмі праўдівая. Бо ён не ішоў ні за якім рэжымам і заўсёды быў самастойны чалавек. Менавіта асoba, якіх у наш час бывае няшмат — бо некаторыя людзі адчуваюць страх ці падобныя пачуцьці. А ён ніколі не баяўся, таму людзі, калі чыталі, маглі яму верыць і знаходзіць праўду зь ягоных кніг менавіта.

М.Русьць: Быкаў умее паказаць кожнага чалавека, вобразы вельмі цікава, але галоўнае — з усіх бакоў. Мой самы любімы твор — «Альпійская баляды». Увогуле, я ягоныя творы вельмі люблю чытаць, асабліва калі прыяджаю ў вёску. Сама атмасфера такая, калі ў лес ідзеши, ці ў поле — калі чытаеш Быкава, зусім асаблівы настрой.

К.Матавелава: Чалавек-легенда. Нават ня верыцца, што такі можа памерці. Быў легенда пры жыцьці, цяпер можна сказаць, што гэта проста легенда. Быкаў — гэта ня мой любімы пісьменьнік. Але, калі-нікалі фальш пачынае настолькі абрываць, што хочацца пачытаць штосьці сапраўднае. Кніжак зь несапраўднымі падзеямі цяпер вельмі шмат. А вось Быкаў адзін зь нямногіх людзей, які пісаў штосьці сапраўднае. Гэта асаблівы чалавек, ён любіў ліцэй, ён часта прыходзіў. Некаторым выпускнікам паshanцевала, ён уручаў ім дыплёмы пра заканчэнне ліцэю. Гэта, вядома, вялікі гонар, калі дып-

лёмы ўручалі Быкаў. Нам, на жаль, у гэтым сэнсе не паshanцевала. Але мы будзем памятаць яго, вядома, перш за ўсё як чалавека. Як добрага чалавека, які вельмі шмат зрабіў для бацькаўшчыны і пэрсанальна для нашага ліцэю.

ЛУКАШЭНКА ПАДПІСАЎ НЭКРАЛЁГ БЫКАВУ, АЛЕ НА ПАХАВАНЬНЕ НЯ ПОЙДЗЕ

24 чэрвень 2003

Юры Свірко, Менск

Выступаючы падчас урадавай нарады наконт стварэння супольнага беларуска-расейскага прадпрыемства на базе «Белтрансгазу», Аляксандар Лукашэнка зрабіў нечаканую заяву.

А.Лукашэнка: Тоё, як сёньня расейскія СМІ юродствујуць на съмерці Васіля Быкава, паятгне за сабой скрайне негатыўныя наступствы ў стасунках паміж Беларусью і Расеяй.

Спадар Лукашэнка не патлумачыў, што менавіта не задавальняе яго ў матэрыялах расейскіх мэдияў, але сказаў: «На гэта зарыентаваныя сродкі масавай інфармацыі, і іх праста прымушаюць гэта рабіць». Вось што сказала пра гэтыя слова Аляксандра Лукашэнкі ягоная прэсавая сакратарка Наталья Пяткевіч:

Н.Пяткевіч: Рэч не ў незадаволенасці, а рэч у tym, што шэраг сродкаў масавай інфармацыі пачынае спэкуляваць на съмерці, спрабуючы спарадзіць нейкі антаганізм паміж інтэлігенцыяй і дзяржаўнымі органамі. Але сам факт таго, што пісьменьнік вярнуўся на радзіму і яму была аказаная тут усялякая мажлівай і немажлівай дапомога, гаворыць пра тое, што канфлікту не было. І спрабаваць цяпер на жалобнай для сям'і і для народу

падзеі разыгryваць нейкую карту — гэта злачынна. Вы ж бачылі й чыталі: тэлеканалы і газэты далі нядобрыя матэрэялы.

Пасьля Лукашэнкавага выступу з крытыкай на адрас расейскіх СМІ зъявілася паведамленыне, што ён падпісаў нэкралёг Васілю Быкаву. Тэкст, распаўсюджаны толькі на беларускай мове, пачынаецца гэткімі словамі: «Беларуская літаратура панесла непапраўную страту. 22 чэрвеня 2003 году пасьля цяжкай і працяглай хваробы пайшоў з жыцця народны пісьменнік Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы, ляўрэат Дзяржаўных прэміяў СССР і Беларусі Васіль Уладзімеравіч Быкаў». Нэкралёг адзначае, што ваенныя падзеі сталі лёсавызначальнымі для жыццёвага і творчага шляху Васіля Быкава. «Імкненьне перадаць праз мастацкае слова сур'овую праўду вайны, абвостраная чалавечнасць, высокая патрабавальнасць у сцыверджаныні маральных прынцыпаў — вось адметныя якасці Быкава-пісьменніка». У афіцыйным нэкралёгу згадваюцца толькі тыя аповесці Быкава, што былі напісаныя ў савецкі час. Заканчваецца тэкст гэтак: «Імя і knігі Васіля Быкава назаўжды ўвайшлі ў гісторыю нацыянальнай культуры. Съветная памяць аб выдатным майстры беларускага слова жыве і будзе жыць у нашых сэрцах». Акрамя Аляксандра Лукашэнкі нэкралёг падпісалі прэм'ер-міністар Генадзь Навіцкі, сыпікеры абедзівых палатаў Нацыянальнага сходу, віцэ-прэм'ер Уладзімер Дражын, кіраунік прэзыдэнцкай адміністрацыі ды ягоны намеснік па ідэалёгіі, міністры інфармацыі, культуры, абароны, адукацыі, старшыні Віцебскага абласнога і Менскага гарадзкога выканкамаў ды іншыя афіцыйныя асобы. Сярод тых, хто падпісаў нэкралёг — трох пісьменнікі: Алесь Пашкевіч, Мікалай Чаргінец, Іван Шамякін. Старшыня Саюзу пісьменнікаў спадар Пашкевіч, які ўваходзіць у склад урадавай камісіі ў справе організацыі пахаванья Васіля Быкава, увеча-

ры накіраваўся да старшыні гэтай камісіі — міністра культуры Леаніда Гулякі, каб канчаткова вырашыць арганізацыйныя пытаныні. Са спадаром Гулякам цягам дня звязацца не ўдалося, але вось што распавёў намеснік міністра культуры Валеры Гедройц:

В.Гедройц: Я вам ня ўсё, напэўна, скажу, але скажу, што ў 10 гадзін — з 10 да 13 — будзе разыўтаныне ў Доме літаратара, а з 13 да 14 плянуецца грамадзянская паніхіда, і ў 14 ужо вынас цела і пахаванье на могілках Маскоўскіх, ці Ўсходніх.

— I за кошт дзяржавы будзе пахаванье?

В.Гедройц: Канечне. Гэта ўсё будзе бюджет рэспубліканскі. Якая сума — сёньня я ня ведаю. Там складнікаў шмат — ёсьць і транспарт, і стол жалобны, і прылады гэтыя ўсе.

— Месца бясплатна на могілках выдзелілі, так?

В.Гедройц: Я ж кажу вам, што бюджет будзе ўсе выдаткі браць на сябе.

— А хто будзе выступаць на паніхідзе?

В.Гедройц: Весьцы будзе старшыня камісіі Гуляка. Будзе выступаць — я дакладна ведаю — Пашкевіч, старшыня Саюзу пісьменнікаў. Засядала сёньня раніцай камісія, ужо абмеркавалі, склалі такі рабочы плян, хто за што там адказвае, — каб можна было займацца арганізацыйнымі пытанынямі.

— А прысутнасць Аляксандра Лукашэнкі абмяркоўвалася? Будзе ён ці не?

В.Гедройц: Дакладна ня ведаю я.

Паводле звестак з прэзыдэнцкай адміністрацыі, у дзень пахаванья Васіля Быкава Аляксандар Лукашэнка падзе ў Сьветлагорскі раён. Прэсавая сакратарка Натальля Пяткевіч сказала, што ён паедзе ад самай раніцы і

браць удзелу ў пахаваньні не плянуе. А вось амбасадары эўрапейскіх краінаў ужо заявілі, што возьмуць удзел у цырымоніі развітання з народным пісьменнікам. Як паведаміў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеś Пашкевіч, у складзе делегацыі дыпламатаў Эўрапейскага Звязу будуць прадстаўнікі Нямеччыны, Францыі, Брытаніі, Польшчы, Чэхіі, Славаччыны, Літвы, Італіі, Эстоніі.

НАПЯРЭДАДНІ ПАХАВАНЬНЯ ВАСІЛЯ БЫКАВА: У МЕНСКУ ТРЫВОЖНА

24 чэрвень 2003

Аляксандар Лукашук, Менск

Вуліцы ля Дому літаратара нагадваюць разварочанае поле бітвы — ідзе ўкладка асфальту, мяняюць клюмбы, бардury, праезд забляканы. Будаўнікі абяцаюць скончыць працу да заўтра, будуць працаўцаў у трэцюю зъмену.

Заўтра чакаецца прыезд усіх амбасадараў і сябруў Быкава з розных краінаў. Аднак афіцыйны съпіс выступуўцаў, які вызначае кіраўнік дзяржкамісіі міністар культуры Л.Гуляка, рэзка абмежаваны, каля дзесяці чалавек. Сярод іх — два кіраўнікі вэртыкалі. Невядома, ці будуць улічаныя просьбы ўдавы Ірыны Міхайлаўны даць слова сябрам сям'і Быкава. Я прывёз з сабой з Прагі запіс голасу пісьменніка, які меркавалася прайграць на магнітафоне ў залі падчас развітання — аднак няма пэўнасці, невядома, ці прагучыць голас Быкава заўтра ў Доме літаратара.

У Доме літаратара tym часам працягваецца напружанае абмеркаваньне заўтрашняга дня. Там знаходзяцца Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін, Уладзімер Арлоў,

Міхась Скобла, Анатоль Кудравец, Уладзімер Някляеў, Андрэй Дынко, Алеś Бяляцкі, а таксама Вінцук Вячорка ды іншыя вядомыя асобы. Адсутнасць сувязі з кіраўніком дзяржкамісіі пакідала без адказу амаль усе пытаньні. Невядома, ці будзе на сцэне бел-чырвона-белы сцяг, улады таксама не дазваляюць пранесыці труну зь целам Быкава па праспэкце Скарэны — пакуль гаворка ідзе толькі пра невялікі адрезак да вуліцы Захараўа. Таксама няясна, ці зможуць сябры Быкава несыці труну, ці гэта будуць рабіць толькі вайскоўцы. Невядомы і съпіс запрошаных на развітальны абед.

Настрой пісьменніцкай граімадзкасці трывожны. Сённяня па абедзе, калі я адведаў кватэру пісьменніка, тэлефон званіў не пераставаючы. Удава Ірына Міхайлаўна атрымлівала спачуваньні, званілі журналісты, у кватэры раскладзеныя выпускі газэтаў з публікацыямі памяці пісьменніка. Забіраць заўтра раніцай цела нябожчыка будзе сын Сяргей. Васіль Быкаў будзе пахаваны ў смокінгу, у якім ён атрымліваў прэмію «Трыумф» у 1999 годзе. Паводле ўдавы, тады Быкаў сказаў, што на цырымонію апрануў смокінг першы раз, а другі раз будзе ўжо на пахаваньні. Да лацкану смокінгу я прымацаў бел-чырвона-белы значок.

РАСЕЙСКАЯ ПРЭСА ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА

24 чэрвень 2003

Сяржук Сокалаў-Воюш, Прага

«Усясьветная літаратура страціла вялікага пісьменніка», — піша «Российская газета». Ягоная ўсясьветная слава яшчэ толькі пачыналася, а ўжо ішло цкаўаньне, якое супрадажала пісьменніка ўсё жыцьцё. Праўда вайны, пра якую ён пісаў, не супадала з праўдай генэралаў, з той «ватай у вушах», якой ха-

целі заглушыць жорсткую рэальнасць, — піша газета.

Васіль Быкаў заўсёды «не супадаў». З камуністычнай ідэалёгіяй, з фанатызмам «праваслаўных атэістаў», з хлуснёй, з той агрэсіўнасцю і жорсткасцю інтэлігэнцыі, якая пяць гадоў таму прымусіла яго выехаць з краіны.

Апошнім дысыдэнтам называюць Васіля Быкава «Ізвестия». Усе апошнія гады, — піша газета, — ён быў напалову выгнанынік. Ён не прыняў рэжыму Лукашэнкі, у якім бачыў сымбалъ найгоршых рысаў брэжнёўска-андрапаўскай эпохі. Рэжым не прыняў Быкава і зрабіў усё, каб выціснуць яго за мяжу. Зрэшты, лічыць газета, драма Быкава была ня толькі ў канфлікце з наяўнай уладай. Больш хваравіта ён перажываў іншое: што краіна хоча інтэграцыі з Расеяй, якую ён называў «паглынаннем», а не аўтаномнага палітычнага існавання. Што беларуская апазыцыя так і ня здолела вылучыць са сваіх шэрагаў фігуры аб'яднаўчай і сапраўды аўтарытэтнай для ўсёй нацыі. Што народ сапраўды на баку ненавіснага рэжыму, а не на баку волі. Што нацыя ня хоча беларусізаць, а цалкам задаволеная русіфікацыяй.

«Комсомольская правда» адзначае, што асноўны канфлікт у творах Быкава — паміж чалавечнасцю і бесчалавечнасцю, паміж прыстойнасцю і здрадніцтвам. Не паміж ворагамі — паміж сваімі. За гэта яго доўга не друкавалі, — піша газета і рэзюмуе: але сіла таленту была такая, што прарвала запруду цэнзурных забаронаў. Васіль Быкаў не прымаў нікага рэжыму, піша «Независимая газета». Толькі пры Гарбачове Быкаў крышку лягчэй уздыхнуў, а ўлады перасталі рабіць выгляд, што такога пісьменніка няма. Да гэтага Быкава ня тое каб забаранялі, але й не віталі. І сапраўды, навошта вялікай краіне, якая перамагла фашызм, было ведаць, хай сабе і ад франтавіка, што ня толькі Аляксандры Матросавы ваявалі ў Вялікую Айчынную?

Газета «Труд» адзначае, што пасля публікацыяў крываточных жорсткай праўдай вайны аповесціць «Мёртвым не баліць», «Круглянскі мост» і «Сотнікаў» пісьменніка ўзялася злосна душыць афіцыёзная крытыка — за нібыта шкодніцкае згушчэнне трагічных фарбаў, за «абстрактны гуманізм», за тое, што ён, маўляў, абмякоўваецца ўсяго толькі «аконай праўдай», а не глядзіць на ўсё арліным вокам вышэйшага начальства. Але, — піша пры канцы газета «Труд», — жыве і будзе жыць вечна гарачая і мужная праўда, сказаная Быкавым пра вайну і наш час.

МЕНСКІЯ КНІГАРНІ НЕ ЗАДАВАЛЬНЯЮЦЬ ПОПЫТУ НА КНІГІ ВАСІЛЯ БЫКАВА

24 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

На кнігі Васіля Быкава гэтымі днямі вялізны попыт у кнігарнях Менску. Кніжныя крамы ня могуць задаволіць патрэбы аматараў творчасці пісьменніка. Аднак адмыслоўцы кажуць, што гэткае становішча доўжыцца ўжо не адзін год.

Адну з апошніх кнігаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў менскіх кнігарнях сёньня набыць было немагчыма: апошнія асобнікі прадалі яшчэ ў панядзелак, калі людзі дазваліся пра съмерць пісьменніка. Аднак усе творы клясыка хутка раскуплялі й раней, — кажа загадчыца беларускага аддзелу кнігарні «Цэнтральная» Юлія Барташ:

— «Доўгай дарогі дадому» няма ўжо, бо ўчора прадалі. А яшчэ разабралі «Знак бяды» і «Балота». На сёньняшні дзень засталася толькі «Ваўчыная яма», і ўсё.

— Попыт на кнігі Васіля Быкава ўзрос толькі гэтымі днямі?

— Не. Як толькі ён вярнуўся з-за мяжы ў Беларусь, адразу ж пачалі раскупляць ягоныя кнігі.

— Ці часта пытаюцца пра ягоныя кнігі?

— Часта. Але выдаюць вельмі мала чамусыці.

У «Кнігарні пісьменьніка» стан яшчэ горшы: кніг Васіля Быкава тут не засталося ўвогуле. Прычым пакупніцка га попыту на творы пісьменьніка кнігарня ня ў стане задаволіць некалькі гадоў, — кажа загадчыца крамы Ірына Крэсік:

— Кнігі вельмі добра ідуць, але на сёньняшні дзень нічога няма. Вось апошні асобнік «Доўгай дарогі дадому» прададлі ў замовілі на «Белкнізе» са «Школьнай бібліятэкі», калі там яшчэ што засталося.

— Попыт на кнігі Быкава толькі цяпер узрос ці ўвесь час трymаўся?

— Ён увесь час трymаўся. Але гэтых кніг недастаткова. Нават паводле школьнай праграмы. Яны адразу ж разыходзяцца.

Яшчэ адна буйная менская кнігарня «Сьветач», каб даць рады, з'явірнулася да маскоўскіх выдавецтваў — таму пераважная бальшыня кніг Васіля Быкава, якія тут працаюцца, надрукаваныя па-расейску, прычым у рубрыцы «Расейская проза XX стагодзьдзя». Гутару з загадчыцай беларускага аддзелу Веранікай Варфаламеевай:

— Кнігі на расейскай мове калі да вас паступілі?

— Яны ў нас заўсёды ёсьць. Цяпер вось — «Выбраныя творы» Васіля Быкава, ёсьць «Бедныя людзі», а таксама творы са «Школьнай бібліятэкі». Усе яны дужа добра разыходзяцца і на беларускай, і на расейскай мове.

— Ці задавальняе вас выбар у беларускіх выдавецтвах?

— Зусім не задавальняе — ці яны мала выдаюць, ці па бібліятэках распаўсюджваюць, я ня ведаю, але хацела-ся б, каб кніг было значна больш.

Кнігі Васіля Быкава, выдадзеныя ў Рэсеi, пазначаныя 2003 годам. Апошніе ж выданыне пісьменьніка на радзіме, у дзяржаўным выдавецтве «Кніга», было надрукаванае два гады таму.

НА РАДЗІМЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА ПРАЙШЛІ ЖАЛОБНЫЯ !МПРЭЗЫ!

24 чэрвень 2003

Браніслава Станкевіч, Віцебск

Свякі ды аднавяскouцы пісьменьніка зь вёскі Бычкі Вушацкага раёну, колішня аднаклясьнікі ды знаёмцы з Кубліцкае сярэдняе школы сабраліся на жалобны мітынг-рэктывем. А ў Віцебску, дзе Васіль Быкаў вучыўся ў мастацкай вучэльні, жалобную акцыю правялі прадстаўнікі тутэйшых дэмакратычных сілаў.

Хвілінай смутку ўшанавалі сёньня памяць пісьменьніка Васіля Быкава ў вёсцы Кублічы на Вушачыне. У Кубліцкай сярэдняй школе Васіль Быкаў скончыў восем клясаў, а цяперашня вучні, якія вывучаюць знакамітых творы свайго вядомага земляка, стаялі тут у жалобнай варце. На мітынг-рэктывем былі запрошаныя сястра пісьменьніка, Валянціна Ўладзімераўна, суседзі з малое радзімы Васіля Быкава — вёскі Бычкі, дзе ён нарадзіўся. А таксама прадстаўнікі Вушацкага райвыканкаму: сярод усіх званыя ён ўзнагародаў пісьменьніка ёсьць і такое — ганаровы грамадзянін Вушацкага раёну. Нэкralёг па съмерці Васіля Быкава, складзены абласнымі ўладамі, надрукавалі сёньня і ўсе віцебскія дзяр-

жайёныя газэты. У бальшыні гэтых выданьняў ён зъмешчаны на другой старонцы, пасля зьвестак пра нарыйтоўку кармоў ды асьвятлення камунальных проблемаў. А вось шраговым віцябліянам правесыці жалобнай акцыі не ўдалося: усяго дваццаць хвілінаў доўжылася жалобная імпрэза, арганізаваная на пляцы Волі віцебскім сябрамі КХП БНФ ды «Народнае грамады». Нягледзічы на пратэсты гараджан-гледачоў, супрацоўнікі Кастрывчніцкага райаддзелу міліцыі затрымалі Барыса Хамайду ды Яна Таўпігу, якія трымалі бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкою да партрэт пісьменьніка ў чорнай рамцы. Спадароў Хамайду да Таўпігу абвінавацілі ў несанкцыянованым пікетаваньні ды трымалі ў пастарунку некалькі гадзінаў, але й па іхным затрыманьні віцяблінне яшчэ доўга стаялі на пляцы Волі. На асфальце засталіся ляжаць кветкі ды книгі – збор твораў знамітага пісьменьніка, а таксама плякат са словамі «Быкаў яшчэ ня позна пачуць».

РАДЗІМ ГАРЭЦКІ: «ДЛЯ НАШАЙ НАЦЫІ ЁН БЫЎ ПРАРОКАМ»

24 чэрвень 2003

Альгерд Невяроўскі, Менск

Вядомыя ў Беларусі людзі працягваюць развязвтацца з народным пісьменьнікам Васілем Быкаўм. Усе яны згодныя, што Беларусь страціла вялікага пісьменьніка і чалавека.

Вядомы навуковец і грамадзкі дзеяч, акадэмік Радзім Гарэцкі лічыць, што Беларусь панесла вялікую страту, але спадзяеца, што асоба Васіля Быкава будзе зь беларусамі вечна:

Р.Гарэцкі: Быкаў – вельмі добра сумленны, шчыры, адданы сваёй бацькаўшчыне чалавек. Для нашай нацыі ён быў прарокам. І ягоная страта ні з чым не параўнальная. Мы ўсе смуткуем, але спадзяёмся, што Беларусь ня згіне. І будзе вечна наша Беларусь, як будуць вечныя слава, справы і творы Васіля Быкава.

Мастак Аляксей Марацкін заклікае ўсіх прыйсьці на пахаваньне Васіля Быкава з жалобнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Менавіта ў гэтых старажытных сымболях народны пісьменьнік бачыў сканцэнтраваны духовы патэнцыял беларусаў:

А.Марацкін: Доўгае вяртанье дадому закончылася. І Васіль Быкаў цяпер ужо ў іншым сувеце, але для кожнага беларуса гэта знакавая фігура. Васіль Быкаў – сумленыне беларускай нацыі. Съмерць Васіля Быкава адгукнулася ў кожным сэрцы. Нават афіцыйныя ўлады ніяк ня могуць абысьці гэтай значнай фігуры для нашага народу. І мне здаецца, яны паспрабуюць зрабіць усё, каб нейкім чынам прыватызаваць і пахаваньне. І таму, я думаю, мы павінны прыйсьці на пахаваньне з жалобнымі бел-чырвона-белымі сцягамі.

15 гадоў таму Васіль Быкаў стаяў ля вытокаў Беларускага Народнага Фронту – першага за савецкім часам апазыцыйнага палітычнага руху. Слова на развязванье з Васілем Быкаўм гаворыць лідэр Партыі БНФ Вінцук Вячорка:

В.Вячорка: Васіль Быкаў, хударлявы чалавек тыповага паўночнабеларускага аблічча, меў дух зубрыны. І жылося значна лягчэй з усьведамленнем, што ён ёсьць. І няважна, ці ён побач, ці ён далёка, ці ён на іншым краю зямлі. Галоўным было ўсьведамленне, што ёсьць той, хто творчым духам сваім сцівярджае, што была і ёсьць Беларусь, і галоўнае, што яна будзе. І што яна будзе заўсёды. І як бы пэсымістична Быкаў ні пісаў пра лёс Беларусі, асабліва апошнім часам, я разумеў, што гэта

папярэджаныне, званок, сыгнал нам: «Будзьма змагарнымі, будзьма съмелымі!» Такімі мужнімі й съмелымі, які быў Быкаў на працягу ўсяго свайго жыцця. І тады, калі ён быў на фронце ў гады другой усясьветнай, і калі кідаў выклік усёй ідэялічнай машыне, пішучы праўду пра вайну, а ў канцовым выніку праўду пра чалавека, беларуса. І тады, калі ён у 1988-м, ні хвіліны не вагаўчыся, стаў ля вытокаў Беларускага Народнага Фронту.

ТЫДЗЕНЬ СМУТКУ НА БЕРАСЬЦЕЙШЧЫНЕ

24 чэрвень 2003

Алег Супрунюк, Берасьце

Кіраўніцтва Берасьцейскага дабрачыннага фонду рэгіональнага разьвіцця «Наша Вежа» звярнулася да ўсіх грамадзкіх аб'яднанняў рэгіёну з нагоды съмерці Васіля Быкава.

У звароце гаворыцца, што Васіль Быкаў – адзін з самых вядомых беларусаў сьвету, «ніколі не шукаў лёгкіх шляхоў і з дапамогаю пира заўсёды змагаўся за праўду». Шануючы памяць пра Васіля Быкава, фонд «Наша Вежа» заклікае ўсе грамадзкія аб'яднанні Берасьцейшчыны правесыці тыдзень смутку і ўстрымацца на гэты тэрмін ад забаўляльных мерапрыемстваў. У ліпені фонд «Наша Вежа» плянуе правесыці літаратурную вечарыну-рэквіем у гонар пісьменьніка і пропануе ўсім супрацоўнікам бібліятэкаў вобласці далучыцца да гэтай ініцыятывы. У верасьні, на пачатку новага навучальнага году «Наша Вежа» зьбіраецца зарганізаваць сярод школьнікаў конкурсы твораў на тэму «З Быкавым у сэрцы».

ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА: ГАЛАСЫ З-ЗА МЯЖЫ

24 чэрвень 2003

Ані Жаліф, жонка першага амбасадара Францыі ў Беларусі, сёньня сказала нашаму радыё, што чытала кнігі Васіля Быкава, каб лепш зразумець Беларусь.

А.Жаліф: Учора я даведалася пра съмерць Васіля Быкава – чалавека, які зрабіў на мяне глыбокае ўражаньне, найперш таму, што я прачытала некаторыя ягоныя кнігі, калі яшчэ яго ня ведала; пасля таму, што я сустракалася зь ім у Менску – і я адчувала сябе перад ім маленъкай дзяўчынкай. Згадваючы тыя кнігі, я могу сказаць, што сымбалъ Беларусі – гэта, магчыма, яе лясы, якія адначасна такія прыгожыя, крыху дзіўныя, але й вельмі гасцінныя. І людзі там – таксама гасцінныя, сыцілія і гасцінныя, як сам краявід, глыбока чалавечныя і спагадлівыя – якраз такія, як у кнігах Васіля Быкава.

ЛІТОЎСКІЯ ПІСЬМЕНЬНІКІ РАЗВІТВАЮЦЦА З ВАСІЛЁМ БЫКАВЫМ

24 чэрвень 2003

Ганна Соусь, Прага

Слова на развязтаньне з Быкавым гаворыць Валянціна Сьвянціцкас, які ад 1994 да 2002 году ўзначальваў Саюз пісьменьнікаў Літвы і неаднойчы сустракаўся з Васілем Быкавым.

В.Сьвянціцкас: Я думаю, што гэта вельмі вялікая страва. Калі нехта ў нябесах складае сьпіс выбітных

пісьменьнікаў XX стагодзьдзя, то Быкава мы там усе бачым. Вельмі важная ягоная проза, бо гэта адзін з тых выпадкаў, калі чытаеш творы, у якіх бачыши простага чалавека, залежнага ад вайны. Надзвычайная сур'ёзнасць ягонай творчасці, ягоных паводзінаў, дакладнасць пазыцыі заўсёды імпанавала. Літоўская літаратура такой традыцыі нібыта ня мае, і таму мы многае чэрпалі з таго, што пісаў Васіль Быкав. Беларускіх пісьменьнікаў апошнім часам зрэдку перакладаюць на літоўскую мову, аднак кніга Быкава ў нас была выданная ў перакладзе ў 1995 годзе. Гадоў пяць таму ён быў у Вільні. Было лета, час адпачынкаў, аднак пісьменьнікі, перакладчыкі й прыхільнікі ягонага таленуту прыйшли ў Саюз пісьменьнікаў на сустрэчу з Быкавым, і гэта засталося ў памяці як сур'ёзная размова, літаратурная й ня толькі. Васіля Быкава на літоўскую мову перакладалі такія нашыя вядомыя пісьменьнікі як Юозас Апуціс, перакладчыкі Ал'гімантас Антанавічус, Дануце Крыштапайце. У нас ёсьць кнігі Быкава на літоўской мове, і яны з намі застануцца.

Літоўскі літаратар Пятрас Бражэнас, знаўца беларускай літаратуры, не хавае хваляваньня, калі гаворыць пра Васіля Быкава:

П.Бражэнас: Гэтую вестку вельмі ціжка перанесці. Быкав быў ня толькі гонарам беларускага народу, але й усясьветнай літаратуры. Для літоўцаў ён быў вельмі вядомы, любімы. Многія яго творы перакладзеныя на літоўскую мову. Яго чыталі й па-расейску, не чакаючи перакладу на літоўскую мову. Канечне, мы ведалі многіх беларускіх пісьменьнікаў, асабліва за савецкім часам больш перакладаў было. Аднак Быкав сярод іх быў, безумоўна, першым нумарам. Яго шчырая, складаная і неверагодна глыбокая проза — мы мала з кім маглі параўнанць яго ў Літве. Гэта вельмі сумная вестка. Адчуваю як нейкую асабістую страту.

ЧЭХІ СМУТКЮЦЬ РАЗАМ ЗЬ БЕЛАРУСАМИ

24 чэрвень 2003

Нашая рэдакцыя атрымала ліст смутку, падпісаны дэканам факультету гуманітарных навук Карлавага ўніверсітэту і былым кандыдатам у прэзыдэнты Чэхіі Янам Сокалам, сябрам Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Францішкам Сокалавай і журналістам, рэдактарам Інтэрнэт-выдання «Belarus Online» (www.belarus.cz) Любамірам Гомбашам.

У лісьце гаворыцца: «Дазвольце выказаць вам ды ўсім беларускім сябрам нашыя шчырыя спачуваныні ў смутак. Мы вельмі любілі і шанавалі Васіля Быкава як найлепшага сына Беларусі ў наш час, як вялікага пісьменьніка, сапраўднага лідэра беларускага народу і мудрага дэмакрата. Тое, што здавалася на першы погляд адчаем, было ў яго рэальным поглядам, які быў стымулам да актыўнасці і змагання за свой народ і мову — яму і іншым беларусам».

СЫН ВАСІЛЯ БЫКАВА СЯРГЕЙ НАКРЫЎ БАЦЬКУ БЕЛ-ЧЫРВОНА-БЕЛЫМ СЪЦЯГАМ

25 чэрвень 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Сын пісьменьніка зрабіў гэта, калі прадстаўнікі ўлады паспрабавалі вынесці з жалобнай залі Дому літаратара нацыянальную сымболіку.

Калі ў панядзелак удава Быкава Ірына Міхайлаўна паврасіла нас перадаць некаторыя рэчы Васіля Ўладзімеравіча з праскай кватэры для пахаванья, яна пашка-

давала, што ня можа знайсці бел-чырвона-белага значка. Я перадаў свой, і Аляксандар Лукашук прыматацаў яго да касыцюма, у які апранулі Быкава. Ужо ўчора ўвечары ў залю Дому літаратара прыносілі бел-чырвона-белыя съяцгі, шмат якія вянкі і букеты былі аформленыя ў колеры нацыянальнага съяцга. Сярод дзясяткаў такіх вянкоў — вянок ад Рады БНР, ад Беларускай службы Рады Свабода.

Сёньня раніцай, паводле журналіста Аляксандра Стaryкевіча, які знаходзіўся ў актавай залі менскага Дому літаратара, дзе адбываецца разьвітаныне з Васілем Быкавым, прадстаўнікі ўладаў запатрабавалі вынесці з залі бел-чырвона-белую сымболіку, спаслаўшыся пры гэтым на жаданыне А.Лукашэнкі. Родныя Быкава адмовіліся. Калі ж асобы ў цывільнym паспрабавалі самі гэта зрабіць, старэйшы сын Быкава, Сяргей, пакрыў цела бацькі бел-чырвона-белым съяцгам. Пасьля гэтага кіраунік афіцыйнай камісіі ў справе арганізацыі пахаваныня міністар культуры Леанід Гуляка заяўў, што ў такім выпадку ўлады сыходзяць з Дому літаратара.

БЕЛАРУСЬ І СЪВЕТ РАЗВІТАЛІСЯ З ВАСІЛЕМ БЫКАВЫМ

25 чэрвеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Пахаваныне народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, якое было заплянаванае як дзяржаўнае, пераўтварылася ў сапраўды народнае пахаваныне пасьля таго, як ад ягонай арганізацыі адмовілася дзяржаўная камісія на чале з міністрам культуры Леанідам Гулякам. Труну несылі на руках — ад Дому літаратара да ўсходніх могілак.

Дзесяцітысцячнае шэсцьце пераўтварылася ў дэмантрацыю беларускім народам любові да свайго пісьменніка і прапорка, да бацькаўшчыны. Васіля Быкава адпіваў уніяцкі сіятар Андрэй Абламейка, праводзілі яго ў апошні шлях таксама каталіцкі і праваслаўныя сіятары. З Васілем Быкавым разьвіталіся дзясяткі тысяч грамадзянаў Беларусі, пісьменніцкія дэлегацыі з Расеі, Украіны, Літвы, Польшчы, маладыя і старыя, вядомыя і звычайнія людзі, дэпутаты і прадстаўнікі апазыцыі. Людзкая рака ішла за труной народнага пісьменніка па праспэкце Францішка Скарэны ў Менску, спыняліся машыны, людзі несылі безыліч кветак: ружы, гваздзікі, васількі, вянкі ад калегаў, сяброў, розных арганізацыяў, у тым ліку ад Рады БНР.

І эта быў, бадай, адзіны выпадак, калі міліцыя не хапала людзей за бел-чырвона-белыя съяцгі, якіх былі дзясяткі. Аднак менавіта гэтыя съяцгі не дазволілі працаўца дзяржаўнай камісіі ў справе пахаваныня Васіля Быкава. Сын Быкава Сяргей накрыў цела бацькі вялікім нацыянальным съяцгам. Родныя ж, перш за ёсё жонка нябожчыка, адмовіліся ад прапанаванага дзяржаўнай камісіяй чырвона-зялёнаага дзяржаўнага съяцга. Пасьля гэтага старшыня дзяржаўнай камісіі міністар культуры Леанід Гуляка сказаў, што яму як дзяржаўнаму службоўцу нельга тут прысутнічаць. Разам зь іншымі сябрамі камісіі і вайскоўцамі ён пакінуў залю Дому літаратара на пачатку цырымоніі разьвітаныня з Быкавым. Перад гэтым салдаты паклалі да труны пісьменніка вянок ад Аляксандра Лукашэнкі — той знаходзіўся сёньня ў Сьветлагорску.

Пасьля сыходу Леаніда Гулякі адказнасць за арганізацыю пахаваныня ўзяў на сябе грамадзкі камітэт на чале са старшынём Саюзу пісьменнікаў Алесем Пашкевичам.

ПАНІХІДА ПА ВАСІЛЮ БЫКАВУ

(Фрагменты)

25 чэрвень 2003, Дом літарата

Старышыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі А.Пашкевіч: У нашай роднай беларускай мове сёньня не хапае словаў, каб выказаць тую жалобу, той смутак, тое няшчасце, якое напаткала нашу Беларусь і ўвесі съвет. Чорная дата 22 чэрвеня 1941 году праішла праз жыцьцё і ўсю творчасць Васіля Ўладзімеравіча Быкава. Самім лёсам яму было наканавана выжыць пасля двух ранинняў і аднаго паходавання, каб сказаць тое, чаго яшчэ ніхто не гаварыў. Вайна — гэта абсалютнае зло і агульначалавечая трагедыя. Дзень 22 чэрвеня праз 62 гады стаў чорнай датай для Беларусі, стаў яшчэ больш злавеснай датай для ўсіх нас. Спынілася сэрца салдата і патрыёта, вялікага пісьменніка і грамадзяніна Васіля Ўладзімеравіча Быкава. Беларуская літаратура панесла найвялікшую і непапраўную страту. Васіль Быкаў быў ня проста літаратар усясьветнага маштабу, ён быў і застаецца ня толькі славутым пісьменнікам, але быў і застаецца сумленнем нацыі, вялікім сынам нашай радзімы.

На творах Васіля Быкава ведалі ў будучыні ведаць пра Беларусь ва ўсім съвеце. Творчасць Васіля Быкава, перш за ўсё знакамітая аповесці «Жураўліны крык», «Трэцяя ракета», «Альпійская баляды», «Дажыць да съвітання», «Сотнікаў», «Мёртвым не баліць», «Пайсці і не вярнуцца», «Круглянскі мост», «Знак бяды» перакладзеныя на дзясяткі моваў съвету. Ён стаў клясыкам пры жыцьці, зьведаў і славу, і беспрэцэдэнтнае цкаванье і ганьбованье. Але да сваёй славы, шматлікіх заслужаных узнагародаў ён ставіўся спакойна. На брудныя наскокі намагаўся не рэагаваць. Хоць ўсё гэта атручвала ягонае жыцьцё. Дзіўным чынам у гэтым чала-

веку ўжываліся цвёрдасць і бескампраміснасць у адстойваныні прынцыпаў справядлівасці і праўды зьмяккасцю харектару, выключнай далікатнасцю і тактам у адносінах з людзьмі.

Маючы бездакорны маральны аўтарытэт, усясьветную славу, мудрасць нацыянальнага прарока, ён мог гаварыць тое, што хацеў, ацэніваць падзеі і людзей сваімі меркамі, паводле сваіх маральных і грамадзянскіх прынцыпаў. У Васіля Ўладзімеравіча былі вялікія творчыя і жыцьцёвые пляны. Ён разумеў немагчымасць звязаныння задуманага тут, на радзіме, дзе ўсчалася новая хвала шальманання. І ён на пяць гадоў пасяліўся за мяжой, дзе цалкам прысьвяціў сябе творчай працы: напісаў некалькі кніг, аповесці, прыпавесці, апавяданні. У іх новы і часам нязвыклы Быкаў. Творы апошняга пэрыяду чакаюць свайго даследчыка, свайго прачытаўнія.

Падсумаваў сваё творчae і зямное жыцьцё Васіль Уладзімеравіч мэмуарнай кнігай «Доўгая дарога дадому», якую ўжо на балнічным ложку, пасля цяжкай апэрацыі пасыпеў патрымаць у руках. Васіль Быкаў вярнуўся на радзіму да родных, сяброў, знаёмых, паплечнікаў, да сваёй Беларусі. На бацькоўскую зямлю вярнуўся, каб назаўсёды спачыць у ёй. Хай будзе вам пухам родная пакутная беларуская зямля, дарагі Васіль Уладзімераві! І няхай на векі вечныя жыве разам з вами нашая Беларусь! Жалобную грамадзянскую паніхіду, прысьвечаную раззвітанню з народным пісьменнікам Беларусі Васілем Быковым, прысьвечаную раззвітанню з гонарамі і годнасцю нашай нацыі, абавяшчаем адкрытай. Слова для выступлення мае народны паэт Беларусі, сябар і паплечнік Васіля Ўладзімеравіча Рыгор Барадулін.

Р.Барадулін:

Нечысьць на зямлю бяду наклікала,
Перагараадзіла белы дзень гара.

Засталася Беларусь бяз Быкава
Беднай хатай без гаспадара.

Дарагі! Васілю! Родны Васілю! Я ўжо больш не пачую твайго «Рыгорка!», больш ня ўбачу цябе, схіленым над рукапісамі, больш ня ўбачу твайго прыветнага позірку. Фармальна ня ўбачу, але ўсё гэта ў маёй душы. Васіль дарагі! Васіль любы! Пасъля съмерці мамы гэта мая самая большая страта. Тры съвятыя, тры арыенцыры ў майм жыцьці былі, ёсьць і будуць: гэта Бог, мама і Васіль Быкав. Съветная памяць Васілю Быкаву! Бог прыме твау душу. Съветная табе памяць і вечны пакой!

А.Пашкевіч: Паважанае спадарства! На адрас Саюзу беларускіх пісьменьнікаў і Беларускага ПЭН-Цэнтру прыходзілі і прыходзяць дзясяткі і сотні спачувальныхных тэлеграмаў з розных куткоў Беларусі і ўсяго съвету. Прыйодзілі і прыходзяць спачувальнаяня тэлеграмы ад розных грамадзкіх установаў, грамадзкіх аў'яднаньняў. Сярод іх – з Саюзу пісьменьнікаў Расейскай Фэдэрациі, Нацыянальнага саюзу пісьменьнікаў Украіны, Саюзу пісьменьнікаў Літвы, Латвіі, Польшчы. На адрас сям'і Васіля Ўладзімеравіча прыйшлі спачувальнаяня тэлеграмы за подпісамі прэзыдэнта Расейскай Фэдэрациі Ўладзімера Ўладзімеравіча Пуціна, за подпісам прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі, ад дзясяткаў грамадзкіх дзеячоў, сярод іх спачувальнаяная тэлеграма ад Зянона Пазнянкі. Сённяня развітаца з народным пісьменьнікам Беларусі сыходзіцца ня толькі ўвесе Менск, але ўся Беларусь, уся свабодная Эўропа. Да мікрофону запрашаецца сакратар Нацыянальнага саюзу ўкраінскіх пісьменьнікаў Вячаслаў Мядзведзь.

В.Мядзведзь: Гэта не віна пісьменьнікаў, што сам час стаў жорсткі адносна чалавека. Гэта ня нашая віна, што нам даводзіцца запаўняць паражнечу, якая ўтварылася ня з нашай волі. Чалавек, якога намаляваў і апяваў

Васіль Быкав, жывы і прысутнічае на гэтай зямлі. Гэта найбольшая радасць асабіста для мяне. Яшчэ ўчора ў Кіеве пісьменьнікі прыгадвалі Васіля Быкава, пераказвалі сюжэты яго чудоўных аповесцяў, а таксама прыгадвалі, што ягонае прозывішча выбітае на мэмарыяльнай пліце з часу другой усясьветнай вайны ва Ўкраіне пад Кіраваградам. Для звычайнага чалавека гэта было бы трагічна, а для такога вялікага чалавека гэта, магчыма, Боскі знак. Слава Васілю Быкаву, слава Беларусі!

А.Пашкевіч: Жалобнае слова прамовіць пает, ляўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, сябар і паплечнік Васіля Ўладзімеравіча Генадзь Бураўкін.

Г.Бураўкін: Нехта таленавіты аднойчы сказаў: «Няма прарокаў у сваей айчыне». І даволі многія ў нашым краі радасна з гэтым пагадзіліся. Няма прарокаў – ёсьць толькі павадыры. Няпраўда! Прарокі ёсьць і ў Беларусі таксама. І сёньня мы прыйшлі да прарока, да вялікага беларуса, да выключнага чалавека, да мужнага салдата – на жаль, у горкую хвіліну. У гэтыя чорныя дні я пачуў такія слова: пасъля 22 чэрвеня Беларусь можа стаць іншая – Беларусь будзе жыць бяз Быкава. Я вельмі хачу, каб Беларусь стала іншая. Але я ніколі не пагаджуся, што Беларусь будзе жыць бяз Быкава! Калі яна сапраўдная краіна, калі наш народ сапраўдны народ, ён ня можа жыць бяз Быкава, без таго, чым хваляваўся, без таго, з-за чаго згарэў наш дарагі, наш любімы Васіль Уладзімеравіч. Сёньня паshanu яму аддае калі ня ўвесе съвет, то ўся Эўропа. Яны называюць яго вялікім пісьменьнікам сучасніці, яны называюць выдатным грамадзянінам ХХ стагодзьдзя. Але толькі мы, беларусы, па-сапраўднаму ведаем, які гэта сапраўды глыбінны талент, які гэта сапраўды мужны грамадзянін, які гэта адданы сын Беларусі. Толькі мы. І наш абавязак, каб Беларусь нарэшце зразумела гэта. Няма проблемы, каму хаваць Васіля Быкава. Выйдзеце на вуліцу! Людзі ска-

залі, хто хавае Васіля Быкава. Яго хавае народ! Яго хаваюць тыя, хто не на загад, а з парыву сэрца ня мог не прыйсьці сюды. І, я думаю, тыя, у каго ёсьць вочы, абавязаныя паглядзець, колькі людзей прыйшло разъвітацца з Быкавым.

Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс,
За ворагам нанесеняя раны,
За брудныя пляўкі з тэлеэкрану,
За сылёзы ўшацкіх, съсечаных бяроз.

Даруй, што ўсе свае зямныя дні
Ты азіраўся з горыччу міжволі
На памяці закінутае поле
І спадзіваньняў паленяя пні.

Даруй за наш нялітасцівы час,
За ціхае кананыне роднай мовы,
За ўдзячнасці запозыненых словы
І ласкі зэканомлены запас.

Тужлівымі, пакутлівымі снамі
Ты будзеш вечна мроіцца сынам.
Я ведаю, ты ўсё даруеш нам.
Але ці зможам дараваць мы самі?

Бывай, дарагі Васіль! Бывай!

А.Пашкевіч: Слова мае сакратар Саюзу пісьменнікаў Москвы, сябар Васіля Ўладзімеравіча Валянцін Аскоцкі.

В.Аскоцкі: Дарагія сябры! Сябры агульнага гора, агульнай бяды, агульнай страты, якая зьвяла нас усіх у гэтай залі. Дарагія сябры з Саюзу пісьменнікаў Беларусі! Ваш смутак зыліваецца з нашым смуткам, са смуткам Саюзу пісьменнікаў Москвы і Міжнароднага літаратурнага фонду. Прыміце гэты наш смутак разам з вашым смуткам. Калі думаеш аб уроках жыцця і твор-

часыі Васіля Быкава, то думаеш аб tym, што талент пісьменніка ня можа быць сапраўдным талентам, калі ён ня корміцца сокамі сваёй нацыянальнай глебы, сокамі сваёй зямлі. Беларусь, яе гісторыя, яе трагедыя вырасыцілі талент Васіля Быкава. У яго слове адклікнулася і нацыянальная драмы беларускай гісторыі, і калгасны боль калектывізацыі, і драма вайны, драма акупацыі, драма партызаншчыны. Адсюль гэты ёмкі образ, які даў назну адной з аповесцяў — «Знак бяды». Гэтыя слова, «знак бяды», сталі знакавымі словамі гісторыі і яе драмаў.

Але любы талент, калі корміцца сокамі роднай зямлі, звужае і абмяжоўвае сябе, калі гэтыя нацыянальныя сокі не ўліваюцца ў струмень усясьветнай культуры, калі ён не выходзіць да вялікіх агульначалавечых духоўных і маральних каштоўнасцяў. І слова Васіля Быкава дарагое і значнае менавіта tym, што адштурхоўваеца ад беларускай зямлі. Яно выйшла да ўсясьветнай культуры, да ўсясьветных духоўных каштоўнасцяў. І калі думаеш аб гэтым агульначалавечым пачатку яго творчасці, то я б сказаў так: «Гэта боль за чалавека, за чалавека прыніканага, чалавека нявольнага, чалавека, які живе ў атмасфэры недаверу і агульнай падазронасці». Адсюль патас веры ў чалавека і давер да чалавека. Якраз драматычны талент Васіля Быкава прымусіў яго напісаць аповесьць аб чарнобыльскай трагедыі і асэнсаваць чарнобыльскую трагедыю як трагедыю плянэтарную.

Пра гэта ж прымушае думаць адзін зь яго апошніх твораў, «Труба», — пра тое, як ён арганічна, пачынаючы з аповесці «Трэцяя ракета», уварваўся ў расейскую літаратуру. І Грыгоры Бакланаў адзначае гэту аповесьць у сваім артыкуле, гэта быў першы артыкул на расейскай мове пра Васіля Быкава: «Запомніце гэтае імя! Яно яшчэ сустрэнецца вам». Яно ня толькі сустрэлася, яно трывала замацавалася ў гісторыі літаратуры. І я разумею таго чытача — дакладней, чытажку, якая прачыта-

ла артыкул у газэце «Московский комсомолец» пра Васіля Быкава і назвала яго сумленьнем Беларусі. Але ж ён і сумленьне Pacei таксама. Я думаю, што ў гэтым водгуку разуменъне сапраўднага маштабу таленту Васіля Быкава. Васіль Быкаў быў сумленьнем Беларусі. Але ён адначасова быў таксама і сумленьнем Pacei. І ён быў сумленьнем усіх людзей, без разбору іх нацыяў, людзей, якія ідуць да ідэалаў гуманізму, ідэалаў добра, ідэалаў чалавечнасці, да ідэалаў веры ў чалавека.

A.Пашкевіч: Слова пісьменніку, вэтэрану Вялікай Айчыннай вайны Валянціну Тарасу.

B.Taras: Дарагія сябры і калегі! Дарагія чытачы Васіля Быкава! Мы ўсе ягоныя чытачы. Пражыў цяжкае жыцьцё, дзіцячае, хлапечое, пра якое расказаў у сваёй кніжцы «Доўгая дарога дадому». У апошнія месяцы, тыдні, калі ён яшчэ быў жывы і размова заходзіла пра нейкую будучыню, вельмі адносную ўжо да яго, ён казаў: «калі я загіну альбо не загіну», таму я і ўжываю гэтыя слова: ён загінуў. І разам з тым, гэтая дата, 22 чэрвеня — яшчэ адна дата ягонага нараджэння, нараджэння ў вечнасці. Я прамаўляю тут ад Беларускага ПЭН-Цэнтра, міжнароднага пісьменніцкага ПЭН-Клюбу — арганізацыі, заснаванай клясыкам ангельскай літаратуры Гальсуорсі ў 1924 годзе, калі нарадзіўся Васіль. Васіль быў заснавальнікам разам з Алесем Адамовічам, Рыгорам Барадуліным, Генадзем Бураўкіным, іншымі сваімі найбліжэйшымі паплечнікамі Беларускага ПЭН-Цэнтра і заставаўся ягоным презыдэнтам да апошняга дня свайго жыцьця. Хоць у нашай краіне сёньня ідзе да таго, што презыдэнтам можна называць толькі адну асобу, для нас Васіль Быкаў застанецца презыдэнтам Беларускага ПЭН-Цэнтра, презыдэнтам нашай вялікай беларускай літаратуры, якую ён съцвердзіў як ніхто з нас. Бывай, Васіль!

A.Пашкевіч: Слова мае старшыня Фонду прымірэння,

перакладчык і сябар Васіля Ўладзімеравіча Крыстафэр Гойбнэр.

K.Gойбнэр: У гэтую гадзіну багата людзей у Нямеччыне, Францыі ды іншых эўрапейскіх краінах зь любою, з пачуцьцём думаюць пра Васіля Быкава. І асабліва ў Нямеччыне, таму што Васіль Быкаў адкрыў немцам тое, што яны рабілі ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Ён пісаў праўду, але ён пісаў праўду так, што ён заставаўся для сваіх чытачоў адкрытым чалавекам, ён працягваў ім руку, і яны бачылі яго адкрыту душу. І за гэта яго любіла нямецкая моладзь, актыўісты арганізацыі прымірэння, з якімі ён багата размаўляў тут у гэтым доме. Васіль любіў праўду, справядлівасць і дружбу паміж людзьмі.

A.Пашкевіч: Слова старшыні дэпутацкай групы «Рэспубліка» Сяргею Скрабцу.

C.Скрабец: Ня стала Васіля Быкава. Ён даў нам павет пра славы і кахрання, псыхалагічны рэалізм, філязофскую думку, напружены раздум. Адно агульнае вельмі сучаснае пачуцьцё пранізвае творчасць і жыцьцё майстра: ад кожнага залежыць усё, кожны асабістый павінен адчуваць свою адказнасць за будучыню, за ўсё, што прыйдзе і на прыйдзе заўтра; кожны адказвае за ўсё, абавязак быць чалавекам бестэрміновы — вось слова герояў Васіля Быкава. Я ўпэўнены, што Васіль Уладзімеравіч чуе нас і цяпер, і хачу запэўніць яго, што яго справа барацьбы за славу і незалежнасць нашай радзімы будзе намі працягнутая.

A.Пашкевіч: Слова дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандру Лукашуку.

A.Лукашук: Анёл звяртваецца ў Беларусі. Цяпер вялікая душа Васіля Быкава развітваецца з тымі, хто любіў яго ў Амэрыцы, Эўропе. Вацлаў Гавэл напісаў, што гонар для Чэхіі — прыезд туды Васіля Быкава. Мы мелі

шчасьце зь ім, зь яго мілай жонкай Ірынай Міхайлаўнай шмат гуляць па вуліцах Прагі і парках і гаварыць. Яго галоўнай любоўю была Беларусь. Нават у бальніцы на шпітальным ложку ён прасіў прынесці яму радыё, каб слухаць тое, што адбываецца тут. У нас многія гадзіны жывога голасу Васіля Ўладзімеравіча, і цяпер кожны дзень ён гучыць. Я прывёз сабой невялікі запіс, Васіль Уладзімеравіч адказвае на галоўнае пытаныне кожнага пісьменыніка, якое задаў яму Сяргей Навумчык: «Наўшта пісаць?»

Голос В.Быкава: Усё ж яшчэ пакуль што можна чуць, што пішуць мастакі, ствараюць мастакі. Але справа нават ня ў гэтym. Нават калі нічога ніхто не пачне, усё роўна наш абавязак творцаў — гэта тварыць, памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі. За імі, тымі, хто выступае супраць, — перамога, а за намі ісціна. У гэтym сэнсе, я думаю, што вельмі важнае даўнє выஸлоўe расейца Талстога, які гаварыў: «Рабіце, што трэба, і хай будзе, што будзе». Вось у гэтym і ёсьць абавязак і, можа быць, апошняе спадзяваныне мастака ў наш час.

А.Лукашук: За намі ісціна. Бывайце, Васіль Уладзімеравіч! Не пакідай нас, анёл!

З БЫКАВЫМ ПРЫЙШЛІ РАЗВІТАЦЦА ТЫСЯЧЫ

25 чэрвеня 2003

Севярын Квяткоўскі, Менск

Сярод многіх тысяч людзей, што прыйшлі да Дому літаратара развязітаца з Васілем Быкавым, было багата моладзі. Агульны настрой — усе мы, беларусы, згубілі асобу, якой няма роўных. Моладзь развязівалася з чалавекам, які ўяднаў нацыю. У словах маладых людзей смутак і спадзей.

Хлопец: Сёньня вельмі трагічны дзень. Гэта дэмантруе тая вялікая колькасць людзей, што прыйшлі на развязітаныне з Васілем Быкавым. Гэты чалавек — самы вядомы, самы сумленны. Ён аб'ядноўваў людзей розных прафесій і нават нацыянальнасцяў, розных поглядаў. Гэты чалавек, які аб'ядноўваў нацыю. Вялікі жаль і смутак ва ўсіх, што яго ня стала.

Дзяўчына: Было бы вельмі дзіўна, калі б на пахаваньне, на развязітаныне з такім чалавекам не прыйшлі бы людзі. Я прыйшла, бо я мушу тут быць. Гэты чалавек быў прыкладам, у якім нельга было знайсці нейкіх хібаў і сказаць, што я зь ім ня згодная. Ягоную пазыцыю можна цалкам паважаць, абыслютна.

Студэнт: Ён быў народны ў першую чаргу. І вельмі шкода, што дзяржава не захацела зрабіць заяўкі на тое, каб ён атрымаў Нобэлеўскую прэмію. Я думаю, што ў Беларусі гэта адзіны чалавек варты таго, каб стаць ноўблэеўскім ляўрэатам, нават пасъмяротна. З персонаў такога рангу ў нас быў толькі Якуб Колас. Пахаваньне нагадвае пахаваныне Коласа — калі глядзіш хронікі 1956 году, менавіта столькі людзей прыходзіла на пахаваньне Коласа.

Студэнтка: Мне больш цікавы Васіль Быкаў як асона. Як такая зьява ў жыцці Беларусі, якая больш не паўтарыцца. Мы ў першую чаргу згубілі чалавека, а не пісьменыніка. Чалавека, грамадзяніна нашай краіны, частку Беларусі. Частку таго, дзеля чаго мы змагаемся, дзеля чаго мы жывём. Яе цяпер праста ня стала.

Дзяўчына: Гэта агульнае гора. Відавочна, што прыйшлі людзі, якія паважаюць беларускасць, але ня могуць іншым чынам выказаць тое, што адбываецца... Цяжка казаць.

Хлопец: Сапраўдны чалавек. Грамадзянін, вялікі сын сваёй краіны.

Дзяўчына: Гэты чалавек усёй сваёй сутнасцю, усім сваім жыццём паказваў праўду. Нельга сказаць, што ён быў праўдзівы толькі ў нейкіх выказваннях ці тво-

рах. Калі ён увасабляе праўду, то ён увасабляе праўду ва ўсім. Ва ўсім сваім жыцьці.

Хлопец: Няшмат у Беларусі такіх людзей, людзей такога маштабу, якія бы маглі такое значэнне мець і такую ролю. Васіль Быкаў быў усім у Беларусі. Шкада. Ён быў сымбалем, сымбалем змагання й мужнасці, сымбалем таго, што Беларусь жыла сапраўды.

Дзяўчына: Невыпадкова тое, што ён памёр менавіта 22 чэрвеня. Гэта знак. Гэта знак бяды. Ня толькі ўтым сэнсе, што ў гэты час пачалася вайна, бо менавіта ў гэты дзень пайшоў ад нас пісьменнік, які пісаў пра вайну. Гэта знак, знак бяды... Напэўна, гэта канец... Не канец, канечне, але...

Дзяўчына: Мне здаецца, што кожная фігура, якая была такая маштабная, як Васіль Быкаў, яна стварае глебу для зьяўлення новых людзей. Ня трэба губляць надзеі: можа, будзе новы прарок. Ня трэба казаць, што на гэтым усё скончана.

Дзяўчына: Можна сказаць — волат нацыянальнага духу беларускага. Таму што жыве Беларусь, ёсьць сапраўдныя беларусы, якія паважаюць талент, чалавека, асобу, паважаюць сваю гісторыю. Першая асацыяцыя — праста асоба. Тады ўжо пісьменнік, публіцыст. Найперш — чалавек.

Хлопец: Васіль Быкаў, канечне, ня толькі пісьменнік. Без Васіля Быкава не было б адраджэнскага руху. Васіль Быкаў — гэта чалавек, без якога не было бы сапраўды незалежнай Беларусі.

ЖАЛОБНАЯ КАЛЁНА НАБЛІЖАЕЦЦА ДА ПЛОШЧЫ ЯКУБА КОЛАСА

25 чэрвеня 2003

Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык, Прага

Труну зь целам Васіля Быкава нясуць на руках.

15.45 паводле менскага часу. Уся плошча Перамогі ў Менску, а таксама ўвесь праспект Скарыны да плошчы Якуба Коласа запруджаны людзьмі. Лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Труну зь целам Васіля Быкава нясуць на руках. За труной ідуць удава Ірына Міхайлаўна і сын Сяргей. Людзі хочуць несыці труну на руках да Ўсходніх могілак, але Ірына Міхайлаўна сказала, што ёй будзе цяжка прыйсці ўвесь шлях, і папрасіла на плошчы Коласа паставіць труну ў катафалк. Падчас паніхіды прагучы фрагмент інтэрвію Васіля Быкава для Радыё Свобода аб ролі творцы: «Нават калі нічога ніхто не пачуе, усё роўна наш абавязак, абавязак творцаў — гэта тварыць, памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі. За імі, тымі, хто выступае супраць, — перамога, а за намі — ісціна».

МІЛІЦЫЯ СПЫНІЛА ЖАЛОБНУЮ КАЛЁНУ

25 чэрвеня 2003

Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык, Прага

16.25. На плошчы Якуба Коласа труну зь целам Васіля Быкава паклалі ў аўтобус.

У аўтобус селі ягоныя блізкія, і ён павольна рушыў у бок Усходніх могілак. За ім ідзе шматтысячная калёна, аднак цяпер міліцыя спыніла аўтобус.

**ІРЫНА БЫКАВА: «Я БАЧУ ЦЯПЕР, ШТО ЖЫВЕ,
ШТО БУДЗЕ ЖЫЦЬ БЕЛАРУСЬ»**

25 чэрвень 2003

*Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык,
Прага*

17.05. Жалобная калёна набліжаецца да Акадэміі Навук.

А.Лукашук: Я цяпер знаходжуся ў аўтобусе, дзе стаіць труна Васіля Быкава. За аўтобусам па праспэкце Скaryны ідзе безъліч людзей зь вянкамі й кветкамі. Некалькі разоў міліцыя спрабавала спыніць аўтобус, але наперадзе ідуць, узяўшыся за рукі, некалькі дзясяткаў хлопцаў. Побач са мной Рыгор Барадулін і ўдава Ірына Міхайлаўна, перадаю ёй трубку.

C.Навумчык: Ірына Міхайлаўна, прыміце яшчэ раз нашыя спачуванні, трymаіцеся...

I.Быкава: Сяргей, перада мной труна, галава Васіля, і я цяпер тро разы стукну трубкай аб труну. Гэта будзе вам апошняе прывітаньне ад Васіля... Вось так яно атрымалася — вельмі шмат людзей, съцягоў. Я бачу цяпер, што жыве, што будзе жыць Беларусь...

C.Навумчык: Выглядае, Ірына Міхайлаўна, што найлепшае, што маглі зрабіць улады — гэта сысьці з вачэй блізкіх Васіля Ўладзімеравіча.

I.Быкава: Так.

**ПАМЯЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА ЎШАНАВАЛІ
АМБАСАДАРЫ ЗАМЕЖНЫХ КРАІНАЎ**

25 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Правесьці ў апошні шлях Васіля Быкава прыйшли амбасадары замежных дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі. Нямеччына цяпер старшынёе ў Эўразвязе, а таму амбасадар гэтай краіны Гэльмут Фрык ад імя ўсяго дыпламатычнага корпусу накіраваў спачуванье сям'і нябожчыка.

Вось што спадар Фрык сказаў на развязваньне з Васілем Быкавым:

Г.Фрык: Нас вельмі кранула съмерць Васіля Быкава, і на сваіх сустрэчах амбасадараў краінаў Эўразвязу, а таксама кіраўнікоў місіяў краінаў, якія стануць сябрамі Звязу ў наступным годзе, мы спантанна вырашылі, што абавязкова возьмем удзел у жалобнай цырымоніі з нагоды съмерці вялікага беларускага пісьменьnika. Сённяння раніцай, ад імя ўсіх сваіх калегаў-амбасадараў, я накіраваў ліст спачуванья спадарыні Ірыне Быкавай. Васіль Быкаў пражыў шмат гадоў у Нямеччыне, і некаторыя ягоныя апошнія кнігі зьявіліся менавіта там, але не толькі на нямецкай мове, а ў перакладзе на многія іншыя мовы сьвету.

Як я думаю, ён зрабіў вялікі ўнёсак у справу прымірэння ў Эўропе, паставіўшы тэму другой усясьветнай вайны ў цэнтар сваёй творчасці з мэтай пераадолець жахлівых згадкі мінулага стагодзьдзя і рабіць крокі да прымірэння. Мяркую, што такая палітыка новай Нямеччыны, якая ўзынікла паслья вайны, і палітыка Эўразвязу, якія нясуць вялікую маральную і палітычную адказнасць за будучыню. І ў гэту справу Васіль Быкаў зрабіў вялізны ўнёсак сваёй творчасцю і сваім

жыцьцем. Быкаў ёсьць сымбалічнай фігурай для новай краіны — незалежнай Беларусі. І, мяркую, што ён зьяўляеца наважнейшай фігурай для адраджэння Беларусі пасля Янкі Купалы і Якуба Коласа.

**ІРЫНА БЫКАВА: «СЁНЬНЯ ТУТ НА КОЖНЫМ
КРОКУ АДЧУВАЕШ АДНО — ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ»**

25 чэрвень 2003

*Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык,
Прага*

17.27. Жалобная калёна рушыць да Ўсходніх могілак.

Ірына Міхайлаўна Быкава кажа:

І.Быкава: Што я скажу... Тут шмат болю, шмат смутку. Але калі сустракаліся суайчыннікі ці аднадумцы, яны сустракаліся і раз্যвіталіся заўсёды — «Жыве Беларусь!» І сёньня тут на кожным кроку адчуваеш адно — жыве Беларусь. Гэта тут вельмі, вельмі адчуваецца. Усё арганізавана добра. І гэта ж намаганьне вялізнае — увесе праспект Скарыны прайсьці, з таго Фрунзэ і да Маскоўскіх могілак. Гарачыня такая. І моладзі шмат, і взтэрраны былі, усе. І ведаеце, там, каля труны, адзін маліўся, другі кланяўся, трэці станавіўся на калені, чацверты аддаваў чэсьць. Вельмі, вельмі з пашанай, і кожны прыносіў кветкі. Многа васількоў было, васількі вось на труне цяпер з Васілем едуць туды... Балюча, смутна, але, мабыць, такога яшчэ сучаснае пакаленьне і ня бачыла, і няхутка яшчэ пабачыць.

С.Навумчык: Шмат хто адзначае цяпер, што адбылося тое, пра што марыў Васіль Уладзімеравіч, хаця б на нейкі час, — адбылося яднаныне людзей, адбылося яднаныне нацыі.

І.Быкава: У нейкім сэнсе так. Мабыць, трэба было й большае яднаныне, у большым саступіць, у нечым да-мовіцца. Але атрымалася добра. Можна было марыць пра такое. Уявіць сабе было цяжка, што такое ўдасца. Яшчэ як тое скончыцца, што і як... але пакуль верыцца, што ўсё будзе як трэба, як мае быць.

**У МЕНСКУ НА ЎСХОДНІХ МОГІЛКАХ ПАЧАЛОСЯ
ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

25 чэрвень 2003

Аляксандар Лукашук, Менск

18.05. Пры ўваходзе на могілкі съпявалі «Магутны Божа».

Я стаю на могілках, дзе пачалося развязтанье з Быкаўым. Я шмат разоў чуў «Магутны Божа», і нават у прафэсійным выкананні, але такога — ніколі. Шмат вянкоў і кветак. Паблізу — магілы Ўладзімера Карапкевіча, Уладзімера Мулявіна. Пачаліся выступы прамоўцаў. Пахаваны Васіль Быкаў будзе побач з былым сакратаром ЦК КПБ Аляксандрам Кузьміным, які памёр у пачатку траўня. У сваіх успамінах «Доўгая дарога дадому» Быкаў напісаў шмат словаў пра дапамогу, якую адчуваў ад Кузьміна ў той час, калі яго цкавалі за публікацыі.

**ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА. УСХОДНІЯ
МОГІЛКІ**

25 чэрвень 2003

З фанаграмы.

Уніяцкі сьвяты айцец Андрэй Абламейка: Блаславёны Бог наш спрадвеку, цяпер і заўсёды навекі вякоў. Уся-
вышні супакоіць тваю душу і адорыць цябе вечным
збаўленьнем, дзе найсвяцейшая Багародзіца Маці Божая,
усе сьвятыя і анёлы. Прымі гэты дар Божай любові ў імя Айца і Сына, і Духа Святога.

Старшыня Салозу пісьменнікаў Але́с Пашке́віч: Род-
ныя Васіля Ўладзімеравіча! Блізкія! Сябры! Шаноўнае
спадарства! Вось мы і прайшлі апошнім жыцьцёвым
шляхам Васіля Ўладзімеравіча. Гэты шлях сымбалічны,
як і ўсё жыцьцё нашага народнага пісьменніка Беларусі. Мы вынеслі труну зь целам Васіля Ўладзімеравіча, труну народнага песьняра, народнага пісьменніка Беларусі з Дому літаратара, мы данеслі цела не-
пераможнага салдата да плошчы Перамогі. Мы данеслі
цела славутага пісьменніка нашай нацыі да плошчы
нацыянальнага песьняра Якуба Коласа. Мы правезылі
цела Васіля Ўладзімеравіча, грамадзяніна і патрыёта па
галоўным праспэкце сталіцы нашай Беларусі, праспэк-
це, які носіць імя кніжніка Францішка Скарыны. Гэты
наш шлях быў асьветлены нашым высокім родным бе-
ларускім небам, якое, нібыта зълітаваўшыся з нас, не
дало нам сέньня дажджу. Гэты наш сымбалічны шлях
быў асьветлены нацыянальнай сымболікай, у якой веч-
насьць нашай нацыі, у якой кроў Пана Ісуса Хрыста на
плашчаніцы Гасподняй. Сέньня знакавы дзень у гісто-
рыі нашай нацыі. На жаль, гэты знакавы дзень у такой
жалобе, апісаць якую словаў не хапае. Першым прапа-
нуецца выступіць на нашым жалобным мітынгу
пісьменніку, сябру Васіля Ўладзімеравіча Быкаву,

ляўрэату Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Сяргею Іванавічу Законьнікаву.

С.Законьнікаў: Дарагі Васіль Уладзімеравіч! Прабачце мне, што я трошкі пакарыстаюся паперай. Тут ёсьць, ёсьць для гэтага прычына. Дарагая Ірына Міхайлаўна! Дарагая Валянціна Ўладзімеравіч! Сыны! Унуки! Усе родныя, блізкія Васіля Ўладзімеравіча! Шаноўная гра-
мада! XXI стагодзьдзе для нашай роднай Беларусі па-
чалося зь неймаверна цяжкай страты. Мабыць, гэта са-
мая страшная страта і застанецца на ўсё XXI ста-
годзьдзе. Мы хаваем сёньня ня толькі выдатнага
пісьменніка сучаснасці, але і заступніка, дарадцу, на-
стаўніка; хаваем чалавека, да якога імкнуліся і ў съве-
тлы час, і ў чорныя дні душы і сэрцы беларусаў, прад-
стаўнікоў усіх нацыянальнасцяў, якія жывуць у беларускай народнай сям'і, і мільёны людзей ва ўсім съве-
це. Вышэйшая воля дала нараджэнне, правяла съціпла-
га сялянскага хлопца з Вушаччыны праз вайну, праз усе
выпрабаваныні, каб ён змог акумуляваць у сабе столькі
мужнасці, столькі мудрасці, столькі добра для людзей,
выявіць праз літаратуру глыбока і поўнахарактар бе-
ларускага народа. Сілавое поле маствацкага генія Васіля
Быкава прыцягвае людзей, яно вучыць усіх нас любіць
жыцьцё, не марнаваць зямнога часу на пустое, съпяша-
ца рабіць добро, мужна адстойваць праўду і справядлі-
васць.

У гісторыі беларускага народа было шмат глябальных
узрушэнняў, якія ставілі на кон само яго існаваныне.
Вынікам гэтых узрушэнняў станавілася новае таталь-
нае падаўленьне нацыянальнай сывядомасці, зъвя-
дзенне чалавечага жыцця да прымітыўнага, элемэн-
тарнага біялягічнага выжываныня. Нешта падобнае ад-
бываецца з намі і цяпер. Васіль Быкаў заўсёды бачыў
жыцьцё свайго народа не такім. Ён бачыў яго годным,
разумным, заможным і щаслівым. Вось чаму ён так
самаддана адстойваў, змагаўся ў творчасці ѹ жыццы

за незалежнасць Беларусі, за тое, каб мы занялі свой пачэсны пасад між усімі народамі. Ён кожнау крываінкаю свайго сэрца любіў Беларусь — свой родны дом. У апошня гады Васілю Ўладзімеравічу давялося пакінуць гэты дом. І трэба падзякаваць усім добрым людзям за мяжою, якія прытулілі геніяльнага пісьменьnika, якія далі магчымасць яму на старасці гадоў спакойна жыць і працаўаць. Але душа і сэрца Быкава былі тут. У пісмах да мяне Васіль Уладзімеравіч піша: «Усё болей прыходжу да элемэнтарнай высновы: трэба жыць дома. Каб тое толькі было б магчымым. Дома лепей, канечнэ. Але для тых, у каго ёсьць людзкі дом. Мы жа яго ня маём. А адносіны да бяздомных у съвеце — вядома якія». Гэтак пісаў Васіль Уладзімеравіч пра народ, які яшчэ не нарадзіўся.

Гэта, на жаль, так, але хочацца спадзявацца, што гэтыя горкія слова, зь якімі Быкau адышоў у вечнасць, скалануць здрэнцьвельяя, запалоханыя души беларусаў. Мы павінныя выканаць запавет усіх сваіх сладкіх папярэднікаў, запавет Васіля Быкава і пабудаваць свой утульны беларускі дом, сваю незалежную Беларусь. Я калісьці напісаў чатыры радкі такія, верш такі кароткі «Воля» і прысьвяціў яго Васілю Ўладзімеравічу. Ён гэты верш ведае:

Пра гэта я думаю зараз найболей,
Адпрэчыўшы новай хлусьні каламуць.
Якая ты ўсё ж неацэнная, воля,
Калі за скарынку цябе прадаюць.

Як бы хто ні хацеў прынізіць нашу беларускую нацыянальную чалавечую годнасць, растаптаць нашу мову, культуру, усё нашае духоўнае багацьце і выставіць нас перад усім съветам нягэлымі людзьмі, якія без дапамогі нейкага суседа, нейкага дабрадзея ня могуць пра жыць на белым съвеце — гэтага зрабіць нікому ня ўда сца. Мы, беларусы, надзвычай багатыя людзі, мы маём Васіля Быкава. Я кажу «маём», таму шта прарок, анёл,

заступнік паслья зямнога жыцьця не памірае. Ён на заўсёды застаецца са сваёй айчынай, са сваім народам. Бывайце, дарагі, любімы ўсімі намі Васіль Уладзімеравіч! І прабачце за ўсе пакуты, за пакуты маральныя, за пакуты фізычныя, якія вам, зраненаму салдату, абаронцу нашай радзімы, тонкай душы мастаку давялося за сваё жыцьцё вытрымаць. Мы заўсёды будзем помніць вас.

Старшыня Саюзу мастакоў Уладзімер Басалыга: Любая бацькаўшчына! Шаноўнае спадарства! Дарагі родныя! Сёння мы разьвітваемся з Васілём Быкавым. Можна сказаць шмат вельмі станоўчага, вельмі чалавечага і добрага пра гэтага чалавека. Але ж, што б мы ні сказалі ѹ колькі б ні сказалі, то ўсё гэта аб'ядноўваецца імем і прозывішчам: Васіль Быкau. Ён — наша мужнасць, ён — нашае разуменне праўды, ён — нашае сумленыне, ён — на што многія з нас арыентаваліся і арыентуюцца ў жыцьці. Ён адыходзіць. Кожны з нас аддаў бы часынu сябе, каб можна было гэтым самым утрымаць яго на гэтым съвеце яшчэ некалькі хвілін, часін, гадоў... Але няма магчымасці адкупіцца ні ў Бога, ні ў лёсу, ні ў хваробы.

Васіль Уладзімеравіч! Твая душа яшчэ з намі, яна лунае над намі ў гэтым небе, якое над табою, паміж гэтых дрэваў. Яна, твая душа, яшчэ на гэтай зямлі, якую так ты моцна любіў! І хай яна чуе наш апошні зварот! Васіль! Калі надарыцца быць там і сустрэць душы на шых выдатных сыноў Беларусі, пачынаючы ад Эўфрасінні, Скарини, Буднага Сымона, Цяпінскага, Їёткі, Караткевіча, Каліноўскага, Коласа, Купалы, пे ракай ім, што Беларусь яшчэ жыве і будзе жыць, пакуль у яе ёсьць, быў і будуць такія сыны як сам Васіль Быкau і як тыя папярэднікі, якіх я называў і якіх яшчэ шмат у нашай гісторыі. Бывай, наш любы чалавеча! Мы цябе будзем доўга-доўга помніць! І прабачай нас, калі мы чымсьці пры жыцьці табе не дапамаглі. І хай цябе

ўшануе там, у тым жыцьці, Гасподзь Бог! Хай ён табе прабачыць усё тое, пра што тут казалася ў малітве, бо не бязгрэшныя. Але для нас ты съвяты чалавек, съвяты ў сваіх творах, у сваіх учынках, съвяты душою, съвяты сэрцам, съвяты розумам. Бывай, дружа! Бывай, дарагі чалавек!

Старшыня Канфэдэрацыі творчых саюзаў Беларусі Іван Вашкевіч: Людзі добрыя! Ірына Міхайлаўна! Апошнія слова... Магчыма, сёньня і адбудзецца тая клятва тым думкам, памкненням, ідэям Васіля Быкава. А яны вельмі простыя: быць гаспадарамі на сваёй зямлі, стварыць свой агульны дом, дзяржаву, за якую б не было сорамна перад съветам; шанаваць і дружыць з усімі суседзямі, якія нас паважаюць. Пры жыцьці клясык — беларус, які пайшоў у съвет белы. Трэба жыць, каб выкананаць гэтыя запаветы. Жыве і будзе жыць Беларусь! Зямля пухам вам і дай вам Бог царства нябеснага.

Пісьменнік Анатоль Кудравец: Вялікая жалоба прыйшла на беларускую зямлю: памёр Васіль Быкаў, памёр чалавек, адно імя якога было гарантам, што Беларусь жыве. Беларусь хварэе, але Беларусь змагаецца за сябе, за самую сябе, за сваю незалежнасць, за сваю будучыню, за дзяцей сваіх, за сваю памяць, за сваю родную мову. Памёр пісьменнік, кожнае слова якога было словам жорсткай, балочай, але гаючай праўды, праўды без ілюзіяў і ружовага туману. Памёр патрыёт, кожнае імгненьне жыцьця якога аддана за змаганьне, за щасцце свайго народу, за тое, каб народ нарэшце ўстаў з каленем на свой поўныя вялікі заслужаны рост. Памёр прарок. Я назваў бы яго сумным прарокам. І не віна прарока, што ён сумны. Бо такое сумнае кругом жыцьцё. Но такія нярадасныя наперадзе пэрспэктывы. Сваім розумам, сваёй інтуіцыяй Васіль Быкаў угадваў, прадчуваў ту юннату, якая толькі зараджалася ва ўладных галовах, ва ўладных структурах і стараўся папярэдзіць аб гэтым людзей. Ён не хацеў, каб чорнае засланяла

съветлае. Ён не хацеў бачыць свайго народу ў хлусыні і бязъвер'і. Гэта быў чалавек, які ўсёй натурай сваёй, усім сваім жыцьцём, цяжкім, але прыгожым, упартага паказваў хлусылівасць такой выгаднай уладзе казачкі пра вечна памяркоўнага, прыніжанага і бязвольнага беларуса. У сваіх творах ён расказаў пра беларуса-патрыёта, беларуса-змагара, у грудзях якога, нават у найчэжайшай сътуацыі, на мяжы жыцьця і съмерці, б'еца агонь непакоры, агонь змаганьня, веры ў перамогу. Гэты агонь нязгасна жыў у яго сэрцы. Ён ня ўмееў хавацца за чужыя плечы, ён прайшоў сваё жыцьцёвае міннае поле годна, не згінаючыся, ня робячы крутых палахлівых віражоў.

Пайсыці і не вярнуцца — як быццам прадракаў яму лёс. А ён пайшоў і вярнуўся. Гэта шчасце для Беларусі, што ў далёкім 1943 годзе, у засьнежаных стэпах Кірагравадчыны нямецкі танк не растаптаў яго. Тым самым Бог пакінў яго жыць, жыць для Беларусі, жыць для беларускага народу, жыць для ўсясьветнай культуры. Бог прывіязаў яго, як галерніка, для той работы, якая была пад сілу толькі яму. І гэтую работу ён мужна, цярпліва, настойліва рабіў і зрабіў. Доўгая была яго дарога дадому, доўгая — на ўсё жыцьцё. Ён вярнуўся ў Беларусь і пайшоў дадому, пайшоў туды, адкуль не вяртаюцца, пайшоў у вечнасць. Як салдат, які перажыў вайну, ён не любіў бравурных маршаў. Ён любіў цішыню. Як чалавек і мастак ён любіў усе колеры жыцьця. Але як патрыёт ён аддаў перавагу двум колерам: беламу і чырвоныму. Дык пасадзім жа на яго магіле белыя і чырвоныя кветкі й будзем даглядаць, каб яны ніколі не завялі! І пакладзем пучок палявых васількоў. Ён вельмі любіў іх. Бывай, дарагі Васіль Уладзімеравіч! Хай мяккім пухам будзе табе наша родная беларуская зямелка! Бывай!

Старшыня расейскага Саюзу пісьменнікаў Масквы Юры Чарнічэнка: Я магу гаварыць толькі ад гораду Масквы, таму што выступаю як старшыня Саюзу

пісьменынікаў толькі ад Масквы, а Расея — яна на дзесяць гадзінавых паясоў. Дзякую Беларусі, што яна нарадзіла такога вялікага настаўніка, апостала і прарока, які зьбіваны — звычайна дома прарока зьбіваюць камянімі сувымернымі, хто якое сумленыне мае і галаву на плячах. Дзякую «Новому миру» Твардоўскага, які падняў напісане з Горадні да ўсясьветнага ўзроўню, і пакараны быў «Новый мир» і Твардоўскі, і сымяротную кару прыняў за такіх, як Быкаў, якога і вывёў на ўзорвень усясьветны. Дзякую ад усёй душы за вяртанье паветра свабоды, якім я сёньня дыхаю ўвесь дзень. Гэта паветра нашага жніўня 1991-га, таму што такой дэмансстрацыі волі й адданасці, прыстойных твараў я даўно ня бачыў, таму што гэта было ў сумны дзень съвята. Нехта можа танчыць у гэты дзень як карась на патэльні — гэта ягонае гора, але такія ўсенародныя праводзіны, якія Менск наладзіў свайму вялікаму настаўніку, які нікому не даруе, — гэта было съвята. Я жадаю вяртаньня гэтага паветра майму гораду, дзе ўжо сорак гадоў я жыву ў гарах, Вераб'ёвых гарах. Я ўдзячны гэтым тысячам ці дзясяткам тысяч чалавек, якія зьдзейснілі — што там казаць «грамадзянскі»... — якія былі людзьмі. І гэтага дабіваўся ад чалавека Сотнікаў, які ў съвеце, у побыце зваўся Быкаў Васіль Уладзімеравіч. Даруй, калі што ня так...

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Валеры Фралоў выказаў пажаданыне, каб «у кіраўніцтве краіны былі людзі, якія б лічылі за гонар і абавязак прысутнічаць на пахаваныні такога чалавека як Васіль Быкаў. Каб краінай кіравалі такія людзі, якія не забіралі бы свайго вянка перад труной нябожчыка ў апошнюю хвіліну... У сваёй працы група «Рэспубліка» будзе кіравацца тымі поглядамі на жыцьцё, зь якімі жыў Васіль Быкаў. І калі кожны з нас будзе рабіць усё, што ад яго залежыць, мы неўзабаве пабудуем съветскую і добрую краіну».

Віцэ-прэзыдэнт Беларускага ПЭН-Цэнтра Ўладзімер Арлоў: Дарагая Ірына Міхайлаўна, Сяргей, родныя і блізкія, шаноўнае спадарства!

Вялікае бачыцца на адлегласці. Але ўжо сёньня мы разумеем, што страцілі генія. Генія нашай літаратуры, нацыянальнага празорцу і прарока.

Прароцтвы Васіля Быкава ніколі не былі съветлымі. Будзем спадзявацца, што ня ўсе зь іх спрайдзяцца. Аднак яны мусілі гучыць, каб засыцерагаць нас ад аблуды і трагедыі. Ува ўсе часы ўлада нязмерна больш любіла не жывых, а мёртвых геніяў. «Нашая» ўлада няздатная нават на гэта. Напэўна, таму, што вярэдліва ўсьведамляе: некалі яе, у лепшым разе, мімаходзь згадаюць нядобрым словам. А ў гісторыі і ў памяці Беларусі навечна застанецца **Быкаў**.

Няхай зь любою прыме ягоную душу нябесная Беларусь. Няхай будзе пухам для яго цела беларуская зямля, якую ён умеў любіць, як ніхто іншы. Бывайце, драгі Васіль Уладзімеравіч!

З разъвітальнымі словамі таксама выступіў Станіслаў Шушкевіч.

ТРУНУ ЗЬ ЦЕЛАМ ВАСІЛЯ БЫКАВА АПУСЬЦІЛІ Ў МАГІЛУ

25 чэрвеня 2003

Аляксандар Лукашук, Менск

18.55. Труну зь целам Васіля Быкава засыпаюць зямлёней.

Людзі, што стаяць вакол, сипяваюць «Магутны Божа». На могілках — тысячы людзей.

БЕЛАРУСЫ РАЗЬВІТВАЛІСЯ З ВАСІЛЁМ БЫКАВЫМ

25 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Да менскага Дому літарата на разьвітаньне з Васілём Быкаўм прыйшлі тысячы людзей з кветкамі і бел-чырвона-белымі съягамі. Чарга да залі, дзе стаяла труна зь целам вялікага пісьменніка, расцягнулася на некалькі соцень мэтраў.

Правесыці народнага пісьменніка Беларусі ў апошні шлях прыйшлі людзі сталага веку і зусім юныя, вядомыя палітыкі й шараговыя грамадзяне. Колькасць прысутных многіх уразіла. Вось што казалі людзі:

Спадарыня: Вельмі цяжка, вельмі балюча, і я ўдзячна ўсім, хто сюды прыйшоў. Я ведала, што людзі будуць, але не ўяўляла, што так шмат. Я сама больш за гадзіну стаяла ў чарзе. Боль, страшэнны боль, што мы згубілі Быкава.

Спадар: Гэты чалавек мне дарагі ня толькі як духоўны апостол беларускага народу, як пісьменнік, як філёзаф і мысьляр, але і як асоба. А яшчэ ён мой зямляк. І я разьвітваюся ня толькі з асобай, але яшчэ і зь земляком.

Спадарыня: Ведаецце, я бязь сълёзаў не могу пра гэта казаць. Але няхай нашыя ворагі сёньня паглядзяць, колькі народу прыйшло. Няхай паглядзіць уся Эўропа, што ёсьць наш беларускі народ, што нашая мова жыве. І гэта паказаў наш народны пісьменнік Васіль Быкаў.

Спадар: Для мяне Васіль Быкаў — гэта вялікі беларускі патрыёт, мужчына неардынарная асоба, ён ва ўсе часы не баяўся супрацьстаяць таталітарнай систэмэ, зрабіўся ізгоем, але застаўся сабой.

Спадарыня: Усе гэтыя тры дні я адчуваю, што мы страцілі частку Беларусі. І я лічу, што ў краіне мусілі

былі абвесыць агульную жалобу, каб людзі ведалі, каго яны страцілі. Але я гляджу на гэтых людзей, якія прыйшлі разьвітаца з Васілём Быкаўм, і разумею, што ўсё-такі жыве Беларусь.

Людзі ішлі з кветкамі, бел-чырвона-белымі съягамі й уласнымі вершамі. І амаль кожны зь іх казаў, што прысутнасць на пахаваньні Васіля Быкава ёсьць грамадзянскім абавязкам кожнага беларуса і грамадзяніна гэтай краіны.

Спадар: Я лічу, што гэта абавязак кожнага грамадзяніна — прыйсьці ў аддачы нашану такому вялікаму чалавеку. Гэта вялікі чалавек, ён шмат рабіў, каб Беларусь ведалі ў съвеце.

Спадарыня: Я не магла не прыйсьці, бо я любіла гэтага чалавека: праўдзівага, строгага — як героя. І цяпер я паглядзела, што ён і ў труне ляжыць як герой. І я вельмі ўдзячна прэзыдэнту Лукашэнку і ўсёй ягонай экіпе, што яны аддалі нам нашага Быкава, што паўсядна бел-чырвона-белыя съягі.

Спадар: Мяне крыху засмучае вось гэтая фраза — «пакінуў нас». Васіль Быкаў нас не пакідаў, ніколі не пакіне і будзе заўсёды з намі. Наадварот, яшчэ прыйдзе ў дом кожнага беларуса.

Спадар: Сёння мы разьвітваємся ня проста зь пісьменнікам, ня проста з цудоўным чалавекам, а часткай нашай радзімы. Бо для мяне Быкаў атаесамляеца найперш з радзімай, а затым зь літаратурай.

**СВЯТЛНА АЛЕКСІЕВІЧ: «МУЖНАСЬЦЬ
ІДЭАЛІЗМУ»**

25 чэрвень 2003

Вядомая пісьменьніца апавядае, што значыў Васіль Быкаў у ейным жыцці.

С.Алексіевіч: Вельмі цяжка гаварыць цяпер, бо яшчэ некалькі тыдняў таму я чула жывы голас Васіля Ўладзімеравіча. І мы размаўлялі пра ўсё — але не пра тое, пра што хочацца казаць цяпер. А цяпер хочацца казаць пра тое, што мы ўсе не пасыпелі сказаць яму: і ён быў далёка ад нас, і мы былі занятыя — сабою і гэтым жахлівым часам. Я маю на ўвазе перш за ўсё тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Я не пасыпела сказаць яму пра тое, што я яго вельмі люблю. У гэты цяжкі час ён уратаваў годнасъць усіх нас, нашую нацыянальную годнасъць. Шмат у якіх краінах я чула: «Дзе вы, дзе гэты беларускі народ, дзе гэтая беларуская мова, дзе беларуская эліта?» Аднак пры гэтым заўжды гучала рэфрэнам: «Але ў вас ёсьць Быкаў». Штосьці для нас усіх сыплося ў гэтай асобе, хаця здавалася, што мы маем справу з народам і часам, калі ніяма ніякіх апосталаў, праведнікаў, прапаведнікаў. Не, як высывятляеца, ёсьць. У нас быў гэты чалавек. Мы любілі яго, і мы верым, што будзе нейкая іншая будучыня. І яго няўрымсльовая шчырасъць, раскошная для цяперашняга часу, няздолнасъць да любога кампрамісу — гэта тое, што застанецца з намі разам зь яго кнігамі, разам зь яго здагадкамі і перасыярогамі. Застанецца асоба — асоба шчырая, ідэалістичная. У яго была мужнасъць ідэалізму.

**«ПЕРАКЛАДАЦЬ ЯГО АПОВЕСЬЦІ БЫЛО ПАКУТАЮ
І ШЧАСЪЦЕМ АДНАЧАСНА»**

25 чэрвень 2003

Алена Корці, перакладчыца твораў Быкава на італьянскую мову, згадвае свае сустрэчы зь пісьменнікам.

А.Корці: У панядзелак мне тэлефануе мой муж і кажа, што ў Менску памёр Васіль Быкаў. Я маўчу, у мяне замерла сэрца. Я толькі зьбіралася яму тэлефанаваць — у мяне, відаць, было прадчуваньне. Я не люблю нækралёгаў, ня буду казаць пра вялікага пісьменьnika, якім радзіма ганарыща. Многія могуць сказаць гэта нашмат лепш за мяне. Я хачу сказаць пра чалавека. Мы з Васілем пазнаёміліся ў снежні 1999 году ў Фінляндый, правялі разам некалькі гадзін, выбраўлі аповесьці для італьянскіх выдавецтваў. Гэта была незабытая размова. Яго съветаўспрыманье, ягоная мудрасъць, яго суворы, але спагадлівы погляд на съвет чалавецтва мяне моцна ўражваюць. Мы сталі сябрамі. Калі ў Італіі выйшлі перакладзеныя мной яго аповесьці, мы зь ім і зь ягонай жонкай Ірынаю правялі на запрашэнні выдаўца некалькі дзён у Міляне і ў Рыме. Хаця мы былі там дзеля працы, ён выступаў, а я яго перакладала, час ад часу мы хадзілі па горадзе, а калі стамляліся, сядзелі ў кавярні. Я наноў адкрыла Мілян і Рым празь яго і Ірыніны неверагодна маладыя, зачараваныя вочы. А потым мы яшчэ сустракаліся ў Празе, вячэралі ў нашым доме. Адыходзяць сябры, адышоў і Васіль. Не, ён не адышоў — ён жывы, ён жыве ў майм сэрцы, у маёй памяці і ў памяці і ў сэрцы ўсіх, хто чытаў, чытае і будзе чытаць яго выбітныя творы. Перакладаць яго аповесьці было для мяне пакутаю і шчасъцем адначасна. Перад высокай літаратурай перакладчык заўсёды трымціца. Але перш за ўсё гэта было духоўнае ўзбагачэннне, за якое я яму назаўжды ўдзячная.

АЛЯКСАНДАР ЛУКАШЭНКА НАВЕДАЎ
СЪВЕТЛАГОРСК

25 чэрвень 2003

Казімер Яноўскі, Светлагорск

Калі ўся Беларусь раззвітвалася з Васілём Быкавым, Аляксандар Лукашэнка знаходзіўся ў Светлагорску, на цэлюлёзна-кардонным камбінаце. Адрозна ад усіх ранейшых візытаў у рэгіён, сёньня Аляксандар Лукашэнка ў Светлагорску ня выйшаў да журналістаў. Склалася меркаваньне, што ён не жадаў пачуць нязручнага пытаньня пра Васіля Быкава.

У акцыянэрным таварыстве «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат» Аляксандар Лукашэнка абвесьціў, што забірае акцыі камбінату і зробіць яго дзяржаўным. Толькі на такіх умовах можна будзе выдаткаўцаў 15 мільёнаў далераў на мадэрнізацыю вытворчасці цэлюлёзы і выпуску кардонных вырабаў. Цяпер у акцыянэрным таварыстве дзяржава мае 47% акцыяў, працоўныя калектыву — 12%, астатнія, паводле кіраўніка, аддадзеныя невядома каму. Рабочым камбінату Аляксандар Лукашэнка раіў не крыўдаваць, калі і 12% акцыяў, што належала калектыву, ён таксама забярэ. Дыўдэндаў на іх усё роўна няма. Акцыі могуць апынуцца «у нейкага расейскага замежнага чалавека».

У Светлагорску Аляксандар Лукашэнка заслушаў і старшыню райвыканкаму Баляславу Пірштука пра ўкараненіне ў раёне дзяржаўных сацыяльных стандартоў у жыльлёвай і камунальнай сферах. Як высіветлілася, дзеяць стандартаў з сарака чатырох съветлагорская вэртыкаль яшчэ ня здолела прапанаваць насельніцтву. Сярод іншага, съветлагорцы недастаткова забясьпечаныя месцамі ў школах. Гэта асабліва паказальна, бо летасць у горадзе на рашэнье гарвыканкаму быў зачынены адзіны беларускамоўны ліцэй.

100 ГАДОЎ ТАМУ НАРАДЗІЎСЯ ДЖОРДЖ ОРУЭЛ

25 чэрвень 2003

Сяргей Шупа, Прага

Сёньня — 100-я гадавіна з дня нараджэння брытанскага пісьменніка Джорджа Оруэла, раманы якога «Ферма» і «1984» пакінулі глыбокі сълед ва ўсіх светнай літаратуры.

Беларускі кантэкст стагодзьдзя Оруэла зазначыўся сумным супадзеньнем — яно прыпадае на той самы дзень, калі ў Менску хаваюць Васіля Быкава. Вось жа ў сёньняшніх юбілейных нататках нельга не згадаць пра агульны кантэкст, які звязвае таго, хто сто гадоў таму прыйшоў на гэты съvet, і таго, хто гэтымі днямі яго пакінуў. Оруэла і Быкава звязвае ня толькі тое, што сёньня іх прозвішчы стаяць амаль побач у газетах розных краінаў съвету. Оруэл, як і Быкаў, пісаў і «акопную» літаратуру — у ягоным рамане «Памяць аб Каталёніі» апісваецца суровая праўда аб грамадзянскай вайне ў Гішпаніі, дзе, як і ў Быкава, гэтая праўда значна складанейшая за чорна-белыя ідэалягічныя схемы. Быкаў, як і Оруэл, пісаў сацыяльна-палітычныя прыпавесці і памфлеты — у творах зь ягонай кнігі «Пахаджане» перад намі паўстае гратэснка-страхатлівая тапаграфія антыутопіі, дзе, як і ў Оруэла, бязь цяжкасці пазнаюцца постстаці і краявіды навакольнай рэальнасці. Калі ў бурлівія часы пераменаў на пераломе 1980—90-х гадоў у постсовецкіх краінах началі адкрыта выдавацца творы Джорджа Оруэла, здавалася, што яны безнадзейна спазынліся і незваротна страсцілі сваю актуальнасць. На вялікі жаль, прынамсі для Беларусі, абсурдны съвет Оруэлавых антыутопіяў надалей шмат у чым перагукаецца з навакольнай будзёншчынай. У сваіх прыпавесцях Быкаў яшчэ больш выразна абазначыў контуры гэтай новай беларускай рэальнасці, але сама

гэтая рэальнасьць сталася для яго невыноснай, і ён вырваўся зь яе, каб вярнуцца толькі для сваёй апошняй зямной дарогі. Цяпер абодва вялікія пісьменынкі ХХ стагодзьдзя будуць сузіраць з халоднай вечнасьці наш недасканалы съвет, які яны ў сваім зямным жыцьці імкнуліся ўратаваць, папярэджваючы нас сваімі змрочнымі прароцтвамі.

**ДЫРЭКТАР УСХОДНІХ МОГІЛАК АСАБІСТА
КАНТРАЛЯВАЎ, КАБ ВЯНОК АД А.ЛУКАШЕНКІ НЕ
ЗАКЛАДВАЛІ КВЕТКАМИ**

26 чэрвень 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Да магілы народнага пісьменыніка людзі прыяжджаюць сем'ямі, прыходзяць паасобку, са съвечкамі й кветкамі. Сярод іх і тыя, хто не пасьпей на разывітанье з народным пісьменынікам у Доме літарата, і тыя, хто адстаяў там дэзвюхгадзінную чаргу, менчуکі й жыхары іншых гарадоў.

З самай раніцы да магілы Васіля Быкава на Ўсходніх могілках Менску ішлі дзясяткі людзей, некаторыя адпрасіліся з працы, прыехалі сем'ямі, зь дзецьмі, як Уладзімер Хаданкоў, які быў тут з трymа дочкамі:

У.Хаданкоў: Мы прыехалі з Воршы, каб аддаць даніну павагі нашаму сумленню нацыі. Васіль Быкаў — гэта тое, што ў нас было, такіх людзей адзінкі. Гэта найлепшае, што было ў нацыі. Калі Расея сладкая сваім Салжаніцыным, то мы — сваім Быкавым. Адзінае, што мяне абурае, што стаўленыне ўлады нават і ў гэтым выпадку — зьдзек. Нават тут, з памяці ягонай. Гэтае выпячванье вось гэтага...

Уладзімер Хаданкоў паказаў пры гэтым на чырвона-зялёны вянок ад кіраўніка дзяржавы, які быў адмысловы прыстаўлены да магілы Васіля Быкава на самым бачным месцы, з надпісам на стужцы «Президент Респубублікі Беларусь А.Г.Лукашэнко». Дырэктар Усходніх могілак асабіста кантраліяваў, каб вянок ад А.Лукашэнкі людзі не закладвалі кветкамі. Побач з афіцыйным вянком прызнаныне народнай любові — вялікі букет розных палявых кветак у трохлітровым слоіку ды запаленая съвечка.

Э.Бірыла: Я не магла прыйсці ўчора, кепска мне было. Быкаў — душа беларускага народу, съветач нашай культуры. Гэта наш Даастаеўскі, хоць Даастаеўскі быў беларус... Быкаў — гэта глыбіня. Я ўсе дні не могу прыйсці ў сябе, — сказала жыхарка Менску Эмілія Бірыла, удава акадэміка Мікалая Бірылы, які пахаваны побач з Быкавым.

Пакуль начальнік управы Міністэрства культуры Беларусі Тадэвуш Стружэцкі ня змог паведаміць пра плян дзяржжаўнага ўшанаванья памяці Васіля Быкава. Не было яшчэ паседжання дзяржжаўнай камісіі, не паступіла пропановаў ад урадавых і грамадzkіх структураў, але спадар Стружэцкі кажа, што такое ўшанаванье адбудзеца:

T.Стружэцкі: Думаю, што ў любым выпадку, канечне, будуць уносіцца пропановы і на ўрадавым узроўні, таму што імя таго заслугоўвае.

Тым часам у Саюзе пісьменынікаў сёньня разглядалі пропановы аб увекавечаньні памяці Васіля Быкава, якія да канца тыдня будуць перададзеныя ва ўрад. Як зазначыў старшыня Саюзу беларускіх пісьменынікаў Алесь Пашкевіч, размова ідзе аб паўнамаштабным увекавечаньні імя Васіля Быкава:

A.Пашкевіч: Тут казённа, бюракратычна і па завядзён-

цы: вуліца, музэй, школа, університет імя народнага пісьменьніка. І найперш, канечне, выданьне збору твораў.

Алесь Пашкевіч кажа, што пісьменнікі працаваюць пастаўці помнікі Васілю Быкуву ў Менску і на ягонай радзіме, давесці да ладу хату, дзе нарадзіўся пісьменнік у вёсцы Бычкі на Вушаччыне. Ужо сёлета выдавецтва «Мастацкая літаратура» зьбіраеца выпусціць першыя два тамы збору твораў Васіля Быкува, сродкі на гэта ёсьць. Алесь Пашкевіч паведаміў, што будзе створаная грамадзкая камісія дзеля захавання спадчыны Васіля Быкува. Галоўную ролю ў ёй будзе мець пісьменнікава ўдава Ірына Міхайлаўна.

РЫГОР БАРАДУЛІН: «ПЕРАД ГЕNIЕM БЫКАВА ЎСЕ ГЭТЫЯ КАМУNІСТЫ, СУПЭРКАMУNІСТЫ, ПОСТКАMУNІСТЫ, ПОЦ-КАMУNІСТЫ БЛЕДНЫЯ»

26 чэрвень 2003

Юры Сывірко, Менск

Галоўнай тэмай дня для двух беларускіх тэлеканаалаў — БТ і АНТ — стала наведваньне Аляксандрам Лукашэнкам Сьветлагорскага раёну. У праграме «Панарама» сюжэт пра пахаваньне Васіля Быкува пачаўся на 25-й хвіліне.

Абодва каналы ўшчувалі апазыцыю за тое, што яна карысталася бел-чырвона-белымі сцягамі ды што шэсьце было нібыта пераўтворанае ў «палітычнае шоў». Першы нацыянальны тэлеканал дайшоў нават да таго, што паведаміў у 21.25 наступнае: Васіля Быкува «пахавалі з усімі дзяржаўнымі і ваеннымі ўшанаваннямі». Хаця ніводнага высокапастаўленага дзяржаўнага чыноўніка

ци вайскоўца на могілках не было. «Панарама» таксама заяўляла, што «труну насілі па вуліцах». Гэта значна адрозніваеца ад таго, што было насамрэч — труну несылі па праспэкце Скарыны.

Я звязрнуўся да тых, хто браў удзел у гэтым шэсці ды прысутнічаў на Ўсходніх могілках Менску, з пытаннем: «Як, на вашую думку, прайшло пахаваньне Васіля Быкува?» Вось як адказаў на гэта старшыня Саюзу пісьменнікаў Алесь Пашкевіч:

— Прайшло годна і дастойна, як таго заслугоўвае нацыянальны прарок, народны пісьменнік.

— Тое, што ўлада вам ніяк не дапамагала — перашкаджала, можа? Як вы ацэньваеце?

— Хаваў народнага пісьменніка народ. Тое, што ўлада не дапамагала, — маецца на ўвазе, фізычна, арганізацыйна — не перашкодзіла, і ўрэшце сталася так, як мог марыць Васіль Уладзімеравіч.

З гэтымі словамі спадара Пашкевіча салідарны народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін:

— Тут я чую, як пачыналася шэсцьце — нехта гаворыць: гэта будзе, відаць, як Машэрава. Я гавару, што Машэрава — гэта было арганізаванае камуністамі: ад кожнага завodu па трох чалавекі і таму падобнае. Такога шэсця ў Беларусі на наступныя пяцьдзесят гадоў ня будзе. Гэта яшчэ раз паказвае, што беларусы прачынаюцца — гэтае шэсцьце пад бел-чырвона-белымі сцягамі. І тут адступіла міліцыя. Гэта Васіль Быкаў, відаць, нават зварухнуў сумленье ў самых камуністаў і прыхільнікаў калхознага сацыялізму. Васілю Быкуву нават Бог даў надвор'е — абяцалі ж праліўныя дажджы, вы разумееце? А па народнай традыцыі — вось якраз Валя Быкува, сястрыца родная, гаворыць: «У нас калі хаваюць добрага чалавека, заўсёды добрае надвор'е». Гэта яшчэ раз гаворыць, што Бог яго прыняў да сябе, гэта прарок нацыі.

— Як вы ацэньваеце тое, што ўлада ня брала ўдзелу ў пахаваньні?

— Разумееце, я лічу, што ўсё ж ва ўлады цяпер агонія, і ім хапіла нарэшце мазгой, што лепш ня ўввязвацца. Таму што, як камуністы гаварылі, «нястрымны працэс». Яны зразумелі, што яны адчуюць сваю паразу, таму што перад Быковым, перад геніем Быкова ўсе гэтыя камуністы, супэркамуністы, посткамуністы, поц-камуністы бледныя.

А вось што сказаў Радыё Свабода, выходзячы з могілак, першы кіраўнік незалежнай Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч:

— Я лічу, што пахаваньне народнага пісьменьніка прыйшло па-народнаму. Таму што тут было много сумленных людзей; і так многа, што я нават гэтага не чакаў, хаця думаў, што будзе вельмі многа. І яно яшчэ таму па-народнаму, што ўсе антынародныя сілы тут адсутнічалі.

— А як вы ставіцесь да таго, што Лукашэнкі тут не было?

— Вось я і кажу: усе антынародныя сілы тут адсутнічалі, таму прыйшло чыста, прыстойна, духоўна. І, ведаецце, крыйдна, што дажыліся мы да таго, што ўвесе гэты «сброд» не разумее, што такое Быкаў, і пэўныя асобы сыцьвяджаюць, што вучыліся на яго вершах, і ня прыйдуць папрасіць пррабачэння за сваё невуцтва і за сваё хамства.

САЮЗ БЕЛАРУСКИХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ ПРАТЭСТУЕ СУПРАЦЬ ХЛУСЬНІ НА ДЗЯРЖАҮНЫМ УЗРОЎНІ

26 чэрвеня 2003

Юры Дракахруст, Прага

Мы паведамлялі, што прадстаўнікі ўлады адмовіліся ўдзельнічаць у пахаваньні Васіля Быкова пасля таго,

як сын пісьменьніка Сяргей паклаў на труну зь целам бацькі бел-чырвона-белы сцяг. Сёньня Саюз беларускіх пісьменьнікаў і Партыя БНФ выступілі з заявамі ў звязку з цынічным і хлусльвым асьвятленнем пахаваньня Васіля Быкова ў дзяржаўных мэдыях.

Беларускае тэлебачанье заяўля, што «насуперак хрысьціянскай маралі разъвітанье з народным пісьменьнікам Беларусі Васілем Быковым радыкальная апазыцыя ператварыла ў палітычны фарс. Развешаныя бел-чырвона-белыя сцягі ня мелі нічога агульнага з народнай жалобаю — і ўсё дзеля таго, каб насаліць уладам імем Быкова нават у дзень яго пахаваньня». Падобным чынам апісваля падзеі і газета «Советская Белоруссия»: «Некаторыя палітыкі вырашылі зрабіць спаборніцтва на тэму: каму належыць прах Васіля Ўладзімеравіча. Ім ці ўладзе? Улада, нам падаецца, павяла сябе салідна, зрабіла ўсё, каб пахаваньне не пераўтварылася ў звычайны мітынг. А да гэтага ішло».

Сёньня сакратарыят Саюзу пісьменьнікаў прыняў адмысловую заяву, якую зачытаў намеснік старшыні Саюзу Міхась Скобла:

М. Скобла: «25 чэрвеня Беларусь разъвіталася са сваім вялікім сынам Васілем Быковым, чия съмерць адгукнулася ў сэрцах мільёнаў беларусаў незагойным болем. Дзясяткі тысяч людзей праводзілі яго ў апошні шлях. Сябры і паплечнікі пранесылі труну салдата і пісьменьніка ад плошчы Перамогі да плошчы Якуба Коласа. Аднак афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі Беларусі, у прыватнасці, Беларускае тэлебачанье і газета «Советская Белоруссия» паведамлілі пра пахаваньне Васіля Быкова надзвычай тэндэнцыйна і цынічна, ганьбуочы памяць пра вялікага пісьменьніка, абражаюты яго родных і блізкіх. У сувязі з гэтым Саюз беларускіх пісьменьнікаў заяўляе катэгарычны пратэст супраць

хлусні на дзяржаўным узроўні, якая выклікае абурэнне і агіду ўса ўсіх сумленных людзей».

З заяваю выступіла сёньня і Партыя БНФ. Партыя адзначае, што дзеля пахаваньня Васіля Быкава была створаная дзяржаўная камісія, але ў яе склад не ўвайшлі ні Рыгор Барадулін, ні Генадзь Бураўкін — найбліжэйшыя сябры пісьменьніка, якім безумоўна давярае яго сям'я. Насуперак волі сям'і нябожчыка, — гаворыцца ў заяве БНФ, — плянавалася зладзіць вайсковы рытуал пахаваньня з жаўнерскай вартай, аркестрам і салютам, пры гэтым не дапусціўшы нават кароткай жалобнай працэсіі па вуліцах гораду. Але ў выніку цырымонію вялі Саюз пісьменьнікаў, Партыя БНФ і некаторыя іншыя арганізацыі. «Болю ад сыходу Васіля Быкава нічым не суняць. Але вялікі творца ўшанаваны так, як належыць постаці такога маштабу ў цывілізаванай краіне. Васіль Быкаў нават съмерцю сваёй паказаў, хто сапраўдны валадар сэрыаў людзкіх у Беларусі. Гэта быў апошні ўчынак нязломнага Быкава, які даў Беларусі надзею», — гаворыцца ў заяве Партыі БНФ.

ЛУКАШЭНКА ПАТРАБУЕ ПРАБАЧЭНЬНЯ УД НТВ ЗА СЮЖЭТ ПРА ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

26 чэрвеня 2003

Юры Свірко, Менск

Як паведаміла дзяржаўнае агенцтва БелТА, у чацвер Аляксандар Лукашэнка правёў рабочую нараду па шэрагу актуальных пытаньняў. У цэнтры ўвагі нарады знаходзіліся таксама пытаньні, якія датычаліца жалобных мерапрыемстваў і пахаваньня Васіля Быкава, што прайшлі ў Менску напрэдадні.

Падчас нарады спадар Лукашэнка запатрабаваў самым дакладным чынам праверыць інфармацыю, якая пра-

гучала на расейскім тэлеканале НТВ, пра тое, што беларускія ўлады перашкаджалі пахаваньню Васіля Быкава. Аляксандар Лукашэнка заявіў, што даў даручэнне ўсім органам улады ня ўмешвацца ў жалобныя мерапрыемствы. «Я дакладна і пэўна даў указаныні — зрабіць так, як вырашаець сваякі. Вырашылі сваякі несыці труну па Менску да 20 гадзін вечара — гэта іх права. Хоць гэтым і былі створаныя пэўныя нязручнасці, але мы ж ня можам разганяць апазыцыянэраў, якія фактычна арганізавалі вакол гэтага дэмманстрацыю», — заявіў А.Лукашэнка, хадзя труну зь целам Васіля Быкава ўнеслы на могілкі а 18-й гадзіне.

Паводле агенцтва БелТА, Аляксандар Лукашэнка даручыў дзяржаўнаму сакратару Савету Бясьпекі Генадзю Няўягласу прызначыць дакладнае раследаваньне ў гэтым пытаньні. «Калі інфармацыя, якая прагучала, была непраўдзівая, то СМІ павінны неадкладна прынесыці свае прафесійныя дзяржаве, — заявіў А.Лукашэнка і дадаў: — Калі ж хтосьці з прадстаўніцтвам органаў улады сапраўды перашкаджаў пахаваньню, дык яны панясуць адказнасць». На традыцыйным брыфінгу ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі сёньня было зададзенае пытаньне, ці плянуюцца якія-небудзь заходы супраць НТВ, але прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных адказаў, што нічога пра такія заходы ня ведае.

ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА

26 чэрвеня 2003

Георгі Ліхтаровіч, Менск

Фотамастак Георгі Ліхтаровіч часта фатаграфаваў Васіля Быкава. На съмерць народнага пісьменьніка ён напісаў верш.

Трыміць непаслухмяная рука,
Баліць душа, і замірае сэрца,
І слова выбіваецца з радка —
Яшчэ не ўсьведамляе сэнсу съмерці.

Ня стала дуба ў полі — знак бяды.
І навальніца ў роспачы ад ранку:
Цяпер яна ня ведае, куды
Накіраваць наступную маланку?

Жалобная віруе талака,
Ня верыць, што жыцьцё пражыта.
А як радзіме жыць без Васілька?
Ці будзе каласіцца ў полі жыта?

Пакуль мы ў смутнай мітусыні прамоў
Ягоны скон асэнаваць ня ў стане.
Напэўна, і вярнуўся ён дамоў,
Бо ведаў, што ніколі ўжо ня ўстане?..

Гаротна будзе сълёзы неба ліць,
А чалавек — да ісьціны імкнуцца...
Каб высьветліць, што мёртвым не баліць,
Ён здольны быў пайсьці і не вярнуцца.

І міласці ад лёсу не чакаў —
За съпіны непрывычны быў хавацца.
А нам, жывым, і съмерцю ўласнай даў
Ці не апошні шанец — аб'яднацца!

**ФРАЙМУТ ДУВЭ НАКІРАВАЎ СПАЧУВАНЬНІ
СВАЯКАМ І БЛІЗКІМ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

26 чэрвень 2003

Упаўнаважаны АБСЭ ў пытаньнях свабоды слова
Фраймут Дувэ накіраваў спачуваньні сваякам і
блізкім Васіля Быкава — паводле Дувэ, «вялікага,
незабыўнага пісьменніка, чые творы сталі часткай
вечнасці».

«Беларусь і съвет страцілі аднаго з найвялікшых
пісьменнікаў сучаснасці. Васіль Быкаў быў сап-
раўдным сынам беларускай зямлі і сымбалем культуры
сваёй нацыі», — гаворыцца ў лісце спадара Дувэ.
Фраймут Дувэ прыгадвае, што яму асабіста некалькі
разоў даводзілася выступаць у абарону пісьменніка,
калі беларускія ўлады «перасьледавалі Быкава за тое,
што ён не хаваў сваіх поглядаў на кардынальныя гісто-
рычныя перамены, якія адбываліся ў яго роднай
краіне».

**ВІЦЕБСКІЯ АКТЫВІСТЫ КХП БНФ БЫЛІ
ЗАТРЫМАНЫЯ ПАДЧАС АКЦЫИ, ПРЫСЬВЕЧАНАЙ
ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

26 чэрвень 2003

Браніслава Станкевіч, Віцебск

Сталічныя ўлады ўстрымаліся ад рэпрэсіяў супраць
тых, хто ўшаноўваў памяць Васіля Быкава. У Віцеб-
ску ж бяз гэтага не абышлося. Віцебскія актывісты
Кансэрватыўна-хрысьціянской партыі БНФ Барыс
Хамайда і Ян Таўпыга былі затрыманыя міліцыяй
падчас акцыі, прысьвечанай памяці Васіля Быкава.

Учора некалькі чалавек, сярод іх спадары Хамайда і Таўпыга, сабраліся на плошчы Свабоды. Яны трymалі бел-чырвона-белы сцяг з жалобнай стужкай і партрэт Быкава ў чорнай рамцы. Прыкладна праз дваццаць хвілін пасылья пачатку акцыі міліцыя разагнала яе ўдзельнікаў, а Барыс Хамайда і Ян Таўпыга былі затрыманы і дастаўлены ў Кастрычніцкі РАУС Віцебску. Ім патлумачылі, што яны затрыманыя за правядзенне несанкцыянованага пікету.

РЭАКЦЫЯ ГРАМАДЗТВА І ЎЛАДЫ НА СЪМЕРЦЬ І ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

26 чэрвень 2003

Валер Карбалевіч, Менск

Перадача «Экспртыза Свабоды»: удзельнічаюць пісьменнік Валянцін Тарас і дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандар Лукашук.

В.Карбалевіч: Съмерць і пахаваньне народнага пісьменніка Васіля Быкава сталі вельмі важнай падзеяй у грамадzkім жыцці ня толькі Беларусі, але і суседніх краінаў, міжнароднай супольнасці. Гэтая падзея, водгукі на яе і цяпер знаходзяцца ў цэнтры ўвагі грамадзтва і сродкаў масавай інфармацыі. Вы ўдзельнічалі ў пахаванні, увесе час кантактавалі з прадстаўнікамі ўлады, Саюзам пісьменнікаў. Якія вашы ўражанні ад рэакцыі грамадзтва? Які водгук выклікала гэтая падзея ў жыхароў Беларусі, беларускай эліты?

В.Тарас: Кірауніцтва Саюзу пісьменнікаў вяло перамовы зь дзяржаўнымі структурамі наконт пахаваньня Васіля Ўладзімеравіча Быкава. Мы казалі, што мы нешта вам саступім — вы нешта нам саступіце. У прыват-

насці, мы ніяк ня можам адмовіцца ад нацыянальнай сымболікі. Таму што яна была tym, у што верыў, чаму пакланяўся як грамадзянін пісьменнік Васіль Быкаў. Мы ня можам адмовіцца ад гэтага. Але нават у гэтым нам не саступілі. Тысячы й тысячы людзей бясконца ішлі развязвітаца з Васілем Быкавым. Мы не змаглі задаволіць усіх жадаючых развязвітаца, вымушаныя былі спыніць гэты працэс, таму што пачыналася грамадзянская паніхіда. Яны што, усе прыхільнікі БНФ? Не. Але на гэты раз яны не спалахаліся бел-чырвона-белых сцягоў.

Васіль Быкаў як пісьменнік — надпалітычная асoba, надпалітычная зяява. Ягоная творчасць не прасякнутая нікакай палітыкай. Ягоная мастацкая творы падпрадкаваныя праўдзе жыццю і праўдзе мастацства. Народ гэта адчуў, народ гэта разумее. І ён гэта паказаў падчас развязтання, шэсцьця. Таму мне пазыцыя ўладаў абсалютна не зразумелая. Нас абвінавачваюць, што мы ў палітычных мэтах выкарысталі пахаваньне Васіля Быкава. Я думаю, што такі папрок трэба адрасаваць найперш уладам. Яны хацелі выкарыстаць у нейкіх сваіх мэтах гэтую съмерць, адсунуўшы ўбок нават найбліжэйшых сяброў. Гэта пачалося з таго, што ва ўрадавую камісію арганізацыі пахаваньня не ўключылі прапанаваных Саюзам пісьменнікаў кандыдатураў Сяргея Законьнікаў, Рыгора Барадуліна — найбліжэйшага сябра, духоўнага і творчага брата Васіля Быкава, Генадзя Бураўкіна. Як пасылья гэтага можна казаць пра нейкую павагу да пісьменніцкай арганізацыі?

А.Лукашук: Гэта было народнае пахаваньне. Быкава хаваў народ. Ён усім сваім жыццём, усёй сваёй творчасцю стварыў такую атмасферу, вызначыў такія каардынаты, у якіх толькі так яно магло і адбыцца. Ён аказаўся настолькі моцным, што нават той палітычны рэжым, які цяпер існуе ў Беларусі, ня змог паўплываць на гэта. Тое, што народ змог годна пахаваць свайго

пісьменьніка, стала самай выразнай рысай гэтай сумнай падзеі. Расейскі публіцыст Юры Чарнічэнка ўчора, прамаўляючы на могілках, сказаў, што вельмі даўно, ад жніўня 1991 году, ён ня дыхаў такім паветрам свабоды, ня бачыў столькі адухойленых твараў вакол. Перад гэтай свабоднай Беларусью ён гатовы быў стаць на калені. Я думаю, што мы прысутнічалі пры гістарычнай падзеі, значэньне якой — нягучнае, ціхае, духоўнае, будзе толькі ўзрастаць з кожным днём, з кожным годам, з кожным новым чытачом, які будзе адкрываць кнігі Быкава.

V. Карбалевіч: Хацеў бы працягнуць тую тэму, якую распачаў Валянцін Тарас. Съмерць і паходаньне Васіля Быкава паставіла ўладу ў даволі складанае становішча. З аднаго боку, пісьменьнік быў сымбалем беларускага нацыянальнага адраджэння, то бок тогога ідэалігічнага і палітычнага кірунку грамадзкага жыцьця, якога ўлада не прымае, лічыць апазыцыйным і нават варожым. Зь іншага боку, Васіль Быкаў занадта вялікая постаць ня толькі ў беларускім, але і ва ўсіх световых маштабах, каб можна было замаўчаць гэтую падзею. Афіцыйныя органы, дзяржаўныя СМИ паспрабавалі знайсці нейкую залатую сярэдзіну, адпаведна сваім уяўленьням, зразумела. Па-першае, яны паспрабавалі мінімізаваць інфармацію аб гэтай падзеі, абмежаваўшыся афіцыйна-казённымі паведамленнямі. Па-другое, дзяржаўныя СМИ паспрабавалі зрабіць акцэнт на дзеянасці Васіля Быкава як пісьменьніка, на яго літаратурных заслугах і вынесыці за дужкі, замаўчаць яго як грамадзкага дзеяча. На ваш погляд, ці ўдалося ўладзе вытрымаць гэтую лінію? Як бы вы ацанілі афіцыйную рэакцыю на гэтую падзею?

V. Тарас: Я думаю, што ўладзе не ўдалося вытрымаць гэтай лініі. І тут яе можна папракнунуць вось чым. Аляксандар Лукашэнка, выступаючы на праглядзе фільму «Настасся Слуцкая», сказаў, што Васіль Быкаў быў

змагаром за незалежнасць, сувэрэнітэт, свабоду. Пры гэтым ён падкрэсліў, што яны мелі розныя погляды, па-рознаму глядзелі на сувэрэнітэт, на свабоду. Здавалася б, гэтыя слова Лукашэнкі павінны былі быць нейкім камэртонам для дзяржаўных СМИ. Калі па-рознаму, дык дайце магчымасць гэтую рознасць і пака-заць. Дзяржаўныя СМИ, калі яны хацелі выказаць сапраўдную павагу да Васіля Быкава, павінны былі ўлічыць і гэты бок ягонай асобы, ягонай дзеянасці. Але гэтага не адбылося.

A. Лукашук: Учора вечарам я глядзеў рэпартаж тэлебачання. Яны хлусілі, яны праста съядома казалі ня-праўду ў сваім рэпартажы пра паходаньне. Яны сказалі такую фразу: «Паходанье прайшло з усімі дзяржаўнымі й вайсковымі ўшанаваньнямі». Съядома, абсалютна нахабна сказаная яўная няправда. Яны вельмі хацелі быць дапушчаныя туды. Бо яны ведаюць: быць з Быкавым — гэта значыць быць там, дзе праўда. Быць супраць Быкава, быць бяз Быкава — у гэтым ёсць праблема. Сёняшнія дзяржаўныя газэты ўражваюць ступеніцу цынізму і хлусыні. Цяперашняя пазыцыя ўладаў мне нагадала стаўленне да чарнобыльскай праблемы. Памятаце, калі здарылася аварыя, людзі пачалі гаварыць пра радыяцыю, пачаліся крыкі з боку ўлады: «Не палітызуіце Чарнобылю, адышліце, не рабіце зь яго палітыкі, не выкарыстоўвайце ў сваіх палітычных мэтах, гэта амаральна». Насамрэч і тады, і цяпер гаворка ідзе не пра боль людзкі, а пра дзеяньні ўлады.

Раніцай у дзень разьвітання з Васілем Быкавым я прысутнічаў пры тлумачэнні, якое даваў старшыня дзяржаўнай камісіі ў арганізацыі паходаньня міністар культуры Л. Гуляка. Ён вельмі мітусыліва паўтараў: «Я дзяржаўны чалавек і не могу прысутнічаць у гэтай залі, дзе ёсць нацыянальныя сцягі». Ён потым вельмі хутка, неяк бокам уцякаў. Гэтак была прадэмансстрваная не-

сумяшчальнасьць дзяржавы з усім тым, што было дарагое для Быкава.

В.Карбалевіч: Яшчэ да пахаваньня Васіля Быкава ўлада пайшла на рэзкую палітызацыю гэтай падзеі. На мой погляд, тактыку ўлады сапсавалі міжнародныя і расейскія СМИ, якія падкрэслівалі канфліктныя дачыненныні паміж пісьменынкам і кіраўніцтвам дзяржавы, нядобрачлівае стаўленыне ўлады да Васіля Быкава. І, здаецца, у афіцыйнага Менску ня вытрымалі нэрвы. Ён пайшоў на дыпляматычны дэмарш у адносінах да Расеі. Пратэст расейскім уладам заявілі і кіраўнік адміністрацыі прэзыдэнта, і міністар замежных справаў Беларусі. На вашу думку, чым тлумачацца такія беспрэцэдэнтныя дзеяньні беларускага кіраўніцтва ў такім далікатным пытаньні? Гэтыя жорсткія палітычныя заходы рабіліся ў той час, калі яшчэ не адбылося пахаваньня народнага пісьменніка.

В.Тарас: На гэтым прыкладзе мы яшчэ раз бачым, што ніякага іншадумства, нават самага дробязнага, улада, і асабліва першая асoba ва ўладзе, цярпець ня могуць. І таму, сапраўды, у кіраўніцтва краіны ня вытрымалі нэрвы. Я ня думаю, што расейскія СМИ наўмысна падкрэслівалі нейкія рознагалосісі паміж Быкавым і ўладаю. Яны проста паказвалі існы становішча. Гэтыя падзеі яшчэ раз прадэманстратравалі несумяшчальнасьць Быкава з гэтым рэжымам.

А.Лукашук: Для Васіля Быкава ўвага і падтрымка з боку расейскіх літаратарапаў, з боку Твардоўскага, часопісу «Новыі мир» і іншых вельмі шмат азначала яшчэ ў 1960–80-я гады. І тое, што дэмакратычная частка расейскай інтэлігенцыі, «Расея Сахараў», як казаў сам Васіль Быкаў, цяпер зноў адгукнулася і ўспрыняла яго съмерць як асабістую трагедыю — гэта натуральна. І гэта адлюстравалі расейскія СМИ. Тоё, як адреагавала на гэту беларускае кіраўніцтва, выклікае зьдзіўленыне сваёй не-

адэкватнасцю. Гэта цяжка растлумачыць нечым іншым, як эмацыйнай рэакцыяй. Відаць, систэма ўлады, якая існуе ў Беларусі, ня церпіць іншых вышыніяў. Яна мае на ўвазе, што ёсьць толькі адзін карыфэй. Вось гэта структурная арганізацыя палітычнага мэханізму, калі рэагуе прымітыўна, то рэагуе менавіта паводле гэтых канонаў.

В.Карбалевіч: Ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму любая грамадзкая падзея непазбежна палітызуецца. Гэта адбываецца аб'ектыўна, незалежна ад жадання яе ўдзельнікаў. Пахаваныне ўсясьветна вядомага пісьменніка не магло пазыбгнуць гэтай заканамернасці. Жалобнае шэсцьце па праспэкце Скарыны зь бел-чырвона-белымі сцягамі мела, акрамя ўшанаваныня памяці Васіля Быкава, і палітычнае адценыне. Камэнтар Беларускага тэлебачання на адресе удзельнікаў пахаваньня, як ужо адзначаў спадар Лукашук, быў жорсткі й агрэсіўны. На наш погляд, ці выйграла ўлада ў вачах грамадзтва ў гэты інфармацыйнай вайне?

В.Тарас: Я думаю, што ўлада прайграла. Гэта адназначна. Таму што вельмі шмат народу прайшло каля труны Быкава. Мы бачылі, якая рэакцыя была ў людзей. І які смутак выклікала гэтая съмерць ва ўсім съвеце.

А.Лукашук: Я думаю, што цяжка гаварыць пра ўсё грамадзтва. І тым больш пра ўесь беларускі народ. Шмат людзей праста ня ведае, што адбылося. Магу толькі паўтарыць слова самога Васіля Быкава, якія гучалі ў апошнія гадзіны развязаныя з ім: «За імі — сіла, за намі — ісціна». Я думаю, у гістарычным пляне, канечнe, перамога за ісцінай.

В.Карбалевіч: Беларуская ўлада штучна палітызавала такую далікатную падзею як развязаныне і пахаваныне Васіля Быкава. Ѕы не хапіла элемэнтарнага такту праства не заўважыць таго, што ёй не падабалася. Ператвараць съмерць у чыннік палітычнай барацьбы — справа

няўдзячная, яна ня будзе падтрыманая беларускай ма-
савай съядомасцю. Жорсткія палітычныя ацэнкі апа-
нэнтаў, нават замежных, ня съведчаць пра сілу ўлады,
ня кажучы ўжо пра простую разважлівасць.

КАРЭСПАНДЭНТУ НТВ ПАЎЛУ СЕЛІНУ ПАГРАЖАЕ ПАЗБАЎЛЕНЬНЕ АКРЭДЫТАЦЫІ І ДЭПАРТАЦЫЯ

27 чэрвень 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Рэпартаж карэспандэнта расейскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна пра пахаванье Васіля Быкава выклікаў рэзка негатыўную рэакцыю беларускіх уладаў. На загад А.Лукашэнкі створаная адмисловая камісія, якая зоймецца дасьледаваньнем прыведзе-
ных у тэлерэпартажы фактаў.

Сакратар Савету Бясыпекі Генадзь Нявыглас ужо пры-
граіў прымяніць да «крыніцаў і асобаў, што рас-
паўсядзілі гэтую інфармацыю, вызначаныя законам заходы». Карэспандэнту НТВ Паўлу Селіну, як калісьці
ягонаму папярэдніку Аляксандру Ступніку, пагражае
пазбаўленье акредытациі і дэпартызація зь Беларусі.
Уласнага карэспандэнта НТВ Паўла Селіна выклікалі
ў Міністэрства замежных спраў для папярэдніх тлу-
мачэньяў наконт трох звестак, якія прагучалі ў яго-
ным рэпартажы: аб tym, што ў жонкі Васіля Быкава
Ірыны Міхайлаўны былі праблемы з пратіскай; пра тое,
як улады былі вымушаныя забраць чырвона-зялёны
дзяржаўны сцяг ад труны пісьменніка; і пра тое, як
міліцыя адмисловая стварала заторы на праспэкце Ска-
рыны і замінала пахавальнай працэсіі.
Павал Селін назваў усе крыніцы інфармацыі, у праўдзі-
васці якой ён абсолютна перакананы. Што да дзеянь-

няў міліцыі падчас працэсіі, то тут ёсьць прынамсі дзе-
сяць тысяч съведкаў. Аднак спадар Селін лічыць, што
сапраўднай прычынай раздражненія ўладаў сталі ня
гэтыя факты, а выказванье ў інтэрвію НТВ Станіслава
Шушкевіча, які на пытаньне, чаму тут няма Лука-
шэнкі, заяўľ, што Лукашэнку «сорамна тут паказацца,
асуджаць Быкава мог толькі невук, і Лукашэнка ня
ўзыняўся да такога ўзроўню, каб прыйсці ў папрасіць
прабачэння ў сумленні нацыі, хаця б тут, каля тру-
ны». Павал Селін лічыць, што лёс ягонай працы ў Бе-
ларусі, відаць, вырашаны. Аб гэтым съведчыць тое, што
старшыня камісіі, якая павінная была дасьледаваць
факты, у той жа дзень зрабіў высновы і ўжо выказаў
ацэнку. Гэта спадар Селін лічыць «верхам цынізму».
Павал Селін ужо мае адно вуснае папярэджанье за
сюжэт пра тое, як пазбавілі волі былога дырэктара МТЗ
М.Лявонава ды пісьмовае папярэджанье за сюжэты
пра разгон маршу «Так жыць нельга» і беларускую
эміграцыю.

П.Селін: Я думаю, што, хутчэй за ўсё, цяпер будзе дру-
гое пісьмовае папярэджанье, і, калі вы памятаце, то
Сашу Ступніка, першага карэспандэнта НТВ, выслалі
якраз пасля двух папярэджаньняў. Мяркую, што мне
будзе тое самае. Хаця вельмі ня хочацца звязджанаць зь
Менску, я не плянаваў гэтага рабіць, але, канечнече,
маўчаць у сітуацыі з пахаваньнем Васіля Ўладзімі-
равіча Быкава таксама было б не па-журналісцку і не
па-чалавечы.

Павал Селін лічыць съмешнымі абвінавачаныні афіцый-
нага БТ, што расейскія журналісты пісалі пра съмерць і
пахаванье Быкава пад рэжысуру Крамля. Ён упэўне-
ны, што большасць расейскіх журналістаў паведамля-
ла пра дрэннае стаўленіе ўлады да Быкава, бо разу-
мела, што маўчаць нельга, гэта ня той выпадак. Павал
Селін з наступнага панядзелка мае двухтыднёвы адпа-
чынак. У яго няма ні жаданьня, ні магчымасці ўдзель-

нічайць у тым разбіральніцтве, якое распачала беларуская ўлада. Кіраўніцтва НТВ падтрымлівае Паўла ў гэтай пазыцыі.

П.Селін: Я заплянаваў два месяцы таму адпачынак. На жаль, ня ведаў, што пахаваньне Васіля Ўладзімеравіча так адгукненцца. Мне сапраўды вельмі шкада, што мяніе могуць пазбавіць акрэдытацыі ѹ напэўна дэпартуюць з краіны. Шкада, бо адна реч — быць пазбаўленым акрэдытацыі за нейкі палітычны сюжэт, зусім іншай — за сюжэт пра пахаваньне. Гэта адзінае, з прычыны чаго мне па-чалавечы няёмка.

Хаця разбіральніцтва толькі пачалося, Генадзэ Нявы-глас ужо назваў большую частку інфармацыі ѹ рэпартажы П.Селіна «хлусьнёй», якой «будзе дадзеная юрыдычная ацэнка адпаведнымі органамі юстыцыі і пракуратуры». Пры гэтым ён спаслаўся на ўдаву Быкава Ірыну Міхайлаўну — што тая нібыта выказала «абурэнненне інсінуацыямі вакол ейнага імя і вакол пахаваньня». Ірина Міхайлаўна кажа, што такога не было:

І.Быкава: Усё гэта ня мае да мяніе нікага дачыненія, бо я нічога не кранала, не гаварыла, не выказвала нікіх адносінаў. Я ведала, што інакш нельга паводзіць сябе. І так надалей мне прыйдзецца. Калі б я мела іншае прозвішча, я б ахвотна ѹ гэта ўлезла, а так нічога ня выйдзе.

Ірина Быкава кажа, што ня будзе спрачацца з Генадзем Нявыглосам, каб не прыніжацца і не прыніжаць імя Васіля Быкава.

**ЛЮДЗІ ПРАЦЯГВАЮЦЬ ІСЬЦІ ДА МАГІЛЫ ВАСІЛЯ
БЫКАВА, КАБ УШАНАВАЦЬ ЯГОНУЮ ПАМЯЦЬ**

27 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Два дні пасля пахаваньня Васіля Быкава да магілы пісьменніка ідуць людзі. Яны нясуць кветкі й сьвечкі, моўчкі стаяць, многія плачуць. Гэта людзі рознага веку — усе, хто ня здолеў развітацца калі труны. Прыходзяць і тыя, хто тут ужо ня першы раз.

Вось што людзі казалі ѹ інтэрвію Радыё Свабода:

Спадар: Я ня ведаў, калі развітаньне з Васілем Быкавым, але вельмі хацеў прыйсьці. Атрымалася толькі сёньня. Я ведаў яго як пісьменніка, вядомага на ўесь свет, таму і прыйшоў ушанаваць памяць Васіля Быкава і аддаць яму даніну павагі.

Спадар: Мы з сябрам вырашылі прыйсьці, пастаяць калі магілы, ушанаваць памяць гэтага чалавека. Ён пісаў выдатныя творы пра вайну і ўвогуле творы, які прымушаюць разважаць пра сэнс чалавечага жыцця.

Спадар: Не атрымалася пабыць на пахаваньні, таму прыехалі сёньня наведаць магілку Васіля Быкава. Вядомы пісьменнік, франтавік, змагар за свабоду і незалежнасць, любімец народу — вось што можна сказаць пра гэтага чалавека.

Спадар: Я шаную і паважаю гэтага чалавека. Ён мне дары, бо ён жыў і працаваў шчыра і сумленна. Гэта тое, чаго сёньня не хапае.

Спадар: Я ня мог не прыйсьці, бо падзяляў погляды Васіля Быкава і шанаваў ягоны пісьменніцкі дар. А яшчэ таму, што пайшоў чалавек такога маштабу, які яшчэ ня хутка зьявіцца ѹ Беларусі.

Спадарыня: Я лічу сябе асірацелай некалькі разоў: няма бацькі, няма маці. Была надзея — Васіль Быкаў. Мне

здаеща, што ён бы яшчэ жыў, калі б яго ня выгналі, калі б ня вымусілі пакінуць Беларусь. Бо я ўпэўненая, што любоў людзей да пісьменьніка павінна працягваць жыцьцё, а тут яму яго скарацілі. Гэта такі велічны, годны чалавек, яго няма, іншых выгналі, альбо яны зьніклі, яго няма — ня стала чым дыхаць.

Спадар: Ён быў вельмі шчыры чалавек, вельмі прости, вельмі даступны, культурны чалавек. Нават дзівеуся, што на нашай зямлі — здратаванай, вытаптанай — зъяўляеца такі чалавек. Гэта геній. І тое, што людзі ідуць — таму пацьверджаньне. І яны будуць яшчэ доўга ісці на заклік уласнага сэрца. Зірнече, нават магіла Быкава нацыянальная. Мяне толькі зъдзіўляе вось гэты вянок з расейскамоўным надпісам ад «президента Рэспубліки Беларусь». Яго закладаюць, але нехта ізноў выцягвае — нехта ж тут у кустах сядзіць і сочыць. Калі яны так любяць Быкава, дык няхай пакажуць па тэлебачаньні ягоны фільм «На Чорных лядах» пра Слуцкае паўстаньне. Калі вы так любіце Быкава, чаму ён ня мог жыць дома — ён пяць гадоў жыў у выгнаньні! Што гаварыць: як мог пакласыці вянок чалавек, які кажа, што ён чытаў вершы Быкава? Ды яны ўвогуле нічога не чытаюць — я не могу нават называць іх уладаю. Гэта ня ўлада, а нейкі бандыцкі калгас.

БЫКАЎ НЯ МОГ ЖЫЦЬ У КРАІНЕ, У ЯКОЙ ДЗЕЙНІЧАЮЦЬ «ЭСКАДРОНЫ СЪМЕРЦІ»

27 чэрвень 2003

Беларускія ўлады вельмі рэзка зрэагавалі на шэраг публікацыяў у расейскіх мэдыях, якія пісалі пра тое, што Васіль Быкав апошня гады быў выгнанынік, што беларускія ўлады цкавалі яго.

Абураённе гэтымі паведамленнямі выказваў Аляксандар Лукашэнка; кіраўнік ягонай адміністрацыі Урал Латышаў адмыслова званіў кіраўніку адміністрацыі прэзыдэнта Расеі Аляксандру Валошыну, каб выказаць пратэст супраць адпаведных публікацыяў. У сувязі з гэтым падаецца даречным прывесці фрагмент інтэрв'ю, якое за месяц да сваёй съмерці Васіль Быкав даў расейскай газэце «Аргументы и факты». Гэтае інтэрв'ю надрукаванае ў апошнімnumары газэты. Пісьменьнік тады казаў: «Я вымушана жыву за мяжою. Рэжым, які стварыўся ў мяне дома, не дае мне жыць і працаваць там. Як можна жыць у краіне, у якой дзейнічаюць «эскадроны съмерці»? Яны створаныя ўрадавымі структурамі і зынішчаюць людзей. Перш за ёсё, зразумела, зынікаюць тыя, хто знаходзіцца ў апазыцыі да ўлады. Зразумела, сродкі масавай інфармацыі ў Расеі пра гэта гавораць скрозь зубы». На пытаньне, ці не спрабавала беларуская ўлада купіць яго, Васіль Быкав адказаў: «Не праходзіла і тыдня, каб гэтая ўлада рукамі сваіх ці расейскіх пісакаў не палівала мяне брудам, не кампрамэтавала, не спрабавала зынішчыць. Таму пра якую куплю можа ісці гаворка? Зыняволенага ў канцлагеры не купляюць — яго зынішччаюць».

**ВІЦЕБСКАЯ СУДЗДЗЯ ЖУРАЎКОВА ЛІЧЫЦЬ, ШТО
ПРА СЪМЕРЦЬ БЫКАВА ТРЭБА БЫЛО
ПАІНФАРМАВАЦЬ УЛАДЫ ЗА 15 ДЗЁН**

27 чэрвень 2003

Браніслава Станкевіч, Віцебск

Паводле словаў судзьдзі Каstryчніцкага раённага суду Віцебску спадарыні Жураўковай, арганізатары мусілі звязрнуцца па дазвол на правядзенне жалобнай акцыі два тыдні таму.

Віцябляне Барыс Хамайда ды Ян Таўпыга, затрыманыя ў часе жалобнае акцыі, прысьвежанай памяці Васіля Быкава, атрымалі судовае папярэджанье за несанкцыянаванае пікетаваньне. Васьмёра віцебскіх сяброў КХП БНФ выйшлі 24 чэрвеня на пляц Волі з партрэтам пісьменыніка, зборам ягоных твораў, кветкамі ды белчырвона-белым сцягам з чорнаю стужкай. Разам зь імі ўшанаваць памяць Васіля Быкава сабраліся яшчэ некалькі дзясяткаў віцяблянаў, але праз дваццаць хвілін жалобную акцыю перапынілі міліцыянты. Двух удзельнікаў — Барыса Хамайду ды Яна Таўпыгу, якія трymалі сцяг ды партрэт, адvezылі спачатку ў пастарунак, а праз колькі гадзінаў — у суд Каstryчніцкага раёну Віцебску.

Судовы працэс над імі судзьдзя Жураўкова мусіла распачаць ужо пасля працоўнага дня. Словы апазыцыянараў пра тое, што съмерць Васіля Быкава ёсьць надзвычайнай падзеяй для ўсіх беларусаў, судзьдзя да ўвагі не прыняла, заяўшы, што згодна зь беларускім заканадаўствам ахвотныя ўшанаваць памяць вядомага пісьменыніка мусілі быті звязрнуцца па дазвол на правядзенне сваёй акцыі як найменш 15 дзён таму. Па колькі затрыманыя гэтага не зрабілі, судзьдзя прызнала жалобную акцыю парушэннем грамадзкага парадку і дала ім судовае папярэджанье.

У ГОНАР ВЯЛІКАГА СЫНА

27 чэрвень 2003

Вінцэс Мудроў, Наваполацак

Наваполацкая гарадзкая суполка Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарэны звязрнулася праз мясцовыя СМІ да навапалачанаў з прапановою надаць адной з вуліцаў гораду імя вялікага сына беларускага народу Васіля Быкава.

Надоечы з ініцыятывы гарадзкай арганізацыі ТБМ была ўтвораная адмысловая ініцыятыўная група, якая будзе займацца зборам подпісаў грамадзянаў на кампазыціў такой прапановы. У яе ўвайшлі дэпутаты гарадзкога савету, журналісты, навуковыя работнікі, студэнты. На съведчанье старшыні гарадзкай арганізацыі ТБМ Алеся Рымшы, ініцыятыўная група будзе дамагацца наданыня імя Васіля Быкава адной з цэнтральных наваполацкіх вуліцаў, якія цяпер носяць імёны Кірава, Калініна і Дзяржынскага.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ У ІНТЭРНЭЦЕ

29 чэрвень 2003

Віталь Тарас, Прага

Перадача «Беларускі дыялёг на Інтэрнэце», прысьвеченая тэмэ «Васіль Быкаў у Інтэрнэце».

25 чэрвеня, калі Беларусь разывівалася зь вялікім пісьменынікам, дзяржаўныя электронныя мэды і са зразумелых прычынаў ухіліліся ад асьвятлення галоўнай падзеі ў жывым эфіры. Гэтак сама ўхілілася ад свайго абавязку дзяржаўная камісія пахаваньня Васіля Быка-

ва пасьля таго, як у Доме літарата і вакол яго з'явіліся бел-чырвона-белая сцягі. І толькі праз Інтэрнэт можна было даведацца пра ўсё, што адбывалася ў гэты дзень усенароднай жалобы. Адразу некалькі інфармацыйных сайтаў вялі анлайнавы рэпартаж, пачынаючы ад грамадзянскай паніхіды ў Доме літарата да паахаваньня на Ўсходніх могілках у Менску. Трэба сказаць, што вестка пра съмерць Васіля Быкава ўсыльед за tym, як яна працгучала на Беларускай Свабодзе, амаль адразу, позна ўвечары 22 чэрвеня, з'явілася і на асноўных інфармацыйных сайтах Pacei. Найперш, гэта быў сайт РІА Новости (<http://www.rian.ru>), потым інфармацыя з'явілася на сайтах Газета.ru (<http://www.gazeta.ru>) і Лента.ru (<http://www.lenta.ru>). На жаль, не абышлося бяз прыкрых памылак — РІА Новости, напрыклад, у біяграфіі пісьменніка няправільна ўказала месца яго нараджэння: замест вёскі Бычкі было названае іншае месца. Пра тое, што пісалі пра Быкава ў расейскім Інтэрнэце — прыканцы перадачы.

А зараз пра тое, дзе ў сеціве можна прачытаць творы Васіля Быкава. Думаю, ня будзе перабольшаньнем сказаць, што самы вялікі збор твораў пісьменніка ў Інтэрнэце сёняня можна бачыць на «Беларускай палічы» (<http://www.knihicom>). Я патэлефанаваў аўтару гэтага Інтэрнэт-рэсурсу Андрушю Жвіру, якога папрасіў адказаць на некалькі пытаньняў. І першое пытаньне: як ставіўся сам Васіль Быкаў да публікацыі сваіх твораў у сеціве?

А.Жвір: Усе творы, зъмешчаныя на «Беларускай палічы», зъмешчаныя з дазволу пісьменніка. Я аднойчы сустракаўся з Васілем Быкавым — гэта адбылося ў Празе, на сівяткаваньні ўгодкаў БНР, у 2000 годзе, калі не памыляюся. Тады я запытаўся ў яго: ці можам мы зъмісьціць ягоныя творы ў Інтэрнэце? І ён даў тады дазвол на гэта.

— *Напэўна, усё немагчыма пералічыць, але колькі*

прыблізна ўжо твораў Васіля Быкава выстаўлена на «Беларускай палічы» і якія апошнія зь іх?

А.Жвір: Дастатковая шмат. Можна крыху пералічыць... Гэта раман «Кар’ер», аповесы «Ваўчыная яма», «У тумане», шмат апавяданняў. Акрамя твораў на беларускай мове, таксама зъмешчаныя творы ў перакладзе на расейскую, польскую, украінскую, німецкую. Акурат цяпер мы рыхтаем шмат твораў у перакладзе на ангельскую мову. Будуць выстаўленыя зусім хутка, я спадзяюся, «Ваўчыная зграя», «Знак бяды», «Незагойная рана». Паспрабуем па часе таксама заніцца, каб зъяўліся ў нас творы, перакладзеныя на німецкую мову.

— *А ці ёсьць іншыя сайты, якія друкуюць творы Быкава ня толькі па-беларуску, але й на замежных мовах?*

А.Жвір: Так, у асноўным гэта расейскамоўныя сайты. Прынамсі, досьць вялікі збор твораў Васіля Быкава па-расейску знаходзіцца на сайце «Бібліотека Мошкова» (<http://lib.ru>). Ёсьць і іншыя сайты — напрыклад, «Военная литература» (<http://militera.lib.ru>), там таксама зъмешчаныя творы Быкава пра другую ўсясьветную вайну. Друкаваліся ягоныя творы ў некаторых расейскіх часопісах, якія таксама можна знайсці ў Інтэрнэце. Ёсьць яшчэ сайт, прысьвежаны Васілю Быкаву, на беларускай мове — <http://bykau.by.ru>. На жаль, ён нешта апошнім часам не абнаўляецца. Там нават не было абвесткі, што пісьменнік памёр. Сайт цікавы, але, у прынцыпе, гэта праста збор усяго, што ўжо было зъмешчана ў Інтэрнэце. Аўтар праста сабраў гэта ўсё разам і выставіў у сябе на сайце.

Што тычыцца стаўленыя пісьменніка да Інтэрнэту і ўвогуле да кампьютараў, дык яно, як у чалавека старэйшага пакалення, было неадназначнае. У сваім колішнім інтэрвію, якое стала своеасаблівай прадмовай да першага выхаду ў эфір ягоных успамінаў «Доўгая да-

рога дадому», Васіль Быкаў так адказаў на пытаньне, чым ён пераважна карыстаецца ў сваёй працы — кампютарамі ці асадкай:

В.Быкаў: Камптар усё ж, апрача ўсяго іншага, гэта тэхніка, і валодањне ёй патрабуе пэўных намаганьняў, якіх не патрэбна для звыклай справы, калі піша什 ручкай. Апрача таго — тэмп; тэмп майго мысьлення дастасаваўся да тэмпу маіх пальцаў, і даволі гарманічна гэта адбываецца. А на камптары перажываеш нейкую дысгармонію. Таму найлепш, калі нават звычайнія фразы, якую-небудзь устаўку, ці што, напішаш съяршна на паперы, хоць бы маларашибліва, беглым почыркам, а пасля ўжо перадрукуюеш на камптары. Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініяй, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, магу пісаць і алоўкам — па сутнасці, няважна. Вось некалі Валодзя Караткевіч у гэтым сэнсе меў адно патрабаваньне — гэта харошая папера. Хорошая папера мне таксама падабаецца. Хаця ўсё жыцьцё... У нас жа цяпер толькі паявілася такая папера добрая, а то ўсё была такая газэтная. Ну, а ўвогуле, ня ў тым справа. Калі нешта ёсьць у галаве, дык напішацца дзе хочаш — нават на цыгарэтным пачку.

Так гаварыў Васіль Быкаў у інтэрвію Радыё Свабода, запісаным прыкладна год таму. Але варта дадаць, што Васіль Быкаў меў свой уласны камптар — ноутбук. Ён цудоўна арыентаваўся ў сециве. Прынамсі, пра многія падзеі ў Беларусі ў сувесце ён, паводле ўласнага прызнаньня, даведваўся з Інтэрнэтам.

Як мы ўжо адзначалі, на мінулым тыдні на расейскіх Інтэрнэт-сайтах шмат гаварылася ў пісалася пра канфлікт паміж уладай і пісьменнікам, які працягваўся, нават можна сказаць, успыхнуў з новаю сілай пасля ягонай съмерці. Значна меней было ў сециве спробаў асэнсаваць сапраўднае значэнне творчасці Быкава, значэнне ягонай асобы. Выключэннем выгля-

дае публікацыя аглядальніка расейскага сайту Грані.ru (<http://grani.ru>) Ільлі Мільштэйна: «Бацька» неяк ляпнуў у расейскім ток-шоў: маўляў, ведаю Быкова, вершы ягоныя ў школе вучыў. Цяжка сказаць, чые вершыкі беларускі прэзыдэнт вучыў у школе і з кім перабытага свайго нацыянальнага пісьменніка, у якога відавочна не прачытаў ні радка. Бо паэзія і Васіль Быкаў, як злачынства і геній, несумяшчальная. Пісьменнік... быў празаік ад прыроды — і бязыліасным съветаадчувањнем сваім, і стылістычна. Магчыма, таму яму наканаваны й літаратуры лёс, адрозны ад многіх паўзабытых ягоных аднагодкаў. Бо час і ў яго на радзіме, і па суседстве, і ў сувесце надыходзіць досыць бязыліасны, і прырода чалавека паўстае ў ablіччы, убачаным на вайне. Таму прозе Васіля Быкова прадвызначанае доўгае жыцьцё. Яго яшчэ ўспомняць. Вайну забудуць — за праўду падзякуюць».

Усе падзеі мінулага тыдня, звязаныя з імем Васіля Быкава, слова разывітання, якія прамаўлялі выбітныя асобы альбо звычайнія грамадзяне Беларусі — усё гэта, зразумела, знайшло адлюстраваньне ў эфіры Радыё Свабода, сталым аўтарам якога быў пісьменнік. Большасць матэрыялаў памяці Васіля Быкова можна прачытаць і ў Інтэрнэце на нашым сайце.

БЕЛАРУСКІЯ ЎЛАДЫ ДЭПАРТАВАЛІ КАРЭСПАНДЭНТА НТВ ПАУЛА СЕЛІНА

29 чэрвень 2003

Валер Каліноўскі, Менск

28 чэрвеня Міністэрства замежных спраў Беларусі пазбавіла акредытациі ўласнага карэспандэнта НТВ у Беларусі Паўла Селіна за ягоны рэпартаж аб пахаваньні Васіля Быкова. Міністэрства ўнутраных

справаў прыняло пастанову аб ягонай дэпарташці на працыг 24 гадзінаў. Спадару Селіну забаронены ўезд у Беларусь на пяць гадоў.

Эта ўжо другі карэспандэнт НТВ, якога дэпартавалі беларускія ўлады, першы быў Аляксандар Ступнікаў, якога выслалі ў 1997 годзе. У 15 гадзінаў 28 чэрвеня ўласны карэспандэнт НТВ Павал Селін быў выкліканы ў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Там яму зачыталі пастанову аб дэпартациі, зацверджаную міністрам унутраных справаў Уладзімерам Навумавым. У пашпарце спадара Селіна кіраўнік пашпартна-візаўай службы МУС падпалкоўнік Іванчыкава зрабіла запіс аб дэпартациі ѹ забароне прыяжджаць у Беларусь наступныя пяць гадоў. Супрацоўнік МЗС забраў акрэдытацыінае пасьведчаныне Селіна, рашэнне аб пазбаўленні акрэдытацыі было прынятае адмисловай камісіяй яшчэ ўчора. Падставай для такіх жорсткіх і паспешлівых дзеянінь ў беларускіх уладаў стаў рэпартаж Селіна на НТВ аб пахаваныні Васіля Быкава.

У пастанове аб дэпартациі з тэрыторыі Беларусі зазначана, што гэты рэпартаж «утрымліваў неаб'ектыўную, тэндэнцыйную і правакацыйную інфармацыю, якая мела на мэце стварыць нэгатыўнае ўяўленне аб сацыяльна-палітычнай суітасці ў Беларусі, ачарніць дзеяніні органаў улады». Беларускія ўлады стварылі камісію расcъясленавання звестак у рэпартажы Селіна ў чацвер, праз два дні тая ўжо зрабіла высновы, што звесткі хлускілыя і не адпавядаюць рэчаіснасці. Павал Селін лічыць, што няма сэнсу абскарджаць дзеяніні беларускіх уладаў у судзе, бо ня верыць у аб'ектыўнасць беларускага правасудзьдзя. Ён лічыць, што ўсё адбываецца на загад А.Лукашэнкі, які грае ва ўсім гэтым першую ролю. Павал Селін так пракамэнтаваў рашэнне беларускіх уладаў:

П.Селін: Я вельмі шкадую, што ўсё гэта адбываецца на фоне съмерці аднаго з маіх любімых пісьменнікаў,

Васіля Ўладзімеравіча Быкава, якога я лічу праста вялікім пісьменнікам. На вялікі жаль, улады Беларусі, пачаўшы гэтыя танцы на касцяях, уцягнулі ѹ мяне. Гэта адзінае, аб чым я шкадую, і мне вельмі сорамна за тое, што я фармальна бяру ѹ гэтым удзел, супраць сваёй волі.

Спадар Селін лічыць, што ягоны рэпартаж быў цалкам аб'ектыўны і праўдзівы, яго падтрымлівае ѹ гэтым кіраўніцтва тэлекампаніі НТВ. Тыя прыдзіркі да яго, якія агучылі ўлады, ён лічыць абсолютна фармальнымі. Сёння вечарам спадар Селін зьбіраеца пасехаць у Маскву. Заўтра ён выступіць у праграме Леаніда Парфёнова «Намедні». Павал Селін працаваў у Беларусі са студзеня 2001 году, зрабіў 349 сюжэтаў, вывучыў беларускую мову, пакідаць краіну яму шкада.

П.Селін: Мне надзвычай балюча за гэтую краіну, таму што ѹ мяне тут застаюцца дзясяткі сяброў, вельмі шкадую, што не могу прыяжджаць сюды наступныя пяць гадоў. Але што зробіш — можа, у 2008 годзе нешта памяняецца ѹ Беларусі. Можа, і раней.

Сябры і калегі зьбіраюцца праводзіць яго на маскоўскі цягнік. Так сталася, што ѿ суботу прыяжджае жонка Селіна, але выходзіць, што ѿ Менску яна пабудзе ўсяго некалькі гадзінаў. Пакуль невядома, хто будзе працаўца карэспандэнтам НТВ у Менску, Павал бацца, што існаваныне карпункту кампаніі ѿ Менску цяпер пад пагрозай.

**ЛЮДЗІ ПРЫХОДЗЯЦЬ УШАНАВАЦЬ ПАМЯЦЬ
ВАСІЛЯ БЫКАВА**

30 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Ніводнага дня ад пахаваньня Васіля Быкава не было бязълюдна каля ягонай магілі. Многія прыйшлі сюды і на дзяявіты дзень па ягонай съмерці.

Вось што людзі казалі ў інтэрвю Радыё Свабода:

Спадар: У дзень пахаваньня ў мяне не было магчымасці разам зь людзьмі дайсыці да могілак, таму я прыйшла сюды сёньня. Ён заўсёды застанеца ў майм сэрцы — як чалавек зь вялікай літары. І для ўсей Беларусі ён значыць вельмі многа, мы яго ніколі не забудзем.

Спадар: Я паважаю гэтага чалавека — Васіля Быкава. Гэта сапраўды народны пісьменнік, які шмат рабіў для свайго народу. Таму я прыйшоў ушанаваць ягоную памяць.

Спадарыня: Гэта чалавек, зь якога трэба браць прыклад і паважаць ягоную памяць. Каб нашыя дзеці і ўнуکі, мы самі ня ставіліся да жыцця так легкадумна, як цяпер.

Спадарыня: Вялікі чалавек. Любіў сказаць, што думаў, людзі яго за гэта паважалі.

Спадарыня: Асабліва ягоная ваенна проза — сапраўды цікавая. Ну, што тут казаць? Вялікі чалавек, сапраўды вялікі.

Спадарыня: Гэта наш зямляк, з Вушаччыны — і таму мы сюды прыйшлі. Ён быў адзін з арганізатораў руху БНФ. Ёсьць БНФ, Малады Фронт, іншыя палітычныя і грамадзкія арганізацыі, ёсьць каму прадоўжыць тое, што ён гаварыў і рабіў.

Спадарыня: Гэта адзіны чалавек, да якога сёньня можна ісьці з адкрытай душой і ведаць, што нават на tym

съвеце ты ад гэтай чистай душы возьмеш энэргіі дабрыні, чалавечнасці і ўсяго найлепшага, што ўвасабляе чалавек і што павінна ўвасабляць нацыя. Таму я думаю, што да яго будуць ісьці заўсёды. Я ведаю, што ішло шмат маіх знаёмых. Гэты чалавек — сумленыне нацыі, ахвяра нацыі, надзея нацыі.

Спадар: Такі вялікі творца, такі вялікі пісьменнік, барацьбіт за айчыну і ідэалы, зразумелыя і блізкія ўсім людзям. Гэта вельмі цяжка — губляць тое, на што ты абапіраўся. Як губляць бацьку і маці, да прыкладу. Калі ты іх губляеш, то губляеш нейкі духоўны стрыжань. Вось і Васіль Быкаў для беларускай нацыі быў гэткім жа духоўным стрыжнем. Трэба, каб прайшоў нейкі час, аддаць яму належнае па-хрысьціянску, па-чалавечы. А затым набыць духоўнае апірышча ў ягоных творах.

**HTB НЯ БУДЗЕ ПРАСІЦЬ ПРАБАЧЭНЬНЯ Ў
БЕЛАРУСКИХ УЛАДАЎ ЗА СЮЖЭТ ПРА
ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

30 чэрвень 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Намеснік генэральнаага дырэктара тэлекампаніі HTB Аляксандар Герасімаў кажа, што афіцыйная пазыцыя HTB наконт гэтай праблемы яшчэ фармуецца, бо беларускія ўлады пакуль ніякіх зваротаў на адрас HTB не рабілі, адбылася толькі дэпартыція ўласнага карэспандэнта HTB.

А.Герасімаў: Тоес, што мы не вітаем гэтай высылкі, гэта рэч неаспречная і відавочная, бо так дзейнічаць адносна журналіста кіраўніцтву краіны, якая прэтэндуе на нейкія дэмакратычныя лягатыпы, прынамсі не да твару. Па-другое, мы не атрымалі ніякіх паведамленняў

пра закрыцьцё нашага карпункту. Такім чынам, наш карпункт дзейнічае, у нас там ёсьць абсталяванье і апэратор, які здольны здымамаць, і мы ў прынцыпе спадзяймамаць, што беларускі ўрад празь некалькі дзён апамятаецца.

Урад Беларусі на прапанову Міністэрства замежных справаў разглядае пытаньне пра закрыцьцё карпункту НТВ у Менску «да афіцыйнага прабачэння ў эфіры» ў беларускага кіраўніцтва. Адносна патрабаваных прабачэнняў намеснік генэральнага дырэктара НТВ Аляксандар Герасімаў зазначыў:

А.Герасімаў: Не, мы ня бачым неабходнасці прасіць прабачэння за нешта, бо, на наш погляд, Павал там увогуле добра працаваў, надзвычай аб'ектыўна і акуратна. А ў тым матэрыяле, які інкрымінуецца Паўлу, няма ўвогуле нічога. Пазыцыя Шушкевіча, якая прагучала ў рэпартажы, гэта ягоная пазыцыя, Шушкевіч — не трактарыст з далёкага раёну. Гэта чалавек вядомы ў краіне, ён калісці ёю кіраваў і цяпер займаецца палітыкай. Калі ўрад мае прэтэнзіі да Шушкевіча, то гэта прэтэнзіі да Шушкевіча, а не да нас.

Аляксандар Герасімаў запэўніў, што Павал Селін — добры журналіст і будзе працягваць працаваць у НТВ, і тэлегледачы не ўзбабаве зноў пабачаць яго на экране. Правсае найбліжэйшыя пляны Павал Селін сам распавёў Свабодзе:

П.Селін: Цяпер я сыходжу ў адпачынак на два тыдні — паеду ў Літву, давядзеца ляцець самалётам, бо туды цягнікі з Масквы ідуць празь Беларусь. Спадзяюся, што самалёт ня будуць прымусова садзіць у Менску... Пасъля адпачынку вяртаюся ў Москву, буду тут працаваць. Пакуль у Москве, а далей пабачым.

П.Селін кажа, што ён узрушаны тым, як добра пастаўілася да ягоных проблемаў найвышэйшае кіраў-

ніцтва НТВ, як падтрималі яго сябры і калегі зь Беларусі:

П.Селін: Словы падзякі ўсім калегам, якія сваім матэрыяламі падтримлівалі мяне ў гэтыя нялёгкія гадзіны, усім, хто прыйшоў праводзіць мяне на вакзал, усім сябрам у Беларусі, якія былі на майм баю. Было б нашмат цяжкай бязь іх.

Павал Селін кажа, што цяпер яго найбольш хвалюе лёс бюро НТВ у Менску. Ён спадзяеца, што беларускія ўлады ня пойдуць на далейшае авбастрэнне ситуацыі. Бачна, што расейскі бок не выказвае жаданьня такога авбастрэння — расейская амбасада адмаўляеца даваць камэнтары на гэту тэму, МЗС Рәсей выступіла толькі з камэнтаром свайго афіцыйнага прадстаўніка, які выказаў «шкадаванье з нагоды дзеянняў беларускіх уладаў» і зазначыў, што расейскі бок чакае тлумачэнняў беларускага боку. Але ніякіх тлумачэнняў зь Менску пакуль не было, — паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. У беларускім урадзе кажуць, што разгляд пытаньня пра спыненне дзейнасці карпункту НТВ можа зацягнуцца.

ЛЮДЗІ ПРАЦЯГВАЮЦЬ ІСЬЦІ ДА МАГІЛЫ ВАСІЛЯ БЫКАВА

1 ліпеня 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Штодня да магілі Васіля Быкава ідуць людзі: пасобку і сем'ямі, сталыя і зусім маладыя. Каб ушанаваць памяць таленавітага пісьменніка і грамадзяніна, многія прыходзяць сюды ня першы раз.

Вось што апавялі людзі Радыё Свабода:

Спадар: Гэта хрысьціянскі звычай: калі ты ня быў на пахаваньні чалавека, блізкага жыцьцёва, імя якога ты шанаваў, а Васіль Быкаў — знаёмы па творчасці, любімы пісьменынік, то, натуральна, трэба ісці да магілкі, пастаяць, пакласці кветкі ці запаліць съвечкі.

Спадарыня: Кіно па ягоных творах глядзела, кнігі чытала — таму і хаджу сюды. І ўчора была, і сёньня, бо я яго вельмі люблю.

Спадарыня: Я шкадую, што такія людзі нас пакідаюць. Але ж у нас два жыцьці: гэтае — адзін міг, а там — вечнасць. І яны ў той вечнасці таксама будуць не апошнія людзі.

Спадар: Чаму я прыйшоў? Таму, што гэты чалавек — сумленыне нашай радзімы. Калі бы так адбылося, што ў нас зъмяніўся бы прэзыдант, то гэта — адзіны чалавек, якому можна было бы даверыць уладу без фармальнага абраньня.

Спадарыня: Васіль Быкаў заўсёды быў у апазыцыі да гэтага прэзыдэнта і да сучаснага ладу ў Беларусі. Лукашэнка ж ня быў на пахаваньні, але я не могу ацэніваць ягоных учынкаў звычайнімі чалавечымі меркамі. Думаю толькі, што калі на пахаваньні ня быў, то і вянка твайго тут ня трэба.

Спадарыня: Я тут ня першы раз, я і на пахаваньні была. Гэта чалавек, які ёсьць гонарам і спадзяваньнем нацыі на тое, што нашая моладзь будзе мець ідэал вялікага, моцнага і праўдзівага чалавека, які служыў сваёй радзіме, ахвяруючы жыцьцём. Гэты чалавек дарагі ня толькі мне асабіста — вы бачыце, тут уся мая сям'я, дзеці, унуки. Тут на могілках мой муж пахаваны, і мне нават лягчэй перажываць асабістасць гора, ведаючы, што разам зь ім знаходзіцца такі вялікі чалавек.

Спадарыня: Я прыходзіла зь ім разывітацца, прастаяла дзьве гадзіны, але так і не атрымалася. Тады ў мяне былі іншыя кветкі, а сёньня я прынесла спадару Васілю васількі. Я думаю, што ён чуе, што людзі гавораць, што думаюць пра яго, і ён нам дапаможа.

**ІМЕМ ВАСІЛЯ БЫКАВА ПРАПАНУЮЦЬ НАЗВАЦЬ
АДЗІН З ПРАСПЭКТАЎ МЕНСКУ**

7 ліпеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Паўсталая грамадзкая камісія ў справе спадчыны і ўшанаваньня памяці Васіля Быкава. Яе дзейнасць каардынует Саюз беларускіх пісьменнікаў, які ўпаўнаважаны перадаць вылучаныя прапановы ўшанаваньня памяці Васіля Быкава ў Савет Міністраў Беларусі.

Як паведаміў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, у склад камісіі акрамя родных, блізкіх і сяброў Васіля Быкава выкazалі жаданьне ўвайсці пісьменнікі з Рэспублікі Украіна і Нямеччыны, прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Чэхіі. У прыватнасці, у камісію ўвайшлі ўдава Васіля Быкава Ірына Міхайлаўна, сын Сяргей, а таксама Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін, Сяргей Законьнікаў ды іншыя, ад Рэспублікі Украіна — Валянцін Асконці і Лазар Лазараў, ад Украіны чакаецца ўдзел Зымітра Паўлычкі. Першае паседжанье грамадзкой камісіі мае працьсці на гэтым тыдні. Паводле Алесія Пашкевіча, ужо вызначаныя стратэгічныя, найбольш маштабныя кірункі дзейнасці камісіі:

А.Пашкевіч: Найперш апублікованьне тых твораў, якіх яшчэ чытачы ня бачылі, пытаньне публікацыі збору твораў Васіля Быкава, зъбіраньне ў адно абышырнай і маштабнай перапіскі, якую Васіль Уладзімеравіч найперш апошніяе дзесяцігодзьдзе вёў са сваімі калегамі, сябрамі ў Беларусі, Рэспублікі Украіна і іншых дзяржавах. Каардынаванне дзейнасць грамадзкой камісіі Саюз пісьменнікаў. Будзе неўзабаве першае паседжанье гэтай камісіі, будуць канкрэтныя прапановы, якія датычаць творчай

спадчыны і грамадзкага ўшанаваньня ў Беларусі і за яе межамі.

Алесь Пашкевіч кажа, што ўжо ёсьць прапановы назваць імем Васіля Быкава адзін з праспектаў Менску, а таксама вуліцы ў Горадні і Вушачах, даць яго імя навучальнай установе ў Віцебску, школе ў Вушачах, усталяваць помнік і мэмарыяльную шыльду, выдаць збор твораў да дзесяці тамоў. Гэтая ж камісія будзе збіраць творчую спадчыну Быкава — тое, што не захавалася ў ягоным асабістым архіве. Але першым і самым важным крокам Алесь Пашкевіч лічыць выданье Кнігі памяці Васіля Быкава, куды ўвайшлі б усе ягоныя гутаркі й інтэрв'ю апошняга дзесяцігодзьдзя. Мяркуеца іх сабраць і выдаць адным томам, праілюстраваўшы карцінамі самога Васіля Быкава, ягонымі акварэлямі й графікай.

Ва ўрадзе чакаюць прапановаў у справе ўшанаваньня памяці Васіля Быкава ад грамадзкай камісіі, паведаміў намеснік міністра культуры Беларусі Валеры Гедройц. А Таварыства беларускай мовы ўжо вылучыла свае прапановы ва ўрад, сярод якіх стварэнне літаратурнага музею ў хаце, дзе нарадзіўся Васіль Быкаў у вёсцы Бычкі Вушацкага раёну. Валеры Гедройц мяркуе, што ўшанаваньне памяці Быкава адбудзеца ўрэшце на высокім узроўні — як адной з самых выдатных постацяў у гісторыі краіны. Грамадзкая камісія ўлічвае, што ў наступным годзе будзе адзначацца 80-годзьдзе з дня нараджэння Васіля Быкава. Гаворыць старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч:

А.Пашкевіч: Гадавіна пасъля съмерці Васіля Быкава супадае зь ягоным 80-годзьдзем. Сённяня ўжо ёсьць да моўленасцьць, што літаратурныя мерапрыемствы дзеля ўшанаваньня памяці Васіля Быкава адбудуцца ня толькі ў Менску, але і ў іншых краінах: найперш у Цэнтральным доме літаратара ў Маскве і ў Кіеве.

Рада Беларускага ПЭН-Цэнтру на гэтым тыдні таксама выпрацуе свае прапановы ўшанаваньня памяці Васіля Быкава, які ўзначальваў Беларускі ПЭН-Цэнтар, — паведаміў віцэ-прэзыдэнт арганізацыі Андрэй Дынко.

А.Дынко: Мы задумалі зладзіць канфэрэнцыю да ўгодкаў съмерці Васіля Быкава пад назвай «Спадчына Быкава», якую пастараемся зладзіць у супрацоўніцтве з рознымі іншымі структурамі, такімі як Саюз пісьменнікаў ці БДУ.

Акрамя таго, сябар Васіля Быкава паэт Рыгор Барадулін збіраецца выдаць сваю перапіску зь ім.

«NEW YORK TIMES» ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА

14 ліпеня 2003

Сяржук Сокалаў-Воюш, Прага

Заходнія сродкі масавай інфармацыі працягваюць адгукатца на съмерць Васіля Быкава. Учорашняя «New York Times» зъміясціла публікацыю пра пісьменніка, у якой сказана: «Васіль Быкаў — прызнаны беларускі пісьменнік, чые творы пра жорсткую прафіціту вайны выклікалі любасцьць савецкіх лідэраў і захапленыне мільёнаў суйчыннікаў».

Съмерць Быкава, якога «некаторыя называлі Сахаровым беларускай літаратуры, — падае слова старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Алеся Пашкевіча «New York Times», — прывяла ў пахавальнью працэсію на менскіх вуліцах 50 тысяч чалавек». Аўтар публікацыі пры ацэнцы творчасці Васіля Быкава адзначае, што пісьменнік пісаў у манеры, не ўласцівой тыповаму савецкаму раману. Ён паказаў, што прымушала людзей

рабіцца дэзэртырамі, і чаму ня ўсе ўдзельнікі супраціву былі героямі. «Ён пісаў пра ўду пра вайну ў савецкі час, калі гэта рабілі нямногія, — працягвае цытаваць А.Пашкевіча «New York Times», — і ён меў вялікія проблемы з савецкім урадам. Публікацыя многіх ягоных твораў часта адкладалася, а цэнзары рабілі ў іх шмат правак». Самая вядомая кніга Быкава «Мёртвым не баліць» прынесла яму найбольш проблемай ад савецкага кіраўніцтва.

Пасля развалу Савецкага Саюзу і здабыцця Беларусью незалежнасці ў 1991 годзе Васіль Быкав далучыўся да новай барацьбы — гэтым разам супраць абранага на пасаду прэзыдэнта краіны ў 1994 годзе Аляксандра Лукашэнкі, чия ўлада працягвала ціск на пісьменніка і ўрэшце прымусіла пакінуць Беларусь. «Быкав, — піша «New York Times», — ніколі не называў сябе палітычным выгнанынікам. Ён почасту шчыра выказваўся што да ўраду Лукашэнкі і называў беларускую ўладу «рэжымам». Пасля выезду зь Беларусі Быкав жыў у Фінляндый, Нямеччыне і, нарэшце, у Чэхіі. Увесе гэты час ён пісаў змрочныя алегарычныя прароцтвы, якія грунтаваліся на ягоным бачаныні будучыні Беларусі. Аўтабіографія Быкава «Доўгая дарога дадому», піша пры канцы «New York Times», была выдадзеная ў Беларусі незадоўга да съмерці аўтара.

АМЭРЫКАНСКІЯ БЕЛАРУСЫ ЎШАНАВАЛІ ПАМЯЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА

14 ліпеня 2003

Галіна Прыгара, Нью-Ёрк

У суботу 12 ліпеня беларусы Нью-Ёрку правялі вечарыну памяці Васіля Быкава. Пасля съмерці Быкава тамтэйшыя беларусы сабраліся разам упершы-

ню, таму Васіль Быкав, ягоныя творчасць, жыцьцё і ўплыў на беларусаў съвету былі тэмай сустрэчы, арганізаванай нью-ёрскім аддзелам Беларуска-амэрыканскага задзіночання.

Пачалася сустрэча хвілінай маўчаныня ў памяць Васіля Быкава. Вёў вечарыну старшыня нью-ёрскага аддзелу Беларуска-амэрыканскага задзіночання Віталь Зайка, які нагадаў, што апошнім часам беларускія арганізацыі некалькі разоў запрашалі Васіля Ўладзімеравіча наведаць Амэрыку, але ён увесь час ветліва адмаўляўся, спасылаючыся на стан здароўя. Лідэр Беларускага Народнага Фронту Зянон Пазняк выступіў з даволі падрабязным аналізам творчасці Васіля Быкава ў кантэксьце ўсясьветнай літаратуры. Адзначыў Зянон Пазняк і мужнью грамадзянскую пазыцыю Быкава ў 1980—90-я гады.

Дырэктар нью-ёрскага Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва Вітаўт Кіпель згадаў пра свае сустрэчы з Васілем Уладзімеравічам і паказаў прысутнім фатаздымкі. Згадаў спадар Кіпель і пра тое, што аповесць «Мёртвым не баліць» упершыню была выдадзеная ў 1965 годзе менавіта на эміграцыі; сам Быкав, дарэчы, даведаўся пра гэта толькі напачатку 1990-х гадоў. Вітаўт Кіпель заўважыў, што імя выдатнага беларускага пісьменніка добра вядомае амэрыканцам — Быкав ужо з 1970-х гадоў фігуруе ва ўсіх амэрыканскіх літаратурных энцыклапедыях, прычым падкрэсліваеца беларускасць Быкава, ён не падаецца як «савецкі» пісьменнік. Выступіў і госьць зь Беларусі, старшыня Віцебскай абласнай рады Таварыства беларускай мовы Іосіф Наумчык, які распавёў пра мерапрыемствы памяці Быкава на радзіме пісьменніка. Інтэлігенцыя Віцебшчыны даўно казала пра тое, што ў хаце, дзе прайшло дзяяніства Быкава, павінен быць музей, але сам Васіль Уладзімеравіч гэтай ідэі не падтрымліваў. Цяпер мэмарыялізацыя мясцінаў, звязаных з памяццю вялікага

беларускага пісьменьніка, — наш абавязак, — лічыць спадар Навумчык.

Кіраунік галоўнай управы Беларуска-амэрыканскага задзіночаньня Антон Шукелойць у сваім выступе распавядаў пра высілкі амэрыканскіх беларусаў у справе наданьня Васілю Быкаву Нобелеўскай прэміі. Усе прысутныя пагадзіліся зь меркаваньнем, што Быкаў застасцца найвыбітнейшым эўрапейскім пісьменьнікам нашага часу. Практычна ўсе выступоўцы лічаць, што съмерць і пахаваньне Васіля Быкава — сумная, але і самая важная падзея гэтага году ў Беларусі, што б там ні адбылося надалей.

РЫГОР БАРАДУЛІН: «ЛУКАШЭНКА БЛЫТАЕ БЫКАВА З ШАМЯКІНЫМ»

21 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Падчас жывога эфіру на расейскім тэлеканале НТВ Аляксандру Лукашэнку задалі й пытаныні пра Васіля Быкава. Сярод іншага, Лукашэнка сказаў: «За многа месяцаў да съмерці Васіль Быкаў зъвярнуўся праз родных, блізкіх, сяброў да мяне і папрасіў мяне нешта зрабіць... Я яму зрабіў усё, нягледзячы на нашыя разыходжаньні».

Вось як пракаментаваў гэтыя слова бліzkі сябра Васіля Быкава, паэт Рыгор Барадулін:

P.Барадулін: Наколькі я ведаў Васіля, і ведаю Васіля Ўладзімеравіча, я не дапускаю, што ён нават у думках мог зъвяртацца да нашага прэзыдэнта. Гэта выключана. Гэта яшчэ раз гаворыць пра вялікую фантазію Аляксан-

дра Рыгоравіча. Ну, чалавеку з фантазій жыць весялей і цяплей. Ён, відаць, яго блытае з Шамякіным. І падобнымі на Шамякіна.

Адносна ж словаў А.Лукашэнкі «я яму зрабіў усё» — працытуем адно з апошніх інтэрвю Васіля Быкава, у якім на пытаныне карэспандэнта, ці спрабавала ўлада яго купіць, Быкаў адказаў: «Не праходзіла і тыдня, каб гэтая ўлада рукамі сваіх альбо расейскіх пісакаў не палівала мяне брудам, не кампрамэтавала, не спрабавала зынішчыць. Таму пра якую куплю можа ісьці размова? Вязня канцлягеру не купляюць — яго зынішччаюць». Гэтае інтэрвю Васіль Быкаў даў расейскай газэце «Аргументы и факты» за месяц да шпіталізацыі.

ПЕРШЫ НУМАР АДНОЎЛЕНАЙ ГАЗЭТЫ «ДЕНЬ» ПРЫСЬВЕЧАНЫ ВАСІЛЮ БЫКАВУ

24 ліпеня 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Пасьля працяглага перапынку аднавіўся выхад незалежнай газэты «День».

Газэта выйшла на восьмі бачынах накладам 5 тысяч асобнікаў і цалкам прысьвечаная гарадзенскаму пэрыяду жыцця Васіля Быкава. Выхад газэты стаўмагчымы дзякуючы дабрачынным ахвяраваньням прыхільнікаў творчасці пісьменьnika.

**МІХАІЛ ГАРБАЧОЎ: «КАЛІ БЫКАЎ ВЫМУШАНЫ
БЫЎ ЗЬЕХАЦЬ — ГЭТА ШМАТ ПРА ШТО КАЗАЛА»**

29 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Апошні час В.Быкаў часта згадваў канец 1980-х — пачатак 1990-х гадоў, пэрыяд, які пазначаны ў гісторыі СССР як канец перабудовы і распад савецкай імперыі, а ў найноўшай гісторыі Беларусі — як трэцяя хвала нацыянальнага адраджэння. Мы шмат зь ім размаўлялі пра М.Гарбачова, і адчуvalася, што Быкаў надаваў яму выключную ролю ў гісторыі. Быкаў ацэньваў гэтую ролю станоўча.

— *Mikhail Sarygevich, вы толькі на сен гадоў маладзейшы за Быкава, гэта адносна невялікая розніца, але, выглядае, ён успрымаўся вамі як прадстаўнік іншага пакалення, якое прайшло вайну?*

— Я павінен сказаць, што да гэтага пакалення ў мяне асаблівае стаўленыне. Я ж усё-такі ўсю вайну памятаю, і пяць месяцаў на акупаванай тэрыторыі быў, калі фронт туды-назад... І ўсе гэтыя «пахаронкі», і бацька ў мяне чатыры гады на фронце, быў паранены, потым у Чэхаславаччыне, пад Кошыцэ... І потым усе гэтыя ягоныя расповеды. Я, вы ведаецце, нават у нейкай ступені думаю, што нашае пакаленіне — гэта пакаленіне, якое можна назваць «дзецьмі вайны». І таму стаўлюся я да таго пакалення зь вялікай павагай, яны столькі зрабілі, што я ня ведаю, ці можна было зрабіць болей? А беларусы? Кожны трэці загінуў, абраняючы сваю зямлю. Гэта проста жахліва. Толькі цяпер Беларусь аднавіла даваенню колькасць.

— *Не аднавіла.*

— Яшчэ нават і не аднавіла? Я з калясальнай павагай

стаўлюся да народу беларускага, шмат сяброў у мяне там. Праўда, яны цяпер ужо ў большасці на пэнсіі, як і я. Што датычыцца Васіля, дык я павінен сказаць, што... Цяпер, калі будуць адзначацца гэтыя сорак дзён пасьля сыходу яго з жыцця, мне прыгадваецца гэты чалавек як адкрытая, аголеная нэрва. Ён надзвычайна рэагаваў, вельмі чесна, шчыра рэагаваў. І вельмі мужна казаў пра ўсё. І я вельмі гэта цаніў. Мы зь ім ня так блізка былі знаёмыя асабістам, з Алексем Адамовічам бойлей. Але Васіль і іншага крыху харектару! І тым ня менш — мы сустракаліся. І пачалося, як і ва ўсіх у нас, знаёмства з Васілем Быковым зь ягоных кніг, раманаў, гэтих аповесцяў, якія былі ня вельмі вялікія, але былі такія магутныя!

— *Вы іх чыталі яшчэ ў «Новым міре» Твардоўскага?*

— Большасць чытаў. Усе мы тады «Новы мір» чыталі, але і Быкава чыталі. А потым гэтыя фільмы, «Узыходжанье» па «Сотнікаву» — ён вельмі ўражваў, гэты фільм. «Знак бяды», іншае. Ужо нават і забываюцца назвы, але кожная ягоная аповесць была вельмі сур'ёзной падзеяй. І ведаецце, што я хачу сказаць... Быў момант, калі ў час перабудовачны, калі шмат што асэнсоўвалася, калі шмат рабілася, каб з гонарам жыць і неяк зрабіць краіну адкрытай, вольнай і шчаслівай... Гэта, канечнэ, праект на тысячу гадоў, але тым ня менш, яго трэба было пачынаць, і пачынаць трэба было. Можна ж было знаходзіцца ў тым стане, у якім мы былі, і загніваць паступова. А вось ён — перажываваў.

І вось ён аднойчы даслаў мне ліст — па-моіму, і патэлефанаваў, і мы нават сустракаліся. Ня памятаю. Але памятаю дакладна ліст з подпісамі 25 чалавек — Mihail Sarygevich, дапамажыце, тут у нас такія глупствы робяцца, мы пазбавімся сваёй беларускай мовы. Я гэта зрабіў набыткам Палітбюро і, канечнэ, падтрымаў яго ідэі, каб там не бюрократычна да гэтых пытанняў ставіліся. Ня можа ж так быць, каб мы згубілі беларускую мову! Што

бы там начальства ні вырабляла... Так, ёсьць прыцягненне да вывучэння расейскай мовы — ну што ж, цудоўна. Мы любім беларусаў за адкрытасць, за шчырасць, за блізкасць. У мяне вось цяпер унучка выйшла замуж — маці ў яе мужа беларуска...

— Выглядзе, што ў вас праўнук і праўнучка будуць беларусы?

— Так-так! Атрымліваецца, што так! А ў самога мяне — маці ўкраінка, а бацька — расеец... Васіль — гэта агромністая велічыня, прычым духоўнага значэння. Ён маральны аўтарытэт. Часам непрыемна, можа быць, яго чуць тым, хто і працуе шмат, але ж і дапускае памылкі, і калі ім указываюць на іх нейкія глупствы, ці калі яны нейкія адступальныя працэсы пачынаюць... Ну што ж. Дзеля гэтага і існуюць такія як Васіль Быкаў. Добра, што яны ёсьць, і былі заўсёды, і будуць. Як бы ні складаўся час.

— У сваіх успамінах Быкаў высока ацэньвае вашую ролю ў ягоным лёсе, і сярод іншага піша пра Ленінскую прэмію за «Знак бяды» ў 1986 годзе, калі некаторыя ў Палітбюро былі супраць, і былі вялікія спрэчкі, але Гарбачоў абразаніў... Вы на памятаеце падрабязнасцяў?

— Ведаецце, я персаналіяў ужо не прыгадаю, але вакол Быкава спрэчкі ўвесь час былі. Гэта съведчыць — тое, пра што ён пісаў, закранала ўсіх.

— У тым ліку і ў Палітбюро спрэчкі?

— Ну, я маю на ўвазе ня тое, што мы засядалі адмыслова наконт Быкава і аблікоўвалі ягоныя творы, не. Але тое, што ўзвінкалі размовы, абмены меркаваньнямі, што ня ўсім гэта падабалася, многія былі яшчэ з «таго» часу, і «той» закваскі — гэта факт. Гэта — факт... Потым яны і пусыцілі пад адхон і перабудову, і путч быў, і ўсё гэта пайшло да чорта, і Гарбачова...

— *Міхаіл Сяргеевіч, я вам працытую слова Васіля Ўладзімеравіча з адной з нашых перадачаў на Свабодзе: «У мяне было некалькі сустрэчаў і канфідэнцыйных гутараў з Гарбачовым... Гутараў, дзе ён, у прынцыпе, падтырмліваў беларускую дэмакратыю супраць жорсткага рэакцыйнага дубаломнага партыйнага кіраўніцтва Беларусі».*

— Ён яго, гэтае кіраўніцтва, так і называў! Крута называў!

— *Дык вось, у якой ступені вы сачылі за гэтай ягонай барацьбой за дэмакратызацыю і навогул за беларускімі падзеямі?*

— Ён быў той чалавек, які, як я лічыў, чалавек перабудовачнай каманды. Духоўна. Гэта ня тое што яго «мабілізавалі», ведаеце. Не! Абавязацельстваў мы ніколі з Васілем Быкава ня бралі... І гэта глупства было бы, калі б такога чалавека... Ён бы проста абурыўся.

— *Сапраўды, ён быў ня з тых, хто нешта рабіў бы супраць сваёй волі.*

— Ды ён рыхтаваў перабудову. Чаму ў Твардоўскага ён друкаваўся? Ды таму, што Твардоўскі з той жа плеяды людзей, якія захоўвалі нашу культуру, адстойвалі вольную думку. Васіль Быкаў да іх належалі.

— *У якой ступені вы сочыце за літаратурай? Чытаеце новае, альбо вы з тых, хто перачытвае клясыку?*

— Ва маеце рацыю: другое — болей. І апошнія гады я вельмі шмат заняты ў межах Фонду, у межах «Зялёна-га крыжа», цяпер вось Форум усясьветнай палітыкі ды іншага, форумы ляўрэатаў Нобэлеўскай прэміі. Шмат часу ідзе на праблемы міру, праблемы экалёгіі, праблемы барацьбы з жабрацтвам і ўсімі тымі пагрозамі, якія перад намі. Я шмат чытаю, імкнуся нічога сур'ёзнага не прапусциць — хаця немагчыма не прапускаць, пішац-

ца цяпер шмат... Бягучую літаратуру я, вядома, чытаю. Спрабую. Я ня ведаю — колькі часопісаў цяпер, колькі газэтай... На мой погляд, ёсьць і такія, якіх можна было б і не выпускаць — але тым ня менш, вось, карыстаюцца свабодай на падставе закону.

— *Міхаіл Сяргеевіч, я вам яшчэ слова Быкава з нашай перадачы прывяду: «Памятаю, як незабыўны Але́с Ада́мовіч паехаў у Маскву, каб давесці Гарбачову праўду пра тое, што сапраўды здарылася ў Беларусі, пятая частка якой апынулася пад радыенуклідамі. Вядома ж, пра тое яму не дакладвалі ні навукоўцы, ні беларускае кірауніцтва, якое поўнілася аптымізмам кіталту таго, што «савецкаму чалавеку атам нястрашны». У бясіпеццы атаму ўсё ж давялося ўсуніцца генсэку Гарбачову і пераканаць у тым беларускіх гаўляйтэраў, якія ўзыненавідзелі разам з Гарбачовым таксама і Адамовіча. Першага — за тое, што парушыў партыйную субардынацыю, а другога — за тое, што выскачыў наперад тагачаснага беларускага «бацькі» Яфрэма Сакалова».*

— Так, гэта правільна. Але вы ведаецце, я ня думаю, што нехта адмыслова нешта хаваў. Але чакалася, што ўдар галоўны прыйдзеца на Кіеў. А калі ўсё адбылося, і мы адчуулі... Швэдзі адчуулі, ад іх сыгнал быў — потым пабачылі: Магілёў і Гомель. Гэта праста бяда. Сюды ўдарыла. І Адамовіч тады ўпарты змагаўся. Навогул, я яго люблю, Алеся, праста пакланяюся. Мужны і востры як лязо. І праўдзівы.

— *Міхаіл Сяргеевіч, вы пэўна ведаецце, што апошняя пяць, фактычна шэсць гадоў Васіль Уладзімеравіч, засталоўчыся грамадзянінам Беларусі, быў вымушаны жыць паза межамі радзімы...*

— Я гэта навогул успрымаў як ненармальнасць. Гэта шмат пра што казала. Калі Васіль вымушаны быў зъехаць і ў Празе жыў — гэта дрэнна. Вельмі дрэнна. І я думаю, што кірауніцтва цяперашняе павінна ўсё ж па-

думаць над такім учынкам чалавека, які зъяўляецца сумленынем ня толькі Беларусі. Што адбылося, чаму ён зъехаў? Можна сказаць, што з гадамі і тое, і другое, і трэцяе... Ён няпросты чалавек. Няпросты. Але ён жа сумлены чалавек, найсумленнейшы. Найсумленнейшы! Ва ўсіх адносінах. І потым, гэта мысьляр, гэта ня праста спрэтыкаваны сачыняльнік. У яго ўсе творы нагружаныя вялікай філязофіяй жыцьцёвай. Таму яны павінны пра гэта думаць. І калі што-небудзь будзе сказана зь іх боку на сорак дзён — гэта будзе добра.

ГЕНАДЗЬ БУРАЎКІН: «З ДАПАМОГАЙ ЯГОНЫХ ТВОРАЎ, ЯГОНАЙ ПУБЛІЦЫСТЫКІ МЫ МОЖАМ ВЫВЯРАЦЬ СВОЙ ШЛЯХ»

31 ліпеня 2003

Спаўняеца сорак дзён па съмерці Васіля Быкава. Слова пра свайго сябра кажа паэт Генадзь Бураўкін.

Г.Бураўкін: Ну вось і развязітваеца з намі душа Васіля Быкава і адлятае, як лічылі продкі, з грэшнай і любай нашай зямлі ў лепшы сьвет, да Бога. І ўсё гучней чуваць галасы, заклапочаныя галасы: «А хто ж заменіць Быкава? Хто зойме ягонае месца ў духоўным жыцці Беларусі?» Думаю, няма сумнення, што Быкава ніхто не заменіць, што Быкаў — ён у гісторыі ня толькі Беларусі, але і ўсіго сьвету. Такі — адзін. І ня трэба яму ні намесынікую, ні заменінікую. А патрэбна нам вельмі мно-га людзей, якія бы маглі стаць поруч, поплеч з Быка-вым. Так, як ён сёньня навекі стаў поплеч з Купалам, поплеч з Багдановічам, поплеч, урэшце, са Скарынам і з Каліноўскім. Вось такія людзі нам сёньня вельмі пат-рэбныя, і я думаю, што яны, бяспрэчна, ёсьць.

Толькі трэба, каб усе беларусы прачыталі ўважліва тое,

што чытаў Быкаў. Бо ён мог, калі быў жывы, нешта яшчэ дадаць, нешта растлумачыць, а цяпер мы самі павінны ва ўсім разабрацца, што ён сказаў, што ён нам завяшчаў. Таму, сапраўды, для дэмакратычных сілаў Беларусі надыходзіць, відаць, новы этап. Этап, калі Быкаў ужо ня зможа сам паправіць нас ці падказаць нам. Але мы з дапамогай Быкава, з дапамогай ягоных твораў, ягонай публіцыстыкі можам вывіраць свой шлях, можам знайсці тыя рашэнні, якіх ад нас чакае гісторыя. Нам трэба цяпер паклапаціца, каб мы былі вартыя яго любові да радзімы, а значыць, і да нас. І каб мы былі вартыя яго надзеяў, зь якімі ён пайшоў у лепшы съвет. Но, як паказвае сέньняшні дзень, нават і съмерць ня толькі не спалохала, але нават не зрабіла больш разумнымі й разважлівымі людзей, якія сέньня на ягонай магіле, яшчэ зусім съвежай, ужо ладзяць свае скокі хлусыні, свае скокі няпраўды. На магіле чалавека, які ўсё сваё жыццё, увесь свой агромністы талент аддаў служэнню і абароне праўды.

**НЯШЧАСЬЦЕ СЁНЬНЯ — НЯМА БЫКАВА. И
ШЧАСЬЦЕ — СПАЗНАЦЬ ЯГО ТАКІМ, ЯКІ ЁН БЫЎ**

31 ліпеня 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

Адразу пасля пахаванья ў незалежнай газэце з'явіўся артыкул пад загалоўкам «Большы за Коласа». Гаворка ішла пра значэнне Быкава — дакладней, пра тое, чым Быкаў ня быў: ні Гаўлам, ні Салжаніцыным, ні прарокам, і пасля яго, трэба спадзявацца, прыйдуць большыя і лепшыя. Гэтыя практикаваны з умоўным ладам рабіліся ў дзень пахаванья. Нетактойнасць мае дваістую прыроду — гэта і этычная, і эстэтычна глухата.

Ацэньваць чалавека паводле таго, што магло бы быць — пустая справа, бруталнае неразуменне — усё роўна, як упікаць аўтара тых радкоў, што ён перажыў гадамі Багдановіча, але вось жа не напісаў «Пагоні» ці ня стаў чэмпіёнам у фрыстайлі. Сапраўднае ў мастацтве заўсёды ўнікальнае. Няма аналягаў ні Гаўлу, ні Салжаніцыну. Непаўторны і Быкаў. Ніколі не паўторыцца ягоны час і ягоны шлях, законы, якія ён вызначыў для сябе і паводле якіх яго толькі й можна ацэніваць.

Быкаў ведаў вагу свайго імя і таму змушана пагаджаўся на публічныя ролі — дэпутат, прэзыдэнт «Бацькаўшчыны», сябра Сойму БНФ, кіраунік ПЭН-Клубу, старшыня аргкамітэту 25 сакавіка. Аднак пра сябе Быкаў казаў: стары чалавек, які толькі спрабуе дажыць у згодзе з сумленнем. Ягоная творчая энэргія паводле сваёй прыроды ня мае выйсця ў грамадzkія сфэры, жыцьцё ў ёй — трагічны выпадак, ён намнога бліжэйшы да бясконцасці съмерці, чым да марнасці съвету. Аповесць Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» Быкаў назваў «калянднай казачкай» — такая прорва разьдзяляе іх съветаадчуванье. У інтэрвю на пытаньне, што такое шчасьце, Быкаў адказваў: «Калі няма няшчасця». Няшчасьце сённьня — няма Быкава. И шчасьце — спазнаць яго такім, які ён быў.

**«ТРЭБА ЖЫЦЬ ДОМА... КАБ ТОЕ ТОЛЬКІ БЫЛО
МАГЧЫМА»**

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Пра сваё жыццё на чужыні Васіль Быкаў пісаў у лістах да паэта Сяргея Законьнікава.

С.Законьнікаў: 4 лютага 1999 году Васіль Уладзімеравіч піша зь Фінляндый: «Дарагі мой друга Сяргей! На днях мне пераслаў сюды маю шматпакутную кніжку «Крыжовы шлях», на якую я, прызнацца, ужо махнуў рукою. Ды не, выйшла! Найперш тваімі, Сярожа, намаганьнямі і клопатам, за што табе мая шчырая падзяка. Я тут, канечне, стараюся не дарма есьці фінскі хлеб. Працую. Напісаў з тузін апавяданьняў — розных, аднак, па тэмэ, узроўні, жанру. Лепшае, большае, відаць, перадам табе ў «Полымя». Ужо дзеяць месяцаў, як мы на чужыні. Увогуле — добра, для заняткаў літаратурай нават выдатна: сытна, цёпла, утульна. І, бывае, ніводнага званка за дзень. Але ж... Усё болей прыходжу да элемэнтарнай высновы: трэба жыць дома. Каб тое толькі было магчыма... Дасыць Бог, яшчэ пабачымся. А да таго — абдымаю. Васіль Быкаў».

У лісьце ад 5 кастрычніка 2000 году ён ізноў выходзіць на гаворку пра дом: «Увогуле — няблага. Але — і нічога добра. Дома лепей. Канечне, для тых, у каго ёсьць людзкі дом. Мы ж яго ня маем. А адносіны да бяздомных у съвеце вядома якія».

У верасьні 2001 году з аказіяй я пераслаў Васілю Ўладзімеравічу хлеб, съпечаны на кляновым лісьце, вушацкія журавіны і ліст у Франкфуркт-на-Майне. 1 кастрычніка ён адказвае: «Дарагі Сяргей! Дзякую за ліст і за ХЛЕБ, які парадаваў нас незвычайна. Адразу відаць спрактыкаванага пілігрыма, які ведае, што трэба для замежнай гас্তыні. Сваім тут жыцьцём не пахвалюся. Найперш, пачынае здаваць здароўе. А лячыцца тут неяк. Абсалютна. Таму, відаць, прыйдзеца вяртацца, «хочца-няхощца». Хаця і там — мала радасыці, у тым ліку і наконт здароўя».

ЗЯНОН ПАЗЬНЯК: «Я АДЧУЎ, ШТО РАЗМАУЛЯЮ АПОШНІ РАЗ, І ШТО БЫКАЎ, ВІДАЦЬ, ГЭТА ТАКСАМА ВЕДАЕ»

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Зянон Пазьняк апошні раз размаўляў з Васілём Уладзімеравічам Быковым па тэлефоне перад самым яго ад'ездам у шпіталь у Бараўляны.

З.Пазьняк: Калі адыходзяць навечна духоўна блізкія людзі, заўсёды пачынаеш шкадаваць, што замала гаварыў, замала сустракаўся. Але, калі разабрацца, то як яно было, гэтак і было. Бо ўсе мы жывём дзеля будучыні, а ня дзеля съмерці. Таму і складваецца ўсё так, як складваецца. Рэальна я гэта зразумеў 5 чэрвеня, калі па тэлефоне апошні раз размаўляў з Васілём Уладзімеравічам Быковым, перад самым яго ад'ездам у шпіталь у Бараўляны. Ён быў вельмі сумны, гаварыў пра сваё расчараваныне замежжам, пра цяжкі стан, пра безвыходнасць, што існуе наўкола, пра тое, што яму дрэнна і ён ад'яджае... у Бараўляны. Бараўляны — гэта сымбаль, які выклікае трывогу. Усе гэта ведаюць.

Інтуітыўна я адчуў, што размаўляю апошні раз, і што Быкаў, відаць, гэта таксама ведае. Я пачаў яго фальшыва падбадзёрваць і гаварыць банальнасці. Быкаў уздыхаў, хмыкаў і сціпла цярпеў, па��уль я ня змоўк. Гэтага маўчання мне хапіла, каб вярнуцца ў рэальнасць. І я сказаў яму тое, што думаю і кажу заўсёды: «Што б ні было, Васіль Уладзімеравіч, і што б хто ні рабіў, я ведаю адно — жыве Беларусь і будзе жыць. Ніхто ўжо нас не пераможа, ніякая Расея і ніякая Эўропа. Наша будучыня з намі. Гэтак станецца. Верце мне. Яна ўжо ідзе, толькі ніхто ня бачыць». Голос Быкова пацяплеў, і я зразумеў, што ён заўсіміхаўся і нават узрадаваўся. Ён заўсёды ўсіміхаўся і радаваўся, калі я яму такое казаў,

лагодна адмаўляючы мой аптымізм. «Ну, дай жа Божа, як кажуць, дай жа Божа!» — паўтараў з таго боку прыхільны голас. Гэта найболыш мне запомнілася з апошніяй размовы і гучыць у вушах.

Я пазнаёміўся з Быковым у траўні 1988 году, калі спаткаўся зь ім і напрасіў напісаць прадмову да артыкулу пра Курапаты. Гэта была бомба пад Савецкі Саюз. Агітаваць Быкова не было патрэбы. Гэта выглядала бы съмешна. Тут павінен быў стацца выбар. Таму знаёмства было стрыманае і нешматслоўнае. Быкаў прачытаў артыкул і напісаў прадмову. Гэта была моцная падтрымка, бо развязала руکі рэдакцыі газэты, дала падпорку. Памятаю востры момант у час арганізацыі «Мартыравалёту Беларусі» і аргкамітету Народнага Фронту 19 кастрычніка 1988 году ў Чырвоным касцёле ў Менску. Чыноўнік з ЦК КПБ, які апынуўся на ўстаноўчай канфэрэнцыі і нечакана даведаўся, што тут будзе арганізаваны Народны Фронт, літаральна кідаўся на выступаўцу, на мікрофон і не даваў гаварыць. Гэта цягнулася доўгі час. Чыноўнік, вядома, ашалеў ад страху і стараўся выслужыцца перад начальнствам як умееў. Але нам было зразумела, што ён хоча справакаваць, каб яго вывелі пад рукі і потым сымуляваць, што яго пабілі, выклікаць міліцыю і сарваць сход. Таму мы цярпелі, а залі аж віравала, патрабуючы яго выставіць. Колькі я назіраў за Быковым, ён нават у вельмі вострых дачыненінях у час грамадзкіх сутыкненіньняў, спрэчак, канфліктаў маўчаў як камень. Пазыцыю ён меў, але ніколі ня кідаўся зь ёй у пеўневы бой. І тут раптам ня вытрымаў Быкаў. Ён устаў у гневе, хутка і рашуча. Выгляд яго быў пагрозыльвы (няўжо дасыць? — мільганула ў мяне бязглуздая думка). Быкаў рэзка крутануў да сябе мікрофон з-пад рота цэкіста і сказаў тое, што трэба, у поўнай цішыні, якая ўсталівалася пры ягоным усташванні. Пасьля кароткага выступу Быкова цэкіст яшчэ лез, але неяк звяяў і неўзабаве здаўся. Сход увайшоў у сваё нармальнае рэвалюцыйнае рэчышча.

На дзень нараджэння 19 чэрвеня мы, фронтаўцы, часта прыходзілі да Быкова на Танкавую вуліцу, дзе ён жыў. Успамінаеца ягонае 70-годзьдзе ў сядзібে Фронту, пазездка зь ім у Гомель разам з Рыгорам Барадуліным, дзе мы выступалі перад грамадзкасцю. Увогуле мы вельмі шанавалі Быкова і сыцераглі яго ад цяжкасцяў палітыкі, ад правакатарапу, ад зынявагаў, ад бязглуздых людзей, мы ніколі не забываліся, што ён вялікі пісьменнік. Мы бераглі ягоны аўтарытэт. Нам дастаткова было, што ён побач. Потым, аднак, калі я апынуўся ў эміграцыі, аказалася, што ня ўсе так думалі. У 1999 годзе, калі калолі і секлі Фронт, усчалася кампанія за перацягванне Быкова. Як і трэба было чакаць, Быкаў ад Фронту адышоў. Mae сябры папракалі: чаму я нічога не тлумачу Быкову, чаму яму нічога не кажу? Паглядзі, маўляў, якая сумнеўная публіка імкненца да яго ў суразмоўцы. Але я не адказваў. Я разумеў, што тут, як з Курапатамі, агітация не патрэбная. Тут — маральны выбар. Пераконваць можна звычайных людзей. Быкаў — асоба.

У сакавіку 2000 году мы спаткаліся з Быковым на Дзень Незалежнасці ў Празе. Перад ад'ездам ён падышоў да мяне і ў прысутнасці трэцяй асобы рашуча і гучна сказаў: «Зянон Станіслававіч, я хачу, каб вы ведалі і ня мелі ніякіх няпэўных думак. Я цяну ўсё, што вы рабілі і робіце цяпер. Я вас падтрымліваў і буду падтрымліваць. Я бачу, што адбываецца. Ніколі нічога супраць вас ня будзе мной сказана. Я хачу, каб вы гэта ведалі». Я, здаецца, нічога яму не адказаў, бо чакаў, што ён павінен быў высьветліць сваю пазыцыю, і я крыху разгубіўся. У гэты момант я адчуваў у ім салдата, сілу прыкрыцьця. Вось нешта робіцца, і ўпоперак гучыць суцэльны крык, напад, псыхічная атака. Азірнесься — і за плячыма наводдаль — маўклівая постаць Быкова. Ён ёсьць. Ён узіраўся. Ён заўсёды недзе быў (нібы анёл-ахоўнік у гэтым сьвеце), каб падаць руку. І вось яго няма. І з гэтым вельмі цяжка зьмірыцца.

СА СЪМЕРЦЮ БЫКАВА АСІРАЦЕЛА І ЯГОНАЯ
РАДЗІМА — ВЁСКА БЫЧКІ

31 ліпеня 2003

Iгар Карней, Менск

У вёсцы Бычкі на Вушаччыне ці не 90% жыхароў маюць адно прозвішча — Быкавы. Таму і Васіля Ўладзімеравіча заўсёды называлі аднавяскоўцам, не зважаючы, што прыяджаў ён туды апошнія гады жыцця найчасцей раз на год. Якую памяць захавалі Быкавы пра свайго знакамітага земляка?

Кожны жыхар Бычкоў ведае біографію Васіля Быкава амаль дасканала. Вось і спадарыня Люба, якую я першую сустрэў на пустой вуліцы, упэўнена начала распавядаць:

— І матка ягоная адсюль была, і бацька, і брат. Братаў жонка дагэтуль жыве ў старой хаце.

— *А чаму так атрымалася, што ён вывучыўся, ад'ехаў, а ўсе засталіся?*

— Брат меншы быў глухі амаль, мала нават у школу хадзіў, застаўся ў калгасе працаўца. Ну, а бацька з маткай старыя ўжо былі — куды ж яны паедуць? Сястра выйшла замуж у Ваўчо, там і засталася.

— *Тут побач стаіць зусім развалены дом Быкава...*

— Ага. Гэта ягоны дом разваліўся зусім. Ніхто не глядзіць за ім. Каб захацелі, каб хто паклапаціўся, дык музэй зрабілі бы. Але мясцовая ўлада нікуды ў нас не глядзіць, ані. Глядзяць, каб толькі хапнуць у свою кішэню.

Выгляд радавога гнязда Васіля Быкава нічога, апроч роспачы, не выклікае. Толькі съцены яшчэ трymаюцца, дый тое, як кажуць, на чесным слове: страха даўно пра-валілася праз столь, падлога ўрасла ў зямлю. З заха-

вальніцай прывіднага музэю, жонкай малодшага брата Быкава, спадарыняй Антанінай, мы ледзьве прасоўва-емся праз барыкады зь бярвеніняў: цяжка верыцца, што тут можна нешта аднавіць.

— Раней, да вайны, хата была праз вуліцу. Але яна стала ад часу абы-якая, дык яны перабудавалі гэтую. Васіль гадаваўся ў гэтай хаце, і на вайну пайшоў адсюль. А ў той, дзе мы жывём цяпер, ён вучыўся, там школа была. Памятаю, як толькі куплі яе, ён прыехаў, і гляджу, не-шта ходзіць-ходзіць, быццам і съмецця няма, а ён усё выглядае. А потым сказаў, што вось на гэтым месцы сядзеў, як у школу хадзіў. Але Васька як пайшоў, дык ужо і не вяртаўся: на мастака вучыўся, а потым у ра-меснае пайшоў.

Найбольш перажывае, што хата зруйнаваная часам, сусед — Сямён Быкаў. Катэгарычна заяўляе, што музэй у роднай хаце быў бы найлепшым помнікам пісьменніку:

— Трэба, каб быў абавязкова. Хто б ні застаўся — унукі, праўнукі, патрэбна. Хоць бы пакрыць цяпер страху, і тое... Але дапусціць такое? Ня ведаю. Такі чалавек! Гэта ж адзіны ў нас герой, і дапусцілі такое.

З творчасцю Быкава ў Бычках знаёмыя ўсе. Вяскоўцы нават спрабуюць аналізаваць, дзе праўда, а дзе пісьменніцкая фантазія. Мой новы знаёмец спадар Міхал кажа, што шмат твораў свайго аднавяскоўца прачытаў і кінафільм «Альпійская баляды» бачыў, але не з усім напісаным згодны:

— Прыйфарбаванага дужа шмат. Праўда! Ня я адзін так думаю, усе так лічаць. Ну, але калі напісаў, няхай будзе і такая памяць.

Спрабую высыветліць у спадара Міхала, чаму, на ягоны погляд, беларускія ўлады адмоўна ставіліся да пісьменніка?

— А таму, што ён пакінүў краіну. А мы ж тут жывём, і расьцём, і косім, а ён кінүў Беларусь і кудысьці ад'ехаў. А што там? А тут бацька пахаваны, маці...

Сястра ж Быкава, Валянціна, заўсёды разумелася з братам. І толькі зь ім магла абмеркаваць падзеі, што адбываюцца ў Беларусі. Пытаюся ў спадарыні Валянціны: як ставяцца да яе аднавяскоўцы, ведаючы, што яна сястра пісьменьnika, залічанага ўладай да апазыцыі?

— Ай, наперад неяк яшчэ паважалі, а цяпер хто як. У вёсцы нашай цяпер адно толькі стар'ё. Паважаюць за справы. Вось асфальтавую дарогу ад Бычкоў да Кублічаў па ягонай ініцыятыве зрабілі, моцна дапамог. А што да мяне, дык я ж тут наезнай, чужая, а як Васіль у БНФ яшчэ ўступіў, дык тыя, хто за Лукашэнку, перасталі паважаць і мяне. Разумныя добра ставяцца, а каторыя не разумеюць, дык тым усё роўна.

Многія, з кім давялося размаўляць у Бычках, цяпер адчуваюць, што вёска нібы асірацела. Хоць Быкаў і ня быў апошнім часам часты госьць на радзіме, хоць не заўсёды яны маглі яго зразумець, само адчуваўнне зямляцтва з Быкавым усё ж грэла сэрцы. Сорак дзён таму вялікага аднавяскоўца ня стала.

РЫГОР БАРАДУЛІН: «ЯК БЫЦЦАМ МЫ ЎСЁ ЖЫЦЬЦЁ БЫЛІ ЗНАЁМЫЯ»

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Найбліжэйшы сябар Васіля Быкава згадвае іхнае знаёмства.

Р.Барадулін: Усё съядомае літаратурнае жыцьцё імя Васіля Быкава было ў маёй душы, у майм сэрцы. Па-першае, Васіль Быкаў з Бычкоў, гэта побач з Вушачамі. Калі я вучыўся ў школе, у нас на кватэры была Марыя Быкава (там шмат з прозвішчам Быкава), яна ўсё распавядала, што калі яна вучылася ў школе, Васіль Быкаў намаляваў ейны партрэт. Пасля, як ужо я стаў ва ўніверсітэце вучыцца, я быў студэнтам і пaeхаў у Гродню да свай будучай жонкі Валянціны, і там мы сустрэліся ўпершыню з Быкавым. Гэта, лічыце, прайшло паўстагодзьдзя, як я яго ўпершыню пабачыў. Уражаны мае (як першае, так і да апошняга) — як быццам бы мы ўсё жыцьцё былі знаёмыя. Бо Васіль Быкаў зьдзіўляў свай глыбіней, свай удумлівасцю, немітусылівасцю і свай глыбінай перакананасцю і непахіснасцю. Гэта была скала. Калі казаць груба — скала зь лірычнымі вачыма. Таму што душа ў Васіля дужа трапяткая. Я помню, аднойчы неяк ён гаворыць: «І ўва мне ўсё затрымцела». А вонкава — быў такі спакойны, быццам бы яго нічога не хвалявала...

НЕКАЛЬКІ СОЦЕНЬ ЛЮДЗЕЙ ПРЫЙШЛІ ДА МАГІЛЫ ВАСІЛЯ БЫКАВА НА САРАКАВІНЫ

31 ліпеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

У чацьвер адзначалі саракавіны па съмерці Васіля Быкава — дзень, калі адбываещца раззвітаныне душы памерлага з гэтым съветам. Гэтыя саракавіны на Ўсходніх могілках Менску былі шчымлівяя і ўрачыстыя.

Некалькі соцень людзей прыйшлі да магілы Васіля Быкава, была ўдава Ірына Міхайлаўна, старэйшы сын

Сяргей, блізкія сябры, пісьменынікі, прыхільнікі таленту Васіля Быкава, а таксама амбасадары ЗША, Нямеччыны, Польшчы, Чэхіі, Літвы, Украіны, Славаччыны. Яны прынеслы і з сабою вянкі, кветкі, сьвечкі, бел-чырвона-белая сцягі. Уніяцкі сьвятар Андрэй Абламейка асьвяціў магілу Васіля Быкава і правёў памінальную імшу. На невялікім жалобным мітынгу прагучалі катроткія прамовы блізкіх сябров Васіля Быкава — Генадзя Бураўкіна, Сяргея Законнікава, Рыгора Барадуліна, Юрыя Хадыкі, Алега Трусава. Яны прыгадвалі слоўы Васіля Быкава, якія яны ўспрымаюць як ягоны запавет: «Бараніць беларускую мову, бараніць беларускі ліцэй, бараніць бацькаўшчыну». Паэт Рыгор Барадулін назваў Васіля Быкава «скалой зь лірычнымі вачымі», а Юры Хадыка папрасіў прабачэння ў сям'і нябожы́ка за тое, што ён асабіста ня змог прысутнічаць на пахаваньні Васіля Быкава, бо быў у вязыніцы.

Генадзя Бураўкін заклікаў пакуль не зьвяртаць увагі на спэкуляцыйны працтваўнікі улады аб tym, што нібыта Быкав прасіў у гэтых уладаў дапамогі і атрымліваў яе. «Ня трэба пакуль, — сказаў Генадзя Бураўкін, — бо сёння душа Васіля Быкава разъвітваецца са съветам. Ня трэба пакуль, але потым мы скажам усё».

**ІВОНКА СУРВІЛЛА: «Я АСАБІСТА АДЧУВАЮ
НЯЗНОСНАЕ ПАЧУЦЫЦЁ СТРАТЫ»**

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

У мінулую нядзелью беларусы канадзкай сталіцы сабраліся разам, каб адзначыць угодкі аднаўлення сувэрэнітэту Беларусі. Перш як гаварыць пра съвята, ушанавалі хвілінай маўчаньня памяць Васіля Быка-

ва. Тыдзень раней паседжаньне Прэзыдыюму Рады БНР у Нью-Джэрсі таксама пачалося хвілінай маўчаньня ў памяць Васіля Быкава.

Сёння, на саракавіны Васіля Быкава, пра яго гаворыць старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла:

I.Сурвілла: Між людзьмі, імёны якіх застануцца назаўсёды запісаныя залатымі літарамі ў гісторыі нашага народу, Васіль Быкаў займае адно з найбольш пачэсных месцаў. Геніяльны пісьменынік быў таксама чулым, поўным дабрыні цудоўным чалавекам, які бясконца любіў сваю бацькаўшчыну і пераймаўся яе лёсам. І я асабіста адчуваю нязноснае пачуцьцё страты. І адначасна — вялікае пачуцьцё ўдзячнасці за тое, што Бог даў нашаму народу Васіля Быкава, і што побыт яго між намі быў доўгі і плённы.

**УЛАДЗІМЕР АРЛОЎ: «РАЗМОВА З БЫКАВЫМ
БУДЗЕ ДОЎЖЫЦЦА, ПАКУЛЬ БУДЗЕ БЕЛАРУСЬ»**

31 ліпеня 2003

Пісьменынік Уладзімер Арлоў прыгадвае першую супстрэчу з Васілем Быкавым.

У 1982 годзе я атрымаў запрашэнне на сэмінар маладых літаратаў у Каралішчавічы. На гэтым сэмінары тагачасны загадчык аддзелу культуры ЦК КПБ Іван Антановіч імкнуўся пераканаць нас у росквіце беларускай культуры. Съвітлай памяці Ян Скрыган стварыў рэкламу майм апавяданням, аўбінаваціўшы аўтара ня больш ня менш як у парнаграфіі... Карацей, для маладога літаратара падзеяў у тыя некалькі дзён хапала. Але галоўным успамінам для мяне засталася сустрэча з Васілем Быкавым, на якую нас прывезлі ў сталічны

Дом літарата. Гэта была мая першая сустрэча зь пісменнікам, які ў майі успрыманыні займаў разам з Уладзімерам Караткевічам зусім асаблівае месца ў нашай літаратуры. Караткевіч быў тады мне бліжэйшы. Я быў у абладзе ягонага рамантызму, перажывав ў захапленні нашай гісторыі. Але ўвадначас я добра разумеў, што кнігі Караткевіча, як зазвычай і бывае з гісторычнай літаратурай, адрасаваныя найперш нам, беларусам, нацыянальнаму чытачу. Караткевіч адкрываў беларускую душу ва ўсёй яе шматтайнасці самім беларусам. А Быкаў дзякуючы адметнасці свайго таленуту і сваёй галоўнай тэмэ адкрываў гэтую душу ўсюму съвету.

Быкаў на згаданай сустрэчы ў Доме літарата гаварыў, што яшчэ не сказаная ўся праўда пра мінулу вайну. І слухаючы яго, я адразу ўспомніў ту ю прыдзьвінскую вёску на Полаччыне, якую ўлетку 1941 году спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД.

Але значна больш за тое, што гаварыў Быкаў, мянэ ўразіла тады ягонае маўчаныне ў час выступаў рознага рангу калялітаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчаныні адчуваліся сапраўдныя глыбіня і годнасць асобы. Мы яшчэ ня ведалі, што якраз у той час ствараўся «Знак бяды» — аповесьць, зь якой, як я лічу, пачалося далучэнніе Васіля Быкава да беларускага нацыянальнага космасу.

Потым я шмат разоў сустракаўся з Быкаўм, але тая сустрэча ў Доме літарата, першае ўражаныне — не зьнікалі. Ёсьць пісменнікі — выдатныя прамоўцы, але слухаць іх нязъмерна цікавей, чым чытаць. Аднак я пепракананы, што клясыкаў, геніяў нацыянальнай літаратуры трэба найперш чытаць. Яны прамаўляюць да нас не публічнымі выступамі, а сваімі творамі. Бо іх творы вышэйшыя за саму асабу пісменніка. Бо ў гэтых творах праз аўтара прамаўляе да нас сам геній нацыі.

Я не хачу сказаць, што Быкаў быў нецікавы суразмоўца.

Але ад той, першай сустрэчы, мне заўсёды было дара жэйшае ягонае маўчаныне. Мне хацелася, каб ён прамаўляў і да мяне, і да астатніх сваіх чытачоў найперш сваімі кнігамі. Гэтая маўклівая размова з Быкаўм будзе доўжыцца, пакуль будзе Беларусь.

ПАСЬЛЯСЛОЎЕ

Ідэя гэтай кнігі ўзынікла яшчэ пры жыцьці Быкава; у студзені 2003 году яна аблімпактавалася з Васілём Уладзімеравічам у агульных рысах; тады ж пачаўся і збор матэрыялу. Але складаць кнігу давялося ўжо пасьля съмерці пісьменніка. Імя Васіля Быкава пачало гучыць на хваліх Свабоды яшчэ ў 1960-я гады, калі ягоныя творы набылі прызнаныне ў съвеце.

У 1965 годзе супрацоўнікі Свабоды самым непасрэдным чынам паспрыялі таму, каб быкаўскае слова дайшло да чытача ў нескажоным выглядзе — у Мюнхене, дзе размышчалася штаб-кватэра Свабоды, была выдадзеная ў непадцэнзурным варыянце аповесць «Мёртвым не баліць». Ні выдавецкіх звестак, ні накладу ў выданыні не пазначана. Цяжка сказаць таксама, колькі асобнікаў трапіла ў Беларусь — сам Васіль Быкаў даведаўся пра выданье толькі ў апошнях гадах жыцьця.

Сваіх карэспандэнтаў у Беларусі радыё тады ня мела і інфармацыю брала пераважна з афіцыйных савецкіх крыніцаў — як партыйных газетаў, так і літаратурна-мастацкіх часопісаў.

У сънежні 1966 году ў савецкім друку зьявіўся ліст «Ня вам беларусамі звацца», падпісаны прозывішчамі восьмёх беларускіх пісьменнікаў, у тым ліку і В.Быкавым. Ліст быў вытрыманы ў традыцыйных савецкіх штампах. Скіраваны супраць прадстаўнікоў дыяспары, ён ня меў канкрэтнага адрасату (Радыё Свабода там навогул не фігуравала) — але ў тэксьце згадваліся некаторыя аўтары радыё. Да напісанынія гэтага ліста Быкаў ня меў ніякага дачыненія, але подпіс, як нам удалося высьветліць, сапраўды паставіў. Ліст жа савецкіх пісьменнікаў супраць Андрэя

Сахараў і Аляксандра Салжаніцына, які надрукавалі 1 верасня 1973 году ў органе ЦК КПСС газэце «Правда» і пад якім таксама стаіць прозывішча Быкава, пісьменнік не падпісаў — пра свой «подпіс» ён даведаўся з тэлевізійнай перадачы і тады ж скіраваў пратэст у ЦК КПСС з нагоды скарыстаныя ягонага імя. У 1967 годзе Быкаў далучыў свой подпіс да ліста Аляксандра Салжаніцына, адрасаванага IV з'езду Саюзу пісьменнікаў СССР — ліст гэты не друкаваўся ў



Вокладка мюнхенскага выданьня аповесці «Мёртвым не баліць»

савецкім друку, але хадзіў у самвыдаце і абмяркоўваўся на хвалях Свабоды ды ў заходніх СМИ.

У свабодаўскай перадачы 1 кастрычніка 1971 году літаратурны крытык, супрацоўнік нью-ёрскага бюро Свабоды Станіслаў Станкевіч, аналізуучы працэс дэсталінізацыі ў беларускім грамадстве за часамі Хрущчова, адзначаў: «Цяглы і систэматычны працэс вызвалення літаратуры зь ейнае службовае ролі партыі, ейны зварот да паўнакроўнага і шырокага адлюстравання жыцця, да разглядання літаратурнага мастацтва перш-наперш як мастацтва зь ягонымі апрычонымі й незалежнымі эстэтычнымі функцыямі зазначыўся ў Беларусі адно на парозе 1960-х гадоў. У пляне дэсталінізацыі пачалася тады й рэабілітацыя нацыянальнае існаўці літаратуры, ейны зварот да народных вытокуаў і да рэвалюцыйнае спадчыны, да нацыянальнага беларускага патрыятызму... Найбольшы размах дэсталінізацыі й разам зь ім найвышэйшы творчы ўздым мелі месца ў беларускай літаратуре на працягу ўсяе першай паловы 1960-х гадоў. У гэтым пэрыйдзе зьявіліся ў жанры беларускае мастацкае прозы такія выдатныя аповесы і раманы як «Людзі на балоце» й «Подых навальніцы» Івана Мележа, «Нельга забыць», «Дзікае паляваныне карала Стаха» й «Каласы пад сярпом тваім» Уладзімера Караткевіча, «Трэцяя ракета», «Альпійская баляды» й «Мёртвым не баліць» Васіля Быкава...»
З канца 1980-х гадоў пачалі гучыць і быкаўскія інтэрвію з ацэнкай палітычных падзеяў у Беларусі, у тагачасным СССР і ў съвеце.
У гэтай кнізе зъмешчана ня ўсё, што гучала, бо, на жаль, сам архіў рэдакцыі далёка ня поўны (системна аўдыёархіў Беларускай службы пачаў складацца толькі ў канцы 1995 году). Напрыклад, мы знайшлі толькі адно інтэрвію Быкава 1991 году — у асабістым архіве

ўкладальніка кнігі захавалася некалькі экзэмпляраў так званага «радыёерахопу» перадачаў Свабоды, які рабіўся адмысловай сакрэтнай службай для найвышэйшых кіраўнікоў і рассылаўся ў ЦК, Савет Міністраў, кіраўніцтву КГБ. У адным з такіх экзэмпляраў, накіраваных старшыні Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь, зъмешчанае інтэрвію Быкава. Трэба меркаваць, у «радыёерахопах» былі і іншыя быкаўскія інтэрвію, і застаецца спадзявацца, што ў пэўных установах усьведамляюць каштоўнасць гэтых дакумэнтаў для гісторыі.

Кніга пераважна складалася паводле аўдыёзапісаў перадачаў, рабочых аўдыёзапісаў, а таксама тэкстаў, якія былі зъмешчаныя на сایце Беларускай Свабоды www.svaboda.org

Друкуюцца і некаторыя інтэрвію іншым службам Свабоды (гутаркі на Расейскай службе зъмешчаныя на мове арыгіналу).

У кнігу не ўвайшлі літаратурныя творы Быкава, якія гучалі на Свабодзе, а таксама ягоныя ўспаміны «Доўгая дарога дадому», якія Васіль Уладзімеравіч на працягу сарака перадачаў чытаў у эфіры. Успаміны гэтыя, дарэчы, былі напісаныя ў значнай ступені дзяякоучы настойлівым просьбам супрацоўнікаў Беларускай Свабоды.

Словы Быкава ў ягоных інтэрвію і камэнтарах падаюцца так, як яны прагучалі па Свабодзе; ніякіх скарачэнняў нерабілася. Надзварот — калі ўдавалася знайсці арыгінал рабочага запісу, быкаўскія слова ў кнізе падаваліся менавіта згодна з арыгіналам. Часам такія аднаўленыя былі вельмі істотныя, як у выпадку з адным з апошніх інтэрвію Быкава для перадачы «Праскі акцэнт», дзе было яшчэ некалькі ўдзельнікаў — у эфіры прагучала толькі частка быкаўскіх выказванняў, а ў кнізе падаецца поўны запіс інтэрвію. Меркаваны

іншых удзельнікаў перадачы не прыведзеныя, бо яны запісваліся асобна ад Быкава. Тоэ ж тычыцца і некаторых іншых перадачаў — напрыклад, перадачы, прысьвеченай Міхailу Гарбачову. Але там, дзе Быкаў непасрэдна браў удзел у дыскусіі, падаюцца і меркаваныні ягоных суразмоўцаў.

Звычайна слухачы чулі камэнтары Быкава, зробленыя адмыслова для Свабоды. Але часам гучалі і пераказы некаторых публікацыяў Быкава ў друку. Да прыкладу, у 1995 годзе ў прэсе зьявіўся артыкул «Камунафашизм — новая выбуховая сумесь» (пазней ён увайшоў у кнігу публіцыстыкі Васіля Быкава «Крыжовы шлях» пад называй «Чырвона-карычневыя»). На Свабодзе ён прагучалаў у студзені 1996-га ў пераказе нашага нью-ёрскага карэспандэнта — зразумела, са скарачэннямі, якіх вымагае спэцыфіка радыёнага жанру. У кнізе матэрыял зъмешчаны менавіта так, як ён прагучалаў у эфіры, як яго пачулі слухачы і сам Быкаў.

У кнізе падаюцца рэпартажы аб падзеях, у якіх удзельнічаў ці да якіх меў непасрэднае дачыненне Быкаў, што дазваляе ўяўіць грамадзка-палітычны альбо літаратурны кантэкст; некаторыя рэпартажы падаюцца ў фрагментах, але скарачэнні ў такіх выпадках тычачца не звязаных з Быкавым эпізодаў і не закранаюць сутнасці падзеяў.

Мы, аднак, палічылі патрэбным даць поўны тэкст перадачы з цыклу «Вострая Брама», якая была прысьвеченая магчымаму прысуджэнню Нобэлеўскай прэміі беларускаму аўтару, таму што ў перадачы выразна адлюстраваныя настроі й чаканыні беларускага грамадзтва, звязаныя найперш з імем Быкава. Інтэрвію і камэнтары Быкава пазначаныя той датай, калі яны ўпершыню прагучалі ў эфіры і былі пачутыя слухачамі Свабоды. Зъмешчаныя ў кнізе тэксты ахопліваюць вялікае кола падзеяў і імёнаў, што

натуральна, калі гаворка ідзе пра асобу такога мастакоўскага і грамадзкага гучання як Быкаў. Некаторыя падзеі і тэрміны, якія былі зразумелыя ў свой час, цяпер вымagaюць камэнтару. Разумеючы, што дас্যледаваныне быкаўскай публіцыстыкі наперадзе, мы імкнуліся пазбавіць чытача неабходнасці звязватацца да энцыклапэдычных ці адмысловых выданняў. У іменным паказніку падаецца асноўны род заняткаў, а таксама пасада асобы на момант, калі яна прыгадваецца ў кнізе.

Большасць фатадзымкаў друкуеща ўпершыню. Гэтак сама, як і факсыміле некаторых лістоў Васіля Ўладзімеравіча, якія даюць уяўленыне пра ягонае стаўленыне да Радыё Свабода.

C. 10. ...*фактычнай самастойнасці яшчэ няма — і невядома, калі яна будзе...* — Інтэрвію запісвалася да падпісаныня Віскулёўскага пагаднення аб дэнансацыі СССР 8 снежня 1991 г. і яго ратыфікацыі Вярхоўным Саветам Беларусі 10 снежня 1991 г.

C. 11. ...*распусціць Вярхоўны Савет і правесці новыя выбары на шматпартыйнай аснове.* — Прапанова была вылучаная Беларускім Народным Фронтом на надзвычайнай сесіі Вярхоўнага Савету ў жніўні 1991 г.

C. 21. ...*імітацыю ўважаў за сур'ёznу справу, браў у ёй удзел аж да моманту прыняцця на Вярхоўным Савеце пасстановы «Аб увядзенні ў дзеянне «Закону аб мовах».* — Закон быў прыняты Вярхоўным Саветам 11 склікання 26 студзеня 1990 г.

C. 21. ...*упершыню ў гісторыі беларускага Вярхоўнага Савету па-беларуску загаварыў яго старшыня... —* Маецца на ўвазе Станіслаў Шушкевіч.

C. 28. ...*сярод сотняў віншавальных тэлеграмаў не было*

прывітаньняй ад старшыні парлямэнту і кіраўніка ўраду. — У чэрвені 1994 г. старшынём Вярхоўнага Савету Беларусі быў Мечыслаў Грыб, старшынём Савету Міністраў — Вячаслаў Кебіч.

С. 33. ...як адмыслова выказаўся ў Менску небезъвядомы ўсім «сын рускай і юрыста». — Гэтаک назваўся ў адным з інтэрвю старшыня Ліберальна-дэмакратычнай партыі Рэспублікі Ўладзімер Жырыноўскі.

С. 53. I калі Гарбачоў паехаў у Рэйк'явік на сустрэчу з Рэйганам... — Сустрэча лідэраў СССР і ЗША адбылася ў каstryчніку 1986 г. у ісьляндзкім Рэйк'явіку і паклала пачатак працэсу разбраенія і спыненія «халоднай вайны».

С. 62. ...самая галоўная праблема... вырашыцца ў другім туры... — У другім туры прэзыдэнцкіх выбараў у Рэспубліцы Беларусь 1996 г. Барыс Ельцын перамог камуніста Генадзя Зюганава і быў пераабраны прэзыдэнтам.

С. 66. Калі Ілюхін у Москве агучыў пэўныя пляны... — 25 ліпеня 1996 г. старшыня Камітэту ў справе нацыянальнай бясіпекі Дзярждумы Рэспублікі Беларусь Віктар Ілюхін заявіў на прэсавай канфэрэнцыі пра «змову ЦРУ супраць Беларусі», мэта якой — нібыта выклікаць палітычныя страйкі, акцыі вулічнага супрацьстаяння, у выніку якіх «плянуецца забойства аднаго ці двух лідэраў нацыянальнага руху Беларусі, якім адводзіцца роля пакутнікаў, а арганізаторам забойства будзе абвешчаны прэзыдэнт Лукашэнка» (газета «Свабода», 30 ліпеня 1996 г.).

С. 125. ...прадстаўнікам французскае амбасады дазволена ўпершыню наведаць Дразды, сваю рэзыдэнцыю. — У 1998 г. амбасадары шэрагу заходніх краін былі выселеныя са сваіх рэзыдэнцыяў у Драздах, дзе

месцыцілася і афіцыйная рэзыдэнцыя Аляксандра Лукашэнкі.

С. 128. ...спроба Барыса Мікалаевіча Ельцына ўратавацца ад імпічменту... — Камуністы ў Дзярждуме Рэспублікі Беларусь на працягу 1996—99 гг. неаднаразова ставілі пытаныне пра імпічмент прэзыдэнту і ягоную адстаўку з прычыны слабога здароўя (у лістападзе 1998 г. для рашэнняня не хапіла пяці галасоў).

С. 130. ...вядомыя падзеі ў Тблісі ці ў Рызе... — У красавіку 1989 г. падраздзялены Савецкай Арміі разагналі мітынг у Тблісі, некалькі чалавек былі забітыя сапёрамі рыйдлёўкамі; у студзені 1991 г. у Вільні і ў Рызе дзеяньні КГБ і МУС СССР супраць прыхільнікаў незалежнасці Літвы і Латвіі таксама прывялі да чалавечых ахвяраў.

С. 130. ...вядомай змовы Рыбэнтропа-Молатава. — На зьездзе народных дэпутатаў СССР у чэрвені 1989 г. была ўтвораная адмысловая камісія для вывучэння сакрэтных пратаколаў (дадатку да савецка-нямецкай Дамовы 23 жніўня 1939 г. аб ненападзеніі), якія падзялялі сферы ўплыву паміж Сталіным і Гітлерам. Факт існавання сакрэтных пратаколаў упершыню згадваўся на Нюрнберскім працэсе ў 1946 г., аднак на працягу дзесяцігодзідзяў савецкая гісторыяграфія іх наяўнасць адмаўляла. У сінегні 1989 г. Другі зъезд народных дэпутатаў СССР прызнаў існаванне пратаколаў.

С. 130. ...імпэрская партыя і яе славуты «шосты артыкул» Канстытуцыі. — Гэты артыкул Канстытуцыі СССР замацоўваў «кіроўную ролю» КПСС у вызначэныні ўнутранай і замежнай палітыкі. Ягоная адмена была адным з патрабаваньняў дэмакратычных сілаў; скасаваны ў сакавіку 1990 г.

С. 130. *Гарантам неімпэрскай будучыні тады здаваўся высокі шызавалосы гігант... — Маецца на ўзвaze Барыс Ельцын, у той час — адзін з кіраўнікоў міжрэгіянальнай дэпутацкай групы, куды ўваходзіў і Васіль Быкаў.*

С. 280. ...*калі прыходзіць замест выдатнага пісьменніка Алеся Жука... крыклівая, вісклівая баба...* — На загад Міністэрства інфармацыі ў лютым 2002 г. рэдакцыі літаратурна-мастацкіх часопісаў былі аўяднаны ў «рэдакцыйна-выдавецкую ўстанову «Літаратура і мастацтва» (якая называлася таксама «голдынгам»), галоўныя рэдактары выданняў былі заменены на ляйльных да ўлады асобаў: замест Сяргея Законынікаў быў прызначаны Мікола Мятліцкі («Полымя»), замест Алеся Жука — Ніна Чайка («Нёман»), замест Алы Канапелькі — Вячаслаў Дашкевіч («Крыніца»), замест Генрыха Далідовіча — Раіса Баравікова («Маладосць»). Кіраўніком выдавецкай установы быў прызначаны Сяргей Касцян.

С. 288. ...*вы тады прапанавалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».* — Маецца на ўзвaze накіраваны ў лістападзе 1991 г. ліст у Вярхоўны Савет з прапановай прыняць у якасці дзяржаўнага гімн на словаў Макара Краўцова. Ліст падпісалі Васіль Быкаў, Алеся Адамовіч і Рыгор Барадулін.

С. 310. ...*Чэхія выразна акрэсліла сваё стаўленне да Беларусі й паказала, каго тут не чакаюць...* — У лістападзе 2002 г. Чэхія адмовілася выдаць візу Аляксандру Лукашэнку дзеля наведвання праскага саміту НАТО з удзелам палітычных лідэраў съвету.

С. 321. ...*узнавіць даўнюю традыцыю Масарыкавай рэспублікі.* — Падчас прэзыдэнцтва Томаша Гарыга Масарыка (1918–1935) у праскіх універсітэтах

вучылася шмат беларускіх студэнтаў, чэскі ўрад даваў ім стыпэндыю.

С. 335. ...*якім было бы стаўленне Адамовіча да цяперашняй ірацкай вайны?* — Маецца на ўзвaze вайсковая аперацыя ЗША і Вялікабрытаніі ў Іраку ў сакавіку-красавіку 2003 г., у выніку якой быў зылківідаваны рэжым Садама Хусайні.

С. 446. ...*цырымонію вялі Саюз пісьменнікаў, Партыя БНФ і некаторыя іншыя арганізацыі.* — Арганізацыю пахавання Васіля Быкава ўзялі на сябе прадстаўнікі ПЭН-Цэнтра, Саюзу пісьменнікаў Беларусі, Кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і Партыі БНФ.

С. 483. *I вось ён аднойчы даслаў мне ліст...* — Зварот да генэральнага сакратара ЦК КПСС Міхаіла Гарбачова супраць дыскримінацыі беларускай мовы ў сънежні 1986 г. падпісалі 28 прадстаўнікоў інтэлігенцыі, у тым ліку і Васіль Быкаў. Выніку, на які спадзяваліся аўтары, ліст ня даў. Масква скіравала ў Менск адмысловую камісію, падпісантаў выклікалі ў ЦК кампартыі Беларусі і прапаноўвалі адмовіцца ад подпісу, але ніхто гэтага не зрабіў.

С. 488. *Адразу пасля пахавання ў незалежнай газэце з'явіўся артыкул...* — Артыкул Андрэя Дынька «Большы за Коласа» надрукаваны 27 чэрвеня 2003 г. у газэце «Наша Ніва».

С. 498. *Генадзь Бураўкін заклікаў пакуль не звяртаць увагі на спэкуляцыйны прадстаўнікоў улады аб tym, што нібыта Быкаў прасіў у гэтых уладаў дапамогі і атрымліваў яе.* — Па прыезьдзе ў Менск у канцы траўня 2003 г. у жонкі Васіля Быкава Ірыны Міхайлаўны ўзынікла праблема з праціскай. Адно зь менскіх

агенцтваў нерухомасці ў 2003 годзе зъмесьціла на сваім вэб-сайце наступную заўвагу аб прапісцы: «Прапіска мае вялізнае значэнне ў нашым жыцці, прычым асноўная частка гэтага самага значэння і блізка на тычыцца жыльёвых пытаньняў. Гэта і пэнсіі, і школа, і мэдычнае абслугоўванье, ды і проста магчымасць спакойна хадзіць па вуліцах, не баючыся штрафаў з-за адсутнасці рэгістрацыі».

Паводле ведамасных інструкцыяў, грамадзяніна Беларусі, які стала жыве за мяжой, могуць пазбавіць прапіскі ў Беларусі. З гэтай сітуацыяй Васіль Быкаў сутыкнуўся адразу пасля прыезду ў Менск. Вось съведчаньні асобаў, якія размаўлялі ў тых дні з Быкам:

Дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода

Аляксандар Лукашук: Па тэлефоне Васіль Уладзімеравіч расказаў, што іх пазбавілі прапіскі. Зь ягоных словаў, прапіскі пазбаўленыя ён, і жонка. Васіль Уладзімеравіч сказаў, што ў ЖЭСе яму паказалі нейкі закон і інструкцыю, зь якой вынікала, што яны выпісаныя цалкам законна... Васіль Уладзімеравіч ацэніваў сітуацыю як спэцыяльна праведзеную апэрацыю ўладаў, ён і жонка былі надзвычай знэрваваныя гэтым здарэннем і цяжка перажылі гэты ўдар.

Паэт Рыгор Барадулін: Быкаў быў у адчай.

Паэт Генадзь Бураўкін: Пасля прыезду Быкаў ў Менск я наведаў яго, і Васіль сказаў мне пра цяжкасці з прапіскай, якія ўзыніклі ў Ірыны Міхайлаўны, але зазначыў, што яя хоча ні аб чым прасіць уладу. Прыкладна ў тых ж дні са мною звязаўся кіраўнік прэзыдэнцкай адміністрацыі Ўрал Латыпаў і запытаўся: ці яя мог бы асабіста ён чымсьці дапамагчы Быку? І я тады ж сказаў, што Васіль яя хоча звязратацца да

прадстаўнікоў улады зь нейкімі просьбамі, але ў яго ёсьць пабывовыя цяжкасці, якімі, я перакананы, ён не павінен займацца. І распавёў пра цяжкасці з прапіскай. На што Латыпаў адказаў: «Генадзь Мікалаевіч, гэта не проблема. Мы вырашым». Але я яго папярэдзіў, што Васіль баіцца паўтарэння сітуацыі з Г.Карпенкам, калі пасля пахавання таго Лукашэнка сказаў, што на ягонае ўказаныне ўлада нават чаравікі купляла для нябожчыка. І таму Васіль Уладзімеравіч баіцца, што нейкія жэсты з боку чыноўнікаў будуць пасля пададзення як ласка ад найвышэйшага кіраўніцтва... Пытаньне з прапіскай праўз некалькі дзён было вырашана.

Да гэтых съведчаньняў варта дадаць, што неўзабаве Быкаў быў шпіталізаваны.

*Мы выказываем удзячнасць Ірыне Міхайлаўне
Быкавай, Уладзімеру Арлову і Рыгору Барадуліну за
дапамогу ў падрыхтоўцы гэтай кнігі, а таксама
Генадзю Бураўкіну і Зянону Пазняку за лісты
Васіля Быкава.*

Сяргей Навумчык

ПАКАЗЬНІК АСОБАЎ

А

Абакунчык Галіна, журналістка Радыё Свабода *379, 399, 423, 434, 459, 470, 473, 481*
Абламейка Андрэй, уніяцкі сьвятар *409, 426, 498*
Абламейка Сяргей, журналіст Радыё Свабода *273, 309, 333*
Адамовіч Алесь, пісьменьнік *14, 15, 52–54, 83, 108, 109, 129, 139, 220, 226, 227, 229, 241, 335, 336, 380, 416, 483, 486, 510, 511*
Адамовіч Антон, літаратуразнаўца, дзеяч беларускай дыяспары ў ЗША *126*
Адамовіч Славамір, пісьменьнік *105*
Ажэшка Эліза, польская пісьменьніца *389*
Айтматаў Чынгіз, кіргіскі пісьменьнік *139*
Аксак Валянціна, журналістка Радыё Свабода *183, 233, 302, 382*
Аксаміт Мікалай, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання *35*
Акуджава Булат, расейскі паэт, бард *78, 79*
Акулін Эдуард, пісьменьнік *201*
Алексіевіч Святлана, пісьменьніца *96, 110, 175, 206, 436*
Алін Урбан, лідэр сацыял-дэмакратычнай партыі Швэцыі *208*
Аляксандрава Вера, расейская літаратуразнаўца *363*
Аляхновіч Францішак, пісьменьнік *105*
Андропаў Юры, генэральны сакратар ЦК КПСС *275*
Анікейчык Анатоль, скульптар *269*
Антанавічус Альгімантас, літоўскі перакладчык *406*
Антановіч Іван, загадчык аддзелу культуры ЦК КПБ *499*
Антанян Андранік, літаратурны крытык *99*
Аntonчык Сяргей, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання *35*
Апуціс Юозас, літоўскі пісьменьнік *406*

Арлоў Уладзімер, пісьменьнік *72, 97, 118, 231, 354, 355, 373, 396, 433, 499, 513*

Арсеньева Натальля, пісьменьніца *126*
Архангельскі Аляксандар, расейскі журналіст *323*
Аскоцкі Валянцін, расейскі пісьменьнік *181, 414, 475*
Астапчык Сяргей, навуковец *41*
Астаф'еў Віктар, расейскі пісьменьнік *131, 161, 227*
Астраўцоў Сяргей, журналіст Радыё Свабода *388*
Аўсіевіч Надзея, старшыня пінскай арганізацыі «Калегіум» *206*
Афанасьеў Юры, расейскі гісторык, народны дэпутат СССР *129*
Афнагель Яўген, актыўіст БНФ *191*
Ахматава Ганна, расейская паэтка *141, 182*

Б

Бабурын Уладзімер, журналіст Расейскай службы Радыё Свабода *157, 158, 161–164, 166, 169, 172–175*
Багдановіч Максім, пісьменьнік *78, 371, 487, 489*
Багушэвіч Францішак, пісьменьнік *71*
Бакланава Грыгоры, расейскі пісьменьнік *109, 131, 161, 415*
Балютавічце Эляна, літоўская пісьменьніца *99*
Бараўкова Раіса, пісьменьніца *510*
Барадуліна Валянціна, жонка Рыгора Барадуліна *497*
Барадулін Рыгор, пісьменьнік *29, 46, 74, 78, 81, 117, 144, 181, 196–202, 207, 233, 282, 288, 304, 309, 313, 343, 344, 372, 378, 396, 411, 416, 422, 442, 443, 446, 451, 475, 477, 480, 493, 496, 497, 498, 510, 512, 513*
Барташ Юлія, загадчыца беларускага аддзелу кнігарні «Цэнтральная» *399*
Барткевіч Лявон, сцяпянак *62*
Бартосік Зыміцер, бард, журналіст *101, 230*
Баршчэўскі Лявон, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання *35*
Барысевіч Юрась, пісьменьнік *244*
Басалыга Ўладзімер, мастак *429*

Беленкі Юрась, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканья, намеснік старшыні Кансэрватыўна-хрысьціянскай партыі БНФ 35, 191
Бёль Гайнрых, нямецкі пісьменынік 241
Бельскі Ўладзімер, міністар інфармацыі 77
Беразоўскі Барыс, расейскі бізнесовец 174
Бірыла Мікалай, мовазнаўца 441
Бірыла Эмілія, жыхарка Менску 441
Беряя Лаўрэнці, кіраўнік савецкіх карных органаў 38
Бітаў Андрэй, пісьменынік, прэзыдэнт Расейскага ПЭН-Цэнтра 182, 183
Бічэль Данута, пісьменыніца 283, 284, 377
Болтач Валянцін, пісьменынік 302
Бондар Таіса, пісьменыніца 127, 283
Бондараў Юры, расейскі пісьменынік 146, 161
Бражэнас Пятрас, літоўскі пісьменынік 406
Бродзкі Іосіф, расейскі паэт 103
Брыль Янка, пісьменынік 103, 146, 280, 281, 389
Брэжнеў Леанід, генэральны сакратар ЦК КПСС 275
Будны Сымон, асьветнік, рэлігійны рэфарматар 429
Бузук Расыцілаў, намеснік загадчыка аддзелу ЦК КПБ 121
Булахаў Дзэмітры, дэпутат Вярхоўнага Савету 12 склікання, аўтар пастановы ВС аб неправядзеніі рэфэрэндуму аб датэрміновых выбарах 41
Булгакаў Міхail, расейскі пісьменынік 231
Бунін Іван, расейскі пісьменынік 139, 141, 182, 373
Бураўкін Генадзь, пісьменынік, дзяржаўны дзеяч 145, 146, 154, 183–185, 233, 282, 283, 302, 333, 341, 372, 387, 396, 413, 416, 446, 451, 475, 487, 498, 511–513
Бутавіч Анатоль, міністар культуры і друку 77
Буш Джордж (малодшы), прэзыдэнт ЗША 322, 328
Быкава Антаніна, жонка брата Васіля Быкава 495
Быкава Валянціна, сястра Васіля Быкава 199, 401, 496
Быкава Ірына, жонка Васіля Быкава 91, 107, 108, 114, 219, 309–311, 330–332, 344, 358, 372, 382, 396, 397, 407, 418, 421, 422, 424, 425, 427, 430, 433, 437, 442, 456, 458, 475, 497, 511–513
Быкава Марыя, зямлячка Васіля Быкава 497

Быкаў Мікалай, брат Васіля Быкава 199, 266
Быкаў Сямён, жыхар вёскі Бычкі Вушацкага раёну 495
Быкаў Сяргей, сын Васіля Быкава 372, 397, 408, 409, 421, 433, 475, 497
Бэндэ Лукаш, літаратуразнаўца 294
Бяляцкі Алеся, кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» 397
Бярдзяеў Мікалай, расейскі філёзаф 241

В

Вайль Пётар, журналіст Расейскай службы Радыё Свабода 67, 376
Валкагонаў Дзымітры, расейскі палітык, гісторык 373
Валошын Аляксандар, кіраўнік адміністрацыі прэзыдэнта Рэспублікі 461
Варашыльскі Віктар, польскі пісьменынік 241
Варонежцаў Юры, народны дэпутат СССР 129
Варфаламеева Вераніка, загадчыца беларускага аддзелу кнігарні «Съветач» 400
Васілеўскі Алеся, журналіст Радыё Свабода 50
Ваўранюк Мікола, журналіст Радыё Свабода 10
Вашкевіч Іван, старшыня Канфедэрацыі творчых саюзаў 430
Верас Ларыса, журналістка Радыё Свабода 9
Вінярскі Мікаэль, швэдзкі журналіст 205, 207
Вітка Васіль, пісьменынік 282
Віцьбіч Юрка, пісьменынік 126
Волгін Ігар, расейскі літаратуразнаўца 112
Восіпава Марыя, удзельніца менскага падпольля ў другую ўсясьветную вайну 264
Вэсэллы Любаш, супрацоўнік чэскага дабрачыннага фонду «Чалавек у нядолі» 329
Высоцкі Ўладзімер, расейскі паэт, bard 78
Вярцінскі Анатоль, пісьменынік, дэпутат Вярхоўнага Савету 12 склікання 234, 261
Вячорка Вінцук, старшыня Партыі БНФ 205, 206, 208, 252, 397, 403

Г

Габрусеў Сяргей, народны дэпутат СССР 129
Гавэл Вацлаў, прэзыдэнт Чэхіі 153, 247–252, 254, 255, 310,
320–322, 350, 374, 417, 488, 489
Галіч Аляксандар, расейскі паэт, бард 78, 170
Гарбачоў Міхаіл, генэральны сакратар ЦК КПСС, прэзы-
дэнт СССР 14, 15, 20, 53, 130, 222, 225–229, 398, 482, 484–
486, 506, 508, 511
Гарбачоў Міхаіл, расейскі перакладчык 140
Гарсія Маркес Габрыэль, калюмбійскі пісьменнік 99
Гарун Алесь, пісьменнік 20
Гарэцкі Радзім, навуковец 41, 402, 403
Гасцюхін Уладзімер, кінаактор 79
Гёбэль Ёзэф, ідэолаг у фашыстоўскай Нямеччыне 69, 125,
339
Гёрынг Герман, рапхсмаршал у фашыстоўскай Нямеччыне 69
Гётэ Ёган Вольфганг, нямецкі паэт 345
Гедройц Валеры, намеснік міністра культуры 395, 476
Г'елеруп Карл Адольф, дацкі пісьменнік 99
Геніуш Ларыса, пісьменніца 20, 72, 231, 378
Геніуш Іван, муж Ларысы Геніуш 20
Геніуш Юрка, сын Ларысы Геніуш 378
Герасімаў Аляксандар, расейскі журналіст 471, 472
Гермянчук Ігар, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным
Савеце 12 склікання, рэдактар газэты «Свабода» 35
Гілевіч Ніл, пісьменнік 41, 280, 282, 283
Гіль Мікола, пісьменнік 261
Гітлер Адольф, дыктатар у фашыстоўскай Нямеччыне 69,
124, 204, 509
Гойбнэр Крыстафэр, старшыня нямецкага Фонду
прымірэння 417
Голуб Юрка, пісьменнік 388, 389
Голубеў Валянцін, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным
Савеце 12 склікання 35
Гомбаш Любамір, чэскі журналіст 407
Грамыка Андрэй, дыпламат, старшыня Прэзыдыюму
Вярхоўнага Савету СССР 267, 268

Грахоўскі Сяргей, пісьменнік 311, 312
Грыб Мечыслаў, старшыня Вярхоўнага Савету 12 склікань-
ня 508
Гуляяк Леанід, міністар культуры, старшыня ўрадавай
камісіі для пахавання Васіля Быкава 385, 395, 396, 408,
409, 453
Гэгель Георг, нямецкі філёзаф 327
Гэмінгзай Эрнэст, амэрыканскі пісьменнік 109, 110, 147,
148, 178
Гюнтэр Барыс, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным
Савеце 12 склікання 35

Д

Дабравольскі Аляксандар, народны дэпутат СССР 129
Дадашыдэзэ Ільля, журналіст Расейскай службы Радыё
Свабода 158, 160, 165, 170, 171, 173, 175
Далідовіч Генрых, пісьменнік 234, 510
Дантэ Аліг'еры, італьянскі паэт 219
Данчык (Андрусішын Багдан), сцяявак, журналіст Радыё
Свабода 62
Дастаёўскі Фёдар, расейскі пісьменнік 112, 344, 367, 441
Дашкевіч Вячаслаў, пісьменнік 302, 303, 510
Дашук Віктар, кінарэжысэр 205, 206
Джойс Джэймс, ірляндзкі пісьменнік 176
Дзейка Лярон, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным
Савеце 12 склікання 35
Дзялякова Алена, расейская журналістка 158, 159, 163, 164,
168, 171, 175
Дзядкоў Ігар, расейскі літаратурны крытык 113, 114
Дзядкова Тамара, жонка Ігара Дзядкова 114
Дзямідава Ала, расейская акторка 373
Дзяржынскі Фэлікс, кіраўнік Усерасейскай надзвычайнай
камісіі для барацьбы з контраэрэвалюцыяй 463
Дравіч Анджэй, польскі літаратурны крытык, перакладчык
241
Дражын Уладзімер, віцэ-прем'ер 394

Дракахруст Юры, журналіст Радыё Свабода *335, 444*
Дубавец Сяргей, літаратураны крытык *95, 230, 367*
Дубянецкі Міхась, дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» *118*
Дувэ Фраймут, упаўнаважаны АБСЭ ў пытанынях свабоды друку *449*
Дынько Андрэй, рэдактар газэты «Наша Ніва» *288–290, 292, 295, 296, 397, 477, 511*

Е

Ельцын Барыс, расейскі палітык, прэзыдэнт Расейскай Фэдэрэцыі *14, 62, 63, 107, 128, 149, 241, 508–510*
Емяльянаў, аднапалчанін Васіля Быкова *326*
Ерафеев Венядзікт, расейскі пісьменнік *82, 164, 220*
Еўтушэнка Яўгені, расейскі паэт *373*

Ж

Жаліф Ані, жонка амбасадара Францыі ў Беларусі *405*
Жана д'Арк, нацыянальная гераяня Францыі *231*
Жвір Андрусь, вэбмайстар сайту «Беларуская палічка» *464, 465*
Жданко Валянцін, журналіст Радыё Свабода *185, 214*
Жук Алесь, пісьменнік *280, 281, 510*
Жукаў Георгі, маршал Савецкага Саюзу *267, 268*
Жураўкова Тацяна, судзьдзя ў Віцебску *462*
Жырыноўскі Ўладзімер, расейскі палітык *62, 508*
Жычка Хведар, пісьменнік *127*

З

Зааралэк Любамір, чэскі палітык *187*
Заблоцкі Ўладзімер, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання *35*

Зайка Віталь, гісторык, дзеяч беларускай дыяспары ў ЗША *479*
Законынікаў Сяргей, пісьменнік *145, 277, 279–282, 284, 372, 386, 427, 451, 475, 489, 490, 498, 510*
Зданевіч Лявонці, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання *35*
Знаткевіч Аляксей, журналіст Радыё Свабода *324*
Зюганав Генадзь, лідар Расейскай камуністычнай партыі *62, 63, 508*

І

Іваноўскі Вітольд, журналіст *389*
Іванчыкава, супрацоўніца Міністэрства ўнутраных спраў *468*
Івашкевіч Віктар, намеснік старшыні Партыі БНФ *191*
Ілюхін Віктар, расейскі палітык *55, 508*
Іпатава Вольга, пісьменніца *127, 234*

К

Кабанчук Вадзім, актывіст Маладога Фронту *87, 88*
Кавалёў Сяргей, расейскі праваабаронца, палітык *224*
Казяцкі Юры, палітычны агліядальнік Белтэлерадыёкампаніі *183*
Казыко Віктар, пісьменнік *279*
Калеснік Уладзімер, пісьменнік *183*
Калінін Міхайл, савецкі камуністычны дзеяч *463*
Каліноўскі Валер, журналіст Радыё Свабода *408, 440, 456, 467, 471, 475, 497*
Каліноўскі Кастусь, кіраўнік нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863–64 гг. *201, 230, 429, 487*
Камю Альбэр, французскі пісьменнік *109, 113, 162, 242, 367*
Канапелька Ала, пісьменніца *510*

Карагін Уладзімер, старшыня Саюзу прадпрымальнікаў *41*
Каракін Юры, расейскі літаратуразнаўца, народны дэпутат СССР *241*
Караткевіч Вольга, журналістка Радыё Свабода *154, 191, 205, 206, 208, 247, 248, 259, 280*
Караткевіч Уладзімер, пісьменьнік *202, 285, 344, 345, 425, 429, 500, 504*
Карбалевіч Валер, журналіст Радыё Свабода *450, 452, 454, 455*
Карл XVI Густаў, кароль Швэцыі *100*
Карманаў Юрась, журналіст Радыё Свабода *87*
Кармілкін Уладзімер, фатограф, актыўіст БНФ *304–306*
Карней Ігар, журналіст Радыё Свабода *282, 494*
Карніенка Віктар, народны дэпутат СССР *129*
Карп Марэк, польскі палітоляг *256*
Карпенка Генадзь, дэпутат Вярхоўнага Савету 12 і 13 скліканья *41, 252, 513*
Карпюк Аляксей, пісьменьнік *178, 389*
Кастра Фідель, кубінскі дыктатар *314*
Касцян Сяргей, дэпутат Палаты прадстаўнікоў *276, 279, 283, 510*
Катаеў Валянцін, расейскі пісьменьнік *301*
Квяткоўскі Севярын, журналіст Радыё Свабода *418*
Кебіч Вячаслаў, старшыня Савету міністраў *508*
К'еркегор Сёрэн, дацкі філёзаф *243*
Кім Ір Сэн, карэйскі дыктатар *325*
Кіпель Вітаўт, дырэктар Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва ў Нью-Ёрку *110, 126, 363, 364, 479*
Кіпель Зора, літаратуразнаўца *364*
Кіллінг Рэд'ядр, брытанскі пісьменьнік *105*
Кіраў Сяргей, савецкі камуністычны дзеяч *463*
Кірыленка Сяргей, расейскі палітык *107*
Кіт Барыс, навуковец *271, 329, 344*
Колас Якуб, пісьменьнік *335, 419, 424, 426, 429, 488, 511*
Корці Алена, італьянская перакладчыца *217, 437*
Крапіва Кандрат, пісьменьнік *334*
Краўцу́ Макар, пісьменьнік *510*
Крывічанін Лявон, пісьменьнік *126*

Крыжаноўскі Мікалай, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання *35*
Крыштапайце Дануце, літоўская перакладчыца *406*
Крэсік Ірына, загадчыца «Кнігарні пісьменьніка» *400*
Кудравец Анатоль, пісьменьнік *234, 397, 430*
Кузьмін Аляксандар, сакратар ЦК КПБ *425*
Куляшоў Аркадзь, пісьменьнік *183*
Купала Янка, пісьменьнік *20, 62, 64, 65, 97, 284, 335, 352, 424, 429, 487*
Купрын Аляксандар, расейскі пісьменьнік *182, 373*
Кшыван Андрэас, супрацоўнік Эўрапейскага адукатыўнага цэнтра *222, 272, 273*

Λ

Лабадзенка Глеб, вучань Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю *390, 391*
Лабковіч Вадзім, актыўіст Маладога Фронту *87, 88*
Лазараў Лазар, расейскі літаратурны крытык *109, 113, 131, 475*
Лапатка Якуб, перакладчык *91, 142*
Ластоўскі Вацлаў, пісьменьнік, прэм'ер-міністар Беларускай Народнай Рэспублікі *20*
Латышаў Урал, кіраўнік прэзыдэнцкай адміністрацыі *461, 512, 513*
Лаўтэнберг Франк, сэнатар ЗША *117*
Леана́рда да Вінчи, італьянскі мастак *301*
Леановіч Віталь, пэнсіянэр зь Віцебску *183, 184*
Лебедзь Аляксандар, расейскі палітык *62*
Ленін Уладзімер, заснавальнік савецкай таталітарнай дзяржавы *258, 323*
Ліна Вяйнэ, фінскі пісьменьнік *142*
Лінд Анна, міністар замежных спраў Швэцыі *296*
Ліхтаровіч Георгі, фотамастак *47*
Лойка Алег, пісьменьнік, літаратуразнаўца *234*
Лужкоў Юры, мэр Масквы *180*

Лукашук Аляксандар, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода 6, 13, 46, 62, 74, 81, 91, 92, 97, 106, 114, 131, 147, 176, 220, 235, 246, 249–254, 256, 261, 267, 288, 289, 292, 294, 297, 309, 323, 330–331, 346, 350, 352, 354, 355, 357, 359, 361, 362, 365–367, 369, 373, 396, 408, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 433, 450, 452, 453–455, 488, 512
Лукашэнка Аляксандар, прэзыдэнт Рэспублікі Беларусь 35, 63, 123–125, 146, 149, 164, 165, 172–175, 180, 182, 183, 194, 207, 213–215, 222, 224, 228, 245, 258, 272, 273, 275–278, 296, 306, 328, 336, 338, 374, 382, 384, 385, 393–395, 408, 409, 412, 435, 438, 440–442, 444, 446, 447, 452, 453, 456, 457, 468, 478, 480, 481, 496, 508–510, 513
Лукиша Валянцін, пісьменьнік 314
Лучанок Ігар, кампазытар 313, 314
Лынькоў Міхась, пісьменьнік 280
Лябедзька Анатоль, дэпутат Вярхоўнага Савету 12 і 13 скліканьяў, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі 252, 254
Лявонаў Міхail, дырэктар Менскага трактарнага заводу 457
Ляшчынскі Юрка, журналіст Радыё Свабода 10

M

Мазай Ніна, намесніца старшыні Савету міністраў БССР 262
Маккейн Джон, сэнатар ЗША 306
Малашка Віталь, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканья 35
Ман Томас, нямецкі пісьменьнік 176, 236
Мао Цзэ Дун, камуністычны кіраўнік Кітаю 172, 325
Марачкін Аляксей, мастак 403
Маркаў Георгі, старшыня Саюзу пісьменьнікаў СССР 81
Маркевіч Мікола, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканья 35
Марчук Георгі, дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратурна» 72, 77, 127, 146

Маршал Джордж, амэрыканскі генэрал, дзяржсакратар ЗША 338
Масарык Томаш, прэзыдэнт Чэхаславаччыны 256, 510
Маскалёва Галіна, фотамастачка 206
Маслюк Валер, тэатральны рэжысэр 81
Матавелава Кацярына, вучаніца Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю 390, 392
Матукоўскі Мікалай, журналіст, драматург 266
Маўр Янка, пісьменьнік 183
Маці Тэрэза, ляўрэат Нобэлеўскай прэміі міру 231
Машэраў Пётар, першы сакратар ЦК КПБ 443
Мележ Іван, пісьменьнік 183, 231, 281, 389, 504
Мікалай, мітрапаліт Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы 101
Мілаш Чэслаў, польскі паэт 104
Мілошавіч Слабадан, прэзыдэнт Югаславіі 170
Мільштэйн Ільля, расейскі журналіст 467
Міхалевіч Алесь, актывіст Партыі БНФ 329
Міхалюк Ларыса, дзяячка беларускай дыяспары ў Вялікабрытаніі 117
Міцкевіч Адам, паэт 371
Молатаў Вячаслаў, савецкі камуністычны дзеяч 130, 509
Моцарт Вольфганг Амадэй, аўстрыйскі кампазытар 301
Мудроў Вінцэс, журналіст Радыё Свабода 463
Мулявін Уладзімер, кіраўнік ансамблю «Песьняры» 425
Мядзведзь Вячаслаў, украінскі пісьменьнік 412
Мятліцкі Мікола, пісьменьнік 279, 281, 510

H

Наварыч Алесь, пісьменьнік 27
Навіцкі Генадзь, прэм'ер-міністар 394
Навумав Уладзімер, міністар унутраных спраў 468
Навуменка Іван, пісьменьнік 127
Навумчык Іосіф, старшыня віцебскай абласной організацыі Таварыства беларускай мовы 479, 480

Навумчык Сяргей, дэпутат апазыцы БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканья, журналіст Радыё Свабода 28, 35, 41, 46, 66–68, 83, 118, 129, 149, 180, 187, 194, 225, 247–251, 254, 255, 257, 277, 288–297, 299, 304, 310–312, 318, 319, 325, 328, 330–332, 340, 341, 350, 351, 354, 357–359, 362–364, 366, 369, 370, 372, 373, 407, 418, 421, 422, 424, 480, 482, 489, 491, 496, 498, 531
Наўман Сіла, швэдзкая перакладчыца 206
Невяроўскі Альгерд, журналіст Радыё Свабода 145, 402
Нікітчанка Іван, член-карэспандэнт Акадэміі Навук 29
Новікаў Яўген, палітычны камэнтатар Белтэлерадыёкампаніі 283
Нопфлер Марк, брытанскі музыка 231
Носік Барыс, расейскі пісьменьнік 373
Нявыглас Генадзь, сакратар Савету бясьпекі 447, 456, 458
Някляеў Уладзімер, пісьменьнік 397
Някрасаў Віктар, расейскі пісьменьнік 161
Някрасаў Мікалай, расейскі паэт 65

О

Оруэл Джордж, брытанскі пісьменьнік 176–179, 243, 268, 439

П

Пагроцкі Лейф, швэдзкі міністар 206
Падгайны Міхайл, міністар інфармацыі 276
Пазняк Зянон, старшыня апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканья, старшыня Кансэрватыўна-хрысціянской партыі БНФ 9, 13, 29, 35, 41, 46, 66–68, 98, 117, 121, 189, 211, 226, 230, 237–239, 241, 252, 256, 261, 262, 265, 298, 304, 305, 309, 312, 323, 344, 345, 371, 412, 479, 491, 513
Паклонская Вера, вучаніца Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю 390, 391
Палонэ Франк, кангрэсмэн ЗША 117

Паніка Крыстафэр, супрацоўнік місіі АБСЭ 191
Панкранава Алена, журналістка Радыё Свабода 272, 274
Панчанка Пімен, пісьменьнік 37, 333
Папін Васіль, супрацоўнік праクуратуры 87
Папкоў Сяргей, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканья 35
Парамонаў Барыс, журналіст Расейскай службы Радыё Свабода 111, 112
Парфёнаў Леанід, расейскі журналіст 469
Пастэрнак Барыс, расейскі паэт 141, 201
Паўлычка Зымітро, украінскі паэт 475
Пашкевіч Алеся, пісьменьнік 234, 394, 396, 409, 410, 412–414, 416, 417, 426, 441–443, 475–478
Пірштук Баляслаў, старшыня Салігорскага райвыканкаму 438
Пісьмянкоў Алеся, пісьменьнік 303
Плакс Дзымітры, пісьменьнік 206
Плыткевіч Сяргей, журналіст Радыё Свабода 37
Платон, антычны філёзаф 321
Пол Пот, камбаджыйскі дыктатар 325
Понтапідан Гэнрык, дацкі пісьменьнік 99
Праханаў Аляксандар, расейскі пісьменьнік, рэдактар газеты «Завтра» 302
Пруст Марсэль, французскі пісьменьнік 176
Прыгара Галіна, журналістка Радыё Свабода 117, 126, 204, 328, 478
Пузыня Ўладзімер, музыка 305
Пукст Рыгор, кампазытар 352
Пуцін Уладзімер, прэзыдэнт Расейскай Фэдэрацыі 180, 187, 194, 273, 322, 328, 412
Пяленська Аксана, журналістка Ўкраінскай службы Радыё Свабода 314
Пяткевіч Алеся, журналіст Радыё Свабода 334
Пяткевіч Натальля, прэсавая сакратарка прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь 385, 393, 395
Пятровіч Барыс, пісьменьнік 385

P

- Радкевіч Алена, журналістка Радыё Свабода 220
Радзівонаў Ігар, расейскі генэрал 130
Разанаў Алеся, пісьменьнік 245, 302, 303, 345
Ракіцкі Вячаслаў, журналіст Радыё Свабода 245
Раманоўскі Дзяніс, мастак 206
Рандай Норберт, нямецкі літаратуразнаўца, перакладчык 245
Рашанцаў Юры, расейскі паэт 161
Роні-старэйшы Жазэф, бэльгійскі пісьменьнік 160
Росыцікаў Яўген, журналіст 302
Роўт Арні, швэдзкі грамадзкі дзеяч 207
Румл Ян, чэскі дысыдэнт, палітык 192, 193
Рунэбэрг Юхан, фінскі паэт 142
Русець Максім, вучань Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю 390, 392
Рыбэнтроп Яахім, міністар замежных спраў у фашыстской Нямеччыне 130, 509
Рымша Алесь, старшыня навапалацкай філіі Таварыства беларускай мовы 463
Рысь, супрацоўнік гарадзенскай друкарні 108
Рыц Давід, чэскі палітык 192
Рэйтган Роналд, прэзыдэнт ЗША 53, 508
Рэмарк Эрых Марыя, нямецкі пісьменьнік 109, 147, 178, 231

C

- Сабалеўскі Юры, грамадзкі дзеяч 126
Сабчак Анатоль, расейскі палітык, народны дэпутат СССР 129
Савіных Андрэй, прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў 447, 473
Савіцкі Міхась, мастак 108, 109
Сагановіч Генадзь, гісторык 72, 74
Садоўскі Пётра, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання 35

- Сакалоў Яфрэм, першы сакратар ЦК КПБ 226, 486
Салавей Алеся, пісьменьнік 126
Салжаніцын Аляксандар, расейскі пісьменьнік 103, 105, 122, 161, 182, 209, 345, 440, 488, 489, 503
Салтыкоў-Шчадрын Міхаіл, расейскі пісьменьнік 77
Саркухі Фарадж, іранскі публіцыст 222
Сартр Жан Поль, французскі пісьменьнік 93
Сафронав Анатоль, расейскі паэт, рэдактар часопісу «Огонёк» 81
Сахараў Андрэй, расейскі дысыдэнт, акадэмік, народны дэпутат СССР 14, 82, 129, 241, 381, 454, 503
Селін Павал, журналіст расейскай тэлекампаніі НТВ 456–458, 467–469, 472, 473
Сёмуха Васіль, перакладчык 103, 234
Сераштан Уладзімер, начальнік управы Міністэрства культуры 386
Сеўрук Уладзімер, функцыянэр ЦК КПСС, супрацоўнік прэзыдэнцкай адміністрацыі 182, 299
Скараход Віктар, пэнсіянэр зь Менску 215
Скарына Францішак, асьветнік, беларускі першадрукар 426, 429, 487
Скобелёў Эдуард, пісьменьнік, функцыянэр прэзыдэнцкай адміністрацыі 127, 282–284
Скобла Міхась, пісьменьнік, журналіст Радыё Свабода 195, 279, 313, 397, 445
Скот Стэфан, швэдзкі перакладчык 209–214
Скрабец Сяргей, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член групы «Рэспубліка» 417
Скрыган Ян, пісьменьнік 499
Смулкова Эльжбета,польскі філёляг, амбасадар Польшчы ў Беларусі 103
Сокал Ян, чэскі навуковец і палітык 407
Сокалава Францішка, чэскі філёляг 407
Сокалаў-Воюш Сяржук, пісьменьнік, журналіст Радыё Свабода 116, 144, 397, 477
Сорас Джордж, амэрыканскі бізнэсовец, мэцэнат 33
Соусь Ганна, журналістка Радыё Свабода 374, 405

Сталін Іосіф, савецкі камунастычны дыктатар *38, 132, 133, 182, 258, 275, 276, 315, 325, 338, 509*
Станкевіч Анатоль, эканаміст *29, 30*
Станкевіч Браніслава, журналістка Радыё Свабода *401, 449, 462*
Станкевіч Вячка, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода *9*
Станкевіч Станіслаў, літаратуразнаўца, дзеяч беларускай дыяспары ў ЗША *363, 504*
Старыкевіч Аляксандар, журналіст *117, 408*
Стружэцкі Тадэвуш, начальнік управы Міністэрства культуры *441*
Ступнікаў Аляксандар, журналіст тэлекампаніі НТВ *124, 457, 468*
Стучэнка Андрэй, савецкі генэрал, мэмуарыст *268*
Стэйнбэк Джон, амэрыканскі пісьменык *162, 231*
Суорц Дэвід, першы амбасадар ЗША ў Беларусі *117*
Супрунюк Алег, журналіст Радыё Свабода *404*
Сурвілла Івонка, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі *187–189, 192–195, 252, 309, 329, 358, 359, 498, 499*
Сурмач Ганна, дзяячка беларускай дыяспары ў Чэхіі *189, 329*
Сылянпяя Франс, фінскі пісьменык *142*
Сьвірко Юры, журналіст Радыё Свабода *382, 393, 442, 446*
Съянніцкас Валянцінас, літоўскі пісьменык *495*
Сэдэрберг Марыя, швэдзкая фотамастачка *206*
Сэнюх Чэслай, польскі пісьменык *240*
Сэрвантэс Мігель дэ, гішпанскі пісьменык *301*
Сюлі-Прудом Рэнэ Франсуа, французскі паэт *104*
Сядура-Глыбінны Ўладзімер, літаратуразнаўца *364*
Сянкевіч Гэнрык, польскі пісьменык *104*

Т

Талстой Аляксей, расейскі пісьменык *182, 231*
Талстой Леў, расейскі пісьменык *113, 138, 162, 231, 244, 268, 301, 418*
Танк Максім, пісьменык *197, 280, 389*

Тарас Валянцін, пісьменык, перакладчык *302, 303, 329, 357, 416, 450, 452, 454, 455*
Тарас Віталь, журналіст Радыё Свабода *66, 71, 80, 123, 127, 223, 237, 239, 332, 350, 354, 357, 361, 362, 372, 463*
Тарашкевіч Браніслаў, палітычны дзеяч, мовазнаўца *334*
Таркоўскі Арсені, расейскі паэт *141*
Тарнаўскі Георгі, генэралны пракурор БССР *262, 264*
Таўпіга Ян, актывіст Кансэрватыўна-хрысьціянскай партыі БНФ *402, 449, 450, 462*
Твардоўскі Аляксандар, расейскі паэт, рэдактар часопісу «Новый мир» *114, 162, 299, 369, 389, 432, 454, 483, 485*
Твардоўская Марыя, жонка Аляксандра Твардоўскага *114*
Трусаў Алег, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання, старшыня Таварыства беларускай мовы *35, 498*
Туровіч Ірына, пісьменыца *206*
Тычына Міхась, літаратуразнаўца *72, 114*,
Тэтцляф Міхаэль, нямецкі журналіст *272*

Ү

Уйтаман Крыстына, губэрнатар штату Нью-Джэрсі ў ЗША *117*
Украінка Леся, украінская пісьменніца *225*
Усьціновіч Марыя, журналістка Радыё Свабода *390*
Ундсэт Зыгрыд, нарвэская пісьменніца *99*
Уолкат Дэрэк, сэнт-люсійскі пісьменык *104*
Ушчапоўскі Іван, удзельнік другой усясьветнай вайны *269*

Φ

Фет Афанасі, расейскі паэт *65*
Фёдараў Мікалай, расейскі палітык, прэзыдэнт Чувашыі *207*
Фралоў Валер, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член групы «Рэспубліка» *432*

Фрык Гэльмут, амбасадар Нямеччыны ў Беларусі 423
Фукуяма Фрэнсис, амэрыканскі палітоляг 223, 294

X

Хааппяя Пэнці, фінскі пісьменьнік 142
Хаданкоў Уладзімер, жыхар Воршы 440
Хадыка Юры, намеснік старшыні Партыі БНФ 305, 498
Хамайды Барыс, актывіст Кансэрватыўна-хрысціянскай партыі БНФ 402, 449, 450, 462
Хараўскі Сяргей, мастацтвазнаўца 103
Хмяльніцкі Алеся, журналіст Радыё Свабода 45
Хрушчоў Мікіта, першы сакратар ЦК КПСС 14, 15, 275, 504
Хусэйн Садам, ірацкі дыктатар 328, 339, 340, 511

Ц

Цётка (Пашкевіч Алайза), пісьменьніца 429
Ціхановіч Алена, журналістка Радыё Свабода 85, 115, 116, 284, 320, 372, 373
Цывятаева Марына, расейская паэтка 141
Цютчаў Фёдар, расейскі паэт 65
Цяпінскі Васіль, асьветнік, кнігадрукар 429

Ш

Шагал Марк, мастак 158
Шаляпін Іван, расейскі съпявак 182
Шамякін Іван, пісьменьнік 81, 100, 127, 182, 394, 480, 481
Шапіцько Ларыса, расейская кінарэжысэрка 360
Шаранговіч Васіль, мастак, рэктар Акадэміі мастацтваў 41, 262, 263
Шастаковіч Дзымітры, расейскі кампазытар 182

Шмыгалёў Яўген, гісторык 226, 261, 312
Шніп Віктар, пісьменьнік 303
Шрэдэр Крыстоф, нямецкі журналіст 221
Штрасэр Ёгана, нямецкі пісьменьнік 375, 376
Шукелойць Антон, дзеяч беларускай дыяспары ў ЗША 480
Шупа Сяргей, журналіст Радыё Свабода 99, 126, 221, 439
Шут Аляксандар, дэпутат апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання 35
Шушкевіч Станіслаў, старшыня Вярхоўнага Савету 12 склікання, дэпутат Вярхоўнага Савету 13 склікання, старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі 41, 129, 172, 174, 228, 252, 323, 433, 444, 457, 472, 507
Шчукін Валеры, дэпутат Вярхоўнага Савету 13 склікання 231
Шыдлоўскі Аляксей, актывіст Маладога Фронту 87, 88
Шыманец Лявон, дзеяч беларускай дыяспары ў Францыі 329
Шымборская Віслава, польская паэтка 103, 104
Шэкспір Уільям, ангельскі драматург і паэт 74, 351, 367
Шэрман Карлас, пісьменьнік 94, 234

Ч

Чайка Ніна, журналістка 281, 302, 303, 510
Чаклайс Марыс, латыскі паэт 374
Чарвякоў Аляксандар, старшыня Саўніркаму БССР 13
Чарвянкова Яна, чэская журналістка 85
Чаргінец Мікалай, пісьменьнік, дэпутат Савету рэспублікі 127, 394
Чарказян Ганад, пісьменьнік 146
Чарнамырдзін Віктар, расейскі палітык 107
Чарненка Канстанцін, генэральны сакратар ЦК КПСС 225, 275
Чарніченка Юры, расейскі пісьменьнік 431, 452
Чэрчышль Уінстан, прэм'ер-міністар Вялікабрытаніі 177, 337

Э

Эпімах-Шыпіла Браніслаў, навуковец, грамадзкі дзеяч 64
Эўфрасіння Палацкая, асьветніца, сьвятая 429

Ю

Юр'енен Сяргей, журналіст Расейскай службы Радыё
Свабода 215, 217, 220

Я

Яварыўскі Ўладзімер, украінскі пісьменнік 373
Ягела Натальля, вучаніца Нацыянальнага гуманітарнага
ліцэю 390, 392
Якутаў Усевалад, пісьменнік 127
Ян Павал II, Папа Рымскі 82, 231
Яноўскі Казімер, журналіст Радыё Свабода 438
Янукевіч Аляксей, актывіст Партыі БНФ 117

ЗЪМЕСТ

З Быковым. <i>A.Лукашук</i>	6
Беларусь (сінегань 1991 — красавік 1998)	7
Швэція і Фінляндый (красавік 1998 — сінегань 1999)	89
Нямеччына (люты 2000 — сінегань 2002)	151
Чэхія (12 сінегня 2002 — 23 траўня 2003)	307
Пасьля Быкава	347
Пасъляслоўе. <i>C.Навумчык</i>	502
Паказынік асобаў	514